


Юрый Лабынцаў



ПАЧАТАЕ
СКАРЫНАМ







Юрый Лабынцаў



ПАЧАТАЕ
СКАРЫНАМ





Юрий Лабынцау

ПАЧАТАЕ СКАРЫНАМ

Беларуская друкаваная літаратура эпохі Рэнесансу



Mińsk

«Мастацкая літаратура»

1990

ББК 83.3Вел7
Л12

Пераклад з рускамоўнага арыгінала
С. Шупы

Рэдакцэнт
член-карэспандэнт АН БССР
А. А. Лойка

В книге впервые подробно рассказывается о белорусской печатной литературе эпохи Ренессанса, основоположником которой был известный гуманист, писатель и просветитель Ф. Скорина.

Автор повествует о многих малоизвестных и совершенно неизвестных белорусских литераторах скоринского века, убедительно показывает ведущую роль белорусской печатной литературы XVI в. среди литератур ряда европейских стран. Большое внимание уделено проблемам международного литературного общения, прежде всего межславянского.

Л 4603020102—154
М1302(03)—90—90

ISBN 5-340-00490-2

© Ю. А. Лабыцица. 1990
© Пераклад С. Шупы. 1990

*Памяці маіх працяў —
беларускіх сялян вёскі Саматэвічы,
што на Магілёўшчыне, знядоленых самай
страшнаю катастрофай нашых дзён —
чарнобыльскай*



Повязь часоў

Сказала бы всякие речи с часов старость, коли бы учинки людские, которые ж с прирождения своего конец мают, через листы не были увешаны и годным свидетством ку пришлой ведомости пе были приведены...

З прывілея вялікага князя Аляксандра «мвесту Полоцкому па право Магдеборскіе и иные волности» 1498 г.

III

артрэту, што адкрывае гэтую кнігу, ужо амаль паўтысячы гадоў. На пас, а дакладней — крыху ўбок, глядзіць мужны чалавек са спакойным, трохі задуменным тварам. Ён працуе, стварае, напружана шукае тое новас і вечнае, што спрадвеку звалася ісцінай. Манера выкананія, чыста мастацкае вырашэнне гравюры выдаюць у аўтары майстра эпохі Рэнесансу, а ў ablічы партрэта-вашага ўгадваеца вучоны і асветнік, які давярае патаемныя свае думкі паперы, праз пісьмовае слова пераказвае іх сучаснікам і наступнікам. Доктарская мантыва, неадменныя прыналежнасці працоўці мысліцеля Адраджэння, урэшце, сунглёты з лісцем, калапада з пескаю разъбою дышмат што іншае кожа пра тое, што перад намі ёўрапейскі гуманіст з памежжа XV і XVI стст. І гэта сапраўды так. Вельмі падобныя партрэты даўпо і добра вядомыя. Такі графічны твор славутага Ганса Бургмаера, на якім паказаны знакаміты паэт-гуманіст Конрад Цэльтыс (1507), або створаны вялікім немцам Альбрэхтам Дзюрэрам партрэт Эразма Ратэрдамскага (1526). Колькі ў іх агульнага,

падобнага — ад духу часу, адзінства ідэі, пошукаў певычайшай у сваім значэнні для лёсу чалавецтва эпохі. Усе яны першаадкрывальнікі, творцы новае быттыкі, новае маралі, стваральнікі і вешчуны тае рэвалюцыі, якія было паканавана зрабіць поўны пераварот у мастацтве і літаратурах амаль усіх народаў Еўропы. Праз дзесяцігоддзе пасля гравюры Г. Бургмаера і за дзесяць гадоў да ўвядзення працы А. Дзюрэра быў створаны паштэрэт. У самай верхняй яго частцы пазначана дата — 1517 г. Пададзена яна праз лічбавыя знакі кірыліцы — азбукі і пісьма ўсходніх і паўднёвых славян, а таксама некаторых іншых народаў паўднёва-ўсходняй Еўропы. У піжней частцы гравюры, дакладна наступраць даты, ёсьць і надпіс, таксама зроблены кірыліцай, а дакладней — кірылічны вяззю з малюнкам літар, які нагадвае скорапіс старабеларускіх грамат ды іншых афіцыйных дакументаў Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, адной з паймаладзейшых і паймаццейшых на той час дзяржаў каптыпента, дзе старабеларускае («рускае») пісьмо, кірылічнае ў аснове, і старабеларуская мова сталіся дзяржаўнымі. Якраз гэтая асаблівасць гравюры — наяўпасць загадковых для заходнеўрапейца надпісаў кірыліцай — адразу ж выдзяляюць яе з шэрагу іншых, зрешты, не гэтак ужо і шматлікіх падобных твораў таго часу. Гэтым яна пазраўпана упікальная, адзіная ў сваім родзе. Мастак, паказаўшы гэтак гуманіста, шыбы ўклаў яму ў вусны не лаціну — сродак міжпародных зносін шэрагу культурпагістарычных эпох да Асветніцтва ўключчае, а блізкае, разумелае і не вучопым людзям Слова, родную мову яго народа.

«Доктор Франциск Скорыпа» — чытаецца падпіс вяззю. Вы даўпо ўжо пазналі яго на партрэце, што публікуеца даволічаста. Гэтак жа як М. В. Ламаносаў і А. С. Пушкін для рускай, Т. Шаўчэнка і І. Францко для ўкраінскай, Францыск Скарыпа стаўся своеасаблівым сімвалам культуры беларускай — старажытнай, вельмі багатай культуры, у якой былі і свае тытаны Адраджэння і Рэфармацыі, што стаялі побач з тымі славутымі асобамі эпохі, чые імёны, пісаныя лацінкаю, ужо не адно стагоддзе ўспрымаюцца як пайярчэйшыя светачы ў гісторыі ўсяго чалавецтва. Пры ўсёй, як здаецца на першы погляд, «касмапалітычнасці» партрэт Францыска Скарыпы глубока нацыянальны. Галоўнае — у рагучым і цалкам упікальным уводзе ў выяву роднага пісьма. Еўрапейскі гуманіст, пры ўсёй

глыбіні і складанасці думак і пачуццяў, блізкіх у сутнасці сваёй найгалоўпейшым яго пабрацімам — духоўным правадыром эпохі, гаворыць на мове свайго народа — беларускага, які даў яму жыццё. Якраз гэта і дазваляе слушна зразумець гэты твор. Францыск Скарына — не толькі новаеўрапеец-гуманіст, але сын і спадкаемца вялікай славянскай культуры, прадаўжальнік справы першаасветнікаў Кірыла і Мяфодзія, непахісты змагар за раўнапраёў дасягненняў роднага пісьменства ў шэрагу іншых абсолютных сусветных духоўных каштоўнасцяў. Хто ведае, можа быць, сонца і месяц па гравюры — знакі ўсяго існага на зямлі,— што займаюць ці не цэнтральнае месца ў кампазіцыі, якая стваралася, вядома ж, паводле агульнай задумы самога Францыска Скарыны, уяўляюць сабой пейкі дынамічны вобраз Сусвету, вобраз жыцця, жывога, яго росту, руху, магічнай, зашыфраванай у гэтай формуле першапрычыны быцця. І вось формула гэтая малюеца, падаеца па фоне абруса-ручніка з беларускім пародным арнаментам. Угледзіцеся ў яго, у гэты арнамент, ёп і папраўдзе беларускі, а значыць, формула быцця, усяго існага, формула жыцця чалавечтва на фоне беларускага ручніка незвычайна глыбока сімвалічная, гуманістычная: — Усе мы, людзі,— адзіныя, раўпарапрыйя, і я — пасланец свайго, бясконца дарагога мне народа — адзін з вас. Зразумець сэнс твора можна і інакш, але і тады бяспрэчным і пязменным застанецца падкрэсліванне Ф. Скарынам сваёй актыўнай далучанасці да лёсу роднага народа, яго культуры, літаратуры, жыцця роднага Слова.

У агульнаеўрапейскім кантэксле менавіта з гэтага боку ёп — з'ява незвычайная, можа, у пачым пават непаўторная. Пад уплывам традыцыі мы не спяшаемся падаўноўваць дзеячаў усходнеславянскіх культур старадаўнія пары з іх заходнеўрапейскімі пабрацімамі, унутрапа байміся і знешне сперажэмся гэтага, і, напэуна, вельмі і вельмі дарма. Без гэткіх падаўніяў вельмі цяжка вызначыць значнасць асобы, яе ўклад у развіццё культуры, сусветнай і пачыняльнай, выявіць сваё асаблівае ў агульначалавечым, пачуць сапраўдны голас продкаў сярод мноства іншых галасоў, злітых у адзіны сусветны хор, якія ўтвараюць гукавы лабірінт агульначалавечай культуры. Ф. Скарына, напрыклад, пачынаў сваю дзейнасць адначасова з Марцінам Лютэрам — рэформатарам німецкага духу, мовы і літаратуры. Іх дзеі цалкам паддаюцца супастаўленню, у пэўнай ступені яны нават падобныя, але калі

апошняму аддаецца найвялікшай даніна павагі і ўдзячнасці не толькі нямецкім народам, але і ва ўсім свеце,— пра што засведчылі хоць бы ўрачыстасці з нагоды 500-годдзя з дня нараджэння М. Лютэра, шырока адзначаныя ў 1983 г. і ў нашай краіне, дык пра беларускага гуманіста і асветшіка Ф. Скарыну вядома непараўнальна меней не толькі за мяжою, але і шашым суайчыщікам. Пра яго яшчэ даволі рэдка цішучы, асабліва ў папулярных, масавых выдачах, і ўжо ж, вядома, че параўноўваюць з пайболыш значнымі і вядомымі яго сучаснікамі-еўрапейцамі. Усё гэта прыводзіць, напрыклад, да таго, што адна дасведчаная і ўдумлівая пямяцкая журналістка, якая прыехала ў юбілейны лютэрыйскі год у СССР, каб напісаць серыю падрабязных нарысаў пра наступнікаў М. Лютэра сярод усходніх славян, а гэткім яна лічыла перадусім Івана Фёдарава з яго вядомай Астрожскай бібліяй (1581), была вельмі ўражана, што і ў нас тым самым часам быў свой беларускі «Лютэр», які шмат у чым пават апярэдзіў славутага заснавальніка новай пямяцкай літаратуры, стваральніка, паводле слоў Ф. Энгельса, «сучаснае пямяцкае прозы»¹.

Хто ж віпаваты, што Ф. Скарына ўсё яшчэ так мала вядомы і ў нас, і тым болей на Захадзе? Перадусім гэта правіна павукоўцаў, але і пе толькі іх. Вінаватыя Скарыну ўсе мы — яго пашчадкі. Задача даследчыкаў, пісьменнікаў, мастакоў — наблізіць яго творчасць, яго вобраз і ідэі да парода, даць магчымасць прыслухацца да Скарыпавага Слова, зразумець яго, спасцігнуць праз Слова той далёкі час у гісторыі роднага краю, пачуць біцё пульсу новай народнай культуры, літаратуры — беларускай, што ўсталала, дзякуючы свайму тытану, пароўні са старажытнымі і сучаснымі еўрапейскімі.

На вялікі жаль, пра Ф. Скарыну гавораць і пішуць у нас амаль выключна як пра выдаўца. Прывесцены яму вечар, які адбыўся ў канцы 1986 г. у галоўным пісьменніцкім доме краіны — Цэнтральным доме літаратарапіі у Маскве, называўся даволі красамоўна «Францыск Скарына — заснавальнік кнігадрукавання на Беларусі і Літве». Усяго толькі заснавальнік кнігадрукавання, і ўсё. Скарына пісьменнік і падалей застаецца мала вядомы пават у павуковых колах, пе кажучы ўжо пра шырэйшую аўдыторию. Галоўных слоў пра літаратурны талент вялікага беларуса яшчэ пе сказана, яны яшчэ толькі маюць быць сказанныя. Бо ён жа быў і пе абы-якім паэтам, і выдатным гімнографам, чые творы жылі ў сэрцах людзей цэлых ста-

годдзі, дасведчаным перакладчыкам пайаўтарытэтпейшай на той час літаратуры на бліzkую роднаму пароду мову, пачыналынікам беларускай прозы, выдатным тэкстолагам і эдытарам, урэшце, чудоўным майстрам сентэнцый і афарызмаў, якія і сёня пытаныца з вялікай асалодай...

Ці лічыў сябе Ф. Скарына пісьменнікам? Вядома ж, лічыў. У гэтым пераконвае ўся яго творчасць, уся яго дзеянісць — варта толькі ўважліва прачытаць напісаное ім, паспрабаваць прааналізаваць, парашунаць са старажытнай і новай для тых часоў літаратурнай традыцыяй Захаду і Усходу. І вось што дзіёна, проста незвычайна: Францыск Скарына — пісьменнік, які гадаваўся адразу ва ўлонні дзвюх вялікіх культур чалавецтва, спадкаемца дзвюх пайстаражытнейших культурных традыцый, якія мы называем часта грэка-візантыйскай і рымскай, гэта значыць усходній і заходній. Менавіта ён стаўся tym першым, хто гэтак інтэнсіўна пачаў працэс збліжэння літаратур славянскага Усходу з заходнім Еўропейскім, пакінуў па сабе творы, што на стагоддзі сталіся ўзорамі, аб'явіліся сёня Словам, асаблівую пацыяпальную і агульначалавечую каштоўнасць якога мы ўсё болей пачынаем разумець.

Ф. Скарына шмат у чым першы не толькі ў культурах усходніх славян — беларусаў, рускіх, украінцаў, але і ва ўсёй нашай краіне, пават Усходній і Паўднёвай Еўропе. За ім стаіць цэлы літаратурны — і шырэй — культурны папрамак, распачаты і ўзначалены ім. Напрамак гэты, глыбока пацыяпальны, пароды ў сваёй сутнасці, паспяхова развіваны яшчэ цэлае стагоддзе пасля смерці Ф. Скарыны, паступова страчвае пазіцыі і пад қанец XVIII стагоддзя амаль «замірае» ў беларускай культуры, каб яшчэ праз сто гадоў з незвычайнай, чиста рэнесанснай, скрыпаўскай сілаю адрадзіцца напова з попелу. На мове беларускага парода, мадыфікаванай кірыліцай і лацінкай, пішацца з кожным годам усё болей і болей самых разнастайных твораў, шарашце, узікае і свой друк. Беларускі парод, які першы на цяперашній тэрыторыі нашай краіны каля пяцісот гадоў таму надрукаваў кнігі і пры гэтым кнігі па роднай мове, быццам зноў займеў сваё ўласнае пісьменства, сваю ўласную друкаваную літаратуру, ля самых вытокаў якое стала доктар Францыск Скарына — пісьменнік, асветнік, вучоны, выдавец. Яго жывому Слову, а таксама літаратурнай творчасці яго паступнікаў, спадкаемцаў, стваральнікаў беларускага друкаванага літаратурнага першага, скрыпаўскага яе стагоддзя прысвячаецца гэтая кніга.

Пытаниі, узпятыя і вырашаныя ў ёй, не простыя. Яны датычаць пе толькі літаратурнае мінушчыны беларускага народа, гісторыі літаратурнага працэсу на беларускіх землях, але, і гэта аўтару вельмі важна, уплыву беларускае літаратуры ў часы яе пэзычайша плённага развіцця па літаратуры шмат якіх іншых народаў, перадусім рускага і ўкраінскага, а таксама ўзаemных контактаў, сувязяў паміж імі. Не толькі за мяжою, але і ў нашай краіне беларуская літаратура ўспрымаецца часта як зусім маладая, узняклая ледзь пе на пустым месцы. Можа, гэткае меркаваше ў нечым і слушнае, але толькі ў нечым, вельмі пеакрэсленым і адпосным. Беларуская літаратура, адзіная, агульная, уключаючы і творы нашых дзён, мае свае ўласныя глыбіны караші, магутныя, трывалыя. Гісторыя яе разам з літаратурамі рускай і ўкраінскай налічвае цэлае тысячагоддзе. Ужо ў часы Кіеўскай Русі, калыскі культур і літаратур трох братніх народаў — беларускага, рускага і ўкраінскага, на беларускіх землях тварылі шмат якія геніяльныя пісьменнікі, у тым ліку і «другі Златавуст», гопар усіх старажытнарускіх і славянскіх земляў Кірыл Тураўскі. У XI — XII стст. літаратурнае жыццё ў Полацку, Тураве, Піпску і некаторых іншых гарадах Беларусі было такое інтэнсіўнае і багатае, што, верагодна, тут склалася некалькі своеасаблівых літаратурна-кіжных школ-цэнтраў, пра значнасць якіх мы можам меркаваць з пасобных, што дайшлі да нас, твораў, а таксама, магчыма, некаторых апалелых рукапісаў. Адным словам, і Скарыпава справа ўзнякла не на пустым месцы. І ён гэткі ж-спадкаемца, як і мы, але не тысячагадовай, а пяцісотгадовай жывой літаратурнай традыцыі свайго народа, што існавала і развівалася на працягу пяці стагоддзяў да яго нараджэння. Ці варта здзіўляцца, улічваючы усё гэта, асабліваму гонару доктара Скарыны за свой парод, яго культуру і літаратуру. Ці можна не заўважаць ту ю сілу, якую ён чэрпаў са свядомасці сваёй далучанасці да лёсу роднае культуры. Мабыць, ва ўсе часы, з розніцай хіба што ў адценнях, любоў да Радзімы і народа, пачуццё гонару за яго і патрыятызм — святыя. Так было і пяцьсот гадоў таму пры Ф. Скарыне, і цяпер, нашымі днямі. Святасць гэтая, любоў гэтая перадаецца ў спадчыну, і пайперш праз Слова, пісмовае або вуснае, праз зрокавы вобраз, праз гістарычную свядомасць, праз тое, што мы называем памяццю народнай, бессмяротнай і самай свяшчэннай памяццю, у якой перахоўваецца ўсё найлепшае, най-

сапраўднейшае, найгaloўнейшае, што толькі дапамагае жыць, змагацца, ісці наперад, адольваць часам певерагодныя цяжкасці, выжываць у часіны сапраўдных пацыянальных катастроф. У найцяжэйшыя часы, як гэта было і ў эпоху Скарэпы, і задоўга да і пасля яго, парод чэрпае сілу ў сваім мінулым досведзе, у сваёй культуры, у той дараўгай святой патаемнасці, якая захоўвае, сцеражэ, бароніць, злучае і аб'ядноўвае яго быццам пябачна, нематэрыяльна, але часам значна больш трывала, чым што-небудзь іншае. Думаю, усё гэта вельмі добра адчуваў і разумеў і сам Ф. Скарэпа, магчыма, амаль гэтаксама, як цяпер разумеем гэта мы. Апошнімі гадамі і палітыкі, і навукойцы, і пісьменнікі, і людзі іншых прафесій пачалі пезвычайна шмат, шчыра і натхнёна гаварыць пра гэта з самых розных tryбуп і на старонках самых розных выдашняў. Усе мы ўсвядомілі, пачалі выразна разумець, што і мінуўшчына, нават назывчай далёкая, застаецца заўсёды важная і актуальная для нашага часу, што гэтая мінуўшчына прысутнічае і ў сёпняшнім дні. Яна ва ўсіх нас, і чым мы лепей яе ведаем, tym болей любім сваю Радзіму, свой парод, выразней адчуваєм зпачасць, своеасаблівасць, не паўторнасць роднае культуры, ганарымся сваёй гісторыяй, верым у будучыню сваёй краіны, якая прыйшла складаны, часам драматычны шлях развіцця, вытрымала ў пезвычайна цяжкіх бітвах, абароніла сваю пезалежнасць, сваё спрадвечнае права на жыццё, на будучыню. Напэўна, цяпер ужо і не знайдзецца чалавека, які б сумніваўся ў важнасці ведаў аб мінуўшчыне для нашага сучасніка. Дый сам ён, наш сучаснік, вельмі цікавіцца сваёй гісторыяй і культурай. І нават болей — захапленьне гэтае з кожным годам усё больш набывае характар аматарскага даследавання. Людзей ужо не могуць задаволіць гістарычныя раманы, яны звязртаюцца да спецыяльнай літаратуры, да аўтэнтычных дакументаў і сведчанняў. Паасобныя навуковыя публікацыі, панрыклад, выданны арыгінальных тэкстаў беларускіх летапісаў цэняцца ў чытацкам асяроддзі значна болей, чым гістарычныя расправядаші вядомых пісьменнікаў. Наш сучаснік вучыцца сам адкрываць для сябе мінуўшчыну роднага парода, сваю гісторию, сваю культуру, мову і літаратуру. Мне здаецца, адна з галоўных задач навукоўцаў-гуманітарыяў — як мага больш дзейна дапамагаць яму ў гэтым. Бо ролі філолага або гісторыка зводзіцца ў рэшце рэшт да таго, каб яго адкрыці сталіся дасягненнямі не толькі навукі як гэтакай, але і

ўсяе роднае культуры, а зпацыць, яго народа. Менавіта гэтая простая думка, даволі цяжкая ў сваім увасабленні, сталася для аўтара адным з пеадменных, абавязковых арыенціраў над час стварэння гэтай кнігі. Ён пісаў яе не толькі для навукоўцаў, хоць ім найперш яна адрасавана, але і для ўсіх тых, каму дарагі лёс беларускай культуры, для тых, хто хацеў бы разабрацца ў пайскладанейшых перыядыях літаратурнага развіцця народа, які стварыў у XVI ст. пайболыш значную з усіх усходне- і паўднёваславянскіх друкаваных літаратур. Так, беларуская друкаваная літаратура была адной з пайболыш перадавых у тых, сярэдняеўскія часы. Тады гэта была пайболыш прадстаўнічая, пайбагацейшая колькасна з друкаваных літаратур народаў Усходу і Поўдня Еўропы, і ёй паканавана было зрабіць заўважальны ўплыў на іх далейшае развіццё.

Гісторыя нашых старажытных літаратур пакуль што мала вядомая пават навукоўцам, якія працуяць у гэтай галіне. Пра асобных пісьменнікаў, дастаткова буйных і цікавых, певядома практычна пічога. Мы ведаем толькі іх імёны. Вось і ўсё. І цэлые перыяды — гады і дзесяцігоддзі — своеасаблівы неспазданы край, белая пляма па літаратуразпаўных картах. Асабліва мала вывучана старабеларуская літаратура, тут лік вядзенца часам цэлымі стагоддзямі, напрамкамі, школамі. Нягледзячы на неўзичайше багацце: моўнае, жанравае, відавое — старабеларуская літаратура пібы губляеца сярод іншых, раствараецца ў іх. Навідавоку толькі пайболыш выдатныя адзінкавыя ле помнікі, якія пекалі амаль выпадкова ўдалося разгледзець. Ці даўпо быў адкрыты для беларускай літаратуры такі выдатны поваладзіскі паэт, як Мікола Гусоўскі з яго «Песняй пра зубра»? Бадай пейкіх дваццаць гадоў таму, хоць у сусветным літаратуразпаўстве, перадусім у польскім, ён быў добра вядомы яшчэ ў мінульым стагоддзі і неаднаразова выдаваўся ў арыгінале і перакладаў. Моўнае щматгалоссе старажытнай і новай беларускай літаратуры, з'ява цалкам пешаўторная, застаецца практычна неспазданым. Навукоўцы вымушаны з вялікім жалем касцтатаўцаць, што, напрыклад, лацінамоўная і польскамоўная літаратура Беларусі, якая начала сваё развіццё яшчэ ў XV ст., а магчыма, і рагей, — велізарнае белае поле, абрысы якога толькі пяясна ўгадваюцца. Зрэшты, зусім не проста і з літаратурай і кніжнасцю, створаных на царкоўнаславянскай і старабеларускай мовах, яны так-

сама вядомыя толькі часткова, нібы выбарачна. Дагэтуль не існуе пе толькі зводпага каталога старажытных беларускіх рукапісаў, хоць бы тых, што спісаныя кірыліцай, але нават больші ці менш кароткага іх спісу, у якім папярэдне былі б улічаны старажытныя духоўныя скарбы народа. Становішча ўскладняеца яшчэ і тым, што цяпер на тэрыторыі рэспублікі амаль пяма старажытных помнікаў яе літаратуры. З паходзяцца яны далёка ад беларускай зямлі, адкуль у разныя часы паасобпа або цэлымі комплексамі іх вывозілі ў Пецярбург, Москву, Варшаву, Кракаў і іншыя гарады. Вялізная колькасць рукапісаў і старадрукаваных кніг была разрабаваша пямяцкім акупантамі або загінула ў агші другой сусветнай вайны. Тыя рэшткі, што засталіся да сёняшняга дnia па Беларусі, пі ў якай меры не даюць улётення пра колішніяе багацце яе старажытнай духоўнай культуры. Неабходна правесці велізарную папярэднюю працу, сабраць самыя разнастайныя кропіцы, каб стварыць туго даокументальную аспову, якая ёсць самай галоўнай і пеадменштай умовай кожнага гісторычнага або гісторыка-філалагічнага даследавання. Такая папярэдняя праца заняла ў аўтара калі дваццаці гадоў. За гэты час у архівах, музеях, бібліятэках СССР і за мяжою былі прагледжаны тысячы асобнікаў старадрукаў, сотні архіўных спраў, рукапісаў, пеزلічонай колькасць паасобных актаў, запісаў і іншых даumentальных сведчашчылі старадауніх часоў. Рабіліся адпаведныя выпісі, копіі, ствараліся адмысловыя картатэкі і каталогі, асноўная мэта якіх — фармаванне базы, падмурка для гэтай кнігі. Увесь велізарны назапашаны матэрыял, публікацыя якога заняла б цэлую гады, а сам ён змясціўся б толькі ў шматлікіх тамах, у рэчице рэшт, пасля яго ўважлівага ашалізу, асэнсавання і супастаўлення, заняў даволі сіслас месца ў кнізе. Дзеля пеадстатковага аб'ёму прыйшлося адмовіцца ад уключэння ў яе мноства цікавых фактаў, скараціць раздзелы, пратусіць паасобныя думкі, меркаванні. І ўсё ж, нягледзячы на суворы рэжым экапомії, аўтар пе палічыў магчымым цалкам адмовіцца ад «апталагічнай» часткі кнігі. Частка гэтая ўключае шэраг пайбольш харацтэрных арыгінальных тэкстаў старабеларускай друкаванай літаратуры. Яны паўмысна даюцца без перакладу, бо адна з задач кнігі — даць чытачу магчымасць самому, амаль без староплюе дапамогі, адчуць прыгажосць і адметнасць першадрукаванай літаратуры беларусаў, услухацца ў літаратурную мову тых часоў, пачуць

жывыя галасы пісьменнікаў і паэтаў, што тварылі на беларускай зямлі ў скарышаўскую эпоху.

Эпоха гэтая была незвычайна важная ў развіцці ўсяе беларускай культуры. Галоўная яе адзнака і асаблівасць — з'яўленне кнігадрукавання, уласнай друкаванай літаратуры, якой і цяпер, калі праміпула больш за чатыры стагоддзі, кожны беларус можа справядліва гапарыцца. У Вільпі — сталіцы Вялікага княства Літоўскага, а пасля і ў іншых месцах узімаюць адна за адной беларускія друкарні, што друкавалі кірыліцай, лацінкай і грэчакім шрыфтам на пекалькіх мовах, якія служылі сродкам літаратурных зносін — царкоўнаславянскай, старабеларускай, польскай, лацінскай, італьянскай, грэчаскай. Гісторычны ўмовы, што склаліся па беларускіх землях на момант з'яўлення тут кнігадрукавання, узнікненне якога Ф. Эпгельс лічыў «найбольш бліскучай старонкай» у аналах вялікіх адкрыццяў эпохі Адраджэння², характарызаваліся дастатковай ускладнёнасцю ўзаемадачыненняў у новай дзяржаве — Вялікім княстве Літоўскім. Створанае ў XII — XIII стст. у выніку аб'яднання літоўскіх, старажытнарускіх і некаторых іншых земляў, да XV ст. яно дасягнула значнай сілы і сталася адной з наймагутнейшых дзяржаў Еўропы. Вялікае княства Літоўскае ў значнай ступені скарысталася культурныя дасягненні беларускага народа і пават зрабіла сваёй дзяржаўнай мовай старабеларускую.

Беларуская культура шмат у чым вызначала ўзвесьнік развіцця ва ўсіх галінах жыцця княства. Характэрна, што старадаўніе беларускіе пісьменнікі сталася мацярынскім улоннем і для літоўскай літаратуры, якая ўзнікла і пачала развівацца пад непасрэдным уплывам старабеларускай. У XV ст. па беларускіх землях існаваў цэлы шэраг дастаткова буйных культурных і літаратурных асяродкаў, началі ўзімаць повышы, у тым ліку і па самых заходніх ускраінах, дзе, напрыклад, узік такіх наймагутнейшых фарпост беларускай культуры ўсяго феадальнага перыяду, як Супрасль. Сотні беларускіх юнакоў з самых розных сем'яў і прыклад гэтаму — сам Ф. Скарына, едуць вучыцца ва ўніверсітэты Еўропы, дзе ўшаноўваюцца пайвышэйшымі вучопымі ступенямі. З цягам часу ўзнікае універсітэт і ў самой Вільні — каталіцкі, антырэфармацкі, а прадстаўнікі беларускіх прыхільнікаў рэфармацыі, як і дагэтуль, пасылаюць сваіх дзяцей у навучальныя ўстановы, блізкія іх духу і перакананням. Падтрымліваюць яны і

цесныя зносіны з пайбліжэйшай з іх — Кёнігсбергскім упіверсітэтам, адкрытым у сярэдзіпе XVI ст. І ці варта здзіўляцца таму факту, што першым прафесарам тут быў іх суайчыннік, выхадзец з Вялікага княства Літоўскага — С. Рацалёніс³.

Складаная карціпа культурнага развіцця ў княстве і на беларускіх землях, што ў яго ўваходзілі, у пайзначейшай ступені қарэліравалася не толькі ўнутрапымі прычынамі і ўмовамі, але і зневінімі. Беларусь у XV — XVI стст. і ў пазнейшыя дый у рагеўшыя часы з'яўлялася своеасаблівой міжкультурпай мяжою, границай Захаду і Усходу, да якой іх уплывы, іх ідэі даходзілі адносна свабодна, а далей затухалі, трансфармаваліся або, сустрэўшы адпор, часцей за ёсё адкочваліся назад. Беларусь, з прычыны свайго геаграфічнага становішча, сваёй узмежпасці, сталася той дзіўнаю мясцінай, тым вялікім скрыжаваннем, дзе ў рэшце рэшт сыпліся дзве найгалоўнейшыя еўрапейскія культурныя традыцыі — заходняя і ўсходняя, да якой спрадвеку хіліўся і беларускі народ. Вынесшы разам з рускімі і ўкраінцамі асновы сваёй культуры з Кіеўскай Русі, меўшы з імі адзіную літаратурную мову — царкоўнаславянскую — і агульны корпус літаратурных твораў, агульную літургічную кніжнасць, ён у XVI ст. зрабіў паймагутнейшы скажок у сваім развіцці. Адбыліся сур'ёзныя змены, з'явіліся важныя дасягненні ў розных галінах жыцця, у тым ліку і культурпай. Сусветныя сацыяльна-палаітычныя рухі паўплывалі тут практычна па ёсё. Стагоддзе праішло пад знакам вельмі значных канфесійных размежаванняў, утварэння своеасаблівых сацыяльных партый, як паводле мерак того часу. Следам за адраджэнскім ідэямі, якія на Беларусі пусцілі даволі глыбокія, хоць і не такія магутныя карані, на арэну еўрапейскага жыцця выступіла Рэфармацыя ва ўсіх яе разнастайных праявах. Для Беларусі гэты рух і яго аптыпід — контррэфармацыя — сталіся вызначальнымі на доўгія гады. З того часу ў беларускім грамадстве, побач з ужо дастаткова звычным і ўзаконеным каталіцызмам і яго прыхільнікамі, з'явіліся тыя, хто надта заўзята і актыўна выступаў супраць, часам нават гуртуючыся дзеля гэтага з праваслаўнымі. Рэфармацыя так моцна скалыхнула Беларусь, шакінула ў яе гісторыі такі значны след, што беларусаў можна было б назваць пародам трох галоўных веравызнанняў — праваслаўнага, каталіцкага і пратэстанцкага, з улікам іх разгалінаванняў. Сіла ўздзейнія ідэй

Рэфармацыі, наяўнасць па Беларусі з начных рэфармацыйных асяродкаў, у тым ліку і кніжных, са славутымі друкарнямі і ў Бярэсці, Нясвіжы, Заслаўі, Лоску, добра вядомымі і ў Еўропе, прымусіла моцны тут дагэтуль каталіцызм шукаць новых шляхоў і спосабаў барацьбы з ішшаверцамі. Католікі з пенасрэдпай падтрымкай царкоўных іерархаў, а таксама каралеўскай і велікакняскай улады павялі сацраўдны масіраваны наступні не толькі на рэфармацыйны рух, да якога далучыліся галоўным чынам прадстаўнікі класа феадалаў, сярэдпія, дробныя і вышэйшыя, але і на асноўную частку насельніцтва, што вызнавала праваслаўе. Католікам удалося радыкальна змяніць сістэму адукцыі ў Вялікім княстве Літоўскім, ад якога ў 1569 г. адышлі шмат якія землі, у тым ліку і ўкраіскія, якія зрабіліся часткаю Польшчы. Складапасці ў праваслаўнай царкве, якія ўзпіклі з самых розных прычын, агульныя яе незадавальняючы становішчыя спрыялі таму, што ў 1596 г. ў Бярэсці, якое яшчэ зусім пядыўпа лічылася апорай праваслаўя і рэфармацыі, была абвешчана унія праваслаўнай царквы і каталіцкай. Распачаўся новы, складаны і адказны перыяд у сацыяльна-культурным жыцці беларускага народа.

Амаль адразу па гэтыя змены, а пасля па працяглую і зачатую капфесійца-палітычную барацьбу, што часта перарастала ва ўзброеныя выступленні, адгукнулася беларуская літаратура, дзесяткі палемічных твораў якой чыталіся і ў замках магнатаў, і па брацкіх сходах мяшчан-рамеснікаў, і нават па цвітаратых сельскіх цэрквях. Беларускі народ уступаў у новы перыяд сваёй гісторыі, перыяд шматлікіх культурных страт, калі, напрыклад, у літаратуры адбылася амаль паўсядная замена пісьма і мовы са старабеларускай на польскую і лацінскую, а ў 1697 г. гэта старажытная мова афіцыйна перастала быць дзяржаўнай у Вялікім княстве Літоўскім, яе вытесніла польская.

Зрэшты, тое, што адбылося ў канцы XVII ст., рыхтавалася паступова, спаквала, і напачатку здавалася, што зпаёмства пайболыщ перадавых, па-еўрапейску адукаваных беларусаў з лацінскай і польскай мовамі, на якіх яны пісалі свае творы, для развіцця роднай культуры піктай небяспекі не наісе. Наадварот, яны ўзвышалі, праслаўлялі сваю Беларусь у «асвечанай Еўропе», якая гаварыла і пісала па-латыні. З цягам часу сітуацыя, аднак, склалася такім чыпам, што ў пеабвешчанай вайпе спачатку за прыярытэт, а пасля і за выжыванне перамаглі лацінская

і польская мовы, на якіх, у рэшце рэшт, свабодна пісала і гаварыла пават праваслаўнае духавенства і манастыра, якое ў большасці сваёй ніяктычна пе ведала мовы царкоўнаславянскай. За цейкія паўтара-два стагоддзі, калі весці адлік з памежжа XV і XVI стст., сітуацыя на беларускім Парпасе так рэзка змянілася, што даводзіцца капстатаўваць адмову пераважнае большасці шісьменшчікаў і паэтаў не толькі ад царкоўнаславянскай і старабеларускай моў, але і адыход ад дастаткова традыцыйных перад тым вобразаў і сюжэтаў, моцную еўрапеізацыю, а дакладней, палапізацыю і лаціпізацыю беларускай літаратуры. Найсцілішы непасрэдны контакт з польской культурай і яе шматгадовы ўплыв прыводзіцца пават да таго, што пекаторыя гістарычныя асобы часоў Кіеўскас Русі бачацца праз прызму польскамоўных хронік⁴, якія атрымалі на Беларусі XVI — XVIII стст. падзвычай шырокое распаўсюджанне, а пе старажытнарускіх, старабеларускіх летапісаў, якія дайшлі да нас, на жаль, у адзікавых спісках. Тоё самае можна сказаць і пра герояў беларускіх «жыццяў», створаных у значнай ступені дзякуючы польскім і заходнеўрапейскім крышцікам⁵, часцяком і па польской мове.

Паводле ўсіх прыкмет, у беларускай літаратуры таго чаму інтэнсіўна адбываецца пераацэнка вартасцяў, ідзе працэс запачнага звужэння ўплыву духоўнай і эстэтычнай спадчыны Старажытнае Русі. Мала якім беларускім асяродкам удаецца захаваць істотную частку з таго, што яшчэ зусім підаўна, у XIV, XV дай XVI стст., складала пэўную аснову пісемнае культуры. Першынство ў гэтым належыць таму самаму Супраслю, што быў да першае трэці XIX ст. пайгaloўнейшым бастыёнам усяе беларускай культуры, адзіным месцам, дзе яшчэ і праз два з лішкім стагоддзі пасля смерці Ф. Скарыны беларусы друкавалі і перапісвалі свае кнігі кірыліцай на «славенскай» і старабеларускай мовах. Старажытная спадчына, старабеларуская традыцыя трывалі тут і падалей, і не дзіўна, што менавіта ў супрасльскім кнігаўзоры, гэтай дзівоспай скарбніцы беларускага народа, адзін з першых яго навукойцаў-гуманітарыяў новых часоў, прафесар М. Баброўскі знайшоў на пачатку XIX ст. мноства цудоўных помнікаў стараславянскай літаратуры і пісменства. Сярод іх Супрасльскі рукапіс XI ст., адна з першых славянскіх кніг, для вывучэння якой цяпер збіраюцца міжнародныя кангрэсы⁶.

Несправядліва мала вядомы цяпер, М. Баброўскі быў,

як удалося выявіць, і першым беларускім скарыпазнаўцам. Знайомства яго з кнігамі Ф. Скарыны адбылося зноў жа ў супрасльскім кнігаизборы, а пасля працягвалася доўгія гады, да самай смерці ў 1848 г. у мястэчку Шарашова каля Пружанаў. Гэтаксама, як і нас цяпер, М. Баброўская хвалявала феномен Скарыны. Прафесар і сам атрымаў цудоўшую адукцыю, свабодна пісаў і гаварыў па-польску і па-латыні, выдатна ведаў пекалькі іншых моў — старожытных і новых. Сын сельскага уніяцкага святара — беларуса з Падляшша, — ён з маленства чуў мову роднага народа, якая захавалася амаль выключна ў вуснах прыгонных сялян. Заўсёды і паўсяоль — пад час шматгадовага падарожжа па Захадній Еўропе, дзе ён падзіваў плённа працаў і пасябраваў з выдатнымі сусветнымі павукоўцамі, на універсітэцкай кафедры ў Вільні — М. Баброўскі памятаў пра родную гісторыю, культуру, пра роднае слова. Дасягнуўшы, гэтак жа, як і Ф. Скарына, найвышэйшых вучопых ступеняў — магістра, а пасля і доктара, прафесар М. Баброўскі, без перабольшання, аддаў усе сілы па захаванні, збераганні старажытнай культуры беларусаў і ўсяго славянства. Яго працы, яго дзейнасць — самыя вытокі сусветнага славяназнаўства. І, бадай, як ніхто да таго часу, М. Баброўскі спрыяў узлікенню асобнага папрамку ў гуманітарных павуках — беларусазнаўства, абўждэнню сярод еўрапейскіх навукоўцаў цікаўнасці да гістарычнага лёсу яго роднага народа. Можна без перебольшання пазваць М. Баброўскага і адным з творцаў беларускага нацыянальнага адраджэння, сцяг якога пераможна ўзліяўся толькі ў сярэдзіне XIX ст. Менавіта яму, прафесару М. Баброўскому, выпала адкрыць панова для беларускай і еўрапейскай навукі імя і справу Ф. Скарыны, звесткі пра якога, збіраныя на працягу ўсяго жыцця даследчыка, увайшли ў так і не надрукаваную «Гісторыю славянскіх друкарняў у Літве»⁷.

Таленавіты вучоны-патрыёт, М. Баброўскі, відаць, адчую тое сапраўды пацыянальнае, а галоўнае — стратэгічна адпаведнае для пасляховага развіцця роднай культуры, што пакінуў пам у спадчыну, даў у руکі Ф. Скарына, які на заранку Адраджэння абвясціў старабеларускую мову і парод цалкам раўнапраўнымі сярод іншых еўрапейскіх моў і народаў.

Слова, роднае Слова — вуснае, пісьмовае, друкаванае — заўсёды было і застанецца найгалоўнейшай асновай кожнай нацыянальнай культуры. Сімвалічна, што і ў

самога Ф. Скарыны слова «язык» ужываецца не толькі ў сэпсе «мова», але і «парод». Гэтыя папяці ўжо ў глыбокай старажытнасці сталіся для славян цалкам непадзельнымі, неадлучнымі адно ад аднаго. Ф. Скарына шыбы ўгадаў з паасобных прыкмет таго, што адбывалася тады па Беларусі, будучы працэс згасання «славенав-» і беларуска-моўнай культуры. Не выключана, што ён нават хацеў пеяк скіраваць гэты працэс у бок усё большага асэнсавання яе каштоўнасцяў, пра што сведчыць і яго выключная спроба «беларусізацыі» царкоўнаславянскай мовы — сродка літаратурных зносін шмат якіх пародаў Еўропы...

Пачатое Скарышам было забыта да часоў М. Баброўская, гэта значыць па трох стагоддзі. Беларуская культура зазнала незвычайнай метамарфозы. «Шляхетнае панства» гаварыла і пісала па-польску, па-французску, па-нямецку і па-руску, зредку ўжывала лаціну, якая з часам траціла зважэнне. Толькі са сваімі падданымі — «простым народам» — некаторыя з паноў маглі зносіцца на мове беларускай, якая нейкім цудам захавалася і развівалася, пя-гледзячы на ўсе нягоды, амаль выключна ў сялянскім асяроддзі. Зрэшты, пісьмовае і друкаванае беларускае, дакладней, старабеларускае, Слова жыло і ў зацішыне кніга-збораў і архіваў — дзяржаўных і прыватных сховішчах, у мапастырах і цэрквях. Менавіта адтуль, з гэтых скарбніц, дзе перахоўваліся і кнігі Ф. Скарыны, з дапамогаю такіх дзеячаў, як прафесар М. Баброўскі, пачало гэтае Слова шылях свайго адраджэння. Ужо, здавалася б, цалкам страчалае, пачало ўваскрасаць, а галоўнае — жывіць ледзь набухлыя і нераскрытыя покаўкі новай літаратуры на беларускай мове, саграваць яе сваім жыццядайным упутральным цяплом, так і не згаслым у самай глыбіні стагоддзяў.

Наш цяперашні час ставіць перад культурай мінуўшчыны свае асаблівыя патрабаванні і імкненіца адшукаць у ёй тыя абсолютныя каштоўнасці і дадатныя з'явы, якія дапамаглі захаваць і развіць пацыянальную самабытнасць, асаблівасць, непаўторнасць, зберагчы сапраўдныя народныя пачаткі сучаснай роднай культуры, такія блізкія і дарагія як у далёкай мінулішчыне, так і цяпер. У розных краінах, найперш у самых развітых, як, зрэшты, і ва ўсім свеце, падзвычай востра паўсталая проблема захавання народных, нацыянальных культур. Урады і грамадскасць устрывожаны тым, што літаральна па вачах адбываюцца велізарныя змены, з катастрофічнай хуткасцю страчваеца культурнае аблічча не толькі таго або іншага

народа, што палічвае ўсяго некалькі тысяч чалавек, але і шматмільёных нацый. Аношнімі гадамі з'явілася пямана павуковых і агульных міжнародных праграм, пакіраваных па вывучэнне, захавашце і папулярызацыю розных нацыянальных культур, усёй сусветнай культуршай спадчышы⁸. Узнік і адмысловы праект ЮНЕСКО дзеля даследавания і папулярызацыі славяпскіх культур, была арганізаваная Міжнародная асацыяцыя вывучэння і распаўсюджвання славяпскіх культур (МАЙРСК), адна з першых павуковых сесій якое адбылася ў 1982 г. у Мінску⁹. Зусім пядаўна з ініцыятывы шэрагу краін узнікла ідэя правядзення Сусветнага дзесяцігоддзя развіцця культуры (1988—1997), якое будзе ажыццяўляцца пад эгідай ААН і ЮНЕСКО. Пачынаючы гэтае, відаць, — адна з пайбольш маштабных прагрэсіўных гуманітарных праграм, што аб'ядноўваюць усё чалавецтва. Хочацца верыць, што яна стапецца якраз тою асповай, якая дапаможа згуртаваць народы ў іх ад вечным імкненнем да ідэалаў добра і міру, будзе спрыяць лепшаму спазнаванню самых розных культур, тысячагадовых і зусім маладых, больш глубокаму разуменішту таго, якое ушікальнае багацце ёсць кожная з іх.

Усе народы, усе нацыі, усё чалавецтва — пе могуць жыць па-за культурай, па-за пэўным прыродным, матэрыяльным і духоўным асяроддзем, — сёння мы як піколі, па-асабліваму, усведамляем гэта. Культура сёня ўспрымаецца, разумеецца як неаспрэчнай ўмова самога жыцця, магчымасці пашага існавання. Велізарны, без перабольшання, уклад у гэткае асноватворнае разуменіште ўпеслі пашы сучаснікі. Ва ўсіх па вуспах імя У. І. Вярнадскага з яго вучэннем пра поасферу, усё часцей мы згадваем і пра Пакт М. К. Рэрыха, пра ідэі і прапановы ішых пашых сучаснікаў. І ўсё ж найважнейшае адкрыццё гэтае палежыць не толькі гэтаму стагоддзю. Ёсць ва ўсім гэтым і ўклад выдатных асоб мінулых часоў, якім быў і ці не галоўны герой нашай кнігі — беларус Францыск Скарына. У далёкім 1519 г. ён пісаў: «Попече от прирождения звери, ходящие в пустыни, зпають ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя; рыбы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобнаяя боронять ульев своих, — тако же и люди, где зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имаютъ»¹⁰. У іштай мясціне вялікі беларус запісаў іншыя, гэтак сугучныя нашым сённяшнім думкам слова: «Закон прирождений в том наболей соблюдаем бываетъ: то

чишнти иным всем, что самому любо ест от іпых всех, и того не чишнти иным, чего сам не хощешн от іпых имети... Сей закон прироженый написан ест в серци единого каждого человека...»¹¹. «Да совершен будеть человек...» — правяшчае Скарына¹². Задоўга да генія сусветнае літаратуры Л. М. Талстога ён даверыў паперы такія глыбокія, вышакутаваныя свае думкі, чыташыл ціпер як нейкай абсалютная, завершаная формула духоўнага развіцця чалавека: «...ест памышишная мудрость размышление смерти и познанне самого себе...»¹³; «Напболей любовь ко всим да соблудаеть, еже ест совершена над все иные дарования, без нея же ничто проспешно ест»¹⁴.

Сродкам прашаганды гэтай зямной, усялюдскай Любові гуманіст Скарына выбраў Кнігу, друкаваную кнігу, даступную, дзяякоучы добра зразумелай, блізкой да народнай мове і значным тыражкам, так дарагому яго сэрцу «люду рускага языка». «И всякому человеку потребна чести, понеже ест зерцало жития нашега, лекарство душевное, потеха всем смутным, наболей тым, они же суть в бедах и в немощах положены, надежа истинная...»¹⁵ І як запавет усім стваральнікам Кнігі, пісьменнікам будучыні і самому сабе: «Тако ж и мы, братия, не можем ли во великих послужити посполитому люду рускага языка, сие малые книжки працы нашое приносимо им»¹⁶. Надзвычай вялікая роля Слова — «умети язык свой справовати: от него же все злые и добрые речи походять»¹⁷, значыць «не толико словом, але и делом»¹⁸ службыць «людем простым посполитым к пожитку и ко размножению добрых обычаев...»¹⁹. Вось чаму гэтак важная менавіта друкаваная кніга, якая хутка разыходзіцца ў народзе ў адрознение ад рукапісаў, у сотнях і тысячах ідэнтычных асобнікаў. Прагэтую выдатную ролю друкаванае кнігі, яе асаблівае запачыне ў развіцці ўсходнеславянскіх культур, ва ўзмацненні іх міжнароднага ўплыву праз паўтара стагоддзя выдатна скажа іншы беларус — Сімён Полацкі.

Россия славу расширяет
Не мечем токмо, но и скоротечным типом,
Чрез книги сущим многовечным²⁰.

Думкі Скарыны, яго памкненні і ідэалы аказаліся незвычайна жыццяздольнымі. Апярэдзіўшы свой час, ён і ціпер становіцца дарагі і блізкі людзям, якія знаёмыцца з яго творчасцю, удумліва чытаюць яго творы. Створанае ім неабходна зрабіць усеагульным набыткам. Навукоўцам

і пісьменнікам, мастакам і артыстам прыйдзеца яшчэ вельмі і вельмі шмат папрацаць, каб імя і справа Ф. Скарыны — святыні і сімвал беларускага народа, яго культуры — адкрылі для сябе ў розных краінах свету. Не паглыбляючы нашыя веды пра Скарыну, мала апавядоучы пра яго творчую спадчыну, мы абкрадаем не толькі сябе, сваю культуру, але і ствараем меркаванне пра сваю краіну, пра яе людзей як пра прыблудаў без роду і племені. Менавіта ад такога стаўлепія да культуры міпуўшчыны перасцерагаў пас У. І. Леніп. Ён пісаў: «Праletарская культура не выскачыла невядома адкуль, яна не выдумка людзей, якія называюць сябе спецыялістамі па праletарскай культуре. Усё гэта суцэльная лухта. Праletарская культура павінна стацца заканамерным развіццём тых запасаў ведаў, якія чалавецтва выпрацавала пад прыгнётам капіталістычнага грамадства, памешчыцкага грамадства, чыпоўшчыцкага грамадства»²¹. Разам з tym У. І. Леніп аптымістычна адзіпачаў, што «якія б ті былі разбурэнні культуры — яе выкрасліць з гісторычнага жыцця нельга, яе цяжка будзе адпавіць, але ніколі ніякае разбурэнне не давядзе да таго, каб гэтая культура зпікла цалкам»²².

Пачатое Скарынам і працягнутае яго пастушкімі, якія стварылі разам з ім у XVI стагоддзі вельмі багатую літаратуру — састаўную частку сусветнае культурнае спадчыны — цалкам неабходна зрабіць агульначалавечым здабыткам. Так паказвае абавязак перад нашай айчынай культуры, гісторыяй народа, Радзімы, заўсёдная неабходнасць павочна паказаць усіму свету тыя непрамінальныя матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці, якімі мы зараз валодаем. Менавіта пра гэтую, надта складаную,

а для некага і нечаканую задачу ўвесь час памятаў

аўтар, калі працаваў над кнігай. Яна — пра беларускую друкаваную літаратуру Рэнесансу, усё яшчэ як след не ацэпеную.

заслужаны гонар беларусаў,

пра якую дагэтуль мы за-

надта мала ведаем.





Вобраз яго эпохі

...без мудрости и без добрых
обычаев не есть мощно постыдно
жити людем поснолите на
земли.

Францыск Скарына

Гуманізм, Рэнесанс, Рэфармацыя

Пад канец XV ст. у большасці єўрапей-
скіх дзяржаў наступіў новы перыяд у развіцці іх гісторыі
і культуры, які прыйшоў па змену Сярэднявеччу. Эпоху
тую сталі называць Адраджэннем, або Рэнесансам. Гэта
быў, паводле слоў Ф. Энгельса, «пайялікшы прагрэсіўны
пераварот з усіх, перажытых да таго часу чалавецтвам»¹.
Ва ўсіх галінах жыцця грамадства адбыліся падзвычай
буйныя, часам нават рэвалюцыйныя змены, колькасны і
якасны харектар якіх быў дастаткова добра заўважны і ў
сацыяльна-эканамічнай і культурнай сферах. У розных
краінах, у той або іншай форме, з пеадполькавай інтэсіў-
насцю праходзіў працэс зараджэння новых, капіталістыч-
ных дачыненняў і ламання старых — феадальных. Узмац-
нялася буржуазная праслойка грамадства, узрастала роля
гарадоў, падзвычай хутка развівалася і новая, буржуазная
ў сваёй сутнасці ідэалогія. Непасрэдным вынікам гэтага
сталася развіццё нацыянальных моў, крытыка царквы і
перабудова былых рэлігійных вучэнняў². Храналагічныя
межы Адраджэння праходзяць: ніжняя — недзе ў сярэдзі-
не XIV ст. (для Італіі), верхняя — у канцы XVI ст. або
нават на самым пачатку XVII ст., калі гаворка ідзе пра

краіны ўсходняга рэгіёна Еўропы. «З Адраджэннем, або Рэнесансам, цесна звязаны, але зусім не тоесны гуманізму, вядучая ідэйная плынь эпохі, якая складае ідэалагічную аснову яе прагрэсіўпай культуры, яе літаратуры і мастацтва»³.

Гуманізм — з'ява вельмі складаная, далёка не адпаведная, зусім не аптыхрысціянская, певзычайна сисецыфічнай ў розных краінах.

Адраджэнню і гуманізму прысвечана абшырная доследная літаратура, якая налічвае за мяжою тысячы спецыяльных прац. Аднак эпоха гэтая, якая прыцягвае да сябе ўвагу вучопых ужо не адно стагоддзе, шмат у чым яшчэ застаецца для нас загадкавай, а некаторыя яе з'явы ўспрымаюцца і ацэнываюцца абсалютна супрацьлеглы姆 чынам, хоць агульны тэзіс пра тое, што культура Адраджэнша «ўпершыню раскрывае ўесь унутраны свет чалавека і заклікае яго да новага жыцця», сформуляваны ў XIX ст. Я. Буркхардтам⁴, спрэчак не выклікае. Савецкія даследчыкі апошнімі гадамі выяўляюць павышаную цікаўласць да ўсяго, што звязана з Рэнесансам. У Навуковым савеце па гісторыі сусветнай культуры Акадэміі науک СССР утворана пават спецыяльная Камісія па праблемах культуры эпохі Адраджэнша, яе сусветны аўтарытэт з кожным годам расце. Пад грыфам Камісіі выдадзены шэраг калектыўных зборнікаў, ёю паладжваюцца канферэнцыі, па якіх разглядаюцца разностайныя пытанні, звязаныя з гісторыяй заходнеўрапейскага Адраджэнша.

Рэнесансным з'ямам у культурах народаў нашай краіны падаецца значна меней увагі. Пра Рэнесанс ва ўсходніх славянаў началі пісаць зусім підадзені і часта з вялікім засцярогамі. Бадай, найбольш уражальная яго карціна, хоць і не без прыкрых недакладнасцяў, упершыню была намалявана І. М. Галіяпінчавым-Кутузавым у яго славутым дакладзе па V Міжпародным з'ездзе славістаў «Гуманізм ва ўсходніх славянаў (Украіна і Беларусь)»⁵. Значны ўклад у даследаванне адлюстраваны ідэй Рэнесансу ў культуры Беларусі ўпеслі беларускія філософы. Ім удалося па багатым нацыянальным матэрыяле паказаць усе аспекты фазісі і з'явы той эпохі ў роднай культуры⁶. Зробленae імі — істотны ўклад і ў агульныя навуковы патэнцыял нашых ведаў пра ўсходнеславянскія культуры часоў Адраджэнша, бо культуры гэтых былі заўсёды цесна звязаны з амены, што адбываліся ў адной з іх, амаль заўсёды заходзілі водгас у другой.

Неабходна адзначыць, што Рэпесанс уласцівы не толькі сўрапейскім краінам, як пра гэта дагэтуль піша шмат хто на Захадзе, дый у нас, ён «быў літаральпа ўсюды, у розныя эпохі, з розным зместам, хоць далёка не заўсёды перавышаў сваёй культурай культуры сярэднявечча і адраджэнскай Італіі»⁷. Гэтая заўвага важная таму, што для Беларусі былі ўласцівы ўплывы і распаўсюджанне на яе тэрыторыі ідэй як класічнага заходніга (італьянскага), гэтак і Паўночнага Адраджэння. Усходні ўплывы, Усходні Рэпесанс прашкілі апасродкована праз заходненеўрапейскі⁸, а таксама і непасрэдна праз тыя традыцыйныя каналы распаўсюджвання старой візантыйскай культуры, якія захоўвалі сваё значэнне для паўднёвых і ўсходніх славян да XVIII ст. Усходнені паўднёваславянскія пароды спарадняла агульная літаратурная мова — царкоўнаславянская, якую з поўным правам называють мовай-пасрэдніцай, апалағічай лаціне на тыя часы; агульнымі былі і сотні літаратурных твораў, цэлы іх корпус, часта называны літаратурой-пасрэдніцай, а таксама ідэі, ідэалы, эстэтычныя і этычныя ўзоры. Усё гэта было не толькі адзінным, агульным набыткам, але і ўяўляла сабою падзвычай дынамічную і ўстойлівую, хоць і да пэўнай ступені замкнёшую сістэму, у якую познезіантыйскія, грэчаскія, гэта запачыць і ўсходнія павевы маглі дастаткова хутка і адносна бесперашкодна трапляць, паступова цалкам яе ўсю за паўніточы. Іспавалі і іншыя, магчыма, больш відавочныя праваднікі Усходніга Рэпесансу ў славянскія культуры: грэчаскія абічыны, грэчаская царкоўная іерархія і вандройўныя манахі-грэкі. Амаль напэўна ў гэтым працэсе дзейсная ролі належала і пайболыш адукаваным працтваўнікам армянскага народа з ліку тых, хто жыў і на славянскіх землях. У цэлым жа, неаспрэчны факт таго, «што дасягненні Усходу былі перададзены заходніму свету праз пароды і краіны на поўдні Усходу і праз візантыйска-каўказскія культурыны свет»⁹. Бяспрэчна таксама, «што культура Усходу стала адной з крыніц культур абуджанага да адраджэння Захаду, калі апошні, праз узікненне новых сацыяльна-еканамічных дачыненняў, аказваецца падрыхтаваным да ўтварэння новага этапу ўсегаульной культуры»¹⁰. На думку акадэміка М. І. Конрада, для эпохі сусветнага Рэнесансу найважнейшымі і вызначальными былі трох акалічнасці. Першая — амаль касмагапічнае, аднолькавае пачуццё чалавечнасці. Другая — вызваленне разуму ад дормаў. Трэцяя — апора на старажытныя

аўтарытэты, аўтарытэты эпохі антычнасці¹¹. Антычнасці палежыць сапраўды выключная роля ў развіцці рэнесанснай культуры. Спадчына антычнасці была той асноваю, на якую і абашпіраліся дзеячы Адраджэння. Яна была пэўнай супрацьвагою аўтарытэту Святога пісанія, якое, зрешты, шмат хто з іх глыбока шанаваў. Сама «антыхненская» ператварылася ў рэлігію»¹².

З цягам часу і на поўдні, і ў цэнтры, і па поўначы Еўропы гуманістычны ідэалы і прадказанні антычных і новых аўтараў аб наступленні «залацога» веку мусілі саступіць месца больш цвярозым, часам пават жорсткім поглядам на жыццё і магчымасць яго ажыццяўлення. Марам пра ёўрапейскую рэспубліку вучоных, ідэям Томаса Мора давялося вытрымаць цяжкае выпрабаванне і ў рэшце рэшт быць забытымі. Разам з тым гуманізм як ідэйная плынь эпохі не страціў сябе, а, мяняючы свае знешнія формы і сам характар выяўлення, працягваў развівацца. Менавіта гуманістычны ідэі, гуманістычны рух стаў адной з крыніц Рэфармацыі.

Гуманісты праложылі дарогу, перш за ўсё дзяякуючы падрыванню аўтарытэту каталіцкай царквы, першым змагарам Рэфармацыі, якія шырока выкарыстоўвалі іх дасягненні ў сцверджанні слушнасці сваіх поглядаў. Вялікае значэнне для Рэфармацыі і яе ідэолагаў мелі крытычныя штуды тэкстаў Старога і Новага запаветаў, выкананыя выдатнымі гуманістамі¹³. Гуманістычная філалогія, асабліва біблістыка зрабілі істотны ўплыў і на развіццё самога рэфармацыйшага вучэння, усіх яго напрамкаў ад памяркоўных да радыкальных. Прынцыпы гуманістычнай крытыкі біблейскіх тэкстаў аказаліся не толькі вельмі жывучымі ў рэфармацыйным асяроддзі, але і былі незвычайна шырока развіты шэрагам вучоных рэфармацыйнага кірунку, у тым ліку і такім буйным дзеячам Рэфармацыі ўсходненароднай рэгіёна, якім быў Сымон Будны. У сувязі з гэтым надзвычай цікавы тэзіс вядомага савецкага філосафа і гісторыка культуры А. Х. Гарфункеля, які пісаў, што, як ён разумее, гуманізм — гэта «філалогія, што выступае ў ролі ідэалогіі»¹⁴. Нягледзячы на даволі просталінейнае трактаванне такой складанай і шматаблічнай з'явы, як гуманізм тae пары, неабходна прызнаць, што яно надзвычай дакладнае ў вызначенні яго агульных асаблівасцяў, уласцівых практычна ўсім краінам і, што для нас асабліва важна, бадай, больш за ўсё краінам усходненароднай рэгіёна, перадусім Вялікаму княству

Літоўскаму. Разам з тым, і гэта прызнаюць шматлікія на-
вукоўцы, «гумапізм і Рэфармацыя — з'явы не толькі пе-
роднасныя сваім зместам, але радыкальна чужыя і варо-
жыя адна да адной»¹⁵.

У сваёй сутнасці Рэфармацыя была ў большай ступені
ўсяго толькі рэлігійным рухам, гуманізм жа меў заўсёды
выключча свецкія характеристики, агульпачалавечую накірава-
насць. Часам адзначаецца пават пэўнае падабенства ролі
як Рэфармацыі, гэта і контррэфармацыі ў іх узаемадачы-
неннях з гуманістычнай спадчынай, калі мець па ўзве
найгалоўнейшыя ідэі класічнага гуманізму¹⁶. Пытанне гэ-
тас не такое простае, і наўрад ці ў гэтым выпадку можна
мераць усё адною меркай. Тут важны і канкрэтны лёс,
канкрэтная ідэя, ідэал, час і месца. Адзінае, з чым можна
бяспрэчна пагадзіцца, і гэта таксама вельмі важна для
нашай тэмы, што, «страціўшы сваё ідэалагічнае значэнне,
гуманізм ператвараецца ў тэхніку, у галіну гуманітарных
ведаў»¹⁷, ды і толькі. Зрэшты, апошняе характеристыка хут-
чэй для лёсу гуманізму ў асяроддзі контррэфармацыі і поз-
ній Рэфармацыі, канкрэтнай, напрыклад, для езуіцкай
літаратуры і ўвогуле ўсяго таго, што прынесла з сабою
езуіцкая культурніцкая дзеянасць.

Гуманістычныя павевы ва ўсходніх славян, у іх куль-
турах адчуваўся не толькі ў эпоху Рэнесансу, але і паз-
ней, але гэта пе запачыць, што «Адраджэнне для ўсходне-
славянскіх краін аб'ектыўна з'явілася толькі першым
штуршком да стварэння літаратуры і мастацтва повага
тыпу, пачаткам працяглага пераходнага перыяду ад ся-
рэднявечча да новых часоў, які завяршыўся ўжо ў XVII—
XVIII стст.»¹⁸. Справа ў тым, што ўсходнія славяне, якія
пісалі па лацінскай, польскай і іншых мовах, зрабілі пя-
мала і для развіцця агульнаеўрапейскай рэнесанспай
культуры, у тым ліку літаратуры, творы якой, створаныя
і беларусамі і ўкраінцамі не ў родных мовах, усё ж нельга
зусім выключыць з агульнага літаратурнага працэсу, што
адбываўся ў нашых літаратурах. Дый пават, відаць, спра-
вядліва было б гаварыць пра пейкую шматмернасць куль-
турнай сітуацыі ў пародаў Вялікага княства Літоўскага,
множнасці сладёў іх культур, кожны з якіх даволі цесна
узаемадзейнічаў з усімі іншымі. Калі падзел гэты правод-
зіць паводле моўнага прынцыпу, хоць гэта і пе абсолютна,
амаль адразу ж становіцца відавочным, што вялікая
колькасць твораў, мнóstva пісьменнікаў, рабей бяспрэчна
залічаных толькі да польскай культуры, па самай справе ў

адноўлькавай, калі не ў большай ступені палежаць беларускай, украінскай і літоўскай літаратурам, той агульнай культуры народаў Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, пра якую пам ужо неаднаразова даводзілася гаварыць¹⁹. І спраўа тут не толькі ў паходжанні і кроўнай прыпалежнасці да беларускага, украінскага або літоўскага народаў, а ў тым, што шольская мова дакладна гэтак жа, як і лацінская, але ў значна шырэйшых маштабах, была для іх своеасаблівай жывой мовай-насредпіцай, якая захоўвала выключнае значэнне аж да XX ст. Гісторыя польскай мовы ў беларусаў, украінцаў і літоўцаў яшчэ не напісана, але, бяспрэчна, ле з'яўленне сталася б адным з самых захапляючых апавяданіяў пра лёс культур народаў свету, апавяданіяў драматычных і вельмі павучальных. Не варта здзіўляцца, што з цягам часу паступовая падмена — мова-парод, парод-мова — прыводзіла, пайперш у асяроддзі магістраў і шляхты, да пажаданія, а часам і немагчымасці залічаць, лічыць сябе, свой род прыпалежным не да польскага, а да іншага народа — беларускага, украінскага, літоўскага. Узнятая па хвалях контэрфармацыі «новая каталізацыя», гэта знаціць мадэрнізаваная рэстаўрацыя каталіцызму ў яе вузка калапізайным варыянце з агульным дэвізам «шляхціц — католік», у рэшце рэшт прывяла да таго, што і ў Кароне і ў Княстве значная частка феадалаў адчувала сябе «адзіным пародам» не толькі паводле класавых, але і моўных, агульнакультурных прыкмет. У гэтым сэнсе тээзіс-пажаданіе Люблінскай уніі 1569 г. аб «адзіным пародзе». Польшчы і Вялікага княства Літоўскага можна лічыць частковай ажыццёўленым.

Цалкам супрацьлеглу карціну, хоць і падобную ўсё ж у паасобных дэталях, мы пазіраем ужо за цаўстагоддзя да прыпяцця Люблінскай уніі ў развіцці гуманістычных плыняў. Адзінства «рэспублікі вучоных», якое выспела толькі ў думках і марах саміх гуманістаў, распалацца, як толькі началіся першыя веравызнаўчыя спрэчкі, пачала больш ці менш выразна афармляцца Рэфармацыя. Нават учараашня яе папярэднікі-гуманісты пакінулі Эразма Ратэрдамскага, якія так шмат зрабілі для ўзікнімія своеасаблівага «хрысціянскага гуманізму», сірыйлі хутчэйшаму і паспяховаму яе поступу, церабілі ёй шлях, аказаўліся зачытамі ворагамі Марціна Лютера і яго прыхільнікаў²⁰. Гуманізм пібы разыпоўся, расцёксся па розных веравызнаўчых капалах, і часта пры гэтым колішнія сябры і аднадумцы становіліся супраціўнікамі. Агульныя

ідэі і ідэалы былі пакладзены ў ахвяру канфесійным інта-
рэсам, і гэтая інтэрэсы вызапачалі цяпер увесь сэнс і змест
дзейпасці шматлікіх учараашпіх гуманістаў і іх пазнейшых
паступшікаў, для каго гуманізм усё болей пабываў запачы-
не адпо нейкай своеасаблівой методыкі або прыдатнай
афарбоўкі, колеру, а не самога святла, пад знакам якога
яшчэ зусім нядаўна жыло XV ст.

У позым, XVI ст., калі галоўныя грамадска-палітыч-
ныя і нацыянальныя праблемы выступілі ў форме рэлігій-
ных канфліктаў усеагульнага парадку, учараашпім гума-
ністам заставалася толькі выбіраць канкрэтныя канфесій-
ныя лагер, і толькі пекаторыя з іх змаглі ў той ці іншай
меры працягваць пекалі выбраны шлях, часцей — па вы-
гапшні²¹. З вучэннем гэтых апошніх, як і з самім выгап-
шнікамі, мы пеадпразова сустракаемся, перачытваючы ана-
лы гісторыі Вялікага княства Літоўскага, у якім і пастаў-
шкі, і вучні, і іх ідэі запаходзяць падзеі, хоць і часовы, —
як, зрэшты, і паўсюль, прытулак. Ледзь заўважная ў пі-
саніях Францыска Скарыны талерантнасць у пытаніях
веры, уласцівія єўрапейскім гуманістам ідэі «усеагульнай
рэлігіі», пейкай іх пазаканфесійнасць, адсутнасць канкрэт-
ных і выразных акцэнтаў, якія б паказвалі па туую, а не
на іншую канфесійную прыналежнасць, што і было ўласці-
ва пайвышэйшаму, класічному гуманізму, — ва ўсім гэтым
будуць вішаваціць яго пазней пайболыш выдатныя прад-
стаўшкі і праваслаўя, і каталіцтва. Чыста пародны, па-
цыянальны пафас твораў Скарыны амаль не прымаўся ў
разлік, а мешавіта ён тады і цяпер з'яўляецца пайгaloў-
пейшым, а можа, і адзіным ключом для разуменія гэтай
асобы. Зрэшты, іспуноць дадзену аб тым, што гэткас раз-
уменіе ў колах яго сучаснікаў не было абсолютнае. Зной-
дзенія пядаўна матэрыяллы, пра што падрабязней гавор-
ка пойдзе ў паступных раздзелах, дазваляюць меркаваць,
што пад канец скрынаўскага стагоддзя яго ўласную
пісьменніцкую спадчыну пачалі ўспрымаць не толькі як
пабытак мешавіта роднае культуры, але і выкарыстоўваць
у якасці дзейснай зброі ў змаганні з іншакультурнай экспан-
сансіяй і пават, магчыма, з царкоўнай упійяй.

Як бачым, гуманізм і ідэі класічнага адраджэння жы-
вучы на беларускай зямлі ў XVI ст. сваім асобным, у пе-
чым сходным з агульнаеўрапейскім, але ў нейкай ступені
і адрозным жыццём, падлягаючы шматлікім зменам, не
паміраюць, не канцэнтруюцца, а кропля за кропляй рас-
цикаюцца на агульнай роўніцы культурнага развіцця.

Еўропа, Расія, Польшча, Вялікае княства Літоўскае

Напярэдадні параджэння Францыска Скарбы, у другой палове XV ст., як на заходзе, так і на ўсходзе ад яго роднага горада Полацка адбываліся важныя сацыяльныя і палітычныя падзеі. З развіццём прадукцыйных сіл у прамысловасці і ў сельскай гаспадарцы, утворэннем сістэмы таварна-грашовых дачыпенняў назіралася стапаўленне працэсу першапачатковага накаплеція, паступова ўсталяўваўся капіталістычны спосаб вытворчасці, з'яўляліся мануфактуры, фарміраваліся два новых класы — буржуазія і пралетарыят, якія сталі галоўнымі праваднікамі новых формаў ідэалогіі, глыбока ўкаранёных у пануючу форму ідэалогіі феадальнага грамадства — рэлігійную дактрину каталіцызму, посьбітам якой выступала каталіцкая царква. З гэтымі новымі формамі ідэалогіі, якія выявіліся выключна ў рэлігійных вучэннях, звязана і першая спроба буржуазпай рэвалюцыі, якая скопчылася пяўдакай. Гэта адбылося ў Германіі на пачатку XVI ст. У ходзе пямецкай Рэфармацыі і Вялікай сялянскай вайны выявіліся ўсе пайболыш слабыя бакі новых сацыяльных рухаў, а паражэнне дэмакратычных сіл і амаль поўная здрада ім з боку галоўных ідэолагаў і дзеячаў лютэраўскай Рэфармацыі паказалі утапічнасць і ілюзорнасць уяўленняў аб магчымасці заваявання ў тыя часы плебесам хоць пейкіх свабод. Народныя кіраўнікі пямецкай Рэфармацыі, у фарміраванні якога чыны ўдзел бралі прадстаўнікі дэмакратычных ерэтычных сектаў з іх асаблівым выяўленнем сацыяльнага пратэсту — тлумачэннем Святога пісанія, запішлі сваё пайболыш поўнае рэвалюцыйнае выяўленне ў пэўнай «праграме». «Нападкі на прыватную ўласнасць, патрабавашце агульнасці маёмыні не пазбежна мусілі вырадзіцца ў прымітыўную арганізацыю дабрачыннасці; пянеўшая хрысціянская роўнасць магла, як пайболей, выліцца ў буржуазную «роўнасць перад законам»; зліквідаваше ўсякіх улад ператваралася ў рэшце рэшт ва ўсталяванне рэспубліканскіх урадаў, абраных народам. Прадугадаваше камунізму ў фантазіі становілася ў сапраўданасці прадугадваннем сучасных буржуазных дачыненняў», — пісаў Ф. Энгельс²². Пасля здушэння народных выступленняў у Германіі заўважна ўзмацняецца княская ўлада, арганізацыйна афармляеца і новая царква — лютэранская,

якая абвяшчала ў «Аўгсбургскім вызнанні веры» аб тым, што адгэтуль яе галава — князь, а не пана рымскі. Надзеі спадзяванні прыгнечаных — гарадскага плебсу і сялянства — працягвалі жыць у вучэннях анатаптыстаў і прадстаўпікоў іншых радыкальных рэлігійных плынняў, найвышэйшай праяваю чаго была, бясспрэчна, жорстка разгромленая Мюнстэрская камуна — цэнтр «Царства божага».

Іншы выпік мела Нідэрландская буржуазная рэвалюцыя 1566—1609 гг., якая пабыла характар вайны за незалежнасць ад іспанскага ўладарання. У выпіку яе перамогі была створана першая буржуазная рэспубліка Злучаных правіццый. Тым часам у найбольш развітых эканамічнах краінах, напрыклад у Аргліі і Францыі, узікае абсалютная манархія, абсалютызм. Амаль адначасова ў гэтых краінах, у выпіку тэрытарыяльнага згуртавання і ўзмацнення эканамічных сувязяў, фарміраванні агульной культуры, актыўна ідзе працэс узікнення нацый. Крыху рабей адбываецца пябачанне дагэтуль пашырэнне мяжоў зямнога свету — вялікія геаграфічныя адкрыцці. На картах ёўрапейцаў з'яўляюцца цэльныя новыя кантыненты, адбываюцца кругасветныя падарожжы, пачынаецца калашіяльная сістэма. Усё гэта, і ў першую чаргу пашырэнне сусветнага рынку, наводле слоў І. Маркса, «істотным чышам садзеічала разбуранню феадальных рамак вытворчасці»²³.

Яшчэ больш уражлівия дасягненне ў свеце павукі і маастацтваў, у тым чыстым свеце Рэнесансу, дзе пераважна папуе прыгожае — думка, мара, асаблівае бачанне, увасобленае ў слове, фарбах або дзвіосных формах. Суграмадзянамі Францыска Скарпіны ў гэтым свеце былі шматлікія яго сучаснікі і пават калегі з упіверсітэцкіх лаў — італьянцы Леапарда да Вінчи (1452—1519) і Мікеланджэла Буанароці (1475—1564), галандзец Эразм Ратэрдамскі (1466—1536), пемец Альбрэхт Дзюрэр (1471—1528), паляк Мікалай Каперпік (1473—1543) і шмат, шмат хто іншы, стваральнікі вялікай гуманістычнай культуры, якою мы захапляемся і дагэтуль. Мяніяецца характар жывапісу, архітэктуры, слоўных мастацтваў, значных вышыніяў дасягае філософія і сацыяльныя павукі. У 1516 г. з'яўляецца ў свет славутая «Утопія» англійскага гуманіста Томаса Мора, а ў канцы стагоддзя пачынаецца дзеянасць выдатнага італьянскага мысліцеля Тамаза Кампанелы, стваральніка «Горада Сонца».

Следам за Германій Рэфармацыя ахоплівае і ішыя краіны — Швейцарыю, Швецию, Дапію. Найбольшага развіцця яна дасягае ў швейцарскіх кантонах, дзе з 1516 г. яе ідэі пачаў прапаведваць Ульрых Цвінглі. Гэты сялянскі сын, які стаў каталіцкім святаром, пачаў сваю рэфармацийную дзейнасць нават крыху раней за Лютера і пайшоў у сваім вучэнні запачна далей за яго. У аргапізацыю цвінгліянскай царквы быў пакладзены рэспубліканскі прынцып, а сама рэфармация Цвінглі стала бюргерская рэспубліканскай у адрозненне ад княскай рэфармациі Лютера. Што да ідэалагічнага абгрунтавання сваёго вучэння, якое, як і ўсё падобнае ў тых часы ў лагеры рэфарматараў, абапіралася па Святое пісанне, дык шмат якія выстаўлешыя Цвінглі палажэнні збліжаюцца з поглядамі Францыска Скарыны. Іх спарадніе і паходжанне, а таксама тое асяроддзе, у якім яны дзейнічалі — гарадское, мяшчанскае, купецкае, бюргерскае. Абодва яны цалкам інтаруюць працы схаластычных тэолагаў і афіцыйныя дакументы той або іншай сучаснай ім царквы. Па сутнасці, і Цвінглі і Скарына выступаюць за свецкую пропаведзь, у запачай ступені абапіраюцца ў сваёй практычнай дзейнасці па гарадскі магістрат. Асабліва збліжае іх прапаведванне чысціні, прастаты і самаўдасканалення.

Цвінгліянскай рэфармациі, у ажыццяўленні якой істотна дапамагалі апабаптысты — прыхільнікі пайболыш радыкальной праграмы сацыяльна-палітычнай і рэлігійнай перабудовы, за якімі ішлі найбяднейшыя слай грамадства, у хуткім часе было супрацьпастаўлена новае вучэнне, якое прапаведваў з сярэдзіны 1530-х гг. у Швейцарыі Жан Кальвін. Бліскучы літаратар і палеміст, які стаяў па пазіцыях значна больш памяркоўных, чым Цвінглі, ён аказаўся той асобай, якая здолела знайсці пейкі асаблівы, сярэдні шлях у Рэфармациі. Кальвінава вучэнне, адметнае перш за ўсё сваёй дзейнасцю, аказалася падзвычай жыццяздольным і ў хуткім часе дасягнула межаў Усходняй Еўропы, дзе пайболыш пасляхова яно развівалася ў Вялікім княстве Літоўскім. Ф. Энгельс пісаў пра Кальвіна: «Яго вучэнне пра наканаванне было рэлігійным выяўленнем таго факта, што ў свеце гандлю і канкуранцыі ўдача або банкрутства залежаць не ад дзейнасці або ўмельства пэўных асоб, а ад абставін, ад іх незалежных. Вызначае не воля або дзеянне пейкага асабнага чалавека, а літасць магутных, але певядомых эканамічных сіл. І гэта было асабліва слушна ў часы эканамічнага перавароту, калі ўсе

старыя гандлёвыя шляхі і гандлёвыя асяродкі выцясняліся новымі, калі былі адкрытыя Амерыка і Індия, калі пават найсвяцейшы эканамічны сімвал веры — кошт золата або срэбра — пахіснуўся і пацярпеў крушэнне»²⁴. У рэшце рэшт усё вучэнне Жана Кальвіна, развітае далей яго вучнямі, сталася выключна утылітарным і разам з тым даволі дэмакратычным. Створаная Кальвінам царква таксама будавалася на рэспубліканскім трунце, у процівагу машархічнаму прынцыпу, уласціваму каталіцкай царкве. Кальвінісцкую суполку ўзпачальваў прэсвітэр, выбраны сярод найбольш паважаных свецкіх асоб; святароў не было зусім, часткова іх ролю выконвалі прарапаведнікі — міністры, галоўным абавязкам якіх было прамаўленне казанняў на сходах суполкі. Сам Кальвін жорстка праследаваў анабаптыстаў і ў гэтym ледзь не пераўзышоў германскую адміністрацыю, якая пастанавіла ў 1529 г. караць смерцю кожнага з іх. У 1553 г. па патрабаванні Кальвіна ў Жэневе быў спалены на вогнішчы выдатны вучопы-гуманіст Мігель Сэрвет, які гэтаксама, як і Томас Мюнцэр, актыўна супрацоўнічаў з анабаптыстамі.

Вынікі рэфармацыйнага руху ў Еўропе, які ў той ці іншай ступені ахапіў большасць краін, былі ўражальныя. Феадалізму быў нанесены магутны ўдар. Пад кальвінісцкімі сцягамі Рэфармацыі перамагла Нідэрландская буржуазная рэвалюцыя, а пазней і Англійская. Зварухнуліся ўсе класы, усе слаі тагачаснага грамадства. Рэфармацыя підзе не была аднародная, ле ідэалагічна зброяй карысталіся самыя розныя палітычныя і сацыяльныя колы, ад крайне прагрэсіўных да абсалютна рэакцыйных, у тым ліку і феадальная апазіцыя. Сваім галоўным вастрыём Рэфармацыя была скіравана супраць сярэднявечнай каталіцкай царквы і яе ідэалогіі як «найбольш агульнага сінтэзу і найбольш агульнай санкцыі наяўпага феадальнага ладу»²⁵, няздолънай здзейсніць асноўную задуму сярэднявечнай рэлігійнай культуры — стварыць на зямлі жыццё, папярэдніе ўваходу ў «царства нябеснае». Перагляд Рэфармацыі дагмату каталіцызму прывёў да ўзнікнення ў сусветным хрысціянстве новага напрамку — пратэстантызму. Мэтаю Рэфармацыі быў зварот да першапачатковага хрысціянства яго апостальскіх часоў. Рэфармацыя абвясціла галоўным сваім прынцыпам асабістую адказнасць чалавека перад Богам без пасрэдніцтва царкоўнай іерархіі. Абапіраючыся выключна па аўтарытэт Святога пісання, які пратэстанты супрацьпастаўлялі аўтарытэту царквы, яны

карэнным чынам рэвізavalі хрысціяства і яго ўсталяваны культ у бок спрашчэния.

З поступам Рэфармацыі ў вышіку рэлігійных войнаў у шэрагу краін усталяваліся рэлігійныя і палітычныя свабоды, аўтарытэт царквы быў заменены на аўтарытэт дзяржавы, рэлігія сталася інструментам дзяржаўнай улады. Быў пават абвешчаны прыщип «Чыя ўлада, таго і вера», які дазваляў зверхніку гэтай улады вызпачаць веру сваіх падначаленых.

Больш за тры дзесяцігоддзі пасля пачатку Рэфармацыі каталіцызм быў у стапе амаль поўпай разгубленасці і не мог даць рады рэфармацыйнаму руху. Да сярэдзіны XVI ст. рэарганізацыя каталіцкай царквы, яе з'яднанне з феадала-мі і мапархіяй, спад напалу рэфармацыйнай барацьбы дазволілі каталіцызму перайсці ў добра падрыхтаваны, хоць і даволі павольны ў сваім развіцці паступ, называны контррэфармацыяй. Адным з найгалоўнейшых правадпікоў контррэфармацыі стаўся Ордэн езуітаў, афіцыйна заснаваны ў 1540 г. Стваральнік і першы генерал ордэна Ігнацы Ляёла здолеў надаць новаму ордэну шмат рыс, амаль зусім не ўласцівых ранейшым каталіцкім манаскім ордэнам, і гэта павысіла іх жыццядзейнасць як працаведніцкіх, місіянерскіх і актыўна наступальных організацый каталіцызму. Брэты ордэна знаходзіліся ў віры грамадска-га жыцця, былі надзвычай адукаванымі людзьмі, пярэдка пават буйнымі вучонымі, таленавітымі пісьменнікамі. За вельмі кароткі тэрмін яны здолелі стварыць у розных краінах, што ўваходзілі паводле іх падзелу ў тыя ці іншыя правінцыі, цэлую сетку школ ад пачатковых да вышэйшых і ў значпай ступені ўзяць у свае рукі сферу адукациі ў Еўропе, а пасля і ў свеце. Нават першая ўсходнеславянская вышэйшая навучальная пая ўстанова — Кіева-Магілянская акадэмія была створана ў першай палове XVII ст. на ўзор езуіцкіх калегій²⁶.

Рэфармацыя сталася штуршком для ажыццяўлення плаасобных унутраных рэформаў каталіцкай царквы, неабходнасць якіх выснела ўжо даўно. Для барацьбы з ерасямі быў створаны інквізіцыйны tryбунал, заведзены індэкс забароненых кніг, упарадкованы вельмі вострыя дагматычныя пытанні. Апафеозам пачатковага этапу контррэфармацыі стаўся шматгадовы Трыдэнскі сабор (1545—1563), асабліва апошняя, трэцяя, яго сесія (1562—1563), якая вызпачыла палітыку каталіцкай царквы па стагоддзі паперад. Пасля сабора барацьба каталіцтва з пратэ-

станцкімі цэрквамі і іншымі канфесіямі значна ўзмаціла-
ся на ўсіх узроўнях. Дзеля гэтага выкарыстоўваліся ўсе
магчымыя сродкі: вуснае прапаведванне, агульная выха-
ваўчая і адукатыўная сістэма, літаратура, разнастайныя
віды прымусу і нават фізічная расправа, пра што сведчаць
хочы бы падзеі ўсім вядомай Варфаламеевскай ночы
1572 г., калі ў Парыжы і іншых гарадах Францыі католікі
зішчылі да трыццаці тысяч кальвіністаў. Адным з папрам-
каў каталіцкай экспансіі быў і праваслаўны Усход, і пай-
перш беларускія, украінскія і рускія землі, якія Ватыка-
ну не ўдалося падпрадкаваць свайму ўплыву ў выніку
колішній уніі 1439 г.— Фларэнційскай. Актыўнымі пры-
хільнікамі і саюзнікамі контррэфармацыі былі шматлікія
манархі, напрыклад кароль Польшчы (1587—1632), вялі-
кі князь Вялікага княства Літоўскага (1587—1632), ка-
роль Швецыі (1592—1599) Жыгімонт III Ваза, які быў
заўзятым прыхільнікам каталіцызму, за што ў рэшце
рэшт і быў пазбаўлены трона ў пратэстанцкай Швецыі.
Менавіта ў часы Жыгімonta III была прыпятая і Брэсц-
кая царкоўная унія 1596 г., з якой распачаўся асаблівы
этап у гісторыі Беларусі.

У бурлівую эпоху Адраджэнія культурае развіццё
шмат якіх краін Еўропы сягнула далёка наперад, прагрэ-
сіўныя павевы Рэнесансу дапесліся нават да самых ускра-
інных земляў кантynента. Адным з пайгaloўнейшых да-
сягненняў культуры єўрапейскага Адраджэнія з'явілася
гуманістычная літаратура, пайцяспейшым чыпам звязаная
з фарміраваннем і развіццём агульнаародных моў. На ра-
дзіме класічнага Адраджэнія, у Італіі, у гэтым працэсе,
які скончыўся на самым пачатку XVII ст. выдашчым вялі-
кага слоўnika італьянскай мовы, удзельнічалі сотні паэтав
і пісьменнікаў, пачынаючы з вялікага Данте, Петrarкі і
Бакачью. У літаратуры Італіі складася пекалкі папрам-
каў, асаблівую вядомасць пабыла паэзія. Яна адкрывала
Высокое Адраджэнне, ёй было паканавана падвесці вышкі
развіццю гуманістычных традыцый у нацыянальной літа-
ратуры. Адзін з прыкладаў таму — славутая паэма Тарк-
вата Таса «Вызвалены Іерусалім» (1593), якая адлюстра-
вала крызіс гуманізму.

У краінах Паўночнага Адраджэнія, перадусім у Гер-
маніі, развіццё адзінай народнай мовы, гэтаксама як і ў
Італіі, праходзіла адначасова з імклівым ростам нацыя-
нальнай самасвядомасці, адзінай німецкай мове сталася

тут ледзь не найбольш дзейснай зброяй Рэфармацыі — з

дапамогай друкарскага варштата на гэтай мове выдаецца вялізная колькасць пропагандысцкай і ішпай літаратуры. Шераклад Лютэрам Бібліі на німецкую мову стаўся адной з найважнейшых падзеяў у гісторыі німецкага народа. У німецкай літаратуры XVI ст. развіваюцца новыя жанры, з'яўляюцца вялізная колькасць памфлетаў, якія адлюстравалі асаблівасць тых бурлівых часоў, сапраўды пароднай робіцца паэзія, пайбуйнейшым прадстаўшкім якой быў нюрибергскі бюргер Ганс Сакс (1494—1576). Аж да самага пачатку чацвёртага дзесяцігоддзя XVI ст. тут надалей захоўвае сваё значэнне і ўласна гуманістычнай літаратура, пайбольшы поспех якой прыпадае на канец XV ст.—1520-я гг. Яна мае разнастайныя жанры, прычым вельмі значнае месца сярод іх займаюць жары паэтычныя, пе выключаючы і сатыру, прыкладам таму славуты «Рэйнеке-Ліс» Себасцьяніпа Бранта. Сярод німецкіх паэтав гуманістычнага гуртка ў капцы XV ст., з ідэямі якога без сумнення быў знаёмы і Ф. Скарына. Цэльтыс, як і ўвогуле ўсе гуманісты другой паловы XV ст., быў гарачым прыхильнікам кнігадрукавашня, друкаванай кнігі, якія ён усяляк пранагадаваў і праслаўляў²⁷. Ён пісаў, што немцы, выпайшаўшы кнігадрук, дзякуючы гэтаму адкрылі цэлы свет, пеба і зямлю, і цяпер вядома, «что робіцца ў чатырох частціах свету»²⁸. Вялікі след у німецкай літаратуры, дыйва ўсёй гуманістычнай літаратуры Еўропы, пакінуў галандзец Эразм Ратэрдамскі, шматлікі думкі якога збліжаюцца з поглядамі Ф. Скарыны; напрыклад, пра шляхі маральлага даскалапенія. Застаўшыся да капца католікам, пе прыняўшы пават памяркоўпай Лютэравай рэформацыі, Эразм, тым не менш, як мала хто ў яго часы, аказаўся ці не самым паслядоўным гуманістам, які пі ў чым пе здрадзіў сваім перакананіям. На радзіме Эразма ў Нідэрландах галоўпай ідэйпаю сілай сталіся гэтак званыя рытарычныя таварыствы, сетка якіх ахапіла пе толькі гарады, але і шмат якія сельскія паселішчы. У гэтых таварыствах гуртаваліся аматары літаратуры і мастацтваў, яны ладзілі разнастайныя сходы, спрэчкі, спектаклі. Таварыствы гэтых печым пагадвалі нашыя ўсходнеславянскія, перадусім украінскія і беларускія, царкоўныя брацтвы, і не дзіўна, што таварыствы гэтых сталіся важнымі асяродкамі рэформацыйнай барацьбы, бо іх згуртаванаасць і арганізаванаасць пагадвала партыйную. Эразм Ратэрдамскі быў

звязаны і з англійскімі гуманістамі, перадусім з іх окс-фардскім асяродкам, да якога пейкі час палеякаў і ён сам. Гуманістычная літаратура Англіі мела выразную палітычную афарбоўку, шмат якія яе творы прысвячаліся вырашэнню сацыяльна-этычных проблем. З яе прадстаўпікоў XVI ст. дастаткова пазваць два імя: аўтара «Утопіі», пакаранага смерцю лорда-канцлеру Томаса Мора (1478—1535) і Уільяма Шэкспіра (1564—1616), чым улюбёным жанрам была гісторычная драма, якую ён ствараў заўсёды на падставе друкаваных хронік, якія пабылі пезвычайную па-шулярнасць у Англіі ў апошній чвэрці стагоддзя, калі ў вялікай ступені павысілася цікаўнасць парода да міпуўшчыны сваёй краіны. Той далёкай парою, як і ў любых іншых часах, такі інтарэс да роднай гісторыі сведчыў пра зачапы рост пацыяналізму свядомасці, якая імкнулася праз міпуўшчыну разгледзець і запаісці сябе ў сучаснасці. Гэты працэс гісторызацыі грамадскай свядомасці быў тады ўласцівы не толькі Англіі, але і шэррагу іншых краін. Не засталіся ўбаку ад яго Вялікае княства Літоўскае і Польшча, дзе была напісаны і выдадзена вялікая колькасць уласных хронік, напрыклад, вядомая ва ўсёй Еўропе, у тым ліку і на Маскоўскай Русі²⁹, «Хроніка польская, літоўская, жмудская і ўсіе Русі» Мацея Стрыйкоўскага (Кёпігсберг, 1582), створаная па падставе пайбагацейшых матэрыялаў, у тым ліку не менш чым пяціццаці летапісаў, напісаных кірыліцай, у асноўным, відаць, беларускага паходжання³⁰. Рукапісныя беларускія летапісы на землях Вялікага княства Літоўскага ў гэты перыяд і пазней былі вельмі шырокі распаўсюджаны, прычым іх уладальцікамі былі і зусім простыя людзі, як пра гэта сведчаць запісы на адзінім ілюстраваным старажытнаўсходнеславянскім летапісе — Радзівілаўскім³¹.

На самай усходній ускраіне Еўропы — у Маскоўскай Русі, якую ўсё часцей называюць Расіяй, таксама адбываюцца важныя зменшыя і ўнутрыпалітычныя падзеі — расце і мацнее адзінай Расійской дзяржава. У ёй фарміруецца новая іерархія феадальных уладароў, у якой найвышэйшая рангі запялі пашчадкі рурыкавічаў і выйшлых з Вялікага княства Літоўскага гедымінавічаў. Палітычным ладам Расіі стала сама юладства з Баярскаю думай — стала дзейным органам знаці пры вялікім князі маскоўскім. У кіраванні значная ўлада належала прыказам, а таксама царкве з яе адмысловай духоўнай іерархіяй. Значных поспехаў дасягнула маладая дзяржава і ў зовнешній

палітыцы. Зрынуўшы зусім нядаўна, у 1480 г., ненавіспае татара-мангольскае ярмо і здабыўшы самастойнасць, Расія хутка і нечакана перамялілася. Паводле слоў К. Маркса, «здеўлелая Еўропа, якая па пачатку царавання Івана ледзь заўважала існаванне Московії, заціснутай між татарамі і літоўцамі, была агаломшапа раптоўным з'яўлением каласальпай імперыі на яе ўсходніх межах»³². Нават сам «султан Баязет, перад якім трымцела Еўропа, уперышо пачуў пашылівыя слова маскавіта»³³. Расія інтэнсіўна пашырае сваю тэрыторыю, далучае Северскія, Смаленскія, Пскоўскія, Разапскія і іншыя землі, Казанскае і Астраханскае ханствы і, урэшце, Сібір. На працягу ўсяго XVI ст. вядуцца войны з Вялікім княствам Літоўскім, якое становіцца для Расіі асаблівым супернікам на міжнароднай арэне. Люблінская унія, у выніку якой была створана дзяржаўная федэрация — Рэч Паспалітая, яшчэ больш абняжарыла становішча. «У другой палове XVI стагоддзя на тэрыторыі Усходняй Еўропы склалася своеасаблівая сітуацыя: адзіп аднаму супрацьстаялі два магутныя палітычныя арганізмы — Расія і Рэч Паспалітая, кожны з якіх прэтэндуваў па аб'яднанне пад сваёй уладай ўсяго ўсходнеславянскага рэгіёна, але не меў дастаткова сілы, каб дамагчыся вырашальпай перамогі над супраціўнікам»³⁴. У гэтых умовах парадзілася нямала палітычных праектаў, шэраг якіх прадугледжваў нават выбранне на трон абедзвюх дзяржаў агульнага машарха, якім мог быць і маскоўскі цар, і кароль польскі, і вялікі князь літоўскі. Жадаючы капчатковая пазбавіца ад зневяяга дыктату ў галіше царкоўнай палітыкі і здабыць капчатковую самастойнасць у канфесійнай сферы, у tym ліку і з фармальпага боку, Расія ў 1589 г. дамагаеца падтрымкы ўсталяванія патрыяршства, што сталася адным з пайважнейшых дасягненняў яе свецкай і царкоўнай дыпламаты. Адначасова гэтая акалічнасць запача павышала ролю і значэнне Расіі ў лёсе праваслаўя Кіеўскай мітраполіі, у склад якой уваходзілі беларускія і ўкраінскія землі. Актыўнае неўриманне цунктаў Фларэнційскай уніі 1439 г., што прадугледжвалі ўвядзенне дорматаў каталіцкага веравызнання, абвішчэнне тэзіса пра «Маскву — трэці Рым», як сведчання богавыбрація расіі Расіі, які падта доўга жыў у думках духоўных іерархаў,— сталіся падвалінамі знешній царкоўнай палітыкі, і перадусім у дачыненні да праваслаўных народаў Вялікага княства Літоўскага.

Незвычайна інтэнсіўнае палітычнае і эканамічнае раз-

віццё Рачіі падрыхтавала і новыя вялікія поспехі ў галіне культуры. У гэты перыяд хуткімі тэмпамі ішоў працэс фарміравання велікарусакай народнасці, які закончыўся ў канцы XVI ст. Склалася руская мова, у 1564 г. у Маскве была надрукавана першая датаваная руская кніга, у ста-ліцы шырока распачалася мураванае будаўпіцтва. Асаблі-вага развіцця дасягнуў манументальны і станковы жыва-піс, кніжная міліяцюра.

Міжнародныя культурныя сувязі адзначаны такімі вы-датнымі супольнымі пачынаннямі, як будаўпіцтва Маскоў-скага Крамля, якое вялося ў зважаі ступені пад кіраў-ніцтвам славутых дзеячаў італьянскага Адраджэння: Ары-стоцеля Фіёраванці, П'етра Антоніа Салары, Марка Руфа, Алевіза Мілаца і ішых. Пры дапамозе ўпльываў звонку, у прыватнасці з боку Вялікага княства Літоўскага, у ру-скую грамадскую думку і літаратуру прашкала пямала новых ідэй і поглядаў, якія пасля ў сацыяльным контек-це нярэдка афармляліся ў выглядзе ерасяў, няшчадна пра-следаваных дзяржаваю і царквой. Няма шыкіх сумпеппяў, што менавіта з Вялікага княства Літоўскага, «з Літвы», прыйшлі ў Ноўгарад першыя працаведнікі ерасі «жыдоў-ствуючых» на чале з «жыдовінам Схaryям». Гэты рух цал-кам нагадваў ерэтычныя выступленні ў заходнегерманскіх гарадах, душой якога было пікейшае духавенства³⁵. Ерэ-тычныя, а таксама новыя, адрозныя ад асвячоных устаялай традыцыяй ідэі і погляды праніклі пават у Маскоўскі Крэмль, пра што сведчыць, напрыклад, дзеяпасць маскоў-скага гуртка ератыкоў на чале з бліzkай асобай цара Іва-на III Фёдарам Курыцыным, вакол якога сабралася пя-мала перадавых і таленавітых людзей, у тым ліку і Іван Чорны, стваральнік славутага «Елінскага летапісца».

У 1518 г. у Рачіі прыезджае Максім Грэк, якому вы-пала адкрыць цэлую эпоху ў рускай літаратуре, хоць зна-чэнне яго твораў выходаіць за межы Рачійскай дзяржавы і распаўсюджваецца на землі суседніх народоў, у тым ліку беларускага і ўкраінскага. Грэк па нацыянальнасці, з вы-датнай адукцыяй, атрымалай у італьянскіх універсітэтах, сябар шмат каго з выдатных дзеячаў італьянскага Адраджэння, ён аказаўся незвычайным змагаром за распаў-сюджванне візантыйскай культуры, якая, па яго думку, знайшла найболыш надзеіную апору ў Рачіі. Адпаведна з ідэямі ранняга Рэнесансу Максім Грэк у сваіх творах, якія шырока распаўсюджваліся не толькі ў Рачіі, але і ў Вя-лікім княстве Літоўскім, дзе іх пават неаднаразова пера-

друкоўвалі³⁶, імкнуўся спалучыць аntyчную спадчыну з хрысціяnsкім вучэннем. Упершыню ў рускай літаратуре Максім Грэк вылучыў ідею асвечанага абсалютызму, да якой яшчэ вернуцца пісьменнікі XVIII дый XIX стст. Паплечнік Піка дэла Мірандалы, для якога ён перакладаў грэчаскіх аўтараў, і Альда Мацццыя, славутага заходпесёрапейскага друкара і выдаўца, які на доўгія гады заляжыў асновы сусветнага кнігадрукавання. Максім Грэк аказаўся ў Расіі тым яскравым працаведам ідеалаў Адраджэння, якія наслія жылі ў рускай літаратуре, у тым ліку і друкаванай, па працягу стагоддзяў, аж да самага пачатку XX ст.³⁷. Вучнем Максіма Грэка быў і рускі князь-пісьменнік Апдрэй Курбскі, які наслія ўцёк у Вялікае княства Літоўскае і які шмат зрабіў для рускай, украінскай і беларускай літаратур. Блеспречна, што і Максім спрыяў яго неўтайнавашаму зацікаўленню да заходпесёрапейскай адукаванасці, якую Курбскі імкнуўся максімальна выкарыстаць у справе абароны ўсходнеславянскіх культур ад падкопаў «латынішчыкаў», ад яе дэпацыяналізацыі. Заходпесёрапейскія павевы пранікалі ў рускую літаратуру і грамадскую думку і дзяякоўчы карэнпаму жыхару Вялікага княства Літоўскага, выйшламу з яго, І. Перасветаву — адпаму з найвыдатнейшых філосафаў эпохі; чые ідэі часткова перагукваюцца з рэфармадыйным рухам і позім еўрапейскім гуманізмам. Воін, які доўгі час служыў розным караліям — польскаму, чэскаму і венгерскому, І. Перасветаў у Расіі пакінуў вялікую літаратурную спадчыну, якая доўгі час аспрэчвалася ў асноўным у сувязі з неабгрунтаванымі сумненіямі шэрагу павукўдаў у рэальнім іспавашні самога аўтара³⁸.

Непасрэдным сучаснікам І. Перасветава быў і адзін з насліядоўпікаў вучэння Ніла Сорскага — ігумен Троіца-Сергіева манастыра старац Арцемій, які гэтаксама, як і А. Курбскі, уцёк у Вялікае княства Літоўскае. Тут яму вышла ўзнічаліць асобную партыю ў праваслаўі, стварыў сабе такі неаспрэчны аўтарытэт, што пават Іван Фёдараву у насліялоў да першынца ўкраінскага кнігадрукавання — львоўскага Апостала 1574 г. называе яго «некоим богоизбранным мужем»³⁹. Погляды Арцемія зрабілі вялікі ўплыў не толькі на Івана Фёдарава, але і на шматлікіх іншых рускіх, украінскіх і беларускіх яго сучаснікаў.

У сярэдзіне XVI ст. у Расіі пачынае распаўсюджвацца ересь Феадосія Касога і яго насліядоўпікаў, частка якіх па чале са сваім настаўнікам таксама ўцякла ў Вялікае кня-

ства Літоўскае, магчыма, адначасова са старцам Арцеміем. На беларускіх землях яны разгариуі шырокую вусную і пісьмовую працаведніцкую дзейнасць, выпікі якой выразна адбліся на развіцці грамадскай думкі па Беларусі. Сваёю арыгінальнасцю і павізной, а галоўнае, радыкальнасцю погляды рускіх ерэтыкоў часам сягалі далей за ідэі самых перадавых заходненеўрапейскіх ідэолагаў з рэфармацийных і гуманістычных колаў. Рускія радыкалы працаведвалі ў другой палове XVI ст. нават у Польшчы, гэтym, напрыклад, займаўся «маскавіт» поп Ісаі, які трапіў у Люблін.

Як бачым, па працягу ўсяго разгляданага перыяду паміж усходнеславянскімі літаратурамі адбываецца актыўны абмен не толькі паасобнымі творамі і ідэямі, але і пісьменікамі, друкарні і выдаўцамі, як, напрыклад, у выпадку з Іванам Фёдаравым і іншымі. Іх творчасць палемічыць ужо не пейкаму адпаму ўсходнеславянскаму народу, а адразу ўсім тром або, прыпамсі, двум з іх. У лік такіх дзеячаў трапляюцца вельмі шмат асоб, выйшлых з самых розных сацыяльных слоёў — ад простага селяніна і да князя. У Вялікім княстве Літоўскім сярод беларусаў і ўкраінцаў выхадцы з Расіі адчувалі сябе быццам у роднай этнаграфесійной стыхіі, самабытнасць і чысціню якой яны імкнуліся ўсімі сіламі бараціць, прысвяціўшы гэтаму ўсё сваё жыццё.

З часоў Гарадзельскай уніі 1413 г. ва ўсіх сферах пачынаеца паступовае збліжэнне Вялікага княства Літоўскага са сваім заходнім суседам — каталіцкай Польшчай, адной з паймацейшых ёўрапейскіх дзяржаў. Другая палова XV ст. і ўсё XVI ст. былі часамі ўсё больш імклівага развіцця палітычнай і эканамічнай магутнасці краіны. Ад перамогі 1410 г. пад крыжакамі ў бітве пад Грунвалдам, у якой бралі ўдзел аб'яднаныя польска-літоўска-ўсходнеславянскія сілы, бадай, найбольшую карысць атрымала Польшча. Паспяховая для яе была і Трынаццяцігадовая вайна (1454—1466), у выпіку якой Польшчы дасталіся паморскія землі. У далейшым новаствораная Пруская дзяржава, што вяла свой радавод ад ордэна крыжакосцаў, трапіла нават у леннную залежнасць ад Польшчы, а першы прускі князь Альбрэхт у 1525 г. нават быў вымушаны падкрэсліць гэтую акалічнасць у спецыяльным рытуале.

Значна менш паспяховая, хоць і абнадзейлівая, была ўсходняя палітыка, ідэалам якой было далучэнне да Карабоны Вялікага княства Літоўскага. На гэта дазвалялі спа-

дзявацца дынастычныя сувязі абедзвюх дзяржаў, асабліва акрэслія з пачаткам праўлення Ягелонаў. Наміナルнае аб'яднанне, але пі ў якім разе не далучэнне, абедзвюх краін адбылося толькі ў 1569 г., калі ў выніку Люблінскай уніі яны ўтварылі федэрацию, у якой ім гарантавалася амаль поўная самастойнасць.

У разглядапы перыяд Польшча праводзіла даволі экспансіўную палітыку і ўвесь час пашырала сваю тэрыторыю за кошт земляў іншых народаў. У 1569 г. да яе адышлі ўкраінскія землі і Падляшша, заселене беларусамі і частково ўкраінцамі.

Эканоміка Польшчы XV—XVI стст., уся яе гаспадарка інтэпсіўна развівалася (аж да другой паловы XVI ст., калі працэс гэтых рэзка аслабляецца). Асабліва гэта заўважна на прыкладзе развіцця гарадоў і рамеснай вытворчасці ў іх, што было ўвогуле хараектэрна для Еўропы, а таксама ў сельскай гаспадарцы, дзе атрымала развіццё фальварковая сістэма. У галоўных гарадах, такіх, як Кракаў — сталіца Польшчы, да 18 сакавіка 1596 г. налічвалася да дваццаті тысяч жыхароў, а ў Варшаве і Любліне іх было каля дзесяці тысяч. У гарадах квітнеў гандаль, рамяство, яны рабіліся пайважнейшым звязком у фарміраванні новай культуры, культуры Адраджэння, Рэфармацыі і гуманізму. Ім падзялала і немалая ролі ў правядзенні контррэформацыі. Гарады, асабліва буйныя, былі сапраўднымі інтэрнацыянальнымі асяродкамі, у якіх стала або доўгі час жылі выхадцы са шмат якіх земляў, перш за ўсё немцы і італьянцы, а таксама беларусы, украінцы і рускія. Усе яны гаварылі ў сваім гарадскім асяроддзі на родных мовах, але агульнымі для ўсіх былі нямецкая, лацінская і частковая польская. У XVI ст. паланізацыя гарадоў набірае моц і ў асобных выпадках пават іх пераважна нямецкі патрыцыят начынае ўсё часцей карыстацца польскай мовай.

Арганізаваныя ў цэхі рамеснікі паступова начынаюць парушаць сярэднявечныя цэхавыя прадпісанні, назіраюцца прыкметы з'яўлення рапнекапіталістычнай мануфактуры, якая паспяхова сцвердзіла сябе ў друкарскай і папяровай вытворчасці, горпай справе і іншых. Асабліва ўсім гэтым праславіліся кракаўскія купцы, якія ўкладалі ў новыя вытворчасці значныя капіталы. Папяровая прадукцыя ішла ў аспоўным па ўнутраны рынак, а таксама вывозілася ў Вялікае княства Літоўскае і частковая ў Расію. Спажыўцамі паперы былі не толькі пешматлікія напачатку друкарні, але і дзяржаўныя і царкоўныя канцыляры, гарадскія ма-

гістраты, суды і шматлікія ішыя аргапізацыі, якія так або інакш пешта фіксавалі пры дапамозе пісьмовага слова. Часткова па польскай паперы вялася і славутая Літоўская метрыка — дзяржаўны архіў Вялікага княства Літоўскага.

У сацыяльной сферы ўсё большую ўладу і значэнне набывае сярэдняя шляхта, што, у сваю чаргу, упłyвае па ўсе ішыя слай грамадства і на ўпутрыпалітычнае ablіčча ўсёй дзяржавы ў цэлым. На поўны ход ідзе запрыгоненне сялянства, якое, паводле свайго становішча, у другой палове XVI ст. ужо цалкам адпавядзе статусу прыгонных. Адначасова назіраецца небывалы працэс перасялення шляхты ў гарады, дзе яна пачынае займацца гандлем і пават рамёством. У далейшым гэта рэзка мяне сацыяльную карціну ў гарадах, якія і без таго ўяўлялі сабой даволі складаны грамадска-класавы кангламерат. Зрэшты, працэс гэтых ў рэшце рэшт быў прыпынены — шляхце было забаронена займацца гарадскімі рамёствамі. Адгэтуль напіянці «мешчаші», «мяшчанства» звязваліся толькі з горадам, за межамі якога яго жыхарам не дазвалялася мець уласнасць; шляхта ж магла, як правіла, валодаць зямлёю толькі па-за горадам.

Усе гэтыя і шмат якія ішыя сацыяльныя, палітычныя і эканамічныя ўмовы развіцця Польшчы самым істотным чынам упłyвалі на змены ў яе культуры. Еўрапейскі рэфармацыйны рух знайшоў тут спрыяльную глебу. Польшча сталася той краінай, якая следам за Чэхіяй успрынняла рэфармацыйныя ідэі прафесара Яна Гуса, спаленага ў 1415 г. на саборы ў Канстанцыі за сваю «ерась». Традыцыі гусізму доўгі час жылі ў Польшчы, «чэшскія браты» жылі і працаведвалі тут яшчэ ў XVII ст., і таму нічога дзяўлага ў тым, што выступленне Лютера і рэфармацыі ў Германіі ў хуткім часе мелі свой розгалас і ў гэтай краіне. Перадусім гэта адбылося ў гарадах, значны пласт якіх складалі этнічныя немцы. Услед за лютеранствам па польскіх землях пачаў распаўсюджвацца кальвінізм, які з большага вызнавалі шляхта і магнаты. Кальвінізм знайшоў значна большую колькасць прыхільнікаў, пазней да рэфармацыйных сацыяльна-рэлігійных напрамкаў дадаўся апабаптызм, правадпікамі якога часткова выступалі «чэшскія браты» і ў пекаторай меры выхадцы з Германіі. Сваімі поглядамі апабаптысты былі незвычайнімі на той час радыкаламі. Шмат хто з іх вызнаваў вучэнне, блізкае да утапічнага сацыялізму, і «чэшскія браты» ў Польшчы

ўтварылі пават штосьці накшталт асобнай воласці, дзе дзейшічалі камуністычныя законы. Цалкам зразумела та-му, што апабаптыстамі былі амаль выключна пайбяднай-шыя гараджане, а таксама дробная шляхта і часткова сяляне. З часам у Польшчы ўтварыўся свой асобны папрамак паслядоўнікаў гэтых вучэнняў — іх называлі «польскімі братамі», або арыянамі. Арыяне выступалі супраць прыгожнай залежнасці, супраць вайны, змагаліся за ўсе-агульную і раўнапраўную працу, шмат хто з іх адмаўляў пеабходнасць існавання дзяржавы.

Усё гэта самым істотным чынам адбілася на развіцці ўсіх галіп культуры, а найболей у літаратуры і выдавец-кай справе. Рэфармацийны рухі певычайпа ажыўлі лі-таратурны працэс, з'явіліся не толькі новыя жанры, але і папрамкі. У шмат разоў узрасла сацыяльная роля пісьменніка. Спелае жыццё твора пісьменства ціпер па-чыпалася адразу пасля яго параджэння, адлік часу ішоў ужо не па гады і дзесяцігоддзі, а па месяцы і нават дні. Неверагодней у парадунні з сярэдневеччам стала і чытац-кая актыўнасць. У літаратуры аддавалася перавага тэмам сацыяльным, палітычным або рэлігійна-сацыяльным. Пі-салася аб проблемах дзяржаўнага ладу, пра дачыпеніі па-між класамі, пра свабоду чалавека, пра веру, пра нацыя-нальную мову.

Польская мова перажывае ледзь не самы яскравы пе-рияд свайго развіцця — з трохумфам уваходзіць у літара-турны ўжытак, робіцца сапраўды нацыянальнай. М. Рэй і Я. Кахапоўскі робяць яе галоўным будаўнічым матэрыя-лам усёй польскай мастацкай літаратуры, ім з'яўляецца яна і ў палемічных пісаннях, у публіцыстыцы, у гісторыч-ным дзеепісанні. Лацінская мова плюхільна выцясняецца ў галіну выказвання чиста павуковых тэорый і пабудоў, хоць часам, але ўжо як відавочны анахранізм, яе можна сустрэць і ў мастацкай літаратуре, напрыклад у наэзіі канца XVI ст. Польская літаратура, створаная на народ-ной мове, становілася агульнанацыянальнай, спрыяла абу-джэнню і развіццю нацыянальнай самасвядомасці, што, у сваю чаргу, уплывала па агульны працэс развіцця культу-ры на польскіх землях, у прыватнасці на ўзмацненне ўнут-рапага адпору ішаземным уплывам, перш за ўсё пя-мецкім.

Ва ўсё шырэйшым працэсе паланізацыі культуры вы-датная роля падзяжала кнізе, прычым кнізе друкаванай. Яна была і галоўным звязком у сістэме перадачы інтэлек-

туальных каштоўнасцяў эпохі, служыла ўсім слаям грамадства, была чакапай госцяй і ва упіверсітэцкіх колах, і ў асяроддзе шляхты, мяшчанства, часткова і заможнага сялянства. Менавіта з моманту з'яўлэння друкарскага варшата на кнігу пачалі глядзець як на аператыўную крыніцу самай разнастайнай інфармацыі — сацыяльнай, палітычнай, эканамічнай, побытавай, культурнай. І хоць паралелізм і нават адзінства — сярэднявечная кніга і упіверсітэт — не страціла свайго значэння і ў эпоху Адраджэння, усё ж назіраецца вельмі шырокі выхад кнігі за гэтых «універсітэцкіх» межы. Яна ў літаральшым сэнсе ідзе ў народ, робіцца сапраўдным фактарам яго сацыяльнага і культурнага развіцця. Натуральна, сама па сабе сувязь кнігі з універсітэцкімі коламі ўсё больш умацоўваецца, а магчымасць падрукаваць кнігу ў шматлікіх і не такіх дарагіх асобніках робіць яе даступнай не толькі выкладчыкам і багатым шкалярам, але і параўнаўча бедным.

Невышадкова менавіта ў гэты перыяд польская павука перажывае сваё найвышэйшае развіццё, што заўважаецца перадусім па прыкладзе дзейнасці Кракаўскай акадэміі і яе вучоных. Заснаваная ў 1364 г., акадэмія дасягае росквіту менавіта ў другой палове XV і на пачатку XVI стст. Як першакласны універсітэт, яна карыстаецца ёўрапейскай вядомасцю. З яе выходзяць такія выдатныя дзеячы польской культуры, як М. Капершік, А. Фрыч Маджэўскі, Я. Кахапоўскі і шмат хто іншы. Тут павучаецца вялікая колькасць іншаземцаў, прыбылых з усіх краёў Еўропы. Сярод польской студэнцтва, а таксама выхадцаў з іншых земляў, у тым ліку беларускіх, украінскіх і літоўскіх, большасць належыць да розных слоў гародскога насельніцтва, мяшчанства.

У Кракаве — сталіцы дзяржавы, а адначасова і галоўным яе культурным цэнтры, ва універсітэцкім асяроддзі, найбольш адчужальным да ўсіх новых павеваў, ледзь не ўпершыню нараджаецца і сама ідэя кнігадрукавання для ўсходніх славян, ідэя стварэння ўсходнеславянскай друкаванай літаратуры. Рэалізаваць яе выпала Швайпольту Фіёлю, кракаўскому майстру пямецкага пашоджання, за спінай якога стаялі пейкія певядомыя нам усходнеславянскія нацыянальныя сілы, якія выдатна арыентаваліся ў тагачаснай эканамічнай, палітычнай і чиста рэлігійнай сітуацыі. Першыя кнігі, пабраныя кірыліцай, пабачылі свет неўзабаве пасля параджэння Ф. Скарыны — на самым па-

чатку 1490-х гг. Мепавіта гэты самы час — пралог новай эпохі ў культуры Польшчы — Адраджэння. Яна адрознівалася тут шматлікімі сваімі асаблівасцямі не толькі ад класічнай італьянскай мадэлі, але і ад іншых сўрапейскіх яе варыяцый. У Польшчы не было такіх буйных гарадоў, такога сацыяльна і эканамічна моцнага мяшчанства. Асноўная роля ва ўсіх пераменах, уключаючы і культурныя, належала сярэдній шляхце, якая стала аспоўнай палітычнай сілай у краіне. Разам з тым польскае Адраджэнне ў значнай меры набыло чыста італьянскую афарбоўку. Дасягалася гэта перадусім непасрэднай трансплантацыяй ідэй італьянскіх гуманістуў у Польшчу. Адным з першых доўгатэрміновых праваднікоў іх быў Філіп Буанакорсі (1437—1496), што ўцёк у Польшчу з Рыма,— выдатны італьянскі гуманіст, паэт і гісторык, званы Калімахам. Ідэі італьянскага Адраджэння распаўсюджваліся ў Польшчы і тымі, хто выехаў з яе набываць веды ва ўніверсітэты Італіі—такіх, асабліва сярод прадстаўпікоў забяспечанай моладзі, было нямала.

Німецкія рысы ў польскім Адраджэнні выявіліся дзяякуючы працаведвапню лютэранства, якое начало пранікаць сюды ўжо ў першай чвэрці XVI ст., а таксама непасрэдным контактом з германскімі гуманістамі, сярод якіх ледзь не галоўнае месца належыць сыну селяніна Конраду Цэльтысу — чалавеку выдатна адукаванаму, паэту і выдаўцу, стваральніку ў Кракаве своеасаблівой малой гуманістычнай акадэміі — таварыства, якое згуртавала аднадумцаў з усёй Еўропы, у тым ліку і з Італіі, пе выключаючы і Калімаха — аднаго з актыўных інспіратараў стварэння такога таварыства гуманістуў.

Выдатная роля ў развіцці польскага Адраджэння, як зрэшты і ўсяго Паўночнага Рэнесансу, належала Эразму Ратэрдамскаму. Ён быў добра вядомы ў самых розных польскіх колах, перадусім універсітэцкіх, прыдворных, magnaцкіх і мяшчанскіх. З ім перапісаліся, вялі працяглыя гутаркі многія палякі — пра гэта сведчыць вялікая колькасць матэрыялаў. Некаторым польскім сябрам Эразм прысвячаў выданні сваіх кніг, а яны запрашалі яго выкладаць у Кракаўскім універсітэце, які ім вельмі хацелася рэфарміраваць у гуманістычным духу. Нават бібліятэка Эразма трапіла ў Польшчу — яе купіў у 1525 г. Я. Ласкі і прывёз з Базеля А. Фрыч Маджэўскі. З іроніі лёсу польскімі прыхільнікамі Эразма былі прадстаўнікі не толькі самых розных сацыяльных слаёў, але і палітычных і рэ-

лігійных лагераў, нават С. Гозій (1504—1579) — адзін з правадыроў усходнеўрапейскай контррэфармациі.

Зрэшты, як гэта ні парадаксальна, канфесійная прыналежнасць вельмі слаба выяўляеца ў творах вядучых польскіх пісьменнікаў эпохі Адраджэння — кальвініста М. Рэя, лютэраніна, а пазней католіка Я. Каханоўскага і пекаторых іншых. Яшчэ ў большай ступені такая асаблівасць характэрная літаратарам чиста гуманістычнага кола, дзе, як правіла, не толькі не прарапаведваеца рэлігійная выключнасць, але квітпее прарапагандызація агульнага чалавечага братэрства ў межах Еўропы. Менавіта такія самыя погляды, відаць, былі ўласцівыя і Ф. Скарыну, у творах якога няма і намёку пра канкрэтную канфесійную дамінанту.

Рэнесансная літаратура Польшчы сталася абсалютна новай дзівоснай з'явай — пічога падобнага польскай культуры яшчэ не ведала. На змену даволі традыцыйнай лацінамоўнай кніжнасці, замест якой вымяраўся, як правіла, далёка не поўным выкладам некаторых асноў сярэднявечнай хрысціянскай ідэалогіі, прыйшла абшырная разнастайная літаратура, у тым ліку чиста мастацкая, па народнай мове — польскай. Са старой кніжнасці сваё месца захавалі толькі рэлігійныя спевы, а таксама комплекс, звязаны з літургічнай практикай, актыўна выдаюцца сярэднявечная ёўрапейская аповесць і раманы на польскай мове, з'яўляеца новая дэмакратычная літаратура, дакладней, літаратурная школа «савізжалаў» — адзіная літаратурная школа ў старапольскім пісьменстве; фарміруеца новаляцінская паэзія, якой было наканавана зрабіць значны ўплыў на развіццё большасці ўсходнеславянскіх літаратур аж да сярэдзіны XVI ст. Вяршыня польскай літаратурнай эпохі Адраджэння — творчасць Я. Каханоўскага (1530—1584). Заслужана ўшанаваны ўжо сваімі сучаснікамі, Я. Каханоўскі, як ніхто да яго, зрабіў польскую слова бессмротным. Ён даў узоры паэзіі ўсяму славянскому свету, які надараў яго шчырым шанаваннем. Ідэі і вобразы Я. Каханоўскага ўвайшлі і ў беларускую, і ва ўкраінскую, і ў рускую літаратуры⁴⁰. Не варта забывацца, што з Беларуссю ў жыцці і творчасці Я. Каханоўскага, відаць, звязана вельмі многае. Пра гэта сведчаць яго творы, прысвечаныя Радзівілам, а таксама паэтычныя замалёўкі, зробленыя на беларускай зямлі.

Вялікае княства Літоўскае Рускае і Жамойцкае

З 1323 г. сталіцай гэтае дзяржавы, у якой, паводле слоў Ф. Энгельса, «Белая Русь і Малая Русь знайшлі сабе абарону ад азіяцкага нашэсця»⁴¹, стала Вільня. Увогуле ж новая дзяржава пачатку была слабацэнтралізаваная. Шмат якім яе землям пры ўваходжанні ў склад Вялікага княства была нават гарантаваная аўтапомія, захаванне колішніх правоў і свабод. У канцы XIV ст. аспоўпую частку Вялікага княства складалі ўсходнеславянскія землі, этнічна яно было зусім неадпародным, пераважная большасць яе жыхароў была славяшамі — беларусамі, украінцамі і рускімі. Крэўская унія 1385 г. паклала пачатак амаль двухсотгадоваму працэсу аб'яднання княства з Польшчай, які закончыўся Люблінскай уніяй. У Крэве вялікі князь літоўскі Ягайла даў пісьменнае абязядацельства польскім паслам, што, ўзяўшы шлюб з польскай каралевай Ядвігай і заняўшы польскі пасад, ён назаўсёды далучыць да каралеўства землі Вялікага княства. Умова гэтая фактычна выканана не была, але ўсе далейшыя уніі паслядоўна замацоўвалі такі саюз. У 1413 г. у выніку Гарадзельскай уніі амаль пяцьдзесят родаў феадалаў-католікаў Вялікага княства былі прыпітыя ў польскія геральдичныя саюзы і атрымалі адпаведныя гербы. Тады ў княстве быў уведзены і падзел на кашталяні і ваяводствы. Цэнтральная частка Вялікага княства Літоўскага была падзеленая на два ваяводствы: Віленскае, куды ўваходзілі землі ўсходняй Літвы, цэнтральнай і ўсходняй Беларусі, і Трокскае, дзе знаходзіліся заходнелітоўскія і заходнебеларускія землі. Называная рапей Вялікім княствам Літоўскім і Рускім дзяржава ў сярэдзіне XV ст. пачала імепавацца Вялікім княствам Літоўскім, Рускім і Жамойцкім, у ім утварылася Рада паноў, паны-рада, — пачатку дарадчы, а кіруху пазней і найвышэйшы орган дзяржаўнай улады, у склад якога ўваходзілі вяльможы, біскупы, буйпешыя магнаты. Шэраг адмысловых дакументаў, зацверджаных у канцы XV — пачатку XVI стст., прадугледжваў, што пайважнейшыя справы краіны вялікі князь абязядалі вырашаны толькі супольна з Радай. Тады ж, у канцы XV ст., узнік сейм — саслоўна-прадстаўнічы орган улады, прынцып дзеяння якога ажыццяўляўся яшчэ ў часы старожытнарускіх вечавых сходаў. Усе гэтыя з'явы характа-

рызavalі не толькі ўмацаваше ўнутрапых пазіцыі Вялікага княства, яго палітычную і эканамічную кансалідацыю, але і пэзвычайна шырокая развіцё правоў і прывілеяў класа феадалаў, перадусім буйных, з якімі сярэднія і дробныя феадалы вялікага працяглу і небеспаспяховую барацьбу, якая ў рэшце рэшт адбілася не толькі па пашырэнні правамоцнасці апошніх, але і па прыпяцці такога сур'ёзлага ў палітычнай гісторыі Усходній Еўропы рашэння, як заключэнне Люблінскай уніі.

Складваше дзяржаўных інстытутаў у Вялікім княстве Літоўскім практычна з самага пачатку абавіралася па развітую традыцыю старажытнарускай дзяржаўнасці, якая захавала сваё значэнне ў шэрагу беларускіх земляў. У ззначай ступені гэткай пераемнасці спрыяла і славянская кірылічнай пісьменнасць, што панавала ў княстве ў перыяд усёй яго гісторыі аж да XVII ст. Лацінская мова займае куды больш ціплае месца не толькі ва ўжытку дзяржаўных установ, але пават шмат каго з адукаваных католікаў — мясцовых ураджэнцаў. Польская ж мова пачынае актыўна ірапікаць сюды не раней за другую палову XVI ст., а яшчэ дакладней — пасля Люблінскай уніі 1569 г., якая аб'яднала Польшчу і Вялікае княства Літоўскае. Літоўскія феадалы, якія складалі разам з феадаламі славянскага паходжання, у аспоўным нашчадкамі старажытнарускіх князёў, верхавіну грамадства, цалкам і поўнасцю засвойвалі не толькі старабеларускую мову, але і звычаі, культуру. Літоўскія магнаты і князі нават прымаюць праваслаўе, у літоўскую мову паступова ўваходзяць шматлікія славянскія слова, якія маюць дачыненне да сацыяльнай, налітычнай, эканамічнай і іншых сфер дзейнасці. Сып вялікага князя літоўскага Міндоўга Войшалк прыме пострыг у праваслаўным манастыры, а па пейкі час усходнеславянская пісьменнасць і нават літаратура становіцца часткай новай літоўскай культуры, дакладней, той яе часткі, якая ў асноўным абслугоўвала запатрабаванні феадальнага класа. На думку пекаторых даследчыкаў, такі прыярытэт у Вялікім княстве Літоўскім усходнеславянскіх культур, іх пануюча становішча ў дачыненні да менш развітай культуры літоўскага народа, з феадальных вярхоў якога, як правіла, выбіраўся і сам вялікі князь, або гаспадар, выклікаў узнікненне ў асяроддзі знатных літоўцаў легенды пра іх паходжанне ад італьянцаў, ад «крыўі італьянскай»⁴². Легенда нарадзілася яшчэ ў XV ст. і бяспрэчна была даволі дзеясной зброяй у адстойванні

літоўскім пародам, дакладней, яго феадальнаі верхавінай не толькі сваіх правоў і прывілеяў упутры дзяржавы, але і па-за ёй, напрыклад у адносінах да польскай шляхты. У пэўнай меры гэтая тэорыя пра «рымскае» паходжанне літоўскага парода зрабіла ўплыў, а можа, і інспіравала з'яўлешце ў 1570-х гг. з польскага боку ідэалогіі «сарматызму», якая мела ў далейшым нейкае агульнае значэнне для шляхты абедзвюх дзяржаў. З цягам часу «сарматызм» стаўся яшчэ і стылем жыцця, нейкай асновай у развіцці культуры на працягу XVII і XVIII стст., моцна паўплываў на польскіх рамантыкаў. Легенда пра сармацкае паходжанне польскай шляхты быццам «пакладалася» на «рымскую» легенду літоўскіх феадалаў і поўнасцю «закрывала» яе. І гэта тым больш дзіўна, што ўсходнія сарматы павінны былі б выглядаць значна менш прывабна, чым заходнія рымляне. Атрымалася наадварот, улічваючы літоўскі досвед, палякі распрацавалі такую складную і прадуманую тэорыю «сарматызму» з яе адвечнымі ідэямі пра выключнасць ролі шляхты, пават яе месіянізм, што тэорыю гэтую ў рэшце рэшт прыпілі на ўзбраенне і самі літоўцы, а таксама беларуская і ўкраінская шляхта.

Да сярэдзіны XVI ст. тэрыторыя Вялікага княства не толькі падзялялася на ваяводствы, яна складалася і з землі, якія ўяўлялі сабой бытвая ўдзельная княствы, што захавалі свае пекаторыя бытвая асаблівасці ў кіраванні і свабоды. Неабходная была адміністрацыйна-палітычная рэформа, якая б паклала капец аўтаноміі землі, што нагадвала хутчэй за ўсё феадальнай раздробленасць. У пэўнай меры такая рэформа ажыццяўлілася ў 1564—1566 гг. пепасрэдна перад заключэннем Люблінскай упії. Тэрыторыя княства поўнасцю была падзеленая на ваяводствы, паветы і воласці.

Цэнтралізацыя ўлады ў Вялікім княстве Літоўскім, рост яго магутнасці, заходы да саюзу з Польшчай выклікалі заўсёдны пепакой у пайбліжэйшага суседа — Расіі, з якой вяліся даволі частыя войны. Расія пяснына адваёўвала ў Вялікага княства ўсходнія землі ад Вазьмы на ўсходзе, да Смаленска па захадзе. Пад час працяглай і крывавай Лівонскай вайны (1558—1583) беларускія землі пераходзілі з рук у рукі, у гэты перыяд, нягледзячы на ваенныя нягоды і амаль поўную няўдачу Расіі, ажыццяўляеца не звычайна ажыгүлены культурны абмен паміж «Руссю Маскоўскай» і «Руссю Літоўскай», як называлі дзве краіны і іх народы сучаснікі. Шматлікія беларусы трапляюць у

Расію і доўга жывуць там, на жыхарства на Беларусь прыбываюць такія вядомыя рускія дзеячы, як старац Арцемій, князь-пісменнік Апдрэй Курбскі, рускі першадрукар Іван Фёдараў і іншыя. Актыўнаму культурнаму, эканамічнаму і гандлёваму абмену асабліва моцна спрыяюць гарады, што хутка развіваюцца гэтымі часамі ў Расіі і Вялікім княстве Літоўскім. Асноўную масу жыхароў у беларускіх гарадах складалі беларусы, як правіла, нядайнія сяляне. Нязначны працэnt гараджан прыходзіўся на перасяленцаў з Украіны, Расіі, Літвы, Польшчы, а таксама па пемцаў, яўрэяў, татар і іншых. Жыхары гарадоў займаліся ў асноўным рамяством і гандлем, хоць іх сувязь з зямлём у той або іншай меры захоўвалася і падалей. Рамеснікі шматлікіх беларускіх гарадоў былі аўтэнтычны больш чым у ста розных цэхаў, што былі ў горадзе значнай сілай. Гандлёвае насельніцтва горада, які быў, як правіла, асяродкам гандлю, адыгрывала ў яго жыцці яшчэ больш значную ролю. У Вялікім княстве Літоўскім склаўся адзіны ўнутраны рышак, які ажыццяўляў таксама вельмі інтэнсіўныя зневешнегандлёвые аперациі з Расіяй, Польшчай, Венгрыяй і шмат якім іншымі краінамі і землямі. Усё гэта паступова рабіла купецкую частку пасельніцтва гарадоў найбольш заможнай, да яе прылягала рамесніцкая вярхушка, пасля ішлі сярэднія славенскі-маёр-майстроў і гандляроў, а далей асноўная маса, бядпейшая частка жыхароў — дробныя рамеснікі і гандляры, чаляднікі і вучні, партачы-рамеснікі, якія не ўваходзілі ў цэхі. У гарадах жылі таксама феадалы і духавенства, значную частку жыхароў складалі чорнарабочыя і падзённікі. Феадалы ў гарадах часта валодалі даволі значнымі тэрыторыямі, што стаялі па-за ўсялякімі юрыдычнымі санкцыямі з боку гарадскіх улад. Гэта спрыяла абвастрэнню працяглай барацьбы паміж гарадамі і феадаламі, якія ўвесь час імкнуліся «выкарыстаць поспехі гарадоў для ператварэння іх у дадатковую кропніцу сваіх прыбыткаў»⁴³. Каб спыніць феадальную сваволю, у пейкай меры абмежаваць уладу вялікага князя,магнатаў і царквы, якім належалі гарады, гарадскія аўшчыны ўжо ў XIV ст. пачынаюць змагацца за самакіраванне, імкнуцца атрымаць магдэбургскае права. Набыццё гэтага права тым або іншым горадам — паказчык яго эканамічнай магутрасці, што змушала вялікага князя або караля вызываць гарадское насельніцтва ад улады сваіх намеснікаў і судоў, даваць гараджанам новыя правы і прывілеі. З гэтага часу для кіравання го-

радам выбіралася рада на чале з двумя бурмістрамі, якая засідала разам з судовымі выкапаўцамі ў магістраце, які стаўся асноўным органам гарадскога самакіравання. Ужо ў канцы XV ст. гарады Беларусі былі і зпацай палітычнай сілай, у іх асяроддзі фарміраваліся пайболыш яскравыя і істотныя ў жыцці краіны сацыяльна-палітычныя рухі, які рабілі зпацны ўплыў на ўесь культурны працэс у дзяржаве, вылучылі шматлікіх актыўных дзеячаў, якія спрыялі канчатковому фарміраванню беларускай народнасці.

У вышку распаўсюджвання фальваркавай сістэмы земляробства ў Вялікім княстве Літоўскім зпацна палепшилася сельскагаспадарчая вытворчасць, якая паставляла па ўнутраны і знеціры рынкі вялікую колькасць разпастайных прадуктаў. Адпачасова рэзка ўзмацілася эксплуатацыя сялян, што прывяло да іх канчатковага запрыгопення феадаламі. Каб упараць вусю сістэму землеўладання ў Вялікім княстве Літоўскім, у сярэдзіне XVI ст. была праведзеная адмысловая рэформа — «валочная памера», у вышку якой уласнікамі зямлі сталі толькі вялікі князь і шляхта, якая атрымала ў дзяржаве пэзвычайна шырокія права і сталася адзінным папуочым саслоўем. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. абвясціў шляхту ўладальцамі і сялян, што жылі па яе зямлі, вызваліў яе ад мыта за вывозныя на зневіні рынак тавары, вырабленыя ў маёнтках. Усё гэта давала шляхецкаму саслоўю вялікія эканамічныя, сацыяльныя і палітычныя перавагі, спрыяла яго істотнаму ўзвышэнню ў дзяржаве, што часта прыводзіла да канфраптанцыі з вялікакняскай уладай. Шляхта сталася менавіта той сілай, якая, змагаючыся з магнатамі за свае права, пайшла па заключэнне Люблінскай уніі 1569 г., якая гарантавала ёй атрыманне адольжковых прывілеяў з польскімі феадаламі. Заключэнне «Люблінскай уніі» паміж Каралеўствам Польскім і Вялікім княствам Літоўскім было найважнейшай падзеяй у гісторыі Усходняй Еўропы XVI ст., і перш за ўсё — у гісторыі дачиненіяў паміж роднаснымі ўсходнеславянскімі народамі. Прыняцце уніі азпачала канчатковую адаптацыю папуочым класам Украіны і Беларусі не толькі польскай мадэлі дзяржаўнага ладу, рэзка адрознай ад велікарускай (што ўжо само па сабе абумоўлівала розны гістарычны лёс рускага дваранства і беларуска-ўкраінскай шляхты), але і канцэнцыі палітычнага развіцця, якая вызначала польскім феадалам галоўную кіраўнічую ролю ва ўсходненеўрапей-

скім рэгіёне»⁴⁴. Цінер, пры захаванні аўтапоміі, Польшча і Вялікае княства Літоўскае стараплісі адзінаю дзяржавай, што паступова адкрывала найшырэйшыя магчымасці для непасрэднага пранікнення на беларускія землі польскай культуры, перадусім мовы і літаратуры. Абвяшчэнне адаішай дзяржавы — Рэчы Паспалітай — сталася паваротным момантам у гісторыі шматекавой экспансіі каталіцкай царквы па праваслаўным ўсходнеславянскія землі, а таксама пачаткам укарашэння шырокамаштабнай контррэформацыі, закліканай умацаваць пазіцыі польскага каталіцызму на Беларусі, Літве і Украіне. Непасрэдна перад прыпяццем Люблінскай уніі згодна з рашэннем сейма і караля Жыгімонта Аўгуста ў склад Польшчы ўключаецца значная частка земляў Вялікага княства Літоўскага, а менавіта Украіна і Падляшша. Разам з тым, аспоўныя палажэнні праекта уніі, прывезеныя на Люблінскі сейм прадстаўнікамі Вялікага княства Літоўскага, якія перш за ўсё гарантавалі яго аўтапомію і самастойнасць, былі прыпятыя, нягледзячы на відавочнае пездавальштва большасцю з іх польскім бокам. Больш того, пажаданні і пават патрабаванні, выказаныя апошнім і прынятых сеймам, аб уключэнні адпаведных артыкулаў, якія б адлюстроўвалі новыя асаблівасці дзяржаўнага ладу, у Статут Вялікага княства фактычна так і не былі сюды ўключаныя. Трэці Статут Вялікага княства Літоўскага, яго капістытуцыя, «не толькі не адмаўляўся ад традыцый Літоўска-Рускай дзяржавы, але імкнуўся паставіць пават новыя перашкоды, скіраваныя супраць палітычнага і народнага зліцця з Польшчай»⁴⁵. Славуты знаўца гісторыі Вялікага княства Літоўскага XVI ст. і яго Статутаў І. І. Лапо пісаў: «...параўнанне пават невялікай часткі артыкулаў Трэцяга Статута з пастановамі Люблінскага сейма і адпаведнымі артыкуламі Статута 1566 года непазбежна «прыводзіць» да высновы, што пры складанні Статута 1588 г. Вялікае княства Літоўскае абсалютна не лічылася з Люблінскай уніяй і сеймам 1569 г. Трэці Літоўскі статут быў складзены выключна для задавальштва патрэб Вялікага княства Літоўскага як самастойнай і паўнапраўнай дзяржавы»⁴⁶. Такім чынам, поўпага зліцця абедзвюх дзяржаў, да якога так імкнуўся польскі бок, не адбылося. Нават у сферы судаводства Вялікае княства Літоўскае дамаглося для сябе на сейме 1581 г. уласнага «Галоўнага суда трывулльскага» — найвышэйшай судовай інстанцыі, які выбіраўся на павятовых сейміках з яго грамадзян.

І пасля адварвання ад Вялікага княства Літоўскага ў 1569 г. усёй Украіны і Падляшша пераважнаю часткай яго насельніцтва і надалей застаўца ўсходняе славяне, у асноўным беларусы, якія пераважалі і сярод жыхароў сталіцы краіны — Вільні. Уласна беларускія гарады, такія, як Полацк, Магілёў, Віцебск, Бярэсце, Пінск, Мінск, Слуцк і іншыя, якія палічвалі больш чым дзесяць тысяч жыхароў, былі заселены амаль выключна беларусамі. Увогуле, на думку шэрту даследчыкаў, на Беларусі XVI ст. роля гарадоў незвычайна ўзрасла, пра што сведчыць хоць бы агульная колькасць беларускіх мяшчан — каля чатырохсот тысяч, альбо больш за шаспаццаць працэнтаў усяго насельніцтва⁴⁷. Такім чынам, пасля 1569 г., гэта значыць у перыяд адпаведення і пайболышай інтэнсіфікацыі кітнагадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім, стварэння ўласнай друкаванай літаратуры, яно па сути часці сталася толькі дзяржавай беларусаў і літоўцаў, бо землі іншых народаў, што ў ім жылі, нерайшлі да Польшчы і Расіі. Жадаючы як мага надзейней закрыць доступ у сваю краіну — Вялікага княства Літоўскага — усім «замежнікам», якімі перш за ўсё лічыліся палякі, паводле дзяржаўных законуў аж да 1569 г. забараняецца набываць тут зямлю. Пасля 1569 г. права гэтаяе вельмі абмежавана і амаль пазбаўляе новых уладальнікаў якіх-небудзь прывілеяў, звычайных для карэнных жыхароў — «родзічаў» Вялікага княства Літоўскага. Паводле Статута 1588 г. такія нядаўнія «замежнікі» пе маюць пават права выбірацца на павятовыя пасады, не кажучы ўжо пра вышэйшыя⁴⁸.

У артыкуле 1-м IV раздзела Статута 1588 г., азагалоўленым «О вольном обирапью вряду земскаго, судий, подсудков и писаров, в каждой земли и повете», гаворыцца, што займаць усе гэтыя пасады можа толькі мясцовая шляхта, якою права лічыць толькі «родичов того панства Великого княства и в том повете пе ново, не змышлена оселых», гэта значыць тых, хто жыве там здаўна, спрадвеку⁴⁹. Асаблівую цікавасць для нас мае тая акалічнасць, што галоўны звод законаў Вялікага княства Літоўскага — Статут — увесе час падкрэслівае абавязковасць добрага ведання ўсімі службоўцамі старабеларускай мовы і пісьма, тады дзяржаўных, як неадменную ўмову ў іх працы. У артыкуле 37-м IV раздзела, названым «О установеню через воевод, старост судовых, врядников их судовых гродских и о довоженю з ними справедливости», чытаем: «Уставуем, иж воеводове и старостове судовые мають зо-

собна кождый з них па вряде своеем выбрати и па суд засадити наместника албо подстаростего, судью замкового и писара, людей добрих, цнотливых, годных, в праве и писма руского умеетных шляхтичов, в том же повете оселых и родичов того паштства Великого князства Литовскаго...»⁵⁰. Тым не менш, пягледзячы на тое, што старабела-русская мова і пісьмо пе толькі падалей застаюцца агуль-надзяржаўнымі, але і з'яўляюцца найбольыш універсальнym сродкам зпосіп у краіне, а ў пэўнай ступені і за яе межамі, напрыклад у дыпламатычных зпосіпах з Расіяй⁵¹, у 1570-я гг. пачынаецца даволі хуткі і інтэнсіўны працэс засвойвания польской мовы і культуры ў цэлым, які напачатку меў безумоўна пазітыўнае значэнне. Да таго ж польская мова тымі часамі засвойваецца амаль выключна «самастойна», як універсальны сродак міжнародных зносін, здольны дапамагчы адаптацыі шмат якіх культурных і навуковых дасягнеппяй Заходняй Еўропы. Разам з лацінскай мовай, у аспоўным для краіху ранейшага перыяду, польская робіцца тады другой, а дакладней кажучы, трэцяй, аспоўнай мовай беларускага пісьменства і ўсёй культуры. Асабліва вялікія поспехі ў такой, праўда, даволі самастойнай паланізацыі, «спальшчэнні», робіць перадусім беларуска-літоўская шляхта, якая толькі што зраўнялася ў правах са сваімі польскімі братамі па класе.

Варта яшчэ раз падкрэсліць, зрабіць спецыяльны акцэнт на тым, што ў гэты пачатковы перыяд «паланізацыі» польская мова працікала на тэрыторыю Беларусі і Літвы нібы сама па сабе, без асаблівай дапамогі з боку палякаў, якія лічыліся «ішшаземцамі» і не маглі дастаткова свабодна сяліцца на землях Вялікага княства Літоўскага, дзе іх правы былі рэзка абмежаваны. Польская мова і культура, засвоеная беларускай і літоўскай шляхтай і магнатамі з такай хуткасцю, «увозіліся» ў княства самім «родичамі» «того паштства», а пе іх новымі суграмадзянамі па Рэчы Паспалітай — палякамі. У гэтым галоўная асаблівасць і карэннае адрознение «паланізацыі» пачатковага перыяду, які працягваўся, прыпамсі, да пачатку XVII ст., што дазваляе разглядаць практична ўсю польскамоўную, а тым болей лацінамоўную пісьменнасць і літаратуру, створаную на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, не толькі ў якасці польской, а як беларускую і літоўскую. У справядлівасці такога падыходу пераконвае і тая акалічнасць, што з 1569 г. дзяржаўнай мовай Рэчы

Паспалітаў фактычна становіцца польская, і цалкам патуральна — усё большая колькасць літаратурных твораў па беларускіх і літоўскіх землях пішацца па ёй, адпак гэта шт. ў якай меры не можа служыць доказам выключчай іх прыналежнасці польскай культуры, хутчэй паадварот. Пачынаючы з 1569 г.— часу, калі польская дыпламатыя дамагаецца пайбольшага поспеху ў сваёй палітыцы ў дачыненні да Вялікага княства, Польша ўзначае меры праводзіць карыспыя ёй палітычныя і сацыяльныя мера-прыемствы па Беларусі і Літве толькі праз каралеўскую канцылярию і вальны сейм, бо не мае там амаль піянай упутрапай падтрымкі. Першым важным крокам умацавання ўпутрапых пазіцый Каралеўства Польскага па Беларусі і Літве была контррэфармацыя; якая пасаджалаася польскім каталіцкім духавенствам ва ўмовах значайнай стракатасці веравызаўчай карты Вялікага княства Літоўскага, на той час безумоўна вельмі талерантнай дзяржавы.

Зрэшты, канфесійная сітуацыя ў Вялікім княстве Літоўскім была даволі складаная ўжо па самим пачатку яго ўзпікнення. Як вядома, аж да самага 1387 г.— часу афіцыйнага ўвядзення хрысціянства сярод літоўцаў — усе яны ў аспоўным былі язычнікамі. Няма сумнення ў тым, што хрысціянізацыя карэпшай Літвы праходзіла падзвычай марудна і расцягнулася літаральна па стагоддзі, бо з элементамі традыцыйнай рэлігіі сярод сельскіх жыхароў тут можна было сустрэцца яшчэ зусім пядаўна. Ёсць нават падставы пазываць старажытную Літву «паганскаі дзяржавай»⁵², хоць такое сцверджанне і патрабуе вельмі сур'ёзных карактываў. У Вялікім княстве Літоўскім да прыпяцця літоўцамі каталіцтва хрысціянства ўжо вызнавалася большасцю яго насельніцтва — усходнімі славяномі, афіцыйна ахрышчанымі за чатырыста гадоў да таго — у 988 г.

У вышэйшых, а часткова і сярэдніх слаях старажытна-рускага грамадства хрысціянства, прынятае ў Кіеўскай Русі паводле праваслаўнага абраду, пусціла даволі глыбокія карані, яшчэ мацней звязала нашых продкаў з агульнаеўрапейскім жыццём, сўрапейскім культурным працэсам. Зрабіўшыся дзяржавай хрысціянскага свету, Старажытная Русь і яе народы нібы выбралі капкрэтны шлях культурнага развіцця, адзначаны хуткім развіццём пісьма і пісьменства, мовы і ўласнай літаратуры. Усё інтэлектуальнае багацце Міжземнамор'я з гэтага моманту было і нашым здабыткам, тою асновай, якая паспрыяла хуткаму

і надзвычай яскраваму росквіту ўласнай культуры Стражытпай Русі. Гэтая старажытнаруская культура ўзначанай ступені паўплывала на развіццё ўсіх бакоў жыцця язычніцкай Літвы. Ужо гаварылася, што шматлікія знатныя літоўцы, нават князі, прымалі праваслаёве падушлы-
вам сваіх суайчынікаў — усходніх славян. Ёсць усе пад-
ставы сцвярджаць, што з'ява гэтая была больш масавая і
глыбокая ⁵³. Аж да самага канца XVI ст., заключэння
Брэсцкай царкоўнай уніі, праваслаёве застасцца ў Вялікім
княстве Літоўскім самым распаўсюджаным, звачыным і
фактычна галоўным веравызнаннем, пягледзячы па ўсе
перашкоды, чыненныя вышэйшымі, мясцовымі і ішымі
ўладамі. Пазіцыі каталіцтва ў Літве не былі трывалыя да
самай перамогі контэрфармацыі. Першая спроба яго ўвядзення
пры Міндоўгу ў 1251 г. скончылася поўным пра-
валам і была паноўленая толькі пры вялікім літоўскім
князі і будучым польскім каралем Ягайлу ў 1387 г., калі
хрысцілася значная частка арыстакратыі. На працягу на-
ступных стагоддзяў поспехі ў распаўсюджванні каталі-
цызму ў Вялікім княстве Літоўскім былі пасрэдныя.
У другой палове XVI ст. у дзяржаве было як пайменей
адзінаццаць тысяч праваслаўных прыходаў ⁵⁴ і ўсяго толькі
каля сямісот каталіцкіх парафій ⁵⁵, прыблізна гэтуль-
кі, колькі ў адным паваградскім ваяводстве праваслаў-
ных цэркваў. Разам з тым у каталіцызм пераходзілі і пра-
васлаўныя. Асабліва пасцяхова ў гэтым кірунку дзеяйчалі
манахі дамініканскага і францысканскага орденаў, начы-
наючы з XIV ст. У 1350 г. пават зацвяджаецца першая
каталіцкая епархія ў Вялікім княстве Літоўскім — у Кі-
еве, і толькі амаль праз сорак гадоў у Вільші. На Беларусі
і Украіне католікаў сярод карэшлага насельніцтва ў
агульпай масе было не так ужо і шмат. Напрыклад, у Кі-
еўскай епархіі ў XV ст. было менш за дзесяць касцёлаў ⁵⁶.
Аднак яны ўсё ж былі і з часам іх рабілася болей. Вялікі
маскоўскі князь Іван Васільевіч меў усе падставы прамо-
віць са злосцю, напрыклад, такія слова пра сітуацыю ў
Полацку ў самым канцы XV ст., гэта звачыць тымі часамі,
калі парадзіўся Ф. Скарына: «А пыне учніл еще новое
насилие Руси (гэта пра вялікага князя літоўскага Аляк-
сандра.— Ю. Л.), какого прежде при его отце и предках
не бывало: сколько повелел он поставить божниц римско-
го закона в русских городах — Полоцке и других! Да жен
от мужей отнимать, детей от родителей и сплою окреци-
вать в римский закон: так-то ли он не пудит Руси к рим-

скому закону»⁵⁷. Як бачым, нават гэты невялікі фрагмент сведчыць пра неўзывчайную складанасць рэлігійнай сітуацыі ў Вялікім княстве Літоўскім на той час. І веліка-княская, і каралеўская канцыляры, практычна ўвесь дзяржаўны апарат і сама каталіцкая царква без сумнення рабілі вельмі істотны ўплыў на ўсе канфесійныя працэсы ў краішце, імкнуліся ўсяляк стварыць умовы пайбольшага спрыяння для прапікнення каталіцызму ў праваслаўнае асяроддзе.

Ці варта здзіўляцца, што ўжо ў XIV ст. частка карэннага насельніцтва беларускіх і ўкраінскіх земляў вызнавала каталіцызм, у XV ст. католікаў тут значна пабольшала, а ў XVI ст. па пазіцыі каталіцызму сапраўды масавым парадкам пачынае пераходзіць мясцовая шляхта, ажыццяўляючы пепахісны прынцып польскай контррэфармацыі: «шляхціц — католік». Каб спрасціць працэдуру пераходу праваслаўных хрысціян Вялікага княства Літоўскага ў каталіцтва, пала рымскі 10 верасня 1501 г. падпісвае адмысловы дэкрэт пра тое, што тыя, хто жыве ў землях віленскай, кіеўскай, луцкай, жмудскай і іншых, могуць лічыцца нованаўверненымі без перахрышчвания, гэта значыць адразу, прычым іх былая славянская царкоўная абраднасць захоўваецца⁵⁸. Пра тое, што колькасць католікаў сярод мясцовых жыхароў была асабліва значная ў гарадах, сведчыць хоць бы факт роўнага прадстаўніцтва гараджан-праваслаўных і гараджан-католікаў у апараце гарадскога самакіравання, што прадугледжвалася адпаведнымі актамі. Мешавіта такіх судносіп патрабавала, напрыклад, грамата, дадзеная ў 1510 г. Палацку⁵⁹ або ў 1511 г. Навагрудку⁶⁰. У сельскай мясцовасці колькасць католікаў беларусаў і ўкраінцаў была значна меншая, але яны ўсё ж былі, з кожным годам іх становілася нават больш, нягледзячы на відавочны поспехі пропаганды праваслаўя ў Вялікім княстве Літоўскім у першай палове XVI ст., калі колькасць адных толькі праваслаўных манастыроў тут амаль падвойлася⁶¹. Нават у сталіцы дзяржаўы — Вільні — гэтым часам будуюцца новыя праваслаўныя святыні, якіх агулам было каля дваццаці — значна больш, чым каталіцкіх⁶².

Тады ж агульная рэлігійная сітуацыя ў краіне і пачала рэзка мяняцца. Да сярэдзіны XVI ст. пратэстанцкія рухі набралі тут новую сілу. Першапачатковая пропаганда пратэстантызму ў выглядзе лютэранства мела адносны поспех толькі сярод пязначнай часткі гарадскога насель-

ніцтва — нямецкай, а таксама сярод карэнных літоўцаў. У суседній Усходній Пруссіі, дзе лютэранства сталася дзяржаўнай рэлігіяй, быў заснаваны Кёнігсбергскі ўніверсітэт — сапраўдная кузня пра паведнікаў пратэстантызму ў Літве, першы асяродак літоўскай пісьменнасці і літаратуры, з дзеянасцю якога звязаны нават пачатак літоўскага кнігадрукавання, а можа, і ўсёй уласці пісьмовай культуры літоўцаў. Менавіта лютэранства, а не каталіцызм, Рэфармацыя ў цэлым спрыяла з'яўлению першых літоўскамоўных кніг, якія месці, вядома ж, выключна рэлігійныя харектар: «Катэхізіс», выдадзены ў 1547 г. у Кёнігсбергу пратэстанцкім святаром Марцінасам Мажвідасам, зборнік царкоўных спеваў, таксама ім выдрукаваны ў 1549 г., які да нас не дайшоў.

Дзякуючы поспехам пра паганды свайго веравызнання на роднай літоўцам мове, лютэране паўплывалі і на з'яўленне першых літоўскамоўных каталіцкіх кніг⁶³, якія пабачылі свет толькі ў самым канцы XVI ст.— у поўні контррэфармацыі. Іх было ўсяго дзве: «Катэхізіс» 1595 г. і «Пасціла» 1599 г. Падрыхтаваны і перакладзеныя ксяндзом-літоўцам Мікалоюсам Даукшам, яны друкаваліся ў Вільні ў друкарні Езуіцкай акадэміі, дзе з таго часу надаецца самая цільная ўвага вывучэнню, навучанню і развіццю літоўскай мовы, што была да той пары ў поўным занядбанні з боку каталіцкага духавенства. Сваёй гуманістычнай скіраванасцю погляды М. Даукшы і Ф. Скарыны ў пачатку перагукаюцца, спарадняюцца. Вось, напрыклад, што піша М. Даукш пра мову: «Мова — повязь усеагульнае любові, маці адзінства, бацька грамадства, дазорца дзяржавы. Скасаваць мову — значыць скасаваць згоду і добро паспалітае. Скасаваць мову — усё адно як загасіць сонца»⁶⁴. Амаль як у Скарыны гучаць Даукшавы слова: «Прыймі ж, Вялікае княства, гэтую малую працу маю, выкананую з вялікае ласкі да цябе»⁶⁵.

Такая падобнасць у думках і пачуццях беларуса і літоўца не здзіўляе. Жыцця М. Даукшы пам мала вядомы, але калі прыгадаць яго старэйшых землякоў-літоўцаў, таکіх, як Абраомас Кульвеціс, Марцінас Мажвідас і Станіславас Рашалёніс, зробіцца зразумелым, што вытокі такой аднамыснінасці ў значнай агульнасці гістарычнага лёсу абодвух народаў, які складаўся і з жыццяпісаў пасобных іх прадстаўнікоў. Усе яны не толькі належкалі да адной эпохі, але і разам вучыліся ва ўніверсітэтах, разам змагаліся за ідэі гуманізму, за распаўсюджванне родных моў,

стварэнне на іх уласнай літаратуры. Яны былі і філосафамі, і педагогамі, і пісьменнікамі, і перакладчыкамі. Тыя з іх, хто выкарыстоўваў дзеля гэтых мэт друкарскі варштат, сталіся сапраўды бессмяротнымі. Разышоўшыся па ўсім свеце, кнігі Ф. Скарыны і М. Мажвідаса разнеслі паўсюль вестку і пра іх родныя старажытныя культуры — беларускую і літоўскую, і пра іх саміх — яе рупліўцаў і творцаў.

Гэтак жа, як і Ф. Скарына, дзякуючы пяспыншай працы, дасягнуў еўрапейскай вядомасці і С. Рапалёніс — першы прафесар Кёнігсбергскага універсітета. У 1542 г. ён, пядаўні кракаўскі бакалаўр, становіца доктарам у Віленскому, дзе збліжаецца з Марціном Лютерам і Філіпам Меланхтонам. Бліскучы прамоўца і палеміст С. Рапалёніс становіца адным з тых выдатных дзеячаў Рэфармацыі ва Усходняй Еўропе⁶⁶, якія працавалі на карысць адразу некалькіх культур — літоўскай, пямецкай, беларускай, украінскай і польскай. У значай ступені гэта было магчыма дзякуючы таму, што гэткая ж праца ішла ў найбуйнейшых культурных асяродках, якія гуртавалі прадстаўнікоў шмат якіх краін і народаў. У іх нараджалася не толькі літоўскае пісьменства, але і фарміраваліся карапі новаеўрапейскіх культур заходніх і ўсходніх славян.

Крыху пазней за Лютеранства, бліжэй да сярэдзіны XVI ст., у Вялікім княстве Літоўскім начаў распаўсюджвацца кальвінізм. Часам ён выступаў як непасрэдны саюзік праваслаўя ў барацьбе з каталіцызмам, які меў моцную падтрымку з боку дзяржавы, але пасля ўрэшце стаўся адным з самых зацятых яго супраціўнікаў. На Беларусі кальвінізм у хуткім часе глыбока ўкарапіўся. На працягу 1550—1560-х гг. у кальвінізм перайшла большасць беларускіх і літоўскіх магнатаў і значная частка шляхты. Спыніць гэты лавінападобны працэс здолела толькі контррэфармацыя, актыўная пропаганда каталіцызму, а часам і сапраўдная барацьба за яго, весці якую асабліва паспяхова каталіцкая царква начала пасля заключэння Люблінскай уніі і з'яўлення на Беларусі і Літве езуітаў.

Да Люблінскай уніі, у 1563 г., кальвіністы зраўпоўваюцца ў правах з прадстаўнікамі іншых канфесій у дзяржаве: з праваслаўнымі і католікамі. Параўнаўча нешматлікая і адносна слабая і ў Літве і на Беларусі каталіцкая царква амаль адразу страціла многія свае пазіцыі. Паводле пазірапніяў некаторых сучаснікаў, колькасць каталіцкіх парафій зменілася напалову. Вось што па гэтым контаведамляў у Рым Бенедыкт Войпа: «...касцёлаў мала і

яны стаяць вельмі далёка адзін ад адпаго... рагеў тут было прыблізна 600 касцёлаў, а цяпер іх засталося толькі 300»⁶⁷. Часта касцёлы, асабліва тыя, што былі пад патрапам магнату, ператвараліся ў пратэстанцкія зборы, якіх у канцы XVI ст. на Беларусі і Літве было больш за дзвесце⁶⁸.

Асаблівая роля ў распаўсяджванні кальвінізму ў Вялікім княстве Літоўскім і перадусім па Беларусі палежыць Мікалаю Радзівілу Чорнаму, буйному магнату, кашцлеру і віленскаму ваяводу, які апошнія гады свайго жыцця цалкам прысвяціў гэтай справе. Яму ўдалося прыцягнуць для гэтага лепшыя прарапандысцкія сілы, стварыць шэраг пратэстанцкіх культурных асяродкаў, сярод якіх сваім запачэннем асабліва вылучаліся Бярэсце і Нясвіж, дзе былі заснаваны і ўласныя друкарні.

Гісторыя кальвінізму і, шырэй, Рэфармацыі па Беларусі яшчэ не напісана. У розных працах яна атрымала далёка не адпазначае асвятленне і цельга не пагадзіцца з адным сучасным беларускім гісторыкам, які піша: «Агульныя выпікі даследавания рэфармацыйнага руху па Беларусі XVI — першай палове XVII стагоддзя цельга называецца пі вычарпальнымі, ні бяспрэчнымі па шмат якіх палаажэннях. Адна сучасная манаграфія (С. А. Падокшыпа⁶⁹), ненасрэдна прысвечаная паасобным праблемам тэмы, галоўным чынам ідэйна-філософскім, і некалькі іншых буйных прац (І. Лукашэвіча⁷⁰, М. Космана⁷¹, І. Лукшайца⁷²) закранаюць некаторыя цікавыя памыткі»⁷³.

Нам застасцца дадаць, што надзвычай слаба, асабліва ў адносінах да тэрыторыі сучаснай Беларусі, даследаваша кнігавыдавецкая дзейнасць пратэстантаў; асноўныя друкарні якіх ва Усходній Еўропе знаходзяцца, не лічачы Кёнігсберга, менавіта на беларускай зямлі.

Раптоўная смерць Мікалая Радзівіла Чорнага, якая наступіла 28 мая 1565 г., у значай ступені пасирывіла пачатку шырокага наступу контррэфармацыйных сіл. Са стратай адпаго з самых палымяных прыхільнікаў пратэстантызму, гэтага некаранаванага караля ў Вялікім княстве, чыё слова і жаданне было амаль законам, пачалі хутка паглыбляцца ўнутраныя супярэчнасці сярод пратэстантаў. Узніклі паасобныя групоўкі, адбыўся раскол, які таксама ў свою чаргу паспрыяў поспеху наступлення каталіцызму.

Амаль адразу пасля смерці Мікалая Радзівіла віленскі біскups Валерыян Пратасевіч купляе ў Вільні дом, дзе раз-

мяшчае першых езуітаў, якія меліся распачаць контррэфармацыю. Першай і пайбуйнейшай яе акцыяй было пепдапушчэнне адкрыцця ў Вільні вышэйшай навучальнай установы кальвіністай пакшталт той, якую адкрылі лютэране ў Кёльнгсбергу. Кароль Жыгімонт Аўгуст не даў на гэта дазволу і пагадзіўся на стварэнне езуітамі ў 1570 г. у Вільні ўласнага калегіума, які крыху пазней стаўся акадэміяй⁷⁴. Умелая пропаганда езуітаў, папачатку выключна індывідуальная, пачала хутка прыносіць плён. Асабліва гэта заўважна па прыкладзе сына Мікалая Радзівіла Чорнага Мікалая Крыштофа Радзівіла, які прыняў у 1567 г. і над уплывам Пятра Скарлі каталіцтва. Ён не толькі цалкам адмаўляеца ад усіх рэлігійных пачынанняў бацькі, але і дзейсна змагаеца з імі, стае на чале контррэфармацыі на Беларусі і Літве⁷⁵. Менавіта Мікалай Крыштоф пачынае будаўніцтва Езуіцкай калегіі ў Нясвіжы, робіць вялікія ахвяраванні на Віленскую акадэмію, дорыць ёй сваю друкарню — першую, якая друкавала ў Вільні кнігі на польскай і лацінскай мовах.

Стварэние Віленской акадэміі ў 1579 г.— адна з найбуйнейшых перамог у гісторыі ўсёй єўрапейскай контррэфармацыі. Акадэмія сталася першым езуіцкім універсітэтам у свеце, за дзейнасцю якога пачалі ўважліва сачыць і ў Рыме, спадзеючыся зрабіць Вільню надзейным плацдармам для распаўсюджвання і ўмацавання каталіцызму не толькі ў Вялікім княстве Літоўскім, але і яшчэ далей па Усход. Надзеі гэтых асабліва ўзраслі пасля відавочных перамог каталіцкай царквы ў 1570 і 1580-я гг., а таксама размоў пра магчымасць заключэння новай царкоўнай уніі паміж праваслаўем і каталіцызмам. Ад таго часу пытанне пра такую царкоўную унію становіцца адным з пайгоўнейшых, калі не самым галоўным, у сферы ўнутранай, а часткова і зневажлівай Рэчы Паспалітай. Бо ж, паводле слоў папскага нунцыя Бернарда Буанджаваш, якога цяжка западозрыць у сімпатыях да праваслаўя, у гэтых гадах «большая частка» простага шарода сярод жыхароў Вялікага княства Літоўскага «палежыць да грэчаскага абраду»⁷⁶. Гэтая акалічнасць ва ўмовах амаль няспынных канфраптаций паміж Расіяй і Вялікім княствам Літоўскім, а пазней Рэччу Паспалітай мела самое сур'ёзнае значэнне, якое асабліва ўзмоцнілася пасля ўвядзення на Маскоўскай Русі патрыяршства ў 1589 г. Ад гэтага часу, згодна з царкоўнай іерархіяй, самастойная руская царква на чале з патрыярхам знаходзілася нібы над старожытнай

Кіеўскай праваслаўнай мітраполій, якая цяпер, здавала-
ся, мусіла б схіляцца не да далёкага каштацціпопальскага
патрыярха, а да самага блізкага, суседняга — маскоў-
скага. Натуральна, што гэтая перспектыва ў дзяржаве,
дзе большасць жыхароў вызнавала праваслаўе, зусім не
задавольвала пі яго цывільную, ні царкоўную адміністра-
цыю, не выключаючы і некаторай часткі праваслаўных
іерархаў.

Даўняя ідэя уші паміж усходнімі заходнімі цэрквамі,
якую Рым пеставаў на працягу стагоддзяў, пачала зно-
дзіць сваіх прыхільнікаў у самых розных лагерах. Аднос-
на спакойнае стаўлепне да ідэі склікання адпаведнага са-
бора і магчымасці прыняцця упій часткова тлумачылася
нядайней гісторыяй фенаменальна хуткага і амаль бяз-
большага распаўсюджвання пратэстантызму сярод магна-
тав і шляхты. Нядайнія праваслаўныя, прадстаўнікі ста-
ражытных праваслаўных радоў, якія амаль пагалоўна зра-
блісіліся на працягу кароткага часу пратэстантамі-кальвіні-
стамі, аптыгрыштарыямі, лютэрапамі — і асабліва іх дзе-
ці глядзелі на магчымасць перайсці ў іншую капфесію як
на цалкам рэальнью і агулам прымалі каталіцызм, тым
часам як іх сяляне і надалей вызнавалі бацькоўскую ве-
ру — праваслаўе.

Здарылася так, што да 1596 г. практычна ўсе беларус-
кія і ўкраінскія магнаты, за выключэннем аднаго
К. Астрожскага, апынуліся па-за праваслаўнай царквой,
перайшлі ў каталіцтва або пратэстанцтва. Пазбаўлена падтрымкі, падточаная ўпутранымі згадамі, падлеглая
зпачпаму ўплыву з боку дзяржавы праваслаўная царква
ва ўмовах пачатку экспансіі каталіцызму апынулася ў
вельмі цяжкім становішчы. Ледзь не адзінай падзеінай ле
апораю заставаліся толькі царкоўныя брацтвы — гарад-
скія пацыянальна-рэлігійныя аб'яднанні, большая частка
якіх знаходзілася ў Вільшчы, дзе, дарэчы сказаць, амаль
увесь час прафілювалася і праваслаўны мітрапаліт, называны
паводле старажытнай традыцыі Кіеўскім.

Брацтвы ва ўсходній Беларусі — Мсціслаўскае і Магі-
лёўскае, якія знаходзіліся на землях, дзе праваслаўе ў
мешчаніні ступені страціла свае пазіцыі, а католікаў і пават
пратэстантаў было зусім мала, таксама адыгрывалі актыў-
ную ролю ў распачатым нябачаным дагэтуль працэсе ад-
пору іншакультурнай і іншаканфесійнай экспансіі.

Усе праваслаўныя, зрэшты, як і прадстаўнікі іншых
некаталіцкіх веравызнанняў, надзвычай актыўна выступі-

лі з прычыны пепрымаппя повага, грэгарыянскага календара, уведзенага ў Рэчы Паспалітай згодна з указам каралія Стэфана Баторыя ў 1582 г. Незадавальненне праваслаўных, якое дзе-што перайшло ў адкрытыя сутычкі з католікамі, прымусіла карала ў 1585 г. падпісаць новую грамату, дзе абвяшчалася, што пытанне пра ўвядзенне новага календара пакуль застаецца адкрытым і будзе вырашана толькі пасля кампраміснага пагаднення з боку рымскага папы і грэчаскіх патрыярхаў. Заступніцтва карала, а таксама патэнцыяльная сіла праваслаўя ў некаторых беларускіх гарадах спрыялі таму, што, напрыклад, у Полацку праваслаўныя началі прымушаць католікаў прытымлівацца старога календара, гэта значыць, па сутнасці, ісці супраць распараджэння папы⁷⁷. Гэта быў адзін з вострых момантаў у гісторыі перадуніцкага перыяду, калі побач з вельмі актыўнай пропагандай езуітаў на чале з Пятром Скарэм — тагачасным (да 1584 г.) рэктарам Віленскай акадэміі, а пазней каралеўскім прафесаром, началі пазначацца відавочны раскол у асяроддзі самой праваслаўнай царквы, найвышэйшая іерархія якой у рэшце рэнт не толькі прынялі ідэю уніі, але і началі вельмі актыўна рыхтаваць яе.

Кіеўскі мітрапаліт Міхал Рагоза, епіскапы Іпацій Падчай, Кірыл Тарлецкі і іншыя сталіся непасрэднымі ажыццяўляльцікамі галоўнай ідэі П. Скарэі — «аб адзінстве царквы»⁷⁸. Ім удалося схіліць на свой бок частку духовенства і на начатку 1595 г. Львоўскі памесны сабор прыняў настапову пра неабходнасць заключэння уніі і канкрэтныя заходы, неабходныя для гэтага.

У каstryчніку 1596 г. у Бярэсці сабраўся спецыяльны сабор, на якім вырашалася лёс уніі. Ужо ў першы дзень, гэта значыць 6 каstryчніка, сабор пібы падзяліўся на дзве часткі: прыхільнікаў уніі і яе супраціўнікаў, якіх усяляк спрабавалі аддаліць ад актыўнага ўдзелу будучыя упіяты⁷⁹. У чацвёрты, вырашальны дзень сабора, гэта значыць 9 каstryчніка, амаль пры поўнай адсутнасці супраціўнікаў уніі была ўрачыста праведзена адмысловая цырымонія — прысяга на вернасць Рыму, прынятая праваслаўнымі іерархамі па чале з мітрапалітам у прысутнасці папскіх і каралеўскіх паслоў. Супраціўнікі уніі сярод епіскапаў, святароў і манахаў усіх рангаў былі аддадзеныя апафеме, пазбаўленыя дастойнасці і адлучаныя ад сваіх былых епіскапій, прыходаў і манастыроў, якія павінны былі перайсці да прыхільнікаў уніі⁸⁰.

Нібы паралельны сабор супраціёнікаў уніі, праўда, ззначна меіш прадстаўпіты, у сваю чаргу таксама выкляў адступнікаў ад бацькоўскай веры і апублікаваў мемарандум, звернуты да караля, з патрабаваннем звяржэння уніяцкіх уладыкаў і прызначэння новага мітрапаліта і ёніскапаў. У дакументах, у прыватнасці, гаварылася паступшае: «Мы пратэстуем супраць усіх гэтых асоб і іх пешпра-вядлівых дзеяніяў і абяцаем не толькі не падпарадкоў-вацца, але, з Божаю дапамогай, усім сіламі супраціўляцца ім, а пашую пастанову, учыненую супраць іх, будзем умацоўваць і сцвярджаць усімі магчымымі сродкамі»⁸¹. «Усімі сіламі супраціўляцца ім» — і сталася па доўгія гады лейтматывам той зацятай сацыяльна-рэлігійнай ба-рацьбы, якая выбухнула пасля Брэсцкага сабора ў Вялі-кім княстве Літоўскім і Польшчы. Барацьба гэтая ўска-льхнула ўсе сілы, напачатку асабліва моцна літаратур-ныя, часам набывала ўзброеныя харектар і, урэшце, у ззнач-най меры адбілася на харектары нацыянальна-вызвален-чай вайпы ўкраінскага і беларускага народаў 1648—1654 гг.

Ні для кога цяпер не сакрэт, што прыняцце Брэсцкай уніі было перадусім справай палітычнай. «Новае пакалеп-пе польска-літоўскіх палітыкаў, фарміраванне поглядаў якога адбывалася ва ўмовах росту контэрфармацыі, адышло ад палітычных пабудоў папярэдняга перыяду, схіля-ючыся да таго, каб лічыць пайважнейшай гарантый дзяржаўнага адзінства, у адпаведнасці з выказваннямі П. Скаргі, не толькі адзінства сацыяльна-палітычных ін-стытутаў, але не ў меншай меры адзінства веравызпания. І з гэтай новай арыентацыі выцеклі спробы прымусіць праваслаўнае насельніцтва Рэчы Паспалітай прызпаць уладу рымскага папы, што знайшло сваё адлюстраванне і ў абвяшчэнні Брэсцкай уніі 1596 г., і ў наступным прасле-даванні праваслаўных, якія не прызналі упі. Для гэтых палітыкаў усходнееўрапейская федэрацыя была неўяў-ляльная без узікнення перспектывы па дасягненне такога рэлігійнага адзінства хоць бы ў будучыні»⁸².

Прыняцце Брэсцкай царкоўнай уніі сталася водапа-дзельным момантам у гісторыі беларускай духоўпай культуры, пачаткам новага, вельмі цяжкага перыяду ў яе раз-віцці. 1596 г. яшчэ больш размежаваў і ўсю беларускую літаратуру, падзяліў яе самую ззначную частку падвое: па уніяцкую і антыуніяцкую, стварыў умовы для з'яўлення надзвычай багатай публіцыстыкі, велізарпай колькасці

палемічных твораў, адным словам, стаў трамплінам для новага і падзвычай плённага этапу ў яе руху, які з гэтага часу, праўда, усё больш і больш скроўваўся ў польска-моўнае рэчышча.

Беларусы і беларуская культура ў Вялікім княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай

Найгалоўнейшым сведчашчем і адпачасова гарантам асаблівай запачасці дасягненняў беларускай культуры ў развіцці ўсіх сфер жыцця Вялікага княства Літоўскага, дый Рэчы Паспалітай у цэлым, з'яўляецца тое, што дзяржаўнай моваю княства была старабеларуская. Бяспрэчна, мову гэту было б слушней з лігвістычнага гледзішча назваць беларуска-ўкраінскай, але далучэнне ў 1569 г. украінскіх земляў да Польшчы дазваляе ў дачыненні практычна да ўсіх кірылічных помнікаў друкаванай літаратуры, выдадзеных у Вялікім княстве Літоўскім, а ў выпадку з Ф. Скарыпам і ў іншых месцах, гаварыць, што яны былі напісаныя або на царкоўнаславянскай мове, або на старабеларускай ці па мяшапай. Гэтаксама можна гаварыць пра старабеларускую мову і ў дачыненні да справаводства Вялікага княства Літоўскага, пачынаючы з канца 1569 г., якое, дарэчы, прымушала шмат якіх польскіх службоўцаў і пават самога караля ў пэўнай меры ведаць беларускую мову тых часоў і трymаць у сваёй канцылярыі дастатковы штат асоб, якія цудоўна валодалі старабеларускай мовай і выдатна пісалі кірыліцай, у тым ліку і славутым беларускім дзялавым скоропісам — высокамастацкім пісьмом, якое зрабіла немалы ўплыў на пісьмо шмат якіх славянскіх і неславянскіх народаў, у тым ліку рускага, украінскага, малдаўскага, сербскага, балгарскага і іншых. На старабеларускай мове ў Вялікім княстве Літоўскім рыхтаваліся ўсе дакументы, вялася пераціска, складаліся акты, вялося справаводства ў судах, урэшце, былі выдадзены ўсе яго зводы законаў, уключаючы і старажытны Судзебнік⁸³. У артыкуле 1-м IV раздзела Статута 1588 г. ёсць такія, часта цытаваныя слова, што кажуць

пра абсолютнась тарабеларускай мовы і пісьма для Вялікага княства Літоўскага па працягу стагоддзяў: «Ліпсар земский маеть по-руски литерами и словы рускими вси листы, выписы и позвы писати, а не пішым езыком и слова»⁸⁴.

Дзеля справядлівасці варта заўважыць, што да канца XVI ст. парадак гэты наступова пачынае парушацца пават у справаводстве. У жыццёвую практыку ўсё больш уваходзіць польская мова, якую пэзвычайна хутка засвоілі «магнатэрыя» і шляхта. Дзеля гэтай масавай паланізацыі давялося нават прыдумаць цікавую форму запісу розных дакументаў у адпаведныя актавыя кнігі. Як правіла, сам запіс вёўся па-польску лацінкай, але яму папярэднічаў сусцэпт — уступ па старабеларускай мове, зроблены кірыліцай. Тым самым шыбы выконвалася пастанова Статута і адпачасова дакумент рабіўся ўсім зразумелы. Прыкладаў таму многія тысячы, дастаткова прагледзець любую актавую кнігу тых часоў. Завяршаліся такія запісы таксама, як правіла, адной-двумя фразамі, пашісанымі «па-руську». Каб не быць галаслоўным, усё ж прывяду адзін вельмі цікавы прыклад. 9 сакавіка 1611 г. у актавую кнігу Ушіцкага гродскага суда быў упісаны тэстамент дачкі славутага пісменніка-князя Андрэя Курбскага Марыны Андрэёны, якая прасіла пахаваць яе ў царкве брацтва св. Духу ў Вільпі. Напісаны гэты тэстамент дачкі пястомнага змагара з іншакультурнай экспансіяй па польской мове, скарапісныя кірылічныя сусцэпты толькі пачынаюць і капчаюць яго, але зроблены яны, вядома ж, не Марынай Андрэёной, а судовым пісарам, сірактыкаўшым у іх памісці. «Тестамент княжны Марыны Курпской Ярославской под печатью и с подписом руки еї милости власной» — падзвычай цікавы дакумент, які паведамляе пам падрабязнасці пра жыцце роду Курбскіх і пра лёс часткі духоўнай і матэрыйальной спадчыны самога князя Андрэя, у прыватнасці яго кніг, перададзеных дачкой віленскаму брацтву. Здаецца амаль неверагодным, што польскамоўны тэкст мог быць памісаны дачкою «таго самага Курбскага», які выхоўваўся ў глыбокай любові да бацькоўскай культуры, а значаць, і пісьма⁸⁵.

Кантраст паміж tym, што было ўсяго два-тры дзесяцігоддзі назад і сталася па пачатку XVII ст., яшчэ больш узмацняеца, калі прыгадаць вядомыя слова канцлеру Льва Санегі, сучасніка Марыны Андрэёны: «А еслі каторому народу встыд прав своих не умети, поготовю пам,

которые не обычым яким езыком, але своим власним правам списацис масм п кождого часу, чого нам потреба ку отъпороу всякое кривды, ведати можем»⁸⁶. Таму наўрад ці варта здзіўляцца, што ўжо ў 1614 г. і сам Статут 1588 г. быў выдадзены ў польскім перакладзе⁸⁷. І справа тут не толькі ў цеабходнасці «даць у руکі палякам» яго тэкст «на цалкам зразумелай» ім мове⁸⁸, а і ў тым, што польскамоўны варыянт кодэksa-канстытуцыі мог быць выкарыстаны значна большай колькасцю адукаваных асоб і ў самім Вялікім княстве Літоўскім. Бо ж менавіта тымі часамі, а ў паасобных выпадках яшчэ і рапей, гэта значыць у канцы XVI ст., з'яўляюцца своеасаблівыя польскамоўныя гloses — назвы артыкулаў па палях шмат якіх асобнікаў Статута 1588 г., прызначаныя дапамагчы хутка знайсці той ці іншы артыкул, чаму спрыялі таксама і спецыяльныя рукапісныя алфавітныя рэестры па польскай мове, зменшчаныя ў капцы кнігі.

У Статуте 1588 г. дзяржаўная мова і пісьменнасць Вялікага княства Літоўскага названыя «рускімі»; гэтаксама мы зпойдзем гэтае слова і ў Скарыны: «Я Фрапчишек Скоринин сын с Полоцка... повелел есми Псалтырю тиснути рускими словами и словенскими языком»⁸⁹. Вызначэнне патрабуе кароткага тлумачэння. Усе ўсходнія славяне — рускія, украінцы і беларусы — з часоў Кіеўскай Русі працягвалі традыцыйна называць сябе «рускімі», што аўтаматычна перапосілася і па іх літаратурных мовы і пісьменнасць, значна адрозніваючыся ўжо ў тых часах шэрагам асаблівасцяў. Адрозненні гэтых выяўляліся і падкрэсліваліся пры парадкаванні, якое ўзнікала, напрыклад, у дышламатычнай практицы, але ў штодзённым побыце, у капкрэтным кантэксле той або іншай культуры і пісьменнасць і мова працягвалі называцца гэтаксама як і ў суседзіі — «рускімі». І там і там называлі «рускім» і свой парод. Вось, напрыклад, што казаў пароджаны ў Вялікім княстве Літоўскім іерадыякан Іаакім Івану Грознаму і Баярскай думе ў 1582 г.: «...а хотя у царя... от его царских книгохранильщца испросити библию по нашему языку русскому словенскому па спись слово в слово, и в нашем государстве христианском русском Великом княжестве Литовском выдати тиспением печатным нашему народу христианскому русскому литовскому да и русскому московскому»⁹⁰. Такім чынам, акрэсленне «рускі» было па тых часах паводле значэння пе абавязкова тым, чым яно ёсць цяпер. «Рускімі» называлі сябе тады і цяперашнія рускія, і ўкра-

інцы, і беларусы, нават царкоўнаславянскую мову яны мепавалі, як бачым, «нашим языком русским словенским», што яшчэ раз сведчыць пра яго агульшую пасрэдніцкую місію і пра тое, што ўсімі ўсходнеславянскімі пародамі бяспрэчна адчывалася спрадвечнае культурнае адзінства, вынеставанае ў перыяд іх супольтай дзяржаўнасці па працягу некалькіх стагоддзяў гісторыі Кіеўскай Русі.

Мова «руская славенская», а пасля і проста «руская», гэта значыць старабеларуская, сталася першай пісьменшай моваю і карэнных літоўцаў. Літоўскія феадалы валодалі ёю даскала, відаць, ці не гэтак жа, як і феадалы беларускія. Уласнае літоўскае пісьменства і літаратура па роднай мове началі развівацца ў XVI ст., бо пеабходна было перапесці ўвесь агонь канфесійнай пропаганды ў самую гушчу простага народа, пародных мас, якія не ведалі ніякай іншай мовы, апроч сваёй. Менавіта просты літоўскі парод стаўся тым творцам і захавальшкім бясцэннай бацькоўскай культуры, які па працягу стагоддзяў збераў і прыміжаў самае галоўнае яе багацце. Зрэшты, і шмат хто з літоўскіх феадалаў пе забываўся роднае гаворкі. Вось адно сведчанне таму, знойдзеное З. Кяўпам у дакументах Літоўскай метрыкі, якія адносіцца да XVI ст. У адзін з вельмі адказных і пават драматычных момантаў такі феадал «почал... говорити по-литовски... и просил...: «...не выдайте мя, а што есьми вам обецдал, то дам»⁹¹.

Пераважна «рускі» характар свайго федэральнага пабраціма ўвесь час адчывалі і палякі, пра што сведчыць мпоства прыкладаў з галіны ўнутрапай і запешней палітыкі, пропаганды і г. д. Іерадынкан Іаакім меў таму ўсе падставы называць сваю радзіму «нашим государством христианским русским, Великим княжеством Литовским». Суседзі княства па поўначы і поўдні, відаць, таксама ў большай ступені лічылі яго такім. У вачах сярэднявечных єўрапейскіх дыпламатаў і палітыкаў рэлігійная супольнасць Расіі і Вялікага княства Літоўскага шмат у чым вызначала іх лёс, была тым падмуркам, які ў любы момант мог стацца асновай для іх аб'яднання, а значыць, заўсёды разглядаўся як адзін з самых істотных фактараў у справе палітычна-тэрытарыяльнага развіцця ўсходу кантынента. Пасля Люблінскай уніі 1569 г. «руская» частка Вялікага княства ўжо складалася амаль выключна з беларусаў. Дзяржава зрабілася беларуска-літоўскай. Прычым уласна літоўцаў было прыблізна дваццаць працэнтаў, тым часам як беларусаў у трох разы болей. Астатнюю частку насель-

цітва складалі рускія, украінцы, яўрэі, латышы, татары, немцы і палякі⁹².

Сталіца Вялікага княства Літоўскага Вільня таксама, відаць, была вельмі доўгі час горадам з нераважна беларускім насельніцтвам. Як Кіеў старажытных часоў усходнеславянскай дзяржаўнасці быў для будучых рускіх, украінцаў і беларусаў пайгошчай іх культурным цэнтрам, так і Вільня, начынаючы з XV ст., зрабілася для беларусаў сталіцою іх культуры на некалькі стагоддзяў. Цікава, што пават па пачатку XX ст. адразу ж пасля свабод 1905 г. большасць беларускіх выдавецтваў арганізоўвалася менавіта ў Вільні, якая зрабілася літаратурнаю Меккай для патрыятычнага пастроепай інтэлігенты і вучняў.

У XVI ст. горад быў самым сапраўдным скрыжаваннем розных культурных традыцый, перадусім праваслаўпага Усходу і каталіцкага Захаду. Экапамічныя, палітычныя і культурныя повязі злучалі Вільню з усімі горадамі Беларусі, а таксама з Польшчай, Расіяй і ішымі краінамі Еўропы. Вільня ўвайшла ў гісторыю культуры шмат якіх народаў, зрабілася цэнтрам іх узаемапрапікення і ўзаемаўзбагачэння. Бадай, менавіта Вільню варта пазвоці тым цэнтральным пуштам складашы пэўнай «адзінай» культуры Вялікага княства Літоўскага, пра якую ўжо згадвалася. Усё гэта пыташі яшчэ далёка не ырашаныя, толькі папярэдне асэнсаваныя, а часам усяго толькі настаўленыя ці зусім пядадзя ўзніклыя. Адпак усе яны цяпер пастолькі важныя, што, па іашу думку, могуць вызначыць развіццё шэрагу напрамкаў гуманітарных павук па шмат гадоў наперад, а галоўна расшэшице іх у рэшце рэшт данаможка адкрыць новую песьмазапашную пакуль айчынную культуру, інтэрнацыоналізм якой відавочна выяўляеца і ў яе надзвычай цесных узаемасувязях з рэгіянальнымі традыцыямі і агульнаеўрапейскімі і сусветнымі мастацкімі рухамі. Гэта дазволіла б таксама наўпей вызначыць ролю Вільні не толькі ў культурным лёсе беларусаў, але і літоўцаў, украінцаў, палякаў, рускіх, яўрэяў і шмат якіх іншых народаў, жыццё якіх працякала ў гэтым горадзе і Вялікім княстве Літоўскім.

Вільня як гісторычна вельмі старажытны феномен інтэрнацыоналізацыі амаль дзесяці надзвычай багатых культур павінна быць даследавана як мага хутчэй. Шматмоўны горад гэты, дзе і цяпер шмат хто з гараджан абавязкова гаворыць хоць бы на трох мовах — літоўскай,

польской і рускай, павінеп увайсці ў апалы гісторыі сучаснай літаратуры як дзівоспая майстэрня, у якой па працягу стагоддзяў, аж да нашых дзёй, ажыццяўлялася вялікая гуманістычная справа збліжэння народаў і нацый з дапамогаю культурнага абмену — моўнага, літаратурнага, фальклорнага.

Ужо ў XVI ст., пра якое і ідзе гаворка ў гэтай кнізе, Вільня была свайго роду літаратурным Вавілонам. Гэта быў цэнтр многіх культур і разам з тым асяродак пэўнай «адзінай» культуры, якая ўзвікла і паспяхова развівалася ў Вялікім княстве Літоўскім. Тут былі вядомыя творы пісьменнікаў шмат якіх краін Еўропы ад альтынніцы і да сучасніцы, пародаў Усходу, развівалася ўласная літаратура пават тых меншасціў, якія былі вельмі пешматлікія. Ніяма сумненія ў тым, што пекаторыя з гэтых меншасціў праз сваіх суродзічаў за межамі дзяржавы або ў метраполіімаглі знаёміца з культурным жыццём самых розных куткоў Еўропы, часам пават актыўна ўдзельнічала да літаратурным працэсе, стрыжаць якога зноходзіўся за межамі Вялікага княства Літоўскага. Гэта можна сказаць пра туркаў, армян, татар, немцаў і арабліва яўрэяў, якія запішлі ў княстве і лго сталіцы самы падзеіны прытулак.

З цягам часу Вільпія зрабілася ледзь пе найгалоўнейшым асяродкам яўрэйскага кнігадрукавання кананічных тэкстаў. У XVI ст., адпак, яўрэйская грамада мела тут значна сціплейшыя магчымасці, неадменна бараціла прафесійных сваіх членаў, гэтаксама, як гэта рабілі, пашырыйклад, «туркове, татарове, ормішове, москвічі и пишиш гости...», якія «в том месте нашем Віленском всякими куплами и товарами своими добровольне торгуют»⁹³. Усе гэтыя меншасці і групы іншаземных кунщоў-гасцей у той або іншай меры, зноходзячыся ў сталым контакце з карэпнічымі жыхарамі Вялікага княства Літоўскага, рабілі па іх пэўны ўплыв, служылі пэўным злучальным звязком у прадачы культурных кантоўнісацій свайго парода, у прыватнасці літаратурных. Як пабачым у далейшым, такія ўплывы заўважаюцца ў беларускай літаратуре XVI ст. Разам з тым і беларуская культура істотна ўплывае па духу і падрабязна гаварыць пра ўсё гэта, бо тэма гэтай араблівай, яна мае да нашай кнігі вельмі адноснае дачыненне, абмяжуемся ўсяго толькі адным прыкладам, да статкова добра вядомым у навуковых колах. На тэрыторыі Беларусі ў феадальны перыяд арабскім пісьмом, але па

беларускай мове, пісаліся шматлікія кнігі — кітабы, змест якіх быў самы разнастайны. Кнігі гэтых ствараліся татарамі, якія з'явіліся на Беларусі ў XIV ст., паступова забыліся роднае мовы і засвоілі беларускую простанародную гаворку. Мова кітабаў таму і адрозніваецца ад мовы старабеларускіх помікаў пісьменнасці і заключае ў сабе шмат штодзённых размоўных элементаў тых часоў. Такі феномен не адзіны, але, бадай, найбольш цікавы, калі да таго ж улічыць, што пешасрэдны беларускі ўплыву выявіўся тут не толькі ў мове кніг, але часткова і ў іх змесце⁹⁴.

Німа патрэбы казаць, што аж да трэцяй чвэрці XVI ст. у Вільпі, як і ва ўсёй дзяржаве, пераважала кірылічная кніжніць. «Рускія» кнігі былі і ў бібліятэках польскіх каралёў і буйных польскіх і літоўскіх магнатаў, якія выяўлялі відавочнае зацікаўленне да ўсходнеславянскай культуры. Прыйкладаў таму праста неабсяжнае мнства, і таму прыгадаем толькі захапленне помнікамі ўсходнеславянскага пісьменства такой вядомай гістарычнай асобы, як канцлер Альбрэхт Гаштольд, чыя бібліятэка, прынамсі, па трэць была складзена з «рускіх» кніг⁹⁵. Пра польскіх гісторыкаў, якія актыўна выкарыстоўвалі ўсходнеславянскія летапісы для стварэння сваіх прац, а значаць, выдатна разбіралі, чыталі нашы старажытныя тэксты, спецыяльных даследаваніяў накуль няшмат. Гэта дастаткова аб'ёмны раздел у магніфікантнай гісторыі Беларусі М. М. Улашчыка, прысвечанай хроніцы М. Стрыйкоўскага⁹⁶, а таксама разделы кнігі Ю. А. Лімонава «Культурныя сувязі Речы Паспалітай з Еўрапейскімі краінамі ў XV—XVII стст.»⁹⁷, у якіх гаворыцца пра творы Яна Дlugаша, Мацея Мяхоўскага і пекаторых іншых.

Пра суадносіны моў і літаратур тых або іншых пародаў у культурным працэсе Вялікага княства Літоўскага і Польшчы яскрава сведчыць сама гісторыя кнігадрукавання. Так за ўсё XVI ст. у княстве, гэта значыць з моманту пачатку тут кнігадрукавання, беларусамі было выдадзена кірыліцай больш за восемдзесят выданняў⁹⁸, тым часам як па-літоўску ўсяго толькі тры⁹⁹. Гэткія суадносіны захоўваюцца і ў далейшым, праўда, усё больш у друкаванай працуцці расце доля кніг на польскай мове, якая была разам з лацінскай сродкамі міжнародных зносін у межах Рэчы Паспалітай, а крыху пазней часткова і ўсяго цэнтра Усходняй Еўропы¹⁰⁰.

Шмат пра што гаворыць і факт стварэння ў пару нараджэння Ф. Скарыны ў сталіцы Польшчы — Кракаве —

першай у свеце друкарші, якая паладзіла вышуск кірылічных выдашняў. Друкарня Ш. Фіёля — і адна з першых ластавак друкарскай справы ў Польшчы ўвогуле, прычым пра яе мы ведаем зпачча болей, чым пра іншых яе польскіх сучасніц. Няма сумнення ў tym, што дзеяпасць Фіёлевай друкарні была звязана з іншыятывой мепавіта выхадцаў з Вялікага княства Літоўскага, пра што ў свой час пісаў такі сусветна вядомы славіст, як А. Брукнер¹⁰¹.

Яўпа «даміне» ў гарадах Вялікага княства Літоўскага беларуская мяшчанская культура. Мепавіта яна складае тут, не выключаючы і Вільшті, аспоўныя культуры фон амаль да канца XVI ст. Яскравыя прыклады, звязаныя ў асноўным з працагандай сярод іншых пародаў лютэранства, кальвінізму і дзейнасцю контррэфарматараў, якія карысталіся польскай і лацінскай мовамі, пі ў якім разе не могуць заслаць абсалютна ясную карціну пераважання ў гарадах усяго княства беларускай культурпай традыцыі, што абаціралася ў сваёй аснове па візантыйскую і старажытнарусскую. Дарэчы, агульпасць традыцый, а таксама дастатковая камунікальнасць гарадоў Вялікага княства Літоўскага і Речі Паспалітай ў зпачай меры абумоўлівалі пасляходовыя шматгадовыя культурныя контакты двух пародаў, у развіцці якіх мяшчанскаму купецкаму асяроддзю ў XVI ст. належала бяспрэчна значна большая роля, чым, напрыклад, манастырам. Адзін гандлёвы дом Мамонічаў зрабіў для развіцця гэтых сувязяў так шмат, што без сумнення заслугоўвае па грунтоўшчы манаграфічную ацэнку як, зрэшты, і дзейнасць прадстаўшчага і важнага органа ўсебіюх дзяржжаў — дыпламатычнай службы з усімі яе канцылярыямі, перакладчыкамі і пават простымі агентамі.

Пры гэткіх суадносінах усіх магчымых сацыяльных фактараў у Вялікім княстве Літоўскім, пачынаючы з агульнай колькасці яго жыхароў-беларусаў, якая складала шэсцьдзесят і болей працэнтаў, высокага ўзроўню беларускай культуры, цалкам можна было чахаць, што ўсё гэта адпаведным чынам праявіцца і ў жыцці іншых, пераважна суседніх дзяржжаў, перадусім Польшчы і часткова Речі Паспалітай. І сапраўды, беларускі струмень у гісторыі культур гэтых дзявиох краін вельмі заўважны, хоць і амаль не даследаваны. На наш погляд, дастаткова слушнае ўяўленне пра тое, чым была Беларусь і яе культура для суседніх народаў у крыху пазнейшыя часы, дае толькі адна праца С. К. Багаяўленскага¹⁰², прысвечаная параўпаўча вузкаму

пытани ю, але распрацавашаму з надзвычайшай пільнасцю.

У Польшчы цэнтрам беларускай культуры, калі не лічыць Падляшша, далучашага да яе ў 1569 г., у XVI ст. падалей заставаўся Кракаў. Тут сіраведку, яшчэ з часоў першых Ягелонаў, шмат хто пры двары быў знаёмы з «рускай» мовай, уключачоны і каралёў. У Кракаве падоўгу жывуць і беларускія магнаты, якія маюць тут уласныя дамы і падвор'і, што былі свайго роду ачагамі іх роднай культуры. Беларускія купцы не толькі сядзяць з таварамі па ўсім каралеўстве, але і стала гандлююць у тым або іншым месцы, утвараючы ў буйных населеных пунктах уласныя абшчыны. Пра сацыяльна-культурную значнасць гэтай категорыі беларускага насельніцтва гаворыць хоць бы тої факт, што месавіта для іх — шматлікіх беларускіх купцоў-гараджан прызначаў свае кілі і Ф. Скарыша.

Кракаўскі ўніверсітэт не толькі прыцягваў беларускіх юнакоў, якія атрымлівалі тут адукацию, але і быў месцам узаемарапікепія, распаўсюджвання, аўянкі і прызапання розных культур. Беларусам ва ўсім гэтым палежала злачнай роля. На жаль, нашыя гісторыкі пакуль што падвялі на гэты конт толькі самыя напярэднія вынікі¹⁰³. Усё яшчэ пяма вартых прац пра ролю Кракаўскага ўніверсітэта ў жыцці ўсходнеславянскіх народаў, якія маюць, напрыклад, венгры¹⁰⁴. Тым не менш пастулат пра злачнай Кракаўскага ўніверсітэта і яго беларускіх студэнтаў, бакалаўраў, магістраў і дактароў для лёсу розных культур наўрад ці будзе абвергнуты. У пэўпай меры сказанае стацецца і да ўніверсітэтаў іншых сўрэйскіх краін, дзе наўчаліся беларускія студэнты — Пражскага, Кёнігсбергскага, Лейпцигскага, Цюбінгенскага, Вітэпбергскага і іншых¹⁰⁵. Нітка гэтых сувязяў памі пават пакуль не пралядаецца, мы ідзём тут ва ўсім следам за польскімі навукоўцамі, якія ўжо вельмі даўно і паспяхова вывучаюць гісторыю культурных узаемаадносін сваёй краіны з сярэднявечнай Еўропай, у чым пеацэнную дапамогу аказваюць спецыяльныя шольскія навукова-даследчыя групы і інстытуты за мяжою.

Пасля 1569 г. і аж да нашых дзён цэлым рэгіёнам беларускай культуры ў Польшчы падалей застаецца Падляшша. У XVI ст. роля Падляшша ў агульнабеларускім культурным працэсе, асабліва што да захавання старожытных традыцый, робіцца выдатнай. Значэнне яе асабліва навялічваецца ў XVII і XVIII стст., калі ў Супраслі працуе найбуйнейшая беларуская друкарня дарэвалюцый-

нага перыяду, якая выцусціла агулам каля шасціст выпадняў¹⁰⁶, гэта значыць непараўнальна больш, чым любая іншая. Гэта складае прыблізпа дзесятую частку ўсёй друкаванай прадукцыі дакастырчніцкай Беларусі, зарэгістраванай у іядаўна выдадзеным яе каталогу¹⁰⁷.

Як бачым, і паводле колькасці жыхароў, і паводле ўзроўню культуры, шырыні яе распаўсюджанія, статусу мовы — дзяржаўнай мовы Вялікага княства Літоўскага беларусы займалі ў XVI ст. вядуче становішча ў краіне. Беларуская культура ў межах Польшчы таго часу — з'ява звычайнай, больш таго, пераважную частку яе насельніцтва па ўсходзе, у Падляшшы, складаюць беларусы, якія маюць тут вядомыя ў славянскім свеце культурныя асяродкі.

Беларусы ў Рэчы Паспалітай скрыпілскага стагоддзя — гэта перадавы народ, што складае асноўную масу насельніцтва адной з дзвюх дзяржаў федэрациі, якая здолела не толькі адстаяць свой суверэнітэт, але і ўмацаваць самастойнасць уласнай краіны, замацаваць дасягнутае ў заканадаўчым парадку. Беларуская культура ў Рэчы Паспалітай — адна з трох асноўных культур, побач зпольскай і ўкраінскай, якая мела ў вачах палякаў таго часу шмат агульных рыс, але разам з тым і адрозніла ад апошніх з-за яе асаблівага статусу, дзякуючы пражыванню беларусаў у аўтаномнай дзяржаве.

Становішча беларускай культуры ў XVI ст. як вядучай у межах Вялікага княства Літоўскага і адной з асноўных у складзе Рэчы Паспалітай было, такім чынам, у цэлым вельмі стабільнае. Толькі пад капец стагоддзя ва ўмовах контэррэфармацыі назіраецца пыўнае згасанне некаторых формаў і праяў уласна старажытнай, класічнай, правільнай, старажытнарускай яе традыцыі, што вяла свою гісторыю ад часоў Старажытнай, Кіеўскай, Русі. Аднак увогуле гэта не мяне сітуацыі — беларуская культура і надалей захоўвае лідэрства. Больш таго, з прычыны сваёй упіверсалыстасці, дастатковай адкрытысці, моўнага шматгалосся, талерантасці ў дачыненні да іншых культур і іх дасягненняў, яна паспыша ўзбагачаеца і ў печым дасягае пават вышэйшага ўзроўню. Амаль парадаксальна, але гэта адбывалася відавочна за кошт паступовай страты цацяшнай пага аблічча, якая выявілася напачатку ў з'яўленні пэўнага саслоўна-культурнага пліоралізму ў беларускім асяроддзі, пасля ўзнікненні моўнага адзінства і адзінства пісьма і, урэшце, у канфесійным расколе культуры, які

асабліва выразпа абазпачыўся пасля 1596 г. Ад гэтага во-
дападзелу ўсё большую сілу ў беларускай культуры па-
бывае чиста заходняя, правільней, каталіцкая традыцыя, якая
пепасрэдна і вельмі апасродкавана выцясняе стара-
жытнарускую нават у царкоўным жыцці. Гэта не значыць,
што класічная культурная спадчына Старажытнай Русі
адразу ж забываецца, зусім не. Яна працягвае сваё жыццё
і-пе толькі ва ўлонні праваслаўнай царквы, але і ўсё мац-
нейшай уніяцкай, якая ў рэшце рэшт да канца XVII ст.
амаль выцясняе першую. Праз стагоддзе пасля прыняцця
Брэсцкай уніі старажытнаруская культурная традыцыя
захоўваецца толькі ў некаторых асяродках беларускай
культуры, такіх, напрыклад, як Супрасль. У ішых месцах
для яе ісправашня падыходзяць самыя неспрыяльныя часі-
ны, кажучы проста — яна памірае амаль паўсюдна, зніжа-
еца толькі да ўзроўню літургічнай практикі, калі, як ска-
зана ў вядомым супрасльскім «славена»-польскім Лексі-
копе 1722 г.¹⁰⁸, паўрад ці хоць бы кожны соты святар раз-
умее, што ён чытае пад час службы¹⁰⁹. У перадскары-
наўскія, скарыпаўскія часы і амаль цэлае стагоддзе паз-
ней старажытнаруская традыцыя ў беларускай культуры
відавочна дамінуе. Больш таго, менавіта яна, як пікная
ішшая, у капчатковым вышку спрыяе фарміраванню яе
сучаснай пацыянальнай своеасаблівасці і з'яўляеца по-
бач з пароднай, язычніцкай у сваёй стыхіі, той бе-
зумоўнай, старажытнай, класічнай эстэтычна-
філасофскай аспавай беларускае літарату-
ры, якая, па жаль, пакуль толькі
вельмі пясмела пачынае выву-
чацца ў дачыненні да ўсход-
неславянскіх культур¹¹⁰.





Спадчына Старажытнай Русі

Псалтыр, пакрытую плякорсткай бурай кожай,
Я ўзяў і срэбныя засцёжкі адамкую,
Перачытаў радкі кірыліцы прыгожай...

• • • • •
І бачу я ў канцы пяхітрую прыпіску,
Што «кнігу гэтую раб божы, дзяк Гапон,
Дзеля душы спісаў у месце Ваўкаўскому
У рок сем тысяч ста восьмы з пачатку дзён».

Максім Багдановіч

Для беларусаў, рускіх і ўкраінцаў Старажытная Русь з цэнтрам у Кіеве — калыска іх культуры. У адноўкавай ступені, як блізняты, яны былі ўскормлены, першапачаткова надзелены адзінай пісьменнасцю, якую слушпей, менавіта і варта было б назваць старажытнарускай, у адрозненіе ад старарускай, старабеларускай і стараўкраінскай літаратур, якія развіваліся ўжо пасля распаду Кіеўскай Русі з пачаткам фарміравання трох братскіх усходнеславянскіх народаў. Старажытнарусская спадчына, заклаўшы асновы развіцця культур усходніх славян, у вырашальнай ступені вызначыла і іх своеасаблівасць, і роднаснасць ў дачышенні ад па да адной¹.

«Раздзяленне старажытнарускай літаратуры па літаратуру ўласна старажытнарусскую,— піша акадэмік Д. С. Ліхачоў,— і заходнерускую (пакуль яшчэ без выразных мяжаў паміж Украінай і Беларуссю) пачынае адчувацца толькі пэдзе ў канцы XIII і ў XIV стст., але і пазней яны цесна звязаны між сабою адзінымі літаратурнымі традыцыямі, жывымі зносінамі, агульнымі пісьменнікамі і шматлікімі агульнымі творамі»².

Калі мы звернемся да меркавання саміх старабеларускіх пісьменнікаў, дык убачым, што старажытнарускіе было для іх сапраўдным матчыным улоннем, падмуркам іх культуры, кропіцаю натхнення. Гэта датычыць і тых, хто вызнаваў каталіцтва і ўвогуле схіляўся да заходне-еўрапейскай вучонасці, напрыклад Міколы Гусоўскага і іншых. Нельга не пагадзіцца з меркаваннем сучасных беларускіх літаратуразнаўцаў, якія падкрэслівалі ў сваім дакладзе на IX Міжпаратным з'ездзе славістаў у Кіеве (1983), што «літаратура Старажытнай Русі была для беларускага народа не чужою, не вядомаю спадчынай, якую неабходна было папоўніць і засвойваць, а сваёй крэўна роднай і жывою традыцыяй». Гэта тлумачыцца агульнасцю паходжання ўсходнеславянскіх пародаў, агульнасцю культуры-гістарычных вытокуў іх мовы, літаратуры і культуры... Нават павярхоўнае знаёмства з tym фоштам пісьменства, які бытаваў па беларускіх землях у XIV—XVI стст., у перыяд стаўлення ўласна беларускай літаратуры, і часткова захаваўся да нашага часу, няўхільна сведчыць, наколькі ён быў традыцыйны ў сваёй аспове... Пісьмовая спадчына Старажытнай Русі доўга жыла па беларускіх землях, актыўна служачы задавальненню ідэйна-выхаваўчых патрэб, пазнавальных інтерэсаў і эстэтычных густаў нашых продкаў»³. Прывізнаючы асповатворнае значэнне культурнай спадчыны Старажытнай Русі для беларускай літаратуры, тыя самыя даследчыкі разам з tym адзначаюць, што, «пягледзячы на бяспрэчныя поспехі маладога беларускага літаратуразнаўства ў вывучэнні багатаї творчай спадчыны беларускага народа, шмат якія важныя пытанні і праблемы гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры яшчэ чакаюць сваіх даследчыкаў»⁴. Да іх, бяспрэчна, палежаюць і праблемы, звязаныя са спадчынай Старажытнай Русі, пра якую мала паведамлівецца ў акадэмічных гісторыях беларускай літаратуры⁵.

У гэтай галісе яшчэ вельмі многае давядзецца зрабіць, начынаючы са збору першапачатковага матэрыялу — выяўлення і апісання рукапісаў — і канчаючы аналітычнымі абагульненнямі. Навуку ўжо не могуць задаволіць тыя недасканалыя спісы помнікаў старабеларускага пісьменства цераважна традыцыйнага складу, якія, часам вельмі недакладны, толькі паводле друкаваных каталогаў, складалі навукоўцы ў XIX і па пачатку XX стст.⁶ Нават вядомая кампілятыўная праца акадэміка В. Ю. Ластоўскага «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі» (Коўна, 1926)⁷,

у якой сабраны надзвычай багаты і унікальны матэрыял па гісторыі беларускай культуры, частка якога зафіксавана толькі тут, ні ў якай меры не адпавядае сучасным запросам і патрабаванням. Гэта датычыць і прынцыпашаў апісання рукапісаў, і дакладнасці іх датавання, і шмат чаго ішшага, чаго, па жаль, з тых або іншых прычын нашыя папярэднікі зрабіць не маглі і што нам у першую чаргу неабходна цыпера рабіць самім з той і пават большай рулівасцю, чым гэта ўзята за звычай у сучасных апісаннях рукапісаў⁸.

Стварэнне зводнага каталога беларускіх кірылічных рукапісаў — справа цалкам рэальная. Па сутнасці, па працягу ўжо многіх гадоў ён і ствараецца аўтарам, які не стаў і перад сабой мэты выкананіць гэтую дастаткова спецыяльную задачу за кароткі тэрмін і сіламі ўсяго толькі аднаго чалавека. Значна хутчэй яе магло бы вырашыць адно з павуковых падраздзяленняў АН БССР у садружнасці з іншымі арганізацыямі, якія б кааперувалі свае памаганні, стварылі б вельмі неабходны на ўсіх этапах працы пэўны адзіны фонд копій помнікаў старабеларускага пісьменства і літаратуры, пра што намі ўжо не раз гаварылася⁹. Часткова гэткі фонд, ужо існуе ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР. Ён актыўна выкарыстоўваецца беларускімі лінгвістамі ў іх даследаваннях, з'яўляецца той аспоўнай крыштальнай, без якое яны былі бы праста неуяўляльныя. Калі б у Інстытуце адсутнічаў гэты фонд, паўрад ці стаў бы выходзіць у свет і шматтамовы «Гісторычны слоўпік беларускай мовы», у першым выпуску якога (Ми., 1982) па с. 45—49 прыводзіцца кароткі спіс рукапісных і старадрукаваных помнікаў, што леглі ў яго аснову, большасць якіх у копіях і пазнейшых друкаваных выдашнях захоўваецца ў Інстытуце.

Зводны каталог беларускіх кірылічных рукапісаў — значна паўнейшы колъкасна. Ён павінен стацца цалкам самастойным у сваім значэнні выданнем, якое б раскрыўала самыя вытокі беларускай духоўнай культуры і было бы яе пайпадрабязнейшай энцыклапедыяй. Адным словам, без з'яўлення такога каталога немагчыма сабе ўявіць развіццё шмат якіх папрамкаў у славяносці медыяўстыцы, у тым ліку і ў літаратуразнаўстве.

Цыпера яшчэ рапа гаварыць пра тое, колікі ж беларускіх кірылічных рукапісаў захавалася да нашых дзён. Сапраўдная лічба высьветліцца ў самым канцы працы над каталогам. Вядома ж, іх не 116, як лічыў Я. Ф. Карскі¹⁰, а

значна болей, і першыя з іх адносяцца не да канца XIII ст., а да зачата ранейшых часоў. Гісторычны парадокс заключаецца ў тым, што ў сучаснай Беларусі беларускіх рукапісаў амаль німа. Большая іх частка захоўваецца ў дзяржаўных зборах Вільпюса, Ленінграда, Масквы, Кіева і іншых гарадоў Савецкага Саюза, а таксама за мяжою, перадусім у Польшчы, дзе знаходзіцца некалькі выдатных сваёй старажытнасцю і гісторыка-культурным значэннем кодэкссаў. Яны трапілі ў гэтыя кнігасховішчы ў розныя часы, але пайболыш у XIX ст., калі культурныя скарбы беларускага народа ў масавым парадку вывозіліся з распараджэння царскай і царкоўнай адміністрацыі.

Пра лёс багацейшых беларускіх бібліятэк, іх унікумы і рарытэты можна было б напісаць не адно спецыяльнае даследаванне, не адно певясёлае апавяданне, аповесць і пават рамаш, тым больш што горкія для беларускай культуры «прыгоды» гэтых працягваліся і ў далейшым часе, а ў гады другой сусветнай вайны кіркі наму фонду Беларусі былі папесены, як вядома, непапраўныя страты. Ці варта пасля ўсяго сказанаага дзівіцца, што ў самой Беларусі цяпер так мала беларускіх кірылічных рукапісаў, хоць сёе-тое захавалася і тут, папрыклад у рэспубліканскай бібліятэцы імя У. І. Леніна ў Мінску¹¹. Увогуле ж дагэтуль мы вельмі дрэнна ведаем пра лёс беларускіх бібліятэк — а гэта ж цэлыя раздзелы ў агульнай гісторыі і беларускай і еўрапейскай культуре¹². Знаменства з імі дапамагло б і правесці дэталёвы падлік страт беларускага дісменства, спрыяла б знаходжанню новых важкіх аргументаў па карысць вырашэння такога істотнага і вельмі далікатнага пытання, як вяртапне беларускіх культурных каштоўнасцяў да сябе па Радзіму — на Беларусь, пра што толькі самым апошнім часам началі на ўвесь голас гаварыць у рэспубліцы найболыш дальнабачныя і неабываючыя яе грамадзянине¹³.

Калі перагледзець нават тыя старабеларускія дакументы, якія былі выдадзеныя ў XIX—XX стст., а таксама архіўныя фонды толькі пайбуйнейшых магнацкіх родаў Беларусі і ацалелыя запісы на старажытных кодэксах, можна скласці даволі выразнае ўяўленне пра тое, наколькі шырокая бытавалі кірылічныя рукапісы ў беларускім асяроддзі XIV—XVI стст. Гэта былі літургічныя кнігі, летапісы, зборнікі самага разнастайнага зместу, куды часта ўключаліся слова Кірыла Тураўскага і шмат чаго іншага. Беларусь выступала ў гэтым не толькі як непасрэдная

спадчыпіца Старажытнай Русі, але і Візантыі, Старажытнай Грэцыі. Часам у беларускіх бібліятэках было ўжо тое, што лічылася пайважнейшым, перадавым у коле краін візантыйскай традыцыі, чаго яшчэ або пе было пі ў Расіі, пі на Украіне, або было, але ў педаскапалых і пяпоўных перакладах.

Напрыклад, пасля ўзяцця войскамі Стэфана Баторыя ў жніўні 1579 г. Полацка была захоплена і вывезена ў Польшу падзвычай багатая бібліятэка Сафійскага сабора. «У вачах адукаваных людзей бібліятэка мела не меншую каштоўнасць, чым усё астатніе з захопленага. Апроч хронікі тут было шмат твораў грэчаскіх айцоў царквы, у тым ліку творы Дыянісія Арэапагіта пра пібесную і царкоўную іерархію»¹⁴. Трэба меркаваць, што гэта быў даволі поўны звод твораў Дыянісія Арэапагіта, вельмі добра вядомых у колах єўрапейскіх гуманістаў і пакуль яшчэ вельмі рэдкіх на самым усходзе Еўропы. Нездарма сучаснік і гістарыёграф аблогі Полацка выдзяляе сярод захопленых багаццяў менавіта кнігі Дыянісія Арэапагіта. Пераклад яго твораў па царкоўнаславянскую мову сучасныя даследчыкі лічаць «адной з пайважнейшых падзеяў культурнага жыцця славян XIV ст.»¹⁵, бо ён «адкрываў славутаму ў гісторыі сусветнай культуры і філасофіі корпусу твораў апошнюю, што заставалася яму недаступнай, вобласць хрысціянскай айкумены — славянская краіны»¹⁶.

Мы можам з пэўнасцю сцвярджаць, што па беларускіх землях з ідэямі, а значыць, і кнігамі Дыянісія Арэапагіта былі добра знаёмыя і значна рабеі, амаль адразу ж пасля перакладу іх з грэчаскай мовы ў 1371 г. У гэтым перакопаваюць шматлікія факты, у прыватнасці тое, што ўжо ў XV ст. такая важная тэма, як «Премудроść созда себе дом», развітая Дыянісіем Арэапагітам, знаходаецца такое бліскуче вырашэнне ў беларускім выяўленчым мастацтве, прыкладам чаму служыць творчыцца выдатнага піпскага майстра Апапіі, класічныя працы якога захоўваюцца ў Рускім музеі ў Ленінградзе¹⁷.

Можа здацца парадоксам, але ці не самыя праўдзівыя слова пра тое, што мы ведаем пра беларускую рукапісную традыцыю, гэта значыць ведаем капікрайтна да крыўднага мала, палежаць польскай даследчыцы М. Б. Тапольскай, якой, па ўсім відаць, пра кірылічныя рукапісы вядома толькі з чужых слоў¹⁸. У колькасных адносінах яна так характарызуе сітуацыю: «Беларуская грамадскасць была ў гэтым сэнсе ў лепшым становішчы, маючи ў першай па-

лове XVII ст. некалькі соцень тысяч рукапісных і друка-
ваних кніг, сярод якіх апошня складалі каля 200 ты-
сяч»¹⁹. Неабходна ўлічваць, што М. Б. Тапольская мае па
ўзвеце толькі кірылічныя рукапісы і выданні, а калі да гэ-
тага дадаць і беларускія іншамоўныя выданні, перадусім
польска- і лацінскамоўныя, дык агульная лічба павяліч-
ваецца ў некалькі разоў. Гэтая печакапая колькасць як-
раз пайболыш дакладна характерызуе стан беларускай
кніжпасці і літаратуры, адлюстроўвае як поліфапію і ўсю
складанасць працэсаў, што тады тут адбываліся. Гэтая
лічба даваляе з усёй пераканаўчасцю сцвярджаць, што
кніжпасць Беларусі ў зазначаныя часы знашла неравы-
шала і ў колькасных, і ў жанравых, і ў відавых, і ў тэма-
тычных адносінах рукапісныя і друкаваныя літаратуры
шмат каго з суседніх народаў, у тым ліку і рускага, у яко-
га, напрыклад, друкаваных кніг за ўсё XVI — пачатак
XVII стст. (прыблізна да 1614 г.) было выдадзена больш
за 30 тысяч²⁰. Ці варта ў такім выпадку здзіўляцца, што
распачаты ўжо ў першай палове XVII ст. «экспарт» дзея-
чаў літаратуры ў Расію звязаны з Беларуссю і братній яе
культурай, яе кніжнасцю.

Неяк так атрымалася, што ў поле зроку павукоўцаў да-
гэтуль траплялі толькі паасобныя беларускія літаратур-
ныя помнікі, што склаліся амаль выключна ў рэчышчы
стараражытнарускай традыцыі. Кампетэнты прац пра ўсю
беларускую кірылічную рукапісную кніжнасць не іспуе,
не ідзе ў разлік і класічная шматтамовая манографія
Я. Ф. Карскага «Беларусы»²¹, якая таксама ўлічвае толькі
пампогія старабеларускія рукапісы, хоць толькі менавіта
яна і дае пра іх тое больш ці менш праўдзівае літа-
ратурна-тыпалагічнае ўяўлэпнне, поўны сэнс якога цудоўна
выказаны ў словах старажытнага кніжніка: «Суть убо
списующих словеса по великому Максиму образы различны. 1. Памяти ради своего. 2-же. Ползы ради иных. 3-же.
Послушания ради списующии, им же множайшая от писания
сложена быша, их же смирение взыскавшим слово. А еже ко благоугодию и славе, и за еже видетися добродетелем его словеса списуяй...»²²

«О великой пользе чтения и слышания словес»²³ у сярэд-
нявечнай Беларусі «не требе много где писати»²⁴, ды гэта
і не наша асноўная задача. Нашая мэтá — пасправаваць
прывесці ў гэтым певялікім раздзеле мінімум яскравых
і прыкладаў, якія падкрэслівалі б абсалютную значнасць
стараражытнарускай літаратурнай спадчыны для культуры

Беларусі да XVI ст. уключна. Немагчымасць ахапіць абсалютна ўсё прымушае абмежаваць гаворку толькі да расказу пра галоўныя асяродкі беларускай пісьменшай культуры і пайважнейшыя з'явы, што ў іх тады адбываліся. Такім асяродкамі былі перадусім гарады, манастыры, магнацкія двары, дзе развівалася арыгінальная беларуская літаратура, якая ўваходзіла як раўнапраўная складовая частка ў агульную сістэму стараславянскіх літаратур. Ужо ў часы Старажытнай Русі ў такім вядомым тады ў Еўропе горадзе, як Тураў, фарміруеца буйны культурны цэнтр, дзе твары славуты Кірыл, епіскап Тураўскі, які праславіў і да сяго пяць праслаўляе пашыя ўсходнеславянскія літаратуры. Яго творы не толькі супараўнальныя, папрыклад; з пісаніямі вядучых візантыйскіх гімпографаў²⁵, але сваёй глыбіней і дзівосцю лірычнасцю перавышаюць мпонголію ў іх. Сучаснікі пісалі, што Кірыл-пісьменнік «пам в Русі паче всем въсия»²⁶, больш за ўсіх зазняў, праславіўся на Русі. У далейшым слава яго перайшла межы, сталася сусветнай. Неяк не стасуеца да ўсяго гэтага сказанае буйным рускім лінгвістам, акадэмікам А. І. Сабалеўскім у капцы XIX ст. пра беларускую культуру X—XIII стст.: «Заходняя Русь у дамангольскую эпоху не вызначалася сваёй адукаванасцю. Мы не ведаем шводнага рукапісу, які быў бы папісаны ў яе межах да пашэсця татар»²⁷.

Невыпадкова, што мепавіта з Турава паходзіць адна з пайстарэйшых славянскіх кніг — Тураўскае евангелле XI ст., вывезеное з мясцовай царкви ў Вільню ў 1865 г. Яно захоўваецца цяпер у Цэнтральнай бібліятэцы Акадэміі павук Літоўскай ССР. Гэты рукапіс — гонар усяго славянскага свету, сведчанне асаблівай старажытнасці пашых культур, пісьменства і мастацтва.

Цалкам абвяргае сказанае А. І. Сабалеўскім і гісторыя Палацка, аднаго з пайстарэйшых славянскіх гарадоў, які часам спаборнічаў у сваім сацыяльна-палітычным і эканамічным значэнні пават з Кіевам, не кажучы ўжо пра старажытны Ноўгарод. Тут, па радзіме Ф. Скарыны, узіклі першыя асяродкі старажытнаславянскай пісьменнасці, перапісала рукапісы і стварала свае ўласныя творы першая на Русі жанчына-пісьменніца — Ефрасіпья Палацкая (памерла 23 мая 1173 г.)²⁸. Адукаванасць яе была проста дзвіносная, яна ўражвала не толькі сучаснікаў-суайчыннікаў, але і іншаземцаў²⁹. У далейшым старажытнаславянская рукапісная традыцыя набывае ў Палацку незвычайнае развіццё і, трапсфармуючыся, у звичайнай ступені ўплывае на такую,

напрыклад, самабытную, ужо ўласна беларускую з'яву даскарышаўскага часу, як мясцовая дзелавая пісьменнасць з яе гэтак славутымі цяпер полацкімі граматамі³⁰, традыцыя стварэння якіх вядзе нас да вядомага падпісу Ефрасіі Палацкай па крыжы майстра Лазара Богшы³¹ і яшчэ далей у глыбіню стагоддзяў, да першых берасцяных грамат.

Такое яскравае жыццё старажытнарускай літаратурнай традыцыі, само яе развіццё і перастварэнне ўжо на ўласна старабеларускай аснове адбывалася, натуральна, не толькі ў Полацку і Тураве, цяпер зусім маленькім, дзівосным драўляным мястечку, дзе, дарэчы, узнікла адна з першых па Русі епіскапій³², але і ў шмат якіх іншых гарадах Беларусі, якіх толькі старажытнарускія летапісы называюць больш за трыццаць, перш за ўсё ў Бярэсці, Віцебску, Ваўкаўскі, Гародні, Друцку, Мсціславе, Пінску, Слуцку.

Велізарнае значэнне для ўсіх усходнеславянскіх культур, асабліва старажытнай пары, мелі манастыры. Не будзе лішне ў сувязі з гэтым падаць слова акадэміка Д. С. Ліхачова: «У нас існуе меркаванне, пібыта манастыры былі рассаднікамі цемрашальства. Але хто ж перапісваў кнігі? Хто ўводзіў новыя сістэмы гаспадарання, як, скажам, па Салаўках? Хто выводзіў новыя гатункі садавіны? Проблемамі генетыкі і селекцыі мепавіта ў манастырах займаліся яшчэ ў Старажытнай Русі! Бо было ж вядома каля трохсот гатункаў яблыкаў! Я ўжо не кажу пра эстэтыку — эстэтыку царкоўных спеваў, эстэтыку царкоўнага слова, жывапісу, архітэктуры, якою мы цяпер захапляемся і якая заўсёды была на пэзычайпа высокім узроўні. На ўсё гэта пельга заплюшчваць вочы»³³. Сказанае датычыць не толькі рускіх манастыроў, юбілеям пайважнішых з якіх свае спецыяльныя нарысы прысвячае цяпер нават «Літературная газета»³⁴, а ўсёй старажытнарускай культурнай традыцыі, гэта злачыць і манастыроў беларускіх, якія ўвайшлі ў гісторию разам са славутымі Салаўкамі і Троіца-Сергіевай лаўрай.

Троіцкі і Салавецкі манастыры — гонар рускай культуры. Але ж ёсьць чым ганарыцца, пават раўнавацца з імі і культуры беларускай. Паводле колькасці ацалелых помнікаў і паводле злачэння на першое месца тут павінен быць, без сумпепня, пастаўлены ўсё той жа Супрасль, вядучая роля якога ў гісторыі беларускай культуры феадальнага перыяду толькі пачынае высвятляцца. Заснаваны ў 1498 годзе ў велізарнай Блудаўскай пушчы (цяпер гэта ў Беластоцкім ваяводстве, па самым усходзе Польшчы)

Аляксандрам Хадкевічам, маршалкам Вялікага княства Літоўскага, наваградскім ваяводам і берасцейскім старастам супольна з епіскапам смаленскім Іосіфам Солтанам, манастыр хутка адбудаваўся і адразу ж стаў адным з найбуйнейшых у княстве. Праз тры дзесяцігоддзі ён ужо «пачаў пасіць пазву лаўры, а яго архімандрity на мітрапаліцкіх саборах падпісваліся адразу за архімандритамі Кіева-Печэрскага манаstryра»³⁵. У першай палове XVI ст. манастыр робіцца буйным праваслаўным культурным цэнтрам, ахвяравашы ў які, у тым ліку і кніжныя, сіяканыя пават «с Торопца места з Москвы»³⁶. Мяркуючы па запісах у Памяшкі Супрасльскага манаstryра, у гэтыя гады і пасля памінальнія запісы рабіліся многімі жыхарамі Маскоўскай дзяржавы, сярод іх «род Афанасия Глебова з земле Резапской», «род Памва псковітна»³⁷. Звесткі пра славуты манастыр пачынаюць з'яўляцца і ў рускіх рукапісах³⁸. Мацпецоць сувязі манаstryра не толькі з усходнеславянскімі, але і паўднёваславянскімі культурамі, у прыватнасці сербскай. Яго сабор распісвае група майстроў па чале з «сербіном Нектарием малером»³⁹. Крыху пазней манастыр стаўся сконцэнтраваны на беларускіх і ўкраінскіх землях манаstryру належыць выдатная ролі. Ацалелыя да нашых часоў архіўныя матэрыялы і рукапісы, створаныя ў Супраслі, даюцьмагчымасць лічыць Супрасльскі манастыр найбуйнейшым кнігапісным цэнтрам Беларусі і адным з найбольш значных ва Усходняй і Паўднёвой Еўропе ўвогуле⁴⁰. Тут перапісваліся шматлікія помнікі візантыйскай, старажытнаарускай, балгарскай і сербскай літаратур⁴¹, выданні Францыска Скарыны⁴², помпікі музычнай культуры⁴³ і шмат што іншое, часта ўпершыню; былі напісаны новыя літаратурныя творы. Адным з тых, каго, відаць, можна назваць у шэрагу выдатных кніжнікаў у Супраслі, быў святазаконнік манаstryра Яўстрафій, які перапісаў у 1580 г. зборнік палемічных і пачучальних артыкулаў, у склад якога, дарэчы, уваходзіць і адзін з двух ацалелых асобнікаў Евангелля В. Цяпінскага з рукапіснай прадмовай⁴⁴. Не абы-якім кніжнікам быў

Манастыр плязменна спрыяле асвеце ў краі: дае чытаць кнігі пават свецкім асобам⁴⁵, будзе школу для навучання «рускай» грамаце⁴⁶. За яго мурамі актыўна перапісваюцца кірылічныя рукапісы, у распаўсюджванні якіх на беларускіх і ўкраінскіх землях манаstryру належыць выдатная ролі. Ацалелыя да нашых часоў архіўныя матэрыялы і рукапісы, створаныя ў Супраслі, даюцьмагчымасць лічыць Супрасльскі манастыр найбуйнейшым кнігапісным цэнтрам Беларусі і адным з найбольш значных ва Усходняй і Паўднёвой Еўропе ўвогуле⁴⁷. Тут перапісваліся шматлікія помнікі візантыйскай, старажытнаарускай, балгарскай і сербскай літаратур⁴⁸, выданні Францыска Скарыны⁴⁹, помпікі музычнай культуры⁵⁰ і шмат што іншое, часта ўпершыню; былі напісаны новыя літаратурныя творы. Адным з тых, каго, відаць, можна назваць у шэрагу выдатных кніжнікаў у Супраслі, быў святазаконнік манаstryра Яўстрафій, які перапісаў у 1580 г. зборнік палемічных і пачучальних артыкулаў, у склад якога, дарэчы, уваходзіць і адзін з двух ацалелых асобнікаў Евангелля В. Цяпінскага з рукапіснай прадмовай⁵¹. Не абы-якім кніжнікам быў

і Багдан Анісімовіч — «спевац родом с Піпска», які пакіншую нам выдатны помнік усходнеславянскай музичпай культуры — старажытны ноталінейны рукапіс⁴⁸.

Сваім багаццем манастырская бібліятэка на той час мела мала сабе роўных на ўсходнеславянскіх землях⁴⁹. І колькасцю кніг і іх разпастайпасцю яна ўжо па пачатку свайго існаванія апярэджвала пават кнігаэборы маскоўскіх вялікіх князёў, а ў трэцій чвэрці XVI ст. была амаль удвал большая за славутую бібліятэку цара Івана Грознага⁵⁰. Адалелыя воісцы Супрасльскай бібліятэкі дазваляюць сёпняшнім даследчыкам выказаць сваё захапленне з прычыны яе колькасных і зместавых харктарыстык⁵¹. Гэтыя самыя воісцы даюць магчымасць такому зпаўцу славянскай кніжнасці, як Я. М. Шчапаў, зрабіць выснову «пра шырокое распаўсюджванне кніжнай культуры ў Вялікім княстве Літоўскім XV—XVI стст., якая мае глыбокія карані ў старажытнарускай культуры і культуры феадальных княстваў XIII—XIV стст., узбагаціла іх і ўключыла пямята твораў, распаўсюджаных у заходніх славянах»⁵². Пра выдатную ролю і значэнне Супрасля выразнага меркавання прытрымліваўся і акадэмік А. І. Сабалеўскі, які лічыў, што манастыр бяспрэчна «славіўся вучопасцю брацій»⁵³.

Праз трыццаць гадоў пасля заснаванія манастыра яго бібліятэка мела больш за сто трыццаць кніг, у тым ліку «кніг бітых», гэта зпаўцы друкаваных — пяць. Былі ў бібліятэцы і кнігі Ф. Скарыны, якія чыталіся тут па працягу стагоддзяў⁵⁴. Воні 1557 г. фіксусе ўжо 209 кніг, у тым ліку на грэчаскай і лацінскай мовах. Колькасць «бітых» кніг вырасла да сямі — гэта без сумнення былі выданні Ф. Скарыны і Ш. Фіёля. У далейшым бібліятэка пяспыни расла, у ёй з'яўляліся новыя рукапісы і друкаваныя кнігі Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца, Васіля Цяпінскага і іншых выдаўцу, агульная колькасць кніг па разных мовах склада некалькі соцень. І ў XVII ст. Супрасльская бібліятэка падалей застаецца адной з найбуйнейшых на Беларусі, пры гэтым фонд яе кірылічных кніг дазваляе гаварыць пра Супрасль і як пра адзін з буйных цэнтраў кірылічнай кніжнасці не толькі беларускіх, але і ўсіх усходнеславянскіх земляў увогуле⁵⁵. Апроч ужо згаданага помніка кніжнасці сусветнага значэння, гэтак званага Супрасльскага рукапісу XVI ст., тут былі і не менш вядомыя, пісаныя ў Супраслі, Кіеўскі і Наўгародскі летапісы, а таксама Супрасльскі спіс беларуска-літоўскага лес-

тапісу 1519 г.⁵⁶. Усе гэтыя помнікі, выдадзеныя ў XIX і XX стст., маюць першараднае значэнне для гісторыі і культуры не толькі беларускага, але і ўсіх славянскіх народоў у цэлым. Апроч гэтых рукапісаў неабходна адзначыць шэраг кніг, звязаных з традыцыямі ўсходнеславянскай музычнай культуры, перадусім пайстаражытпейшы з тых, што дайшлі да нас, кірылічны рукапіс поталіпейшага пісьма — супрасльскі Ірмалагіён 1598—1601 гг., а таксама злачную частку спеўных рукапісаў і кніг, у тым ліку і маскоўскага паходжання. Таму пяма дзіва, што менавіта ў Супраслі друкуецца ў канцы XVII ст. і першае ў славян кірылічнае поталіпейшнае выданне запісанага музычнага твора⁵⁷, а пазней і вядомыя зборнікі кантычак.

Сярод першых кніг бібліятэкі хацелася б адзначыць асабліва старажытныя пергаментныя рукапісы, у тым ліку «евангелье паркаменное сребром оправеное с позолотою»⁵⁸, зборнікі «Измарагд» і «Златая цепь», корпус твораў Дыяцісія Арэапагіта, «кнігу царственник с летописцем».

Апроч гэтай аспоўнай бібліятэкі былі ў манастыры і бібліятэкі ў паасобных келлях. Удалося знойсці толькі пекалькі кніг з такіх бібліятэк. Напрыклад, фрагмент пергаментнага Евангелля апракос XIII—XIV стст., якое злачоўдзіцца цяпер у зборах Бібліятэкі АН СССР у Ленінградзе. На першым аркушы гэтага ўрыўка чытаецца запіс: «Евстафій архідіакон монастыря Супрасліскага»⁵⁹, які сведчыць пра тое, што кніга гэтая была ў складзе келейнай бібліятэкі супрасльскага архідыякапа Яўстафія. Захаваліся звесткі і пра келейную бібліятэку адпаго з архімандритай — Сімёна Кіпрыяновіча⁶⁰.

Кнігі, што былі ў манастыры, не ляжалі мёртвымі грузам, яны актыўна чыталіся, перапісваліся, мігравалі. Манастыр даваў іх у розныя цэрквы⁶¹, а таксама па прачытанні свецкім асобам, напрыклад прадстаўнікам магнацкага роду Радзівілаў⁶², у тым ліку і вядомому князю Янушу, будучаму ўладальшкіку так званага Радзівілаўскага, або Кёцігсбергскага, летапісу беларускага паходжання, які з'яўляецца адной з асноўных крыніц па гісторыі ўсходніх славян і адзінай ілюстраціі з пашыршынных хронік⁶³.

Сваю надзвычай цікавую манографію пра перакладныя помнікі старарускай літаратуры вядомы савецкі медыяявіст Г. М. Прохараў пачаў такімі словамі: «Мы дрэнна ведаем кнігі; якія чыталі пісьменнікі Старажытнай Русі. Не па-

назвах, а па змесце. І гэта вядзе да неразумення саміх арыгіпальных старажытнарускіх твораў, дый да підаацэнкі ўзроўню культуры Старажытнай Русі»⁶⁴. Гэтая фраза цалкам можа стасавацца і да нашых ведаў айчынлага пісьменства, пабытых прызму гісторыі бібліятэк, лёс якіх мы яшчэ падзвычай дрэшпа ведаем. Асабліва мала, проста мізэрна мала пам вядома пра бібліятэкі старабеларускія. Тут і па назвах вядома далёка не ёсё, не кажучы ўжо пра больш глыбішны бок. Працы даследчыкаў мінуўшчыны і сённяшніх стракацяць па гэты копт самымі разнастайнымі памылкамі, тыражаванымі пасля журналістамі ў шматлікіх выданнях. Не пазбег гэткіх прыкрых хібаў пават такі выдатны савецкі павуковец-археограф, як М. М. Розаў. Ён, папрыклад, пісаў: «У 1406 г. у Супрасльскім манастыры быў напісаны Пралог»⁶⁵, відаць, зусім забыўшыся, што манастыра ў тых часы яшчэ не існавала.

Разам з тым паступовае ўважлівае прачытанне — вывучэнне ўсіх ацалелых рукапісаў з той або іншай старажытнай бібліятэкі, а ў гэтых адносінах захаванасць супрасльскага кнігазбору проста цудоўная, дасмагчымасць убачыць такія грапі літаратурнага працэсу, пра якія пемагчыма было і падазраваць. Выяўленыя сёпні ў розных зборах свету супрасльскія рукапісы даюць магчымасць звярніцца да поўніць саму гісторыю беларускай літаратуры. Нам становіцца вядомымі дзесяткі новых аўтараў, сотні твораў, раскрываюцца далягліды ўзаемасувязяў беларускай культуры з культурамі ішых народаў Еўропы.

Высвяляеца, папрыклад, паколькі звярніця былі ў тых часы непасрэдныя контакты з грэчаскай, візантыйскай культурай. Беларуская кніжніца, дзякуючы Супраслю, трапіла па Афон, а грэчаская, візантыйская — па Беларусь⁶⁶. Таму цяма шчога дзіўнага ў тым, што сам кіеўскі мітрапаліт Пётр Магіла так паважна выказваўся пра ролю Супрасльскага манастыра як захавальніка класічнай старажытнарускай культурнай традыцыі⁶⁷. А Супрасль жа быў і сапраўдным інтэрнацыональным культурным цэнтрам, у тым ліку кніжным, дзе рукапісы ствараліся і куды яны прывозіліся не толькі беларусамі, але і рускімі, і ўкраішчамі⁶⁸. Увогуле знаёмства з працаю супрасльскіх кніжнікаў, іх творамі дазваляе зрабіць даволі нечаканую высьнову пра тое, паколькі шырокія былі тады контакты паміж трьма ўсходнеславянскімі народамі. Агульная культурная традыцыя, мова-пасрэдніца і літаратура-пасрэдніца рабілі неістотнымі дзяржаўныя і ішныя межы, часам спрыялі

складванию пэўнага адзінства, корпуса рукапісных помнікаў, калі тая або іншая кніга стваралася па Беларусі рускімі або ўкраінцамі, але, бяспрэчна, была больш беларускай паводле сваіх асаблівасцяў, у тым ліку тэксталаґічных і кодыкалагічных. Яскравы прыклад таму Супрасльскі зборнік 1507 г., перанесчык якога Мацей Дзесяты, рускі паходжаншчынен, распавёў пам не толькі гісторыю стварэння рукапісу, але і коратка расказаў пра сваю сям'ю, якая падаўліла з якімі рускімі, беларускімі і ўкраінскімі гарадамі, такімі, як Ноўгарад, Полацк, Кіеў, а таксама са стаўлічным горадам Вялікага княства Літоўскага — Вільній⁶⁹. Дарэчы, Зборнік 1507 г.— яшчэ адна ілюстрацыя пяпросцага лёсу беларускіх помнікаў кніжнасці. «Набыты каля 1859 года архімандритам Паўлам Дабрахотовым у Літве»⁷⁰, рукапіс падоўга знік з поля зроку павукоўцаў, пакуль, нарэшце, не быў знайдзены сярод рукапісаў асабістай калекцыі вядомага славіста І. І. Сразнеўскага пад № 75, якая захоўваецца цяпер у Бібліятэцы АН СССР у Ленінградзе⁷¹.

Шматгадовае дэталёвае знаёмства з лёсам Супрасльскай бібліятэкі і ўсіх яе асалелых кніг дае права сдварджаць, што і ў сярэдзіне XVI ст., калі ў ёй было больш за дзвесце амаль выключна рукапісных кніг⁷², і ў першай палове XVII ст., калі колькасць кніг вырасла да шасцісот⁷³, і значна пазней⁷⁴ аспову гэтага выдатнага кнігазбору, яго ядро складалі ўсё тыя ж дзвесце кірылічных рукапісаў, якія былі тут ужо ў першай палове XVI ст. і пасля праславілі Супрасль і ўсю беларускую культуру ў вучопай Еўропе. Асноватворчае ззначэнне гэтай часткі Супрасльскай бібліятэкі асабліва добра заўважна на прыкладзе выкарыстания тэкстаў старожытных рукапісаў Супрасля ў кнігавыдавецкай практицы Супрасльскай друкарні — найбуйнейшай беларускай друкарні дарэвалюцыйнага перыяду⁷⁵. Усе гэтыя факты разам узятыя неабвержна даказваюць, паколькі важная была культурная спадчына Старожытнай Русі і для стварэння ўласна беларускай літаратуры, часам нават у тых выпадках, калі беларускія аўтары пішуць на іншых мовах і ўжо, відаць, непасрэдна не могуць чытаць старадаўнія кірылічныя рукапісы⁷⁶.

У любым падручніку беларускай літаратуры і адпаведным артыкуле энцыклапедыі можна прачытаць, што «пер-

шыя старонкі новай беларускай літаратуры» на народнай мове адкрывас творчасць В. Душіпа-Марцішавіча (1807—1884) ⁷⁷. А ці былі ў яго паштэрэнднікі? Ці былі тыя, хто зрабіў магчымым такое? Так, былі. На самым пачатку XIX ст. з доўгага забыцця старажытныя беларускія рукапісы пачынаюць вяртаць такія выдатныя вучопыя-патрыёты, як прафесары М. Баброўскі і І. Дапіловіч ⁷⁸. Яны не толькі збіраюць, зберагаюць для свайго народа неацэншыя помнікі яго пісьменшай культуры, але і пропагандуюць ва ўсім свеце незвычайна багатую спадчыну беларускай нацыянальной культуры, якая ў першую чаргу дзякуючы ім пачынае пабываць правы грамадзянства ў коле іншых еўрапейскіх культур. На жаль, гэты бок дзеяніасці беларускіх павукоўцаў-археографаў, якія ў запачпай ступені падрыхтавалі грамадскасць Еўропы да ўспрымання арыгінальнай беларускай культуры, да адкрыцця яе поўпай аўтапоміі, самастойнасці і магчымасці стварэння новых арыгінальных твораў на народнай мове, дагэтуль нават не была заўважана, нягледзячы па сваю прыщыповую важнасць у гісторыі павукі і літаратуры. Праз гэта старабеларуская кніжпасць, а значыць, і пісьменнай спадчына Стражытпай Русі павінны ацэпівацца з новых пазіцый і ў дачыненні да эпохі адраджэння беларускай літаратуры па народнай мове, гэта запачыць і для XIX ст. Што датычыць рагейшых часоў, пра якія і ідзе гаворка ў гэтай кнізе — для XV і XVI стст., роля старажытнарускай пісьменнай спадчыны ўяўляецца абсалютна бясспрэчнай і доказаўтады пададзена цалкам дастаткова. Шэраг іх, натуральна, можна працягваць яшчэ вельмі доўга, выкарыстоўваючы, напрыклад, звесткі і ацалелыя рукапісы з бібліятэкі адпаго з пайстарэйшых беларускіх манастыроў — Слуцкага Трайчанскаага, які, дарэчы, заўсёды заставаўся праваслаўным ⁷⁹. Сярод прыкладаў варта было б згадаць і пра старажытны Лаўрышаўскі манастыр, які з паходзіцца педалёка ад Наваградка, славуты тым, што ім увесь час апекаваліся літоўскія князі, якія пераходзілі ў праваслаўе з язычніцтва або пават пакідалі дзеля гэтага каталіцкую веру, як, напрыклад, зрабіў сын Міндоўга Войшалк, пастрыгшыся ў праваслаўныя манахі. Стражытныя нашы летапісы і еўрапейскія хронікі літаральна стракацяць звесткамі пра гэты і шматлікія іншыя выпадкі ⁸⁰. Шмат падобных звестак дас і актавы матэрыял ⁸¹, з якога, у прыватнасці, вядома пра тое, што літоўскія князі заспоўвалі манастыры пават па самым усходзе Беларусі — напрыклад,

Пустынскі Успенскі каля Мсціслава, што ствараўся пад патрапам Альгердавага сына Сімёона⁸². У гэтых манастырах перапісваліся і кнігі, самая вядомая з якіх — Лаўрышаўскае евангелле, якое дайшло да нас і захоўваецца ціпер у Зборах імя Чартарыйскіх у Кракаве⁸³.

Аж да самага XVI ст. старажытнаруская пісьменная спадчына адыгрывала значную ролю і ў развіцці беларускай культуры ў магнацкім асяроддзі, пры дварахмагнатаў і ўвогуле буйных феадалаў. Прыкладаў таму таксама вельмі шмат — слуцкія князі Алелькавічы, Хадкевічы, Солтаны і іншыя. Вядома, пацрыклад, як высока ацэньваў «рускую» частку іх кніжных збораў М. Стрыйкоўскі, «Хроніка» якога паўрад ці выйшла б такая змястоўная, ікалі б ён не выкарыстаў усіх багаццяў гэтых беларускіх магнацкіх бібліятэк⁸⁴. Усяго адно-ацалелая кніга, датаваная некаторымі павукоўцамі першай паловай XIV ст.— пергаментнае Друцкае евангелле⁸⁵ — жывы сведка і адзіны дакумент, які паведамляе нам пра час заславання горада Друцка ў X ст. і яго сабора— аднаго з самых першых на Русі. Не выключана, што і гэтая кніга ў далёкім XIV ст. была перапісана па магнацкім двары, магчыма, нават у певялікай кнігашнай майстэрні ў рэзідэнцыі князёў Друцкіх, пра што ўскосна паведамляюць запісы, што на ёй захаваліся⁸⁶. Пра існаванне такіх скрыпторыяў пры магнацкіх дварах у пазнейшыя часы можна гаварыць з абсолютнай пэўнасцю. Немагчымасьць распаўсяджаць рукаісным спосабам кнігі ў дастатковай колькасці прыводзіць магнатаў да думкі пра неабходнасць заславання пават уласных друкарняў. Так зрабілі Радзівілы, так зрабілі Хадкевічы. «Во отчиином имению пана виленского, гетмана наивышшаго Великаго князьства Литовского, старосты городенского и могилевского, его милости пана Григория Александровича Ходкевича, в месте, зовом Заблудовою»⁸⁷, Іванам Фёдаравым і Пятром Мсціслаўцам было ў 1569 г. адноўлена і само беларускае кірылічнае кнігадрукаванне, традыцыя якога з часоў Ф. Скарыны перарвалася амаль па паўстагоддзя. Магнат «не пощадях от богодарованих... сокрошил на сие дело дати», «повелел» запрошаным ім у маёнтак рускім першадрукарам, «учишивши варстат друкарскіи... выдруковать сию книгу...»⁸⁸. Часта, не маючы уласных майстроў-кнігіспцаў, магнатаы шукаюць іх у іншым месцы. Так, пацрыклад, робіць «маршалок литовский» Аляксандр Солтан, па заказ якога дыякан Званка «родом с Турова» перапісвае ў 1488 г. Мінєю (май — чэрвень),

што захоўваецца цяпер у Цэнтральным дзяржаўным архіве старажытных актаў у Маскве⁸⁹.

Старажытнаруская пісьменная спадчына ў пэўпай ступені выявілася і ў творчасці тых аўтараў, якія пісалі і ў Вялікім княстве Літоўскім і нават у Польшчы на іншых мовах. Пра польскіх майстроў гістарычнага дзеепісання, храпістаў і летапісцаў, такіх, як Ян Дlugаш, Мацей Мяхоўскі, Марцін Бельскі і Мацей Стрыйкоўскі, ужо часткова гаварылася. Відаць, усе яны не толькі пяблага ведалі ста-раславянскую мову, але і дастаткова добра чыталі як кірлічныя ўстаў і паўустаў, так і скоропіс, не кажучы ўжо пра веданне асаблівасцяў культуры і побыту ўсходніх славяп, якія яны часам даволі падрабязна апісваюць.

У галіне чыста мастацкай літаратуры можна назваць некалькіх аўтараў, для якіх спадчына Старажытнай Русі была важная. Гэта перш за ёсё Себастыян Фабіян Клановіц, аўтар славутай паэмы «Раксаланія»⁹⁰, у якой апісваецца «Русь славна», шматлікія яе гарады і вёскі, у тым ліку і певялікае сёння беларускае палескае сяло Гарадная — цэнтр народнага ганчарства, калісці ўмацаванае мястэчка. З вялікай долей верагоднасці можна меркаваць, што і ў пісьменніцкім лёсе найбуйнейшага славянскага паэта старожытнай пары Яна Каханоўскага гэтая спадчына адыграла пэўную ролю, а Беларусь і яе культура былі яму добра вядомыя не толькі з чужых слоў, пра што сведчаць шматлікія прысвячэнні яго твораў Радзівілам, факт прыжыццёвой публікацыі ў беларускіх друкарнях яго твораў, а таксама і сама іх тэматыка.

Пра важнасць пісьменнай спадчыны Старажытнай Русі для беларускай культуры сведчыць і тое, што першынцы кнігадрукавання былі выдадзены тут не лацінкаю, а кірліцай па тэкстах, што складаюць аснову гэтай спадчыны. Варта яшчэ раз прыгадаць і выданні Ш. Фіёля, якія былі вельмі шырока распаўсюджаныя на Беларусі⁹¹. Зусім нечаканым шмат каму ўяўляеца факт хуткага працікнення на беларускія землі дафёдараўскіх маскоўскіх друкаваных выдашняў, гэтак званых апанімных, на самым першым з якіх найбольш ранні запіс, зроблены адразу ж пасля выхаду кнігі ў свет — беларускі⁹². Нечаканасць гэтай ўяўная, на самой справе ўсё тут абсолютна заканамерна, як зусім зразумела і патуральна тое, што гэтак званая «маскоўская арнаментыка» віленскіх выдашняў Пятра Мсціслаўца мае адпаведныя апалагі ў беларускіх рукапісах XVI ст.⁹³ і, такім чышам, з'яўляеца звычайпай і для старабеларускай

рукапіснай традыцыі, пакуль абсалютна нявывучанай, што вядзе да вельмі прыкryх памылак і памылковых сцверджанняў.

Размова пра старажытнарускую пісьменную спадчыну не будзе поўная, калі хоць бы коратка не закрануць пытання пра змяненне ролі стараславянскай мовы на працягу XIV—XVI стст. У цэлым стаўлешце да класічных помнікаў, пісаных ёю, заставалася цязменнае — гэта была святыня, нацыянальны скарб, варты пільнага зберажэння не толькі сярод праваслаўных, але пазней і сярод ушyтаў. Аднак, робячыся ўсё больш незразумелай, стараславянская мова патрабавала замены, збліжэння з пародпай размоўпай моваю, што напачатку запішло сваё адлюстраваше ў пэўным прамежкавым варыянце — новай літаратурнай мове, пазыванай «рускаю», па якой пісалі і беларусы, і ўкраінцы. У далейшым працэс дэмакратызацыі літаратурнай мовы прывёў да з'яўлення гэтак званай «простай» мовы, цудоўна зразумелай у любым сацыяльным асяроддзі, і яшча большага забыцця стараславянскай мовы. У 1616 г. сучаснік ужо вымушашы падкрэсліваць: «...теперь зась пренезпаемость и неумеетность языка словенского мно-гих», якая прымушае перакладаць з гэтага «языка», бо ён «мало потребен», па «язык наш простый рускии, якобы з мертвых воскрешен»⁹⁴. Такое стаўлечение да стараславянской мовы складалася, натуральна ж, паступова, і калі пават дапусціць, што акадэмік Я. Ф. Карскі крыху перабольшваў, гаворачы пра большую лёгкасць у знаходжанні па беларускіх землях у XVI ст. запіцаў лацінскай і польскай моў, чым царкоўнаславянскай⁹⁵, дык агульная тэндэнцыя была мепавіта такая. Прыгадаем слова Грыгорыя Хадкевіча, напісаныя ім у 1568 г. у Заблудаве і надрукаваныя там праз год: «Помыслил же был есми и се, иже бы сию книгу. [Евангелле вучыцельнае.—Ю. Л.], выражумления ради простых людей, преложити на простую мову, и имел есми о том попечение великое, и совеща ми люди мудрые, в том писме учевые, иже прекладанием з давпих пословиц па новые, помылка чинится немалая, якоже и пыше обретается в книгах новаго перевodu, того ради сию книгу, яко здавна писапую, велел есми ее выдруковать»⁹⁶.

Адначасова з забываннем стараславянской мовы ўзрасцала роля беларускіх моўных элементаў, старабеларускай літаратурнай мовы, па якую ўсё больш перакладаецца класічных помнікаў літаратуры Старажытнай Русі, а таксама пекалі перакладзеных з грэчаскай твораў традыцыйшай

кніжнасці. А саблівым правадпіком у гэтым працэсе з'яўляецца дзелавая пісьменнасць, на яе прыкладзе найбольш пепасрэдна і поўна выяўляецца станаўленне ўласна беларускай мовы, пязменнае ўмацаванне яе ролі ў развіцці пісьменнай культуры ў Вялікім княстве Літоўскім⁹⁷. Незвычайны ўзлёт перакладчыцкай дзейнасці са стараславянскай мовы па «простую» пазіраеца пасля прыняцця Брестскай уніі, калі і праваслаўныя, і уніяты вымушшаны былі ўсё часцей звязтацца да вытокаў роднай пісьменнай культуры, да традыцыйных яе помнікаў. Гэты зварот да спадчыны Старажытнай Русі спрыяў з'яўленню вельмі багатай палемічнай літаратуры па пекальскіх мовах, прычым і той і другі бок чэрпалі свае доказы і аргументы, і з дастаткам знаходзілі іх мепавіта ў ёй⁹⁸. Гэта быў ужо іншы, новы ў параўнанні з XVI ст. час, калі культурны арсенал Старажытнай Русі стаўся «захоплены» адразу двумя супраціўнымі бакамі, кожны з якіх лічыў сябе паўнапраўным, а з боку праваслаўных і адзіным спадкаемцам. Мепавіта тады і парадзіліся вершы, напісаныя ў Супраслі Афанасием Сялецкім, якія сталіся гімнам і ўпутрапай маўлітвай шмат каго з беларускіх пісьменнікаў далейшых часоў:

Утверди нас, господи, у веры стояти,
а от востока к западу не отступати.
Мы есмо твои рабы убогиц,
бо вже ся прельстили христиане многии.
Отцы и братия, сию святую книгу почитайте,
а мене в молитвах не забывайте⁹⁹.

У далейшым паступова адбывалася і больш глыбокае, часам амаль поўнае размежаванне розных напрамкаў і плыняў у беларускай літаратуре, якая развівалася, прыпамсі, да канца XV, а часткова і сярэдзіны XVI стст. у рэчышчы адзінай старажытнарускай традыцыі. Для літаратуры настаюць сапраўды новыя часы, прадчуваючыя якіх ужо выразна адчуваеца ў творах пісьменнікаў першай паловы — сярэдзіны XVII ст.¹⁰⁰. Тады ж з усёй відавочнасцю робіцца заўважней і ідэйна-тэматычнай неаднароднасць, упутрапая складанаасць шматмоўнай беларускай літаратуры, дзівоспасе, часам амаль фантастычнае пераплыненне ліпій яе развіцця. Вытокі ўсяго гэтага ляжалі ў XVI ст., менавіта там, тады або крыху раней нарадзілася гэтая незвычайная шматтайнасць, якая часам, здавалася б, выключае магчымасць існавання ў межах адной культуры. Шматтайнасць гэтая ў цэлым была пазразуметая

навукоўцамі XIX і пачатку XX стст., якія ўпершыню пачалі даследаваць беларускую літаратуру. Амаль заўсёды з ліку беларускіх імі выключаліся польска- і лацінскамоўныя творы, што вяло да збяднення ўяўлэнняў пра беларускую культуру і цалкам памылковага тлумачэння яе гісторыі, якая пібыта запылілася па стагоддзі.

У тым якраз і справа, што беларускі Парнас не быў адной гарою з адзінай вяршынай. Гэта быў запчы ма-
сіў, у якім налічвалася пямала вышыня і пекалькі га-
лоўных хрыбтоў. Maciў гэтых ўтвараўся паступова, і, не
разгледзеўши яго хоць бы ў самых агульных рысах, не-
магчыма зразумець своеасаблівасці ўсё беларускае
культуры да XX ст. уключча. Панярэдпяе зна-
ёмства са старабеларускім літаратурным
асяроддзем, з беларускім Парнасам
неабходнае і пам для правільна-
га ўяўлэння пра тагачасны
літаратурны працэс.





Беларускі Парнас

...це, толькі жыв, ест чаловек
хлебом или лекарством, но бо-
ле всяkim словом...

Францыск Скарына

Нашы сучасныя літаратурныя энцы-
клапедыі, у тым ліку і пядаўна выдадзёная «Эштыклапе-
дыя літаратуры і мастацтва Беларусі»¹, абыходзяць маў-
чаннем такое папяцце, як «пісьменшкі». Тысячы пісьмен-
піцкіх імёпаў пералічана ў іх, але простага і зразумелага
адказу па пытанніе, хто ж такі пісьменшкі, літаратар,— не
даецца. Парадокс? Безумоўна. І, разам з тым, усё зважа-
складаецца. Справа ў тым, што і дагэтуль сусветная літа-
ратуразнаўчая наука не здатная высветліць пімат якія
абставіны, факты і пават з'явы ў гісторыі, у прыватнасці,
з дастатковай пэўнасцю разабрацца з такім феноменам, як
пісьменштва, літаратурная праца, даць, урэшце, выраз-
нае акрэсленне гэтай катэгорыі ў сваіх набудовах.

Тым не менш пэўныя агульныя ўяўленіі пра пісьмен-
ніцтва ў літаратуразнаўстве склаліся. З аднаго боку, мы
лічым пісьменшкамі ўсіх, хто некалі пешта пісаў — гэта
знайшло сваё адлюстравашне ў мностве сучасных прац вя-
домых вучоных², з другога — прытымліваемся прыблізна
такога акрэслення: «Літаратар, пісьменнік — асоба, якая
прафесійна займаецца пісьменніцкай працай. З'яўление
сацыяльной группы літаратараў прыпадае ў Еўропе на
XVIII стагоддзе і звязваецца з развіццём кніжнага гандлю

і выдаваннем часопісаў; а таксама распаўся джакніем чытания, галоўным чытам у колах экапаміча і інтэлектуальна незалежнага мяшчанства»³. Кожнае з падобных меркаванняў мае права па ісправанне, з той істотнаю папраўкай, што да папяцця гэтага пеабходна падыходзіць строга гістарычна, канкрэтна. Слова «пісьменшкі» позніга паходжанія. У Старажытнай Русі, напрыклад, яно было певядомае. Не ведалі яго і па Беларусі, Украіне, у Расіі XVI ст. Амаль заўсёды яму адпавядала ў тых часы слова «кніжнік», што азначала таксама мудрэц, вучопы, зпаўца кніг, пісец або перапісчык⁴. Разам з тым ужывашце сучаснага слова «пісьменшкі» цалкам дарэчнае і ў дачыненні да ўсходнеславянскіх сярэднявечных аўтараў. Д. С. Ліхачоў, напрыклад, лічыць, што тады ўжо сярод іх былі пазнаты «прафесійныя пісьменнікі-рамеснікі», якія з'явіліся ў XV ст.⁵. Складанаець, а часам і пяцёўпасць пашага стаўлінія да такога надзвычай важнага ў гісторыі літаратуры папяцця, як «пісьменшкі», выявілася і ў пазве пайноўшага фундаментальнага «Слоўніка кніжнікаў і кніжнаасці Старажытнай Русі»⁶, які можна лічыць плёнам усёй працы айчынных літаратуразнаўцаў-медыялістаў. І ёсё ж, якія б супярэчныя іші былі па сэнсіяшні дзені меркаваніі пра папяцце «пісьменнік», гістарычна яно складалася вельмі рага і яму адпавядала шмат азпечатлівых у розных мовах, перш за ёсё звязаных са словамі «пісьмо» і «кніга». Так было і ў нас, у тым ліку і па Беларусі XV—XVI стст.

У гэты перыяд тут з'яўляецца вялікая разрастайнасць пісьменніцкіх тышоў, якіх не ведалі раней не толькі па ўсходнеславянскіх землях, але і, магчыма, ва ўсёй Еўропе. Прыйшоў таму, умоў для гэтага было больш чым дастаткова. Па-першае, ускладненая культурна-моўная сітуацыя ў Вялікім княстве Літоўскім, збліжэнне і развіццё ў цесным узаемадзеянні дзвюх пайгaloўнейшых культурных традыцый: усходній, візантыйскай, і заходній, лаціна-рымскай; з'яўлінне як пайменей чатырох пайважнейшых моўных стыхій: царкоўнаславянскай, якую можна было бы пазнаць класічнай, старабеларускай, лацінскай і польскай. Па-другое, певзычайнае ўзрастанне сацыяльна-екапамічных, палітычных і капфесійных фактараў, якія прывялі ў паасобных выпадках да з'яўлення канкрэтных літаратурных школ і папрамкаў. Ба ўсіх сферах літаратурнага жыцця Беларусі ў XV—XVI стст. заўважаецца вельмі інтэпсіўны рост, прычым, напрыклад, у рукапіснай кніжнаасці ўсе магчымыя колькасці паказчыкі пагэтулькі зпечатлыя, што ў

шмат разоў апераджаюць аналагічныя ў суседніх краінах. Калі парадаўноўваць, напрыклад, беларускую рукапісную кніжнасць і польскую, дык усе дадзенныя сведчаць пра відавочны прыярытэт беларусаў, якія мелі надзвычай багатую літаратуру на розных мовах, перадусім «славянскай» і старабеларускай. Дзякуючы агульнай для славян мове-пасрэдніцы і літаратуры-пасрэдніцы, гэтая беларуская рукапісная кніжнасць адполькава добра ўспрымалася ва ўсіх кутках славянскага свету: ад сопечнай Адрыятыкі да халоднага рускага Беламор'я. Створаныя тады беларускія рукапісы працягвалі актыўна выкарыстоўвацца чытачамі яшчэ ў XIX і пават па пачатку XX стст., пра што сведчаць шматлікія паметы па іх аркушах. Гэтыя самыя рукапісы быдлі пакладзены ў аспову пазнейшых выдаціяў або сталіся арыгіналамі для пазнейшых спісаў, якія рабіліся па ўсіх славянскіх землях, у тым ліку і ў Рэчы Паспалітай⁷. Такое становішча было цалкам пармальнае, закапамернае, шырокая распаўсюджанае. Пад канец XVI — пачатак XVII стст. уплыў беларускай культуры па суседніх народах, асабліва ўкраінскі і рускі, певычайна ўзмацніўся. Уплыў гэтых пра-сочваеца ва ўсіх галінах, але перадусім у мастацтве і літаратуры. Справа даходзіць да таго, што славутая «Грамматика славенская» упіята Мялеція Сматрыцкага выдаецца ў 1648 г. у самой Маскве па Друкарскім двары, праўда, без згадкі пра імя аўтара⁸.

Пытацце пра літаратурную мову вельмі цікавіла славянскіх пісьменнікаў і ў XVI, і ў XVII стст. Прыйгадаем хоць бы думкі па гэтым кант Юрыя Крыжаніча⁹. Значна складаецца была сітуацыя на Беларусі XVI ст. З адпаго боку, традыцыйная царкоўнаславянская, або «славенская», мова зрабілася ўжо пезразумелая для шырокага чытача, што зпайшло свой адбітак у перакладчыцкай дзея-насці, калі пераклады рабіліся па гэтак званую «рускую» мову, часам, магчыма, пепасрэдна з яўрэйскай¹⁰, а пазней і па «простую» мову. З другога — статус старабеларускай мовы як дзяржаўной у Вялікім княстве Літоўскім абавяз-ваў практична кожнага больш ці менш адукаванага чалавека, пезалежна ад яго нацыянальнасці, валодаць ёю, што тлумачыць і шматлікія факты пядэршлага ведапія беларускай пісьменнасці і літаратуры з боку прадстаўнікоў шэрагу суседніх народаў, а таксама выкарыстанне імі пры націсанні сваіх твораў старабеларускіх літаратурных крыпціц.

«Славенская» і старабеларуская мовы заходзяцца ў

тыя часы ў вельмі складаным узаемадзеянні, што відаць са шматлікіх прыкладаў¹¹. Прасочваецца гэта і ў творчасці Францыска Скарыны, і большасці яго паслядоўнікаў. Беларуская лексіка, беларуская мова, гэтак жа як і ўся беларуская культура ў цэлым, шырокім патокам пранікаюць у шмат якія суседнія краіны, уключаяочы і Расію¹².

Адпачасова з мовамі ўласпа пацыяпальпай асновы ў беларускай літаратуры ёсё часцей пачыпаюць ужывацца яшчэ дзве: лацінская і польская, увогуле не такія ўжо і новыя для адукаваных беларусаў, але да XVI ст. шырока пе распаўсяоджаныя. Менавіта па гэтых мовах стараплямі беларускіх пісьменнікаў пачынае стварацца вялізная колькасць твораў самых разнастайных жанраў, прычым ужо першыя з іх, як гэта было ў выпадку з М. Гусоўскім, заўёваюць значнае на той час прызнанне¹³, а цяпер выклікаюць сапраўднае захапленне самых розных чытачоў. Зрэшты, пытанне пра мову літаратуры было для М. Гусоўскага і яго сучаснікаў далёка пе простым і вырашалася пеадназначна. З абсолютнай пэўнасцю можна сказаць, што ў тыя часы яны яшчэ вельмі выразна адчувалі, усведамлялі сапраўдную моўную аснову сваёй культуры — пародную і «славенскую» мовы, ад якіх з цягам часу так моцна аддаліліся іх адукаваныя напрадкі з XVII, XVIII і XIX стагоддзяў. Невыпадкова пачынае М. Гусоўскі сваю лаціскамоўную «Песню пра зубра» словамі:

Шмат пра даўнейшыя дзеі чытаў я у граматах рускіх,
Тых, чые слова грэцкім пісьмом запісаны,
Літары тыя калісьці парод запазычыў,
З гукамі роднымі ладам стасоўца злучыўшы¹⁴.

Да ягонаага голасу далучаецца і пе менш вядомы ўкраінскі пісьменнік С. Ажахоўскі (С. Арахоўскі Русін), гадаваец многіх еўрапейскіх універсітэтаў. У сваім лаціскамоўным аўтабіографічным лісце да Дж.-Ф. Камэндопі ад 10 снежня 1564 г. ён дае цэлую кацэпцыю развіцця айчыннай культуры¹⁵, падкрэслівае чужароднасць лацінскай мовы для Русі, яе гістарычную выпадковасць, вымушанасць.

Барацьба за мову, за вяртапе да пародных вытокуў роднай культуры ў той або іншай ступені і форме праходзіць праз творчасць усіх беларускіх пісьменнікаў, пе выключаючы і тых, якія, як мы бачым па прыкладзе М. Гусоўскага і іншых, пакінулі пам толькі іншамоўныя творы. Гэтая тэма, гэтая ідэя дамінуе пе толькі ў такіх выдатных

беларусаў, як доктар Ф. Скарына, В. Цяпінскі, Л. Сапега, А. Рымша, але і сотняў шкому пе вядомых кніжнікаў Беларусі, якія так шмат зрабілі дзеля таго, каб не згасла традыцыя іх роднай мовы, беларускай культуры.

Асабліва адчувальны ў сувязі з гэтым быў уклад Вільні, дзе старабеларуская мова абсалютна панавала аж да другой паловы XVI ст., а славу горада — цэнтра беларускай культуры сталіца Вялікага княства Літоўскага захоўвала і пазнейшымі часамі. Важныя і яскравыя моманты ў гісторыі Вільні: утварэнне ў 1579 г. Езуіцкай акадэміі і з'яўленне ў 1580-х гг. некалькіх разпамоўных друкарняў да самага канца XVI ст. не рабілі па культурнай сітуацыі ў горадзе такога заўважнага ўплыву, як пра тое часта пішуць гісторыкі. І ў апошній чвэрці XVI ст. горад быў у большай ступені цэнтрам беларускай культуры, чым якой іншай. А старабеларуская мова была распаўсюджаная ў Вільні ў XVI ст. пастолькі шырока, што нават ужывалася ў канцылярыі Віленскага каталіцкага «біскупства для вядзення гаспадарчых спраў»¹⁶. Ці варта яшчэ раз згадваць, што «мовай зносілі літоўскіх магнатаў... пераважна была беларуская мова»¹⁷, не кажучы ўжо пра іншыя сацыяльныя слаі, напрыклад пра мяшчан, ад якіх жыццё штодзённа патрабавала добрага ведання беларускай мовы і як дзяржаўнай, і як гутарковай. Не дзіўна таму, што Вільня XVI ст. для беларускай культуры была такай самай сталіцай, як Кіеў для ўсёй старажытнарускай. Вільня прываблівала пісьменнікаў і вучопых, тут дзейнічала найбольшая ў Вялікім княстве Літоўскім колькасць друкарняў, нарэшце ўтварыліся першыя беларускія брацтвы — буйныя і вельмі ўплывовыя нацыянальна-культурныя аўяднанні, з асяроддзя якіх выйшла пямала літаратараў, арганізатараў уласных выдавецкіх цэнтраў, шматлікіх школ і вучылішчаў¹⁸.

У Вільні, бадай, як нідзе існавалі тады найбольш спрыяльныя ўмовы для працы беларускіх пісьменнікаў, творы якіх у пэўнай колькасці выпадкаў практична нельга аднесці да канкрэтнай канфесійнай арыентацыі — яны знаходзяцца нібы за межамі веравызнаўчых устаноў, напісаны ў духу агульначалавечых, часта чиста гуманістычных памненніяў, уласцівых прадстаўнікам самых розных бакоў.

Зборны вобраз беларускага пісьменніка-вільняніна памяляваць немагчыма — было іх некалькі тыпau, кожны з якіх у асноўным звязаны з канкрэтным унутрыгарадскім

асяроддзем: праваслаўным або каталіцкім манаствам і духавенствам, мяшчанствам, зноў жа праваслаўным або пратэстанцкім, каталіцкім, дзяржаўным службовым саслоўем або тымі, хто дзейнічаў пры дварах вялікага князя і карала або шматлікіх магнатаў. Са з'яўленнем у Вільні Езуіцкай акадэміі ў яе сценах выгадоўваецца новае пакаленне пісьменнікаў, з'яўляеца своеасаблівая літаратурная школа, дзейнасць якой у нас пакуль зусім не вывучалася, дый сама пытанне пра гэта, на жаль, нават не ставілася. Разам з тым роля пісьменнікаў-гадаванцаў акадэміі ў літаратурным працэсе Беларусі надзвычай вялікая. Для XVII ст. яна становіцца, магчыма, вызначальнай, бо нельга назваць ніводнага буйнога беларускага пісьменніка тae пары, які b не адчуў уплыву гэтай школы, асабліва ў паэзii.

Пісьменнікі належалі да самых розных сацыяльных слоёў. Былі сярод іх, відаць, нават выхадцы з сялян¹⁹, хоць, вядома ж, большасць складалі працтваўнікі феадалаў і мяшчан. Адным з фарпостаў традыцыйнай беларускай культуры ў Вільні быў старажытны Троіцкі манастыр, пабудаваны, паводле падання, на месцы пакутніцкай смерці праваслаўных святых Антонія, Іаана і Яўстафія ў часы вялікага князя Альгерда. У манастыры вяліся перапіска кніг, ствараліся шматлікія арыгінальныя творы ў рэчышчы літаратурных традыцый Старажытнай Русі, існавала вялікая бібліятэка, а пад канец XVI ст. працавала вядомая друкарня і вучылішча²⁰. Не менш значным асяродкам уласна беларускай культуры была дзяржаўная канцылярия, якая выступала ў значпай ступені і як заканадаўца старабеларускай мовы. Цікава, што, паводле меркавання М. Стрыйкоўскага, у асобыя перыяды пісарамі тут у большасці служылі «маскоўскія людзі»²¹. У некаторай ступені гэтае сцверджанне дзіўнае, бо пра больш цi менш вядомых пісьменнікаў-канцыляристau рускага падходжання шчогла не вядома. Тым не менш пра пепасрэдныя літаратурныя сувязі з Москвой ёсць шмат сведчанняў. Узяць хоць бы вядомыя контакты рускіх і беларускіх кніжнікаў, якія ажыццяўляліся ў асноўным па каналах дзяржаўных службаў. Згаданы ўжо прыклад з Ісаем Каманчанінам у гэтым сэнсе не адзінкавы, яму папярэднічала і яго працягваюць іншыя, хоць яны, праўда, і не атрымалі ў гісторыі культуры гэтага ж поўнага асвятлення.

У адрозненне ад канфесійных паводле свайго становішча і часткова паводле сутнасці цэнтраў беларускай куль-

туры ў Вільпі — манастыроў і цэркваў, дзе папуе літаратурная творчасць у традыцыйных жанрах, дзяржаўная канцылярыя аб'ядноўвае аўтараў, якія пішуць у жанрах шовых, свецкіх, а таксама перакладчыкаў, дзякуючы якім на Беларусь прашікаюць творы заходнееўрапейскай прозы і паэзіі. Вельмі істотнае пытавішце пра значэнне для беларускай культуры таго матэрыялу, які заўсёды адносілі толькі да дзялавой пісьменнасці і, тым самым, практычна выводзілі за межы літаратурнай з'явы. Наўрад ці гэта правамерна ўвогуле і асабліва што датычыць Беларусі, для культурынай гісторыі якой Літоўская метрыка, напрыклад, мае не меншае значэнне, чым для гісторыі палітычнай. Тоё самае можна сказаць і пра шматлікія акты і граматы, якія адыхрывалі каласальную ролю ў старапаніі беларускай літаратурнай мовы, дый самой літаратуры. На працягу стагоддзяў Літоўская метрыка і канцылярыя былі пайблыш надзейнымі іх сховіщамі, і такую іх ролю, бясспорная, цяжка пераацаніць. Гэтаксама, як і «Статуты», дакументы Метрыкі можна і трэба разглядаць у якасці помпікаў старабеларускай пісьменнасці і літаратуры, якія складаюцца з твораў асаблівых жанраў чиста літаратурнай творчасці, якая ў большасці выпадкаў была калектыўная, складалася шматлікімі аўтарамі або пекалькімі іх пакаленнямі.

Не трэба думачыць, што паміж гэтымі асяродкамі беларускай літаратуры ў Вільпі існавала адасобленасць. Наадварот, прадстаўнікі кожнага з іх часта ўтваралі супольныя літаратурныя групоўкі, гурткі, куды ўваходзілі не толькі жыхары сталіцы, але і тыя, хто стала зпаходзіцца ў правінцыі або пават за межамі княства. Прыклад таму — вядомая віленская літаратурная суполка, якая пакінула выразны след у гісторыі беларускай, рускай, украінскай і частково літоўскай культур. Аб'ядноўвалася яна вакол багатых беларускіх родоў Мамонічаў і Зарэцкіх. Уваходзіла ў яе мноства ўдзельнікаў, сярод якіх былі Васіль Гарабурда, Апдрэй Курбскі, Пётр Мсціславец — вядомыя пісьменнікі, выдаўцы і друкары. Такія літаратурныя аб'яднанні існавалі не толькі ў асяроддзі праваслаўных беларусаў, але і ў беларускіх католікаў і пратэстантаў. Часам здаралася пават, што на пэўны час прадстаўнік адной канфесіі, не парываючы з ёй, як літаратар аказваўся ў аб'яднанні другой, што, напрыклад, сталася з вядомым беларускім вершатворцам-кальвіністам Андрэем Рымшам, які служыў магутным Радзівілам²².

Віленскае беларускае мяшчанства, якое складалася з людзей самага рознага дастатку, адыграла ў гісторыі падрода выдатную ролю. Яно вылучыла з свайго асяроддзя шматлікіх культурных дзеячаў, падтрымлівала пісьменнікаў, наладжвала друкарні і ўвогуле сталася тою значнаю сілай, на якую ў рэшце рэшт абаціраліся ў сусветнай канфесійнай барацьбе нават усяленскія патрыярхі, якія адрасоўвалі яму адмысловыя паслапні. Гэтая выдатная роля віленскага беларускага мяшчанства ў развіцці роднай культуры складалася паступова, гістарычна. Прыгадаем хоць бы віленскага мешчаніпа Ф. Скарыну і беларусаў, што яму дапамагалі: «Богдана Онкова, сына радца места віленскаго» і «почтивого мужа Якуба Бабича, наістарашэгого бурмистра славнага и велікага места віленскаго». Дзякуючы сваім непасрэдным сувязям з усімі беларускімі землямі, шмат якімі замежнымі дзяржавамі, значней мабільнасці і ўзроўню адукаванасці, мяшчанскае асяроддзе аказалася найболыш перадавой і адчувальнай да ўсіх змен, што адбываліся ў свеце. Гэта знайшло сваё адлюстраванне і ў своеасаблівой беларускай «мяшчанскай літаратуры», якая распаўсюджвалася напачатку ў рукапісных спісах і ўяўляла сабой «четыні» («чытальнія») кнігі. Вільпя была ў пейкай ступені заканадаўцам, а часткова і дыктатарам літаратурнай моды і для правіццйных беларускіх гарадоў, якія, зрешты, не пашмат саступалі сталіцы: Магілёва, Полацка, Бярэсця, Віцебска, Пінска. Сталіца ўплывала і на манастырскія цэнтры беларускай культуры, прычым пайбуйшыя з іх вельмі хутка і дакладна даведваліся пра ўсё павіны літаратурнага жыцця Вільші.

Магнацкія двары і рэзідэнцыі вялікага князя ў сталіцы таксама былі асяродкамі літаратараў. Шматмоўе, свабоднае валоданне хоць бы адной з трох аспоўных моў — старабеларускай, польскай або лацінскай рабіла магчымай прысутнасць тут самых розных пісьменнікаў, у тым ліку і іншаземных, якія часцей захапляліся праз меру пышнай папегіръчнай літаратурай, складаннем самых разнастайных, паводле жанраў, усхваленняў вершам і прозай у горшар свайго патрона. Былі сярод такіх іншаземцаў і сур'ёзныя аўтары, якія пакінулі па сабе значную літаратурную спадчыну. З поўнай падставай да іх можа быць залічаны такі даскалады майстар гістарычнага дзеепісання і пеблагі паэт, як М. Стрыйкоўскі²³, дзейнасць якога, праўда, была больш звязана з беларускай правіццяй, у прыватнасці Віцебскам і рэзідэнцыямі князёў Слуцкіх, вядомых бела-

рускіх літаратурных мецэнатаў, пры двары якіх вялося нават уласпае леташтрансне²⁴. Пры двары такіх магутных магнатаў, як Радзівілы, з якіх шмат хто і сам быў неблагім літаратарам²⁵, пішучы і па-беларуску, і па-польску, і па-латыні, а таксама па-нямецку, стваралася значная шматмоўная літаратура, дзе было месца ўсім відам і жанрам, у тым ліку і старажытным, традыцыйным. Каго толькі не зваходзім мы сярод «прыдворных» паэтаў і пісьменнікаў Радзівілаў: тут і А. Рымша, і С. Рысіпскі, і шмат хто іншы²⁶. Тое самае было і пры двары Сапегаў, дзе можна было сустрэць як традыцыйных старажытнарускіх клюжнікаў, так і нашчадка чэшскіх гусітаў, паэта Яна Рыбу, і заўзятага палеміста Андрэя Волана. Буйны адміністратар і дзяржаўны дзеяч, канцлер Астафій Валовіч праславіўся і як апякуп «славенскіх» мастацтваў. Ён хіліўся і да беларускай літаратуры, а таксама да традыцыйнай славянскай клюжніцтвы, для распаўсюджвання якой на Беларусі ён прыкладаў значныя намаганні. У 1560 г. нават звярнуўся прац пасланика ў Москву да І. М. Віскаватага з просьбай даслаць яму найноўшыя пераклады з грэчаскай, зробленыя пад кіраўніцтвам Максіма Грэка, якія, цалкам верагодна, па «Русі Літоўскай» хацелі адразу ж падрукаваць²⁷.

Блізкія і дальняя прадмесці Вільні таксама былі мястэчкамі, дзе развівалася беларуская літаратура, стваралася ўласная кніжнасць, экспартаваная пасля ў глыб Беларусі або нават у іншыя землі і краіны. У Цэнтральнай бібліятэцы АН ЛітССР у фондзе славутага віленскага Беларускага музея, створанага з ініцыятывы І. Луцкевіча, сярод іншых захоўваецца цудоўна выкананы рукапісны Трабнік фарматам *in folio*²⁸. На апошнім, 365-м аркушы яго чытаем падрабязны запіс перапісчыка, зроблены цыноброй (кіпаварам): «...написана сия книга... 1545 году... а написана... у дворе его милости Шешкинях подле места Виленского за рекою Велиею, а писал ее дияк именем Ярмола родом с Кремянецца сын Васильев, священника кременецкого. И дана была сия книга от пана Олександра в храм Пречистой Владычицы Богородицы въименъ его милости въ Жировичох...» Гэты запіс паказвае, што пры двары Аляксандра Солтана ў Шешкинях (цяпер — Шэшкіні, адзін з новых раёнаў Вільнюса) існаваў невялікі скрыпторый, у якім перапісваліся кнігі, што разыходзіліся пасля па цэрквах у маёнтках роду Солтанаў.

Увогуле звычайная перапіска кніг пры падтрымцы мецэната часта межавала з сапраўднай творчасцю, а нярэдка

ператваралася ў літаратурнае рамяство, калі падыходзіць да гэтага пе з заходнімі, а з усходнеславянскімі меркамі. Прыгадвасы ўжо Мацей Дзесяты, які стварыў у Вільні і Супраслі славуты Зборнік 1502—1507 гг., так пісаў у заключным яго раздзеле пра свой занятак: «И в коего вельможи пребывах ему же имя Феадор, писарем бывшым в Великом Княжестве Литовском, бе бо христолюбец. И въ того испросих обрести от службы въпокоя. Он же ми даде по моему усердию. И начах писати сию книгу... и кончах ю за пять лет...» Мацей, рускі па паходжанні, быў, такім чыпам, па сутнасці, прафесійным літаратарам, які жыў па тое, што «даде» яму «по... усердию»-яго мецэнат. Як творчая асоба, Мацей, безумоўна, вельмі індывидуальны, пепераймальны. Бадай, галоўная яго заслуга ў тым, што ён, паватар у галіне старых, традыцыйных жанраў, стварыў новы тып старажытнарускіх «четых» зборнікаў, якія былі не толькі зводам выбранных, найбольш улюблёных і аўтаратэтных твораў, але і цэлай невялікай бібліятэкай, у якую складальнік устаўляў і свае ўласныя творы.

Практычна кожная буйная навучальная ўстанова ў Вільні мела і сваіх пісьменнікаў. Беларусы былі амаль ва ўсіх з іх: праваслаўных, каталіцкіх, пратэстанцкіх. Натуральна, брацкія вучылішчы, дзе выхоўваліся амаль выключна беларусы, а таксама ўкраінцы і рускія, былі апораю беларускай культуры, у сценах якіх, зрешты, стваралася літаратура, прынамсі, на трох мовах — старабеларускай, польскай і лацінскай, якія мелі пад канец XVI ст. у праваслаўным літаратурным асяроддзі практична адполькавыя правы, а таксама, але ў вельмі малой ступені, па царкоўнаславянскай мове. Аўтарамі тут былі ў асноўным выкладчыкі школ і некаторыя вучні. Амаль апалағічная была карціна і ў пратэстанцкіх вучылішчах, з той толькі розніцай, што ў іх зімалася болей літоўцаў, а ў якасці выкладчыкаў часта выступалі і палякі. У 1567 г. кальвіністы на чале з Мікалаем Радзівілам зрабілі спробу заспаваць свой універсітэт, які гэта зрабілі за два дзесяцігоддзі да таго лютэрane ў Кёпігсбергу, які стаўся Меккан для беларускіх, літоўскіх і польскіх пратэстантаў. Нягледзячы па ўсе памаганні і націск магутных Радзівілаў, замест пратэстанцкага універсітета ў сталіцы Вялікага княства Літоўскага з'явілася зусім ішшая вышэйшая навучальная ўстанова, пакліканая стацца адной з апор контэрфамацыі ва Усходній Еўропе — Езуіцкая акадэмія, датай заснавання якое звычайна лічыцца 1579 г. Праз

самы кароткі час акадэмія зрабілася пайбуйнейшым культурным асяродкам Вільші, у ёй выкладалі дзесяткі выдатных навукоўцаў з усяго свету, навучаліся сотні маладых людзей: беларусы, літоўцы, украінцы, палякі. Літаратурны даробак яе выкладчыкаў і студэнтаў быў пастолькі значны, што склаў вельмі істотную частку рэпертуару за спавадай пры акадэміі спецыяльшай друкарні²⁹, не лічачы выдадзенага за мяжою. Выкладчыкі і студэнты пісалі таксама п'есы і інтэрмедыі, грапыя ў створаным тут жа тэатры, і шматлікія папегірыкі, навучанні і казапі.

Неабходна аддаць палежае і беларускай правіпцы, з яе дзесяткамі вялікіх і малых гарадоў, манастыроў, сядзібамі соцесь феадалаў, тысячамі цэркваў, пры якіх цярэдка былі даволі значныя бібліятэкі і дзе перапісаліся кнігі, як і ў Вільші. Правіпцыя дала сваіх, пе менш вядомых літаратараў, якія пісалі на старабеларускай, царкоўнаславянскай, польскай, лацінскай мовах. У адрозненне ад сталіцы тут выразней адчувалася пацыянальная своеасаблівасць беларускай культуры, што наклала яскравы адбітак на творчасць большасці пісьменнікаў, асабліва тых, хто пісаў у традыцыйнай старажытнарускай манеры, па царкоўнаславянскай і старабеларускай мовах. Вельмі красамоўны прыклад таму вядомая «Прамова Івана Мялецкі», у аспове якой хутчэй за ўсё ляжаць сапраўдныя пататкі дэпутата Івана Мялецкі³⁰, якія выступаюць на варшаўскім сейме ў 1589 г. У актавай кнізе гродзенскага земскага суда за 1566 г., якая захоўваецца цяпер у Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Мінску, на аркушах 60—66 змешчаны «Выпіс з другіх гродскіх кніг у гэтыя праадзін маёітак пана Івана Фёдаравіча Мялецкі», якога лагічней за ўсё было б атаясаміць з тым, што выступаюць на сейме, а ў 1593 г. атрымаў прывілей на «столниковство Городепске».

Чыста адміністрацыйна і геаграфічна да беларускай літаратурнай правіпцы належала і такія буйныя культурныя асяродкі, як Супрасль, Заблудаў, Нясвіж, Бярэсце, Заслаўе і ішпіяя, якія сталіся вядомыя ва ўсёй Еўропе. Тут у асноўным працавалі пісьменнікі і перакладчыкі, што тварылі ў межах старой традыцыі, а таксама дзеячы рэфармациі пага руху, уключаючы выдатных літаратараў-гуманістаў, сярод якіх было шмат аўтараў-іншаземцаў, што надзвычай шмат зрабілі для беларускай літаратуры. Сярод іх Ціпрыян Базілік, які пакінуў значную колькасць вершаваных твораў на польскай мове, прысвяченых Ра-

дзівілам, шматлікія пераклады з лацінскай, у тым ліку і пераклад славутага трактата А. Фрыча Маджэўскага «Пра выпраўлеше Рэчы Паспалітай», выдадзены Я. Карпапам у беларусім мястачку Лоск. Тоё самае можна сказаць і пра аднаго з яго папярэднікаў — Б. Ваявудку, вучня Э. Ратэрдамскага, аўтара і перакладчыка шматлікіх твораў, які адпавіў пасля смерці Ф. Скарыны беларускае кнігадрукаванне па пачатку 1550-х гг. у Бярэсці.

Было б няправільна пе ўлічваць і даволі пепасрэдны ўплыў па беларускую літаратуру тae цары прызначаных майстроў польскага мастацтва слова, такіх, як Я. Каханоўскі або М. Стрыйкоўскі, якіх сучаснікі-беларусы лічылі пават сваімі пацыянальнымі аўтарамі, звязанымі з Беларуссю агульнымі тэмамі і пепасрэднымі шматгадовымі контактамі. Да гэтай групы славутых аўтараў цесна прылягалі шматлікія малавядомыя польскія літаратары, якія зрабілі беларускай літаратуры ў той або іншай форме шмат паслуг. Жывучы па Беларусі, яны выступалі як перакладчыкі, прафагандысты і пашыральшкі новых відаў і жанраў єўрапейскай літаратуры, часта пісалі самі і друкавалі напісанас. Менавіта такі быў, напрыклад, Л. Гурніцкі, перакладчык, гісторык, паэт, стваральнік каралеўскай бібліятэкі ў Вільні, выдатны знаўца старабеларускай мовы, сябра Я. Каханоўскага. Ад уласца польскіх паходжанні аўтараў пеабходна адрозніваць тых беларускіх літаратараў, якія пераважна або выключна пісалі па польскай і лацінскай мовах. Колькасць іх вельмі значная, усе яны патрабуюць пейкай нацыянальныя «рэабілітацыі», бо залічэнне іх у шэрагі дзеячаў выключна польскай культуры здаецца па месці меры дзіўным. Да такіх літаратараў адносіцца ўраджэнец Старой Волі, цяперашняга сяла педалёка ад Пружанаў, вядомы пісьменнік і першы ўсходнесўрапейскі літаратуразпаведец С. Стравольскі і яго старэйшы сучаснік С. Кулакоўскі, паэт, чые творы друкаваліся шмат у якіх беларускіх друкарнях, у тым ліку і славутых Мамонічаў. У беларускім літаратурыным працэсе пе менш чышины ўдзел, чым выхадцы з Захаду, прымалі прадстаўшкі Усходу, перадусім рускія, сярод якіх дастаткова згадаць Івана Фёдарава, які працаваў у Заблудаве разам з Пятром Мсціслаўцам, і Апдрэя Курбскага. Іх творы пе толькі распаўсюджваліся ў рукапісных спісах па Беларусі і за яе межамі, але і пеаднаразова друкаваліся. Большасць гэтых пісьменнікаў былі выдатнымі паватарамі, што ўнеслі ў класічную ўсходнеславянскую традыцыю тэмы і

ідэі, якіх рапей у ёй не было. Некаторыя з гэтых пісьменнікаў, напрыклад Феадосій Касой, сваім радыкализмам пават перавышалі заходнеурапейскіх мысліцеляў, з якімі яны без цяжкасці запаходзілі агульшую мову і пават, магчыма, рабілі па іх вельмі сур'ёзны ўплыў. Задоўга да актыўнага паступу каталіцызму па праваслаёе А. Курбскі прадпрыялі паспяховую спробу выкарыстаць сусветны літаратурны досвед у ідэйна-канфесійнай барацьбе. Ён стаў ініцыятарам своеасаблівага ўзбагачэння айчыннай культуры праз пераклад пайболыш выдатных твораў з лацінскай, грэчаскай і іншых моў, якія карысталіся пасля на Беларусі, Украіне і ў Расіі асаблівым попытам³¹.

Шматлікія замежныя упіверсітэты, дзе павучаліся выхадцы з Вялікага княства Літоўскага і ўтвараліся свайго роду беларускія зямляцтвы, таксама сталіся запачымі асяродкамі развіцця беларускай культуры. Не выключана, што ў некаторых з іх іспавалі літаратурныя гурткі, якія аб'ядноўвалі беларусаў і тых, хто сімпатызаваў іх культуре, напрыклад у Кракаўскім, дзе адпачасова запаходзіліся вядомы гуманіст паэт Павел Русін, або Павел з Кросна, яго вучань Ян з Вісліцы і сам Францыск Скарына.

У першас дзесяцігоддзе XVI ст. іншаземцы складалі абсолютную большасць павучэнцаў упіверсітэта. Праўда, выхадцы з Вялікага княства Літоўскага сярод іх не былі самай шматлікай групай. На першым месцы паводле колькасці заўсёды стаялі венгерскія студэнты, пасля тых, хто прыбыў з Сілезіі, Маравіі і іншых мясцін, пе выключаючы пават тумаппага Альбіёна. Да пачатку XVI ст. Кракаўскі упіверсітэт дасягнуў сваёй найвышэйшай вядомасці як адзін з найлепшых у Еўропе. У тых гадах тут выкладалі сусветпавядомыя гуманісты, выхадцы з розных краін: італьянцы Ян Сільвіус Аматус, Капстацін Кларэці дэ Капцэлерыс, швейцарцы Рудальф Агрыкала Малодшы, Валіцін Эк, англічанін Леанард Кокс, іспанец Гарсіяс Ападрэс і шмат хто іншы. Упіверсітэт стаўся адной з самых падзеіных апор гуманізму, а яго гадаванцы пасля дапеслі ідэі гэтага руху да аддаленых куткоў Еўропы. Гуманістычныя павевы зрабілі ўплыў па упіверсітэцкае жыццё, у прыватпасці на праграмы факультэта «вольных мастацтваў», яшчэ ў папярэднім стагоддзі. У самым канцы яго ва універсітэцкіх колах узпіклі першыя ва Усходній Еўропе лавукова-літаратурныя таварыствы, якія адыгралі каласальную ролю ў распаўсюджванні ідэй гуманізму. Ля вытокаў утварэння гэтых таварыстваў стаялі буйныя еўра-

пейскія гуманісты, італьянскі дыпламат Філіп Калімах і выдатны паэт Конрад Цэльтыс. Усё гэта вельмі заўважна адбілася і на развіцці ўсходнеславянскіх культур, іх літаратур і кніжнасці. Невыпадкова менавіта ў Кракаве ў тыя гады ўзнікла ўсходнеславянскае кнігадрукаванне, адбылася падзея велізарнай важнасці, што пазначыла падыход новай эпохі ў гісторыі айчышай культуры, які, на думку аўтарытэтных вучопых, пеабходна разглядаець у пайцяспнейшай сувязі з польскім Адраджэннем³².

Пражскі універсітэт, што славіўся сваімі цацыянальнымі традыцыямі, прыцягваў многіх беларусаў. Аднаго часу тут нават іспавала калегія для выхадцаў з Вялікага княства Літоўскага, у якім здаўна жыла запачная заікаўленаасць да вучэння ў рэктара універсітета Яна Гуса і Ераніма Пражскага, якія выказваліся ў духу прыязнасці да праваслаўных. Гусіцтва, дарэчы, гістарычна з'яўлялася рухам не толькі абстрактна антыкаталіцкім, але і глыбока нацыянальным, славянскім, скіраваным супраць засілля немцаў, зусім у духу пекаторых выказванняў І. Мялешкі, пададзеных у яго «Прамове». Калісці гусіты марылі аб'яднаць шмат каго са славян, у тым ліку і беларусаў, якія разам з украінцамі прымалі актыўны ўдзел у гусіцкім рэвалюцыйным руху. Справа дайшла ўжо да таго, што чацьверкі пасад запрашаўся вялікі князь літоўскі Вітаўт³³, а «агульнае палітычнае і эканамічнае становішча жыцця» з часам пачало вельмі спрыяць «магчымасцям культурнага каптакту» з Чэхіяй³⁴.

«У XV—XVI стст. усходнеславянскага кніжнага і чытальніцкага асяроддзя дасягнула пнова хвалая чэшскага літаратурнага ўплыву. У асноўным гэта закрапула беларускае асяроддзе ў межах Вялікага княства Літоўскага»³⁵. Беларусам былі вельмі блізкія ідэі натхнільнікаў чэшскай Рэфармацыі, у тым ліку і тыя, што датычылі перакладу Святога пісання на народную мову. Імя Я. Гуса было заўсёды гэтак жа папулярнае на Беларусі, як і імёны М. Лютера, Ж. Кальвіна і Э. Ратэрдамскага. Невыпадкова нават на вокладках кніг з беларускіх бібліятэк яго партрэт памяшчаўся побач з ціспённымі выявамі гэтых мысліцеляў. Творы Я. Гуса і гусітаў былі ў шмат каго з пісьменнікаў Беларусі, напрыклад у С. Буднага, ад якога частка з іх пасля трапіла ў Расію, у Москву, дзе ёю валодаў вядомы рускі пісьменнік, вучань Сімяона Полацкага Сільвестр Мядзведзеў³⁶.

Уласна кажучы, у Празе ў 1517 г. пачынаецца бела-

рускае кнігадрукаванне, перакрыжоўваюцца шляхі шматлікіх вядомых пісьменнікаў, якія адыгралі выдатную ролю ў гісторыі беларускай культуры. Выгадаваныя ў духу гуманістычных ідэй, гэтая пісьменнікі часам знаходзяцца ў супрацьлеглых лагерах, вызнаюць далёка не адназначныя погляды. Сыш віленскага бурмістра паэт і палеміст С. Гозій, папрыклад, стаповіцца адным з пайактыўпейшых працаведнікаў контэррэфармацыі і ініцыятарам правядзення добра вядомага ў гісторыі каталіцкай царквы Трыдэнцкага сабора.

Апроч Кракава і Прагі вялікая колькасць юнакоў з Вялікага княства Літоўскага навучаецца ў Кёнігсбергскім лютэранскім універсітэце, адкрытым у 1544 г. Абстаноўка для іх тут была выключчна спрыяльная, шмат хто з прафесараў быў земляком студэнтаў і мог гаварыць з імі не толькі па лацінскай, але і па родных мовах. У Кёнігсбергу ўпершыню былі падрукаваны некаторыя творы беларускіх, літоўскіх і польскіх аўтараў, сярод іх М. Мажвідас, Радзівілы, М. Стрыйкоўскі.

У ішых пратэстанцкіх універсітэтах Еўропы таксама навучалася пямана беларускай моладзі. Іх прыцягвалі Лейпциг, Цюбінген, Вітэнберг, Інгалштадт і іншыя гарады. Католікі ў аспоўным слалі сваіх дзеяцей у Італію: у Падую, Балоппю, Рым, у калегіях якіх рыхтаваліся будучыя выдатныя грамадскія дзеячы і пісьменнікі. Гэтая роля Рыма і Ватыкану яшчэ болей узрасла ў наступныя часы, калі тут вучыліся і працавалі выдатныя беларускія літаратары, як ужо прыгадвалы Іосіф Пяткевіч і іштыя.

Вядомы выпадкі, калі беларусы ехалі вучыцца не па Захад, а па праваслаўны Усход, дакладней, па поўдзень Еўропы. Мы бачым іх сярод асоб, блізкіх да ўсяленскіх патрыярхаў, адзін з якіх пасылае ў складзе прадстаўпічай дэлегацыі беларуса — «спудея Феодора», які выконшваў ролю перакладчыка і афіцыйшага пасланніка адпачасова³⁷. Гэты Феадор быў, відаць, вельмі здольным вучнем і літаратарам-палемістам праваслаўнага напрамку, пездарма сам капстапіціальскі патрыярх у спецыяльных пасланніях Кіеўскаму мітрапаліту і «гражданам Вільні града» прасіў за яго. Апроч таго, Феадора па Русі цікавілі кінгі «вшэшпих любомудрецов и учепых феологов», якія ён хадзеў бы купіць. Просіячы аб дапамозе Феадору, патрыярх падкрэсліваў, што яна адплоціцца ў сто разоў, калі ён адпусціць да іх свайго вучня «и тамо им процветут учепия»³⁸.

Як бачым, вобраз беларускага пісьменніка эпохі Адраджэнія певычайца складаны, як складаная і разпастайная сама беларуская літаратура гэтага часу. Звесці тут усё да асобных, пэўна акрэсленых тыпаў і пабудаваць нейкую літаратурную іерархію немагчыма. Кожны, вялікі і малы, пісьменнік быў індывідуальнасцю, творчасцю якога працякала ў рэчышчы пайгалаўнейшых літаратурных традыцый свету. Творы пісалісятым самым літаратарам часта па некалькіх мовах, з якіх, прыпамсі, трэ можно лічыць па той час мовамі міжнародных зносін — гэта агульнаўзапаная лацінская, польская і старабеларуская — дзяржаўная мова пародаў Вялікага княства Літоўскага. XVI ст.— час вялікіх перамен, певычайных супярэчнасцяў, якія адбіліся па творчасці пісьменнікаў, паўплывалі па іх чалавечы лёс. Сацыяльна-канфесійныя ўзрушэнні эпохі, якія пайболыш выразна адчуваліся тады менавіта па Беларусі, пібы спецыяльна выбрацай дзеля гэтага з земляў усяго кантынента, бадай, як підзе паўплывалі па агульны поступ беларускай гісторыі, развіццё культуры і літаратуры беларусаў. Беларускі Парнас того часу ўяўляў сабою рэдкае багацце, адкрываць якое мы будзем яшчэ шмат

і шмат гадоў. Maciū беларускай літаратуры і са-
праўды быў тады велізарны, складаны,
вельмі разгалінаваны, і пакуль нам
толькі ўдаеца разгледзець толь-
кі некаторыя галоўныя яго
хрыбы і вяршыні.





Пісьмо і шрифт

І всякому човенку потребна
честі...

Францыск Скарына

Пра злачэшне з'яўлэння кнігадрукавання напісаны і сказана вельмі шмат. Практычна ўсе пагаджаюцца па адным — друкаваная книга, тыражаваная ў сотнях і тысячах абсалютна ідэнтычных асобпіках, зрабіла сапраўдную рэвалюцыю ў сусветнай гісторыі, паклала пачатак новай эпосе ў развіцці культуры. Так было ва ўсіх еўрапейскіх народаў, у тым ліку і ў нас, усходніх славян, дзе асабліва папулярныя імёны айчыннага першадрукара Францыска Скарыны і рускіх першадрукароў Івана Фёдарава і Пятра Цімафеевіча Мсціслаўца, ураджэйца беларускага горада Мсціслава. Вядомы пісьменнік і гісторык М. М. Карамзін нават лічыў, што «гісторыя разуму ўяўляе сабой дэве галоўныя эпохі: вышаходства літар і друкарні; усе іншыя былі іх вынікам»¹. Амаль паўтарае за ім і наш сучаснік, філосаф і пісьменнік А. Гулыга: «...иे столькі Герадот, колькі Гутэнберг — сапраўдны бацька гістарычнай свядомасці»². Думка М. М. Карамазіна сумучная і меркаванню вядомага савецкага лінгвіста-медыяліста, прафесара Л. П. Жукоўскага, якая пісала пра два перыяды гісторыі развіцця спосабаў фіксацыі вуснага маўлення: 1) рукапісны і 2) перыяд кнігадрукавання³.

І сапраўды, з'явіўшыся ў пейкай краіне або групе краін, кнігадрукаванне паступова мяніла сістэму літаратур-

пай і чытацкай прасторы, фарміравала, па сутнасці, новую камуникацыйную сістэму, сістэму зносіп з дапамогай друкавае кнігі, што ў сваю чаргу рабіла ўплыў па культурны працэс у цэлым. Выдатную ролю адыграла кнігадрукаванне ў гісторыі славянскіх культур⁴.

Прычым роля друкара па славянскім Усходзе ўяўляеца пекаторым павукоўцам звачча важнейшай, чым па Захадзе⁵.

На думку акадэміка А. І. Сабалеўскага, па Беларусі XVI — пачатку XVII стст. «кнігадрукаванне... зрабіла та-кія поспехі, што рукапісы сталіся лішнімі»⁶. Гэтым ён, у прыватнасці, тлумачыў парадаўнаўчую пешматлікасць аца-лельных беларускіх рукапісаў традыцыйнага зместу. Апош-пяя заўвага ў дастатковай ступені, безумоўна, слушная, як слушная япа і ў дачыненні да аналагічных маскоўскіх выдашняў, пакліканых служыць «ко очищению и исправ-лению ненаученных и в разуме непускуных книгоописец»⁷ і «ко очищению и исправлению плодов правды»⁸. Істотная розніца заключаецца ў тым, што беларускае кнігадрукаванне першага яго стагоддзя, у адрозненне ад рускага, з самага пачатку было выключна прыватным прадпрыем-ствам. Гэтыя традыцыі вольнага прадпрымальніцтва ў га-ліпе кнігадрукавання працягвалі развівацца па Беларусі і далей. Невыпадкова таму з цягам часу яны, дзякуючы та-кому буйному беларускаму і рускаму літаратару, як Сі-мяону Полацкі, у пэўнай ступені знайшлі сваё адлюстра-ванне і ў Pacii. З ініцыятывы Сімяона Полацкага і яго па-плечнікаў у апошній чвэрці XVII ст. у Маскве была ство-рапана гэтак званая Верхняя друкарня, практична свабод-ная ад дыктату іерархіяў царквы, пакліканая перадусім друкаваць творы самога паэта, непасрэдна апекаванага ца-ром, быць інструментам рэалізацыі такой прагрэсіўнай у гісторыі формулы: аўтарскі рукапіс — друкаваная кніга. Менавіта ёй, друкаванай кнізе, адгэтуль належала галоў-ная роля ва ўсіх культурных пачынаннях. Яна зрабілася пайважнейшым сродкам распаўсюджвання дасягненняў культуры, зброяй працаганды і контрпраганды, якая можа шмат чаго змяніць у грамадстве, ва ўнутрысацыйль-ных і пават міжнародных дачыненнях. Вось чаму Сімяон Полацкі мог з поўным правам папісаць пра друкаваную кнігу слова пра тое, што «Россия славу расширяет не ме-чем токмо...»⁹.

Кнігадрукаванне прынесла ў Еўропу не проста новую форму фіксациі тэксту, але і новую па сваёй сутнасці кні-

ту, абсолютна новую сістэму «кнігараблення», выдання кніг, карэшпа адрозпую ад старой, рукапіснай. Параўнаўча хутка ўтварылася гіганцкая друкавальная індустрывя, «Галактыка Гутэнберга», са сваімі складанымі законамі развіцця. І калі з пункту гледжання тэкстолага-прагматыка сутнасць выпадкі можа быць акрэслена, напрыклад, паступымі словамі акадэміка Д. С. Ліхачова: «...памылкі пабору адрозпіваюцца ад памылкі пісьма. Памылкі пабору звязаны з тэхнікай пабору»¹⁰, дык у чиста філософскім сэнсе друкаваны тэкст — гэта прынцыпова новае адзінства, вынік развіцця і ўзаемадзеяння ўсіх інтэлектуальных тэхнічных сіл чалавецтва тых часоў¹¹.

На эмепу пяру прыйшла металічная літара і друкарскі варштат, вызначыўшы па стагоддзі тэхніку распаўсяджацца, а часткова і сама развіццё сусветнай літаратуры. Нязменным застаўся толькі асноўны будаўнічы матэрыял пісьменнасці, кніжнасці: алфавіт, літары. Нават малюнак іх у рукапісе і ў друкаванай кнізе быў аднолькавы або амаль аднолькавы. Пісьмо і шрыфт былі пастолькі цесна звязаныя, так моцна ўплывалі адно на адно на працягу апошняга паўтысячагоддзя, што ўсё гэта патрабуе спецыяльнага разгляду, які мы, натуральна, абмяжкоўваем рамкамі нашай тэмы — беларускай кніжнасцю XV—XVI стст. Тады на Беларусі ўжывалі як кірыліцу, так і лацінку. Няма сэнсу шукаць якія-небудзь істотныя працы пашырных сучасных навукоўцаў або даследчыкаў мінульых часоў, дзе была бы намалявана хоць бы самая прыблізная карціна развіцця той або іншай графічнай сістэмы ў беларускай пісьменнасці. Не лічачы паасобных кароткіх згадак акадэміка Я. Ф. Карскага ў яго «Славяnskай кірылаўской палеаграфіі» (Л., 1928) і раздзела «Асаблівасці пісьма заходнерускіх твораў, пачынаючы са старажытных часоў (Палеаграфічны парыс)» у першым выпуску другога тома яго славутай кнігі «Беларусы» (Варшава, 1908), мы нічога не зпойдзем. Прыйчым усё напісаное Я. Ф. Карскім датычыць толькі кірылічнага пісьма, што ж да лацінкі, дык пытанне пра яе ў гэтай сувязі піколі нават не ставілася. Думаю, што і цяпер шмат каго, у тым ліку і сярод навукоўцаў-гуманітарыяў, здзівіць словазлучэнне: беларуская лацінская палеаграфія. А тым часам стварэнне адпаведных дапаможнікаў па беларускай кірылічнай і лацінскай палеаграфіі сталася б істотнай падмогай для правядзения вялікай колькасці гістарычных і філалагічных даследаваній на абсолютна новым узроўні. Здавалася б,

запоўніць прагалы ў сферы беларускай лаціскай палеографіі можна часткова абавіраючыся на польскі досвед. На жаль, гэтага зрабіць нельга: у Польшчы такіх прац вельмі мала і, бадай, усяго адна з іх мае істотнае практычнае ззначэнне ў дачыненні да Вялікага княства Літоўскага¹². У польскай павуцы заўсёды дамінаваў строга храналагічны падыход у палеаграфічных даследаваннях, сваіго роду метад храналагічнай класіфікацыі, што ўжо даўно выклікае пездавальпенне вядучых гісторыкаў гэтай краіны¹³. Зрэшты, нельга сказаць, што і ў іншых краінах Захаду і Усходу палеаграфія як навука перажывае росквіт¹⁴. Усё гэта, натуральна, яшчэ больш ускладняе вывучэньне гісторыі беларускай лаціскай палеографіі, асаблівасці якой нельга звесці ўсяго толькі да пейкага рэгіянальнага варыянта польскай.

Лаціскіе пісъмо на Беларусі, развіццё яго індывідуальных асаблівасцяў было абумоўлена шэрагам упутраных і внешніх фактараў, што стаялі і за межамі польскага культурнага кантэксту, былі звязаны з Польшчай толькі апасродкована, праз ішыя краіны і землі Еўропы, у прыватнасці німецкія. Істотны ўплыў на лаціскіе пісъмо па Беларусі зрабілі традыцыі паўсюдна распаўсюджанага тут з глыбокай старажытнасці кірылічнага пісьма, а таксама шматлікія канцыляры, начынаючы ад галоўпай — дзяржаўпай і канчаючы самымі пязначнымі — мясцовымі, у якіх на працягу дзесяцігоддзяў і стагоддзяў даводзілася весці перапіску лаціскай графікай на лаціскай, німецкай і польскай мовах. Вядома німала цікавых прыкладаў, калі ў XVI—XVII стст. і ўсходнеславянскія тэксты занісваліся лаціскай. Гэта датычыла не толькі чиста свецкіх твораў, такіх, напрыклад, як летапісы¹⁵, але і літургічных¹⁶. У пэўпай ступені можна гаварыць пра непасрэдную сувязь маштабаў распаўсюджання лаціскай графікі па Беларусі з інтэнсіўнасцю выкарыстання тут лаціскай і польскай моў як універсальных сродкаў міжнародных запосін, што, відаць, не было характэрна для XV ст., калі лаціскія слова і выразы часта запісваліся беларускім кірылічным пісъмом¹⁷, дый увогуле кірылічная графіка, як і старабеларуская мова, абсолютна дамінавала ва ўсіх сферах жыцця Вялікага княства Літоўскага.

Палеографы розных часоў рабілі пэўныя павярхойныя заўвагі пра магчымыя адрозненні ва ўсходнеславянскім книжным пісъме — рускім, украінскім і беларускім, але практычна і да сёняшняга дні праблемы гэтых застаюц-

ца пявырашаныя, бо такія прыкметы знайдзены толькі для скорапісу, дый тое ў выпадку парапашня яго рускіх варыяцтваў з беларускімі або ўкраіскімі. Пра пісьмо кнігі традыцыйнага зместу дагэтуль іспуе пямала памылковых тлумачэнняў, заславаных не па пільным назірапні, а па думыслах, паасобным з якіх ідзе ўжо другая сотня гадоў. Чамусьці, калі гаворка заходзіць пра беларускае кніжнае пісьмо, адразу без дай прычыны ўзгадваюць пра беларускі скорапіс, рысы якога незразумела чаму павінны абавязкова выяўляцца і ў гэтай сферы пісьмовай практыкі. Абсурднасць такога падыходу відавочная, яшчэ Я. Ф. Карскі падкрэсліваў, што «ў рукапісных кнігах тыповы судэльны заходнерускі скорапіс з'яўляецца, зрэшты, толькі ў канцы XVI і пачатку XVII стст.»¹⁸. Даочы павярхойную апэйку беларускаму скорапісу, ёп, у прыватнасці, абсалютна слушна пісаў: «Заходнерускі скорапіс, з якім пасля супаў і паўднёварускі, рэзка адрозніваецца ад скорапісу Паўночна-Усходній Русі. Адрозненне паміж імі перш за ёсё ў самім характары пісьма, а ўжо тады ў адрозненні паасобных напісанняў. Розніца адбылася таму, што ў Літоўскай Русі давялося жыць асаблівым жыццём, у парапашні з Масквой, паддавацца ўплыву заходніх культуры і ў выніку гэтага знаёміцца з лацінскім пісьмом. Часта даводзілася той самай асобе пісаць па-лацінску, па-польску і па-руску. А ў лаціна-польскай графіцы тады панавала гэтак званае гатычнае пісьмо; асаблівасць яго рэзка адбіваецца і па заходнерускім пісьме старажытнага скорапісу. Гэтая гатычная манера была прычынай таго, што пайстараражытпейшыя скарапісныя заходнерускія абрэзы літар увогуле блізкія да паўстаўных, тым часам як ва ўсходнерускім скорапісе яны маюць іншы малюнак... У пазнейшым заходнерускім скорапісе і гэтыя абрэзы атрымалі асаблівае развіццё»¹⁹.

Вельмі адчувальны ўплыў на эвалюцыю беларускага лацінскага і асабліва кірылічнага пісьма зрабіла дзелавая пісьменнасць, пісьменнасць канцылярый. Такі выдатны знаўца кірылічнай паліграфіі, як В. М. Шчэнкіш, увогуле лічыў старажытны варыянт беларускага скорапісу скорапісам «Літоўскай велікакняскай канцылярыі XV—XVI стст.»²⁰ і называў яго «віленскім». На самай справе ў станаўленні гэтага віду кірылічнага пісьма прымала ўдзел, вядома ж, не толькі адна сталіца Вялікага княства Літоўскага, яго галоўная канцылярыя, з не такім ўжо і шматлікімі ў ёй пісарамі і пісцамі²¹. У немалой ступені

гэтаму спрыяла таксама нават каралеўская канцылярыя ў Кракаве, дзе пісары і пісцы стваралі і каштравалі самыя розныя дакументы на старабеларускай мове. Дастаткова парабаўнаць дакументы каралеўскай канцылярыі таго часу, перапісаныя гэтак званай італікай, гэта значыць гуманістычным курсівам, з віленскімі, і падабенства адразу ж кінецца ў вочы²². Параўноўваючы пісьмо дакументаў дзяржаўных архіваў Вялікага княства Літоўскага і Польшчы — Літоўскай метрыкі і Каронпай, таксама прыходзіш да высповы, што паміж імі шмат агульнага²³. Гэтае падабенства працягваецца практычна па ўсім працяглу гісторыі абодвух архіваў і сведчыць не пра адпабаковы ўплыв, а хутчэй пра ўзаемаўплыв. Прыкладам таму і так званае канцылярскае пісьмо, якое першапачатковая ўзпікла ў сярэдзіне XVI ст. у італьянскіх канцылярыях па аспове італікі і гатычнага купецкага пісьма. Пад канец стагоддзя яно распаўсюджваецца ўжо ў шмат якіх еўрапейскіх краінах, у тым ліку ў Польшчы і Вялікім княстве Літоўскім, дзе акты ўна ўпілывае на позні кірылічны скорасіc, ад якога, у сваю чаргу, у паасобных выпадках сам трапляе ў залежнасць²⁴. Амаль не адстаюць у эвалюцыі пісьма і розныя царкоўныя канцылярыі Вялікага княства Літоўскага, пачынаючы ад вярхоўных і канчаючы епархіяльнымі. У Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве СССР у Ленінградзе, дзе захоўваецца славуты Архіў заходнерускіх уніяцкіх мітрапалітаў²⁵, і ў іншых сховішчах мы знойдзем гэтamu нямала пацверджанняў.

Абсалютна адметная гісторыя ў беларускага кірылічнага кілікнага пісьма. На думку Я. Ф. Карскага: «...і ў помніках XIV ст. (і часткова пачатку XV ст.) заходнерускі ўстаў увогуле падобны да агульнарускага»²⁶, «XV стагоддзе ў творах пісьменства — панаванне паўустава: устаўныя помнікі (напр., гр. 1414 г.) — рэдкія выпадкі»²⁷. Тое самае назіраецца і ў наступным, і пават часткова

XVII ст.²⁸. Беларускі паўустав дамінуе ў рукапісных кнігах тae пары і ў цэлым «выяўляе нямала рыс падабенства... з усходнерускім», хоць мае ён і «істотныя адрозненні» ад яго²⁹. Я. Ф. Карскі раздзяляе яго на старэйшы (з канца XIV і да сярэдзіны XV стст.) і малодшы, які, на думку вучонага, «больш падобны да паўднёваславянскага паўустава (не тонкага), чым да рускага «велікарускага».

Ёсць, адпак, вельмі значная катэгорыя помнікаў традыцыйнага зместу, а менавіта Евангеллі, асабліва Евангеллі напрастольныя, якія і ў Расіi, і на Беларусі пісаліся

вельмі і вельмі падобным, часам практычна тым самым паўустаўным кніжным пісьмом. Падобная, і гэта асабліва цікава, і мова такіх рукапісаў. «Большая іх частка,— сцвярджаў А. І. Сабалеўскі,— не адрозніваецца ў мове нічым ад маскоўскіх таго самага часу, апроч здрэнку мены ў — пу і ішых дробных асаблівасцяў»³⁰. Неабходна адзначыць, што падабенства гэтае распаўсяоджваецца і па пісьмо шэрагу дакументальных помпікаў XVI ст., напрыклад маскоўскае судовае пісьмо, у якім мы знаходзім абрэсы літар, вельмі падобных пават да шрыфтоў скарыпаўскіх кніг³¹, у аснове якіх, як лічыў Я. Ф. Карскі, «ляжыць заходнерускі паўустаў»³². Зрэшты, паасонныя літары са шрыфтоў скарыпаўскіх кніг маюць аналагі і ў пісьме цэлага шэрагу ішых помпікаў рускага паходжання, не выключаючы, напрыклад, славутай Гепадзіеўскай бібліі капца XV ст. Усе гэтыя факты сведчаць пра цесныя, а часам і вельмі цесныя руска-беларускія сувязі ў галіне кніжнай справы, у сферы кніжнага і канцылярскага пісьма, што ў пэўнай ступені прымушае з увагай паставіцца і да паведамлення М. Стрыжкоўскага пра пісараў з Масквы ў канцылярыях Вялікага княства Літоўскага³³. У сувязі з гэтым уяўляюць бяспрэчную цікавасць і шматлікія кніжныя каптакты Русі Літоўскай і Маскоўскай, прыезды ў Москву спецыяльных місій з адпою толькі мэтай: здабыць пайболыш аўтарытэтныя спісы тых або ішых твораў, паасонныя з якіх нават прызначаліся для друкаванія ў Вялікім княстве Літоўскім³⁴. Агульнавядомая ў гэтих каптактах і роля рускіх першадрукароў І. Фёдарава і П. Мсціслаўца, шляхі якіх пасля Заблудава разышліся, а разам з імі разышліся, распаўсяодзліся па ўкраінскіх землях і ў Вялікім княстве Літоўскім кірылічныя шрыфты маскоўскага тыпу, а таксама арнаментыка маскоўскіх першадрукаваных кніг, якая сустракаецца ва ўкраінскіх і беларускіх выдашнях яшчэ і ў XVIII ст., прычым нават ва ўшіцкіх³⁵.

Я. Ф. Карскі лічыў, што шрыфты маскоўскіх першадрукаваных кніг супадаюць «на малюнку з усходнерускім паўуставам», менавіта гэтыя шрыфты ўжываюцца «пасля ў віленскай друкарні Мамонічаў і ў ішых заходнерускіх»³⁶. На першы погляд у такім сцверджашчі пяма пічога сунярэчлівага, усё здаецца слушным, хоць і крыху дзіўным. Чаму маскоўскія шрыфты атрымалі і па Беларусі і па Украіне такое шырокое распаўсяоджанне? Бо была ж, здаецца, напрыклад, традыцыя скарыпаўскіх шрыфтоў? Па-

ся дэталёвага знаёмства з пісъмом кніг традыцыйшага зместу, перапісаных у Расії, на Украіне і Беларусі, становіцца зразумелым, чаму малюпак шрыфтоў першых маскоўскіх выданняў так хутка і бязболына ўвайшоў у выда-вецкую практику большасці ўсходнеславянскіх друкарняў. Справа ў тым, што малюпак гэты пельга пазваць выключна маскоўскім. Ён падобны і да беларускага, і да ўкраінскага паўустаўцага пісъма. Безумоўна, роля I. Фёдарава і П. Мсціслаўца ў распаўсюджанні па Беларусі і Украіне шрыфтоў маскоўскіх першадрукаваных кніг не падлягае і пайменшаму сумненню. Неабходна ўлічваць толькі тое, што малюпак іх не быў чужы пісъму кніг традыцыйшага зместу ва ўсіх ўсходнеславянскіх пародаў. Не разглядаючы раннія беларускія кніжныя помікі, такія, напрыклад, як Друцкае евангелле XIV ст., звернемся да прыкладаў з XV і XVI стст. Прchyм агляд будзем весці не ў парадку храналогіі, а ў адпаведнасці з цяперашнім месцам захоўвання рукапісу.

Пачнем са збораў Цэнтральнай бібліятэкі АН ЛітССР. У так званым «Фондзе рускіх рукапісных кніг»³⁷ знаходзяцца дзесяткі і нават сотні рукапісаў, створаных беларусамі³⁸. Вось два Евангеллі першай паловы XVI ст.³⁹, перапісаныя адною рукой. І паводле архітэктоўкі, і паватмоўных асаблівасцяў яны практична не адрозніваюцца ад апалағічных маскоўскіх рукапісаў. Пісъмо іх таксама шмат у чым пагадвае маскоўскае і ўкраінскае⁴⁰. Тое самае можна сказаць і пра іншыя беларускія помікі таго часу з «Фонду рускіх рукапісных кніг», пісъмо якіх мае агульныя рысы з рукапісамі, што ствараліся ў розных канцах Расіі, у тым ліку і ў славутай майстэрні Троіца-Сергіевай лаўры⁴¹. Сюды адносяцца: пергаментная Трыёдзь каляровая⁴², Апостал⁴³, Евангелле⁴⁴, Евангелле⁴⁵, Евангелле⁴⁶, Евангелле⁴⁷, Евангелле⁴⁸. Сярод рукапісаў са збораў былога Віленскага беларускага музея⁴⁹ можна выдзеліць пекалькі вельмі цікавых для пашай тэмы⁵⁰. Абмяжуемся кароткім аглядам адшаго з іх. Гэта Апостал першай паловы XVI ст.⁵¹, па якім ёсьць шэраг падзвычай цікавых запісаў, зробленых ва Усходній і Заходній Беларусі⁵², а таксама ў Літве⁵³. Па ўсіх прыкметах ён цалкам пагадвае рускі рукапіс. Аналагічныя прыклады мы знайдзем і ў зборах Ленінграда⁵⁴, Кіева⁵⁵ і іншых гарадоў. Беларускія рукапісы, падобныя да рускіх, ёсьць і ў Мінску. Самы цікавы з іх, бадай, Евангелле сярэдзіны XVI ст., што захоўваецца ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Лепіна⁵⁶.

І ў мове, і ў архітэктоніцы, і ў пісьме ёп пічым не адрозніваецца ад рускіх. Нават болей, гэты беларускі рукапіс цалкам можа быць прызапы падобным да рускіх першадрукаваных выданияў. У ім ёсць застаўкі старадрукаванага стылю, якія вельмі падобныя да тых з рускіх рукапісаў, што ліцаца першаўзорам арпаментыкі першадрукаваных маскоўскіх выданияў⁵⁷. Рукапісы беларускага паходжания відавочна маюць некаторыя агульныя рысы з графічнымі элементамі з выдапні щ. Фіёля⁵⁸, маскоўскіх анатомічных выданияў⁵⁹ і маскоўскіх выданияў І. Фёдарава і П. Мсціслаўца⁶⁰.

Такім чынам, можна з пэўнасцю сцвярджаць, што гэтак званы маскоўскі малюнак шрыфту, які распаўся здзіўся ў беларускіх выданнях другой паловы XVI ст., мае аналагі і ў паўустаўным кніжным пісьме, ужываным тады ў Вялікім княстве Літоўскім. Што да шрыфтоў тыпу скарынаўскіх, дык мы бачым іх у выданнях пратэстанцкага Нясвіжка і цюбінгепскіх кірылічных друкаваных кнігах Прымуса Трубера⁶¹, а таксама пекаторых выдапнях Вільні. Адкрытым пакуль застаецца пытанне пра ўплыў гэтага тыпу шрыфтоў на гэтак званы рускі грамадзянскі шрыфт, грамадзянскую азбуку, якою ўсе мы карыстаемся дагэтуль. Грамадзянскі шрыфт быў зацверджаны Пятром Першым у якасці абязьковага, агульнадзяржаўнага ў 1708 г. па падставе праекта, у аснову якога леглі і ўзоры шрыфтоў, ужываных у выданнях беларуса Ілы Капіеўскага, які, верагодна, зазнаў уплыву нясвіжскіх пратэстанцкіх кніг, амагчыма, і выданняў самога Ф. Скарны. Усё яшчэ незразумела, паколькі паўплывалі шрыфты тыпу скарынаўскіх, ужываныя ў шэрагу выданняў Мамопічаў, па далейшае развіццё беларускай кірылічнай шрыфтовай традыцыі, якая не перапынялася аж да канца XVIII ст., а таксама па лёс лацінскага скорапісу па Беларусі, Літве, Украіне і ў Польшчы.

Нявырашаных проблем шрыфталогіі іспуе, бадай, пават значча болей, чым палеаграфічных. Пра стан айчыннай кірылічнай шрыфталогіі па пачатку пашага стагоддзя можа, напрыклад, сведчыць такое абсолютна абсурднае сцверджанне вядомага медыяявіста К. В. Харламповіча, «што заходнерускае кнігадрукаванне зрабіла свой уплыў на маскоўскае, гэта можна бачыць з хлудаўскага Евангелля маскоўскага друку, шрыфт якога падобны да нясвіжскага»⁶². Значна большыя праблемы стаяць перад айчыннай лацінскай шрыфталогіяй. Манографія Л. І. Кісялёвой

«Заходненеўрапейская рукапісная і друкаваная кніга XIV—XV стст.» (Л., 1985) — адзіпая ў пас буйпая праца, прысвеченая ўзаемадзеянню і ўзаемаўплыву рукапіснай і друкаванай кнігі, пісьма і шрыфту, датычыць толькі кнігі замежнай, заходнай. Амаль паўтысячагадовая гісторыя айчынных лацінскіх шрыфтоў пакуль абсолютна певядомая. У пэўнай ступені, праўда, можна выкарыстаць наяўныя багаты замежны досвед, а таксама прынесьці адну з высноў Л. І. Кісялёвой пра пяць аспоўных тыпаў пісьма (пісьмо літургічных кніг, або архітэктонаса, гатычнае кніжнае пісьмо, бастарда, капцылярскае пісьмо, гуманістычнае пісьмо), якія сталіся першазорамі галоўных тыпаў шрыфтоў еўрапейскіх выданняў ішкупабульшага перыяду, які працягваўся да 1500 г.

Не паглыбляючыся ў дэталі ўсіх гэтых яшчэ не вырашаных да канца шрыфталагічных праблем і ў адносінах да заходненеўрапейскай кнігі, можна ўсё ж паказаць асноўныя тыпы лацінскіх шрыфтоў, ужываных у друкарнях Вялікага княства Літоўскага. Гэта перадусім антыква, швабаха і фрактура, якія маюць сваю багатую гісторыю, што працягваецца і да сённяшняга дня. Так, напрыклад, антыква мае, прынамсі, чатыры асноўныя перыяды ў сваём развіцці: рэнесансны, не ў апошнюю чаргу звязаны з імем славутага Альда Мануцый, які яе ўдасканаліў, барочны, класічны і сучасны. Выкарыстанне ў друкарні тых або іншых шрыфтоў залежала ад шэррагу акалічнасцяў: канкрэтных яе матэрыяльных магчымасцяў, віду выдаваных кніг, пэўнай моды на той або іншы тип шрыфту ў чытацкіх колах і г. д.

У Вялікім княстве Літоўскім, кнігадрукаванне якога было так цесна звязана з Кракавам і частковая з Кёнігсбергам, ужываліся пераважна тыя шрыфты, якія перадусім маюць аналогі ў польскай і радзей пямецкай практыцы. У значнай колькасці выпадкаў замежныя друкары, што прыезджалі працаваць у беларускія друкарні, разам з іншым абсталяваннем везлі з сабой і шрыфты. Часам лацінскія шрыфты заказваліся ў вядомых замежных майстроў або адліваліся на месцы.

Значных цяжкасцяў зазнавалі друкарні з прычыны частай нястачы каштоўнай паперы, што завозілася з-за мяжы, а таксама выраблялася па ўласных папяровых млынах, першыя з якіх з'явіліся ў Вільні і яе ваколіцах яшчэ ў 1520-я гг.⁶³. Гэта прымушала ўладальнікаў друкарняў і выдаўцу будаваць новыя млыны, і ўжо ў другой палове

XVI ст., напрыклад, у Лукаша Мамоніча іх было трох⁶⁴. Э. Лаўцявічус пават сцвярджае, што «вытворчасць пашеры і гандаль ёю ў Вільні былі ў яго руках»⁶⁵. Некалькімі паяровымі млынамі валодалі ў XVI ст. Радзівілы⁶⁶, а таксама М. Кавячыцкі⁶⁷, уладальнік друкарні ў Нясвіжы і Заслаўі. Друкарская тэхніка, ужываная ў Вялікім княстве Літоўскім, амаль пічым не адрознівалася ад той, якая працавала ў друкарнях Германіі, Польшчы і іншых еўрапейскіх краін. Яна была ўся запазычапая, і тыя пайболыш аўтарытэтныя апісанні яе асаблівасцяў, якія датычыць іншых краін і земляў⁶⁸, поўпасцю адлюстроўваюць становішча спраў і ў Вялікім княстве Літоўскім. Для нас важна адрозніць, што тэхніка гэтая дазваляла ў вельмі кароткімі тэрмінамі аддрукаваць сотні і нават тысячы абсалютна ідэнтычных асобнікаў любой кнігі, якая, у адноўленіи ад рукапісу і яго нешматлікіх спісаў, адразу ж становілася пабыткам вялікай колькасці людзей, актыўна фарміравала і ўздзеянічала па чытацкае асяроддзе, рабілася сродкам у дзесяткі і сотні разоў больш магутным, чым рукапіс. Наставі новы, нябачаны яшчэ этап у развіцці сродкаў інфармацыі, які зрабіў каласальнае ўздзеянне і на гісторыю літаратуры ў цэлым. Яна была цішер друкаванай, шырокай доступнай, лёгкай для распаўсюджвання. У нашыя дні старадаўняя друкаваная літаратура ўяўляе сабой надзвычай зручны для даследчыка матэрыял. Пры руплівым і падрабязным яе вывучэнні з'яўляецца прывабная магчымасць намаляваць амаль поўную карціну літаратурнага развіцця таго або іншага парода, той або іншай краіны. Такая спроба зроблена і ў гэтай кнізе.

Яна — пра каласальную па важнасці эпоху ў гісторыі беларускай культуры, эпоху падзвычай яскравую, але ўсё яшчэ да капца не адкрытую, не спазпаную.





«Избрал оставити... В книгах...»

...не просил еси себе дній
многих, ии богатства... но
жадал еси себе мудрости...

Францыск Скарына

У 1517—1519 гг. у Празе і ў 1522—

1525 гг. у Вільпі Францыск Скарына падрукаваў сорак дзве кнігі¹, перакладзенія ім па мову, бліzkую да пароднай, дапоўненія яго літаратурнымі каментарыямі, падрабязнымі ўступамі-прадмовамі і кароткімі слоўпымі капецоўкамі. Паводле колькасці гэтых кнігі беларускага асветніка складаюць дзве трэці ўсіх выданияў кірылічнага шрыфту ў свеце за XV — першую чвэрць XVI стст.² і больш за палову такіх выданий XV — першай паловы XVI стст.³. Нягледзячы па даволі багатую літаратуру пра Ф. Скарыну⁴, абставіны яго жыцця ўвогуле малавядомыя, і апавядальная пітка ў расказах пра лёс вялікага беларуса звычайна цягнецца паміж нешматлікімі дакладнымі фактамі, дакументаванымі прызначаннямі самога героя і тымі мізэрнымі актавымі сведчаннямі, якія ўдалося расшукаць павукоўцам XIX—XX стст. Нам невядомыя пават даты параджэння і смерці Скарыны⁵, вядуцца спрэчкі і пра дакладнасць папісання яго імя⁶. За апошнія гады цікаўнасць да зробленага Ф. Скарынам асабліва ўзрасла. Яго спадчына вывучаецца філосафамі⁷, кнігазнаўцамі⁸, мастацтвазнаўцамі⁹, лінгвістамі¹⁰. Усё яшчэ не сплацілі свайго доўгу перад памяцю Скарыны гісторыкі літаратуры, якія не

напісалі пра яго пакуль ніводнай грунтоўпай працы. Пасля выдадзія выбраўных твораў Ф. Скарыны ў 1969 г. («Прадмовы і пасляслоўі»), якія адыгралі вялікую ролю ў развіцці скарыйназнаўства, можна назваць толькі некалькі артыкулаў пра пісьменніка, перадусім нарыс А. Ф. Коршунава і В. А. Чамярыцкага, змешчаны ў «Гісторыі беларускай дакастрыйчніцкай літаратуры» (Мн., 1977)¹¹. На жаль, «Прадмовы...» былі для шматлікіх даследчыкаў адзінай кропніцай у вывучэнні творчай спадчыны Ф. Скарыны. Некаторыя з іх піколі і не звязталіся да арыгіналу яго кніг. Гэта адразу ж прывяло да прынцыповых памылак, пемагчымасці ў цэласнасці, як след разгледзець Скарыну — пісьменніка, перакладчыка, эдытара, выдаўца. Адным словам, без вывучэння Скарыпавай спадчыны паводле аўтэнтыку, у арыгінале, была стражана аб'ектыўнасць тых або іншых ацэнак.

У кнігах, выдадзеных Ф. Скарынам, уражвае ўсё. Таксама сусветная практика яшчэ не ведала. Скарына змясціў у надрукаваных ім біблейскіх кнігах нават свой партрэт, тым самым нібы сцвярджаючы ўласную індывідуальнасць, сваю асабовасць, сваё аўтарства, бяспрэчную далучанасць да тых глыбінных гуманістычных рухаў еўрапейскага Рэнесансу, якія аформіліся ў нершай трэці XVI ст. у выглядзе «хрысціянскага гуманізму» Эразма Ратэрдамскага і Томаса Мора¹². Для Скарыны, гэтаксама як і для гэтых пісьменнікаў і мысліцеляў, «Біблія — чалавечая, хоць і «патхёпная богам» кніга»¹³. Яна перадусім «грапдыёзы... сінтэз розных формаў старажытнай мудрасці, пачынаючы ад фальклору»¹⁴, які носіць энцыклапедычны характар.

Сучасная савецкая наука разглядае Біблію ў якасці гістарычнай кропніцы і шматпланавага, шматжанравага найкаштоўнейшага помніка літаратуры, які аб'яднаў падзвычай розныя па характеристы выкладу і зместе творы¹⁵. Ёсць у гэтай «кнізе кніг» і летапісныя апавяданні (кнігі Царстваў), і паданні пра герояў (кніга Судзяў), і любоўная лірыка (Песня песняў), і побытавыя навелы (кніга Руф), і філософскія дыялогі (кніга Іова), і шмат чаго іншага. Асаблівая каштоўнасць Бібліі як выдатнага помніка сусветнай літаратуры і ў кога не выклікае сумнення¹⁶. Нездарма паасобныя яе кнігі былі надрукаваныя ў складзе першага тома двухсоттамовай «Біблія-тэксці сусветнай літаратуры»¹⁷, якая атрымала ў пашай краіне і за мяжою такую шырокую вядомасць. Нягледзячы на тое, што біблейскія кнігі зрабілі самы сур'ёзны ўплыў

на творчасць такіх карыфелёў айчынпай і сусветпай літаратуры, як, напрыклад, Грыгорый Скаварада, Леў Талстой, Фёдар Дастаеўскі, Міхаіл Булгакаў і шмат каго ішага, традыцыі літаратуразнаўчага вывучэння Бібліі ў нашай краіне практычна не існавала, дый чиста канфесійная школа яе інтэрпретацыі рабіла ледзь зауважныя крокі. У вывучэнні Бібліі як выдатнага сусветнага літаратурнага помніка, пра які А. М. Горкі пісаў: «Цудоўная кніга, вельмі люблю яе»¹⁸, за мяжою зроблены зношыя поспехі. Іспус вялікая колькасць самых розных даследаванняў, што раскрываюць літаратурныя асаблівасці гэтага гіганцкага твора, аж да прац па паэтыцы і літаратурным стылі¹⁹.

Погляд на Біблію як на твор мастацкай літаратуры не новы. Часткова ён быў уласцівы нават візантыйскай, а ўслед за ёю і ўсходнеславянскай традыцыі з яе «четвым» тышам біблейскіх кніг, якія асабліва актыўна пачынаюць распаўсюджвацца ў пас з канца XV — пачатку XVI стст. Характэрна, што ў сваёй большасці гэта рукапісы беларускага паходжання, напрыклад такія добра вядомыя, як «Віленскі храпограф»²⁰, Супрасльскі зборнік²¹, Зборнік 1502—1507 гг.²² і ішчышыя. Таму, рыхтуючы свае выданні, Скарыша ў пэўнай ступені пайшоў насустроч патрэбам, узпіклым у сучасным яму грамадстве, для якога, зрешты, ён не толькі спрасціў магчымасць знаёмства з сусветпай мудрасцю, але і ў немалой ступені ўскладніў працэс яе разцэпцыі. Гэтая ўскладненасць, складанасць усырмання вечных ісцін са скрыційскіх кніг тлумачыцца, з аднаго боку, пэўнай нетрадыцыйнасцю іх архітэкtonікі і афармлення, а з другога — той глыбокай сімвалічнасцю, якая, па думку Скарыны, уласцівая зместу Бібліі. Скарыша, услед за Грыгорыем Вялікім, лічыў, што яна «под простыми словами замыкает тайну»²³. Такое сцверджанне пепасрэдна пераклікаецца з сярэднявечнымі і рэнесанснымі вучэннямі пра сімвал. Напрыклад, Даітэ Аліг'еры пісаў: «...Трэба ведаць, што пісанні могуць быць зразуметыя і павінны з пайвялікшым напружэннем растлумачвацца ў чатырох сэнсах. Першы завецца літаральным, і гэта той сэнс, які не сягае далей літаральнага значэння вымысленых слоў,— гэта байкі паэтаў. Другі завецца алегарычным, ён хаваецца пад покрывам гэтих баек і з'яўляецца ісцінай, укрытай пад прыгожай маною... Трэці сэнс завецца маральным, і гэта той сэнс, які чытачы павінны ўважліва вышукваць у пісаннях на карысць сабе і сваім вучням. Такі сэнс можа быць адкрыты ў Евангеллі... Чацвёрты сэнс за-

вецца анагатычным, гэта зпацыць звышсэнсам, або духоўным тлумачэннем Пісання; ён застаецца ісціпым таксама і ў літаральным сэнсе і праз рэчы азпачашыя выказвае рэчы пайвышэйшыя, далучаныя вечнае славы»²⁴.

У сваім поглядзе па ролю і значэнні «кнігі кніг» Скарыпа падзвычай блізкі да Эразма Ратэрдамскага, гэтага «Вальтэра XVI стагоддзя», самага вядомага тады еўрапейскага пісьменніка, які лічыў, што «Біблію павіпны чытаць усе»²⁵. У адрозненіі ад заходненеўрапейскіх гуманісташ Скарыпа мусіў вельмі сур'ёзна лічыцца з асаблівай, стагоддзямі ўзаконенай усходнеславянскай кніжной традыцыяй, якую, тым не меней, ён моцна рэфармаваў. Немагчымасць адысці ў сваёй літаратурнай творчасці па традыцыйнай літаратурнай мове — царкоўнаславянскай і пават па мове блізкай да народнай — ад гэтай традыцыі (ішаки ён не быў бы зразуметы суйчышпікамі-сучаспікамі), вымушае Скарыпу максімальна абапірацца па яго, часта выказваць свае ўласныя меркаванні і перакапаніі вуспамі вядомых старожытных аўтарытэтаў, якія, зрэшты, ён цалкам шчыра шапаваў і сам. Выкарыстанне ў сваёй творчасці чиста традыцыйных, усходніх пачаткаў і сплаў іх з заходнімі далі народнай цікавы, пепаўторы, арыгінальны літаратурна-графічны сімбіёз, які збівае з трону пры яго разглядзе не толькі Скарынавага сучасніка, але і павукоўца нашых дзён. Спароджаны ім мастацкі вобраз прымушае адпачасова памятаць і пра літаратурныя асаблівасці Усходу, і пра дасягненіі графічнага мастацтва Захаду, і пра ту агульнасць культуры, якая ўласцівая ўсяму Міжземнамор'ю, усёй Еўропе. Вось чаму цемагчыма раздзяліць у творчасці Скарыпы гэтыя дзве галоўныя культурныя традыцыі Еўропы — традыцыю візантыйскага Усходу і традыцыю рымскага, лацінскага Захаду. Ён звязаў, злучыў, замкнуў іх у сваёй творчасці. Пра гэта сведчаць не толькі самі тэксты скрыпаўскіх кніг, але і іх агульная архітэктоніка, кампозіцыя, графіка, калі, напрыклад, тытульныя аркушы яго выданняў можна цалкам параўнаны з апала-гічнымі з выданняў Эразма Ратэрдамскага²⁶. Адпак (і ў гэтым яго вялікая заслуга) Скарыпа прызначае свае творы не даволі вузкаму колу адукаваных людзей, піша для іх не па лацінскай мове, як гэта робіць Эразм, а, выкарыстоўваючы ў асноўным традыцыйныя літаратурныя жанры і (што ці не самае галоўнае) блізкую да народнай мову, стварае народнамоўныя выданні, прызначаныя «ўсім людзям без розніцы саслоўяў»²⁷, падобныя да тых, што леглі

ў падмурак шмат якіх еўрапейскіх нацыянальных літаратур. Тое, што ўсе без выключэння выданиі Скарыны менавіта «четыні» і мелі самае канкрэтнае чытацкае прызнанчыне і адрес, даказваць не трэба, у дзесятках сваіх «прадслоўяў», «сказанняў», «даканчанняў» за нас гэта зрабіў сам Скарыца. Выдадзеныя ім кнігі — гэта не проста перакладзенія або падрыхтаваныя да друку тэксты, дапоўненія тымі або іншымі каментарыямі. Кнігі Скарыны — складаны комплекс соценів самых розных літаратурных твораў, папісаных, перакладзеных або падрыхтаваных ім да друку паводле самых строгіх канонаў эдзгарства яго часоў. Скарына як майстар слова паўстае перад намі адразу ў некалькіх аўтарскіх іпаставсях: пісьменніка-празаіка, гімпографа і паэта, выдатнага перакладчыка з некалькіх старожытных і новых моў.

Крыніцы перакладаў Скарыны разнастайныя. Самі пераклады — гіганцкая праца вучонага-гуманіста і пісьменніка, якую можна параўнаніць толькі з аналагічнымі шматгадовымі намаганнямі некалькіх заходніх еўрапейскіх тытанаў або цэлых літаратурных згуртаванняў, такіх, напрыклад, як арыенталістычны цэнтр у Алкалі²⁸. Адлюспа галоўнай крыніцы перакладаў Скарыны можна выказаць словамі А. В. Флароўскага: «У аснове бібліі Скарыны ляжыць традыцыйны царкоўнаславянскі тэкст рускай рэдакцыі. Аднак ён быў у пэўнай ступені апрацаваны пад уплывам, з аднаго боку, жывой гутарковай мовы самога Скарыны і яго беларускага асяроддзя, а з другога боку — мовы чэшскай. Мы не схільныя перабольшваць значэнне апошняга ўплыву і ў гэтым сэнсе знаходзім, што і назіранні і высновы найлепшага даследчыка Скарыны — П. Уладзімірава патрабуюць пэўных абмежаванняў. Гэта датычыць як слоўнікавага боку справы, гэта і ўласна граматычнага. Супадзені ў слоўніку Скарыны з чэскім слоўнікам яго эпохі або нават бібліі 1506 г. яшчэ не гаворыць аб аваязкова пра запазычашне, бо шырокі апаліз слоўніка беларускага пісьменства тae пары сведчыць пра бытаванне такіх самых слоў увогуле ў гэтай пісьмовай традыцыі. Пры ўсім гэтым пяма піякага сумнення ў блізкасці тэксту бібліі Скарыны і чэшскай бібліі 1506 г.»²⁹. Сказаное А. В. Флароўскім неабходна істотна дапоўніць. «Традыцыйны... тэкст рускай рэдакцыі» ўяўляў сабою тады даволі разнародны збор паасобных біблейскіх кніг, своеасаблівы іх ізборнік, у які маглі ўваіці і старожытныя пераклады з грэчаскай, і новые з лацінскай Вульгаты і яўрэйскай мо-

вы, а часткова, магчыма, і з заходнеславянскіх — чэшской і польской³⁰. Пра тое, што Скарына бяспрэчча меў пад рукамі не толькі царкоўнаславянскі тэкст, але і лацінскі, ён сам увесь час зазначаў³¹. Цікава, што, начынаючы з А. Курбскага і аж да XIX ст., шмат якія вучоныя і пісьменнікі лічылі, што пераклады Скарыны выкананы месавіта з Вульгаты³². Заслугоўваюць самага пільнага вывучэння тэксты, непасрэдна перакладзеныя з яўрэйскай, якія, магчыма, мелі ўплыў і на працу Скарыны. У гэтым, у прыватнасці, пераконвае ўжо неаднаразова прыгадваны вядомы зборнік № 262 з Цэнтральнай бібліятэкі АН ЛітССР³³. Чэшская біблія выкарыстоўвалася Скарыпам нароўні з Вульгатай, але яна была для яго больш моўным узорам і прыкладам менавіта нацыянальнага, перакладзенага па народную мову выдания, чым лацінскі тэкст Ерапіма, які друкаваўся сотні разоў³⁴ і распаўсюджваўся ў шматлікіх рукапісных спісах. Чэшская друкаваная і рукапісная кніжніца, вядомая, трэба меркаваць, Скарыну вельмі добра, мела вельмі широкі спектр уздзеяння па яго творчасць увогуле. Яго светапоглядныя ідэі і літаратурныя ідэалы былі вельмі блізкія паміжніям Яна Гуса, Ерапіма Пражскага, Пятра Хельчыцкага, чэшскіх братоў, якія гэтаксама, як і Скарына, ўсёй сваёй творчасцю працаведвалі маральнае ўдасканаленне чалавека. Паасобныя сентэпцыі Скарыны непасрэдна пераклікаюцца з выказваниямі гэтых мысліцеляў, якія пакінулі нам вялікую колькасць самых разнастайных сваіх твораў³⁵.

Практычнае валоданне некалькімі єўрапейскімі мовамі, сярод якіх перш за ўсё неабходна адзначыць царкоўнаславянскую, старабеларускую, лацінскую, чэшскую і польскую, знёмыства з багатай літаратурай Захаду і Усходу, у тым ліку грэчаскай і яўрэйскай, магчыма, часткова на мове арыгіналаў, наклалі непасрэдны адбітак на літаратурны стыль і мову пісанняў і перакладаў Францыска Скарыны. Творачы для свайго парода, выхаванага ў асноўным у традыцыях старажытнай славянскай культуры, ён увесь час памятае пра пэўную моўную і сімвалічную абавязковасць для сябе, пават ужывае там, дзе гэта неабходна, стараславянскія тэксты без перакладу³⁶, спадзеючыся дасягнуць такім чынам большай пераканаўчасці ва ўздзеянні на чытала. Тыя самыя меркаванні прымушаюць Скарыну даволі смела замяніць паасобныя слова і выразы на больш зразумелыя, узятыя з жывой гутарковай мовы. Часам ён зусім пазбягае апошніх, і тады цяжка меркаваць, што гэ-

таму прычынай — аўтарскі эксперымент, наследаванне традыцыі або сугучнасць асноўнаму тэксту, папісанаму па царкоўнаславянскай мове³⁷, на якой Скарына пісаў чудоўныя творы, вядомыя ў жывым бытаванні на працягу стагоддзяў³⁸.

У цэлым літаратурны стыль Скарыны можна вызначыць як лашідарцы, поўны філософскіх сенцэштый, якія часта падаюцца пібы ад іншай асобы. Кожны выраз у Скарыны — гэта глыбокая, закончаная думка. У пекаторых выпадках пісанні яго — сапраўдная рытмічная проза або верш у прозе, а можа быць, хваласпей або гімн, створаны частковая ў традыцыях візантыйскага іншыпіта-каментарыя³⁹. Вершаваная форма ўвогуле блізкая стылю Скарыны, да яе ён звяртаецца не раз на працягу ўсёй творчай працы⁴⁰. Часам Скарына выступае як самы сапраўдны паслядоўнік стылю «плетения словес». Яму надзвычайна падабаецца ўжываць шматлікія азначэнні, парынанні, супрацьпастаўленні, яскравыя эпітэты⁴¹. Усё гэта робіць яго мову, яго стыль надзвіва жывымі, эмацыйнальнымі, запамінальнымі, вельмі добра ўспрымальнымі.

Агульным задачам эмацыйнальнага ўздзеяння на чытача служыць і афармленне скарынаўскіх кніг, іх архітэктоніка, друкарскае ўвасабленне. Творцам усяго гэтага быў таксама сам Скарына, які выступаў частковая як мастак, што ствараў макет кнігі, малюнак шрыфтоў для яе падрукавання, і ўвогуле эдзітар-друкар або выдавец. На ўсім гэтым, гэтаксама як і па тэкстах, слоўпай частцы, ляжыць асаблівы скарынаўскі адбітак, перадусім характарызаваны нейкай разумнай экспрэсіяй. Закон разумпай экспрэсіі — гэта пябачнае злучальнае звяно паміж рукапісным тэкстам і яго друкарскім увасабленнем у выглядзе выдання, якое ўяўляе сабой ужо якасна новае адзінства, адзінства тэксту, шрыфту, характару набору, графікі, арнаментыкі, паперы, усяго, што мы ў канчатковым выпіку спрэядліва называем кнігамі Францыска Скарыны.

Афармленне гэтих кніг адкрыта гуманістычнае. Тут ужытыя тыпова рэнесансныя ініцыялы — белыя па чорным фоне, якія мы сустракаем у выданнях Альда Мануцція і іншых перадавых ўропейскіх друкароў і выдаўцоў. Чиста рэнесансныя характар маюць і гравюры з кніг Скарыны, завёрстаныя ў той паслядоўнасці, у тым парадку, якія яшчэ больш падкрэслівае іх адраджэнскія рысы. Гравюры сведчаць і аб прыналежнасці кніг Скарыны да ўсё больш шырокага масіву пародпамоўных ўропейскіх вы-

данный інкунабульнага і постінкунабульнага перыяду, якія, як правіла, былі ілюстраваныя. Скарыну ўдалося знайсці надзвычай простую, але на рэдкасць удалую і выразную форму слоўна-графічнага ўвасаблення ўсіх асноўных частак і раздзелаў кнігі: тытульнага аркуша, уступу-прадмовы, зачалаў, падпісаніяў раздзелаў, асноўнага тэксту, пасляслоўя і калафону. Сэнсавы змест тэксту, шрыфт, арпамент і гравюры былі так цесна звязаныя, што можна без усялякага перабольшашня назваць Скарыну вялікім майстрам-афарміцелем, які стварыў чудоўныя ўзоры друкаваных кніг за ўсю гісторыю не толькі кірылічнага, але і ўсяго сусветнага кнігадрукавання. Пра тое, што Скарына падаваў гэтamu боку сваёй дзейнасці надзвычай пільную ўвагу, можна меркаваць з цэлага шэрагу яго выказванняў⁴², сэнс якіх вельмі блізкі да таго, што пісалі, напрыклад, вядомыя нямецкія выдаўцы⁴³.

Для сваіх кніг Скарына стварыў зусім новыя па ма-люнку, не падобныя да іншых, арыгінальныя шрыфты. Можна не сумнявацца, што гэта ўсё цалкам за-слуга самога Скарыны — археографа, палеографа, эдытара, каліграфа і мастака⁴⁴. Пісьмо і шрыфт — не ілюстрацыі, не гравюры на добра вядомыя ў Еўропе сюжэты, і ўдзел у гэтай справе старонняй асобы, а тым болей іншаземца, магчымы толькі па стадыі тэхнічнага ўвасаблення ўжо распрацаванага макета, графічнай мадэлі. Строга ка-жучы, Скарыну можна лічыць аўтарам не толькі шрыфтоў, але і ў запачнай меры ініцыялаў⁴⁵, для якіх профіль літары мог быць створаны толькі ім самім. Ён і аўтар ламбардаў — гэтих простых па малюнку і невялікіх памерам ініцыялаў, колькасць якіх роўная дваццаці. Аспоўных шрыфтоў у выданіях Скарыны трох — вялікі, сярэдні і ма-лы. Вялікі, які налічвае трыццаць чатыры літары, ужы-ваўся часцей у загалоўках, зачалах, па тытульных арку-шах, а таксама ў якасці ламбардаў у яго віленскіх выдан-іях і для надрукавання ў гэтых выданіях калонтытулаў. Сярэдні шрыфт, колькасць літар якога роўная сарака, слу-жыў для набору асноўнай часткі тэкстаў у Празе і зага-лоўных літар у Вільні. Малым шрыфтом, у якім сорак шэсць літар, набраныя тэксты віленскіх выданіяў Скарыны. Усе шрыфты мелі яшчэ дадатковыя знакі: падрадко-выя літары пад цітламі і без цітлаў, цітлы, знакі прыпын-ку, змякчэнні і націскі. Малюнак віленскага шрыфту па-добны да пражскага, але памеры яго значна меншыя. Пры па-раўнанні з іншымі кірылічнымі выданіямі XVI ст. ён

можа быць аднесены да самых дробных. Ёсць некалъкі літар, якія часткова пагадваюць глагалічнае пісьмо, папрыклад «ш» або «щ» з буйнога шрыфту. Аднак пепасрэдней сувязі тут, відаць, пяма, хутчэй гэта гістарычнае выпадковасць, звязаная з тым, што ў кілічным устаўным, а пасля часткова і ў паўустаўным усходнеславянскім пісьме доўгі час захоўваліся паасобныя надпісанні, падобныя да глагалічных. Скарына ішоў услед за традыцыяй, і толькі⁴⁶.

Майстэрства Скарыны-шрыфтовіка найцяспейшым чынам звязана з мастацтвам друку, мастацтвам пабору, у якім ён прымаў удзел як найменей у якасці свайго роду мастацкага кіраўніка, аўтара мадэлі, макета тытульнага аркуша, асобнай старонкі і ўсяго выдання ў цэлым. Цалкам верагодна, што пры выданні сваіх кніг Скарына выступаў і ў якасці галоўнага выканаўцы самай адказнай аперацыі — пабору, які ён мог бы даверыць толькі вельмі добра падрыхтаванай асобе, якая да таго ж мусіла добра ведаць царкоўнаславянскую і старабеларускую мовы або, як пайменей, чытаць кірыліцу. У цэлым друкарскае выкананне кніг Скарыны цудоўнае, набор можна пазнаць віртуозным, што, магчыма, сведчыць пра прыцягненне да працы пейкага дасведчанага майстра, які дапамагаў Скарыну. У паасобных выпадках старонкі маюць сапраўдны фігурны пабор, які выходзіць толькі ў майстроў пайвышэйшага класа і служыць падзейным сведчаннем і пацвярджаючым іх прафесійнага ўмельства. Асаблівай разнастайнасцю фігурнага набору вылучаюцца ў кнігах Скарыны заканчэнні, пасляслоўі і калафоны. Яны пагадваюць па-старонкы асноўныя фігуры: квадраты, прастакутнікі, трохкутнікі, кола, ромб, а таксама іх камбінацыі і спалучэнні⁴⁷. Асноўная маса кніг Скарыны распаўсюджвалася сярод чытачоў пепераплеценая, але, хутчэй за ёсё, былі і такія паасобнікі, якія перапляталіся на сродкі і з даручэння Скарыны. Адзін такі пераплёт нам вядомы. Ім абкладзены унікальны экземпляр кнігі Іова са збораў Дзяржжаўнай бібліятэкі СССР імя У. І. Леніна⁴⁸. Кніга ўяўляе сабой асобны тэкставы і друкарскі варыянт, мае адзіны ў сваім родзе запіс, зроблены, магчыма, самім Скарышам⁴⁹. Яна пераплецена ў трывалы драўляны пераплёт⁵⁰, абцягнуты цёмна-карычневай скурай, аздобленай сляпым ціспенем. Без сумнення гэта праца беларускіх майстроў пачатку XVI ст., пра якіх мы дагэтуль пічога канкрэтнага не ведаем⁵¹, як не ведаем і імёнаў большасці беларускіх гравёраў і разьбяроў таго часу, якія стварылі шэраг твораў сусвет-

нага; класа, што захоўваюцца цяпер у розных музеях на-
шай краіны і за мяжою⁵².

Усе адзначаныя элементы, уключаючы і пераплёт, пібы папераджаюць Скарышавы кнігі, уводзяць у іх, ствараюць асаблівую мастацка-дэкаратыўную атмасферу, фарміруюць своеасаблівую архітэктоніку, якую разам з аспоўшымі яе кампапентамі — графічным і друкарскім афармленнем можна пазваць гуманістычнай, рэнесанснай. Кнігі Скарыны выступаюць як адзінства тэксту-зместу і іх друкарска-га ўласблення, сэпсавая частка якога служыць своеасаблівым фонам і абрамлением галоўнага ў кнізе — Слова, папісанага або перакладзенага Ф. Скарынам. Гэтая непарыўная сувязь прасочваецца па ўсіх узроўнях, па прыкладзе ўсіх элементаў кнігі Скарыны, уключаючы і самыя дробныя, пават пайдрабнейшыя. Без яе бачапня, без яе ўліку і аналізу немагчыма правільна і да канца зразумець як агульную задуму Скарыны, гэтак і змест паасобных кніг у інтэрпрэтацыі іх перакладчыка, аўтара і выдаўца. Тут амаль адполькава важныя і тытульны аркуш, і прадмовы, і падпісані раздзелаў, і асноўны тэкст, і калафон, і пераилёт, і ўсе друкарскія і графічныя элементы, пачынаючы са шрыфтоў і да гравюр, а таксама прыёмы набору і вёрсткі, мапера падачы матэрыялу, кампаноўка старопак, выкарыстанне фарбы чорнага і чырвонага колераў. У гісторыі пе так ужо і шмат выпадкаў, калі аўтар, пісьменнік і тым болей перакладчык, пешасрэдца ўплываў па працэс ператварэння яго рукапісу ў друкаваную кнігу, па харектар яе мастацкага вырашэння. Скарына пе толькі ўплываў па гэты працэс, ён сам ім і кіраваў, прымаў у ім пешасрэдны ўдзел, сваімі рукамі ствараў тое, што мы цяпер называем скарышавскімі кнігамі.

Скарына-пісьменнік зусім не такі адзначаны і прости, як гэта часам уяўляеца чытачам яго «Прадмоў...». Яны ўсяго толькі частка яго літаратурнай спадчыны, амаль адвольна выхаплена з цэлага. Неабходна разумець і ўвесь час памятаць, што Скарышавы кнігі — гэта менавіта адзінства, пераарыйнае, пешадзельнае. У зліці мастерства слоўнага, графічнага і друкарскага ён дасягнуў пайбольшай дасканаласці, якая можа быць уласцівая толькі падзвычай адаронаму эпікласічнству і мастаку, які стварыў пастолькі простую і дасканалую супадносць слова і яго матэрыяльнага, кніжнага, друкаванага ўласблення, да чаго ў павейшыя часы гэтак пястрым па імпульсія еўрапейскія мадэрністы, рускія сімвалісты, А. Блок⁵³.

Як празаік, Скарына працаваў шмат у якіх жанрах, адны з якіх былі ў пас амаль традыцыйныя, іншыя ж, і іх ці по большасць, упершыню ўведзены ў беларускую, дыўва ўсе ўсходнеславянскія літаратуры менавіта ім. Пытанне пра жанры кожнай старажытнай літаратуры ўвогуле не звычайна складае, практычна пе вылучанае. Д. С. Ліхачоў піша: «Перадусім неабходна выучыць самі назывы жанраў, якія могуць быць здабыты з матэрыялу сярэднявечнага пісьменства. Задача гэтая, вядома ж, не звычайна пляжкая і, думаю, шкодлі пе будзе вырашана ў поўнай меры і з бяспрэчнай яснасцю»⁵⁴. Агульная колькасць усіх жанраў, папрыклад, у старажытнарускай літаратуры налічвае шмат дзесяткаў, пабліжаючыся прыблізна да сотні⁵⁵. Гэткая жанравая ўскладненасць і навывучанасць уласцівая і большасці іншых старажытных ёўрапейскіх і ўсходніх літаратур, якія, без сумпенсія, былі пяблага вядомыя Скарыну. Цікава, што яго пе ведаппе іх выяўляецца паўсяюль, але ён не звычайна стрыманы ў слоўпым вызначэнні іх жанраў і асабліва ў спасылках па тэарэтычнай літаратурнай дапаможнікі, з якіх ім прыгадваецца толькі рыторыка, трэба думаць, у аспоўпым у яе візантыйскім варыянце⁵⁶. Разам з тым груптоўная філалагічнае і літаратурная падрыхтоўка Скарыны ў сістэме перадусім заходніх літаратурных школ, практычна пе авалодаппе ім, побач з усходнім, візантыйскім, менавіта заходнім літаратурным тэорыям і выкарыстанне яе ў сваёй пісьменніцкай працы сумнепія пе выклікае..

У асобных выпадках Скарына выяўляе пе толькі цудоўпяя веды ў сучаснай беларускай літаратуре, арыгінальнай і перакладной, але і ўласцівае яму аксіялагічнае бачанне, глыбішча крытычны погляд па некаторым яе творы, якія, відаць, былі тады пайболыш папулярныя, чытанныя. Так ён піша пра пераклады «Александрию» і «Трою», старажытнарускія летапісы і старабеларускія летапісцы⁵⁷. У яго словам: «А то суть три науки Словесные», гэта значыць «грамота», «лошка» і «риторика»⁵⁸, чуеца пейкае палавіннае стаўлешне як да ўласна візантыйскіх тэорый мастацкага слова⁵⁹, гэтак і да заходніх ёўрапейскіх⁶⁰, якія ў рэшце рэшт у значчай ступені спарадпяла аптычнасць з яе эстэтычнымі і мастацкімі ідэаламі і патрабаваннямі.

Аўтарская праца Скарыны добра праглядаецца практычна ў любым фрагменте кожнай яго кнігі, «на сторопіцах кожных книг моего труждания», як шысаў пра іх сам

Ф. Скарыпа⁶¹. Уласна слоўная частка гэтай працы складаецца пібы з дзвюх: той, якая адзапачапа пісьменніцкім талентам Скарыны, і той, што мае дачыпце да яго перакладчыцкай дзейнасці. За ўсім гэтым стаіць і велізарная папярэдняя, дапаможная праца, якая мае цалкам самастойнае творчае значэнне, аднак, у дадзеным выпадку, у Скарыпы, яна абсалютна незаўажная, што давала і дае падставу даследчыкам пе звяртаць на гэты бок пікае ўвагі, пе здагадвацца пра яго існаванне, пе заўажаць яго. Разам з тым для правільнага разумення, спасціжэння аўтарскай задумы Скарыпы ўсё гэта падзвычай важна. Ведаше такіх бакоў і абставін творчасці Ф. Скарыпы дае, у прыватнасці, магчымасць пе пагадзіцца шмат з якімі высповамі П. У. Уладзімірава, які лічыў, што скрыпаўскія «прадмовы і дадаткі» ўяўляюць сабою, па сутнасці, злепак з тлумачэнням сярэднявечных экзегетаў, «якія складаюць галоўныя дапаможнікі для Скарыпы»⁶². На самай справе, аднак, Скарыпа, выкарыстоўваючы самыя разнастайныя крыпіцы (заходнееўрапейскія, заходнеславянскія, усходнеславянскія і, магчыма, усходнія), што было характэрна для любога пісьменніка тых гадоў і па манеры, і па стылі, і па прыёмах працы, стварае якасна новыя творы, адзапачынаючы ягоным, Скарынавым, талентам, напоўненым яго ўласнымі эмоцыямі, экспрэсіяй, страсцю. Ва ўсім добра, выразна праглядаецца аўтарская задума, аўтарская ідэя, аўтарскі пачатак, ад якога Скарыпа ніколі пе адмаўляўся, а, паадварот, у меру магчымасцяў, дадзеных яму айчыннай літаратурнай традыцыяй, а часткова і заходнееўрапейской, падкрэсліваў яго, хоць і далёка пе заўсёды і не так, як бы гэта зрабіў, напрыклад, па поўны голас заходнееўрапейскі гуманіст, што пісаў ужо выключна ад першай асобы. Па сутнасці, ідэя і задума Скарыпы зводзяцца да аднаго — увесці чытача ў свет кніжной сімволікі, у свет вялікіх чалавечых таямніц, ведапне якіх дапамагае спасцігуць жыццёвыя працэсы, убачыць каштоўнасці фальшивыя і сапраўдныя, паказвае шлях да маральнага ўдасканалення. Еп бачыць сябе хутчэй пасрэднікам, а галоўнае, часцей за ўсё выстаўляе менавіта такім па чытацкі суд.

Уступныя тэксты Скарыны можна ўяўіць і як пачатак пейкай праводнай піткі, што ўводзіць у таямніцы агульнай і прыватнай сімволікі кожнай кнігі, а таксама агульнай жыццёвой касмагоніі. Глыбінная таямніца сімвала, яго наступавае, шматступеннае раскрыццё — вось што ў кан-

чатковым выніку прымушае Скарыну шукаць нейкі асаблівы, уласны шлях, свой мастацкі стыль, найбольш прымальны ў вачах яго сучаснікаў-суайчыннікаў. Скарына стараецца як мага больш спрасціць гэты шлях, прывесці ў адпаведнасць простасць свайго слоўпага, і графічнага, і друкарскага, вырашэння з сэнсам напісанага старажытнымі аўтарамі так, каб простасць гэтая не спрапчала апошняга, а, паадварот, максімальна раскрывала яго. Ён ідзе пават па тое, каб дасягніць гэтага чыста друкарскім і матэматычнымі прыёмамі і сродкамі: з дапамогай заставак, ініцыялаў, асобнага набору зачалаў, падзелу кніг на раздзелы, тыпы, групы.

У спасціжэнні патаемшага ў сваіх кнігах важнае месца Скарына падае дапамозе старажытных аўтарытэтаў, імёны якіх былі тады асабліва папулярныя сярод беларускіх чытачоў. Скарына прыгадвае і цытуе ў сваіх пісаннях больш за сто розных асоб, якія ў сваёй большасці былі вельмі вядомымі мысліцелямі і пісьменнікамі⁶³. У асобных выпадках яго зварот да чытача мае харектар паслання і цалкам можа быць аднесены да яго паводле жанру⁶⁴. У жанры казані, што адзначыў яшчэ П. У. Уладзіміраў⁶⁵, вытрыманы шматлікія мясціны і пават цэльны раздзелы ў творах Скарыны⁶⁶. Зрэшты, павучальны або павучальны тоң, у сэнсе жаправай прыналежнасці напісанага, посіць у Скарыны цалкам памяркоўны харектар. Ён тлумачыць і павучае часцей не ад сябе, а ад імя аўтарытэтаў. Яго вызванні ўяўляюць сабой адзін з рапніх і найбольш удалых узоруў айчыннай гамілетыкі лацінскай традыцыі, развіццё якой прыпадае ўжо на наступныя стагоддзі. «Казань — адна з самых харектэрных і масавых формаў сярэднявечнага пісьменства; і нават болей, гэта адзіная жывая ў сярэднявеччы форма публічнай прамовы, бо складаліся (а ў манастырах, капаніках, школах, ушверсітэтах — і выконваліся) казані на лацінскай мове, і толькі прамаўляючы іх перад парафіянамі, працаведнік пераходзіў на пародную мову»⁶⁷. Гэтая цытата з найпоўшай працы М. Л. Гаспарава як мага лепей ілюструе тыя штучныя пачаткі, тыя школьнія, заходнія, лацінскія па сутнасці вытокі яго «красномовности»⁶⁸, якія выразна адбіліся на ўсёй творчасці Скарыны. Не падлягае найменшаму сумненню, што Скарына быў выдатна знаёмы з мастацтвам заходнегурэйскай, лацінскай казані, магчыма, і сам напісаў пэўную іх колькасць на лацінскай мове. Знаёмыя ж з агульнымі дапаможнікамі па «красномовности» ўпер-

шыню адбылося ў яго ў Кракаўскім універсітэце, дзе той парадою ажыццяўлялася карэлпая змена поглядаў на пра-блемы навучанія аратарскаму мастацтву і ўвогуле ўсёй філалагічнай і філософскай практыкі, звязаная з перамо-гай гуманістычнага напрамку⁶⁹. Нездарма якраз тады на-зіраецца ўзрастанне ролі філалагічных дысцыплін ва уні-версітэце, перадусім на факультэце вольных мастацтваў, стварэнне новых кафедраў рыторыкі і паэтыкі, з'яўлешце тут у якасці самастойных павук грэцыстыкі і часткова геб-райстыкі⁷⁰. Тэарэтычнай падрыхтоўка Скарыны ў слоўных павуках, у тым ліку і ў мастацтве «краспомовіости», мела ўжо ўсе прыкметы новага, у параўнанні з сярэднявеччам, часу. Гэта датычыць і такой галіны, як гамілетыка, тэорыя якой зазпадала істотных змен, звязаных з агульнай гумані-зацый жыцця і навукі⁷¹.

Пры жаданні ў пісаніях Скарыны гамілетычнага плá-на можна выдзеліць усе аспоўненія складнікі адпаведна з лацінскай тэорыяй, якая захоўвала для яго пэўнае ўп-трашае значэнне ў сэнсе нейкай схемы або мадэлі пабудовы твораў. Аднак у цэлым, дзякуючы чыста візантыйскаму, усходніму, кіжнаславянскому зношэнню яго афармлен-шлю, гэты бок творчасці Скарыны заставаўся глыбока ў цеп-пі і быў, бадай, зусім не бачны сучаснікам пісьменніка, дыш даследчыкам пашыр часоў. У гэтай упутрапай скары-наўскай схеме пабудовы гамілетычнай часткі яго твораў можна выразна разгледзець такія, напрыклад, важныя складнікі, адзначаныя і рэкамендаваныя лацінскай тэоры-яй, як прыцягненне ўвагі, падзел тэм, фармулёўка час-так, пераходы, узгадненне адпаведнасцяў і асабліва вяр-танне да пачатку, скразная адпаведнасць, падсумаванне і г. д.⁷². Абсалютна пэўна, што ва ўсёй і кожнай сваёй пра-цы Скарына не слепа каштраваў, гэта значыць перакладаў ужо гатовы тэкст заходній рэдакцыі, як у злачай меры быў схільны лічыць П. У. Уладзіміраў, а менавіта сачы-ніў, пісаў, ствараў новы, свой літаратурны твор, які вы-ходзіў з-пад пяра выхаванца ёўрапейскіх універсітэтаў, доктара мастацтваў і доктара медыцыны, аднаго з першых найярчэйшых гуманістаў ва Усходній Еўропе, выдатна-абазнанага ў літаратурных тэорыях мінуўшчыны і сучас-насці, якія мелі на яго, натуральна ж, самы непасрэдны ўплыв. Амаль паводле класічнай схемы «Мастацтва каза-ні»⁷³ пабудаваны ў Скарыны, напрыклад, усе яго ўступы да выбранай тэмам: ад аўтарытэту або ад развагі, а таксама падзелы: па частках разбіранай фразы або дзеянні і г. д.

Усе пісані Скарыны шчодра ўсыпав яго ўласнымі і пазычапымі ў сусветных аўтарытэтаў сектэнцыямі, а таксама роднаснымі ім паводле жанру апафтэгмамі, гномамі, максімамі, афарызмамі, сэпс якіх быў пезвычайна яму блізкі. Гэта не столькі стылістычная, колькі жанравая асаблівасць твораў Скарыны, які з дапамогаю той або іншай сектэнцыі рабіў пеабходныя яму акцэнты, рыхтаваў чытана ўсім ходам папярэдняга апавядання да ўспрымання галоўпай думкі, самая сціслая выява якой — сектэнцыя, што атрымала на пейкі час правы закону або аксіёмы. Усе свае самыя патаемныя думкі, пайгалоўпейшыя перакапанії Скарыны ўбраў у форму сектэнцый, сумя якіх, зведзеная па пейкіх дзвюх-трох старонках, можа даць амаль поўную карціну яго духоўнага жыцця; раскрыць перад намі аднаго з пайразумпейшых людзей не толькі свайго, але і пастуших часоў. Чаго, напрыклад, вартае такое выказванне Скарыны, надзвычай блізкае да філасофскіх поглядаў Л. М. Талстога, дый увогуле большасці выдатных мысліцеляў свету: «Ест панвышшая мудрость розмышлешне смерти и познанне самого себе»⁷⁴. У гэтай па-майстэрскую папісанай кароткай фразе адлюстраваны пайглыбейшы сэпс чалавечага жыцця, магчыма, закоп духоўнага стапаўлення, развіцця чалавека, да разумення якога людзі іплі па працягу стагоддзяў і тысячагоддзяў, папісалі пра гэтае сваё ўзыходжанне, свае пошукуі сотні і тысячи салідных кніг. Іх шлях, пошукуі гэтыя працягнуў даравіты мастак, майстар слова, паэт, — парадзілася сектэнцыя, што вяячае супольна знойдзеную ісціну, слоўпа выражасяе закопчанасць і прыгажосць.

Няма пічога дзіўнага ў тым, што пекаторыя і паватшмат якія сектэнцыі Скарыны перагукаюцца з думкамі старажытных і сучасных яму вялікіх аўтараў — гэта не запазычанне, не прости пераклад, а закапамерны плён агульных пошукаў, вынікі якіх падобныя, пе могуць пе быць падобныя ў розных канцах чалавечага свету. Часам Скарына сапраўды пераказвае, а пе перакладае чужбы думкі, чужбы погляды, але і тады гэта сапраўдная творчасць, мастацкая, майстэрская, гэта свайго роду пароджаная нована, працесеная праз яго разум і сэрца, выпакутаваная ім ідэя, увасоблена ў словах скрыпачскай літаратурнай мовы, гэта значыць зафіксаваная як факт беларускай літаратуры, беларускага літаратурнага жыцця. У гэтай сувязі дарэчы будзе прыгадаць думку Д. С. Ліхачова: «Ясна: нельга механічна і цвёрда дзяліць стара-

жытпарускую літаратуру (а з ёй разам і іншыя старажыт-
наславянскія літаратуры) на «арыгінальную» і «перакладную»... Так званая «перакладная» літаратура была арганічнай часткаю нацыянальных літаратур»⁷⁵.

Сентэнцыі Скарыны, сабрапыя разам, як, зразты, і ўсе яго прядмовы і асобныя пасляслоўі, самы надзейны матэрыял для вызначэння блізкасці або пават адпаведнасці яго погляду поглядам сучасных яму гуманістаў, уключаючы і пайвыдатнейшага іх прадстаўніка — Эразма Ратэрдамскага. У адным певялікім раздзеле, натуральна ж, зрабіць гэта пемагчыма, выкананне гэткай задачы — мэта спецыяльнага, аб'ёмнага, машаграфічнага даследавания, а дакладней пекалькіх даследаванияў, выкананых літаратуразпаўцамі, філосафамі, гісторыкамі, грамадскай думкі і культуры. Цалкам слушна пісаў адзін з буйнейшых савецкіх філосафаў-медыяявістаў, выдатны зпаўда заходненеўрапейскай стародрукаванай кніжнасці А. Х. Гарфункель, што «пераклад Скарыны належыць да тышу дарэфармаваных перакладаў і звязаны менавіта з гуманістычнай традыцыяй»⁷⁶. Гэта перадусім традыцыя эразміянскага напрамку з яго ідэяй «вяртапія да вытокаў», адмаўлення ад бясплённых дагматычных дыскусій, тлумачэнне Бібліі ў гістарычным і маральна-алегарычным сэнсе, крытычнае, выкананае па высокім філалагічным узроўні яе выданніе з падрабязнымі тэксталагічнымі і гісторыка-культурнымі каментарыямі. Шмат у чым спарадняе Скарыну і Эразму стыль іх пісапіяў, а таксама погляд па задачы і манеру пісьменніка-гуманіста, яго стаўленне да слова, да таямніц мовы. Нельга не заўважыць і яшчэ адной паралелі ў іх творчасці: паміж сентэнцыямі ў кнігах Скарыны і зборнікам афарызмаў, падрыхтаваных Эразмам і пасля неадпразова выдаваных⁷⁷.

Вельмі блізкія да жанру сентэнций у скарынаўскіх кнігах тыя іх фрагменты, якія можна аднесці да кароткіх філософскіх маналогаў, прычым пярэдка гэтыя сентэнцыі становяцца агранічнай часткаю такога маналога, адным з галоўных або пайгалоўнейшым яго момантам. Па сутнасці, адрозненне сентэнциі ад маналога заключаецца толькі ў аб'ёмнасці апошняга, яго развітасці, адноснай шматслоўнасці, паяўнасці пекалькіх або шматлікіх ступеняў акцэнтоўкі, паступовасці аргументацыі, выяўленасці іх аўтарства. Сярод іншых характэрных жанраў скарынаўскіх уступных і частковых заключных тэкстаў варта адзначыць паяўнасць гімпаграфічных паводле будовы і харектару

твораў. Гэта свайго роду хваласпевы і гімны, такія, напрыклад, як фрагменты або пават амаль поўныя яго прадмовы да двух выданияў Псалтыра (Прага, 1517 і Вільпя, каля 1522). Напісаныя яны самым высокім стылем і ў заходненеўрапейскім, лацінскім, і ва ўсходнім, візантыйскім, звачэспі гэтага акрэслення⁷⁸. Нездарма мова гэтых прадмоў амаль чиста царкоўнаславянская, або кніжнаславянская, у адрозненне ад усіх іншых. Цалкам верагодна, што, рыхтуючы да друку на кніжнаславянскай мове такую выдатную паводле сваіх паэтычных вартасцяў кнігу, як Псалтыр⁷⁹, Скарына вырашыў напісаць прадмову да яе на той самай мове, якой і патрабаваў гэты «высокі» стыль, пра што звачна пазней пісаў М. В. Ламаносаў⁸⁰. Чамусьці П. У. Уладзіміраў разглядаў гэтыя скрынаўскія прадмовы больш як зашыраныя⁸¹, а пе арыгінальныя. У сапраўднасці ж, нягледзячы на тэматычнае падабенства іх з фрагментамі з першай гутаркі Васілія Вялікага на пачатак першага псалма, што, натуральна, яшчэ пічога канчаткова не даказвае, форма ў іх зусім іншая. У Скарыны гэта паэтызаваны тэкст, выкладзены хутчэй у выглядзе своеасаблівага гімна, захопленага спеву. У ім вельмі заўважны аўтарскі пачатак, угадваецца яго індывідуальнасць, патхпенне, адоранаць, талент. Ва ўсёй сваёй творчасці Скарына выразна схіляецца да паэзіі, да паэтычных і гімнаграфічных жанраў. Як велічны спеў бессмяротнаму Слову гучыць яго: «Слово толико само... пребывае во вся векі»⁸².

Усё сказаное датычыла пераважна прадмоў і паслясловіяў, не пазбаўленых часам пэўнай публіцыстычнасці. Зрэшты, шмат якія творы Скарыны могуць быць аднесены і да самай сапраўднай публіцыстыкі гуманістычна-марацізатарскага плана, асноўныя тэмы якой: чалавек, грамадства, культура. Для ўсходненеўрапейскіх літаратур пачатку XVI ст. усе гэтыя тэмы надзвычай новыя, і Скарына выступае тут у іх асвятленні адным з першых. Як паказваюць сучасныя даследаванні, пасляслоўі і прадмовы да старадрукаваных ўсходнеславянскіх кніг адыгрывалі велізарную ролю ў літаратурным працэсе⁸³. Яны ўключалаі публіцыстычныя, мемуарныя, палемічныя і іншыя творы, колькасць якіх дасягала дзесяткаў і сотняў⁸⁴.

Вельмі своеасаблівая частка літаратурнай спадчыны Ф. Скарыны — «падпісанні» раздзелаў ці, інакш, кароткія тлумачэнні зместу кожнага з раздзелаў перакладзеных ім кніг, блізкія да малых жанраў філасофскай прозы. Наву-

коўцы XIX ст. толькі павярхойна згадвалі пра гэтыя скрыпаўскія тэксты, цяпер жа пра іх, па вялікі жаль, увогуле проста забыліся. Вось што пісаў, напрыклад, у сваёй манаграфіі «Славяnsкая ўзаемнасць са старажытных часоў да XVIII стагоддзя» вядомы славіст мінулага стагоддзя I. Первоульф, які называў надпісанні раздзелаў загалоўкамі: «Загалоўкі ў Бібліі Скарыны паказваюць, што ён кіраваўся мепавіта Венециянскім выданнем чэшскай бібліі; у выданнях Пражскім і Кутнагорскім іх няма»⁸⁵. Вось і ўсё. Самая разгорнутая харктарыстыка «надпісанням» дадзена сто гадоў таму П. У. Уладзіміравым: «Да ліку дадаткаў да перакладу св. пісання адносяцца тлумачэнні зместу кожнага раздзела, змешчаныя ва ўсіх біблейскіх кнігах Скарыны, за выключэннем Псалтыра. Гэтыя дадаткі, прызначаныя для ўразумення зместу св. пісання, прыводзяць час да галоўной крыніцы скарынаўскага неракладу — чэшскай бібліі, выдадзенай у 1506 годзе ў Венециі... Змест раздзелаў кожнай асобнай кнігі св. пісання з'яўляецца таксама выключнай асаблівасцю чэшскай бібліі 1506 года. У папярэdnih выданнях гэтага зместу няма; у наступных выданнях першай паловы XVI стагоддзя, пачынаючы з выдання 1529 года, паўтараеецца без змен змест раздзелаў паводле выдання 1506 года. У Скарыны, пры ўсёй блізкасці да чэшскага арыгінала 1506 года, з захаваннем у шматлікіх выпадках чэшскіх выразаў, заўважаеца імкненне да поўнасці. Над некаторымі раздзеламі тэкст дапоўнены ў Скарыны дадатковымі звесткамі пра змест раздзелаў. Гэтыя дадаткі стаялі ў сувязі з прадмовамі Скарыны, у якіх ён галоўным чынам імкнуўся пазнаёміць чытачоў са зместам кнігі»⁸⁶. Як бачым, і гэтая самая грунтоўная з усіх паяўных сёня харктарыстык надпісанняў, вядома ж, вельмі фрагментарная. Зроблена япа мімаходзь, без патрэбнага аналізу і супастаўлення. Тым не меней у ёй прысутнічаюць два вельмі важныя назіранні, які мог зрабіць толькі чалавек; які рупліва вывучаў кнігі самога Францыска Скарыны. Першае з гэтых назіранняў — сцверджанне пра большую поўнасць скарынаўскіх тэкстаў, другое — пра блізкую сувязь надпісанняў з прадмовамі. На жаль, пазнейшыя даследчыкі, за выключэннем, бадай, А. В. Флароўскага⁸⁷, не звярнулі па назіранні П. У. Уладзімірава ніякай увагі.

Разам з тым прысталым удумлівым вывучэнні кніг Скарыны нельга ў рэшце рэшт не заўважыць асаблівасці іх літаратурнай кампазіцыі. Тая або іншая кніга Фран-

цыска Скарыны — гэта адзінства, у якім зліліся і параўнальная кананічнасць тэкстаў, і даніна традыцыі, і аўтарскі пачатак, і наватарства перакладчыка, і, нарэшце, выдавецкая і паліграфічная інтэрпрэтацыя аўтарскай справы, прыналежжная яму самому. Кнігі Скарыны складаюць цалкам плён амаль аднаасобнай яго працы ад пачатку і да канца. Альфай тут будзе археаграфічная, і тэксталагічная праца Францыска Скарыны, амегай — стварэнне першазору, макета будучай кнігі, а магчыма, і сам працэс друкавання. Напісанне прадмоў і пасляслоўяў, а таксама надпісанняў раздзелаў — праца, паводле ўсіх мерак сярэднявечча, чыста літаратурная. Надпісанні — частачка гэтай працы, нават значная яе частка, акрэсліць якую толькі колькасна, аб'ёма яшчэ не значыць зразумець яе. У даволі строгай іерархіі скарынаўскіх тэкстаў надпісанні займаюць сваё вельмі важнае, па думку самога Францыска Скарыны, месца. Калі мы ўважліва перачытаем яго ўласныя слова з прадмовы да першай кнігі Царстваў, дык адразу ж зразумеем гэта. Надпісанні — галоўнае злучыва паміж аўтарскай інтэрпрэтацыяй, выкладзенай у прадмове, суб'ектыўным — аўтарскім і чытачовым — разуменнем тэксту кніг і іх аб'ектыўным тлумачэннем у святле ўзаконенай традыцыі.

Як твор літаратуры, надпісанні можна пават аднесці да своеасаблівага літаратурпага жанру, які атрымаў у далейшым значнае развіццё ў асноўным у літаратурах пратэстанцкіх народаў. Чыста тапаграфічна першае надпісанне той або іншай кнігі ў большасці выпадкаў размешчана адразу ж за прадмовай. Яму папярэднічае толькі зачала, або інцыпіт, а таксама шумарацыя раздзела. Але не заўсёды. Як паказвае сучэльнны аналіз усіх скарынаўскіх тэкстаў, у шэрагу кніг іспулоць асобныя часткі, што займаюць прамежкавае становішча паміж прадмовамі і надпісаннямі. Паводле сваёй спіласці, лашадарнасці, самога стылю яны стаяць бліжэй да падпісанняў, а паводле зместу — да прадмоў, бо паведамляюць пра ўсю кнігу цалкам. Прыкладам можа служыць тэкст з кнігі Іова, які ідзе за словамі «Конец Предсловию» на аркушы З і займае цэлую дзве старонкі: «О житии светого Иова. И о роде его, выписуешься». Пасля паведамлenia: «...пишут о том, иже светый Иов жил ест в земле Усвитидстеи, в странах Идумеи и Аравии...» і апавядання пра радавод Іова надрукавана наступнае: «И то ест род светого Иова, и егда ему было лет сто и осм, перепустил ест на него господь бог

рани вёлікыё, хотећи пам дати науку терпения во всіх противных речах и в болестех и ранах наших. И потом видячи смиреніе и терпение его, помиловал, и жил же. Иов по ранах тех лет сто и 40 и умре»⁸⁸.

Аналагічна становішча ў іерархii Скарынавых твораў займае і тэкст у кнізе Выход, які ідзе адразу за словамі «Конец предсловию» на адвороце 4-га аркуша гэтай кнігі: «Кто бы пак межи простыми людми братии моей хотел яспее разумети яковым обычаем был храм уделан, кивот, стол, светилник, требник и ризы жреческие, тое все вымалеваное ниже знайдеть».

Зрэшты, і гэта яшчэ не ўсё, існуе нямала невялікіх аб'ёмам тэкстаў, якія часта, спалучаючыся з графічнымі дамінантамі, утвараюць новыя, зусім печаканыя літаратурна-кампазіцыйныя ракурсы, якія, як правіла, узмацняюць тое або іншае гучанне, танальнасць, матыў скарынаўскага апавядання. Непасрэдна перад першым надпісцем у той самай кнізе Іова, у самым канцы цытаванага тэкstu, на адвороце 3-га аркуша, з адступу, што пачынаецца ініцыялам «В», надрукавана: «В сей книзе святого Иова суть глав четырдесять и две. Пишет же в них о его терпении и о его совершении, и како жепа искушала его. О гадании же его со трема други, они же были пришли посетити его. И ясно им поведал о из мертвых встапии. Потом Елиуд с ним говорил. А потом сам господь из бури облачное ему чудеса своя поведал ест».

Такая складаная структура ўводзінаў, што папярэднічаюць асноўнаму, перакладзенаму Скарынам тэксту, вызначаеца перадусім, вядома ж, жаданнем інтэрпрэтатара і выдаўца дасягнуць максімальнага ўздзеяння на чытача. У асобных выпадках тая самая думка гучыць некалькі разоў як сэнсавы рэфэрэнс, штораз болей вызвалены ад цяжару слоў. Напачатку яна атрымлівае нейкае шырокое, часам вобразнае тлумачэнне, пасля займае сваё месца ў агульной чарадзе выкладу, у чарадзе агульных ідэй або задумы і, нарэшце, гучыць у надпісанні як абсолютна пэўны дэвіз-тлумачэнне.

Наколькі ж арыгінальныя гэтыя тэксты з кніг Скарыны, якія дагэтуль не былі аб'ектам літаратуразнаўчага даследавання? Каб адказаць на гэтае пытанне, давялося прарабіць надзвычай вялікую тэксталагічную працу, параўнаць дзесяткі розных выданняў і нават рукацісці на некалькіх мовах. Але перадусім, вядома ж, прааналізаваць самі тэксты, надрукаваныя Скарынам. Агульная іх коль-

тасць перавышае паўтысячы. У аб'ёме яны складаюць больш за два друкаваныя аркушы, гэта зношыць прыблізна чацвёрту частку ад аб'ёму прадмоў і пасляслоўя, выда-дзеных беларускім літаратуразнаўцамі асобнай кнігай.

Архітэктанічна і графічна надпісанні заўсёды аддзелены ад астатніх тэкстаў. Пачынаюцца яны з ламбарда, не-вялікага простага малюнка інцыяла, роля якога, гэтак-сама, як і іншых арнаментальных і графічных элементаў, у кнігах Скарыны дакладна вызначана. Набрапыя падпісанні драбнейшым шрыфтам, з водступам. У кожнай фразе дакладна захоўваецца прынцып ключавога слова. А кож-нае надпісанне ўключае ад трох да дзесяці такіх ключавых слоў — матываў. Утвараеца своеасаблівы літаратурны сюжэт-тлумачэнне, які стаіць па ўзмежжы старой візантыйскай традыцыі каменціравання і новай еўрапейскай герменеўтыкі XVI ст., якая толькі пачынала зараджацца⁸⁹. Аднак, паводле сваіх літаратурных асаблівасцяў, нейкага ўнутранага, глыбіннага, амаль інтутыўнага гу-чання, падпісанні Скарыны стаяць усё ж бліжэй да тра-дыціі візантыйскай.

Надпісанні амаль заўсёды рытмізаваныя. Беручы пад увагу харектэрныя рысы старой і новай еўрапейскай паз-зіі, а таксама асаблівасці паэзіі ўсходніх, ад старажытнай блізкаўсходніх да старагрэчаскай і візантыйскай, можна выказаць меркаванне, што не такая, па першы по-гляд, выразная рытміка скрыпаўскіх падпісанняў — гэта нейкі ўскладнены капгламерат, які ў аспове сваёй наблі-жаеца да агульнай рытмікі біблейскіх старазапаветных кніг. Вось, напрыклад, як гучыць падпісанне 1-га раздзе-ла кнігі Ісуса Сірахава:

Почишаецца книга Исуса Сірахова,
сына ерусалимлянина,

рекомая папаретос,
или еклесиастыкус,
по рускии церковник,
а имать глав 51.

Рытміка тут адчуваеца дастаткова выразна. Адчуўшы гэта, ужо пяціяшка прасачыць яе гучанне і ў большасці іншых скрыпаўскіх надпісанняў раздзелаў. У рэшце рэшт яны зліваеца ў нейкую асаблівую слоўную сімфонію, своеасаблівы кароткі аналаг-дубль, які раскрывае агульны змест перакладзеных кніг. Кожнае падпісанне мае як уласнае, цалкам самастойнае значэнне, так і служыць ла-гічным стрыжнем агульнай аўтарскай інтэрпрэтацыі кож-

най канкрэтнай кнігі і ўсіх кніг у цэлым. Але наколькі ўсё ж арыгіальныя ўсе гэтыя падпісанні? Ці не з'яўляюцца яны простым перакладам аналагічных «тэкстаў» з Чэшскай бібліі 1506 г.⁹⁰ і іншых выданняў?⁹¹ Аналіз магчыма даступнага Францыску Скарыну матэрыяла дае права сказаць, што надпісанні ў скарынаўскіх кнігах гэта не прости пераклад-калька ўжо паяўных тэкстаў, а творчая перапрацоўка, асэнсаванне і ўвасабленне самой ідэі стварэння гэткіх каментарыяў-падпісанняў. Па сутнасці, Францыск Скарына, выдатны перакладчык, літаратар і філосаф-інтэрпрэтатар, стварыў свае ўласныя, шмат у чым вельмі адрозненія ад тых, што існавалі раней, тэксты надпісанняў раздзелаў. Гэта было чыста аўтарскае, творчае асваенне ўвогуле даволі маладой у новым еўрапейскім каптэксце літаратурнай формы. Вядома ж, Скарына выкарыстоўваў у сваёй працы наяўныя па той час падобныя тэксты, перадусім з венецыянскага выдання Чэшской бібліі.

Чэшская біблія 1506 г.

Біблія Францыска Скарыны

Кніга Юдаіф

Poczijnagij se Knijehy Judyth. W knihach Judyty. klade se obleženije w Betulij lidu Jzrahelskecho. Pocztiwost a rozssasnost wdowy Judyty. Stietij Olofnera. A lidu Jzrahelskecho w wyswobozenie. Jest kapi- tol. 16.

Почиацца книга о жепе Иудифь, еже отсече главу Олофернови, воеводе Находнасора царя Асиръскаго. Избави людей Израилевых. А имать главу 16.

Глава 1

Mocznecho krale Artarersa przemohl Nabochodonozor Asyrsky. Y zpychal tijem wijtiezstwijm. chtiel y ginee podmaniti sobie lidi. ale nechtieli se mu poddati.

Капітола. 1.

Моцного царя Арфазата поразил ест Новходносор царь Асирский. И потом послал послы ко иным народом, абы служили ему и не хотеху учинити того.

Г л а в а 2

Nabochodonozor vežuniw
radu i poslal Oloferna na
zapad sluncze, kterýž wy-
tahl wogeniky kazyl wste-
czko.

К a p i t o l a . 2 .

Новходносор царь Асир-
ский советцев совет послал
ест Олоферна воеводу сво-
его на западные страны.
Топ же идя з войском, ка-
зил вси речи.

Але выкарыстанне гэтае не было ўсяго толькі запазы-
чаннем. Скажам пават болей, у такіх каментарыях да па-
чатку XVI ст. склаўся пейкі сэнсавы капон, якому насле-
давалі практична ўсе тэксты такіх выдачияў. Скарны,
шырэдка разумеочы тэксты перакладзеных кніг крыху
па-свойму, перапосіць гэтае сваё асаблівае разуменне і па
характар надпісання. Гэта зпацыць — яго надпісанні ад-
розніваюцца ад тых, што ўжо іспавалі ў перакладах па
іншыя мовы, не толькі лексічна, але часам і сэнсава, ла-
гічна. Усяго адзін маленькі прыклад. У надпісанні пер-
шага раздзела кнігі Эсфір у Чэшскай бібліі 1506 г. апошні
сказ гучыць так: «Aby mižue panowali nad zenami», а
ў Скарны: «Абы жепы послухали мужей своих».

Такім чынам, ёсьце усе падставы лічыць надпісанні раз-
дзелаў з кніг Францыска Скарны часткай яго арыгіналь-
най літаратурнай творчасці, часткай яго літаратурной спадчыны. Ёсьце і яшчэ адзін вельмі важкі аргумент па-
карысіць такога меркавання — гэта думка сучаснікаў са-
мога Францыска Скарны, што жылі, як і ён, у XVI ст.
Адзін з іх, напрыклад, цалкам перапісаў вялікую коль-
касць прадмоў і пасляслоўяў Францыска Скарны, пад-
пісання раздзелаў і прамежковых тэкстаў у асобную кні-
гу, якая складае адмысловы каментарый да славутай Астрожскай бібліі 1581 г.⁹². Гэта сапраўдная сярэднявеч-
ная антalogія арыгінальных Скарныевых твораў, якім
падаецца такая важная, без перабольшчання — асноватвор-
чая роля ў інтэрпрэтацыі кнігі кніг — Бібліі ў яе першым
поўным праваслаўным выданні, якое па стагоддзі панерад
сталася пайгaloунейшай ідэалагічнай крыпцай у бараць-
бе за пацыяналістическую культуру і самабытнасць шмат якіх
народаў усходу і поўдня Еўропы. У разглядапым канва-
люце пісанні Ф. Скарны папярэднічаюць, адкрываюць
яе, пасля ўжо ідзе сам тэкст Бібліі, у якую ўплецены асоб-
ныя творы Скарны і рукапісная копія «Збору рэчаў най-
патрэбнейшых» Цімафея Міхайлавіча — прадметнага па-

казальшіка да «Кнігі повага запавету», выдадзенай Іванам Фёдаравым у Астрозе ў 1580 г. Факт такога выкарысташня арыгіальных твораў Францыска Скарыны больш чым шматзначны. Не падлягае піякаму сумнепию тое, што побач з часта цытаваным сённяшнім даследчыкамі павярхойным і па сутнасці абсалютна пе аргументаваным адмоўным меркаваннем такога заўзятага барацьбіта і абаронцы праваслаўя, якім быў князь-пісьменнік Андрэй Курбскі⁹³, існавала іншае, цалкам супрацьлеглае меркаванне пра літаратурныя творы Францыска Скарыны, якія выкарыстоўваліся праваслаўнымі ў барацьбе з ішпакультурнай экспансіяй і пават знайшли сабе месца не проста побач, а ў якасці пайболыш аўтарытэтных і адзіных тлумачэшпіяў у самой Астрожскай бібліі.

З другога боку, і гэта таксама не можа выклікаць сумненняў, сучаснікі Францыска Скарыны таксама лічылі падпісанні раздзелаў арыгінальнымі яго творамі, што складалі разам з прадмовамі, пасляслоўямі і прамежкавымі тэкстамі абсалютна пэўнае адзінства, створанае канкрэтным аўтарам і надзелёнае сваім асаблівым літаратурным значэннем, сваёй уласнай, гэтак неабходнай чытачам-сучаснікам каштоўнасцю.

Вельмі цікавы і звышмалы жапр падпісаннія гравюр, зробленых Скарынам да некаторых з іх⁹⁴. Сваёй сцісласцю і лакапічнасцю яны набліжаюцца да надпісанняў псалмоў, з той толькі розніцай, што апошнія зазналі на сабе пепасрэдны ўплыў ранейшых аналагаў, у прыватнасці чэшскіх⁹⁵, а першыя — выключна праца самога Скарыны.

Далёка пе адпазначныя, разнастайныя, часам шматпланавыя пасляслоўі да кніг Скарыны. У гэтых пасляслоўях часам можна заўважыць і пэўную кананічнасць, і палемічнасць, уплыў то славянскай традыцыі, то заходняй, лацінскай⁹⁶. Бадай, неадполькавыя і структуры пасляслоўяў, хоць часцей яны складаюцца са своеасаблівой канстатациі аўтарства; дакладней, аўтарскага ўкладу Скарыны і выхадных звестак, што манерай і стылем набліжаюцца больш да заходняга, «калафонпага» тыпу. Часам у пасляслоўі рэзюміруеца змест выдадзенай кнігі і яшчэ раз надаецца якая-небудзь найболыш бліzkая Скарыну думка або азначэнне.

Скарына-празаік вядомы нам яшчэ вельмі і вельмі мала, Скарына-паэт пакуль невядомы зусім. Тое пяmpогае, што паведаміў свайго часу П. У. Уладзіміраў⁹⁷, а пасля развіў ужо ў пашы дпі П. Н. Беркаў⁹⁸, як цяпер высвят-

ляеца 99, пе толькі пе тлумачыць паэтычнага феномена Скарыны, але, паадварот, хутчэй выключас, прыпіжае яго адно да «першых спроб». Агульны апаліз твораў Скарыны, падмацаваны пядаўпай знаходкай А. А. Турылава, даваляе меркаваць, што ёп быў пе проста піянерам «усходнеславянскага вершасклада», але пераважна паэтам, вялікім, спелым майстрам разнастайных паэтычных жанраў, які пісаў адполькава свабодна ў традыцыях Захаду і Усходу. Як ужо згадвалася, гэтая схільнасць Скарыны да паэзіі ўплывала па характар і стыль яго прозы, якая часта стаіць на ўзмежжы з вершам. Паасобныя ж фрагменты твораў Скарыны, запісаныя, дакладней, пабраныя як звычайная проза, тым пе меней, амаль сапраўдныя вершы, гімны:

Псалом есть всея церкви едипы глас,
свята украшает.

Псалом всяку противность, еже есть
бога ради, усмиряет.

Псалом жесткое сердцемягчить
и слезы с него, якобы со источника, изводить.

Псалом есть ангельская песнь,
духопный темъян,

вкупе тело пепием веселить,
а душу учить¹⁰⁰.

Цякка адразу сказаць, да якой менавіта традыцыі больш за ўсё схілецца тут Скарыпа: да новай для Беларусі заходненеўрапейскай, паэтычнай, або да старой, гімпаграфічнай. На першы погляд, бадай, да апошняй, але пасля ўважлівага прачытання ў кантэксле еўрапейской вершаскладальнай культуры тых гадоў пеабходна будзе адзначыць бясспрэчны «тэарэтычны» падтэкст, нейкую хонь і даволі слаба ўлоўшую адукаванасць яго ў духу першай, якая мела свой уплыў і ў гэтым. Як слушпа заўважыў яшчэ П. У. Уладзіміраў, «для навучаппя «Музики то есть Певщицы» пе пазначаецца пэўпай книгі»¹⁰¹. Скарыпа лічыць усю Біблію, асабліва Псалтыр книгамі паэтычнымі, напоўненымі адпачасова музыкай верша і гімна, якія ён выдаўна адрознівае і пават раздзяляе ў сваёй творчасці, хонь і пе заўсёды. Ён проста піша пра Біблію: «Преможество стихов и песней святых, по всем книзех сей знайдеши»¹⁰². Гэткае стаўлешце да Бібліі, як да книгі паэтычнай, уласціва не толькі ўсходнім традыцыям, але і заходнім¹⁰³.

Кніга кніг зрабіла велізарны ўплыў пе толькі на стаўленне і развіццё заходненеўрапейскай і візантыйскаславянскай гімпаграфіі і паэзіі, але і на кантыпектальную

літаратуру і філалогію ўвогуле.. Гэтак званы біблейскі, або, дакладней, біблійны, стыль, пе кажучы ўжо пра сімволіку і тэматыку Бібліі, падаў асаблівыя рысы ўсім еўрапейскім і пе толькі еўрапейскім культурам.

Гісторыя сусветнай паэзіі распадаецца па пекалькі асобных, асаблівых. Пакуль што мы не гатовыя не толькі напісаць гэткую супольную гісторыю, але і, у пэўпай меры, адэкватна ўспрыняць напісаное. Уся справа ў прынцыпах і рознасці пабудоў паэтычнага слова, калі ў справу ўступае велізарная колькасць складнікаў і кампанентаў пэўпай афарбоўкі і асаблівасцяў, уласцівых традыцыям і культурам тых або іншых народаў, эпох, эр, пават цывілізацый. Дагэтуль застаецца шмат плянага і ў гісторыі паэзіі еўрапейскай, стапаўленне якой найцікавейшым чынам звязана з антычнай і сярэднявечнай гімнаграфіяй, якая цалкам пасняхова развівалася на працягу стагоддзяў адначасова са свецкай паэзіяй як на еўрапейскім Усходзе, гэтак і на Захадзе. Заходненеўрапейскія паэты-гуманісты, такія, напрыклад, як вядучы прадстаўнік «Плеяды» П. Рансар, напісалі пянома гімнаў, якія склалі нават асобныя кнігі. Тоё самае мы бачым і ў славянскіх літаратурах заходніх арыентатаў¹⁰⁴. Увогуле ж, апублікованая на сёньняшні дзень спадчына заходненеўрапейскай, дакладней, еўрапейскай гімнаграфіі заходній, лацінскай арыентатаў налічвае больш за трыццаць тысяч самых разнастайных твораў¹⁰⁵.

Вытокі еўрапейскай гімнаграфіі шмат у чым загадкавыя, заходніе і ўсходніе яе адгалінаванші, развіваючыся ў даволі цесным узаемадзеянні асабліва ў першым тысячагоддзі нашай эры, пасля ўсё ж істотна разыпліся. Візантыйская гімнаграфічная традыцыя, на станаўленне якой зрабілі першадны ўплыў старожытнагрэчайская, сірыйская, а таксама іншыя пярэдні- і блізкавостанія школы, была паступова прышчэплена і развіта ў паўднёвых і ўсходніх славянах, у культурах якіх з цягам часу яна атрымала ўласную афарбоўку. «Найвышэйшыя веды» набываюцца ў візантыйскай культуры передусім у форме эмацыя-пальна-эстэтычнай інфармацыі¹⁰⁶. Менавіта таму такая важная роля адводзілася заўсёды гімнаграфіі, творы якой ствараліся пайлешчымі літаратурнымі сіламі. Галоўны ж напіс візантыйской гімнаграфіі — капон¹⁰⁷ пярэдка набліжаецца да рытмічнай прозы, а як выключэнне — да антычнай метрыкі. Спрэчкі пра тое, што ж такое візантыйская гімнаграфія, пе вырашаныя ў поўнай меры, бадай,

дагэтуль, хоць цяпер і не адмаўляецца выдатнае літаратурнае зношэнне ўсіх яе жанраў. А ў айчынным літаратурнам разнаўстве і дагэтуль даводзіцца даволі часта сутыкацца з поглядамі на гімнаграфічныя творы як на празаічныя, пазбаўленыя ўсялякіх прыкмет вершаскладання, што часткова і тлумачыць узікненне цікаўласці да іх сярод навукойцаў толькі самым апошнім часам¹⁰⁸.

Усходнеславянская гімнаграфія ўзяла за аспову ўзоры твораў гімнаграфіі візантыйскай і па працягу некалькіх стагоддзяў амаль цалкам развівалася ў яе рэчышчы. Класічныя творы гімнаграфіі Візантыйскай у славянскім перакладзе страцілі пекаторыя свае асаблівасці, напрыклад вершаваны памер, але захавалі агульны лад мастацкай сістэмы «осмогласия», пад удасканаленнем якой працавалі такія, напрыклад, выдатныя пісьменнікі і мысліцелі, пеадызація прыгаданыя Скарынам, як Грыгорый Вялікі, або Дваяслой¹⁰⁹, і Іаан Дамаскій¹¹⁰. З перанясеннем на ўсходнеславянскую глебу візантыйскай гімнаграфічнай сістэмы яна атрымлівае тут большае развіццё, спрыяе з'яўлению ўласных кірункаў і школ. Грэчаскі мелас служыць зыходным пунктам для ўтварэння спачатку дастаткова адзінай усходнеславянской, або старажытнаарускай, гімнаграфічнай сістэмы, якая далей распадаецца па ўласна рускую, украінскую і беларускую, прычым апошняя дзве часты бывае даволі цяжка раздзяліць.

У адной з раппіх прац, што раскрываюць гісторыю і асаблівасці айчыннай гімнаграфіі, ёсць такія слова пра Скарыну — стваральніка першага зборніка гімнаграфічных твораў: «У нашай Айчыне першым збіральнікам іх з'яўляецца Доктар Скарына, які выдаў іх у 1524 годзе»¹¹¹. Аўтар гэтых слоў адзначыў толькі Скарыну-тэкстолага і эдытара. Ён, відавочна, не падазраваў яго аўтарства, магчымасці стварэння самім Скарынам тых або іншых гімнаграфічных твораў. Выяўленне підаўна А. А. Турывавым бясспрэчнага аўтарства Скарыны ў стварэнні двух акафістаў¹¹² — імю Ісусаву¹¹³ і Іаапу Прадцечу¹¹⁴ — у значнай ступені мяляе нашае ўяўлэнне пра яго як пра паэта. «Доктор Скоринич Францус», як чытаецца ў акравершах, пісаў, такім чынам, выдатныя творы, прызнаныя пеадычным пакаленнем чытачоў, перапісвашы і выдаваныя аж да самага пачатку нашага стагоддзя. Тыя першыя спробы ўсходнеславянскага вершаскладання, пра якія дагэтуль ведалі і пісалі даследчыкі¹¹⁵, паводле якіх меркавалі пра літаратурны талент Скарыны, як выяўляецца, ўсяго толь-

кі невялікая частачка яго творчасці, галоўнае ж — творы гімнаграфічныя, што выяўляюць вялікага, спелага майстра, імя якога ўжо толькі дзякуючы ім мае права ўвайсці ў гісторыю сусветнай літаратуры.

Агульная фраза П. У. Уладзімірава пра вершы Скарыны: «Вершы гэтыя складаюць наследаванне чэшскім і польскім віршам. У выдашнях пачатку XVI стагоддзя такія віршы змяшчаліся на выхадных аркушах кніжак»¹¹⁶, абсалютна слушна вызначае фармальныя адносіны гэтых вершаў да заходнеславянскіх узоруў еўрапейскай паэзіі. Што да зместавага іх боку і паэтычнага ідеалу, дык япны, бяспрэчна, болей набліжаюцца да гімнаў, што, зрэшты, часта было ўласціва і падобным творам паэзіі заходнееўрапейскай. Увогуле вершы Скарыны нясуць у сабе мноства чиста гімнаграфічных прыкмет, але выдзяліпшie некаторых з іх, перадусім чатырохрадкоўя з кнігі Іова¹¹⁷, у асаблівую графічную і рытмічную канструкцыю, зробленая самім Скарынам, прымушае бачыць у іх мепавіта вершы¹¹⁸ ў іх першародным, першапачатковым варыянце. Звязтае на сябе ўвагу тое, што Скарына, даўшы найбольыш удалы, а галоўнае, відавочны прыклад свайго «віршавання» ў другой паводле часу выхаду ў свет кнізе, пасля наступова нібы адыходзіць ад яго або, прыпамсі, даволі старашна камуфліруе, а пасля і зусім пераходзіць выключча да гімнаграфічных твораў. На пытанніе пра тое, чым у канчатковым выніку з'яўляюцца гэтыя вершаваныя спробы Скарыны, адказаць даволі цяжка. Бо за іх браўся не шкаляр, не вучань, а ўжо сформіраваны майстар, які прац некалькі гадоў падрукue свае выдатныя творы, выкананыя ў духу гімнаграфічнай традыцыі. З другога боку, схільнасць да повай для ўсходнеславянскай літаратуры паэтычнай формы частолькі відавочная, што не пакідае сумнепніё у пераймальнасці гэтых вершаў, жаданні перасадзіць заходнееўрапейскі верш на новую глебу. Не выключана, што пры гэтым паэрэднікам выступалі чэшскія, а часткова і польскія вершаваныя творы і адпаведныя трактаты, колькасць якіх да XVI ст. узрасла¹¹⁹.

Творы Скарыны схільнасць не да старых формаў заходнеславянскага верша, а да новых, хоць, зрэшты, некаторае падабенства можна заўважыць паміж імі і старажытным польскім гімнам «Багародзіца»¹²⁰, які зазнаў, бяспрэчна, і пэўных усходнеславянскіх уплываў¹²¹. Працягваючы гэту думку, неабходна сказаць і пра тое, што Скарыну былі вядомыя і найлепшыя ўзоры заходнееўрапей-

скай і заходнеславянской гімнаграфії, з якімі ён не мог пе пазнаёміцца, напрыклад, за гады павучапия ў Кракаве¹²². Гэткае знаёмства выяўляеца пры апалізе ўсіх без выключэння твораў Скарыны, у якіх угадваецца непасрэдны ўплыў заходненародной вершаскладальнай традыцыі. Разам з тым вершы Скарыны маюць і выразныя граматичныя рысы, што спарадняе іх з грэчаскай паэзіяй, аптычнай традыцыяй, якая праглядваецца ў яго творчасці не так выразна.

Скарына-гімнограф — тэма неўычэрпная. Па сутнасці, ён сапраўды быў ці не першым ва ўсходніх славянаў «збіральшкім» акафістам і канонаў. Акрэсленне «збіральшкі» у дадзеным выпадку шматзначнае: і археограф, і эдтар, і перакладчык, і аўтар. Паэт у пераважным сэнсе, Скарына стаўся ў гісторыі айчыннай літаратуры тою асобай, якая ўпершыню выпрацавала прычыны выдання такіх твораў. Нават калі б ён пічога і не напісаў у гэтых жанрах, сабрашае, перакладзяе і выдадзяе Скарышам ужо вызначае яго працу як аўтарска-эдтарскую, якая сягае пачаткамі амаль да класічнага разумення працы старожытнага кнігара.

Скарына стварыў, прыпамсі, шаснаццаць асобных зборнічкаў акафістам і канонаў, у якіх ўвайшла немалая колькасць і іншых твораў гімнаграфічных жанраў, перадусім стыхіры. Практычна ў кожным са зборнічкаў Скарына змясціў свае ўводныя і суправаджальныя слова і падпісанні, што датычаць той або іншай часткі або раздзела. Бяспрэчна, ён напісаў і шматлікія, часам вельмі аб'ёмныя творы класічнага жанру маленіні, змешчаныя ў зборнічках канонаў і акафістам. У маленініх значна выразней выяўляеца індывідуальнаясць пісьменніцкай працы Скарыны ў парапаніі з іншымі творамі, што ўваходзяць у той самы зборнік. Аўтар выдае сябе старабеларусізмамі, якія, што праўда, трапляюцца рэдка, а галоўнае, сваім уласным стылем, мастацкім почыркам, ладам мовы, хоць, увогуле, гэта цалкам правільная царкоўнаславянская, патуральна, з улікам павеваў часу.

Як вядома, гімнаграфічныя жанры, у тым ліку канон і акафіст, былі прыўнесены ў нашу літаратуру з дапамогай перакладаў і пачалі распаўсюджвацца ў рукапіснай традыцыі ўжо ў першыя стагоддзі яе існавання. Вялікая колькасць гэтых твораў безыменная, ананімная, простае ж веданне імя таксама часам нічога не дае, бо пра дадзенага аўтара неіх кікіх канкрэтных звестак не захавалася. Гісто-

рыя гімнаграфії, або гімпалогії, падзвычай складаная і заблытапая. Гэта датычыць як усходу, так і заходу Еўропы, дзе з цягам часу склаўся гэтак звалы Грыгарыяпскі харал, які ўяўляе сабой вельмі падобную да візантыйска-га «осмогласия» музычную сістэму. Узорам для напісання новых акафістаў заўсёды служыў вялікі акафіст Багародзіцы, аўтар якога таксама дакладна певядомы, хоць сярод магчымых пазываюцца пайболыш выдатныя гімнографы, вельмі адрозныя сваёй манерай і стылем¹²³. У славянскім перакладзе з грэчаскай гэты папісаны сілаба-тапічным вершам акафіст шмат чаго страціў, у прыватнасці быў страчаны вершаваны памер, зшік і алфавіты акраверш, перадаць які было абсалютна немагчыма. Акафісты і капоны даволі строга тэматычныя, пібы зададзеныя, і ў гэтых у значпай меры пагадваюць абразы з іх пязменнымі і ўвогуле не такімі ўжо шматлікімі тэмамі.

Гімнскладанне пагадвае пісанне абразоў, гімнаграфія падобная да іканапісу: і там і тут адноўкавыя сюжэты, тыя самыя персанажы і імёны, дакладна гэтаксама, паводле тых самых прыкмет выяўляюцца выдатныя, вялікія і малыя майстры, што стваралі свае творы ў гэтых жанрах. Разглядаючы абраз, мы, як правіла, і не імкнемся даведацца імі ізографа, што яго папісаў, бо прызычайліся — іканапіс анатімны. Слоўны твор пастойлівей, чым які іпши, гаворыць пра іспавашце аўтара, што прымушае старапна шукаць яго пават у тым выпадку, калі зрабіць гэта практычна немагчыма.

Выпадак са Скарышам зусім іншы — надзвычай рэдкі, уцікаліны, ён дае магчымасць пільна разгледзець творчую працу ўсходнеславянскага гімнографа, які практычна, відаць, заўсёды выступаў адразу ў пекалькіх ролях, у тым ліку рэдактара-перапісчыка ўжо вядомых тэкстаў, перакладчыка і ўласна аўтара. Творчасцю было і складанне новай рэдакцыі твора, што часта відаць у Скарышы, і пераклад, які ўваходзіў у старажытнарусскую або ў адну са стараўсходнеславянскіх літаратур на правах самастойнага арыгінальнага твора, калі яго тэкст «жыў» гэтаксама, як і тэкст арыгінальных»¹²⁴. Абсалютна незразумела, чаму такі знаўца, як П. У. Уладзіміраў, пе толькі не зацікаўіўся гімнаграфічнай творчасцю Скарышы, але і зусім адмаўляў яе¹²⁵. Адзінае ўказанне Скарышы пра пераклад канона з грэчаскай мовы¹²⁶ ён успрыняў як зробленое дзеля прыгожага слоўца: «Выклад» Скарышы заключаўся тут у замене некаторых царкоўнаславянскіх выразаў на больш

зразумелыя «рускія», пры захаванні прынятага ім правашісу»¹²⁷. Меркаванне аўтарытэтнага павукоўца сталася такім непахісным, што, відаць, у нейкай ступені паўплывала на стаўленне да «Малой падарожнай кніжкі» з боку сучасных лінгвістаў, якія не ўключылі яе лексіку ў «Слоўнік мовы Скарыны»¹²⁸. Разам з тым пры парадунні «Малой падарожнай кніжкі» і паасобных яе раздзелаў з аналагічнымі, але ранейшымі па часе тэкстамі¹²⁹ робіцца відавочнай не толькі яе кампазіцыйна-зместавая арыгінальнасць, але і лексічная. У асобных выпадках можна дамусціць не проста рэдактарскую працу Скарыны, але і пераклад, як ён сам пра тое піша ў калафоне Капона Багародзіцы¹³⁰.

Тэксталагічны апаліз дазваляе выдзеліць і шмат якія новыя тэксты, што бяспрэчна належаць яго пяру, сярод іх ёсць і блізкія да рыфмаваных, напрыклад:

Радуйся, пре надостойнейшая господже
и веселие ликов ангельских.
Радуйся, препантемнейшая веже
и мучение собраши бесовских.
Радуйся, прекрасная дщоро
и разрешение грехов Адамовых.
Радуйся, прекрепкая веро
и изнинение клятов Еввіных.
Радуйся, преславная царице,
жадание всех патриархов.
Радуйся, препстипная Богородице...¹³¹

У працытаваным урыўку можна адзпочыць, бадай, усяго два старабеларускія слова. Яны часта ўжываліся Скарыпам і ў ішых яго творах: «жадание»¹³² і часткова «веже»¹³³. Тут відавочнае выдатнае валоданне Скарыпам «славенским языком», якое, здавалася б, амаль немагчыма было чакаць ад выхаванца заходніх універсітэтаў, доктара «в науках вызволеных и в лекарских». Тым пе меней гімналагічнай творчасць Скарыны яўна пераконвае ў гэткім майстэрстве. І гэта не толькі майстэрства моўцае, але і жаправае, чыста літаратурпае, заспаванае па глыбокім ведапі асаблівасцяў візантыйска-славянскай культурнай традыцыі, пранікненне ў яе па правах паўнанраўнага творцы, што раскрывае і ўзбагачае яе каштоўнасці.

У жа пры малення ѿ Скарыну меў такога буйпога папярэдніка, як Кірыл Тураўскі, які стварыў вялікую колькасць такіх твораў, што заўсёды былі незвычайна папулярныя не толькі на Беларусі, Украіне і ў Расіі, але і ў па-

родаў поўдня Еўропы¹³⁴. Можна і дапусціць і заўважыць нават пэўшую перасмасць Скарыны ў гэтым жанры, традыцыйнасць, што абапіралася ўжо не столькі, а хутчэй не толькі на грэчаскія ўзоры, але і на старажытнарускія. У маленіях вельмі яскрава і вобразна раскрываеца аблічча самога Скарыны, яго ўнутраны свет. Перад намі хрысціянскі гуманіст, погляды якога блізкія самым перадавым мысліцелям заходу і ўсходу Еўропы, уключаючы і яго сучаснікаў, такіх, напрыклад, як Эразм Ратэрдамскі, і папярэднікаў у асобе славутых адпапляменнікаў, такіх, як Кірыл Тураўскі: «...да подаст нам па землю мир, грехом очищение, немощным здравие, смутным потешение, не-падежным падежу, воюющімся за веру христову победу, пленником избавление, пагим одеяние, сиротам хлебокормление, по морю плавающим тишину, во путь шествующим пристанище, обидым споможение, и всем християном спасение, а по смерти царство пебесное, яко един человеколюбец и бог наш»¹³⁵. І гэта не простае паўтарэнне не-кім некалі перажытага і сказанага, а глыбокія перакананні самога Скарыны, яго філасофскае і маральна-этычнае крэда, што прагучала ў гэтым маленні і набыло ў слове Скарыны і пэзвычайную мастацкую сілу.

Сёня мы пазываем Скарыну адным з заспавальнікаў беларускай літаратуры, самым магутным з яе жыццядайных карапеёў. Усё гэта так, але і Скарына, у сваю чаргу, працягваў ужо некалі пачатае, ён — спадкаемца старажытнай традыцыі, сіла і жыццяздолінні якой былі для яго не толькі відавочныя, але і святыя. Аддаючы дапішу еўрапейскай адукаванасці і культуры, Скарына бачыў сябе перадусім прадаўжалальнікам гэтай старажытнай славянскай традыцыі, пісьменнікам пятага або пават шостага яе стагоддзя, у якога, праўда, з'явіўся абсалютна новы і пэзвычайна магутны сродак распаўсюджвання ідэй — друкарскі варштат. Пераймаючы ад пашых старажытных кіпігароў, часам, магчыма, стараючыся максімальна паследаваць ім¹³⁶, Скарына заўсёды і ва ўсім захоўвае свой уласны аўтарскі стыль, харектэрнасць якога выяўляеца ва ўсіх групах прыкмет — лексічных, семантычных, сінтаксічных і іншых: «Збавителю наш господе Исусе Христе, вижу тя па кресте висяцца, для превеликое милости, юже имел еси к роду человеческому главу имаши паклонену, хотяи всех пас молитвы выслушати. Серце имаши отворено, хотяи ласку свою всем дати. Руце имаши розтягнены, хотяи всех к себе пригорнути. Нозі имаши прыгвождены,

хотяи всегда с грешными быти, ныне молю ти ся прегоркое ради смерти твоей и чеснаго для креста твоего, услыши и прими молитвы мои, и подай ми ласку свою, и пригорни мя к себе, и буди при мне в час страшное и горкое смерти моей»¹³⁷. У працытаваным тэксце, дарэчы, пекалькі вельмі характэрных для мовы Скарыны старабеларускіх слоў: «збавителю», «выслушати», «ласку», «растягнены» і іншых. Есць, аднак, падобныя творы, напісаныя вельмі добрай кніжнаславянскай моваю, што, часткова, тлумачыцца самой машерай іх пабудовы, прышыпам націзвания класічных па форме і сэнсе выразаў па адзінную іткну: «Владыко господи Ісусе Христе, царю соторителю і боже паш, имя твое святое призываём, і тебе ся молим, Ісусе сыну пречистое девиці Маріе. Ісусе единое и превечное слово бога отца. Ісусе совокупление и любовь святаго духа. Ісусе создателю ангелскага естества. Ісусе спасителю роду человеческага. Ісусе прогонителю бесовства всякого. Ісусе, помилуй мя по велицей милости твоей. Ісусе, очисти безаконие мое по премножеству щедрот твоих. Ісусе, отпусти вся грехи мои. Ісусе, прими от мене молитвы сие. О пресладкии Ісусе, о прелюбии Ісусе, о претихии Ісусе, тебе славу возсылаем»¹³⁸. У дадзеным выпадку, бадай, слова «прелюбия», дый тое часткова, выдае Скарыну.

Майстэрства Скарыны ў такім малазпаёым усходнеславянскім літаратурам жанры, як акраверш, не можа выклікаць сумнепіяў. Прыкладна ў той самы час, калі Скарына складаў і друкаваў свае акравершы¹³⁹, такі выдатны яго сучаснік, як Максім Грэк, вымушаны быў напісаць адмысловы артыкул для рускіх кніжнікаў, які меўся раскрыць асаблівасці дадзенага жанру¹⁴⁰. Цікава, што і Максім Грэк і Скарына знаходзяць для азначэння гэтага жанру амаль адполькавыя тэрміны: «краеграпесие» и «краестрочие» ў Максіма, «краеграпее»¹⁴¹, «краеграпие»¹⁴², «краестховня»¹⁴³ — у Скарыны. Аднак у Скарыны яго тэрміны здаюцца болей перакладамі пепасрэдна з грэчаскай мовы, чым Максімавы, што вядуць свой радавод хутчай ад старабалгарскага «краеграпесне»¹⁴⁴, хоць артыкул Максіма заспаваны па грэчаскім матэрыяле. І ў той жа час, калі параўноўваць гімнаграфічную спадчыну Скарыны і апалагічныя творы Максіма, напісаныя па Афоне па грэчаскай мове, дый да таго ж і ў пайлешных грэчаскіх традыцыйах¹⁴⁵, кідаецца ў вочы яе асаблівасць, якая характерызуецца перадусім іпдыўідуальпасцю гімнаграфічных скарынаўскіх тэкстаў, уласцівай ім адполькавасцю

стылю, што, як найменей, сведчыць пра пераклад або новую іх рэдакцыю, а магчыма, і пра непасрэднасць аўтарства Скарыны.

Усяго адна кніга Скарыны была выдадзена двойчы — Псалтыр. Зрэшты, другое ле выданне — віленскі Псалтыр — гэта частка гэтак званага следаванага Псалтыра, або Псалтыра з паследавашнем, якім, паводле складу, з'яўляецца ўся «Малая падарожная кніжка». Роля Псалтыра ў гісторыі ёўрапейскіх літаратур, перадусім іх паэтычных жанраў, велізарная. І для Скарыны Псалтыр — кніга незвычайная, загадковая, поўная таямніц, крыпціца паэтычнага патхнення. Невыпадковая такая яго ўвага да яго. Ствараеца пават уражанне, што для яго — ён пейкі літаратурны ўзор, які дапамог спасцігнуць старажытныя традыцыі айчыннай літаратуры і знайсці сваю ўласную пісьменніцкую маперу і стыль, як гэта было з не адным майстрам мастацкага слова, пачынаючы ад нашых першых пісьменнікаў XI—XII стст. і да Сімёона Полацкага, М. В. Ламаносава, А. С. Пушкіна і шмат каго іншага. Скарынаўскія Псалтыры зрабілі вялікі ўплыў на далейшыя падобныя выданні. Некаторыя з апошніх шмат у чым амаль даслоўна супадаюць са скарынаўскімі¹⁴⁶. У аснове Астрожскай бібліі таксама можна заўважыць непасрэднае запазычэнне з Псалтыра Скарыны, як, зрэшты, і з іншых яго кніг. Псалтыры Скарыны адразнівае шэраг асаблівасцяў, якія П. У. Уладзіміраў запосіў па рахунак непасрэднага запазычэння з заходніх крывацій¹⁴⁷. Пагаджаючыся з П. У. Уладзіміравым у вызначэнні галоўнага з іх, нельга ўсё ж не адзначыць, што гэткая самая практика іспавада не толькі па Захадзе, але і на Усходзе, і Скарына мог пазнаёміцца з ёю і пры чытанні грэчаскіх кніг¹⁴⁸.

Вершы, паэзія Скарыны вельмі напеўныя, музыкальныя і ў межах традыцыйнасці жанраў і іх канона вельмі ідывідуальныя. «Да музыкі неабходна зварачацца дзеля ўпрыгожання і выхавання пораваў» — пісаў Клемент Александрыскі¹⁴⁹, мешавіта такой, глубока гуманістычнай была яна і ў творах Скарыны, паэта ў пераважнасці сваёй, які тонка адчуваў мелодыю, лад, напеўнасць верша і гімпа, сіпкрэтычнасць і непадзельнасць музыкі напісанага слова і гуку. У пэўнай ступені, улічваючы такое глубокое пранікненне і веданне Скарыпам роднай візантыйска-славянскай традыцыі, незвычайную вучонасць і шматграннасць яго, выкарыстанне вялікай колькасці кніжных крывацій і іншых матэрыялаў, ён можа быць пайменаваны як

poeta doctus, гэта значыць вучоны паэт, а яго паэзія — poesis docta.

Філалагічная вучопасць Скарыны ў кантэксце ўсходнеславянскіх культур была абсолютна унікальная, недасяжная. Галоўнае, што ён быў выдатным знаўцам не толькі павуковых і літаратурных дасягненняў Захаду, але і Усходу, якому і прысвяціў галоўную працу свайго жыцця: Скарына-археограф, гэта значыць вучоны-крыніца запаўца, што збірае і вывучае помнікі пісьмовай культуры, паўрад ці меў сабе роўных аж да ўзнікнення Астрожскай акадэміі, з вышкімі дзеянісці якой толькі і можна парападобніць яго працу. За шматлікія гады працы на роднай беларускай зямлі і ў краішах Еўропы Скарыну ўдалося сабраць багатыя археаграфічныя матэрыялы, што леглі ў аспову ўсёй далейшай яго літаратурнай дзеянісці. Не падлягае сумнею, што Скарыну пашчасціла сабраць даволі поўную бібліятэку славянскіх перакладаў. Тэкстаў, што яго цікавілі, а таксама адпаведныя іх заходнія аналагі і, магчыма, пекаторыя ўсходнія. Наступным этапам была тэксталагічная перапрацоўка гэтых сабраных матэрыялаў, пра якую Скарына згадвае ў шмат якіх сваіх кнігах, а далей ужо чиста эдыцыйная і перакладчыцкая, калі пасля папярэдніх адбораў і аналізу капчатковы тэкст перакладаўся, а пасля рыхтаваўся да друку ў выглядзе рукапіснага арыгінала для набора. Гэты капчатковы рукапісны тэкст Скарына забяспечваў сваімі каментарыямі і тлумачэннямі, што да паўніліся ў ходзе рэдагавання і вычиткі. Практычна ва ўсіх вышадках пераклад Скарыны мае харектар хутчэй чиста творчага, пісьменніцкага, калі вядомы тэкст узнаўляецца з новымі адцепіямі, якія прыўпосяцца амаль без абмежаванняў. Мяркуючы са шматлікіх заўваг самога Скарыны, раскіданых у яго прадмовах і пасляслоўях, ён і сам выдатна ўсведамляў гэта.

Скарыны пераклады зусім не падобныя да ўсяго таго, што было да і пасля яго ва ўсходнеславянскай пісьменнай традыцыі, а часткова і заходній, каталіцкай і пратэстанцкай, уключаючы, зразумела, і славуты пераклад Лютера. Па сутнасці, Біблія Скарыны, яго пераклад — гэта хутчэй мастацкі твор, гэта значыць твор мастацкай літаратуры. Ён значна менш канфесійны, чым усе іншыя сучасныя, што ў рэшце рэшт і прымушала крытыкаў яго з боку асобных прадстаўнікоў самых розных лагераў, пачынаючы ад праваслаўнага і да каталіцкага. Пераклад Скарыны стаіць у адным шэрагу з перакладамі Бібліі, вы-

карапымі свецкімі пісъмешікамі розных часоў і пародаў, ад пайдайшых і да сучасных¹⁵⁰. З улікам часу яго выданні можна адпесці менавіта да «четых», мастацкіх. Фраза: «...выложено и вытпенено з великою пилностию доктором Францем Скорпию из славнаго града Польська», — што прысутнічае ў шмат якіх са створаных ім кніг, толькі надкрэслівае ў кожным асобным выпадку гэтую акалічнасць. Вядома ж, да групы мастацкіх больш адносяцца яго пражскія выдацні, і менш віленскія, бо апошнія амаль пазбаўлены апавядальнага элемента, хоць і поўныя лірычнай паэзіі.

Суцэльны прагляд ацалелых у розных краінах асобнікаў кніг Скарыны¹⁵¹ даў магчымасць выявіць сляды яго рэдактарскай і карэктарскай працы, пакінутыя ім па страпках уласпаручныя паметы¹⁵². Пра тэксты, падрыхтаваныя Скарынам да выдацнія, але не надрукаваныя, сведчыць вялікая колькасць розных другасных матэрыялаў¹⁵³. Еп, як выяўляеца, непасрэдна згадвае іх і пават неаднаразова цытуе ў сваіх друкаваных кнігах¹⁵⁴.

Разам з тым варта згадаць і пра яўна неіспуточыя выданні, пібыта надрукаваныя Скарынам, перадусім Псалтыр 1551 г. і Катэхізіс¹⁵⁵. Трэба думаць, што чуткі пра іх з'яўлешце, якія праніклі на старонкі павуковых выдацній, узшіклі ў аспоўным у вышіку блытаніны, што ідзе з боку замежных даследчыкаў XVIII—XIX стст.¹⁵⁶. Разам з тым прагляд ацалелых асобнікаў кніг Скарыны дазваляе зрабіць выснову пра тое, што іх выдавец і аўтар пярэдка дараў гэтыя кнігі сваім замежным знаёмым, а таксама, магчыма, і тым навуковым асяродкам Еўропы, з якімі ён быў цесна звязаны. Такі, напрыклад, падзвычай добра захаваны Акафістнік Скарыны са збору аддзела рэдкіх кніг Універсітэцкай бібліятэкі ва Вроцлаве¹⁵⁷, амаль поўны экземпляр «Малой падарожнай кніжкі» з Каракеўскай бібліятэкі ў Капелагене¹⁵⁸, а таксама, верагодна, зборнік акафістаў і капонаў з Ягелонскай бібліятэкі ў Кракаве¹⁵⁹.

Мы падзвычай мала ведаем пра асоб, блізкіх да Скарыны. У пераважнай большасці певядомы нават іх імёны. Скарыша называе толькі двух з іх, што дапамагалі яму, трэба думаць, у аспоўным матэрыяльна — Багдана Опкава і Якуба Бабіча. Дакументы архіваў, амаль не ацалелыя за перыяд, што нас цікавіць, ніякім чынам не дапаўняюць карціны¹⁶⁰. Літаратурнае атачэнне Скарыны працягвае заставацца цалкам загадковым. Часткова прыходзяць на дапамогу тыя або іншыя асобнікі кніг Скарыны, па якіх за-

хаваліся пайболыш раннія ўладальніцкія паметы, але і гэты матэрыял ненадзейны і дазваляе болей меркаваць, чым сцвярджаць, тым болей што дастаткова дакладна датаваць усе гэтая запісы праста памагчыма.

Бяспрэчную цікаласць уяўляе сабой першая згадка пра Скарыпавы кнігі і нават цытаванне цэлых вялікіх урыўкаў з іх у заходнееўрапейскіх выданнях яшчэ пры яго жыцці¹⁶¹. Не выключана, што Скарыпа сам пейкім чынам быў звязаны з аўтарамі гэтых згадак і, магчыма, дараўваў ім свае кнігі. Варта таксама ўлічыць, што частка тыражу непераплаценых пражскіх выданняў Скарыпы апынулася ва Вроцлаве. Калі гэта адбылося, сказаць цяжка, але не выключана, што ўжо пасля ад'езду Скарыпы з Вільшчы, па дарозе ў Прагу¹⁶². На гэта паказваюць шматлікія зношодкі ў пераплётах кніг¹⁶³ фрагменты скрынаўскіх выданняў, зробленыя ў розныя часы ў Сілезіі¹⁶⁴ і ішчых месцах¹⁶⁵.

Значна прасцей вырашаецца пытанне пра літаратурны ўплыў Скарыны на сучаснікаў і пайбліжэйшых паслядоўшчыкаў у XVI ст. І гаворка пры гэтым ідзе не пра звычайных чытачоў, а пра пісьменнікаў некалькіх сўрапейскіх народаў. Кнігі Скарыпы былі выдатна вядомыя і выкарыстоўваліся ў сваёй творчасці Іванам Фёдаравым¹⁶⁶, пісьменнікамі кола Астрожскай акадэміі¹⁶⁷, шматлікімі беларускімі літаратарамі і рускімі кніжнікамі¹⁶⁸. Ёсць падставы меркаваць, што скрынаўскія кнігі выкарыстоўваліся нават для падрыхтоўкі новых выданняў Маскоўскага друкарскага двара; дзе паводле іх правілі тэкст¹⁶⁹. Зусім асаблівы выпадак — узел скрынаўскіх перакладаў у рускай літаратурнай палеміцы першай паловы XVI ст., пра што сведчыць вядомы Веніямінаўскі зборнік¹⁷⁰. Вялікае зацікаўлешце выклікала творчасць Скарыпы ў пратэстанцкіх пісьменнікаў, такіх, як Прымус Трубер, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, якія імкнуліся выкарыстаць таксама і яго выдавецкі досвед.

Імкненне наследаваць выданням Скарыпы можна адзначыць у вельмі вялікай колькасці друкароў і выдаўцоў. Дарэчы, менавіта ён упершыню ужыў у сваіх выданнях арнаменты¹⁷¹, што леглі пасля ў аснову ўсёй рускай друкаванай арнаментыкі, пачынаючы з Івана Фёдарава¹⁷². Цалкам дапушчальна, праўда, што гэта толькі выпадковае супадзенне, якое узыходзіць да адной агульнай кропіцы¹⁷³. Аднак факт выкарыстання такога арнаменту Скарынам у 1522 г., а Іванам Фёдаравым больш чым на сорак

гадоў пазней, у 1564 г., гаворыць, прынамсі, пра тое, што ў беларускай кніжнасці цалкам магла скласці свая ўласная, самастойная традыцыя такай старадрукаванай арпаментыкі, вельмі падобнай да пазнейшай рускай. Рускія майстры-друкарэ актыўна выкарыстоўвалі кнігі Скарыны ў сваёй працы. Гэта даказваецца, напрыклад, падабенствам цэлага шэрагу заставак з выдачяй такіх буйных рускіх друкароў, як Апдронік Цімафеев Нявежа і яго сын Іван Нявежын¹⁷⁴, са скрышаўскім¹⁷⁵. Пэўна падабенства можна знойдзі і ў малюнку літар шэрагу першадрукаваных маскоўскіх выдачяй, уключаючы і фёдараўскія¹⁷⁶. Усё гэта такія самыя неаспрэчныя сведчанні літаратурнага ўплыву Скарыны, як і тэкстуальныя супадзеніі. Скажам пават болей, яны гавораць пра тое, што не толькі слова Скарыны, але і элементы афармлення яго кніг служылі ўзорамі, па якіх раўняліся яго наслідоўшкі з розных куткоў Еўропы ў XVI дый у XVII стст.

Асабліва шмат друкарскіх матэрыялаў Скарыны ў арыгіналах і копіях доўгі час выкарыстоўвалі беларускія майстры і выдаўцы. Паводле нашых падлікаў, у віленскіх выдачяях ён выкарыстоўваў больш за сто розных кслаграфічных дошак, больш за шэсцьдзесят з якіх пасля неаднаразова сустракаецца ў выдачях іншых беларускіх друкарняў XVI—XVII стст.¹⁷⁷ Варта асабна сказаць пра паследаванні скрышаўскім арпаментам¹⁷⁸. Шматлікасць іх у выдачяях другой паловы XVI—XVII стст., шматразоўасць выкарыстання, а таксама вялікая колькасць выпадкаў далейшага капіравання даюць права гаворыць пра скрышаўскую традыцыю ў арпаментыцы і шырэй — у графіцы беларускай друкаванай кнігі, прынамсі, двух першых яе стагоддзяў¹⁷⁹. Факты паследавання графіцы і кампазіцыі скрышаўскіх выдачяй у беларускай, рускай, украінскай і паўднёваславянскай друкаванай і рукапіснай кніжнасці XVI—XVII стст. акрэсліваюць межы кантексту гэтай традыцыі, што мела міжнародны маштаб.

Пра чытанне, распаўсюджанне і ўплыву кніг Скарыны можна меркаваць і з паследавання іх найдрабнейшым дэталям, якія, як правіла, капіраваліся ўсяго толькі адзін раз¹⁸⁰. Можна прыгадаць таксама і рэдкія выпадкі паследавання гравюрам з яго выданняў, што насілі зусім незвычайны ва ўсходнеславянскай кніжнасці характар¹⁸¹.

Што ж прымушала беларускіх і не толькі беларускіх друкароў, гравёраў, выдаўцуў і пісьменнікаў ісці на гэтую іншую так шматлікія наследаванні кнігам Скарыны? Іх

значная аўтарытэтнасць у асяроддзі славяпскай кніжнасці, відавочны поспех першай такої спробы, погляд на іх як на нейкі асноватворчы начатак для ўсёй кірылічнай друкарнай кніжнасці эпохі Рэнесансу¹⁸². Пры гэтым вельмі істотным было тое, што Скарына, па сутнасці, стварыў або карэнным чышам перайшчай аспоўную «гісторыка-літаратурную адзінку» — кніжны зборнік, за межамі якога ўсходнеславянская «творы амаль піколі не распаўсялюджваліся і не становіліся фактам культурнага жыцця грамадства»¹⁸³. Нашыя літаратуры жылі «зборнікамі, кнігамі». Зборнік, кніга — вось галоўная адзінка фундаментальнай працы па гісторыі старажытнарускай літаратуры¹⁸⁴. Менавіта тут, у гэтай галіне і варта шукаць адну з аспоўных разгадак поспеху Скарынавых кніг у сучаснікаў і паслядоўпікаў на працягу XVI—XVII стст., а часткова і разгадку феномена ўсёй літаратурнай працы гуманіста, які здолеў выпрацаўаць новую форму для ўвасаблення сваіх творчых задум, якая не магла б з'явіцца без яго знаёмства з агульпай культуры заходнегурапейскай кніжнасці і літаратуры, а таксама без дасканалага ведання адпаго з пайважнейшых сучасных сусветных дасягненняў — кнігадрукавання.

Вядома ж, творчасць Скарыны — гэта сінтэз старога і новага ў беларускай літаратуры. Без выкарыстання старай, класічнай традыцыі, без апоры па яе яго проста не зразумелі бы суайчынікі. Сутнасць літаратуриага подзвігу Скарыны ў тым, што яму ўпершыню так маштабна і пасляхова ўдалося ў сваёй творчасці зліць дзве пайгaloўпейшыя традыцыі еўрапейскай культуры — усходнюю і заходнюю, увесці новыя літаратурныя формы. Такі Скарынаў сінтэз — з'ява абсалютна унікальная, яна стаіць ля вытоку зараджэння новых усходнеславянскіх літаратур і вартая быць адзначанай ва ўсіх аналах літаратуры сусветнай. Параўноўваючы зробленое Скарынам з творчасцю яго пайвыдатнейшых еўрапейскіх сучаснікаў, пельга не адзначыць, што, у адрозненіе ад шмат каго з іх, ён зноўнша апярэдзіў час, свядомасць свайго народа. Толькі нраз стагоддзі і яго, Скарыну, назавуць вялікім. Ён станецца сімвалам ўсёй тысячагадовай беларускай культуры, сімвалам яе гісторыі. Тады, у далёкім XVI ст., ідэал Скарыны ў цэлым, да капца не быў зразуметы яго суайчынікамі. Дзіўнага ў гэтым нічога німа, бо грамадская свядомасць была хутчэй падрыхтаваная да рэлігійнага рэфармізму ў Лютаравым духу, а не да разумення глыбішай сутнасці пазакапфесійнай гуманістычнай ерасі з яе культам адзінай адкрытай

усім ісціны і прапаведваннем «сугучнага прыродзе» ўсеагульпага «закону любові», з чым выступіў Дж. Бруна¹⁸⁵.

Слова і справа Скарыны гавораць пра тое, што яго погляды і літаратурны ідэал былі блізкія інтэлектуалам-нікадэмістам¹⁸⁶ — духоўнай эліце грамадства, чые ідэі маглі быць зразуметыя толькі ў самым вузкім коле тагачаснага грамадства, сярод гэткіх самых самотнікаў, што ў поўнай меры перадалі сваю спадчыну толькі наступным пакаленням, «еўрапейскому вальнадумству XVII—XVIII стагоддзяў»¹⁸⁷. У гэтым карэннае адрозненне Скарыны ад дзеячаў, падобных да Лютэра. Нягледзячы на тое, што ў іх літаратурнай творчасці падзвычай шмат агульных тэм і нават рыс, у галоўным Скарына стаіць значна бліжэй да гуманістаў кола Эразма Ратэрдамскага, чым да царкоўных рэфарматараў у духу Лютэра або Кальвіна. Маючы, па сутнасці, адзін выходны матэрыял — Біблію, на пераклад якой Лютэру, дарэчы, спатрэбілася цэлых дваццаць гадоў¹⁸⁸, прадстаўнікі пазаканфесійнай гуманістычнай ерасі і канфесійныя рэфарматары вырашалі на яго аснове зусім розныя задачы, часам абсалютна ўзаемавыключальныя. Разам з тым і літаратурная творчасць і Скарыны, і Лютэра была закліканы адыгрываць вельмі падобныя ролі. Паводле слоў Ф. Энгельса, Лютэр «вычысціў аўгіевы стайні не толькі царквы, але і пямецкай мовы, стварыў сучасную пямецкую прозу», яго харал «Госпад — наша праудзівая апора» стаўся «Марсельезай» XVI стагоддзя¹⁸⁹. Такія слова можна сказаць і пра Скарыну.

Калі ўсё тое повае, што ўвёў у родную літаратуру Скарыпа, паставіць побач з дасягненнямі, напрыклад, польскага літаратуриага Адраджэння, дык выявіцца — паміж імі вельмі шмат агульнага. Агульнасць гэтая прайўляецца ўжо ў самім падыходзе да спадчыны мінулага, у адносінах да даўней традыцыі, а менавіта гэта ўрэшце і вызначае, на думку вядучых польскіх навукоўцаў¹⁹⁰, «поспехі польскага Адраджэння»¹⁹¹. Выключна высокія дасягненні гэтай эпохі «былі звязаныя як з удалым выбарам замежных узораў мастацкай культуры, гэтак і — перадусім — з умелым выкарыстаннем формаў і сродкаў, створаных у папярэднюю эпоху»¹⁹². Невыпадкова творчасці Скарыны далі такую высокую ацэнку ўжо першыя польскія літаратура-зпаўцы¹⁹³, якія імкнуліся нават прылучыць яго спадчыну да агульных дасягненняў менавіта польскай культуры¹⁹⁴. Польскае літаратурае Адраджэнне ў цэлым і ў асobе яго славутага персанажа і творцы — Яна Каханоўскага

збліжаеца ў сваіх праявах і дасягненнях з тым, што ўнёс у літаратуру беларускую доктар Фрапцыск Скарына, які стварыў з дапамогай новай літаратурнай мовы, блізкай да народнай, новыя мастацкія каштоўнасці, закліканыя служыць усяму народу, чаго якраз і не зразумелі сучаснікі гэтых пісьменнікаў, якія ў масе сваёй не былі падрыхтаваныя пі эстэтычна, ші эстэтычна да ўспрымання іх ідэй¹⁹⁵.

У сваёй працы «Да хараکтарыстыкі эканамічнага рамантызму» У. І. Ленін пісаў: «Гістарычныя заслугі судзяцца не па тым, чаго *не дали* гістарычныя дзеячы парадальна з сучаснымі патрабаваннямі, а па тым, што яны *далі новага* парадунальна са сваімі папярэднікамі»¹⁹⁶. І ў гэтым сэнсе Скарына зрабіў шмат, вельмі шмат. Ён здзейсніў літаратурны подзвіг — стварыў маштабныя творы, у якіх аказаліся злітыя дзве пайгaloўнейшыя культурныя традыцыі ёўрапейскай культуры, стварыў беларускую друкаваную літаратуру — вядучую сярод славянскіх літаратур усходу і поўдня Еўропы эпохі Рэнесансу. Напэуна, з поўным правам Скарына парадуноўваў сябе з тытанамі антычнасці і ранняга сярэднявячча¹⁹⁷, калі пісаў пра сябе: «Аз теже недостойный последовник их, нароженый в руском языку»¹⁹⁸. Для яго, найбуйнейшага ўсходнеславянскага гуманіста, гэтаксама, як і для заходненеўрапейскіх вучопых, усе яны былі жаданымі ўзорамі творчай асобы.

Філалогія рабілася галоўнай справай усяго жыцця, выступала ў ролі ідэалогіі. Літаратура была і сродкам і мэтай, бачылася той абсалютнай вартасцю, якая, паводле пераканання шматлікіх членаў так і не створанай «рэспублікі вучопых», адзіная і магла раскрыць перад чалавецтвам сапраўдны сэнс яго жыцця, паказаць шлях асабнаму чалавеку і ўсім народам. Доктар Скарына быў сынам свайго часу, сынам ёўрапейскага Адраджэння, і менавіта да яго выдатна стасуюцца слова, напісаныя ім пра Пталемея Філадэльфа — выдатнага кніжніка і апеку-

на навук: «Таковый убо был милосинк науки
и мудрости, иже болей избрал оставити
в науце и в книгах вечную сла-
ву и память свою, пежели
в тлэпных великих цар-
ских сокровищах»¹⁹⁹.





У Бярэсці, Нясвіжы, Заслаўі...

...людския коханія и мысли
суть себе противна, един бо в
том ся кохаеть, тое хвалить
и о том мыслит, а другой
другое...

Францыск Скарына

Зародылася так, что на сучаснай тэрыторыі Беларусі першай друкарній трэба лічыць берасцейскую, заснаваную ў 1553—1554 гг. вядомым літаратарам Бернардам Ваявудкам. Друкарня гэта была і першай пратэстанцкай друкарній па ўсім усходзе цэнтральнай Еўропы, уключаючы Польшчу. Самым блізкім да кальвіністкага Бярэсця пратэстанцкім выдавецтвам быў Кёнігсберг, дзе дзейнічалі амаль выключна лютеране. Ініцыятарам стварэння друкарні ў Бярэсці быў адзін з пайбагацейшых людзей Еўропы, віленскі ваявода Мікалай Радзівіл Чорны, чый зварот да кальвінізму быў раптоўны, абстаўлены сапраўды па-магнацку, калі ўслед за сваім сюзерэнам амаль імгненна мяпялі былую веру і яго двараневасалы. Усё рабілася з незвычайнім размахам, і хоць у сталіцах пратэстантаў было пакуль не так ужо і шмат, шляхецкая правінцыя масавым парадкам прымала новае вучэнне. На Беларусь і Літву пацягнуліся замежныя пратэстанты, у ззначайнай колькасці вядомыя пісьменнікі. Паступова на беларускіх землях то тут, то там складаліся літаратурныя згуртаванні паводле канфесійнага прынцыпу, асноўнымі мовамі зносілі ў якіх былі лацінская і польская. Апошняя пібы выбіраеца па ўсходзе Еўропы пратэстан-

тамі розных краін у якасці міжпароднай, і таму не варта здзіўляцца, што ў друкарнях Бярэсця, Нясвіжа, Лоска і іншых кнігі друкавалі амаль выключна на польскай мове. Не беручы пад увагу гэтую важную акалічнасць, а часта зусім не лічачыся з ёй, да пядайпяга часу польскамоўным выдачням берасцейскай і іншых беларускіх друкарняў адмаўлялі пават у частковай прыпадежнасці да беларускай культуры, што з'яўляецца як шайменей абсурдным. У гэтых асяродках беларускай культуры параджалася яшчэ адна яе літаратурная мова, што сталася міжпароднаю мовай усходнеславянскіх кальвіністаў, у адрознение ад пямяцкай, літоўскай і часткова лацінскай усходнееврапейскіх лютэран. Поўную рацыю мае акадэмік Ю. М. Юргіціс, які піша: «Жыхары Вялікага княства Літоўскага былі не адной рэлігіі і гаварылі на розных мовах. Радзівілу і іншым вяльможкам, што стаялі ля ўлады, хацелася, вядома, каб усе жыхары вызнавалі адну рэлігію і карысталіся адной мовай. З гэтай мэтай рэфармацыя распаўсюджвалася як сярод каталіцкага, гэтак і сярод праваслаўнага насельніцтва. Польская мова зрабілася мовай пісьменнасці кальвіністаў з самага пачатку гэтага руху. Тым часам лютэрапства, заахвочванае герцагам Альбрэхтам і яго паступіцкам, распаўсюджвалася сярод літоўскага насельніцтва як у Пруссіі, гэтак і ў Літве, асабліва ў Жамойці, на літоўскай мове, па якой гаварылі сяляне»¹. Зрэшты, па польскай мове друкавалі і ў Кёнігсбергу, дзе нават упершыню ў польскай літаратуре адбылася літаратурная палеміка і ў каторы раз была зроблена спроба ўпрадкаваць польскі правапіс.

З Кёнігсбергам цесна былі звязаны і берасцейскія кальвіністы на чале з Мікалаем Радзівілам Чорным, якія на пачатку 1550-х гг. запрашаюць да сябе кракаўскага «літаратара» і друкара Бернарда Ваявудку, эразміянца і лютэраніна адначасова, які быў нават пад асаблівай апекай прускага герцага Альбрэхта, які асабіста яго ведаў. Б. Ваявудка быў у сяброўскіх адносінах з шэрагам выдатных вучоных з Кёнігсберга, напрыклад, з прыгадаваным ужо прафесарам С. Рапалёнісам, якія ён, відаць, захоўваў і ў перыяд свайго захаплення кальвінізмам. Першым вядомым пам датаваным берасцейскім выдачнем Ваявудкі з'яўляецца зроблены ім самім пераклад У. Рэгіюса «Спосабы і звычаі»² — невялікі аб'ёмам катэхізіс. Два іншыя падобныя выданні Ваявудкі, што наслілі кампіляцыйныя харектар, відаць, не былі закончаны³. Не выключана, што менавіта яны былі своеасаблівай «спробай пяра» друкара і былі

першыцамі берасцейскага кнігадрукавання. Да вайны ў варшаўскіх зборах знаходзілася яшчэ адно берасцейскае выданне Б. Ваявудкі — перакладзеная ім з лацінскай мовы певялікая праца К. Імлера «Сумы»⁴. Як і ўсе іншыя унікумы першай берасцейскай друкарні, яна згарэла пад час пажару Варшавы ў 1944 г. Існуе пямала розных згадак пра іншыя берасцейскія выданні Ваявудкі і пра яго пераклады, у прыватнасці, Новага запавету. Ба ўсіх выда-вецкіх, а часткова, відаць, і літаратурных справах Ваявудку данамагаў малады Андрэй Тшэцескі, што прыехаў разам з ім з Кракава, у будучым славуты паэт, перакладчык і друкар, які выехаў з Бярэсця адразу ж пасля раптоўнай смерці свайго патрона ў 1554 г.

Як відаць з папярэдняга, значэнне першай берасцейскай друкарні ў развіцці ўласпа беларускай літаратуры не варта пераацэньваць. Прынцыпова важна тое, што ўсе выданні друкаваліся на польскай мове, якая пачала набываць з тых часоў усё больш і больш грамадзянскіх правоў у беларускім літаратурным і чытацкім асяроддзі, і ў гэтым сэнсе зробленае першай па беларускай зямлі друкарній заслугоўвае самай сур'ёзнай увагі.

Няўдача з Б. Ваявудкам, трагічна загінуўшым у хуткім часе пасля свайго прыезду ў Бярэсце, крыху разладзіла планы Радзівіла ў стварэнні ўласнага выдавецкага асяродку. Абсталяванне берасцейскай друкарні Ваявудкі, якое належала, відаць, асабістая яму, апынулася ў рэшце рэшт у Кракаве, дзе ва ўдавы друкара яго купіў Мацей Вержбета⁵. Значна больш удалай была дзейнасць новага берасцейскага друкара Станіслава Мурмэліуса, які друкаваў у Бярэсці з 1558 да 1561 або пават 1565 гг. Ён паспеў выдаць, прынамсі, каля дваццаці кніг самага разнастайшага зместу, пачынаючы ад чыста палемічных і да мастацкіх, калі падыходзіць з меркамі тых часоў. Значны прыбытак давалі творы юрыдычнага характару, якія ў 1560—1561 гг. Мурмэліус друкаваў апанімна⁶, у асноўным на шкоду друкарам, што мелі адпаведны каралеўскі прывілей. Выдаў ён і пекалькі гісторыка-прапагандысцкіх брашур антыкаталіцкага месцу, напрыклад «Гісторыя пра папу Яна VIII, які аказаўся жанчынай па імені Жыльберта»⁷, а таксама шэраг гамілетычных твораў, у іх ліку казані і пасланні.

Ці не самымі цікавым для нас сёння выданнем Мурмэліуса з'яўляецца патаваны зборнік спеваў Яна Зарэмбы, складзены і падрыхтаваны ім да друку канцыянал, у які ўвайшло каля ста розных песнеспеваў, называных часта

проста «піоснкамі». Над зборнікам працавалі таксама С. Зацыус, які пераклаў для яго шэраг «песенек», Я. Сільвіус, Вацлаў з Шаматул і Ц. Базылік⁸. Неабходна адзначыць, што аўтар зборніка Ян Зарэмба быў беларускага падожжания, хутчэй за ўсё ён нарадзіўся на Падляшшы. У берасцейскім канцыянале змешчана значная колькасць яго ўласных твораў — вершаў і «песенек», а таксама вершаваныя пераклады з чэшскай. Не выключана, што менавіта Мурмэліус надрукаваў у 1562 г. паэму свайго наступніка Цыпрыяна Базыліка, прысвечаную раптоўпа памёрлай жонцы Мікалая Радзівіла Альжбеце⁹. З гэтага часу творы Базыліка рэгулярна друкуюцца ў берасцейскай друкарні Радзівіла, вершы яго на гербмагната змешчаны і ў славутай Бібліі 1563 г., якая сталася ці не самым значным дасягненнем усходнеўрапейскага друкарскага мастацтва XVI ст. Шэраг даследчыкаў прыпісвае яму аўтарства сатырычнай паэмы «Пратэй»¹⁰, часткова звернутай да асобы Яна Каханоўскага і прысвечанай Мікалаю Радзівілу Чорнаму, а таксама цэлы шэраг іншых апапімных твораў як друкаваных, так і тых, што засталіся ў рукапісе¹¹. Паэтычны талент Ц. Базыліка, ушанаванага раней ганаровым званнем «poeta laureatus», быў, пэўна, не раз адзначаны сучаснікамі. Асабліва добра ўдаваліся яму творы малых формаў, перадусім невялікія папегірыкі і вершы на герб, у прыватнасці, тых самых Радзівілаў, якія друкаваліся ў выданнях берасцейскай друкарні ў 1560-я гг. Тым самым часам у Бярэсці было надрукавана некалькі своеасаблівых перакладаў і пераробак Ц. Базыліка, сярод якіх вылучаюцца «Гісторыя жорсткіх ганенняў царквы божай» (1567) і кніга М. Барлетыуса «Гісторыя пра жыццё і слаўныя справы Юрый Кастрыёта, звычайна звалага Скандэрбегам» (1569) з дадаткам «Гісторыі горада Шкодры». У апошній кнізе змешчаны таксама тэкст каралеўскага прывілея ад 27 сакавіка 1569 г. Ц. Базыліку, якому, зрэшты, забаранялася друкаванне антыкаталіцкіх выданняў. Гэтае патрабаванне з таго часу і надалей друкар выконваў неадступна, усе яго апошнія берасцейскія выданні маюць амаль выключна свецкі характар. Ён выдаў упершыню і адзін з твораў Яна Каханоўскага — папегірык у гонар бельскага ваяводы Яна Тэнчынскага¹², а таксама, відаць, «Размову Паляка з Літвінам»¹³, прыпісаную пяру вядомага літаратара Аўгуста Ратундуса, які быў на той час віленскім войтам. Апошняя брашура носіць чыста публіцыстычны характар, яна скіравана перадусім супраць

палітычных тэорый С. Ажахоўскага, які прапаноўваў сваю мадэль канчатковай уніі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага, што не выклікала захаплення ў прадстаўнікоў апошняга.

З больш чым сарака выданняў Бярэсця 1550—1560-х гг. да пашых дзён захаваліся далёка не ўсе, прычым шэраг выданняў вядомы ў адным дэфектным асобішку. Розныя архіўныя матэрыялы і іншыя крыніцы, у тым ліку рукапісныя каталогі бібліятэкі Радзівілаў¹⁴, дазваляюць меркаваць, што колькасць берасцейскіх выданняў XVI ст. была значна большая, але яны, на жаль, да нас не дайшли. Трэба думачыць, што ў асноўным гэта былі польскамоўныя вершы, творы папегіръчнага плана, друкаваныя прынагодна ў пе-вялікай колькасці асобнікаў. Мастацкая каштоўнасць такіх твораў заўсёды была адносная, іх пасрэдніца, як правіла, сумненняў не выклікае. Так было ў XVI ст., так працягвалася і ў паступных стагоддзях у рэчышчы эпохі барока, калі такія творы пісаліся нібы паводле агульнага трафарэту. Для друкаванай літаратуры Бярэсця выключэнні складаюць толькі творы талепавітага Ц. Базыліка, які праславіўся ў якасці паэта і друкара. Падсумоўваючы вынікі дзеянасці берасцейскіх друкарняў, можна сказаць, што ў літаратурным плане значэнне іх было вельмі заўважнае для ўсяго польскамоўнага рэгіёна, а часткова і ў суседніх краінах. За кароткі час Бярэсце ператварылася ў адзін з пайгалоўнейшых літаратурных асяродкаў Усходняй Еўропы, праслаўлены як у пратэстанцкіх колах, гэта і сярод іх супраціўнікаў. Увогуле прадукцыя друкарняў насіла бяспрэчна наступальны, прапагандыстычны, канфесійны характар, побач з гэтым існавала даволі запачная частка юрыдычных і гісторыка-палітычных выданняў, а таксама папегіръчных, што складалі аснову ўсёй чыста свецкай мастацкай літаратуры.

Друкаваныя выданні Бярэсця зрабілі вялікі ўплыў на ўсе сферы сацыяльна-культурнага жыцця тагачаснай Беларусі, Польшчы, Літвы, Украіны і часткова Расіі. Выдатны поспех пры гэтым, па думку сучаснікаў і практична ўсіх пазнейшых даследчыкаў, прыпаў па долю кальвіністкай Бібліі, што набачыла свет у 1563 г. Славуты гісторык А. Венгерскі ў XVII ст. пісаў пра масавы вываз гэтай і іншых беларускіх пратэстанцкіх кніг карэннымі жыхарамі Расіі да сябе на радзіму¹⁵. Нашыя пазірани ўзвесткі А. Венгерскага, атрыманыя ім ад іншых асоб, у асноўным беларусаў, маюць пад сабой пэў-

пныя падставы. Брэсцкая біблія была вельмі шырока распаўсяджана ў Рэчы XVI—XVII стст. Як і ўвогуле польскія Бібліі, яна стаіць падным з першых месцаў па колькасці асобнікаў разнамоўных старадрукаваных Біблій, прадстаўленых у сучасных савецкіх зборах. Можна адзначыць цэлы шэраг яе асобнікаў, што паходзяць са старадаўніх рускіх бібліятэк, пра што сведчаць адпаведныя надпісы ўладальнікаў, зробленыя ў XVI—XVII стст.¹⁶. Пра вялікую папулярызацыю Брэсцкай бібліі ва ўсходнеславянскіх колах сведчыць і факт яе выкарыстання пры падрыхтоўцы да друку Астрожскай бібліі¹⁷. Велізарнае значэнне адьграў тэкст Брэсцкай бібліі ў стапаўленні і развіцці польскай літаратурнай мовы. Над перакладам з яўрэйскай, грэчаскай і лацінскай моў працаўала пямала літаратурных славутасцяў, у іх ліку Ян Ласкі, Гжэгаш Оршак, Якуб Любельчык, Сымон Зацыус, Андрэй Тышецкі і іншыя. Новы запавет з Брэсцкай бібліі пасля пеадваразова перадрукоўваўся ў Нясвіжы (1563, 1568), Бярэсці (1566), Горуні (1585), Вільні (1593) і пават у Нюрнбергу (1599)¹⁸. Вялікі, багата аздоблены рэнесансным ксілаграфічным арнаментам і гравюрамі том паводле складу можа быць падзелены, прынамсі, на сем своеасаблівых літаратурных частак:

1) Вершы Ц. Базыліка па герб Радзівілаў¹⁹;

2) Ліст-прысвячэнне Мікалая Радзівіла Чорнага каралю Жыгімонту II Аўгусту²⁰, у якім ёсьць слова пра тое, што гэтую кнігу магнат загадаў выдаць «праміж народа славяпскага мовы пад тытулам і імем В. К. М. слаўным каралеўскім»²¹, гэта значыць гаворка, відаць, ідзе перадусім пра ўсходнеславянскія народы, пераважна пра беларусаў. Такі зварот толькі да «парода славяпскага» вельмі нагадвае аналагічныя з іншых выданняў берасцейскай друкарні, якая прызначала свае кнігі ў першую чаргу «людзям тутэйшым», гэта значыць славяпскім народам Вялікага княства Літоўскага;

3) Прадмова ад перакладчыкаў і эдытараў «Пра карысць Пісція...»²²;

4) Кароткі змест²³;

5) Поўпы тэкст Старога і Новага запаветаў²⁴;

6) Падрабязыя каментары на паліях;

7) Прадметны паказальнік²⁵.

Некаторыя дэталі гравюраў, змешчаных у кнізе, прымушаюць згадаць выданні Ф. Скарыны — паміж імі могуць быць адзначаны асобныя агульныя рысы²⁶. Аднак галоў-

нае падабенства тут у прыёмах перакладу, нейкім агульным гуманістычным пастроі, стаўлеші да сакральных тэкстаў, якія Скарыша, вядома ж, перакладае з пачна вальпей, суб'ектыўпей, чым шматлікія творцы Брэсцкай бібліі²⁷.

Адпачасова з берасцейскімі друкарнямі па Беларусі дзейнічала яшчэ адна пратэстанцкая друкарня, у пэўнай меры залежная ад тых самых усемагутных Радзівілаў — у Нясвіжы. Змест яе выданняў у цэлым быў крыху іншы, яны насілі, бадай, больш касмапалітычны, міжнародны характар, чым берасцейскія. Да таго ж у Нясвіжы друкавалі паасобныя кнігі і на лацінскай мове, чаго не было ў Бярэсці, уся выдавецкая прадукцыя якога польскамоўная. Нясвіж друкаваў кірыліцай і па беларускай мове. Гэта сведчыць пра новыя павевы ў асяроддзі пратэстантаў, якія непасрэдна звязнуліся з друкаваным словам да самых шырокіх пластоў простага народа. Бяспрэчна, галоўней постаццю ў першыя дзеянія друкарні, застававай па пачатку 1560-х гг. Мацеем Кавячынскім, быў выдатны літаратурнік-палеміст, перакладчык і эдытар Сымон Будны, пра якога папісаны даволі значная колькасць прац як польскімі, так і айчыннымі павукоўцамі²⁸. Не паўтараючы добра вядомага, адзінчым, што гэтага перакапанага шукальніка ісціны, спачатку кальвініста, а пасля арыяніна і антытрынітарыя, ні ў якім разе нельга лічыць пават часовым саюзнікам праваслаўных пісьменнікаў. Наадварот, С. Будны неаднаразова заклікаў «змагацца з павукамі грэкаў, у чыіх руках знаходзяцца цэрквы па Русі»²⁹. Менавіта з такога пункту гледжанія варта разглядаць усю пісьменніцкую і выдавецкую дзеяніасць гэтага незвычайна таленавітага і патрабавальнага чалавека. Усе яго кнігі, у тым ліку і два беларускія кірылічныя выданні — «Катэхізіс» (1562)³⁰ і страчаная «Пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам» (1562)³¹, маюць яскравую палемічную, прапагандысцкую пакіраванасць. Шматлікія дадзеныя прымушаюць меркаваць, што гэтыя, шмат у якіх рысах падобныя да скарышаўскіх выданні выклікалі шырокі розгалас не толькі ў сучаснікаў, але пават і ў далёкіх пастуцінікаў. Сіла слоў Буднага была такая вялікая, аргументы такія пераканаўчыя, а выбраная форма выдання такая ўдалая, шрыфт і мова добра зразумелыя, што, і гэта можна сказаць без перабольшання, нясвіжскі беларускамоўны «Катэхізіс» увайшоў у аналы царкоўнай і грамадзянскай гісторыі ўсходнеславянскіх

пародаў. Вядомы пісьменнік Даімітрый Раствоўскі адзначае факт яго выдання як штосыці цалкам падзвычайнае, парапальнае з такої падзеяй, як само хрышчэнне Русі³². «Катэхізіс», называны не іначай як «ерэтычны»³³, выклікае пеаслабную хвалю «водпаведзяй» і «вазаблічніяй»³⁴. Адначасова, аж да XVIII ст., ён часта перапісваецца, пераважна ў Расіі³⁵. Цікава, што шматлікія акалелыя асобікі «Катэхізіса» паходзяць з рускіх бібліятэк XVI—XVII стст., у тым ліку з кнігасковішча Маскоўскага друкарскага двара³⁶.

У свой час акадэмік В. Ластоўскі згадаў пра певілічкі фрагмент невядомага пратэстанцкага кірылічнага выдання XVI ст., вельмі падобнага да пісвіжскага³⁷, а сучасныя беларускія павукоўцы лічаць, што тут кірыліцай было выдадзена яшчэ некалькі кніг³⁸. Апошнє меркаванне здаецца вельмі няпэўным, бо пазываюцца Евангелле і Псалтыр, выдаць якія з шэрагу прычын кірыліцай пратэстанты тады праста не маглі, а друкавалі іх толькі лацінкай на польскай мове. У літаратурных адпосінах найбольшую цікавасць для нас уяўляюць, вядома ж, беларускамоўныя выданні пісвіжскай друкарші, а таксама розныя ўступы і прысвячэнні ў кнігах і вядомы пісвіжскі капцыянал, куды ўвайшлі дзесяткі рэлігійных і свецкіх песнопаспеваў, у тым ліку напісаных Я. Кахапоўскім³⁹.

У Нясвіжы друкаром Даніэлем Лэпchyцкім было распачата друкаванне пайзпаційшай працы С. Буднага — «папова перакладзенай з яўрэйскай, грэчаскай і лацінскай моў» Бібліі, якая пабачыла свет 15 чэрвеня 1572 г., хутчэй за ўсё ўжо ў Заслаўі, куды перавялі пісвіжскую друкарню. У тым самым годзе ўладальшкі друкарші, Каўячыцкія, прадалі яе Яну Кішку ў Лоск, куды ў хуткім часе прыехаў і С. Будны. У адрозненне ад пісвіжскага перыяду, калі друкаваліся амаль выключна польскамоўныя выданні⁴⁰, у прадукцыі Лоска першы час пераважалі кнігі на лацінскай мове. У некаторых з іх змяшчаліся розныя ўступы артыкулы і прысвячэнні, не выключаючы і паэтычных, аўтарам якіх часта выступаў С. Будны, паэт, зрешты, вельмі пасрэдны⁴¹. Да 1576 г. у лоскай друкарні друкую і далей той самы Даніэль Лэпchyцкі, які выпусціў, між іншым, Новы запавет у перакладзе С. Буднага (1574), а пасля ў Лоску з'яўляецца друкар Ян Карцан, які працягвае выдаваць творы С. Буднага, а таксама іншых аўтараў на лацінскай і польскай мовах. У 1577 г. ён друкую ў перакладзе Ц. Базыліка па польскай мове вя-

домую кнігу А. Фрыча Маджэўскага «Пра выпраўленине Рэчы Паспалітай»⁴², у якую, а гэта вельмі важна аспекты, не быў уключаны раздзел пра царкву, што ва ўмо-вах пабліжэння прапанавашай каталіцкаю царквой уні было вельмі сімптаматычна. Карцан выпускаў таксама кнігі Марціпа Чаховіча, Апдрэя Волапа і ішых аўтараў, якія наслілі, як правіла, востры палемічны характар. Усяго ён выдрукаваў у Лоску каля дзесяці выданняў, прычым большая іх частка выйшла па польскай мове. Яго наступнік у друкарні, Фелікс Балімоўскі, што быў у Лоску прыкладна з 1586 г., за два-три апошнія гады яе ісправав пяць выпускі тры-чатыры кнігі, з якіх захавалася ўсяго толькі дзве певялікія брашуры. Адна з іх уяўляе запачную літаратурную цікавасць. Яе аўтар Ян Ліцыній Намыслоўскі⁴³ быў рэктарам арыяnskай школы ў Гюі, для навучэнцаў якой брашура, уласна кажучы, і прайзначалася. У кнізе змешчаныя вершаваныя і празаічныя ўступы і звароты, а галоўнае — болей за дзвесце сантэнцый паралельна па лацінскай, польскай і нямецкай мовах, напісаных у духу спрошчаных павучанняў або мараляў⁴⁴, якія наслія так любіў пісаць у Маскве беларус Сімёон Полацкі, што быў бяспрэчна запёмы і з паэтычным зборнікам Намыслоўскага, распечатага кароценькімі вершамі-рэакмендацыямі С. Буднага.

Дзякуючы розным крыпіцам, пе выключаючы і друкаўшыя кнігі, беларускія пратэстанты былі выдатна пай-фармаваныя і пра літаратурную працу ў Расіі, якой яны, зрешты, давалі вельмі памяркоўную ацэнку⁴⁵. Асабістыя контакты Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца з С. Будным⁴⁶, аналіз усяго напісанага імі, бадай, як пайлепей даваляе ўявіць пайвышэйшыя ўздоўні, дасягнутыя друкаўшай літаратурай Беларусі і Расіі ў XVI ст. Адразу ж заўважаецца пэўны поліфапічны падыход да ўсіх літаратурных з'яў і вырашэння розных проблем з боку беларускіх пратэстантаў і даволі аднабаковае, але надзвычай упартасць «грэкафільства» другога боку, які ўвасабляў пе столькі пцыянальны, колкі агульны капфесійны погляд па прыёмы працы, стыль і літаратурную манеру кожнага канкрэтнага пісьменніка і, парэшце, літаратуры ў цэлым, што з асаблівасцю сілай выявілася ў перыяд падрыхтоўкі, прыпяцця і практичнага ажыццяўлення Брэсцкай царкоўнай унії 1596 г.

Непасрэдным прадаўжальнікам галоўных ідэй і літаратурных задум Ф. Скарыны быў, вядома ж, шляхціц-

сацыніянін Васіль Цяпінскі, які выступіў з уласпай пра-
грамай адраджэпія беларускай літаратуры па аснове род-
най мовы. У адрозненне ад С. Буднага, пра якога напісана
столькі цікавых прац, асоба В. Цяпінскага, нягледзячы
на яе зайдросную арыгінальнасць, неяк згубілася ў сучаспай
доследнай літаратуры.⁴⁷ Еп і яго спадчына хутчэй
вывучаюца як факт, а не як закапамерная з'ява та-
гачаснага беларускага літаратурпага жыцця. А якраз
Цяпінскі займае ў літаратурным працэсе Беларусі адно
з пайцікавейшых месцаў, яўляе, па жаль, пешматлікі, але
вельмі своеасаблівы папрамак у радыкальным крыле бе-
ларускіх пісьменнікаў і мысліцеляў тae пары. Будучы
заятным ворагам каталіцызму і праваслаўя, ёп у ззначай
меры падзяляе погляды прадстаўшікоў апошняга па «слав-
енскій языку» і, ідучы значна далей за іх, перакладае
Евангелле на «власныі езык рускій». Вядома ж, мову
гэтую цяжка называць эталоннай, пра што з усёй пэўнас-
цю пісаў яшчэ ў перадваенныя гады А. Мартэль.⁴⁸ Аднак
тут заўважаецца менавіта той, чыста скарыпаўскі падыход
да перакладу самых аўтарытэтных старажытных тэк-
стаў па зразумелую самим шырокім народным пластам
мову, які мы сустракаем па працягу XVI ст. не так ужо
і часта.

Шэраг дадзеных гаворыць пра тое, што Цяпінскага
можна называць паплечнікам С. Буднага, які пеадпаразова
згадвае яго ў сваіх кнігах, называе пават «братам нашым
мілым».⁴⁹ Такія выказванні, аднак, не павішы збіваць з
тропу. Мяркуючы з захаваных твораў, Цяпінскі паўстает
перед намі перадусім як змагар за родную культуру, род-
ную мову, ён кідае ў твар магнатам і шляхце пякучыя
справядлівия слова пра забыццё і запяцід беларускага
слова, кліча да адраджэпія родпай мовы, складае гімп у
яе гонар,⁵⁰ які можна разглядаць і як літаратурны мані-
фест адной з нацыянальных пісьменніцкіх груп у шэра-
гах беларускіх пратэстанцкіх партый. У пісанпях Буднага
нацыянальнае праглядаецца значна слабей, хоць ёп і
яго найбліжэйшыя аднадумцы не раз усухваляюць «слав-
нныі язык словенскій» і «рускій». Беларускае паходжанне
С. Буднага часткова выявляеца і пры аналізе кан-
крэтнага лексічнага матэрыялу яго польскамоўных тво-
раў — яны поўныя беларусізмаў і разам з тым практична
пазбаўленыя хоць бы якіх мясцовых польскіх моўных
асаблівасцяў, уласцівых амаль усім польскім пісьменні-
кам XVI ст. Важна і тое, што С. Будны ведаў царкоўна-

славянскую мову, ладна такі забытую ўжо і ў беларускім праваслаўным асяроддзі і зусім певядомую сярод палякаў. Апошняя акалічнасць вельмі красамоўна сведчыць менавіта на карысць беларускага паходжання «вялікага ерэтыка», усё жыццё якога ад параджэння і да смерці праішло на роднай зямлі. Разам з тым, хочучы таго або пе, С. Будны — адзін з тых пропагандыстаў польскамоўнай беларускай культуры, дзеяцельсць якіх зрабіла вырашальны ўплыў на яе змяненне ўжо па працягу бліжэйшых гадоў. Магчыма, няўдача яго пропаведніцтва сярод простага народа прывяла да таго, што з таго часу ўвесь пафас свайго павучання ён пераносіць у шляхецкія колы, а таксама ў пэўнай меры ў асяроддзе выбраных мяшчан. Нягледзячы на патрыятычныя заклікі, пісьменніцкая дзеяцельнасць В. Цяпінскага мела яшчэ меншы поспех. Уласна кажучы, усе яго галоўныя творы і захаваліся дзякуючы таму, што былі ўключаны ў склад аб'ёмнага рукапіснага зборніка, складзенага ў славутым Супраслі ў хуткім часе пасля іх выдania. Іншыя сляды літаратурнай дзеяцельнасці В. Цяпінскага нам невядомыя, калі пе лічыць другога асобніка яго пеадрукаванага Евангелля, які ў XVII ст. ужо знаходзіўся ў Антоніева-Сійскім манастыры, размешчаным па поўдзень ад Архангельска⁵¹.

Паміж беларускамоўнымі творамі С. Буднага і пісаннямі В. Цяпінскага ёсць і шмат агульнага. Перадусім, і гэта пе падлягае піякаму сумнепию, абодва яны ўвесь час мелі перад сабою пэўны літаратурны ўзор, а менавіта выданні Ф. Скарыны. І там і тут можна нават адзначыць як пепасрэдныя запазычанні, так і наследаванні. Гэта датычыць не толькі чыста літаратурнай працы, але і друкарскай, дастаткова толькі кінуць позірк на малюнак шрыфтоў у выданнях Нясвіжа і друкарні В. Цяпінскага. Верагодней за ёсё, што хтосьці з іх, С. Будны або В. Цяпінскі, а можа, і абодва разам падтрымлівалі контакты з П. Труберам, у выданнях якога таксама вельмі заўважны скрынаўскі ўплыў⁵². Усё гэта сведчыць, хоць і ўскосна, пра якасна новую, небывалую з'яву — уплыў тагачаснай беларускай літаратуры праз заходненеўрапейскую, піменецкую, пасрэдніцтва на літаратуры паўднёваславянскія. Улічваючы даволі цесную сувязь усходнеславянскіх, заходнеславянскіх і піменецкіх пратэстантаў, гэткі літаратурны ўплыў быў не толькі магчымы, але і заканамерны. Разам з тым на літаратурную працу «непрымірыйных» беларускіх пратэстантаў істотна ўплывала руская друкаваная, да-

кладней, першадрукаваная літаратура. На першыя рускія кнігі неадпаратова спасылаецца ў сваіх творах В. Цяпіцкі, згадвае пра іх і С. Будны, ёсць звесткі пра тое, што кнігі гэтыя вельмі шырока распаўсяюджваліся па ўсёй Беларусі адразу ж пасля іх выхаду ў свет і пават самы рапші запіс на першай з іх зроблены беларусамі ў Віцебску ў 1558 г.⁵³.

Пра падобны ўплыў, а таксама ўзаемаўплыў практычна ва ўсіх выпадках сведчыць і зноўства з польскім літаратурным канцэктам. Беларусь дала польскай культуре, польскай літаратуре вялікую колькасць певычайных смелых паводле задумы і ўвасаблення твораў, выдапніў, створаных, натуральна, не толькі палякамі, але ў зноўшай меры і беларусамі. Выкарыстанне апошнімі польскай мовы гаворыць перадусім пра яе міжпародны хакартар, які пачаў складвацца менавіта ў XVI ст., і пі пра што іншае. Польская мова, польская культура становяцца ў гэтым перыяд аднымі з галоўных складнікаў культуры агульнабеларускай, якая, выкарыстоўваючы дасягнешні свайго пайбліжэйшага заходняга суседа, засвойвае перадусім багацці культуры заходнегарапейской, па чыёй арбіце знаходзіцца і Польшча⁵⁴. З Беларуссю ў зноўшай або пэўнай меры звязаны літаратурны і чалавечы лёс шмат каго з польскіх пісьменнікаў. Факты першавыдапні ў Нясвіжы і Бярэсці пекаторных паэтычных твораў Яна Кахапоўскага, відавочна сяброўскія яго сувязі з самім Мікалаем Радзівілам Чорным і яго сям'ёю ў перыяд захаплення кальвінізмам з усёй пэўнасцю сведчаць пра тое, што ў нейкай меры «першы паэт старой Польшчы» належаў і да беларускіх літаратурных колаў. Не выключана, што ён бываў у тым самым Бярэсці і Нясвіжы і пават удзельнічаў у супольшай літаратурнай працы з тутэйшымі пісьменнікамі. Цікавая і міжнародная рэценцыя паасобных твораў паэта, якая сталася магчымай менавіта дзякуючы іх беларускім выданням. Такі, напрыклад, песнапесеў з Нясвіжскага канцыянала. Паводле нашых пазіранняў, менавіта з яго ён у перакладзе Я. А. Коменскага трапіў у чэскі канцыянал, надрукаваны ў Амстэрдаме ў 1659 г., адкуль, у сваю чаргу, неадпаратова перадрукоўваўся. Перакладалі яго і на нямецкую мову, упершыню такі пераклад апублікованы ў Лешненскім зборніку 1639 г.⁵⁵, які пасля шмат разоў перавыдаваўся ў Заходній Еўропе⁵⁶.

З усіх выдапніў пратэстанцкіх друкарняў Беларусі, сярод якіх мы не згадалі пра венграўскую, што належала

Я. Кішку⁵⁷, найвыдатнейшымі, вядома ж, былі дэве польскамоўныя Бібліі: Брэсцкая 1563 г. і Біблія С. Буднага, надрукаваная цалкам у 1572 г. Калі парабоўнаўваць іх з перакладам Ф. Скарыны, дык робіцца відавочным, наколькі далей, у сэнсе арыгінальнасці і літаратурнай самастойнасці, пайшоў вялікі беларус. Абодва польскамоўныя пераклады — гэта перадусім іераклады выключна канфесійныя, хоць і вельмі крытычныя, а ў С. Буднага ў шэрагу мясцін і павукова паватарскія, надзвычай смелыя. Пераклад Ф. Скарыны хутчэй літаратурны, суб'ектыўны, вытрыманы больш у мастацка-апавядальным жанры. Аналаг яму знайсці вельмі цяжка. Паводле сваіх літаратурных харктарыстык пераклад Ф. Скарыны набліжаецца або пават злучаеца мепавіта з тыпам мастацкіх перакладаў Бібліі, уключаючы і сучасныя, па-прыклад, выкананыя вядомымі савецкімі павукоўцамі для першага тома папулярнай у нашай краіне і за мяжою «Бібліятэкі светтай літаратуры».





Дарогі рускіх першадрукароў

...мы братия не можем ли во великих послужити посполитому люду рускаго языка...

Францыск Скарына

Kалі бываеш у Заблудаве, уязджаеш у яго з Беластока або ўваходзіш па адной з палявых сцежак, спрабуеш уяўіць сабе, якім было гэтае старадаўнле беларускае мястечка чатыры стагоддзі таму, у часы Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца. Сёння пічога пе нагадвае пра падзеі тых далёкіх дэйн — пайстарэйшыя будынкі ў мястечку пабудаваны ў першай палове мінулага стагоддзя, і царкве, і касцёлу трохі болей за стагоддзе. Праўда, пекаторыя сляды даўпіх часоў усё ж захаваліся — гэта ледзь заўважныя рэшткі земляных умацавашняў. Мясцовая царква Успення на вуліцы Царкоўнай, як правіла, пешматлюдная ў будзень і перапоўненая ў святы,— адзін з асяродкаў заносін навакольнага беларускага пасельніцтва. Яна — непасрэдная наступніца больш старажытнай, таксама Успенскай царквы, збудаванай гетманам Вялікага княства Літоўскага, беларусам Грыгорыем Хадкевічам у яго маёнтку Заблудаве яшчэ да прыбыцця сюды рускіх першадрукароў¹. Мемарыяльнае гэтае месца, адзін з крайніх заходніх фарпостаў беларускай культуры, раздзяліла ў апошнія гады лёс шмат якіх музеяў і іншых сковішчаў каштоўных помнікаў мастацтва — іх адсюль не адзін раз выкрадалі². У Заблудаве памятаюць, што пекалі мястечка

дало прытулак рускім першадрукарам³, а яны стварылі тут славутую друкарню⁴, гісторыя якой, зрэшты, асвятляеца ўладлівымі на сенсацыі журналістамі даволі фантастычна⁵. Так, па жаль, у Заблудаве, гэтаксама, як і ў педалёкім адсюль Супраслі, ад XVI ст. пічога не асалела. Разбурацы архітэктурныя помнікі, зvezепы і раскрадзены розымі часамі рухомыя памяткі культуры. Гэтым мястечкам засталося толькі адно — шырокая слава з былой велічы. І ў Савецкім Саюзе, і ў Польшчы пра іх сапраўды вельмі часта згадваюць — бо яны ж заўсёды лічыліся сярод пайгaloўпейшых асяродкаў старажытной беларускай культуры, што мае распаўсюджанне і паспяхова развіваеца і на землях сёппянской Беласточчыны.

Роўпа 426 г. таму адзіп з самых уплывовых людзей Вялікага княства Літоўскага, яго гетман і віленскі кашталян Грыгорый Хадкевіч пачаў заўзята будаваць Заблудаў. Па ініцыятыве Г. Хадкевіча тут узнікла і друкарня, створаная спецыяльна запрошанымі Іванам Фёдаравым і Пятром Мсціслаўцам, якія нечакана пакінулі Москву на пачатку 1566 г. і апынуліся ў Вялікім княстве Літоўскім. Пра лёс Івана Фёдарава, у тым ліку яго побыт на Беларусі і працу ў Заблудаве, існуе багатая літаратура⁶, значна мейш даследавана дзеянасць Пятра Мсціслаўца і асабліва тых беларускіх інтэлектуалаў, якія прымалі ўдзел у выпуску кніг разам з першадрукарамі. А пры двары ж Хадкевіча ў Заблудаве ўзнік самы сапраўдны літаратурны асяродак, бяспрэчна звязаны з такім аўтарытэтным тады ва Усходній Еўропе цэнтрам пісьменнай культуры, як Супрасль, дзе Хадкевіч аднаго часу нават захоўваў свае фамільныя паперы⁷. Заблудаў быў цеспа звязаны і з украінскімі землямі, і са сталіцай Вялікага княства Літоўскага — Вільніем. Знаходкі апошніх гадоў даюць права сцвярджаць, што тут, у Заблудаве, пачаў сваю літаратурную і выдавецкую кар'еру славуты Васіль Гарабурда, у той час «слуга друкарні» і адзіп з блізкіх памочнікаў Фёдарава і Мсціслаўца⁸. Ведаем мы і яшчэ адну реальную асобу, якая магла прымець пепасрэдны ўдзел у дзеянасці заблудаўскага вучонага гуртка. Гэта пратапоп тутэйшай царквы Нестар⁹, з якім Іван Фёдарав падтрымліваў вельмі цесныя, сяброўскія адносіны¹⁰. Аднак, безумоўна, галоўную дапамогу, у тым ліку і чыста кніжную, Заблудаў мог атрымаць толькі з размешчанага зусім побач Супрасля.

У XVI ст. Супрасль быў адным з пайгaloўпейшых схо-

вішчаў кніжных багаццяў не толькі на Беларусі, але і па ўсім усходзе Еўропы. Менавіта тымі часамі тут былі папісаны шматлікія арыгінальныя літаратурныя творы, рабіліся пераклады з розных моў, інтэпсіўна працавала кнігапісная майстэрня. Супрасльскія кніжкі валодалі не толькі царкоўнаславянскай мовай, але таксама лацінскай і грэческай, не кожучы ўжо пра тагачасную літаратурную «рускую» і «простую мову», па якой з асабліваю ахвотай пісаліся розныя «вазаблічэнні» і ўвогуле палемічныя творы. Супрасль трэба разглядаць і як адзін з асяродкаў беларускага вершаскладання — традыцыйшай гімнаграфіі і вершапісання. На шчасце, з сотняў кніг, што захоўваліся тады ў супрасльскай бібліятэцы, шмат што ацалела. Знаменства з гэтымі кнігамі дае фенаменальную карціну інтэпсіўнага развіцця беларускай культуры і літаратуры на працягу, прынамсі, трох стагоддзяў. Прычым адзін з узлётаў прыпадае менавіта на другую палову XVI ст. і звязаны ён з інтэнсіўным адпорам каталіцызму і паланізацыі. Цікава, што пэўную ролю ў адбіці гэтай экспансіі адыгрывалі і кнігі Ф. Скарыны, якіх у Супраслі было даволі шмат¹¹. Нас цікавіць, ці маглі быць у Супраслі тыя кнігі, якія друкаваліся ў Заблудаве: Евангелле вучыщельнае і Псалтыр з Часаслоўцам? Так, гэткія рукапісы былі, пават у некалькіх спісах¹². Увогуле ж, менавіта гэтыя кнігі былі на Беларусі і Украіне вельмі папулярныя, пра што сведчаць як шматлікія выданні XVI—XVII стст., гэтак і рукапісныя копіі, якія цяпер захоўваюцца не толькі ў нас у краіне, але і за мяжамі¹³.

Рыхтаваць у Заблудаве кнігі да друку, магчыма, дапамагаў і такі выдатны беларускі пісьменнік і зпаўца старожытнай кніжнасці, як супрасльскі архідыякан Яўстафій, у складзе рукапіснага зборніка якога, дарэчы, і захаваўся асобнік Евангелля В. Цяпіскага з прадмовай. Яўстафій вядомы нам шэрагам сваіх злабадзёшных па той час таленавітых палемічных твораў, якія жапрам сваім пагадваюць часам сучасную публіцыстыку, а таксама маральна-этычнымі артыкуламі, певлялікімі кампіляцыямі і перакладамі. Не выключана, што яго рукою перапісаны і вядомая прадмова В. Цяпіскага да Евангелля. Келейны кнігазбор Яўстафія быў надзвычай багаты, у ім захоўваліся нават вельмі старажытныя пергаментныя рукапісы, фрагменты якіх ацалелі да нашых дзён¹⁴.

Такім чынам, на беларускім Падляшшы былі тады ў паяўнасці ўсе неабходныя тэкставыя арыгіналы для дру-

ку, былі і свае вельмі кампетэнтныя вучоныя кніжкі, адсутнічала толькі друкарня і майстры «кніг печатного дела». Прыйшлі яны з Расіі, хоць радавод, а ў пейкай ступені і жыццёвы шлях абодвух звязаныя з Усходпяй Беларуссю. Магілёўшчына, радзіма Пятра Мсціслаўца, дала славянству шмат друкароў і выдаўцу, сярод іх Мамонічы і Спірыдон Собаль, прозвішча якога пеаднаразова трапляеца ў беларускіх актах ужо ў фёдараўскі час¹⁵. Праз Мсціслаў пралегла не адна дарога ў рускую і беларускую культуру, па іх везлі рукапісныя і друкаваныя кнігі, у тым ліку скарышаўскія і асобнікі першынцаў маскоўскага кнігадруку¹⁶, ехалі літаратары, дойліды, ізографы і шмат якія іншыя майстры. Хто ведае, можа, і гэтым «вялікім кніжным шляхам» прашкі ў Расію і гэтак званы «другі тырпачскі почырк» (найлепшы з усіх паўднёваславянскіх), які, па думку В. М. Шчэпкіна, пасля «пераішоў у друкаваныя» маскоўскія кнігі¹⁷. Па гэтых самых дарогах пранікалі і па Беларусь, і ў Расію чуткі пра тое, што дзеецца ў літаратурным свеце. Беларусы, напрыклад, выдатна ведалі не толькі пра ўсе гэткія важныя павіны, што адбываліся ў Расіі, але пават пра наяўнасць капкрайных кніг у той або іншай рускай бібліятэцы. Так, Астафій Валовіч, яшчэ да прыезду на Беларусь рускіх першадрукароў, прасіў у Маскве пеабходныя «Евангельскія гутаркі» Іаана Златавуста, нядайна перакладзенія з грэчаскай мовы пад кірауніцтвам Максіма Грэка. Гэтыя «гутаркі», відаць, прызначаліся на Беларусі для выдапніння або для выкарыстання ў працэсе «кніжнай справы». У самай Маскве гэтыя пераклады былі падрукаваны толькі праз стагоддзе, у 1664—1665 гг. Цікава, што ў друкаваніе маскоўскага выдапніе ўвайшлі і пераклады Андрэя Курбскага, якія трапілі ў Расію тымі самымі шляхамі і не выключана — у складзе беларускіх спісаў з арыгіналаў, дапоўненых пасля творамі і перакладамі тутэйшых пісьменнікаў, сярод якіх рускі князь-літаратар, мова якога ў запачай ступені ўзбагацілася старабеларускай і стараўкраінскай лексікай, карыстаўся зайдзроскім аўтарытэтам.

Першынкам друкарні ў Заблудаве, якая друкавала часткова шрыфтамі, адлітымі Іванам Фёдаравым і Пятром Мсціслаўцам з іх маскоўскіх матрыц, сталася Евангелле вучыцельнае (1569), рукапісныя спісы якога былі тады так шырока распаўсюджаныя ў Вялікім княстве Літоўскім¹⁸. Арыгіналам для пабору паслужыў адзін з іх, ві-

даць, самы старажытны, які толькі ўдалося знайсці, найбліжэйшы ў часе да пераклада-пратографа 1407 г., выканага недзе ў Рaciї, на Беларусі або Украіне. Напачатку Г. Хадкевіч і блізкія да яго людзі зажадалі былі выдаць гэтую кнігу «к паучению людем... закону нашего греческого» ў перакладзе «на простую мову», гэта значыць перакласці яе з царкоўнаславянскай на добра ўсім зразумелую беларускую мову, «выразумлenia ради простых людей»¹⁹. Адпак «люди мудры, в том писме ученые» адрадзілі рабіць гэта, бо «прекладанием здравых пословиц на новые помылка чинится немалая», гэта значыць у выпіку сучаснага перакладу старажытных ісцінных кніг перакручваецца іх сэіс. Што ж да Евангелля вучыцельнага, дык япоі без перакладу на «простую мову» кніга, «которая кождому не есть закрыта, и к выразумлению нетрудна и к чтанию полезна, а панічае тем, которые с прилежанием и со вниманием искомое обрести восхощут и обрящут»²⁰.

I таму кнігу вырашылі не перакладаць на «простую мову», а друкаваць праста са старажытнага рукапісу, які пры падрыхтоўцы да пабору ўсё ж грунтоўпа адредагавалі. Працу гэтую выконваў, патуральца, не сам Г. Хадкевіч, аднак нельга зусім адмаўляць і пейкі ягоны ўдзел, хоць бы па ўзору асобных пажадапіяў. Асаблівая роля Хадкевіча і ў стварэнні друкарні, і ў выдашні канкрэтнай кнігі пеадэмепа падкрэслівалася, у тым ліку і Іванам Фёдарам. Прыйгадаем слова рускага і ўкраінскага першадрукара з вядомай яго аповесці пра тое, «откуду нача-ся и како свершися друкарня сия», напісаныя ім у Львове ў 1574 г. З якой любоюю гаворыць ён пра Г. Хадкевіча, складае самы сапраўды панегірык у ягоны гонар²¹. Не толькі з права «можнаўладцы» і мецэната, але і з права зпаўцы айчыннага пісьменства і не пазбаўлена таленту літаратора сам Г. Хадкевіч запісаў у прадмове да кнігі: «Сего ради аз, Григореи Александрович Ходкевич, видех таковое християнское научение в сен кнізе, восхотех еже бы слово божие размножилося, и научение людем закону греческого ширилося, занеже оскуде сих кніг на много-различных местех. И не пощадех от богодарованых ми сокровищ на сие дело дати. Ктому же изообретох себе в том деле друкарском люден наученых: Ивана Федоровича Москвитина, да Петра Тимофеевича Мстиславца. Повелел есми им, учинивши варстат друкарскии и выдруковать сию книгу Евангелие учительное»²². Г. Хадкевіч меў широкую выдавецкую праграму, у той самай прадмове,

па-майстэрску ім папісанай, ён, у прыватнаспі, звяртаючыся да чытачоў, паведамляў: «Вы же любимии примістесиу книгу с любовию, а я, божиею помощю, о іных книгах церквам божиим потребных промышляти буду, и, накладу моего на то наложити не жалуючи, въскоре их друковать дам».

Літаратурная манера Г. Хадкевіча вельмі харктэрная, у яго лексікope мнoства сучасных яму беларускіх слоў, ён піша хутчэй па старабеларускай мове, падпраўленаі царкоўнаславянізмамі. Гэта паводзіць па думку, што першую частку «Предисловия книги сея» пісаў нехта ішны або ішныя, хто дасканала валодаў кніжнай славянскай мовай. У кола гэтых магчымых аўтараў трапляюць супрасльскі архідыякан Яўстафій, заблудаўскі пратапоп Нестар і першадрукары. Менавіта ад іх асобы складзены і певялічкі зварот да чытачоў на 5-м аркушы кнігі, вытрымалы ў традыцыйной манеры пакорлівага пакаяння: «Хотячи же прочитати и преписовати сию книгу, милостиви и незазорливи, молимся мы, трудившися, педостоинии и худые, будете нашего ума помощи и педостатку, понеже и Вы сами человецы и человеческим подлежаще». Апаліз прадмоў і пасляслоўя ў кнігах Івана Фёдарава і Пятра Мсцілаўца дазваляе меркаваць, што ў напісанні гэтага звароту і першай часткі прадмовы да Евангелля вучыцельпага галоўнымі дзеіннімі асобамі былі мясцовыя літаратары, відаць, Яўстафій і Нестар, да певялічкага ўводнага трактата якіх пра «карысць» гэтай кнігі быў далучаны і «сказ» самога Г. Хадкевіча. Не без іх удзелу было складзена і вялікае «Сказание известно глагам яже суть в книзе сей» — падрабязны паказальнік зместу кнігі, хоць аспоўнная роля ў гэтым належала хутчэй за ўсё Івану Фёдараву і Пятру Мсцілаўцу, пра што гаворыць стыль выкладу.

Наўрад ці заслугай выдаўцоў было ўключэнне ў склад кнігі «Слова па ўшэсце»²³ Кірыла Тураўскага. Слова гэтае сустракаецца ў шмат якіх рабейных спісах Евангелля вучыцельпага і, такім чынам, у Заблудаве толькі ішлі за ўжо ўсталяванай у беларускай кніжнаспі традыцыяй²⁴. «Слова...» неаднаразова выдавалася і перавыдавалася па працягу стагоддзяў аж да нашых часоў. Яно ўвайшло і ва ўсе паступныя перадрукі заблудаўскага Евангелля вучыцельпага, якіх па Беларусі XVI ст. выйшла, прыпамсі, трох. Друкарня ў Заблудаве ўпершыню надрукавала творы Кірыла Тураўскага — аднаго з найвыдатнейшых

еўрапейскіх пісьменнікаў старажытнае пары, пра якога і сучаснікі і наступнікі заўсёды гаварылі з нехаваным захапленнем. Усеагульнае прызнанне літаратурных заслуг Кірыла Тураўскага пацвярджае і факт уключэння яго «Слова...» у гэткі аўтарытэтны зборнік, складзены, як кажа паданне, з твораў такога карыфея сусветнай літаратуры, як Іаап Златавуст. Але знаўся ў гэтым зборы і месца Златавусту старажытнарускаму, беларускаму, «Златоусту, наче всех вossaиявшему пам на Руси», твор якога быў уключаны ў такую аўтарытэтную кнігу пават не па нравах аナンімнага, як гэта бывала асабліва часта, а ў якасці аўтарскага, з характэрным загалоўкам: «Кирила педагічнага мініха. Слово на вознесение».

Другое і апошняе выданне заблудаўскай друкарні, Псалтыр з Часаслоўцам 1570 г., выдадзена ўжо адным Іванам Фёдаравым без Пятра Мсціслаўца, якога мы сустрэнем толькі праз некалькі гадоў у Вільні. Раціонічных рукапісных беларускіх апалаґаў гэтай кнігі дагэтуль не знайдзе-на, хоць яе спісы захоўваліся ў свой час і ў супрасльскай бібліятэцы. Ёсць усе падставы меркаваць, што пры падрыхтоўцы тэкстравага арыгінала да друку была прароблена вельмі вялікая рэдакцыйна-складальніцкая праца, вынікам чаго было стварэнне вельмі адрознага ад ранейшых рукапісаў зборніка, у складанні якога галоўная роля палежала, відаць, Івану Фёдараву і пекаму з гуртка заблудаўскіх інтэлектуалаў, хто цудоўна валодаў славянскай кніжнай мовай. Хутчэй за ўсё гэта быў Яўстафій, беззаганы знаўца старажытнай кніжніці, па якога значна паўплывалі незвычайна папулярныя тады пісанні старца Арцемія, былога ігумена Троіца-Сергіева манастыра, які пасля ўцёкаў па Беларусь жыў пры двары князёў Слуцкіх. У пейкай ступені Яўстафія можна пават лічыць вучнем старца Арцемія, што даказваюць шматлікія запазычанні з паслапні ў апошняга ў Супрасльскім зборніку 1580 г.²⁵.

Калі заблудаўскае Евангелле вучыцельнае было «четье́й» кнігай для выбраных, дык Псалтыр з Часаслоўцам быў разлічаны на пяzmernia большае кола чытачоў. Попыт на яго, неаднаразова ўжо друкаванага кірыліцай у розных краінах, быў заўсёды вельмі вялікі. Невыпадкова і тое, што ад заблудаўскага яго выдання захаваліся на сёння ўсяго толькі тры асобнікі, а ад тыражу Евангелля вучыцельнага ацалела ў пятнаццаць разоў болей — Псалтыр з Часаслоўцам чытаўся значна актыўней. Гэта была

тады, як кажуць, кніга на ўсе выпадкі жыцця: і своеасаблівы даведнік-дараднік, і падручнік, і прыемны хатні чытальны зборнік. Друкаваў гэтую кнігу і Ф. Скарыша — яна ўвайшла ў яго «Малую падарожную кніжку». Псалтыр і зачшую частку Часаслоўца складаюць паэтычныя, гімпаграфічныя творы. У цэлым гэта адзіны, зачшы сваім аб'ёмам зборнік старажытпай паэзіі. Нельга не пагадзіцца з вядомай савецкай даследчыцай гэтай кнігі В. П. Ліхачовай, якая піша: «Фразеалогія Псалтыра, прынцыпы яго паэтычнай пабудовы прашываюць літаральна ўсе творы старажытнарускай літаратуры. Паводле ўзору Псалтыра створаны гімпалаагічныя і літургічныя тэксты. Псалтыр не толькі часта цытуеца старажытнымі аўтарамі, але з яго запазычваюцца слова і выразы, параўнанні, сімвалы, вобразы»²⁶. Паводле класіфікацыі рэдакцыі Псалтыра, прашашавапай У. Пагарэлавым²⁷, заблудаўскі яго тэкст можа быць аднесены да чацвёртай, гэтак званай выпраўлепай рэдакцыі, да якой палежаць і скарыпаўскія яго выдаші. Аднак заблудаўскі Псалтыр мае шэраг тэксталагічных асаблівасцяў, у ім змешчаны своеасаблівия кароткія тлумачэнні-падпісані псалмоў, амаль певядомыя ва ўсходнеславянскай кніжнай традыцыі²⁸.

Сур'ёзпай рэдакцыі пай апрацоўкі зазпала і другая частка заблудаўскага зборніка — Часасловец, у склад якога ўвайшоў шэраг выдатных гімпаграфічных твораў, у тым ліку капон Багародзіцы — «творение кир Феофана». У гэтай частцы зборніка сабрапы не адзін дзесятак паэтычных твораў: ад зусім певлялікіх аб'ёмам жа правых формаў, такіх, як трапар, да вельмі зачшыных — капопаў. У адрозненне ад Псалтыра лёс Часаслоўца абсалютна не вывучаны. У сваю чаргу, гэтая таксама зборнік, але зачшна больш складанага і даволі непастаяннага, а дакладней, тэксталагічна пеідэйтычнага зместу, пра ролю якога ў гісторыі нашай старажытпай кніжнасці гавораць як шматлікія яго рукапісныя спісы, гэтак і выдаші. Дадзены Часасловец — скарочаны варыянт сучасных яму і рагейшых рукапісных беларускіх Часасловаў, у тым ліку і супрасльскіх, вывучаных памі. Паводле аб'ёму ён пабліжаецца да Часаслова, выдадзенага Скарышам, але тэксты іх вельмі адрознені. Заблудаўскі Часасловец уключае і падрабязныя пасхальныя табліцы — адмысловыя астронома-храналагічныя паказальнікі, што складаюцца з гэтак званага «ключча альфа на 532 лета», г. зн. паказальніка вялікага пасхальнага кола, або індыктыкона, кола сонцу, месяцу і інш.

Заблудаўскі зборнік пачынаецца прадмовай Івана Фёдарава, вядомай пам толькі ў фрагменте. У ёй, у прыватнасці, ёсць такія слова: «...справлена и начася друковать въименію его милости отчизном, в месте Заблудовью лета... 1569 го ... а совершена бысть книга спя року» 1570 і далей: «А трудивыся многогрешныи и непотребныи раб па имя Иван Федорович Москвитин. Молю убо всякого благочестиваго православнаго християнина, прочитающих или преписующих книгу сию псалтырь: аще где что нопгрешено будет моего ради пебрежения, бога ради, исправляйте, благословите, а не клените, попеже не писа дух святыи, чи ангел, но рука грешна и берпа». У шчырасці пісьменніцкага і выдавецкага пакаяння, што папярэднічае працанаванай чытчу книзе, сумішывацца пяма падстаў. Думаецца, што гэта было не проста агульнае месца, працытаванае Іванам Фёдарам з традыцыйнай формуллы, якія так ахвотна цяпер збіраюцца і вывучаюцца медыяйстамі, а цалкам добра сумленины памер, які зрабіўся на працягу доўгіх гадоў цяжкай літаратурпай працы аўтарскім перакананнем.

У прадмове характэрны фёдараўскі стыль і яго ўлюбленая лексіка, чуюцца і новыя слова — стара беларускія. Яшчэ далёка да той дасканалай фёдараўскай раскаванасці, свабоды слова, якая выявіцца ў вядомай аповесці пра пачаткі кнігадрукавання ў Маскве і па Украіне, напісанай у Львове і надрукаванай тамсама ў 1574 г. Заблудаўская прадмова Івана Фёдарава хутчэй прамежкавы варыант, але ў ёй ужо падкрэсліваецца аўтарская годнасць, значнасць учыненага менавіта яго рукамі, працаўніка, стваральніка, творцы; нават уладцам гэтага свету ў асобе Г. Хадкевіча аддаецца палежынае не толькі з абвязку, але перадусім з доўгу, калі, пра што сведчаць шмат якія слоўы з львоўскай аповесці, не з любові.

Інакш было ў Маскве. Цалкам слушна заўважае А. С. Еляонская: «Першыя стара друкаваныя прадмовы і пасляслоўі, дзе падкрэслівалася веліч царскай улады, абу мовілі змест такіх твораў і надалей. Варта адзначыць, што такая пакіраванасць уласцівая мепавіта рускім выданням: напрыклад, Іван Фёдараў, перастаўшы быць «дзяржаўным чалавекам», змясціў у кнігах заблудаўскага, львоўскага і астрожскага друку прадмовы і пасляслоўі зусім ішлага характеру»²⁹. Гэта азначае, што ў Расіі тых гадоў аўтарскі голас не мог гучыць западта гучна, асабліва ў тых выпадках, калі адпачасова вымаўлялася і імя манар-

ха, асоба якога літаральна абагаўлялася і ў словах, а не праста згадвалася ў сувязі з актуальным яго праўленнем, як было ў Вялікім княстве Літоўскім. Наяўнасць гэтай «літаратурнай тыраніі» ў Маскоўскай Русі шмат у чым тлумачыць нечаканую раскаванасць, шматслоўнасць, эмансіянальную шчодрасць, літаратурны бляск пісанняў Івана Фёдарава, што пабачылі свет у значна больш «талерантных» умовах Беларусі і Украіны, дзе ён, дарэчы, адчувае сябе пават пібы новым чалавекам, які стаіць па абсолютна адполькавым узроўні са сваімі заходнееўрапейскімі калегамі, напрыклад «каралём сярод друкароў», славутым Плантэнам, які настаяў у 1570-я гг. у Нідэрлаандах афіцыйны тытул прататыпографа. Зрэшты, усе гэтыя асаблівасці вызначаюцца не толькі зневінні ўмовамі, але і харектарам і талентам самога першадрукара, станам яго ўнутранага свету, яго светапоглядам. У гэтай сувязі цікавыя спробы вядомага беларускага філосафа У. М. Конапа судзесці сярэднявечны і рэнесансны тып мыслення ў светапоглядах Івана Фёдарава і Францыска Скарыны³⁰. У. М. Конап капстатуе: «Пры ацэнцы тыпу мыслення, уласцівага Івану Фёдараву, неабходна ўлічваць не толькі Маскоўскую Русь — нетыповы рэгіён для рэнесансай культуры, але ёсю «геаграфію» яго дзейнасці, адносна большая і больш прадукцыйная частка якой праішла па Беларусі і Украіне, дзе, як ужо гаварылася, выявіўся, хоць пяпоўпа і непаслядоўна, своеасаблівы ўсходнеславянскі варыянт еўрапейскага Рэнесансу. Адсюль своеасаблівае спалучэнне ў творчай спадчыне маскоўскага першадрукара сярэднявечных (старажытнарускіх) традыцый і новых рэнесансных ідэй, ля вытокаў якіх стаяў Францыск Скарына»³¹.

Следам за ўступам Івана Фёдарава ў Заблудаўскім зборніку ідзе прадмова Г. Хадкевіча, дзе, у прыватнасці, паведамляецца пра распаўсюджанне кнігі друкаўшчыні «и в Великом князестве Литовском». Відавочна памякаецца па паспяховую працу друкарні ў Бярэсці, Кракава і іншых месцаў, а пасля тлумачыцца ўласнае жаданне гетмана наладзіць «варстат друкаръскій». Прадмова выяўляе пеблагое веданне аўтарам старажытнарускай кніжнай мудрасці, яго пісьменніцкае ўмешчне, літаратурны талент. Ён, а не Іван Фёдарав, дае надрабязную харектарыстыку ўсім этапам традыцыйна-выдавецкай працы, апавядвае пра цяжкасці і асаблівасці падрыхтоўкі рукапіснага арыгінала, працу мясцовых тэкстолагаў і рэдактараў, якія выправі-

лі выбраны асноўны тэкст «з ынными», «в чом помылка была». Хадкевіч піша пра сваё заўсёднае жаданне выдаваць кнігі на старабеларускай мове, пра пераклад іх на гэту мову, што пакуль зрабіць пе ўдаецца з розных прычын, перадусім праз боязь упесці ў тэкст сэнсавыя памылкі, небяспека якіх была вельмі значная. Ен абяцае «и вперед працы и накладу» свайго пе шкадаваць, выдаваць неабходныя кнігі.

Трэцяя прядмова зборніка, самая аб'ёмная, азагалоўленая «Предисловие в книгу сию, глаголемую Псалтырь», уяўляе сабой цалкам самастойны і цэласны літаратурна-крытычны твор, поўны сярэднявечнай экспрэсіі. Бяспрэчна, што гэта плён калектыву пісьменнікаў творчасці, які прайшоў, так бы мовіць, «саборную» апрабацыю ў коле мясцовых беларускіх інтэлектуалаў, але ўсё ж стыль, манера дый лексіка выдае асноўных аўтараў або аўтара — яны тутэйшыя. Так маглі пісаць найшэрш людзі, што належалі да духоўнай эліты, знаўцы кіжнай мудрасці, родпай літаратурнай традыцыі, вельмі таленавітыя літаратары, такія, як Яўстафій і Нестар. Са слоў Хадкевіча мы ведаем, што Псалтыр правіўся паводле щматлікіх спісаў і, магчыма, друкаваных выданняў, у тым ліку, магчыма, і па замежных мовах. Такую працу маглі выконаўцаць перадусім тыя самыя Яўстафій і Нестар, для якіх зносіны з польскай, чэшскай, лацінскай і, можа быць, грэчаскай кітай былі справай натуральной, звычайной. «Предисловие...» распадаецца пібы па пекалькі частак, асноўная задача якіх пе толькі ўвесці чытача ў свет Псалтыра, але і праславіць яго. Вядома ж, у цэлым гэтая прядмова ўсяго толькі адна з пэўнічных варыяцый па адну з пайядомейшых тэм. «Предисловие...» написана ў амаль класічных традыцыях старажытнарускай культуры. Цікава парадаўцаць яго з апаплагічным у скарышаўскіх выданнях Псалтыра — пражскім і віленскім. У пачатку асабліва падобная іх папегіръчвая частка, праслаўленае вечнай кнігі, але ў Скаропы знаходить больш пазней, жыцця, пачуцця, ён вальней, пават натуральней захапляеца сілай тысячагадовых гімпаў, якія шмат у чым заклалі асновы сучаснай єўрапейскай пазней. Апанімныя аўтары больш капсерватыўныя, стрыманыя, знаходя больш артадаксальныя, адчуваеца іх абсалютная капфесійнасць, нават у пэўнай ступені палемічнай пакіраванасць іх пісання ў супраць ішшаверцаў, чаго зусім пяма ў Скаропы. Да «Предисловия...» прылучаюцца падрабязныя цытаты пра Псалтыр з Васілія Вялікага і Іаана Зла-

тавуста — стаўпоў сярэднявечнай літаратуры, а таксама «Толкование о неразумных словесах псалтырных», традыцыйнае, але не пазбаўленае паэтычнай арыгінальнасці, яно сведчыць пра тонкасць літаратурнага густу складальшчыкаў: «Что убо есть псалтырь красен с гусльми. Псалтырь — тоя ум, гусли — тоя мысли, струны — тоя персты».

Працягваючы параўпашне надрукаванага ў Заблудаве з тым, што было выдадзена Скарышам, можна без цяжкасці заўважыць шматлікія адрозненні, нягледзячы на тое, што і тут і там усё рабілася, здавалася б, у межах адной традыцыі, пават творы выдаваліся тыя самыя. У сапраўднасці ж і ў галоўным, і ў другарадных рэчах падыходы былі розныя і ў адносінах да класічнай снадчыны, яе інтэрпрэтацыі і камепціравання, і ў вызначэнні прыпрынцаў і крытэрыяў пры напісанні ўласных твораў. Скарыша прадстаўляў практична ва ўсіх выпадках уласны пункт гледжання перакапанага гуманіста, што абапі-раецца па канкрэтныя дасягненні роднай культуры, яго творчасць была амаль пазаканфесійная. Ён толькі ўлічваў рэальныя асаблівасці ў жыцці роднага парода, галоўнейшая задачай для яго было паведаміць людзям ісціну, зразуметую ім самім. Заблудаўскі гурток абапіраўся ва ўсім на класічную праваслаўную традыцыю, ісціннасць тут вымяяралася большай ступенню артадаксальнасці, што была асабліва значная ў Маскоўскай Русі, адкуль і прыбылі рускія першадрукары. Аднак вельмі моцнай гэтая традыцыя была і ў Вялікім княстве Літоўскім, у тым ліку і ў Супраслі — крайнім заходнім фарпосце беларускай культуры, найгалоўнейшым яе цэнтрам ў феадальны перыяд. Вось чаму заблудаўскае кнігадрукаванне, як і выдавецкая дзейнасць Скарыны, зрабіла падзвычай істотны ўплыў на ўсю далейшую беларускую выдавецкую практику. Прывым уплыў графічнага і арнаментальнага ўбранства Фёдараўска-мсціслаўскіх друкарскіх «архетыпаў» быў пават вялікі. Яго можна прасачыць аж да XVIII ст. і не толькі ў беларускіх кірылічных выданнях, але і ў шматлікіх кнігах, пабранных лацінкай³². Увогуле ж мы маем права гаварыць, што ў Заблудаве склаўся пэўны новы тып беларускай кнігі, вельмі падобны ў асobных сваіх рысах, пераважна архітэктонічных і графічных, да маскоўскіх выданняў, а таксама ўкраінскіх, якія ўпершыню на Украіне пачаў выдаваць Іван Фёдараў. Гэты новы тып беларускай кнігі, ля вытокаў узшкепення якога стаялі два рускія першадрукары і тутэйшыя падлянскія кніжнікі, праіспа-

ваў і ў чыстым і болей або меней зменепым выглядзе даволі доўга, асабліва сярод літургічных выдацій, бадай што пават да капца стагоддзя і пачатку паствулага, калі паралельна з ім з'явіліся і працягвалі развівацца ішыя тыны³³.

Асаблівы лёс склаўся ў заблудаўскага Евангелля вучыцельнага, якое зрабіла запачы ўпрыгожанае кніжнасць як унутры Вялікага княства Літоўскага, так і далёка за яго межамі, аж да Балканай³⁴. У рэшце рэшт ажыццяўлялася і мара Г. Хадкевіча пра пераклад Евангелля вучыцельнага, якое было выдадзена ў Её ў друкарні беларускага Святадухаўскага брацтва ў 1616 г. Кнігу надрукавалі «коштом велможнага пана его милости князя Богдана Ок-гинскаго» з далучэннем гербаў беларускіх magnataў і з прысвячэннямі ім, вядомымі ў некалькіх варыянтах. Перакладалі не толькі са «славенскай», але і з грэчаскай мовы, што, дарэчы, складае характэрную прыкмету шмат якіх беларускіх перакладаў класічных тэкстаў, выкананых тымі часамі. Пераклад зроблены «на язык наш простый руский», зразумелы для «всех простеиших, языка словенского неумеючих». У адрозненне ад заблудаўскага выдания пераклад меў больш лакальнае распаўсюджванне — у аспоўным у межах Беларусі, Украіны і бліжэйшых да іх рускіх земляў. Словы ж пра тое, што ён разлічаны «на все широкий славнаго и старожитнаго народу Российскаго

Краины», хутчэй, як паказвае гісторыя, рэцэпцыі кнігі, стасуюцца да заблудаўскага выдания, на дзвычай напулярнага на поўдні і на ўсходзе Еўропы³⁵, у прыватнасці ў рускіх старавераў, дзякуючы якім да пашыршых дзёп захаваліся шматлікія яго асобнікі.





Сталічныя друкарні

...по более умети язык свой
справовати: от него же все
злые и добрые речи походят.

Францыск Скарына

У другой палове XVI ст. у сталіцы Вялікага княства Літоўскага чулася, вядома, не адна «руская» мова — тут жылі не толькі беларусы і літоўцы, але і ўкраішцы, армяне, немцы, палякі, рускія, грэкі, яўрэі, татары, туркі. Праўда, не ўсходнеславянскія мовы былі хутчай хатнімі і за выключэннем бадай што польскай не становіліся універсальным сродкам зносін у горадзе паміж рознымі этнічнымі групамі. Ба ўсім і паўсюль папавала старабеларуская мова, вымаўленая вусна або зафіксаваная пісьмовы — дзяржаўная мова Вялікага княства Літоўскага, якую добра ведаў нават такі вядомы дзеяч каталіцкай царквы, як кардынал С. Гозій, сын віленскага бурмістра. На момант узнаўлешчия ў Вільні кнігадрукавання пасля Ф. Скарыны, гэта злачыць па пачатку 1570-х гг., горад уяўляў сабой буйны культурны і эканамічны цэнтр дзяржавы і велічынёю і колькасцю жыхароў мог парашацца са шмат якімі еўрапейскімі сталіцамі. Але даволі частыя ў XVI ст. пажары¹, пошасці² і голад³ усё больш і больш мянялі аблічча сталіцы Вялікага княства, і ўжо ў 1570-я гг. началі назірацца першыя вельмі заўважныя знакі западу, звязанага перадусім з дзеяннем Люблінскай уніі 1569 г.

Пасля смерці Жыгімонта II Аўгуста ў 1572 г., які пра-
славіўся ва ўсёй Еўропе сваёй талеранцыйпай палітыкай,
што, у прыватнасці, выявілася ў небывалым дагэтуль у
Вільні будаўніцтве қультавых пабудоў: цэркваў, касцё-
лаў, малельных дамоў, мячэцяў, сінагог, падышоў значны
застой у сферы ўнутранага жыцця дзвюх нядыўна аб'яд-
наных дзяржаў. Смерць апошняга Ягелона, дынастыя яко-
га шаходзіла з Вялікага княства Літоўскага, стала і па-
чаткам чарады знешнепалітычных пяўдач маладой дзяр-
жавы — Рэчы Паспалітай, на трон якое прэтэндавала
пекалькі капдыдатаў, у тым ліку і з Маскоўскай Русі.
Новы кароль і вялікі князь Стэфан Баторый, выбраны ў
1576 г., больш воін, прыхільнік моцпай улады, што вы-
казваўся за талерантнасць, а тым самым часам спрыяў
правядзенню контррэфармацыі, стварэнню ў Вільні Езуіц-
кай калегіі і акадэміі, ператварэнню сталіцы Вялікага
княства ў плацдарм для наступлення каталіцызму як па
ўсход Рэчы Паспалітай, так і па поўнач, а часткова заход
і поўдзень ад яе, быў у зважнай меры відаваты і ў той га-
неўнай акцыі, якая адбылася ў 1581 г. Тады па Рыпкавай
плошчы перад ратушай па загадзе каталіцкага біскупа
палілі ішшаверныя кнігі, у асноўным выдадзенія ў дру-
карнях Бярэсця, Нясвіжа, Заслаўя і іншых. Нягледзячы
на абязапнне караля, яго публічнае асуджэнне таго, што
адбылося, рэлігійная барацьба, што часам пераходзіла ў
простую фізічную расправу, пе сціхала ў Вільні, а, паад-
варот, разрасталася. Яна мела і этнаканфесійны партый-
ныя характар, хоць і ў адной і ў другой капфесіі-партыі
былі прадстаўпікі аднаго народа, што найістотнейшым чы-
нам блытала ўсю карціну міжэтнічных дачыпенняў. Пры-
клад таму вядомая спрэчка праваслаўных і католікаў, ка-
лі яны выбралі па адным капдыдаце ад сваіх партый на
пасаду пісара ў магістраце. Задаўнепую спрэчку давялося
вырашаць самому каралю, які стаў на бок каталіцкай
партыі.

У паступе на правы і пават звычаі праваслаўных като-
ліцкай царкве і пайперш езуіты вельмі ўмелы выкарыстоў-
валі ўсе легальныя формы барацьбы, уключаючы і тыя,
якія можна было весці рукамі гарадскіх улад, магістрата,
дзе да пядаўняга часу даволі строга вытрымліваўся прып-
цып роўнага этнаканфесійнага партыйнага прадстаўніцт-
ва. Такая была акцыя 1586 г. і наступных, звязаная з
увядзеннем новага календара, які нібы перакрэсліваў ста-
рыя праваслаўныя. Нягледзячы на ўсе гэтыя выпады і ўціск,

праваслаўная партыя ў Вілікім княстве Літоўскім і ў яго сталіцы і падалей заставалася паймацьшай, што было прычынаю заўсёднага хвалявання з боку каралеўскіх улад і кіраўпіцтва каталіцкай царквы, якія бачылі адзінае выйсце з гэткага становішча ў царкоўнай упі, якая б пасля упі дзяржаўнай, ажыццёўленай у 1569 г., пазаўсёды пазбавіла Рэч Паспалітую ад унутраных канфесійных разладаў і дазволіла б павесці канчатковы наступ па пратэстантаў, колькасць якіх пачала ужо рэзка скарачацца. У сваю чаргу праваслаўная партыя таксама шукала выйсця, адным з якіх, па думку шэрагу яе адказных прадстаўпікоў, мог бы стацца дзяржаўны саюз з Расіяй, пра што гаварыў у Маскве пісар Вілікага княства Літоўскага беларус Міхал Гарабурда, які атрымаў ад цара праз баяр даволі рэзкі адказ.

Пасля смерці Жыгімонта Аўгуста каралеўскі і велікакняскі двор у Вільні паступова пачынае траціць статус галоўнага культурнага цэнтра горада, цэнтра, у якім захоўваліся вілікія кніжныя багацці на розных мовах, у tym ліку па славянскай, старабеларускай, польскай, лацінскай і чэшскай, на якіх яшчэ у самым пачатку XVI ст. тут былі і Бібліі. Усё большае значэнне ў культурным жыцці сталіцы пачынаюць набываць двары магнатаў, перадусім Радзівілаў, у чым родзе з'яўляецца шмат католікаў, хоць значная іх частка тاک і не кідае пратэстанцтва. Наваяўленыя католікі Радзівілы, а за імі Хадкевічы і іншыя становіцца аднымі з найболыш заўзятых прыхільнікаў контэррэфармацыі, выступаюць за падзвычайнія заходы ў дачыненні да ішшаверцаў, пакуль што пайперш пратэстантаў, выдаюць запачынія грошовыя сродкі па падтриманні езуітаў у Вільні, перадаюць ім сваю друкарню, урэшце робяць усё магчымае, каб тут адчынілася не толькі Езуіцкая калегія, але і акадэмія, якая з цягам часу становіцца і пайбуйнейшым літаратурна-выдавецкім асяродкам. Магнаты-пратэстанты, колькі стае сілы, таксама імкніцца ўмацаваць сваё становішча, для чаго яны пават прядпрымаюць спробы часова аб'яднапацца з праваслаўнай партыяй, крызіс якой становіцца ўсё больш відавочным, што і вызначыла ў рэшце рэшт перамогу ў 1596 г. сіл, што стаялі за царкоўную унію паміж католікамі і праваслаўнымі.

Кожная этнакультурная, этнаканфесійная групоўка або партыя мела сваіх літаратараў, сваё літаратурнае асяроддзе, урэшце, сваю ўласную літаратуру, што аблугоў-

вала іх інтерэсы. Літаратура гэтая ў той або іншай меры распадалася на шэраг плыняў, што адбілася і на выда-вецкай цалітыцы, якая падпарадкоўвалася тады перадусім няўмольным законам рэлігійнай варожнечы і неабходнасці падтрымання ўласнай канфесійнай цэласнасці. Вілен-ская праваслаўнае мяшчанства, якое было касцяком праваслаўнай партыі ў горадзе, а ў далейшым сталася галоўным ініцыятарам стварэння праваслаўных брац-тваў — магутных этнаканфесійных сацыяльных арганіза-цый, закліканых бараніць нацыянальную самабытнасць беларускага насельніцтва не толькі ў сталіцы, але і за яе межамі, было вельмі зацікаўленае ў аднаўленні кнігадру-кавання, прыпыненага ў 1525 г.

На пачатку 1570-х гг., гэта значыць амаль праз паў-стагоддзя пасля закрыцця ў Вільні друкарні палачаніна Ф. Скарыны, кнігавыданне тут працягваецца. Гэтым разам друкарню ў Вільні наладжвае рускі першадрукар, паплечнік Івана Фёдарава, беларус Пётр Мсцілавец, аба-піраючыся перш за ёсё на дапамогу такіх заможных беларускіх мяшчан, як Зарэцкі і Мамонічы, што былі тады душою праваслаўнай партыі ў сталіцы Вялікага княства Літоўскага. Пётр Мсцілавец у Вільні і Іван Фё-дараў у Львове, а пасля ў Астрогу вылучаюцца адразу ж на самы пярэдні край этнакультурнай барацьбы белару-саў і ўкраінцаў. Паўночны (Вільпя) і паўднёвы (Львоў і Астрог) рубяжы трymаюць між сабою сталія зпосіны, яны прыцягваюць да сябе ўвагу ўсіх праваслаўных літа-ратараў як з Беларусі, гэтак і з Украіны, пачынаючы ад простых мяшчан і да магнатаў. Літаратурныя навіпкі, што з'яўляюцца тут або там, адразу ж робяцца вядомыя ў абодвух асяродках, а праз пейкі, зрэшты, вельмі непра-цяглы час перасякаюць мяжу і трапляюць у Расію.

Факт узнаўлення кнігадрукавання ў Вільні сіламі беларускага насельніцтва заканамерны і вельмі сімптама-тычны. Гэта пайперш гаворыць пра сацыяльна-культур-ную спеласць народа, вялікі сын якога заснаваў тут больш за паўстагоддзя таму першую на сучаснай тэрыторыі нашай краіны друкарню. З адраджэннем кнігадрукавання ў Вільні нібы аднаўлялася пацыянальная пераемнасць распачатай Скарыпам справы, сцвярджалася сіла беларускага слова ў Вялікім княстве Літоўскім. Пры актыў-най падтрымцы скарбнага Івана Зарэцкага і яго брата, віленскага бурмістра Зяпона, якія і запрасілі Мсціслаўца «на сие дело», і багатых купцоў Казьмы і Лукаша Мамо-

нічаў — у іх доме размяшчалася друкарня, былі надрукаваныя тры вялікія выданні: Часцвераевапгелле (Вільня, 1575), Псалтыр (Вільня, 1576) і Часоўнік, які захаваўся толькі ў дэфектных асобпіках, без пазначэння часу выходу ў свет (паводле датычнення ў 1574—1576 гг.). Паводле складу ўсе тры выданні Мсціслаўца традыцыйныя. Іх тэксты і арпаментыка цалкам нагадваюць маскоўскія, нават пасляслоўі да кніг, напісаныя самім Мсціслаўцам, вытрыманы ў стылі маскоўскіх першадрукаваных выданняў, што вельмі здзіўляе пры парапаніі з апалагічнымі тэкстамі з кніг Івана Фёдарава, якія выйшли ў Львове і Астрогу, дзе яны ўжо маюць зусім іншыя характеристы і значна адрозніваюцца лексічна. Што да лексікі Мсціслаўца, дык яны зусім пазбаўленыя старабеларусізмаў — гэта беззагапная славянская кніжная мова⁴. Такім чынам, літаратурны і выдавецкі стыль Мсціслаўца выглядае больш традыцыйным за фёдаравскі, ён і сам у нечым больш артадаксальны за свайго калегу, а кнігі, ім надрукаваныя, упершыню праз кардоны Рэчы Паспалітай пайшырэйшым патокам уліваюцца ў велікарускую кніжнеспасць, упершыню цярэбяць шлях для пазнейшага гэтак паспяховага экспарту беларускіх выданняў у Расію.

Існуе адно загадковое выданне — лаціпскамоўны палітычны памфлет, прысвечаны падзеям Варфаламеўскай почты 1572 г., па тытульным аркушы якога стаіць: «Вільня, 1573»⁵. Вядомы аўтар некалькіх прац пра кнігадрукаванне ў Вялікім княстве Літоўскім А. І. Апушкін лічыў, што выданне гэта бяспирэчна віленскае⁶. Ён пават пісаў: «У 1573 г. выйшла першае ў Вільні лаціпскае выданне»⁷. У сапраўднасці ж гэты антыкаталіцкі паэтычны зборнік ніяк пе мог быць надрукаваны не толькі ў Вільні, але і ў любым іншым горадзе Рэчы Паспалітай. У гэтым перакопвае ўсё, пачынаючы ад друкарскіх асаблівасцяў выдання да сацыяльна-палітычнай абстаноўкі ў дзяржаве. Яшчэ К. Пякарскі пісаў, што памфлет хутчэй за ўсё выдадзены на нямецкіх землях⁸, але пі ў якім разе не ў Вільні. Гэты пункт гледжання падзяляюць і сучасныя польскія даследчыкі⁹. Выданне набіраў майстар вельмі высокага класа, спрэктыкаваны ў выпуску гэткіх, невялікіх аб'ёмам кніг, перасыпаных антычнай мудрасцю і «грэчаскім паборам», што сведчыць пра даволі шырокія магчымасці друкарні, без сумнення размешчанай злачна далей на захад ад Вільні. Зусім незразумела, чым кіраваўся А. І. Апушкін, які, дарэчы сказаць, працаваў апошнія гады свайго жыцця над

кнігай-альбомам «Майстэрства віленскіх першадрукароў (1522—1525)»¹⁰, калі пісаў: «Выпуск гэтага палітычнага памфлета прымушае зрабіць выснову пра тое, што кніга друкаванне ў Вільні, перапыненасе на 48 гадоў, узпавілася ў 1573 г. І першая пасля скарынаўскіх выданияў віленская кніга пасіла выключна свецкі, палітычныя характар»¹¹.

Першая лацінскамоўная кніга ў Вільні выйшла ў свет у друкарні сына Мікалая Радзівіла Чорнага — Мікалая Крыштофа Радзівіла Сіроткі, які пасля смерці бацькі зрабіўся непрымірным католікам і зрабіў усё магчымае для знішчэння пратэстантызму ў Вялікім княстве Літоўскім. Яго дбаннем былі зачышены шматлікія пратэстацкія малельныя дамы, зпішчаліся кнігі, ліквідаваліся друкарні, у тым ліку і славутая пясвіжская, Мікалаю Сіротку належыць і ініцыятыва адкрыцця ў Вільні першай друкарні лацінскага шрыфту. Дзеля гэтага ён выкарыстаў абставінніе берасцейскіх пратэстанцкіх друкарняў Радзівілаў, перавезенасе па яго загадзе ў Вільню. Новаутвораная сталічная друкарня рэзка змяніла сваю канфесійную пакіраванасць — з рэфармацыйнай ператварылася ў контррэфармацыйную, там друкаваліся творы езуітаў, якія і былі ідэйнымі кіраўнікамі яе дзеяніасці. Характэрна, што першая кніга друкарні, юрыдычна прыналежпай Радзівілу, але выкарыстоўвалася Езуіцкаю калегій, а пасля акадэмій, — праца Пятра Скаргі «У абарону святога прычасця» (Вільпя, 1576)¹². Разам з тым нельга цалкам пагадзіцца з думкай вядомай літоўскай даследчыцы І. Пятраўскене пра тое, што віленская друкарня Мікалая Радзівіла Сіроткі і друкарня акадэмій — гэта тое самае¹³. Гэткае сцверджанне выключае ўсе дзеяніем тых элементарных юрыдычных нормаў, якіх заўсёды прытрымліваліся пры вызначэнні фактычнага ўладальніка друкарні, а ім, прынамсі, да сярэдзіны 1580-х гг. быў мешавіта Радзівіл Сіротка, які запрашаў па працу вядомых друкароў. На шчадак пайзаможнейшага беларуска-літоўскага магнацкага роду, да якога пекалі непасрэдна звярталіся вядомыя беларускія пратэстанты па старабеларускай мове, заклікалі: «...абы ся ваши княжацкіе милости не только в чужоземских языках кохали, але бы ся теж... и того здавна славного языка словенского размиловали и опым ся бавити рачили»¹⁴, трапляе ва ўладу іштай культуры і цалкам адмаўляе і пават змагаеца з тым, што яшчэ зусім пядаўпа яго так старанна заклікалі берагчы: «...абы ваши княжацкіе милости того народа язык млювати рачили, в котором

давные предки и их княжацкие милости панове отцы ваших княжацких милости слависе предсейшисе преложальства несутъ»¹⁵. Продкі Мікалая Радзівіла Сіроткі і ён, іх нашчадак, паўстаюць тут як змагары за беларускую культуру. Для іх старабеларуская мова — родная, а іншыя — «чужаземскія». Праз цекалькі гадоў пасля надрукавання гэтага звароту карціна рэзка мяняецца — малады Радзівіл не толькі «забываеца» мовы продкаў, але і фактычна распачынае наступ па яе, як ніхто спрыле паланізацыі Вялікага княства Літоўскага. У яго віленскай друкарні выдаюцца выключна пракаталіцкія кнігі канфесійнага зместу, напісаныя езуітамі пераважна на лацінскай мове.

З больш чым шасцідзесяці выданияў друкарні, разлічаных у асноўным на вельмі вузкае кола чытачоў, неабходна выдзеліць толькі некаторыя. Гэта перадусім «Жыцці святых» П. Скаргі¹⁶, што зрабілі велізарны ўплыў на развіццё агіяграфічнага жанру не толькі на Беларусі, але і па Украіне і ў Расіі, а таксама ў літаратурах іншых народоў, папрыклад чэхаў. І таму ацэнка гэтага твора Скаргі такім вядомым гісторыкам літаратуры, як Ю. Кржыжаноўскі, не здаецца перабольшашнім: «Жыцці святых» (1579, дзеяць выдаштў пры жыцці аўтара, больш за дваццаць у пастуціння (стагоддзі) зрабілі Скаргу адным з найулюблёнейшых пісьменнікаў эпохі»¹⁷. У першай каталіцкай друкарні па тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, якой была віленская друкарня Мікалая Радзівіла Сіроткі, дарэчы, не абы-якога пісьменніка, перакладанага па некаторыя єўрапейскія мовы, уключаючы рускую, пабачыла свет і такая эпахальная праца Скаргі, як кніга «Пра адзінства божае царквы»¹⁸, якая сталася літаратурным пралагам і праграмай падрыхтоўкі царкоўнай уніі 1596 г. Друкарня выдавала ў асноўным зусім маленкія аб'ёмам лаціскамоўныя брашуркі чиста рэлігійнага, багаслоўскага зместу на чатыры-восем і крыху болей старонак, кілігі аб'ёмістыя былі рэдкасцю. Пэўную цікавасць сярод выданияў друкарні ўяўляюць некаторыя палемічныя творы, а таксама нешматлікія прывітанні, паслannі, карапеўскія эдыкты, панегірыкі¹⁹. Усе яны адыгралі сваю, праўда, вельмі сціплую ролю ў развіцці новых жанраў і формаў у беларускай літаратуре, напоўнілі яе тэмамі, звязанымі з агульнаеўрапейскімі падзеямі, выкладзенымі ў асноўным выключна з канфесійнага пункту гледжання, зведзенымі да рэлігійнай палемікі і барацьбы, прашаганды сусветнай экспансіі каталіцызму і яго выключнасці, спра-

вядлівасці контррэфармацыі і непазбежнасці яе перамогі «ў праведным змаганні».

Увогуле ж не варта перабольшваць чыста літаратурнае значэнне выдания ў першай каталіцкай друкарні, яго нязмерна ўзрастает толькі пазнейшымі часамі, калі друкарня пяройдзе ва ўласнасць Езуіцкай акадэміі, а пакуль гэта ўсяго толькі першыя крокі ў новым і даволі варожа настроеным свеце, дзе неабходна перамагчы ці хоць бы нейтралізаваць магутнае ішакацфесіі па супрацьдзеянні, пасля супраціўленне. У гэтых умовах у першыя перыяд дзейнасці езуітаў у Вільні і Вялікім княстве Літоўскім іх друкаваная літаратура становілася своеасаблівай разведкай боем перад вырашальнym наступам на ўсе іншыя канфесіі. Пасля самага паспяховага прарыву абароны ў 1596 г., а часткова і крыху раней у значнай ступені мяпянецца і сам харектар іх літаратуры, што заўважна адбіваецца па ўсіх сферах літаратурнага жыцця як у сталіцы дзяржавы, так і па яе перыферый.

У 1585 г. езуіты робяць спробу друкаваць кнігі кірыліцай. Яны выдаюць без зазначэння друкарні «Катэхізіс» Пятра Капізія: «Катехізм, или наука всем православным христианином к повечению велми полезно, з латинского языка на рускии язык новопреложено. Друкован у Вильни року... 1585. З дозволением старших». Трэба думачы, друкавалі кнігу тыя самыя работнікі друкарні, кепска злаёмныя з наборам кірыліцай, з-за чаго друк атрымаўся даволі неахайнны. Шрыфт «Катэхізіса» вельмі падобны да таго, што выкарысталі Мамонічы ў Зборніку 1585 г., і не выключана, што ён адліты адным майстрам. Мова гэтага літаратурнага помніка вывучана Я. Ф. Карскім²⁰, варта толькі дадаць, што ў кнізе часта сустракаюцца вельмі дзіўныя пераносы частак слова, што сведчыць пра дрэннае веданне мовы наборшчыкам, напрыклад «ведл-уг», «ж-оторый», «евангел-ие» и гэтак далей, пямала ў ёй і зусім педерачных памылак друку. Выданне гэтае наўрад ці атрымала шырокое распаўсюджанне, тыраж яго быў пязначны. Цікава, што два лепшыя асобнікі з трох ацалелых знаходзяцца ў Швецыі, ва Упсале, куды яны трапілі праз даволі кароткі час пасля выхаду кнігі ў свет. Асобнікі знаходзяцца ў складзе вельмі цікавага канвалюта²¹, змест якога сведчыць пра сапраўднае зацікаўленне, выяўленае ў Швецыі да поступу контррэфармацыі і падзеяй на адным з галоўных яе плацдармаў — у Вільні, дзе рыхтаваўся каталіцкі наступ і на скандынаўскія землі.

У сярэдзіпе 1580-х гг. і ў пастуцныя гады колькасць выдашня ў друкарні рэзка скрачаецца, часам яна выпускае ўсяго толькі адну певялікую кніжачку за год. Невыпадкова ў колах езуітаў расце сумпенне ў мэтазгоднасці ісправання друкарні, і калі паўстае пытанне пра яе юрыдычны пераход ва ўласнасць акадэміі, рэктар доўга вагаецца²². З 1586 г. да 1596 г. друкарня акадэміі выдала ўсяго толькі крыйу больш за пяцьдзесят выданняў на лацінскай і польскай мовах, сярод якіх пераважаюць усётыя самыя малааб'ёмныя. Яна і падалей заставалася стратным прадпрыемствам, якое існавала ў аспоўым на ахвяраванні і датацыі, кіткі яе разыходзіліся вельмі дрэнна. У адрознение ад іншых друкарняў сталіцы яе прадукцыя насіла выключна канфесійны і пры гэтых аднабаковы харектар, была цалкам разлічана на асоб, выхаваных у коле культуры да тых часоў абсалютна чужой большасці жыхароў Вялікага княства Літоўскага. Разам з тым, вырашаючы пытанне пра тое, якое дачыненне мае друкаваная прадукцыя віленскіх езуітаў да беларускага літаратурнага практэсу, адказваецца даводзіцца адпазначна — самае пепасрэднае. І справа тут зусім не ў радаводзе іх друкарні, што паходзіць з Бірэсця, а ў тым, што віленская езуіцкая друкаваная літаратура XVI ст. зрабілася не толькі адным з полюсаў у развіцці літаратуры беларускай, але і адной з умоў гэтага. Контррэфармацыйны змест выдашня ў езуітаў, скіраваных супраць пратэстантаў усіх напрамкаў і іх вучэнияў, у прыватнасці, супраць такога выдатнага літаратара-кальвініста, як Андрэй Волан, паступова ў той або іншай форме і прапорцыях уваходзіў у сферу агульналітаратурнага ўплыву, паступова становіўся неад'емнай часткай агульналітаратурнага жыцця ў асяроддзі пісьменнікаў усіх народаў Вялікага княства Літоўскага. Сваю справу рабілі не толькі паасобныя кіткі віленскай друкарні езуітаў, але і агульны іх паток, што быў пайбольш магутны пад час прыпалежання друкарні Радзівілу, які амаль спыніўся ў другой палове 1580-х гг. і быў адноўлены ўжо ў 1592—1593 гг., хоць і ненадоўга.

Да 1596 г. дый пазней выданні акадэмічнай друкарні не адзначаліся асаблівай разнастайнасцю. Тэматыка была даволі аднабаковая — у асноўным палеміка з іншаверцамі і ўкараненне ідэі пра унію. Гэтым экспансійным мэтам служылі ўсе без выключэння выданні езуітаў, нават такая, здавалася б, чиста навучальная книга, як «Лацінская граматыка» Э. Альвара, надрукаваная ў 1592 г.²³. Па

меры ўжывання езуітаў у беларускае і літоўскае асяроддзе Вялікага княства Літоўскага, пазлаванія імі асаблівасцяў і звычаяў яго народаў рос патэнцыял іх магчымасцяў, фарміравалася свая ўсходненароўніцкая сістэма «лойлі душ», дзе асаблівая ролі надавалася школьнаму выхаванию і друкаванай літаратуры. Паспех справы ў вырашальнай ступені быў забясьпечаны і тым, што ўжо па ранній стадыі свайго побыту ў Вялікім княстве Літоўскім езуітам удалося прыцягнуць на свой бок некаторых мясцовых магнатаў і пісьменнікаў, якія спрыялі ўкарапенію езуіцкай дактрины пібы знутры. З цягам часу, асабліва ў эпоху барока, езуіты пачалі падаваць літаратуры і філалогіі значнае болей увагі. Была нават распрацавана вельмі складаная структура філалагічнага, літаратурнага выхавання, якая зрабіла велізарны ўплыў як на школу, так і на літаратуру ўсіх без выключэння ўсходнеславянскіх папараў, уключаючы і рускі, дзе галоўнымі праваднікамі яго выступалі ўкраінцы і беларусы, папрыклад Сімяон Полацкі, у чыйёй бібліятэцы, дарэчы, была значная колькасць і віленскіх езуіцкіх выданняў, у прыватнасці кнігі яго земляка Апдрэя Ўргевіча, аднаго з самых вядомых езуіцкіх літаратараў-палемістаў²⁴. У той або іншай ступені гэтая ранняя езуіцкая друкаваная літаратура ўпłyвалася на літаратурны працэс на Беларусі і пазнейшымі часамі. Яго асаблівасці часам проста немагчыма зразумець, не ведаючы яе. Прыкладаў таму пямала, асабліва для XVII ст., але паглыблепас вывучэнне віленскіх езуіцкіх выданняў — справа будучыні, якую магчыма правесці толькі супольнымі памаганнямі беларускіх, польскіх і літоўскіх літаратуразнаўцаў і кнігазнаўцаў — настолькі складаная гэтая задача і ўмовы яе вырашэння. Дзеля прыкладу можна ўзяць даволі загадковую кнігу паверненага з арыянаў католіка доктара Каспера Вілкоўскага «Прычыны паверненія», падрукаваную «працаю і накладам» яго самога ў певядомых віленскіх друкарнях у 1583 г.²⁵, персанажы якой увайшлі і ў беларускую літаратуру²⁶. Бяспрэчна, што выданне гэтай кнігі, прысвечанай каралю Стэфану Баторию і востра крытыкаванай пратэстантамі, ажыццяўлялася пад наглядам езуітаў, якім гэтак важнае было палкае працаведванне каталіцызму з вуснаў піядапяга патомнага арыяпіна, які пайшоў у пытаннях веры нават на разрыў з родным бацькам.

У тых самых гадах і крыху пазней езуіты неадпаразова выкарыстоўваюць іншыя віленскія друкарні, пераваж-

на Яна Карцана і Даніэля Лэнчыцкага, у якога, у прыватнасці, друкуецца ў 1585 г. «Катэхіс» Пятра Капізія на латышскай мове. З пачатку езуіцкага кнігавыдання ў Вільні і аж да 1584 г. яно, бясспречна, у вялікай ступені залежала ад рэктара акадэміі Пятра Скаргі, які выдаў пад час свайго побыту ў Вільні як пайменеп пяць сваіх кніг у друкарні Мікалая Радзівіла Сироткі. Скарга і яго паслядоўшкі былі таксама заклапочаныя выдашчем кніг, неабходных для навучальнага працэсу, галоўным чынам чиста тэалагічных. Іх езуіты стараліся друкаваць самі, у адрозненне ад твораў іншага харектару: палемічных, пропагандысцкіх, апісальных, частка якіх выпускалася пад наглядам ордэна ў некаторых чиста камерцыйных друкарнях, вымушаных у рэшце рэшт цалкам саступіць поле дзейнасці друкарні Віленскай акадэміі.

Адна з гэтых друкарняў палежала ўжо вядомаму пам Яну Карцапу, пра якога А. І. Анушкін цалкам слушна пісаў: «Не выключана, што Ян Карцан паходзіў з Беларусі, магчыма, якраз з Вялічкі Лідской, што недалёка ад Лоска, дзе ён упершыню пачаў працаваць друкаром, і недалёка ад Вільні, куды ён пасля пераехаў»²⁷. Карцан прыехаў у Вільню не пазней за 1580 г. і адразу ж распачаў друкаванне пратэстанцкіх кніг. У гэты пачатковы перыяд яго дзейнасці вельмі заўважная была сувязь з кальвіністамі, для якіх ён выдае вялікую колькасць палемічных твораў. Гэтую сувязь Карцан у пэўнай меры захоўвае і падалей, калі, усё болей схіляючыся да каталіцызму, шмат чаго друкую для віленскіх езуітаў, якія даручалі яму вельмі адказныя заказы. Аднак, будучы з перакананняў перадусім гуманістам, Ян Карцан вызнаваў нейкую выдавецкую звышталерантнасць і выпускаў кнігі прадстаўнікоў розных канфесій, у тым ліку і такіх радыкалаў, як антытырынітарыі. Натуральна, такая даволі незалежная пазіцыя друкара і выдаўца была не зусім дадушы прадстаўнікам розных канфесій, і гэта выклікала не толькі напрокі, але, відаць, і праследаванні, што можна прасачыць, аналізуючы розныя ўступныя тэксты да выданняў Карцапа. Яго роля выдаўца ў літаратурным працэсе Беларусі і Літвы была велізарная. Ён і сам разумеў гэта і падкрэсліваў у сваіх прысвячэннях, прадмовах і зваротах да чытача. Напісане, а таксама змест усяго, што ён выдаў, пацвярджае, што гэта быў надзвычай таленавіты друкар-гуманіст, які цудоўна арыентаваўся і ў антычнай, і ў сярэднявечнай, і сучаснай яму літаратуры на розных мовах,

уключаючы і старабеларускую. Рэпертуар друкарні Карцана і культура выдаця, перадусім эдыцыйна-тэкстала-гічна, філалагічна — пайлепшае пацверджанне гэтаму. Свае погляды на ролю друкаванай літаратуры і сваю ўласную Карцан пайлепей выказаў ва ўступных артыкулах да выдапнія кнігі Цыцэрона «Пра абавязкі» (1593)²⁸, дзе абвяшчаецца, па сутнасці, пеўміручасць Слова, друкаванага Слова. У выдадзеным у тым самым годзе Новым запаведце²⁹, даслоўна перадрукаваным з Брэсцкай бібліі³⁰, Карцан змяшчае свой зварот да чытача, які перагукаецца з прадмовай, напісанай беларускім мецэнатам Мікалаем Зепавевічам, у родзе якога захоўваўся славуты Радзівілаўскі летапіс, падараваны пазней гэтым родам князю Янушу Радзівілу са сваёй пайбагацейшай па Беларусі бібліятэкі. У доследной літаратуры рабіліся спробы ў пейкай меры звязаць тэкст гэтай прадмовы з літаратурнай традыцыяй Івана Фёдарава³¹, што, вядома ж, пе зусім слушна, бо сувязь гэтая зночна шырэйшая і вытокі яе ляжаць як у агульпай усходнеславянскай кіжнай традыцыі, з якой, як вядома, чэрпаў і сам Іван Фёдарав, так, часткова, і заходній, у яе польскім варыянце³². Зварот і прадмова прасякнуты верай у перамогу «праўды», якая пабліжаецца з дапамогай выдаваных, а зночы, ужываних як зброя ў справядлівай барацьбе кніг, друкаванага Слова.

З 1580 да 1595 гг.³³ Яп Карцан выдаў больш за пяцьдзесят кніг па польскай і лацінскай мовах, прычым першых было крыху болей. Усе яго выданні адаптаюцца высокім прафесійным узору, часам яны падрукаваны так зграбна, што не саступаюць пайлепшым узорам заходнееўрапейскіх друкарняў, хоць у цэлым друкарскія характеристыстыкі ўсёй прадукцыі не такія ўжо і высокія для Еўропы. Асаблівая каштоўнасць выданнія Я. Карцана ў незвычайнай разнастайнасці рэпертуару. Ён друкаваў аптычных, сярэднявечных і сучасных аўтараў, сярод якіх былі і беларусы. Сплючваючы даніну часу, Карцан выдае вялікую колькасць вершаваных твораў, зменшчапых нават у кнігах чыста празаічнага характару. Гэта былі не толькі вершы на герб, эпіграмы, шматлікія пасрэдныя панегірыкі, але і зночнага аб'ёму паэмы, што выйпілі з-пад пяра выдатных літаратараў. Карцан друкаваў беларускіх паэтаў Яна Радвана, што служыў сакратаром у гетмана К. Хадкевіча і прысвячаў свае творы найвыдатнейшым дзеячам Вялікага княства Літоўскага — магнатам Радзі-

вілам³⁴, галаве кальвіністай³⁵, краўчаму Крыштофу Драгастайскаму,— Яна Казаковіча³⁶, Яна Пратасовіча³⁷ і ішых. У 1580-я гг. Карцап з асабліваю ахвотай друкуе творы розных жанраў, у якіх праслаўляеца кальвіністская частка роду Радзівілаў, сярод гэтых твораў адзпачым, відаць, певядомую дагэтуль даследчыкам «Апалогію»³⁸, якая да 1940-х гг. палежала адной з беларускіх бібліятэк, а пасля была перададзена ў зборы Гісторычнай бібліятэкі ў Кіеве³⁹.

Вельмі важнае значэнне маюць выданні антычных пісьменнікаў, перадусім ужо згаданая кніга Цыцэрона «Пра абавязкі», упершыню надрукаваная Карцанам у Лоску ў 1576 г., а пасля тройчы перавыдадзеная з яго ішыцьтывы ў Вільні: у 1583, 1593, 1606 гг. Безумоўна гэта адна з пайулюбёнейшых кніг самога Карцапа, якую ён ахвотна выдаваў і самастойна рыхтаваў да друку, бо яе перакладчык па польскую мову Станіслаў Кашуцкі даўпо памёр⁴⁰. Выдание 1583 г. прысвячаецца Яну Хадкевічу, у ім змешчаны вершы на яго герб, напісаныя ўраджэцам Падляшша Станіславам Грахоўскім, а таксама вельмі цікавая прадмова маральна-этычнага плата, дзе выразна адчуваецца поchyрк пястомага Яна Карцапа, якога ў пэўнай меры можна лічыць і аўтарам «Жыцця» Цыцэрона, змешчанага тамсама. У далейшым Карцап яшчэ колькі разоў выдае творы Цыцэрона, гэтак у 1595 г. выходзяць яго «Кнігі пра старасць» у перакладзе беларуса Бепіша Будлага⁴¹, магчыма, блізкага родзіча Сымона Будлага. Тут перакладчык выступае і як празаік і паэт, што папярэджвае сваім прысвячэннем аспоўны тэкст кнігі.

Не менш ахвотна Карцап друкуе і гуманістычныя творы, сярод якіх першае месца справядліва займае пераклад па польскую мову славутай кнігі Эразма Ратэрдамскага «Хрысціянскае рыцарства»⁴², вядомай у пас пад пазвай «Зброя хрысціянскага ваенініка»⁴³. Гэта была амаль да-слоўная перадрукойка пераклада Войцеха Навамейскага, увесе творчы лёс якога быў звязаны з Кёнігсбергам, дзе ў 1558 г. упершыню і пабачыў свет яго пераклад. У кнігу ўвайшлі таксама празаічныя ўводныя артыкулы і вершаваныя эпіграмы, напісаныя мясцовымі віленскімі літаратарамі, і певялічкавая зборка сэнтэнцый — выбраныя выняткі з гэтак вядомага той парою і ў наступныя часы зборніка Эразма «Адажью».

Бадай самым пэзвычайнім і вельмі цікавым выданнем Карцапа быў пераклад па польскую мову «Гісторыі

пра Тэагена і прыгожую Харыклію» Геліядора, якая мела такі вялікі поспех у Вялікім княстве Літоўскім, што да нашых дзён захаваўся толькі адзін і пры гэтым дэфектны яе асобнік⁴⁴. «Гісторыя...» паводле жанру прыгодніцкі, або авантурны, раман, распаўсюджашэ якіх на той час у Еўропе дасягнула апагею. Яго пераклаў з нямецкай мовы ў Наваградку беларускі перакладчык з лацінскай і нямецкай моў Андрэй Захарэўскі, папярэдзіўшы сваю працу вялікай прадмовай, скончанай 3 кастрычніка 1588 г. У прадмове не толькі выкладаецца погляд перакладчыка на значэнне і літаратурныя вартасці гэтай кнігі, якая з чиста тэхнічных прычын перакладалася з пямяцкага выдання⁴⁵, але і, што самае галоўнае, вядзеца палеміка па вельмі актуальным на той час пытанні — пра ролю гісторычных твораў. Палеміка гэтая заслугоўвае па самы сур'ёзны разбор, бо, па сутнасці, яна дае магчымасць стаць ля вытокаў тагачаснага тэарэтыка-літаратурнага абгрунтавання права на жыццё літаратуры «по замышленію», гэта значыць белетрыстыкі, выявіць і разгледзець аргументы супрацьлеглых бакоў, доказы якіх шмат у чым вызначаюцца арыентацыяй на ўсходнюю або на заходнюю традыцыі, што вельмі цесна сышліся на Беларусі. У гэтай спрэчцы Я. Кардан і як пісьменнік, і як чытач, і выдавец займаў цалкам выразную пазіцыю, сутнасць якой зводзілася да неабходнасці ўсяляк распаўсюджваць гэтую літаратуру на Беларусі і Літве. Можна з вялікай вегаднасцю дапусціць, што ўжо ў першыя гады свайго побыту ў Вільні менавіта ён выдае ў празаічным перакладзе Б. Буднага адну з навел «Дэкамерона» пад пазвай «Гісторыя... пра купца, які паспрачаўся з другім пра цнатлівасць сваёй жонкі»⁴⁶.

У друкарні Кардана выходзіць у свет і «Гісторыя Іудзейскай вайпы» Іосіфа Флавія ў перакладзе на польскую мову Яна Казаковіча⁴⁷, з яго прысвячэннем Крыштофу Зепавевічу, берасцейскаму ваяводу. «Гісторыя...» Флавія — адзін з найвыдатнейшых літаратурных помнікаў класічнай аптычнасці, а яе аўтар — аўтарытэтны грэка-моўны пісьменнік, імя якога было шырока вядома ў шматлікіх краінах Захаду і Усходу ўжо ў першым тысячагоддзі нашай эры. Скарочаны варыянт «Гісторыі...» у перакладзе па кніжную славянскую мову быў вядомы па Беларусі са старжытных часоў, пра што сведчыць, у прыватнасці, адзін з найлепшых і пайстарэйшых яго спісаў, датаваны пачаткам XVI ст., які паходзіць з Супрасля⁴⁸.

У 1958 г. спіс гэты быў выдадзены М. А. Мяшчэрскім⁴⁹, які зауважыў адну з найцікавейшых асаблівасцяў перакладу: «Звяртаюць на сябе ўвагу нярэдкія ў перакладзе «Гісторы...» выпадкі марфалагічнай рыфмоўкі, звязаныя з сінтаксічным паралелізмам сказаў, што стаяць побач. Вышэй мы адзначалі стыхіі па імкненіе да рыфмаванай мовы ўжо ў найбольш ранніх перакладах евангельскіх тэкстаў... У перакладзе «Гісторы...» такіх сказаў з канцовымі рыфмаванымі формамі асабліва шмат»⁵⁰. Казаковіч перакладаў «Гісторыю...» не з грэчаскай, а з лацінскай мовы, за арыгінал было ўзята адно са шматлікіх яе заходнеўрапейскіх выданняў, якія захоўваліся тады ў бібліятэках шмат каго з адукаваных беларусаў.

У пейкай ступені да «Гісторы...» Флавія прылучаецца і пераклад на польскую мову А. Рымшы вядомага твора лацінскамоўнага пісьменніка пачатку XVI ст. Анзэльма Паляка «Апісанне Палесціны»⁵¹, выдаванага пасля неаднаразова, у тым ліку і ў найбуйнейшай беларускай друкарні дакастрычніцкага перыяду — супрасльскай⁵². Да шэрагу гэткіх тагачасных бестселераў належала і славутая «Масковія» Антоніо Пасевіно⁵³, адразу ж перавыдаўшная ў шмат якіх ёўрапейскіх краінах. Аўтару-езуіту ўдалося напісаць вельмі зімальны твор, які з вялікай цікавасцю чытаеца і цяпер, а ў тых часах гэта было ці не адзінае праўдзівае апісанне вялізной усходняй дзяржавы, пра якую ў Еўропе хадзілі самыя неверагодныя чуткі, ажыўляючы ўяўленне. Цікава, што «Масковію» Кардан, відаць, надрукаваў з уласнай ініцыятывы — яна адразу ж прыпесла яму пэўны прыбытак і была перавыдадзена з тымі самымі выхаднымі звесткамі: «Вільна, 1586». Тады ж ён выдае яшчэ адзін твор А. Пасевіно — «Атэізм Лютера, Мёланхтана, Кальвіна і іншых ератыкоў»⁵⁴, які ўяўляе сабой злосную палеміку супраць усяго некаталіцкага. У шэрагі гэткіх «ерэтыкоў» трапляе і Стэфан Зізаний⁵⁵, што лішні раз сведчыць на карысць яго тагачаснага побыту ў Вільні і магчымага беларускага паходжання. Пад уражашнімі ад побыту ў Вялікім княстве Літоўскім і ўвогуле на ўсходзе Еўропы Пасевіно піша на дзвычай цікавы твор, выдадзены, праўда, ужо ў Рыме, пра методы і сродкі ідэалагічнай барацьбы, у якой галоўнае месца, па яго думку, павінна аддавацца кнізе, друкаванай кнізе⁵⁶.

Адначасова з творамі езуітаў Кардан друкуе і шматлікія палемічныя пісанні кальвініста Андрэя Волана і наўрат аптырынітарыяў. Вельмі сімптаматычна, што менаві-

та Кардан упершыню выдаў амаль усе асноўныя творы такога выдатнага свайго земляка, як Апдрэй Храстоўскі, які праславіўся ў якасці здатнага палеміста, вельмі добра знёмага з асаблівасцямі праваслаўнага абраду і старабеларускай кніжнасцю⁵⁷. Такая разнастайнасць ідэйна-канфесійных напрамкаў, да якіх належалі аўтары выдаваных кніг, адрознівае Я. Кардана ад усіх іншых яго калег. Толькі ў нейкай ступені ў гэтым да яго быў блізкі Даніэль Лэнчыцкі, які стаў вядучым майстрам друкарні кальвіністай. Паводле водгукай П. Скаргі, які добра ведаў Д. Лэнчыцкага, ён быў «чалавекам... без рэлігіі»⁵⁸, гэта значыць не меў трывалых рэлігійных пераканаўпяй, што ў значнай ступені і тлумачыла яго даволі шырокую талерантнасць у зносінах і выкананні заказаў прадстаўпікоў самых розных канфесій. Пры новым пераходзе ў 1580—1581 гг. да пратэстантаў ён засноўвае кальвіністскую друкарню, значная частка абсталявання якой належала яму самому. У гэтай друкарні Лэнчыцкі працуе да 1591 г., калі, стаўшы католікам, пакідае яе, забраўшы толькі пязначную частку абсталявання. За гэтыя гады Лэнчыцкі падрукаваў усяго толькі крыху болей за дзесяць кніг, праважна па лацінскай мове. Не падлягае сумненню, што ён сам у значнай меры вызначаў рэнертуар друкарні і хутчэй за ўсё дзякуючы яму пабачылі свет пекалькі выданняў, што цалкам належалі да свецкай літаратуры. Гэта перадусім славутая паэма А. Рымшы «Аповесць на ваенныя дзеі Крыштофа Радзівіла», надрукаваная ў 1585 г.⁵⁹. У выданні зменшчаны таксама эпіграмы Я. Радвана, прысвечэнне і ўводзіны А. Рымшы, у якіх чуеца ўсё той жа водгук палемікі на гістарычныя жанры літаратуры, друкаванае ўжо і Карданам і Лэнчыцкім гісторыка-панегірычнае лацінскамоўнае апісанне ваенных подзвігў К. Радзівіла, што належала пяру зусім певядомага нам сёння беларускага літаратара Францыска Градоўскага⁶⁰. Некалькі разоў выдае Лэнчыцкі і надзвычай вострыя налемічныя творы А. Волана, у тым ліку і вядомую кнігу «Супраць Скаргі»⁶¹, у склад якой увайшлі гісторыка-палемічныя пісанні выдатнага гісторыка-кальвініста Яна Ласіцкага, які памёр у Заслаўі ў самым канцы XVI ст. і, магчыма, быў ураджэнцам Беларусі⁶². У выпуску гэтага і падобных выданняў ініцыятыва належала, вядома ж, галаве кальвіністай, міскаму кашталяну Яну Глябовічу, а крыху раней — яго наиярэдніку, канцлеру і гетману Вялікага княства Літоўскага Мікалаю Радзівілу Рудому, у

сувязі са смерцю якога ў 1584 г. было надрукавана пе-
калькі вельмі пасрэдных малааб'ёмных панегірычных тво-
раў. Відавочна, па заказе езуітаў друкуецца Лэнчыцкім
«Катэхізіс» Пятра Канізія на латышскай мове ў перакла-
дзе Эрдмана Голгесдорфа⁶³. Гэты першынец латышскай
друкаванай літаратуры мае самае непасрэднае дачынен-
не да той вялікай пропагандысцкай кампаніі, якая была
разгорнута каралём Стэфапам Баторыем і езуіцкім ордэ-
нам на паўночных і паўночна-ўсходніх землях, што ме-
жавалі з Рэччу Паспалітай⁶⁴. Пра віртуознасць Лэнчыц-
кага-друкара сведчыць выданне ім у 1589 г. твора Даме-
ніка Мора на італьянскай мове пра ваеннную справу⁶⁵,
папісанага ва ўласцівай часу гісторыка-апавядальнай ма-
перы. Трэба думачы, выданне гэтае было нібы заказным,
прадпрынятым з ініцыятывы самога аўтара, які быў на
службе ў караля Жыгімонта III Вазы. Япо наўрад ці ме-
ла шырокое распаўсядженне ў дзяржаве і ў якасці адмыс-
ловага дарунка адкладалася ў магнацкіх біблітэеках.

Пасля пераходу з кальвінізму ў каталіцызм, што ў
значайнай меры адбылося пад уплывам сыша-езуіта, Дані-
эль Лэнчыцкі ў 1592—1594 гг. працуе ў друкарні Езуіц-
кай акадэміі, дзе, у прыватнасці, друкуе зборнік ста-
жытпагрэчаскага паэта Феагніда з Мегары ў перакладзе
беларускага літаратара Станіслава Кулакоўскага, якога
ахвотна выдаюць у іншых віленскіх друкарнях, уключаю-
чы і друкарню дома Мамонічаў⁶⁶. У далейшым Лэнчыцкі⁶⁷
спрабуе заснаваць уласнае прадпрыемства. Самастойна да
канца стагоддзя ён выпускае ўсяго толькі сем выданняў і,
відаць, памірае. Апошнімі гадамі ён друкаваў пераважна
палемічныя творы католікаў, шмат з якіх сталася свое-
асаблівым пралогам і эпілогам уніі 1596 г., а таксама ад-
ным з самых дзейсных залпаў у бок пратэстанцкага лаге-
ра. У кальвінісцкай частцы апошняга адыход па пачатку
1590-х гг. Д. Лэнчыцкага адчуваўся вельмі востра. Да
1592 г. у кальвінісцкай друкарні не выходзіць ніводнага
выдання. Становішча карэнным чынам мяняецца толькі
са з'яўленнем у друкарні новага майстра — літоўца Якуба
Марковіча, або, як яго правільней называюць сучасныя
літоўскія даследчыкі, Якубаса Маркунаса⁶⁷, які выпусціў
за сваё жыщё каля трыццаці выданняў. Маркунас энер-
гічна бярэцца за справу і ўжо ў 1592 г. выпускае першыя
кнігі. Праўда, у дзейнасці ягонай, а значыць і кальвінісц-
кай друкарні, праз два з лішнім гады настаем доўгі пера-
пынак — яе выданні 1595—1599 гг. нам невядомыя, пасля

выпуск кніг распачынаецца зноў. Маркунас друкаваў на польскай, лацінскай, пямецкай і літоўскай мовах. Сярод некалькіх кніг, выдадзеных да 1594 г. уключчна, варта назваць палемічныя творы А. Волана⁶⁸, антыезуіцкую «Псіхатошю» А. Храстоўскага⁶⁹, гісторыка-палемічную кнігу духоўнага лідэра чэшскіх братоў Сымона Турноўскага⁷⁰, якая выклікала сапраўдную буру ў супрацьлеглым лагеру, а таксама славутую «Пасцілу» галічаніна Мікалая Рэя, надрукаваную па польскай мове ў 1594 г., а пасля перавыдадзеную на літоўскай у 1600 г.

У перыяд працяглага бяздзеяння кальвінісцкай друкарні 1595—1599 гг. пратэстанцкія кнігі пачынаюць выдаваць прыбылі ў Вільню, магчыма, пе без спрыяння А. Волана браты-лютэране Саламон і Ульрык Сультзэры. Дзейнасць іх пачынаецца ў 1596 г. і працягваецца ўсяго толькі некалькі гадоў, на працягу якіх яны надрукавалі крыху болей за дзесяць кніг, у асноўным па лацінскай мове. Друкарня Сультзэраў, ці, дакладней, аднаго Саламона, надрукавала ў 1596 г. трох выдашті, першае з якіх — разварот А. Волана «Пра пайвышэйшае дабро»⁷¹. Не выключана, што гэтымі гадамі ў Вільні рабіліся спробы заснаваць і іншыя друкарні, пра што ўскосна сведчаць, прынамсі, некалькі друкаваных кніг без выдавецкага адресу, якія, зрэшты, маглі быць выдадзены і ў вядомых друкарнях, дзе з тых або іншых прычын вырашылі выпускаць іх апанімна. Найлепшы прыклад таму палымяца патрыятычная брашура земскага пісара Хрыстафора Валадкевіча⁷², які даводзіў спрадвечную дзяржжаўную самастойнасць Вялікага княства Літоўскага, згубнасць для яго Люблінскай упії. Натуральна, гэткая публікацыя пе магла спадабацца каралю Жыгімонту III, дый пе толькі яму, і з гэтай прычыны выдавецкі адрес на кнізе адсутнічае. Фапатычны католік, які ўзышоў на шведскі трон на пейкі час пасля смерці свайго бацькі — шведскага карала Яна III, ён неўзабаве пазбаўляеца пасаду ў пратэстанцкай Швецыі і выганяеца з краіны. Ва ўмовах пагаршэння міжнароднага становішча Рэчы Паспалітай і яе ўнутранага стану з нядайнімі пагромамі пратэстантаў у Кракаве і Вільні, што рабілася з маўклівага дазволу Жыгімонта III, а таксама працяглага народнага паўстання Х. Касінскага, у якім чышины ўдзел брала і беларускае насельніцтва, брашура Х. Валадкевіча магла кваліфікаўца перадусім як палітычнае выступленне, скіраванае супраць Польшчы і караля.

Дагэтуль вельмі загадкавы і лёс трэцяй па ліку друкарні ў Вільні, што друкавала кірылічным шрыфтам,— Васіля Міхайлавіча Гарабурды. Выданні яго пачалі выходзіць у свет праз некалькі гадоў пасля разрыва Пятра Мсціслаўца з Мамонічамі і вядомага судовага канфлікту двух бакоў, што цягнуўся з 1576 г. яшчэ як найменей тро гады, як сведчыць пра тое нядаўна апублікованы Я. Л. Неміроўскім дакумент⁷³, гэта значыць амаль да моманту стварэння друкарні В. Гарабурды. Як чалавек блізкі да заблудаўскай друкарні і пават яе «слуга», В. Гарабурда быў знаёмы з друкарскай справай. Відаць, адной з яго функцый і аваязкаў было ажыццяўленне ўсебаковых сувязяў паміж выдавецкім цэнтрам, кніжпікамі, што жылі па Беларусі і Украіне, мецэнатамі і патэнцыяльнымі чытачамі. В. Гарабурда быў добра вядомы не толькі ў асяроддзі беларускіх, рускіх і ўкраінскіх інтэлектуалаў, але і пайбуйнейшых магнататаў, што іх надтрымлівалі. Яго цудоўна ведалі і А. Курбскі, і Мамонічы, і сам К. Астрожскі, які давяраў яму адказныя даручэнні. У адных з актаў 1582 г. В. Гарабурда названы «служэбнікам» канцлера Вялікага княства Літоўскага, кальвініста Астафія Валовіча⁷⁴, таго самага, які мог марудзіў з адкрыццём у Вільні Езуіцкай акадэміі. У tym самым дакуменце згадваюцца два браты Гарабурды, адзін з якіх, Апанас, пазычыў Івану Зарэцкаму буйную суму грошей.

Першым выданнем друкарні В. Гарабурды варта лічыць ашапімпае Евенгелле вучыцельнае, падрукаванае каля 1580 г. Кніга гэтая паводле тэксту — амаль дакладная копія Евенгелля вучыцельнага, выдадзенага ў Заблудаве ў 1569 г. Знешніе падабенства таксама настолькі вялікае, што пават такі спрактыкованы даследчык, як А. С. Радоскі, палічыў адзін з яго асобнікаў менавіта заблудаўскім выданнем⁷⁵. Арнаментальны матэрый друкарні В. Гарабурды і шрыфты ўяўлялі сабой копіі тых, што выкарыстоўваліся ў выданнях рускіх першадрукароў. Набор без сумнення рабіўся з заблудаўскага Евенгелля вучыцельнага, якое паслужыла тэкставым арыгіналам і макетам выдання адначасова. Ад апошняга ў тэкставай частцы выданне В. Гарабурды адрозніваецца толькі tym, што на пачатку адсутнічае прадмова ад асобы Г. Хадкевіча, а ў капцы дапісаны невялікі «малітоўны» калафон. Друк выдання В. Гарабурды даволі неахайны, неахайнасць гэтая робіцца асабліва заўважнай у спалучэнні з дрэннай паперай, выкарыстанай для яго. Гэтыя дзве най-

больш істотныя асаблівасці і дазваляюць адрозніваць выданне В. Гарабурды ад заблудаўскага. Апроч кашіраванага арнаментальнага матэрыялу ў выдапіі В. Гарабурды выкарыстана і адна арыгінальная дошка, якая, відаць, дасталася яму ад Івана Фёдарава — ініцыял «Е», які выкарыстоўваўся ў маскоўскіх, заблудаўскіх і львоўскіх выданнях. Евангелле вучыцельпае В. Гарабурды атрымала надзвычай шырокое распаўсюджанне ў Расіі, куды яно трапіла ў вялікай колькасці асобнікаў неўзабаве пасля надрукавання⁷⁶. Вельмі папулярна было яно ў рускіх старавераў і невыпадкова менавіта да аднаго з яго асобнікаў быў прыпленены унікальны помнік рускай патрыятычнай публіцыстыкі эпохі Ліхіх часоў⁷⁷.

Другое выданне В. Гарабурды — Актоіх 1582 г. Па ўсіх прыкметах ён пагадвае Евангелле вучыцельпае, з той толькі розніцай, што для яго, хутчэй за ўсё, выкарыстаны іншы шрыфт, адліты менш умела. Арыгінал для друку, безумоўна мясцовага паходжання, падвергся даволі сур'ёзнай рэдактарскай апрацоўцы, амаль цалкам незаўажнай у папярэднім выданні. У кнізе змешчана падзвычай цікавае пасляслоўе, напісаное ад асобы самога В. Гарабурды, якога, відаць, не варта лічыць надта ўмелым друкарём з-за вялікай колькасці прыкрых памылак і педагогічнага прафесійнага набору. Як і першае выданне В. Гарабурды, Актоіх 1582 г. быў незвычайна папулярны ў рускім асяроддзі, асабліва ў старавераў, да якіх яго асобнікі ў значнай колькасці траплялі з беларускіх і украінскіх бібліятэк у XVII і XVIII стст. Не выключана, што В. Гарабурда надрукаваў і яшчэ адно выданне, вядомае сёпня ўсяго толькі ў двух дэфектных асобніках, што захоўваюцца ў Маскве і Оксфордзе — Часоўнік⁷⁸. У гэтым Часоўніку, які можна датаваць часам пасля 1582 г., гэта значыць прыблізна 1582—1583 гг., выкарыстаны шрыфт В. Гарабурды, асобыя літары паследуюць тым, што ўжываліся Ф. Скарынам. Ініцыялы выдання даволі дакладна капіруюць скарынаўскія, што на першым часе можна пават увесці ў зман. Усяго ў Часоўніку выкарыстана больш за дваццаць дошак-копій для друкавання ініцыялаў⁷⁹, узорамі для ўсіх іх былі апалағі ў аспоўпым з пражскіх выданняў Ф. Скарыны. Застаўкі і капідоўкі Часоўніка ў пачым пагадваюць застаўку з пясвіжскага «Катэхізіса» 1562 г., а таксама выданняў Кракава; тое самае можна сказаць і пра наборны арнамент, падобны і да таго, што выкарыстаны ў друкарні В. Цяшінскага. Можна не-

сумнівацца, што оксфордскі асобнік трапіў у Англію з Расіі, магчыма, праз Архангельск, падзе ў першай палове XVII ст., пра што сведчаць запісы англічаніна Рычарда Гловэра і шэрагу рускіх асоб; маскоўскі асобнік — раней палежаў бібліятэцы Троіца-Сергіева манастыра, куды ён трапіў прыблізна ў XVII ст. Раней кніга зпаходзілася ў адным з падмаскоўных сёл, пра што таксама сведчыць запіс: «...села Звягіна церкви Спаса 133-го апраеля...» (1625 г.— Ю. Л.). Цікава, што адсутныя аркушы ў кнізе былі адноўлены рукою ўжо недзе на пераломе XVI і XVII стст., і яна зрабілася больш падобная да рукапісу і менавіта так і лічылася ў манастырскай бібліятэцы. Часоўнік сведчыць пра пошук В. Гарабурдам пацыянальных рыс у беларускай друкаванай кніжнасці. У гэтай сувязі ён звязаеца да выдавецкага досведу Ф. Скарыны, які ўжо часткова выкарыстоўваўся беларускім і замежнымі пратэстантамі. Адпак на гэтым, чыста знешнім узроўні наследаванне і канчаеца. Адраджэнне пекаторых элементаў арнаментыкі Скарыны, а таксама капіраванне паасобных літар яго шрыфтоў — вось і ўсё, што ўвайшло ў арсенал вучня Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца, які заснаваў уласную друкарню, у якой былі падрукаваны, відаць, усяго трох выданні, самыя ўдалыя з іх — Евенгелле вучыцельнае і Актоіх.

Шэраг прыкмет дае права меркаваць, што Часаслоў не быў выдадзены цалкам. Выйшла ў свет толькі частка кнігі, якая мае наступны змест: выбраныя малітвы і псалмы — арк. 1—8; «Свете тихий» — арк. 8—9; «Прокімпы в педемлю» — арк. 9—11; «Молітва св. Семеона» — арк. 12; барадзічнік — арк. 12—13; малітва св. Яфрэма — арк. 14—15; «Начало третіага часа» — арк. 16—56 (на арк. 25—26, 35—36, 44—46 малітвы Васілія Вялікага, а на арк. 26—27 — св. Яфрэма); «Начало утрени» — арк. 57—85; «Начало павечерніцы» — арк. 86—108 (на арк. 93—99 «Песнь пророка Ісаія»; на арк. 99—100 малітва Васілія Вялікага, па арк. 103—106 «Молітва Манасія царя іюдэнска»); «Каноп Богородици» — арк. 109—129 (па арк. 123—125 «Молітва пресвятеi Богородицы Великаго Васілія», па арк. 125—128 «Молітва Антиоха»); «Тропары воскресныя» — арк. 130—138; «Тропары дневныя» — арк. 138—143; «Богородичны и крестобогородичны» — арк. 144—147. Як бачым, склад гэтай, ужыванай і ў навучальных мэтах кнігі вельмі і вельмі своеасаблівы. Ен адлюстроўвае і пэўныя эдыцыйна-тэксталагічны, і рэ-

дактарскі пошук адначасова. Часаслоў рыхтавалі для хатпяга ўжытку, пра гэта сведчыць і змест, і знецепля форма кнігі, падрукаванай, дарэчы, у малым кішэпным фармаце. З невядомых прычын праца пад Часасловам не была да- ведзепа да капца, але і тое, што было зроблена, сведчыць пра вялікую смеласць укладальніка і выдаўца, выяўляе яго відавочную незвычайнасць.

В. Гарабурда, вядома ж, больш кніжпік і пісьменнік, зпаўца літаратуры, чым друкар. Гэтыя яго якасці, напэўна, цалкам выявіліся ўжо ў Заблудаве, дзе ён пачаў вы- копваць і адпаведную, бліzkую яго здольнасцям працу, магчыма, збольшага археаграфічную і камісіянерскую. Калі верыць словам В. Гарабурды, дык і друкарню ён за- спаваў на тое, каб друкаваць «словенскіе» кнігі, што ўжо перасталі выходзіць, хай сабе нават і блага, пе дзеля «ле- потпого художества»⁸⁰. Такім чынам, у аснову яго дзея- насці быў пакладзены перадусім прынцып служэпня пісьменнаму слову, а вельмі важная ўмова для класічнай айчынай эстэтыкі, што мае грэчска-візантыйскія выто- кі,— мастацка-графічная адпаведнасць крыху ім паруша- лася. Ён пібыта пават адмаўляе, хоць на практицы з усея сілы імкнення дацягнуць мастацкі ўзровень сваіх выда- пняў да кніг Ф. Скарыны і рускіх першадрукароў, якім ён імкнення наследаваць. Уплыў Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца адбіўся і па пісаннях В. Гарабурды. Вядомае яго пасляслоўе да Актоіха 1582 г. напісаны амаль цалкам у традыцыях рускіх першадрукароў. У ім вытрыманы іх стыль і нават лексіка, структура апавядання; але нельга не заўважыць і істотных літаратурных знаходак самога В. Гарабурды, прыклад таму — вельмі яскравае параў- напніе сваёй працы ў выдаванні кніг, якая ацэньваецца ім падзычай крытычна, з мёдам, разлітым па кары: «Мед убо аще и не в сребряных, или в златых съсудех, но и на коре не пременяет своего естества, сладости, сице и божествен- ная писания не прелагаются иначе грубости ради и пе- потпого художества, но всегда в своем съставлением чину пребывает непреложне и неразвратне»⁸¹. Нягледзячы на відавочную перавагу слоў з лексікону традыцыйнага славянскага кніжніка, у пісаннях В. Гарабурды ёсць і ста- рабеларусізмы, напрыклад слова «тобе», «почало» ў кала- фоне Евangelия вучыцельнага, «за папован'я наяснейша- го», «сподобляите» ў пасляслоўі да Актоіха і іншыя. Часоўнік В. Гарабурда друкаваў ужо ў той момант, калі ў дому Мамонічаў рыхтавалася да працы новая друкарня,

якая заявіла пра сваё іспавапе ў 1583 г. У гэтую новую друкарню з цягам часу і перайшло абсталяванне, выкарыстоўвапае В. Гарабурдам, які працаваў, хутчэй за ёсё, выключна па сваю адказнасць без адпаведных афіцыйных ухваленняў, тым болей без прывілеяў каралія.

Багата спрактыкованыя ў гандлёвых і адміністрацыйных справах Мамонічы, што здабылі ў дзяржаве славу вельмі прадпрымальных і ўдачлівых людзей і атрымалі за свае заслугі пават шляхецкую годнасць, паставілі справу зусім іначай. Перадусім яны началі дамагацца для сваёй друкарні каралеўскага прывілея, які б забяспечыў яе дзеінасць. Ва ўмовах папалу капфесійнай барацьбы, што выяўлялася перадусім у цкаванні пратэстантаў, публічным спаленіі іх кніг, якое, у прыватнасці, адбылося ў Вільпі ў 1581 г., узмацненні дзеінасці цэнзуры, пападнім характары езуіцкай пропаганды, гэткі прывілей мог адыграць вельмі істотную ролю. Разам з тым і каралю, і мясцовым свецкім і духоўным чынам усіх капфесій было добра вядома пра тое, якія магутныя сілы стаяць за Мамонічамі: праваслаўнае мяшчанства аднаго з пайбуйнейшых гарадоў Еўропы дый увогуле праваслаўнае беларускае насельніцтва Вялікага княства Літоўскага, а ўсе падзеі, што там адбываліся, адразу ж становіліся вядомыя Русі Маскоўскай, якая выяўляла пайжывейшае палітычнае зацікаўленне да праследавання праваслоўных беларусаў з боку каралеўскай улады і каталіцкай царквы.

Беларускае праваслаўнае насельніцтва сталіцы ўяўляла сабой вельмі трывалую і надзвычай уплывовую арганізацыю, пра сілу якой сведчаць шматлікія гістарычныя факты. Сталічнай праваслаўнай партыяй падтрымлівала найцяжкія сувязі з іншымі гарадамі дзяржавы, Мамонічы і ў самой гэтай партыі, і ў гэтых сувязях прымалі найактыўнейшы ўдзел. Крыху пазней яны адигрывалі і вельмі важную ролю ў створаных брацтвах, а таксама ажыццяўлялі даволі складаныя і пакуль малавывучаныя міжпародныя контакты па капфесійных каналах, што давала дому Мамонічаў вялікі прыбыток, у прыватнасці, ад продажу выдадзеных імі кніг. Дом Мамонічаў меў надзвычай шырокія гандлёвые сувязі агульнаеўрапейскага маштабу з пераважнай арыентацияй па праваслаўнія рэгіёны. У Москве, напрыклад, Мамонічы мелі штосьці паштальт свайго сталага прадстаўніцтва, часта іх гандлёвые экспедыцыі выпраўляліся па Балканы. Гандлёвые агенты Мамонічаў былі і распаўсюджані друкаванай прадукцыі

іх друкарні, разам з якой, не выключана, у Расію траплялі і пекаторыя творы быльых «маскоўскіх вальпадумдаў», такіх, як Арцемій або цават князь А. Курбскі. З другога боку, шмат што гаворыць і пра зваротную сувязь, напрыклад, той факт, што шрыфты шэрагу выданияў Мамонічаў 1580-х гг. вельмі нагадваюць шрыфты маскоўскага Псалтыра 1568 г. Гэтая і шмат якія ішчышыя падобныя акалічнасці даюць магчымасць гаварыць пра пайцяспейшыя ўзаемадачынені беларускіх і рускіх інтэлектуалаў, перадусім кіржакаў, пісьменнікаў, друкароў, выдаўцоў.

Вядома ж, пры ёсім размаху справы і яе запачасці для беларускай і шырэй усходнеславянскіх і паўднёваславянскіх кніжных культур, Мамонічаў цельга ставіць на адзін узровень з выдаўцамі, чыё жыццё цалкам прайшло пад знакам гуманізму, бескарыслівага служэння роднай культуры — Францыскам Скарыпам, Іванам Фёдаравым і Пятром Мсціслаўцам. Мамонічы пайшерш купцы, прадпрымальнікі, што перадусім шукаюць карысці ў той або ішчай справе. Да ажыццяўлення намечанага яны ішлі паступова, мэтапакіравана, засцерагаючы сябе ад магчымых няўдач. Апраўданая асцярожнасць Мамонічаў падмацоўвалася іх досведам, які ў свой час падказаў ім, што беларускае грамадства як ніколі пачало адчуваць патрэбу ў друкаванай літаратуры, выпуск якой абыцаў немалыя прыбыткі. Гэта вызначыла адзін з папрамкаў іх дзейнасці амаль на паўстагоддзе. Не трэба забывацца, што Лукаш Мамоніч зрабіўся гэтым часам «папяровым каралём». Э. Лаўцявічус нават проста піша: «Вытворчасць паперы і гандаль ёю ў Вільні былі ў яго руках»⁸². Кошт паперы, што ішла па выданне, у большай ступені вызначаў і кошт самога выдання. Папера была тым аспоўным матэрыялам, без дастатковай колькасці якога не магла функцыяніраваць ніводная друкарня. Дарагую, прывезеную з-за мяжы паперу выдаўцам даводзілася пазапашваць паступова, купляць певялікімі ў параўпанні з патрэбамі друкарскай справы партыямі, што надзвычай рэзка абмяжоўвала выдавецкія магчымасці. У выпадку з Мамонічамі ўсё пібы сканцэнтравалася ў адных руках.

З друкарні Пятра Мсціслаўца да Мамонічаў пічога з абсталявання, відаць, не перайшло. У іх даме па Рынку, па першым паверсе камяніцы Зарэцкіх, якая стаіць і цяпер⁸³, пачала стварацца новая друкарня, абсталяванне для якой Мамонічы здабывалі ў розных мясцінах Беларусі, Украіны, а магчыма, і Расіі. Ім удалося нават перацягнуць

да сябе на пэўны час вучия і супрацоўніка Івана Фёдара-ва беларуса Грыпя Іваповіча, які вырабіў для Мамонічаў у 1582 г. два шрыфты і вярнуўся ў Львоў, дзе Іван Фёда-раў прыцягнуў яго да суда за парушэнне дагавора, што, зрэшты, абышлося для Грыня без асаблівых непрыемнас-цій. Грыпь зрабіў новай друкарні пеацэнную паслугу, бо забяспечыў яе ці пе галоўным матэрыялам для працы. За аспову Грыпь узяў ужо ўжываны ў Вільні шрыфты — Пятра Мсціслаўца і Васіля Гарабурды, мешавіта малюпак іх літар вельмі пагадвае шрыфты друкарні Мамонічаў, вы-карысташы ў яе першых выдашнях — Служэбніку 1583 г. і Псалтыра 1586 г. Першы з гэтых шрыфтоў, бадай, састу-пае свайму першаўзору, затое другі ідзе далей за яго. Што ж да вядомага курсіўнага шрыфта, што пагадвае беларускі скорасці, дык хутчэй за ўсё яго рабіў іншы май-стар, а не ўраджэнец Заблудава Грынь, удзел якога ў пра-цы друкарні Мамонічаў пасля смерці Івана Фёдара-ва (снегдань 1583 г.) поўнасцю адмаўляець, вядома ж, нельга.

Праз пяць гадоў працы новая друкарня мела ўжо як пайменей тры друкарскія варштаты і разнастайныя па-боры шрыфтоў, у гэтым яна значна апераджала друкар-ню Езуіцкай акадэміі, у дзейнасці якой тады, дарэчы, ад-бываўся поўны застой. Ва ўсіх сваіх характарыстыках друкарня Мамонічаў апераджае ўсе іншыя друкарні Вя-лікага княства Літоўскага XVI ст. Мешавіта яна была та-ды пайбуйнейшай у дзяржаве і таму зусім перазумела, па чым грунтуеца сцверджашце І. Пятраўскене пра тое, што «ў другой палове XVI стагоддзя паводле аб'ёму пра-дукцыі друкарня Віленскай акадэміі з'яўляецца вядучым выдавецкім цэнтрам друку ў Літве»⁸⁴. І паводле ўсіх колькасных характарыстык, і паводле сацыяльнай зна-ч-насці прадукцыі друкарня Мамонічаў пе мае канкурэнтаў, і нездарма адно з найлепшых яе выданняў — «Статут Вя-лікага княства Літоўскага» — акадэмічная друкарня пе-радрукоўвае ў польскамоўным варыянце, прынамсі, чаты-ры разы ў XVII—XVIII стст. Перадрукоўвае яна ў поль-скамоўным варыянце і іншыя вельмі прыбытковыя выданні, попыт на якія, у адрозненне ад друкаў падай пра-дукцыі езуітаў, быў падзвычай вялікі, — «Трыбунал абы-вацелям Вялікага княства Літоўскага». Адным словам, меркаванне пра тое, што друкарня Віленскай акадэміі — «цэнтр літоўскага друку ў XVI—XVIII стагоддзях» сум-ненлю пе падлягае, аспоўная маса літоўскіх кніг за гэты час выйшла менавіта тут, аднак гэта далёка пе вядучы

выдавецкі цэнтр для ўсяго Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. і пават па пачатку XVII ст. У гэтай сувязі М. Тапольска цалкам слушпа піша пра тое, што друкарня Мамонічаў па ўсіх параметрах безумоўна стаіць «па першым месцы ў Вялікім княстве Літоўскім»⁸⁵. Відаць, варта дадаць і тое, што друкарня Мамонічаў у пэўнай ступені выконвала функцыі дзяржаўнай, хоць фактычна і юрыдычна заставалася прыватнай, аднак з адмысловымі паўнамоцтвамі і прывілеямі. Нічога падобнага не было ні ў друкарні Мікалая Радзівіла Сироткі, ні ў друкарні акадэміі ў XVI ст., апошняя тады служыла выключна мэтам каталіцкай пропаганды ў дзяржаве, уплыў якой па аспоўпую масу насельніцтва быў увогуле вельмі слабы, а ў асобных раёнах краіны і зусім мізэрны. Наадварот, усе выданні «каранеўскіх друкароў» Мамонічаў ахвотна і хутка разыходзіліся не толькі ў родным Вялікім княстве, але і за яго межамі, перадусім у Расіі, якая сталася пастолькі пажаданым, паколькі і педасяжным аб'ектам экспансійных памкненняў каталіцызму і яго самага ма-більшага і дзейснага інстытуцыйнага органа — Ордена езуітаў. Нельга адмаўляць умення Мамонічаў даводзіць усё да канца.

Прыпын паступовасці і грунтуюцца, што прысутнічаў у любой іх дзеяпасці, прыпёс свой плён і гэтым разам. Даволі сціпла пачаўшы, яны неўзабаве зрабіліся не толькі «папяровымі», але і «кпіжнымі караліямі» на ўсходзе Еўропы. Маючы практична неабмежаваныя рынкі збыту ў Расіі і па Балканах, Мамонічы апынуліся ў падзвычай рэдкай спрыяльтай сітуацыі, якая зрабіла магчымым пебываляе дагэтуль пранікненне беларускай літаратуры ў іншыя краіны. Ніколі болей беларуская кніжнасць такім шырокім патокам не ўлівалася ў культуру іншых народаў, не ўпłyвалася гэтак моцна па іх лёс, як гэта было ў XVI і па пачатку XVII стст. Мамонічы імкнуліся да выдавецкай мапаполіі ўнутры дзяржавы, і яны атрымалі яе. У сваім прывілеі ад 13 сакавіка 1586 г. кароль Стэфан Баторый падаў выключнае права «дастойным мужам», віленскім грамадзянам бурмістру Казьме і скарбпаму Лукашу Мамонічам па друкаванне «рускіх, славянскіх і грэчаскіх кніг» і іх продаж у дзяржаве і за яго межамі мінуючы мытню, гэта значыць бясплатна⁸⁶. У гэтым дакуменце ёсць згадка пра ўжо выяўленую да Мамонічаў апеку караля пры арганізацыі друкарні, што, відаць, і адлюстравалася ў пасляслоўі яе першага выдання — Служэбніка

1583 г.: «Вседржителя бога отца благоволением и щедростями, иже к пам едипородного сына его, господа нашего Иисуса Христа, и с действием пресвятого и животворящего духа, повелением благочестивого господаря, великаго короля, его милости Стефана, за привилем, волею и ласкою королевские милости и благословением преосвященнаго архиепископа, митрополита Киевскаго и Галицкаго и всей Руси, кир Иоанисифора ко очищению и ко исправлению пепаучепых и пепискусных в разум книгописец, к почести же и славе всех съдетеля владыкы бога и отца господа Иисуса Христа, дабы во церквах божних служаши иерей по искусных и исправленых книгах служили и отправовали службо, действо, таин Христовых, мольбы и приношения и молитвы за господаря и за христоименитныи народ выпуже ко богу приношали. Выдрукованаша сия книга служебник вславном и столечном граде Вильни в лето от създания мира 7091-е, а от воплощения господа бога и спаса нашего Иисуса Христа року 1583-о, месяца июня 24, пиндикта 11. З друкарни дому Мамоничов»⁸⁷.

Тэкст пасляслоўя вельмі каларыты. Няма і пайменішага сумнепия ў тым, што ён напісаны ў духу ўжо ўстановленай традыцыі, развітай рускімі першадрукарамі і працягнутай іх вучнямі і паслядоўнікамі на Беларусі, Украіне і ў Расіі. Трэба думаць, не абышлося тут і без уплыву рускіх книжнікаў, што жылі па беларускіх і ўкраінскіх землях, а таксама такіх майстроў друкарскай справы, як Нікіфар Таракеў, Нявежа Цімафеев, Апдропік Цімафеев Нявежа, з пасляслоўямі якіх дадзены тэкст месцамі перагукаеца даслоўпа. Прыведзеная цытата сведчыць пра тое, што ўжо першы цалкам самастойны крок па шіве выдавецкай справы Мамонічы імкнуліся зрабіць бездакорным з пупкту гледжанія артадаксалльнасці. У гэтым абсалютна пераконвае і сам тэкст Служебніка. У перыяд бурлівага развіцця філалагічнай навукі ў мінулым стагоддзі ён прыцягнуў немалую ўвагу навукоўцаў і нават «меў гонар» быць даследаваным у вядомай серыі «Помнікі старожытнага пісьменства»⁸⁸. З усяго відаць, што ў аснову арыгінала Служебніка пакладзены спісы, тэксты якіх адноўкава прымалісья ва ўсіх славянскіх землях, перадусім маскоўскіх. Асабліва цікавае згадванне ў святыцах асоб, што шанаваліся амаль выключна ў Расіі, такіх, напрыклад, як Сергій Раданежскі, і адсутнасць такіх славутых віленскіх святых: Антонія, Іаана і Яўстапфія, што выклікае як пайменей неўразуменне. Заставецца

меркаваць, што эдыцыйна-рэдактарскую працу над Службэпікам, а гэта было першае такога роду выданне ва ўсходніх славян увогуле, ажыццяўляў нехта з асоб, хто не надта добра ведаў мясцовую рэчаіснасць, абапіраўся перадусім на рускія рукапісныя ўзоры і, відаць, не так ужо і разлічваў на збыт кнігі ў першую чаргу ў межах Рэчы Паспалітай. І сапраўды, як пісала А. С. Зёрнава, шмат што «выяўляе прысутнасць у асяроддзі друкарні людзей, звязаных з Москвой»⁸⁹. Гэта маглі быць і рускія інтэлектуалы-эмігранты, і іх калегі, што жылі ў Расіі, дзе пасланцы Мамонічаў праబывалі бесперыпнына і, будучы гэткімі ж праваслаўнымі і ведаючы мову, зносіліся з мясцовым насельніцтвам без вялікай цляжкасці. Аднак зводзіць усё толькі да маскоўскага ўплыву ні ў якім разе не вышадае. Кнігу выдавалі з разлікам на збыт адразу сярод некалькіх народаў, перадусім ва ўсходніх і паўднёвых славян, і таму ў ёй з'явіліся застаўкі, скапіраваныя з выданняў Божыдара Вуковіча і яго паслядоўнікаў.

Мамонічаўскі Службенік 1583 г. сапраўды меў шырокое распаўсюджанне на Балканах, трапіў ён і ў славянскія манастыры на Афон, дзе дагэтуль яго асобнік захоўваецца ў Хіландары⁹⁰. Сёння выданне гэтае даволі рэдкае, памі ўлічана ўсяго толькі каля дваццаці яго асобнікаў, асноўная іх маса паходзіць са старых рускіх бібліятэк⁹¹. Параўпоўваючы яго з сербскім Службэпікамі, друкаванымі ў Венецыі з пачатку стагоддзя і да 1580-х гг., робіцца відавочным, што архітэктоніка гэтай кнігі ў значнай меры паследуе ім. Заўважаецца ў пэўнай ступені і іх уплыў на пекаторыя тэкставыя часткі, лірататурную кампанію, не кажучы ўжо пра характеристар графічнага і друкарскага афармлення. Гэтая сувязь з сербскай кніжнасцю для Беларусі XVI ст. была справай цалкам звычайной, захавалася пямята сведчання гэтаму, якія, па жаль, дагэтуль так і не былі прааналізаваны патрэбным чыслам. Радавод культурных контактаў Сербіі і Беларусі меў пад канец XVI ст. глыбокія карапі. У Вялікае княства Літоўскае з цягам часу перасялілася шмат знатных сербаў, прыклад таму — ужо згадваны род Зепаўевічаў, які паходзіць ад сербскіх князёў⁹².

Пра цесную сувязь Мамонічаў і іх друкарні з рускімі кніжнікамі гаворыць і другое іх самастойнае выданне, што выйшла ў свет прыблізна праз два гады пасля першага — найцікавейшы сваім складам Зборпік⁹³. Усе творы, што ў яго ўваішлі, пералічаны на першым яго аркушы, які за-

мянне тытульны: «Генадзія патріярха константинопольскаго, по нареченню Сколярса диалог или само друга размова. Ку тому с книги Іоанна Дамаскина преніе второе християніна з сарацинином или с магметаном. И третье слово, иже во святых отца нашего Іоанна Златоустаго, патріарха Константина града, в нем же о терпении и благохваленіи, да не плачемся зле о умерших». Як бачым, гэта зборнік перакладных твораў, напісаных на грэчаскай мове. Пераклад трэба звязваць перадусім з кімсьці прыбылым з Масквы, магчыма, А. Курбскім і яго атачэпнем. На акрушы 5-м зборніка ў «Предословии на книжку спю» гэтаму пібы даецца тлумачэнне, тут сам перакладчык называе сябе вучнем Максіма Грэка, які падараў яму творы Генадзія. Выдаўцы пішуць, што зборнік падрукаваны імі ва ўсім адпаведна рукапісу, што трапіў да іх крыху раней і ўяўляе бяспрэчную цікавасць: «Про то, иже сих прадавно прошлых часов до маломожное друкарни досталися кніжкі, хотя же коротко, але звязане пісаные, а людем християнским потребные и до прочитания и ко поучению и вери поправлению годные»⁹⁴. Апроч твораў Генадзія Схаларыса, Іаана Дамаскина і Іаана Златавуста, пайядомейшых пісьменнікаў Усходу, у зборніку змешчана яшчэ пекалькі твораў, напісаных беларускім і рускім аўтарамі. Перадусім гэта певялічкі вершаваны панегірык Андрэя Рымшы «На герб яспевельможнаго пана, пана Остафея Воловича»:

Што две стрелы,
што врубы, што лелес значат.
То вси люди мудрые вельми
горазд бачатъ.
Которых заціни тот дом
за герб уживастъ.
Вер мне, иж там господу
цпата свою масть.

АР⁹⁵

Цікае прысвячэнне кнігі канцлеру Вялікага княства Літоўскага Астафію Валовічу, напісаное ад выдаўцоў: «Ясне велможному пану, пану Остафею Воловичу, пану віллескому, канцлеру наивышшому Великого князства Літвовскага, берестейскому, кобринскому и прочая старосте, пану пану пашему милостивому»⁹⁶. Прысвячэнне падпісана так: «Наменшие и верне зычливые слуги вашое панское милости Козма и Лукаш Мамоничы упіжопнося покланяют». Пасля ідзе агульная прадмова «на книжку

сію», папісаная ад асобы перакладчыка, у якой падаецца таксама «сказание кратко о Патриарху Гепадию»⁹⁷. Ёсьць усе падставы меркаваць, што зборнік не цалкам перакладзены з грэчаскай, у аснове перакладу «Прения второго выписаного с книги Дамаскиновы»⁹⁸ ляжыць лацінскі арыгінал⁹⁹, што таксама ўскосна паказвае на магчымае дачыненне да працы над ім А. Курбскага. У гэтым пераконваюць і лексіка-сінтаксічны лад, і сам стыль перакладу, характэрныя мепавіта для А. Курбскага і пісьменнікаў яго асяроддзя.

Нягледзячы на ўдзел у перакладзе «масквічоў», выданне выглядае як чыста беларускае. І справа тут не толькі ў лексіцы самога перакладу, поўнага «рускіх» слоў і выразаў, уступных артыкулах, што ўключаюць вершаваную эпіграму беларускага паэта Андрэя Рымшы і прысвячэнне Мамонічаў, але і найперш у зусім печакапым друкарскім афармленні кнігі. Яна ў асноўпай сваёй частцы пабрана новым шрыфтам — незвычайна прыгожым курсівам, які пагадвае старабеларускае пісьмо велікакняскіх капцылярый. Апошняя пятнаццаць аркушаў кнігі падрукаваны шрыфтом, у аснову якога бяспрэчна пакладзена славянскае кніжнае пісьмо, якое тады вельмі шырока распаўсюдзілася на ўсходнеславянскіх землях, у тым ліку і на Беларусі. Вось чаму пі ў якім разе нельга пагадзіцца з вызнанчэннем такога аўтарытэтнага даследчыка, як А. С. Зёрнава, што шрыфт гэты «больш блізкі да шрыфту Івана Фёдарава» і таму ён «больш звычайны»¹⁰⁰. Другі шрыфт зборніка таксама арыгінальны, у аснове яго — пісьмо беларускіх рукапісаў традыцыйнага зместу, якія маюць толькі вельмі ўскоснае дачыненне да чыста маскоўскай традыцыі. Што да малюнка паасобных літар, дык ён выключна беларускі, дакладней, старабеларускі, што ідзе як ад кніжнага, гэтак і ад канцылярскага пісьма, а магчыма, і шрыфтоў рабейшых беларускіх выданняў, у тым ліку і Ф. Скарыны. Прыклад таму — літара «щ». Ствараецца ўражанне, што старонкі гэтага унікальнага зборніка былі аддадзены па спробу новых беларускіх шрыфтоў, арыгінальнасць першага з якіх, курсіўнага, падобнага да канцылярскага пісьма, проста кідаецца ў очы, а другога — можа быць у асноўным выяўлена толькі ў вышыку параўпания з пісьмом беларускіх рукапісаў традыцыйнага зместу, амаль зусім не вывучаных спецыялістамі, што ўсё яшчэ і дагэтуль вядзе да прыкрых памылак і кур'ёзных непараразуменіяў, калі сваё пацыяпальпае лічыцца запа-

зычаным. Увогуле ж, Зборнік 1585 г.— гэта правобраз будучых выдачыяў палемічных твораў, друкаваных падзвычай хутка і проста, без ніякіх «прыгожасцяў», так уласцівых традыцыйнай славянскай кніжнасці.

Праз год у друкарні Мамонічаў быў выдадзены пераклад А. Курбскага з лацінскай мовы, дакладней, кампіляцыя з твораў Іагана Спангенберга пад назпай «От другие диалектики Иона Спанинъбергера о силогизме вытолковано». Выход у свет гэтай кнігі вельмі сімштаматычны, ён сведчыць пра тое, што цяжкасці, з якімі сутыкнуліся праваслаўныя палемісты і сярод іх А. Курбскі пад час разлігійных спрэчак, прымусілі іх шукаць розныя выйсці, у тым ліку засвойваць багаты досвед, назапашаны заходпейрапейскімі філософскімі і багаслоўскімі школамі, найперш пратэстанцкімі. Заключная фраза з кампіляцыі Курбскага можа разглядацца як агульны дэвіз той рэлігійнай барацьбы, якая ахапіла Вялікае княства Літоўскае ў XVI ст.: «... все потреба ведати, да не всему верити, по точию правде и истинне». Менавіта яна, гэтая фраза, служыць ключом да разумення таго, чаму А. Курбскі звязаны да складання гэтай кампіляцыі. Курбскі імкнуўся даць у руکі праваслаўным палемістам тую самую зброю, якой так умела валодалі іх супраціўнікі, тыя самыя «ядовитые слогпи», гэта значыць сілагізмы, «диалектические софизматы», без якіх перамога ў публічных рэлігійных дыспутах была тады немагчыма.

У якасці аспоўнага зыходнага матэрыялу для сваёй будучай кампіляцыі А. Курбскі выбраў своеасаблівы павучальны дапаможнік «Дыялектыка», складзены за некалькі дзесяцігоддзяў перад тым нямецкім пратэстанцкім тэолагам Іаганам Спангенбергам (1484—1550). Дапаможнік гэты шмат разоў выдаваўся, у тым ліку некалькі разоў у Кракаве, і быў шырока распаўсюджаны ў Польшчы і Вялікім княстве Літоўскім. У сваім перакладзе Курбскі некалькі разоў адыходзіць ад аўтэнтыка, яго кампіляцыя ўяўляе сабой скарочаны варыянт выкладу Спангенберга пра сілагізмы. Кампіляцыя ушіканальная — яна захавалася ў двух няпоўных асобніках, што дапаўняюць адзін аднаго, у канвалюце складанага зместу, у які ўвайшло яшчэ шэсць розных выданняў, у тым ліку адзін асобнік паэмы «Лабірынт» магілёўца Фамы Гаўлевіча, надрукаваны па польскай мове ў Кракаве ў 1625 г. з прысвячэннем «братьству Могилевскому»¹⁰¹. На чистых аркушах на пачатку канвалюта чытаюцца запісы XVII ст., у прыватнасці: «...с

печатнога двора Сільвестра Медведева». Такім чынам, удаецца высветліць, што кніжачка А. Курбскага і праз стагоддзе пасля выхаду ў свет мела поспех. Ёю карысталіся на славутым Маскоўскім друкарскім двары — у першай рускай друкарні, яна знаходзілася ў аднаго з пайадукаванейшых рускіх людзей другой паловы XVII ст., вучня і пепасрэднага наступніка Сімёона Полацкага, праўшчыка Друкарскага двара, паэта Сільвестра Мядзведзева. Яму, Сільвестру Мядзведzewу, палежала і яшчэ адно выданне Мамонічаў 1586 г.— «Грамматика славенскага языка»¹⁰², якая таксама захавалася ў двух пяпоўных асобніках, лепшы з якіх знаходзіцца ў згаданым капвалюце разам з кампіляцыяй А. Курбскага.

«Граматыка» і кампіляцыя набраны зусім новымі, у параўнанні з папярэднімі выданнямі Мамонічаў, кірылічнамі шрыфтамі. У аснове іх ляжыць даволі складаны графічны кангламерат, паходжанне якога трэба звязваць як з уплывам беларускага канцылярскага пісьма, так і кніжнага. У «Граматыцы» апрач двух кірылічных ужытых таксама даволі дробны лацінскі шрыфт, што сведчыць, прышамсі, пра гатоўнасць друкарні друкаваць і лацінкаю. Асноўны шрыфт «Граматыкі» падобны да тых, што ўжываліся ў выданнях рускіх друкарняў таго часу, напрыклад у Псалтырах, падрукаваных у 1568 г. у Маскве і ў 1577 г. у Аляксандравай Слабадзе; і тут і там, дарэчы, ужываюцца ў якасці асобных знакаў чырвоныя крапкі. Гісторыя выдання «Граматыкі» вельмі спісла выкладаеца ў паслюдоўі — калафоне, яна друкуюцца па просьбу беларускіх мяшчан паводле рукапісу, прывезенага з Астрогу: «За прозбою жителей столицы Великага князства Литовскага града Вільні. Сия кграматыка словенская языка з газофилакии славного града Острога... выдана для пачечья».

На пачатку таго самага 1586 г. выйшаў у свет і Псалтыр з паследаваннем¹⁰³, які ў зачтай ступені нагадвае заблудаўскі Псалтыр з Часаслоўцам 1570 г.— арпаментальны матэрыял, архітэкtonіка выдання, тэкст. Тады ж быў падрукаваны і славуты «Трибунал абывателем Великага князства Литовскага па сонме Варшавском даныи року 1581» — закон і інструкцыя пра дзеянне апеляцыйнага суда ў Вялікім княстве Літоўскім, які коратка менаваўся «Трыбуналам». Выданне гэтае ва ўсіх адносінах выдатнае для гісторыі беларускай культуры і літаратуры. Надрукаванае на старабеларускай мове, яно ўяўляе са-

бой той тып помніка пісьменства, які, нягледзячы па свой, здавалася б, чиста утылтарны харктар, адыграў вялікую ролю як у стапаўленні і захаванні мовы па працягу вельмі доўгага часу, так і ў беларускім літаратурным працэсе. Афіцыйны дакумент, карыстанье якім прадугледжвала абавязковое валоданне старабеларускай мовай, ён зрабіў значна большы ўплыву па беларускую літаратуру, у тым ліку польска- і лацінскамоўную, чым творы «пацяшальныя», даступныя нязмерна вузейшаму колу асобаў.

«Трыбунал» цалкам надрукаваны курсіўным шрыфтом, які пагадвае старабеларускае пісьмо дзяржаўных кашылярый, афармленне яго вельмі зграбнае, але не раскошнае. Як выдашне, яго, бадай, можна лічыць новым, арыгінальным тыпам усходнеславянскай кнігі, афармленне якога, выкананае ў духу істылі спелага Адраджэння, глубока цацыянальнае. Бездакорная макетыроўка як пасобных старопак, гэтак і ўсёй кнігі ў цэлым, падпісанай імем Астафія Валовіча, які вярпуўся пад кашец свайго жыцця з пратэстантызму ў праваслаё — «Остафеи Воловіч, пап віленскій, канцлер Великага княства Литовскага». Друкаванне выданне «Трыбунала» само па сабе сведчылае эпохі, якое апавядыае пра бесперапынную барацьбу за захаванне ўсіх правоў аўтапоміі Вялікага княства Літоўскага, гэтак плялюбай каралю і вяльможным прадстаўпікам заходній часткі Рэчы Паспалітай. Нягледзячы па тое, што гравюра па асобным аркушы выяўляе два гербы федэральнай дзяржавы пад адной каралеўскай каронай (польскага арла і Пагоню Вялікага княства Літоўскага), трэба прызнаць, што сам факт выдання гэтага дакумента пімат пра што гаворыць. Стаповіца відавочнай і асаблівой роля друкарші Мамонічаў у палітычным жыцці краіны — ім давяраюць выданне важнейшых юрыдычных актаў, што вызначаюць праўны статус пасельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Ад «Трыбунала» заставаўся ўсяго адзін толькі крок да выдання велізарнай дзяржаўнай важнасці — «Статута Вялікага княства Літоўскага», які ўяўляе сабой зусім выключны сваім значэннем помнік старабеларускай мовы і літаратуры, што ствараўся на працягу дзесяцігоддзяў пайразумнейшымі прадстаўпікамі беларускага народа і пасля стагоддзямі спрыяў захаванию роднай культуры, актыўна ўздзейнічаючы і на іншыя.

Не будзе перабольшаннем сказаць, што ніводзін твор старабеларускай літаратуры не зрабіў на літаратурны працэс унутры краіны такога ўплыву, як «Статут», і, пя-

гледзячы на гэта, як літаратурны помнік ён зусім не выучаны¹⁰⁴. Павярхойная згадка пра «Статут» Я. Ф. Карскага ў адной з заключных кніг яго славутага збору «Беларусы», прысвечапай старабеларускай пісьменнасці¹⁰⁵, а таксама ў некаторых працах іншых даследчыкаў піяк не мяняюць карціны. Па сутпасці, ва ўсіх іх капістатуеца сам факт бяспрэчнай запачасці гэтага помніка і для лёсу беларускай літаратуры, бо «ён пе можа быць абыдзены маўчаппем», таму што «западта вялікае было значэнне тых твораў і ў народным жыцці, дый мелі яны шырокое распаўсяджацца»¹⁰⁶. Яшчэ і сёпня «Статут» успрымаецца вімключна ў якасці помніка гісторыі права. Вельмі харктэрны ў гэтай сувязі аглядны артыкул Ю. Бардаха — «Літоўскія статуты — помнікі права перыяду Адраджэння», змешчаны ў зборніку прац савецка-польскай камісіі гісторыкаў¹⁰⁷. Такое стаўленне да Статутаў 1529, 1566 і 1588 гг. складалася ў навуцы паступова, хоць па самым раннім этапе іх вывучэння яны ўспрымаліся пераважна як помнікі пісьменнай культуры. Перадусім гэта датычыла Статута 1588 г., якім пад уздзеяннем прац рускага бібліёграфа і гісторыка кнігі В. С. Сопікава зацікавіўся такі буйны польскі філолаг, як С.-Б. Ліндэ, які напісаў класічную манаграфію «Паведамленне пра Статут Літоўскі, рускай моваю і шрыфтам выдадзены»¹⁰⁸. У манаграфіі Ліндэ Статут 1588 г. разглядаўся як помнік культуры і мовы беларускага народа, але ўжо ўсе наступныя даследчыкі бачылі ў ім толькі юрыдычны кодэкс. Прыклад таго — першая з тых прац — даследаванне І. Б. Ракавецкага пра «Рускую Праўду»¹⁰⁹, дакументальная частка якой, дарэчы, была падрукавана кірылічнымі шрыфтамі з Супрасльскай друкарні¹¹⁰. Адпак тыля нешматлікія філалагічныя працы, якія напісаны пра Статуты, прысвячаюцца цалкам іх мове і з'яўляюцца, як правіла, чиста лінгвістычнымі. Літаратуразпаўчых даследаванняў гэтых надзвычай важных помнікаў пакуль не існуе.

Больш за стагоддзе таму вядомы польскі гісторык, знаўца гісторыі права В. А. Мацяйоўскі пісаў: «Вялікім помнікам заканадаўства сваёй эпохі з'яўляецца Літоўскі Статут, такім, якога пе мела сучасная Еўропа»¹¹¹. Значэнне Статута 1588 г. было яшчэ і ў іншым, чаго часам пе хацелі заўважаць, але што было ці не самым важным. Статут 1588 г. стаўся своеасаблівым гарантам дзяржаўнай аўтаноміі і самастойнасці Вялікага княства Літоўскага, яго капістытуцыяй і зборам пайважнейшых законаў адна-

часові, што ва ўмовах Люблінскай унії 1569 г. з'явілася небывалым актам умелай дыпламатычпай барацьбы княства са сваім экспансійным суседам — Польшчай. У гэтай сувязі сучасны беларускі даследчык І. А. Юхом цалкам слушна вазначае: «Асноўнае дзяржаўна-праўнае значэнне Статута 1588 г. заключалася якраз у тым, што ён закападаўча аформіў захаванне Вялікага княства Літоўскага як самастойнай дзяржавы наследніку акту Люблінскай уніі»¹¹². Неабходна заўважыць, што ўсе Статуты і з праўнага пункту гледжання вывучаны яшчэ лёна педагагіка, а ў шмат якіх пытаннях іспутоць нават дыяметральна супрацьлеглыя погляды. Менавіта такое становішча вымушаны былі канстатаўваць найбуйнейшыя павукоўцы ў гэтай галіне па вядомай юбілейнай канферэнцыі 1979 г. у Вільнюсе, прысвечанай 450-годдзю Статута 1529 г. Яна прадэмантравала «розныя погляды... па адных пытанні, што паказвае, паколькі яшчэ педагагіка вывучаная гэтая проблема»¹¹³. Адна з удзельніц канферэнцыі, маскоўскі гісторык І. П. Старасціна, у сваёй ранейшай працы піша пават пра неабходнасць «прызнаць, што пакуль яшчэ пытанне пра характеристар права Вялікага княства Літоўскага не змайшло даследкована поўнага адлюстравання ў сучаснай гісторычнай літаратуры»¹¹⁴. Разам з тым удалося, здаецца, канчатковая зацвердзіць агульны погляд на характеристар мовы Статутаў, вызначыўшы яе як старабеларускую. Адзін з найлепшых запоўдань Статута 1529 г., літоўскі гісторык С. Лазутка, падсумоўваючы вынікі шматгадовага вывучэння гэтага пытания, кажа, што Статут «напісаны па старабеларускай мове, якая, можна сказаць, пераважала ў тых часах ў дзяржаўным апарате Вялікага княства Літоўскага і з гэтага пункту гледжання, вядома, ён перадусім з'яўляецца помпікам беларускай культуры»¹¹⁵. Разам з тым павуковец стаіць на тым, каб ужывалася назва «Літоўскі Статут», што замацавалася ў шэрагу прац, а не «Статут Вялікага княства Літоўскага» — арыгінальная назва самога помпіка¹¹⁶. Гэтая пазіцыя даследчыка паўрад ці слушна, асабліва сёппя. Бо ж у незнамага з топкасцямі проблемы чытача ўспікае не зусім правільная арыентацыя, дый некаторыя спецыялісты, прызыываючыся да гэтага паймененія і ўжываючы яго паўсядна, тым самым пібы пераглядаюць погляды нашых далёкіх продкаў, адмаўляюць за імі права данесці да нас, нашчадкаў, жывое гучанне іх мовы, іх думкі, усё тое, што і называлася спрадвеку сапраўднай гісторыяй парода і дзяржавы.

Вось чаму назва Статута 1529 г., ужытая ў мінскім яго выданні 1960 г., якое сёння ўжо сталася вялікай бібліяграфічнай рэдкасцю, здаецца нам адзіна слушнай — «Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года»¹¹⁷, гэта значыць Статут усіх народаў гэтай дзяржавы. Разам з тым папісаны «на старабеларускай мове», якая «пераважала ў тых часах ў дзяржаўным апараце Вялікага княства Літоўскага», Статут 1529 г. і, тым болей, усе іншыя, у першую чаргу Статут 1588 г., створаны пасля адварвання ўкраінскіх земляў ад Вялікага княства, вядома ж, «пераходусім з'яўляеца помнікам беларускай культуры». Факт гэтых бясспрэчны, і таму Статуты — выдатныя помнікі старабеларускага пісьменства, якія ішлі іншыя, якія вартыя самага пільпага і шырокага вывучэння з боку беларускіх літаратуразнаўцаў.

Пытанне пра чиста юрыдычную, праўшую арыгінальнасць палажэнняў Статутаў, што былі, па сутнасці, зборамі асноўных законаў Вялікага княства Літоўскага, можа быць дэталёва вырашана толькі ў выніку аналізу апалағічных еўрапейскіх дакументаў таго часу, напрыклад чэшскіх статутаў, апошні з якіх меў артыкулаў амаль удвая болей. Арыгінальнасць Статутаў як помнікаў старабеларускага пісьменства, помнікаў літаратуры — бясспрэчная. Літаратурнае іх значэнне яшчэ больш павышаецца з прычыны самай цеснай сувязі з гуманістычнымі ідэямі, пакладзенымі ў падмуркі гэтых кодэksаў¹¹⁸. Для нас надзвычай важна і тое, што паміж поглядамі беларускіх гуманістаў і палажэннямі Статутаў можна знойдзі надзвычай шмат агульнага. Сучаснымі беларускімі даследчыкамі неаспрэчна даказана, напрыклад, і тое, што «паводле сваёй структуры Статут 1529 г. адпавядае класіфікацыі законаў, запрапанаванай» Францыскам Скарынам у 1519 г.¹¹⁹.

Як бачым, па ўсіх меркаваных часоў перад намі маўштабныя праўныя і літаратурныя помнікі эпохі, значнасць якіх для лёсу беларускай культуры немагчыма пेирацаніць. Цалкам асобнае месца сярод іх, вядома ж, належыць Статуту 1588 г. — ён быў падрукаваны, не адзін раз перавыдаваўся, разышоўся шматтысячным тыражом і на працягу больш чым двух з паловай стагоддзяў пе страчваў сваёй сілы, вольна і міжвольна служыў захаванню і развіццю беларускай мовы і літаратуры, сцвярджэнню іх дасягненняў і значнасці як упутры дзяржавы, гэтак і далёка за яе межамі. Няма нічога дзіўнага, што менавіта

гэты помпік старабеларускай літаратуры, побач з творамі Ф. Скарышы, абудзіў вялікае зацікаўлешце ў славяназпаўчай навуцы, што пачала нараджацца па пачатку мінулага стагоддзя. Статут 1588 г. успрымаўся перадусім як нейкі аазіс моўпай беларускасці ва ўмовах амаль поўнай на той час паланізацыі жывой беларускай пісьменнай культуры, яскравая арыгінальнасць і былая еўрапейская веліч якой цудоўна заўважаліся нават пры самым навярхоўным знаёмстве з ім. Гэтым і менавіта гэтым прыцягнуў Статут 1588 г. увагу буйнога філолага, навукоўца сусветнае славы С.-Б. Ліндэ, аўтара адпаго з самых значных на свой час парысаў пра Ф. Скарыну, які вызначыў шмат якія асаблівасці Статута як першарацнага помніка моўнай культуры беларускага народа¹²⁰.

Больш чым праз стагоддзе ў Коўце выйшла самая грунтуюная і на сёняшні дзень праца, прысвеченая Статуту 1588 г.— трохтамовае даследаванне І. І. Лапо, аднаго з найбуйнейшых гісторыкаў Вялікага княства Літоўскага¹²¹. Філалагічныя аспекты не асабліва цікавілі аўтара, які вызначыў мову Статута як «рускую», на падставе «ўяўлення пра адзінства ўсяго народа рускага»¹²². І. І. Лапо рагучым чынам выступаў супраць таго, каб лічыць мову Статута 1588 г. і шырэй ўсяго тагачаснага беларускага пісьменства беларускай: «Калі мы параўпаем рускую мову пісьменства Вялікага княства Літоўскага з сучаснай нам беларускай, дык ужо з першага погляду адразу заўважым, што перад намі дзве мовы, сувязь паміж якімі не паддаецца вызначэнню»¹²³. Гэтая думка І. І. Лапо, вядома ж, абвяргаецца ўсёй сукупнасцю лінгвістычных даследаванняў, якія асабліва інтэнсіўна вядуцца апошнімі дзесяцігоддзямі як у нас у краіне, гэтак і за мяжамі. Зрэшты, не раз яе абвяргае і сам І. І. Лапо на старонках той самай кнігі: «Без сумнення маюць рацыю тыя даследчыкі, якія прызываюць гэту мову мовай інтэлігэнцыі Вялікага княства Літоўскага, на якой яна і гаварыла і пісала [далей ідзе спасылка па В. Ластоўскага.— Ю. Л.]. Цалкам патуральна, што мова гэтая не была тоесная з мовай народных мас, як гэта звычайна бывае. Вядома, яна мела свае недахопы. Але яна была дарагая тым, хто лічыў яе сваёй уласнай і ад яе яшчэ не адышлі, замяняючы яе польскай, як гэта становілася ўсё больш і больш частым з XVII, а можа быць, і з канца XVI стагоддзя»¹²⁴. Але ж і такі аўтарытэт у славянскай філалогіі, як акадэмік Я. Ф. Карскі, сцвярджаў амаль тое самае, аднак ні яму,

ші іншым лінгвістам і ў галаву не прыходзіла адмаўляць непарыўную сувязь старабеларускай мовы — мовы помпікаў старога беларускага пісьменства з гісторыяй культуры беларускага народа, што, уласна кажучы, і рабіў І. І. Лапо, абвяргаючы погляды Карскага і такім чынам абвяргаючы і самога сябе. У сучаснай савецкай навуковай літаратуры даследавашне І. І. Лапо не раз паддавалася вельмі сур'ёзнай крытыцы. Так, напрыклад, наконт вызнання І. І. Лапо мовы Статута С. Лазутка пісаў: «Шмат хто з рускіх буржуазных вучопых, асабліва Ф. Чарнецкі, Ф. І. Леантович і ў пэўнай меры І. І. Лапо, без усялякіх агаворак, неабгрунтавана, зыходзячы з вялікадзяржаўных пазіцый, лічылі яе рускай»¹²⁵. Не хочацца, каб чытачы ўгледзелі ва ўсім гэтым нейкую нашу небесстароннасць у дачыненні да І. І. Лапо. Яму неабходна аддаць належнае — трохтамовая праца вучонага і да сёння застаецца пайбунейшым гістарычным даследаваннем пра Статут 1588 г. Аднак да шмат якіх палажэнняў гэтай сапраўды тытанічнай працы трэба падыходзіць крытычна, часам на-ват вельмі крытычна, бо яны адлюстроўваюць не толькі састарэлія дарэшты погляды, распаўсюджаныя тады ў навуцы, але і прынцыпова няслушныя трактоўкі, аўтарам якіх у значнай ступені быў сам І. І. Лапо. З-за недахопу месца ў гэтай кнізе мы, натуральна, пазбаўлены магчымасці даць больш ці менш поўны разбор яго працы. Адзінчыні толькі, што і меркаванні І. І. Лапо пра мову Статута 1588 г. былі ўзятыя на ўзбраенне некаторымі савецкімі аўтарамі, можна сказаць, яны пакінулі даволі заўважны след у айчынай гістарыяграфіі. С. Лазутка слушна заўважае, што «ў савецкай гістарыяграфіі сустрэкаецца яшчэ разбежнасць у вызначэнні гэтай мовы. Ва ўкраіпской, у тым ліку акадэмічнай літаратуры яна называецца рускай, у беларускай — без агаворак беларускай, у літоўскай больш дыпламатычна — рускай, у дужках беларускай, або наадварот. Думаецца, гэта адбываецца таму, што гісторыкі слаба ведаюць даследаванні пашырэных філолагаў»¹²⁶.

Праца І. І. Лапо пра Статут 1588 г. завяршаецца публікацыяй яго тэксту, якую ўкладальнік рыхтаваў амаль два дзесяцігоддзі. Выданне тэксту Статута 1588 г. І. І. Лапо — пайлепшая публікацыя помпіка, да якой часта звязаны гісторыкі ўсяго свету. Праўда, і тут, як паказваюць нашыя пазірапші, І. І. Лапо зрабіў сур'ёзную памылку, педараўвальшую для гэткага буйнога гісторыка, які

абапіраўся на дасягненні еўрапейскай метадалогіі і тэхнікі гістарычнага даследавання. У аснову сваёй публікацыі Статута, якую ён лічыў строга крытычнай, І. І. Лапо паклаў не першае, як таго патрабавалі ўсе правілы, а другое выданне Статута 1588 г., дакладней, яго перадрук, што пабачыў свет праз некалькі гадоў. Гэта адбылося таму, што І. І. Лапо не здолеў разабрацца ў паслядоўнасці выхаду ў свет трох асобных выданняў Статута, што маюць тытульныя аркушы з аднолькавай датай — 1588. Такім чынам, пягледзячы на прывядзенне розначтанняў па ўсіх трох выданнях Статута, публікацыя І. І. Лапо ўзначай меры страчвае сваю каштоўнасць. Нам удалося нават расшучаць і той асобнік Статута другога яго выдання, 1592 г., які быў пакладзены І. І. Лапо ў аснову публікацыі. Цяпер ён захоўваецца ў зборах Дзяржаўнай бібліятэцы СССР імя У. І. Леніна¹²⁷. Цікавы і старадаўні пераплёт гэтага фаліянта, на нашу думку, выраблены ў Вільні ў канцы XVI ст., магчыма, беларускімі майстрамі.

Статут 1588 г., як і ўсе папярэднія Статуты, плён дбайнай працы шматлікіх аўтараў, своеасаблівы калектывны твор, які пісаўся на працягу шэрагу гадоў, выпраўляўся, дапаўняўся, рэдагаваўся. Адказнаю за кожны Статут была спецыяльная камісія, якой надавалася вядучая роля ў іх складанні. У склад камісіі уваходзілі розныя асобы: правазнаўцы і неправазнаўцы — у асноўным дзяржаўныя службоўцы. Добра вядома, што ў камісіі па выпрацоўцы Статута 1566 г. праваслаўныя і католікі былі прадстаўлены пароўну, прычым у асяроддзі каталіцкай пяцёркі быў, верагодна, і адзін кальвініст¹²⁸. Ю. Бардах лічыць, што ў камісіі па складанні Статута 1588 г. вядучую ролю ўжо адыгрывалі кальвіністы¹²⁹, але гэта не зусім так. У камісію, прызначаную каралём, увайшло адзінаццаць чалавек, сярод якіх былі і праваслаўныя, і пратэстанты, і католікі. Як і раней, цэнтрам усёй дзейнасці камісіі была дзяржаўная канцылярыя, узначаленая канцлерамі і падканцлерамі. Асабліва вызначыліся ў падрыхтоўцы праекта Статута 1588 г. і яго выданні радавітыя, спрадвечна праваслаўныя беларусы: канцлер Астафій Валовіч, які перайшоў у 1580-х гг. з кальвінізму ў праваслаўе, і падканцлер Леў Сапега, які ў тых самыя гады зрабіўся католікам. Улічваючы, што першаму з іх пяцічтамовая «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі» зусім не надала ўвагі, а пра другога ў ёй змешчаны зусім невялічкі артыкул, у якім Леў Сапега паўстае перад намі выключна як грамад-

скі дзеяч, хочацца нагадаць, што кашцлер і падканцлер былі і выдатнымі пісьменнікамі, якія цудоўна, а дакладней, бездакорпа валодалі беларускай літаратурнай мовай тае пары. Па сутнасці, яны і дзесяткі іншых іх папярэднікаў і паступнікаў па гэтых пасадах і былі тымі заканадаўцамі беларускай літаратурнай мовы, якія ў звачнай ступені вызначалі яе лёс.

Вобразна кажучы, канцлера Вялікага княства Літоўскага, які загадваў дзяржаўнай канцылярыі і ўсім яе справаводствам, можна пазнаць вярхоўным рэдактарам гэтай мовы, бо яму штодзённа даводзілася мець справу з пайважнейшымі актамі, пісанымі па-старабеларуску, якія ён у той або іншай меры мусіў выпраўляць і такім чынам задаваць пэўную скіраванасць у развіцці старабеларускай мовы. Тое самае, што і пра кашцлера, і нават паўрад ці ў меншай ступені, трэба сказаць і пра астатніх супрацоўнікаў канцылярыі, перадусім пра пісараў. Непасрэдна яны выконвалі ўсю папярэднюю літаратурную працу, якая рэдагавалася кашцлерам або падканцлерам, як таго і патрабаваў унутраны статут. Варта падкрэсліць выдатную ролю ўсіх гэтых пісараў у складапіні вялікіх і малых дакументаў па старабеларускай мове, у тым ліку і Статутаў. Пісары былі менавіта тымі, хто літаратурна афармляў палажэнні Статута 1588 г., непасрэдна пісаў іх па старабеларускай мове. Ад іх умения і літаратурнага таленту залежала вельмі шмат, і таму пасада пісара заўсёды была шанаваная і займалася асобамі, якіх амаль без выключэння мы можам называць і пісьменнікамі, літаратарамі. Вельмі істотна і тое, што амаль усё справаводства ў канцылярыі і самі Статуты пісаліся старабеларускім скорапісам, у аспове якога ляжыць кірылічнае пісьмо, што выводзіць сваю назыву ад імя аднаго з вынаходнікаў славянскай азбукі — Кірыла. Гэтая асаблівасць нашых пісьменных культур заўсёды была самай паказальнай адрознай прыкметай, а часткова і перашкодай на шляху іншакультурнай экспансіі, якія праіспавалі вось ужо больш за тысячагоддзе. Такім чынам, чиста літаратурная апрацоўка тэксту Статутаў, пісальных на дзяржаўнай мове Вялікага княства Літоўскага — старабеларускай і старабеларускім скорапісам, была недаступная каталіцкім біскупам і іншаземцам-правазнаўцам, што ўваходзілі ў камісію і размаўлялі ў асноўным на лацінскай і польскай мовах. У гэтай частцы праца стварэння Статута 1588 г. вялася амаль выключна беларускімі сіламі.

Важна падкрэсліць і тое, што гэтая манаполія беларусаў, старабеларускай мовы і пісьма ў дзяржаўным жыцці Вялікага княства Літоўскага выклікала пездавальшчыне каталіцкай царквы і караля, з ёй апошнія не адзін раз спрабавалі змагацца, праўда, заўсёды без поспеху. Прашчоўшы некаторых правазнаўцаў-іншаземцаў пра ававязковасць ўвядзенне лацінскай мовы ў справаводства Вялікага княства Літоўскага замест старабеларускай успрымалася ў дзяржаве ледзь не як замах на яе самастойнасць. Праўда, пытапце гэтае не вырашалася ўсімі адпазначча. Варта памятаць пра тое, што тады і крыху раней Вялікае княства Літоўскае ў сферы справаводства было ва ўладзе, прынамсі, дзвюх моўных стыхій — старабеларускай і лацінскай, што, у прыватнасці, адбілася і на мове асобных дакументаў, напісаных па-лацінску. Аднак увогуле ў лацінскай мове тут не было нікай патрэбы, яна выкарыстоўвалася толькі ў асобных дакументах, і супрацьборства дзвюх моўных стыхій, не атрымаўшы развіцця, амаль адразу ж закопчылася перамогай старабеларускай мовы. Варта падаць думку на гэты конт Ю. Бардаха, які лічыў, што «увядзенне лацінскай мовы — ў якасці афіцыйнай у заканадаўства і праўны ўжытак Вялікага княства Літоўскага... не было ні рэальным, ні неабходным, бо старабеларуская мова, на якой былі напісаныя ўсе тры Статуты, поўпа і выразна выказвала ўсе неабходныя праўныя памяцці»¹³⁰. Што ж да агульнага значэння старабеларускай мовы і пісьма ў развіцці самых розных бакоў культуры ўсіх народаў Вялікага княства Літоўскага, дык яно не было проста каласальнай і, як ні парадаксальна, яно не вывучана і не вывучаецца і дагэтуль. Старабеларуская мова і старабеларускае пісьмо перамаглі тады ў дэмакратичнай барацьбе, іх прыкрыты быў абсолютна бясспрэчны, што зпайшло адлюстраванне і шмат у якіх палажэннях Статута 1588 г., які замацаваў іх дзяржаўныя харктор: «А писар земскіи маеть по руску литерами и словы рускими вѣи листы, выписы и позвы писати, а пе иншим езыком и словы».

Пра неабходнасць падрукаванія Статутаў у Вялікім княстве Літоўскім гаварылася даўно, у прыватнасці, размова пра гэта вялася на Берасцейскім і Віленскім сеймах 1544 і 1551 гг. Але ажыццяўленне ідэі, пягледзячы на абязцянні караля, адсунулася амаль на чатыры дзесяцігоддзі. Яно сталася магчымым толькі пасля небывалага развіцця ў дзяржаве беларускага кнігадрукавання кірыліч-

ным шрыфтам і стварэння адпаведнай матэрыяльна-тэхнічнай базы, без паяўпасці якой з'яўлешце гэтага найважнейшага ва ўсёй гісторыі Вялікага княства Літоўскага выдання было б немагчымае. Да яго ажыццяўлення рыхталіся паступова, загадзя. Не выключана, што сама параджэнне друкарні Мамонічаў у 1583 г. у пэўнай меры звязана з магчымасцю ўласбленія ў будучым гэтай ідэі. Мы, вядома ж, не падзяляем меркавання І. І. Лапо пра дзяржаўныя харектар друкарні Мамонічаў¹³¹, падта ўжо шмат чаго, калі не ўсё, гаворыць пра тое, што яна была прыватная і толькі прыватная, і, тым не менш, непасрэдная сувязі яе ўладальнікаў з вярхоўнай уладай Вялікага княства Літоўскага паказваюць на магчымасць, а дакладней, на непазбежнасць уплыву апошній на дзейнасць друкарні. Выраб цалкам арыгінальнага курсіўнага шрыфту, што нагадвае пісьмо велікакняскай канцылярыі, не-прыватнага для выдання звычайных традыцыйных кніг, кажа пра тое, што паралельна з выпрацоўкай палажэнняў новага Статута ішла і інтэнсіўная падрыхтоўка да яго друкавання, чаго так жадала большасць знатных людзей у дзяржаве, выключаючы вялікага князя, які быў адначасова і ўладаром усёй Рэчы Паспалітай.

Выданне Статута 1588 г., своеасаблівай канстытуцыі пезалежнай дзяржавы — Вялікага княства Літоўскага, сталася не проста фактам культурнага жыцця, зафіксаваным у аналах кнігадрукавання, а адной з найважнейшых унутры- і зневінепалітычных акций на ўсходзе Еўропы. Не падлягае сумненню, што аж да пачатку XIX ст. гэта было галоўнае і найбольш важнае выданне з усіх амаль пяці тысяч друкаваных кніг, што пабачылі свет у Вялікім княстве Літоўскім. У гэтай сувязі ўяўляецца неабходным больш падрабязна спыніцца на літаратурных і графічных асаблівасцях выдання Статута 1588 г.

Як ужо згадвалася, выданняў Статута, пазначаных датай 1588 г., было трох. Вядома гэта ўжо вельмі даўно, яшчэ з першай паловы мінулага стагоддзя. Шмат пісаў на гэты конт такі выдатны беларускі археограф, які прафесар І. Даниловіч, які запрапанаваў і вельмі смелую гіпотэзу пра мэтазгоднасць трох выданняў Статута з адноўлівай датай, якія Мамонічы прадпрынілі для атрымання дадатковага прыбылку, абяцаючы хуткім продажам першага выдання. Дадзеныя філіграналогіі і кнігазнаўчага аналізу дазволілі пазней удакладніць сапраўдны час выхаду ў свет усіх трох выданняў, асабліва важнымі былі высновы

А. С. Зёрнавай¹³² і Э. Лайцявічуса¹³³, які слушна папракнүү даследчыцу за наведанне аспоўнай літаратуры пытання, у тым ліку прынцыпова важных для дадзенай тэмы прац I. I. Лапо і С. Пташыцкага, які пісаў нават пра чатыры выданні Статута 1588 г.¹³⁴. Сваёго часу намі былі ўлічаны асалелыя ў свеце асобпікі ўсіх трох выданняў Статута — 1588, каля 1592 і каля 1594 гг. Іх удалося выяўіць амаль паўсотні¹³⁵.

Арыгіральны тытульны аркуш першага выдання Статута 1588 г. быў паўтораны, за выключэннем некаторых вельмі важных дэталяў, і ў двух наступных: «Статут Вялікага Князтва Літоўскага от паясненнага господара короля Его милости Жигімонта Третьего па коронацыи в Кракове выданыи, року 1588». Далей ідзе графічны адбітак славутай «Пагоні» — дзяржаўнага герба Вялікага княства Літоўскага і выхадныя дадзеныя: «Друковано вольном месте виленськомъ, в друкарни дому Мамоничов. З ласки и прывилья короля его милости». На тытульных аркушах другога і трэцяга выданняў Статута, апроч таго, змешчаны біблейскія цытаты ў перакладзе на старабеларускую мову, што яшчэ больш падкрэслівала дзяржаўныя харектар і афіцыйную значнасць гэтай мовы, напаўняла ўсю кнігу асаблівым зместам, нібы адразу паказвала на яе прыналежнасць да тых помнікаў пісьмовай культуры, якія пазней атрымаюць назну старабеларускіх. Цікавая была эвалюцыя, якой падпала выява «Пагоні» на ўсіх трох выданнях Статута. На тытульных аркушах другога і трэцяга выданняў «Пагоні» апынулася пад каралеўскай каропай¹³⁶ дзеля напаміну пра акт Люблінскай уніі 1569 г., пра які пад час друкавання першага выдання падканцлер Леў Сапега і найбліжэйшыя яго памочнікі палічылі магчымым проста «забыцца». Затое адварот тытульнага аркуша цалкам «аддаваўся» каралеўскай асобе, кслаграфічную выяву якой, змешчаную там, наўрад ці варта лічыць асабліва ўдалай. На другім аркушы надрукаваны тэкст прывілея на лацінскай мове, дадзенага Л. Сапегу каралём Жыгімонтам III 11 лютага 1588 г. па выданне Статута. Даўкумент гэты цікавы для нас тым, што ў ім падкрэсліваюцца відавочныя перавагі запачай колькасці абсолютна ідэнтычных асобпікаў друкаванай кнігі перад рукапісам і яго спісамі, што кожным разам напаўняліся ўсё новымі памылкамі. Л. Сапегу каралём давалася адзінаасобнае права па выданне Статута «польскім і рускім» шрыфтам, чым падканцлер, а ў хуткім часе і канцлер, карыстаў-

ся аж да сваёй смерці ў 1633 г., хоць і не спяшаўся з польскамоўным выданнем Статута, які ўпершыню пабачыў свет у той самай друкарці Мамонічаў толькі ў 1614 г.; гэта значыць больш чым праз чвэрць стагоддзя пасля яго зацвярджэння і ўступлenia ў сілу. Важна падкрэсліць, што арыгінал Статута, у тым ліку і яго спіс, зацверджаны каралём, быў напісаны на старабеларускай мове. Польскі пераклад з'явіўся значна пазней і яго якасць, дарэчы, была пе зусім здавальняючая, бо польская тэрміналогія не магла адлюстраваць усіх асаблівасцяў матэрыяльнага і духоўнага жыцця насельніцтва Вялікага княства Літоўскага.

Следам за прывілеем Л. Сапегу на трох старонках надрукаваны маніфест Жыгімонта III на старабеларускай мове пра дараўашне Статута, датаваны 28 студзеня 1588 г.: «Жыгімонт Третій, божъю милосцю король польскій, великий князь літовскій... Чиним явно сім нашим лістом всім послоліце и кождому зособна нынешнім и напотом будучым, іж панове рады и врядники наши и послы Великого княства Літовскага, на сойме вальном... именем всіх станов обывателей Великого княства Літовскага подали нам ку потверженью статут... Мы, господарь... тот статут права Великого княства Літовскаго новоправлений сім прывільем нашим ствержаем и всім станов Великого княства Літовскаго ку ужыванью на всі потомныя часы выдаєм... Пісан у Кракове лета божъего нароженя 1588, месяца генваря, 28 дня. Сіпсмундус рекс. Лев Сапега, подканцлерый Великого княства Літовскаго. Кгабриэль Война, писарь».

Далей ідзе працяглæе прысвячэнне выдання Жыгімонту III, яно мае характеристар на літычнага маналога і напісана па-еўрапейску адукаваным Л. Сапегам на роднай літаратурнай мове: «Были тые часы, наяспейшыи милостивый господару королю, коли в том згромаженью а послолітванью людском, которое мы Речю Посполитую называем, не правом яким описаным або статутом, але только своим здан'ем и уподобан'ем владность свою господары и короли того света над людми ростегали... А про то он, великий и зациенный філозоф греческий Аристотелес поведил, же там бельзия, а по пашому дикое звера, пануетъ, где человек водлуг уподобанья своего владность свою ростегаетъ. А где опять право, або статут гору маеть, там сам бог всім владпеть... А пжем тую працу перед себе взял, абым тот статут в друк подал, он же вашой королевской милости

оффярую... Писан у Берестью лета... 1588, месяца декабря, 1 дня. Лев Сапега...» Прысвячэнне падобна хутчай па певялічкі палітычны трактат, напісаны выдатным стылістам, і адпачасова публіцыстычнае выступленне вучонага дзяржаўнага дзеяча, які прамаўляе перад «всіх станов обывателями» і светам палкае Слова аб праве свайго парода і дзяржавы на суверэнітэт. Усё гэта было цалкам у духу Адраджэння, у духу тых навацый, якіх Усходняя Еўропа, уключаючы Польшчу і суседнія землі, пакуль не ведала. Прысвячэнне — апошніе сведчанне ў кнізе пра іспавадне Люблінскай уніі 1569 г. і пра адзіную дзяржаву — Рэч Паспалітую. Далей, пі ў папярэдніх артыкулах, пі ў тэксле самога Статута, пра гэта німа непасрэдных згадак. Ствараецца ўражанне, што пра караля і унію, аддаўшы ім «палежнае» самым сціплым чынам, па стараліся ўвогуле забыцца. За выключэннем некалькіх першых аркушаў усё выданне і графічна і тэкстуальна нагадвае самую сапраўдную канстытуцыю незалежнай дзяржавы, надрукаваную працаю і на сродкі аднаго з найвыдатнейшых еўрапейскіх мысліцеляў і літаратараў таго часу — Л. Сапегі, «на преславные... гербы» якога Андрэй Рымша змяшчае ў Статуте сваю «епікрамму»¹³⁷.

У абсолютнай выключнасці Л. Сапегі як палітычнага тэарэтыка, які выказаўся ў далёкім XVI ст., па сутнасці, за канстытуцыйную манархію (!), і асабліва пісьменнікапатрыёта яшчэ больш пераконвае яго зварот «Всім вобец станов Великого князства Литовскага», змешчаны непасрэдна перад самім тэкстам Статута. Прысвячэнне і зварот сведчаць пра асаблівы дар слова ў Л. Сапегі, які не толькі пабудаваў самую перадавую на той час праўную канцепцыю ўпутрыпалітычнага ладу дзяржавы, у нечым наўват роднасную рэспубліканскую, але і бездакорна выкладаў ў чыста літаратурным плане. Прысвячэнне і зварот напісаны нібы на адным дыханні. Падканцлеру ўдаецца цалкам заваяваць увагу чытача, трymаць яго ў напружанні. Ён вельмі і вельмі ўмелая расстаўляе самыя розныя акцэнты, падзвычай важныя як для манарха, так і для «обывателей». Аддаючы «належнае» каралеўскай асобе і гэтым самым вярхоўнай уладзе Рэчы Паспалітай, Л. Сапега пе забываеца пагадаць, што ўлада гэтая выбарная, зацверджаная і воляю Вялікага князства Літоўскага, якое гэтую ўладу добраахвотна прыняло і зацвердзіла. Ва ўсіх выпадках кароль павінен кіравацца законамі, прынятымі па ўзаемнай згодзе, і строга іх выконваць, ні ў якім разе

не пераступаючы мяжы дазволенага, у тым ліку і гэтым Статутам: «...владзу и волпость у руках свонх маем, а права сами себе творачы, яко наибольшай можем волпости своее во всем постереагаем, бо не только сусед, а сполпый наш жадное звирхности пад пами заживати не можетъ, одно только, колко ему право допуштаеть». З свайго боку, і «обыватели» мусили заўсёды дзейнічаць адпаведна з закопам, каб, як сказаў Цыцэрон, будучы яго нявольнікамі, карыстацца свабодаю. Спасылкі на Арыстоцеля і Цыцэропа, аднак, не павінны збіваць з тропу — развагі дзяржаўнага дзеяча Л. Сапегі цалкам арыгінальныя, аналогію ім запісці паўрад ці магчыма. Яны адлюстроўваюць той папал пачуццяў, выяўляюць той шматгадовы попук ідэальпай унутрыпалітычнай дактрыны, якія асабліва добра ілюструюць агульнае прайўленне ідэй гуманізму сярод інтэлектуальнай эліты, у тым ліку і ў літаратурным асяроддзі, у сферу дзейнасці якога ўваходзіла і ўсё, звязанае са стварэннем, выданнем і распаўсюджваннем Статута 1588 г. Як гімн капстытуцыі і збору законаў Вялікага княства Літоўскага і яго дзяржаўнай мове — старабеларускай — дагэтуль гучаць слова Л. Сапегі: «Про то маючи таковыи скарб в руках паших, который жадпо сумою периплачон быти не можетъ, пристонть кождому почтывому чоловеку, абы о нем ведал, а будучи добре ведомый, абы яко сам себе и попудливости свои гамовал и водлуг права писапо-го справовалсе, а никого не кривдил. Так если бы од кого был укривжон, абы ведал, где обороны и лекарства в кривде своей искати маеть, бо яко одии сапатор рымскій другого штрофовал, же права отчизны своее не умел, так кождый обыватель годен ест наганенъя, который вольностью се фалить и прав своих умети и разумети не хочетъ, которым правом усю вольность свою обваровапую маеть. А если которому народу встыд прав своих не умети, поготовю нам, которые не обычым яким языком, але своим власным права списаные маем...»

Л. Сапега і «уряд» Вялікага княства Літоўскага выдатна ўсведамлялі велізарную важнасць гэтага выдання, ажыщцёўленаага падканцлерам, «кошту і накладу своего не жалуючы», як гэта было некалі ў маёнтку Г. Хадкевіча Заблудаве ў выпадку з Іванам Фёдаравым і Пятром Мсціслаўцам. Праўда, гэтым разам гаворка ішла не пра адну толькі, самую шматлікую, частку беларускага народа — праваслаўную, а пра ўсе яго часткі, пра ўсе народы

дзяржавы. Прадбачачы хуткае і вельмі шырокас распаў-
сюджашне Статута дзякуючы яго надрукаванию, Л. Сапе-
га не мог сабе і ўявіць, што гэтае выдание зробіць такі
велізарны ўплыў па літаратурны працэс, а таксама, ві-
даць, на нормы беларускай літаратурнай мовы і правапіс,
зрэшты, яшчэ не зусім у ім упараткованы. Нельга было
прадбачыць і ўплыву малюнка шрыфтоў Статута на ўсю
пазнейшую традыцыю беларускага скорапісу, навывуча-
ная гісторыя якога абавязкова павінна быць напісана, бо
скорапіс гэты — такі самы вядучы кампанент беларускай
пісьменшай культуры, як і мова.

Нядайна адзін з вядучых літоўскіх гісторыкаў,
М. Ючас, выказаў такое меркаванне: «Відаць, Статут, вы-
дадзены ў Вільні друкарскім спосабам на мове арыгінала
(старабеларускай), дзейшчай пядоўга»¹³⁸. Меркаванне гэ-
тае падзвычай дзіўнае, це падмацаванае абсолютна ніякі-
мі дадзенымі. Што да спасылкі навукоўца на тое, што
«адразу ж быў выкананы пераклад» Статута «наполь-
скую мову»¹³⁹, калі б гэта і сапраўды было так, дык яна
зусім нічога не даказвае. Усе тры беларускамоўныя вы-
данны Статута, агульны тыраж якіх склаў каля чатырох
тысяч асобнікаў, вельмі шырокас распаўсюдзіліся ў дзяр-
жаве і далёка за яе межамі і заставаліся ва ўжытку аж
да першай паловы мінулага стагоддзя. На гэты конт у нас
ёсць велізарная колькасць прыкладаў, выяўленых памі
пад час вывучэння гісторыі бытавання асобнікаў Статута
1588 г. і яго беларускамоўных спісаў. Падаць усе гэтыя
прыклады пяма піякай магчымасці — яны склалі б знач-
ную частку ўсёй кнігі. Цікавая эвалюцыя харектару вы-
карыстання старабеларускага тэксту Статута, паводле
якога, як сведчаць розныя паметы, судаводства вялося
сям-там яшчэ ў XIX ст. Старабеларуская выданны Статута
не толькі не былі забытыя, а, наадварот, усяляк зберага-
ліся, дбайна рэстаўрыраваліся, панаўляліся. Абсолютна
відавочна, што яны асабліва цаніліся як надрукаваныя
на мове арыгіналу і ў адрозненне ад польскамоўных вы-
данинў былі прадметам надзвычайнага гонару іх уладаль-
ніка.

У шмат якіх асалелых асобніках выдания XVI ст.
пазней былі зменшчаны рукапісныя алфавітныя рэестры,
друкаваныя або рукапісныя тэксты «Грыбунал», а так-
сама тлумачэнні да асобных артыкулаў на паліх кнігі на
польскай і нават лацінскай мовах. Колькасць асалелых

рукапісных спісаў выданняў Статута 1588 г. складае не-калькі дзесяткаў. Асабліва інтэнсіўна перацісанне яго вялося на ўкраінскіх землях, дзе ў рэшце рэшт таксама пачалі ўжываць Статут 1588 г., прычым па Украіне каштравалі далёка не заўсёды з арыгінала, а часцей з ранейшых спісаў¹⁴⁰. Велізарнае зацікаўленне да беларускамоўных выданняў Статута выявлялася ў шмат якіх краінах свету. Не дзіўна, што з цягам часу вялікая колькасць іх асобнікаў апынулася ў зборах славутых дзеячаў культуры, у тым ліку і рускіх. Нідзе Статут не быў проста музейнай каштоўнасцю, ён заўсёды служыў крыштальнай важнай інфармацыі, дзякуючы друкаванаму слову сведчыў пра самабытнасць і веліч пекалі адной з паймагутнейшых дзяржаў Еўропы. У гэтай сувязі асобнік са збораў Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У. І. Лепіса¹⁴¹, які рабеў належаў вядомаму навукоўцу, украінцу па паходжанні, І. М. Лабойку, які стаяў ля вытокаў беларусазнаўства. Прыгадваючы свой прыезд у 1822 г. пасля заканчэння Харкаўскага універсітэта ў Вільню, І. М. Лабойка пісаў: «...я быў вельмі здзіўлены пісьменным помнікам беларускай гаворкі, але маё здзіўленне яшчэ больш узрасло, калі я ўбачыў, што тутэйшыя архівы збольшага імі папоўнены»¹⁴². Былі сярод іх і Статуты, у тым ліку і той, з бібліятэкі віленскага базыльянскага кляштара Троіцы, які пасля стаўся ўласнасцю даследчыка. І. М. Лабойку належаць цудоўныя, амаль прарочыя слова пра беларускую пацыяпальнную літаратуру, прамоўленыя па зарашку яс адраджэння, якія маюць самае цепасэрдчае дачыпенне і да такога першараднага яе помніка, як Статут: «...унэўпены цяпер, што абсягі яе цепамерны і разлеглы і што толькі тады прывядзе яна да важных высноў і адкрыццяў, калі будзе разглядацца ва ўласных сваіх межах і выявіцца праз тое прасцей узаемная сувязь між часткамі... Не магу ў поўнай меры выказаць маё задавальшэне, што беларускае пісьменства яшчэ пры жыцці майм з мораку забыцца так годна выступае па свете»¹⁴³. Сёня адбываецца далейшае, паглыбленае адкрыццё старой беларускай літаратуры. Яна стаецца здабыткам не толькі даследчыкаў, але і ўсё шырэйшых колаў чытачоў.

Выпусціўшы да 1596 г. каля сарака разпастайных выданняў, друкарня Мамонічаў пасяхова дзейнічала і надалей. З 1589 г. яна пачынае кнігадрукаванне на польскай

мове і вышускае шэраг афіцыйных выданняў, у асноўным сеймавых пастаноў. Надзвычай цікавы вершаваны панегірык князям Слуцкім, надрукаваны зусім забытым сёня беларускім паэтам Станіславам Кулакоўскім¹⁴⁴. Паэтычныя творы на старабеларускай мове таксама працягваюць друкавацца, у асноўным яны належаны іястомаму майстру ў жанры «епікраммы» Андрэю Рымшу. Мамонічы пачынаюць ужываць шрыфты, надзвычай падобныя да скарынаўскіх, напрыклад, паасобныя радкі пасляслоўя да Апостала 1591 г. набраны літарамі, што абсалютна дакладна капіруюць «в», «ж», «о» і іншыя з пражскіх выданняў Скарны.

У 1590-я гг. яшчэ больш узмацняюцца пазіцыі друкарні дома Мамонічаў як міжпароднага выдавецкага цэнтра, не стаіць яна ў баку і ад падзеяў унутры дзяржавы. У ёй друкуюцца такія розныя па сваім харарактары і этнаканфесійнай пакіраванасці творы, як «Пра знак крыжа» Максіма Грэка (печатак 1590-х гг.), «Папдэкты» Ніканана Чарнагорца (1592), «Унія» Іпація Пацея (1595), «Апісанне і абарона сабора рускага берасцейскага». Пятра Снегрі (1597), з выхадам якога ў свет настаем новы этап у дзеяцасці друкарні былых праваслаўных братчыкаў Мамонічаў — упіяцкі. Зрэшты, яны і падалей выпускаюць запачную частку выдашняў чиста праваслаўных, якія знаходзяць хуткі збыт як унутры дзяржавы, гэтак і далёка за яе межамі. Некаторыя кнігі Мамонічы друкуюць з маскоўскіх тэкставых арыгіналаў, па сутнасці перадрукуюць іх і пасля прадаюць з прыбыткам. У сувязях з рускімі землямі Мамонічам дапамагаюць шматлікія купцы і мяшчане, якія дзейнічаюць часам у якасці простых камісіянераў або гуртавых пакупнікоў-гандляроў, што нават перапляталі за свой рахунак іх выданні, а пасля значна даражэй перапрадавалі іх у Расіі, як гэта было з жыхаром Смаленска Гаўрылам Іванавічам, які прыцягнуў да працы ў Вільні вядомага літоўскага друкара і адначасова пераплётчыка Я. Маркунаса. Асабліва шырокім патокам выданні Мамонічаў пачынаюць наплываць у Расію ў 1590-я гг., калі ў іх друкарні пазіраеца своеасаблівы цік выкарыстання гэтак званых маскоўскіх шрыфтоў, вельмі блізкіх малюнкам да шрыфтоў Івана Фёдарава, што рабілася выдаўцамі чаўмысна. Графіка і арнаментыка выданняў Мамонічаў зрабіла вялікі ўплыў на рускую рукапісную кніжнасць, а таксама беларускую, што відаць хоць бы з прыкладу зборніка, у які ўваходзіць шырокавядомы Бар-

кулабаўскі летапіс. У ім змешчана канцоўка, якая ўяўляе сабой грубую копію з мамонічаўскіх выданняў XVI ст.¹⁴⁵. Праіснаваўшы ў якасці самастойнай да канца першай чвэрці XVII ст., друкарня Мамонічаў пераходзіць пасля власнасць віленскіх базыльянаў, ад якіх яе абсталіванне часткова трапляе ў канцы XVII ст. у Супрасль, дзе з часам утвараецца найбуйнейшае беларускае выдавецтва дарэвалюцыйнай пары.

У канцы 1580-х гг., у перыяд актыўнай дзейнасці чыста камерцыйнага кнігавыдавецтва прадпрыемства дома Мамонічаў, у Вільні закладваецца друкарня Троіцкага праваслаўнага брацтва, якая аблугуёвае чыста ёнтарэсныя інтарэсы. Да нас дайшлі толькі яе выданні пачынаючы з 1595 г., але ёсьць усе падставы меркаваць, што існавалі і ранейшыя. У грамаце капстанціпопальскага патрыярха Іераміі, дадзенай Троіцкаму брацтву 5 чэрвеня 1588 г., у прыватнасці, гаварылася пра тое, што братчыкі ствараюць сваю друкарню і ўжо надрукавалі «Чып брацтва»¹⁴⁶. Троіцкае брацтва не было першым беларускім брацтвам¹⁴⁷, брацтвы ў Вільні існавалі яшчэ да Ф. Скарыны, напрыклад на самым пачатку XVI ст. Багародзіцкае¹⁴⁸. Аднак Троіцкае брацтва, што існавала пры Троіцкім манастыры прыблізна з 1584 г., здолела ў найцяжэйшых умовах каталіцкай рэакцыі, у самым яе цэнтры распачаць небывалую дагэтуль культурніцкую дзейнасць, найбольш значным бокам якой сталася кнігадрукаванне. Нягледзячы на каралеўскі прывілей 1589 г. і пацвярджающую грамату 1592 г., друкарня брацтва, выпусціўшы адно-два выданні, бяздзейнічае да сярэдзіны 1590-х гг. У 1595 г. брацтва выдае, прынамсі, тры выданні: дзве «Псаломніцы» і «Малітвы штодзённыя». Усё ў малым фармаце, што было характэрнай асаблівасцю ўсіх брацкіх выданняў, і гэта спарадніе іх з віленскімі выданнямі Ф. Скарыны, арыгінальны графічны матэрыял якога, праляжаўшы больш чым паўстагоддзя, тут актыўна выкарыстоўваўся. «Малітвы штодзённыя» — апошніе выданні брацтва ў перыяд яго існавання пры Троіцкім манастыры. У далейшым цэнтрам братчыкаў становіцца Свята-Духаўская царква, спецыяльна пабудаваная імі.

«Малітвы штодзённыя» 1595 г.— выданне шмат у чым паказальнае, яно стаіць на мяжы дзвюх эпох: дауніяцкай і уніяцкай. У «Предословии» да яго дaeцца даволі падрабязная харектарыстыка настрою ў шэрагах праваслаўя перад прыніццем уніі, гаворыцца, што надышлі «тяжкие

часы», калі «неправность... ширитися почала». Выдаўцы, аднак, ва ўсім трymаюцца асноў веры сваіх бацькоў, нават храналогія вядзенца імі паводле старога Юліянскага календара, «ведлуг старожитнаго... календаря», а не новага, грыгарыянскага, незадоўга перад тым афіцыйна ўведзенага, што выклікала бурлівае пезадавальненне ў пра-
васлаўным асяроддзі і сталася адным з найістотнейшых пунктаў зацятых спрэчак з католікамі.

У 1596 г. брацтва, членаамі якога было каля чатырохсот чалавек, уключаючы мітрапаліта і такіх уплывовых асоб, як Фёдар Скуміп, Філон Кміта, Сапегі, Сангушкі, Мсціслаўскія, Агінскія і шмат хто іншы, выпускае каля дзесяці выданняў, адно з іх на грэчаскай мове. Можна сказаць, што некаторыя з гэтых выданняў сталіся сусветна вядомыя, ім прысвечана багатая літаратура, і нават больш — яны неаднаразова перадрукоўваліся і нават перавыдаваліся факсімільна: «Казанне Кірыла, патрыярха ерусалімскага, пра аптыхрыста» Стэфана Зізанія, «Граматыка славенская» Лаўрэнція Зізанія, «Азбука» Лаўрэнція і Стэфана Зізанія¹⁴⁹. Не прымяняючы значэння гэтых выданняў, спынімся, аднак, падрабязней на іншых, практична невядомых сучасным літаратуразнаўцам, але не менш значных і важных. Гэта найперш зборнік «Малітвы штодзённыя», у склад якога ўваходзяць дзесяткі твораў Кірыла Тураўскага. Жанр малітваслоўяў увогуле мала даследаваны, выключэння не зроблена нават для такога аўтара, як Кірыл Тураўскі. Больш за тры дзесяцігоддзі таму І. П. Яроміп пісаў, што «Кірыл Тураўскі як гімнограф яшчэ чакае свайго даследчыка-спецыяліста»¹⁵⁰. З таго часу зусім шчога не змянілася, калі не лічыць падрыхтоўчыя працы, што вядуцца ў Федэратыўнай Рэспубліцы Германіі прафесарам Ф. Шольцам, пра што нам вядома з гутарак з ім. Кірыл Тураўскі — гімнограф — застаецца тым неадкрытым мацерыком, веданне якога шмат у чым развіло б пашырэ ўяўлешні пра ўсю старажытнарускую літаратуру, упісала б цэлы раздел у гісторыю літаратуры старабеларускай. Збіранне літаратурнай спадчыны Кірыла павінна працягвацца, і ў гэтым істотна дапамагае прыгаданы друкаваны зборнік — найбольш поўны збор яго малітваслоўяў, што друкаваліся ў канцы XVI ст. у брацкай друкарші з пейкага старажытнага спісу, што да нас не дайшоў.

Асобнікі «Малітваў штодзённых» 1596 г. надзвычай рэдкія — нам удалося выявіць усяго толькі пяць. Пра

тое, што малітваслоўі — найлепшая частка літаратурнай спадчыны Кірыла — былі вядомы вельмі даўпо, значна рабей, чым пра гэта ўпершыю згадалі даследчыкі¹⁵¹. Цяпер надзвычай цяжка разабрацца ў гісторыі іх стварэння і бытаванія, адпавідь карціну іх упутрылітаратурнага жыцця на ўсходзе і поўдні Еўропы. Ясна адпо — іх уплыў на развіццё славянскіх літаратур быў вельмі заўажны, ён меў міжнародны характар. Падлегшы на працягу стагоддзяў непазбежнаму рэдагаванню незлічоных перапісчыкаў, малітваслоўі Кірыла ўвайшлі ў склад мноства самых разнастайных зборнікаў, зрабіліся часткай ішых літаратур. Вельмі своеасаблівы зборнік брацкай друкарні, выдадзены пад гэткай назвой: «Часовнік в нем же напреди азбуки к научению детем». Гэткае спалучанае выданне — безумоўна наватарскае, нічога падобнага дагэтуль не друкавалася, хоць кожная яго частка паасобку і не ўяўляе сабой нічога прынцыпова новага.

Пра значныя поспехі ў дзеянасці друкарні і яе вялікія магчымасці гаворыць і першая віленская кніга па грэчаскай мове, надрукаваная тут у традыцыйным малым фармаце. Гэта «Дыялог аб праваслаўным хрысціяніне», напісаны александрыйскім патрыярхам Мялеціем Пігарысам і выдадзены яго вучнямі і паслядоўнікамі з віленской брацкай школы¹⁵². «Дыялог...» меў відавочны аптыуніяцкі характар і прызначаўся для «спудеев», гэта значыць студэнтаў брацкай школы, якая ў гэтым выданні мяшавецца «рускай Акадэміяй у Вільні». Побач з самім «Дыялогам...» у кнігу ўвайшлі звычайнія прысвячэнне і прадмова з жыццяпісам Мялеція, аўтарамі якіх безумоўна былі выкладчыкі «рускай Акадэміі ў Вільні» і перадусім, капечніе ж, вядомы Кірыл Лукарыс, яе рэктар, грэк па пацыянальнасці, будучы капстанцінопальскі патрыярх і пляменнік Мялеція, які добра валодаў, паводле слов пляменніка, нідаўна прыбылага ў Вільпю, «рускай мовай».

1596 г.— пераломны ў беларускай гісторыі, у культуры беларускага народа. Ён быў і апошні, калі гэтак паспяхова працавала брацкая друкарня, якая адразу ж спыніла сваю дзеянасць па доўгія гады пасля прыпяцця упії. Кірылічныя выданні пачынаюць эпоху друкаванца тут толькі праз шмат гадоў. Частка абсталявання друкарні апынулася ў Мамонічаў, з якімі яна была звязаная і рабей. У цэлым брацкая друкарня да 1596 г., дый пазней, у значнай меры працягвала скрынаўскія традыцыі, яе прадукцыя насіла выключна гуманістычны характар. Выдаўцы

імкнуліся ўдзейнічаць па ўпутрапы свет асобага чалавека, звярталіся менавіта да яго, асобы, што думae і адчувae, прашаведвалі тыя маральныя і этычныя ідэалы, за якія выказваліся ўсе без выключэння «хрысціянскія гуманісты» Еўропы. Нягледзячы па даволі невыхысокі ўзор-весь графічнага афармлення ў парадунапі з выданнямі Ф. Скарыны, частка арнаметальных матэрыйялаў якога перайшла ў брацкую друкарню і актыўна выкарыстоўвалася, можна гаварыць і пра зграбнасць невялікіх фарматам і даволі ўмелых падрукаваных тут кніжачак. Братчыкі нібы перапялі ў спадчыну пе толькі друкарскае абсталяванне Ф. Скарыны, але і фармат яго віленскіх выданняў, яны працягвалі ўдасканальваць той тып «кніжак малых», які можна было б назваць скарынаўска-брацкім. Уся іх прадукцыя, падрукаваная ў адрозненне ад выданняў Скарыны пе вельмі выразным, але прыгожым шрыфтам, таксама была выключна «четвей» і ўяўляла собой частку той беларускай літаратуры, якая складала і да сёняня складае яе непадзельную аснову. Распечатая палеміка з нагоды прыпяцця уніі, якая спрыяла з'яўлению вялікай колькасці твораў на беларускай літаратурнай мове тых часоў, адразу ж выявіла расстаноўку сіл, сярод якіх асабліва выдзялялася віленскае брацтва з яго друкарні, што паспела з дапамогай выдадзеных кніг напесці колькі адчувальных удуараў як па уніятах, так і па католіках, мабілізаваць сілы праваслаўнай партыі на барацьбу, што пасля працягвалася на Беларусі некалькі стагоддзяў.

У тым самым пераломным 1596 г. «в Риме, в друкарні Апостольской Ватыканской» выйшла яшчэ адно падзвычай рэдкае беларускае кірылічнае выданне, не ўлічанае пі ў адной працы, што выйшла ў рэспубліцы. Гэта зусім невялічкая аб'ёмам брампера «Ключ па пасхалию водлуг нового календара рымскага направлены, через Леонарьда Авеля епископа Сидоньскага»¹⁵³. «Ключ па пасхалию...» можна ўзяць за пейкі пупкт адліку ў лёссе беларускай літаратуры, адпачасова зыходны і ўзмежкны, што дзеліць яе гісторыю і стаіць ля самых вытокаў той кніжнасці, якую трэба называць уніяцкай. У «Предъмове» па адной старонцы тлумачыцца прызначэнне выдання, пакліканага дапамагчы ў пасхальных вылічэннях «по направе календара рымскаго», афіцыйна прынятага ў Еўропе адпаведна з булай папы Грыгорыя XIII у 1582 г. і адразу ж адкінутага праваслаўнымі і некаторымі іншы-

мі некатолікамі. Цяпер жа, «от року божего тисеча 596, которого року Русь отдала послушество столицы святой апостольской римской и тот ключ пасхальныи направылься», упіяты ўрачыста прымоаць новы каляндар. «И так порядъком своим в тои таблицы поступовати маешъ яко и перъвеи бывало, кдыжъ старая пасхалыя и порядок святыи в пей описаный не отменилься и ши в чом не есть пашон, але як перъвеи так и теперь с того ключа новаго вси литеры старой пасхалии служити мают». Аднак усё не звялося да простай касметычнай замены, як пра тое пісалі аўтары гэтай кампілляцыі, сярод якіх ці не галоўным быў Генадзій Пацей, пасланы па чале дэлегацыі ў Рым. У гісторыі ўсёй Усход-
нія Еўропы паставалі новыя склада-
ныя часы, якія карэнным чынам
змяшлі і поступ беларускай
друкаванай літаратуры.





Шматмоўны спеў Беларусі

...по кожном чтении новаго
печато научишися...

Францыск Скарына

П

адлікі паказваюць, што да 1596 г. па Беларусі і за яе межамі для беларусаў было выдадзена каля чатырохсот кніг, больш за чвэрць з іх падрукавана кірылічным шрыфтам¹. Агульны тыраж усіх выдашняў склаў больш за трыста тысяч асобнікаў, гэта зношыць на беларускі кніжны рынак хлыпушу магутны паток літаратуры, які цалкам змяніў камунікацыйную сістэму грамадства. За другую палову XVI ст.— час рэгулярнага кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім — для беларусаў тут было выдадзена кніг толькі ўтрай меней, чым для паліакаў у Польшчы, якія колькасна перавышалі беларусаў амаль у трой разы. Беларускія кірылічныя выданні складалі крыху менш за палову ўсіх кірылічных выдашняў XV—XVI стст., што пабачылі свет у розных краінах. Прыблізна гэткія ж і суадносіны агульных тыражоў гэтых выдашняў, дзе беларускія таксама складаюць крыху менш за палову². Лічбы гэтая робяцца асабліва выразнымі, калі ўлічыць, што ў Расіі да 1596 г. выйшла ў свет усяго толькі крыху больш за дзесяць выдашняў, а на Украіне — каля трыццаці³.

Уся друкаваная літаратура Беларусі да 1596 г. можа быць раздзелена паводле шэрагу прыкмет, найперш павод-

ле моўнай прыпалежнасці і прыфтоў, якімі друкаваліся кнігі,— лацінка, кірыліца, грэчаскі. Найбольш надрукавана кніг на польскай мове, крыху меней — на лацінскай, чвэрць — на «славенскай» і старабеларускай мовах, па адной на грэческай і італьянской⁴. Самая вялікая і складаныя зместам — кірылічныя выданні, у іх часам уваходзіць сотні твораў. Найменш арыгінальныя ў цэлым лацінскамоўныя выданні, значная іх частка мае выключна афіцыйныя характеристар, да таго ж шмат якія з іх мала аб'емныя. Асаблівасцю ўсёй друкаванай літаратуры гэтага перыяду ёсць тое, што большая частка арыгінальных аўтарскіх твораў напісана тымі, хто парадзіўся або жыў у Вялікім княстве Літоўскім, звязаў з ім свой лёс, доўгія гады ўдзельнічаў у беларускім літаратурным працэсе. Варта яшчэ раз падкрэсліць, што мы гаворым пра друкаваную літаратуру, і пагадаць у гэтай сувязі слова Л. М. Талстога: «Кніга твор друкарні, сімфонія твор аркестра»⁵, гэта значыць у стварэнні друкаванай літаратуры, дый літаратуры ўвогуле, бяруць удзел не толькі пісьменнікі і чытачы, але і шматлікія пасрэднікі паміж імі, у дадзеным выпадку пэўным іх «абагульненнем» выступае друкарня з яе працаўнікамі і асаблівымі прыёмамі прафесійнай дзейнасці. Друкары і выдаўцы да таго ж часта выступаюць у ролі кнігагандляроў, распаўсюднікаў друкаванай літаратуры. Ім у літаратурным працэсе падаюцца і важныя функцыі стваральнікаў зневяднага ablіtcha будучай кнігі, яе формы, усяго матэрыяльнага ўвасаблення рукапіснага тэксту. Беларускі выдавец XVI ст. амаль піколі не быў выканаўцам чужой волі, ён друкаваў тое, што лічыў патрэбным — гэта адна з пайважнейшых асаблівасцяў яго дзейнасці, якая зрабіла велізарны ўплыў на развіццё літаратурнага працэсу. Беларускім друкарам і выдаўцам удалось стварыць некалькі тыпau друкаваных кніг, якія маюць свае ўласныя рысы, што адрозніваюць іх ад іншых падобных выданняў. Асаблівая заслуга ў гэтым належыць чиста беларускім друкарням Ф. Скарыны, Пятра Мсціслаўца, Мамонічаў, віленскага брацтва.

Параўноўваючы афармление беларускіх кірылічных выданняў і кніг, надрукаваных лацінкай, лёгка пераканацца, што пры стварэнні першых прынцыпы візантыйскай эстэтыкі захоўваліся амаль няўхільна. Праўда, ад прынцыпаў гэтых у пэўнай ступені началі адыходзіць ужо ў 1590-я гг., а часам і рабей, але гэта датычыла пераважна нелітургічнай літаратуры. Кнігі, набрапыя лацінкай,

шмат у чым пагадваюць аналагічныя заходнєўрапейскія і польскія, цалкам «захоўпіе» па афармленні і адзінае — грэчаскамоўнае выданне. Разам з тым у адной і другой групах нярэдка выкарыстоўваецца тая самая арнаментыка, а значная частка выданняў, уключаючы і палемічныя кшіжкі, выдадзеныя брацкай друкарній, маюць нейкі кампрамісны выгляд. Адбываецца зрушэнне стыляў, пераплюненне розных культурных традыцый, з якога ўзнікае новае адзінства, што параджае сцца часам у зачытам змаганні. Складанасць і супадністая злітнасць візантыйскай культурпай традыцыі, яе абсалютная каштоўнасць зрабіліся відавочнымі па Захадзе параўнаўча нядыўна. Паступова і пебязболяна ідзе вызваленне ад погляду пра пэўную інтэлектуальную яе падпарадкованасць традыцыі заходній, погляду, што папаваў у наўтуцы. Пачалі з'яўляцца ўжо і такія працы, у якіх візантыйская культура разглядаецца як зусім асаблівая з'ява, якая выступае побач з ёўрапейскім сярэднявеччам як паўнапраўны складнік усёй сусветпай культуры⁶.

Наблізіўшыся да такога гісторычнага разумення пашай старажытнай мінуўшчыны, у тым ліку і літаратурпай, мы яшчэ вельмі далёкія ад асэпсання ўсіх асаблівасцяў і з'яў галоўпага падмурку айчынпай культуры. Вось чаму зусім няпроста даць жанрава-тэматычную характеристысцьку ўсяму падрукаванаму ў беларускіх друкарнях кірыліцай, запача прасцей гэта зрабіць у адносінах да выданняў лацінскага шрыфту, польска- і лацінскамоўных. У адрозненне ад монатэматычных і часта малааб'ёмных кніг, надрукаваных лацінкай, кірылічныя выданні ўяўляюць сабой, як правіла, найскладанейшы кангламерат, цэлы ансамбль, поліфанічнасць гучання якога паглыбляе сцца пры кожным новым чытанні. Шмат якія кірылічныя выданні маюць энцыклапедычныя характеристары і ў гэтай сувязі могуць разглядацца ў адным радзе з такімі помнікамі літаратуры, як Біблія. Надзвычай складанага зместу зборнікі — яны адкрываюць цэлы сусвет ідэй, поглядаў, памненні і надзеі, якія толькі сваёй дынамічнай цэласнасцю выяўляюць сутнасць пайгaloўнейшых паняццяў візантыйскай эстэтыкі і этыкі, сутнасць візантыйскага ідэалу. Спасцігнуць усё гэта раптоўна, адным махам не проста, дый не заўсёды пакуль магчыма.

Прыгадаем вядомы выпадак з Гётэ, які адбыўся па пачатку XIX ст. Пабачыўшы помнікі ўсходнеславянскага іканапісу, ён вырашыў, што перад ім новае невядомае

мастацтва, філасофская глыбія і лірычна прыгажосць якога ўразілі яго. А мы ж усё гэта спрадвеку пазіралі штодэёппа, шмат чаго разбурылі і страцілі пазаўсёды. Хто ведае, можа, пройдзе яшчэ колькі гадоў і пекаторым з нас, як пекалі вялікаму Гётэ, адкрыеца свет старажытнага ўсходнеславянскага мастацтва і літаратуры. Тое, што ўразіла гепія чалавецтва на фоне ёўрапейскіх размоў эпохі Асветніцтва і рамантызму, не можа не здзіўляць і цяпер, праз паўтара стагоддзя, тым болей што мепавіта мы пепасрэдныя спадкаемцы ўсё яшчэ не раскрылага да канца мастацкага багацця.

Польска- і лацінскамоўная друкаваная літаратура для беларусаў да 1596 г. палічвае пекалькі соцень пазваў, яна стваралася дзесяткамі аўтараў. Беларуская кірылічная друкаваная літаратура шмат багацейшая, яна прадстаўлена тысячамі аўтараў самых розных часоў і народаў і шматлікімі тысячамі твораў самых разнастайных жанраў і формаў. І там і тут значную частку складаюць творы старажытных літаратур Усходу, ёўрапейскай аптычнасці і сярэднявечча, візантыйскай літаратуры, усходніх сярэднявечных літаратур, літаратуры Кіеўскай Русі, ёўрапейскіх літаратур эпохі Адраджэння, старабеларускай літаратуры. У адным выданні часам былі прадстаўлены ледзь не ўсе з пералічаных літаратур, часам нават без увагі на іх канфесійную супрацьлегласць. Вельмі паказальны ў сэнсе талерантнай, незвычайной верацярпімасці прыклад з выданнем у Лоску ўжо згадапай памі кнігі А. Фрыча Маджэўскага «Пра выпраўленне Рэчы Паспалітай» (1577), прадмовы да якой былі напісаны памяркоўным католікам, што спачуваў праваслаўным, М. Стрыйкоўскім, кальвіністам А. Воланам і «вялікім ерэтыком» С. Будным. Гэткі канфесійны літаратурны сімбіёз быўмагчымы тады ў Еўропе толькі ва ўмовах Вялікага княства Літоўскага, Статут якога крыху пазней заканадаўчым парадкам загараптаваў широкую верацярпімасць, якая на практицы ажыццяўлялася і задоўга да гэтага. Лоскае выданне твора А. Фрыча Маджэўскага, твора, які быў пэўнай ідэальпай падрабязпай рэкамендацыі для стварэння самай даскаладай канстытуцыі ў тагачаснай Еўропе, адыграла сваю ролю і пры падрыхтоўцы Статута 1588 г. Праследаваны ў Польшчы і ў каталіцкай Еўропе, А. Фрыч Маджэўскі, літаратурныя творы якога былі залічаны ў «Індэкс забароненых кніг», вымушаны быў уступаць у бессэнсоўную палеміку, у тым ліку і з вядомым польска-

ўкраінскім літаратарам, сваім былым сябрам С. Ажахоўскім, які відаваці ў яго ў ерасі, у адступніцтве ад каталіцызму. Беларускія кальвіністы і сярод іх полацкі ваявода Мікалай Дарагастайскі першыя ацапілі талені А. Фрыча Маджэўскага, выдалі галоўную літаратурную працу яго жыцця, якая зрабіла вялікі ўплыў на інтэлектуальную эліту Беларусі.

Пададзены прыклад з кнігай А. Фрыча Маджэўскага, якога шмат хто лічыць пайперш за пісьменніка палітычнага, прымушае задумацца пад проблемай мастацкасці ў тагачаснай літаратуры. Проблема гэта даўняя, паходзіць яна, як кажуць, з глыбіні стагоддзяў, але не вырашана і пават амаль не вырашаная і сёня. Разам з тым, самі старажытныя аўтары падказалі нам, як да яе падступіцца. Пачынаць трэба з разумення ступені каштоўнасці таго або іншага твора ў кожны пэўны час. Менавіта так глядзелі па літаратурны твор і Ф. Скарыпа, і А. Курбскі, які выказаў амаль падобнае да Скарынавага меркаванне: «Бо то не летописные книги, або кроники просте без гадапен и без великих содержанием разума пишутся»⁷. Такім чынам, па першое месца, без сумпенсіі, ставіліся творы, па поўнепры «великім содержанием разума», далей ішло ўсё астатніе, а адно з апошніх месцаў адводзілася «летописным книгам, або кроникам». Гэтая градацыя шмат каму з нас здаецца цяпер не зусім слушнай, з ёй не пагаджаюцца, але што ж ты зробіш — пашы далёкія продкі глядзелі па справу крыху інакш, чым мы. Зрэшты, калі разабрацца ва ўсім як след і груптоўпа, дык я ўпэўнены, мы пагодзімся і са Скарыпам, і з Курбскім. Справа ў тым, што чытаюцца кнігі тых часоў цяпер зусім інакш, дакладней кажучы, мы і не ўмеем іх чытаць. Канфесійная літаратура пават для большасці спецыялістаў-літаратуразнаўцаў і падалей застаецца пейкім таямнічым сферыкам, пра якога толькі і можна сказаць, што гэта сферык. Але ж без ведання літаратур старажытнага Усходу, літаратуры візантыйскай і ўсходнеевропейскай сярэднявечча, іх сімвалікі, ідэалаў увогуле немагчыма слушна ацапіць і зробленае Скарынам. Адным словам, гэтая група або частка выдацця беларускай друкаванай літаратуры ставіць перад намі падзвычай сур'ёзныя патрабаванні, і трэба пачыра признацца, што ўспрыніць яе як належыць мы яшчэ не готовыя.

Значна прасцей выглядае справа з творамі «по замысленню», напісанымі аўтарамі-сучаснікамі па патрэбу дnia.

Жанры гэтых твораў даволі разнастайныя, у асноўным яны празаічныя, з адценнем публіцыстычнасці. Сярод іх ёсць вялікія аб'ёмам творы і тыя, што належаць да малых жанраў: прысвячэнні, прадмовы, пасляслоўі і іншыя. Абсалютная большасць усіх выданняў мае тыя або іншыя ўступныя тэксты, што напярэднічаюць мепавіта дадзенай публікацыі. У асноўным усе яны маюць панегірычна-апалагетычны і палемічны характар і іх мастацкія вартасці за рэдкім выключэнні певысокія. Калі парадайства гэтых творы з аналагічнымі ў іншых літаратурах, без цяжкасці можна заўважыць, што нават у беларускіх выданнях кірылічнага шрыфту ўжо ў 1580-я гг. яны маюць зусім асаблівы, адметныя характеристар, што збліжае іх болей з літаратурамі заходнеўрапейскай і польскай. Аднак гэтаксама, як і ў літаратуры рускай, пры іх напісанні часта выкарыстоўваюцца тыя самыя банальныя слоўпныя трафарэты, штамны, а некаторыя з уступных артыкулаў і пасляслоўяў і ўвогуле складаюцца паводле пейкай формулы, у якую падстаўляюцца толькі новыя імёны. Бадай, найбольш «мастацкім» можна назваць прысвячэнні, умельства пісання якіх мае вельмі старажытныя традыцыі. У кожнай кнізе яны ўтвараюць пібы асобную частку, кнігу ў кнізе, якая мае і цалкам самастойнае значэнне ў адрозненне ад прадмоў і пасляслоўяў. Апошняя, дарэчы, уласцівія амаль выключна кірылічным выданням і папісаны яны больш у класічнай старажытнарускай манеры нават у парадайстве з прадмовамі да тых самых выданняў.

Творы, што леглі ў аснову кожнага з выданняў, могуць быць падзелены на біблійныя тэксты, літургічныя творы, палемічныя, навучальныя, перакладныя самага разнастайнага характару, юрыдычныя і праўныя, гісторычныя, геаграфічныя і краязнаўчыя, філософскія і багаслоўскія і, нарэшце, мастацкія ў сучасным разуменіі, сярод якіх відавочна пераважае панегірычная літаратура. Да выданняў мастацкай літаратуры прылучаюцца і творы гісторычных жанраў, у тым ліку і гісторычныя аповесці, папрыклад апавяданне Я. Ласіцкага пра ерэтычныя рухі, зменшанае ў вядомай лацінскамоўнай кнізе А. Волана «Супраць Скаргі» (Вільня, 1584). Рыцарскі раман і адначасова гісторычную аповесць нагадвае перакладзеная Ц. Базылікам па польскую мову «Гісторыя пра Скандэрбего» М. Барлетыуса (Бярэсце, 1569). Да шэрагу гісторычных палежыць і колькі паэтычных твораў, якія ўжо не адзін раз згадваліся: А. Рымшы, Я. Радвана і іншых. Цал-

кам самастойнае мастацкае значэнне маюць і паасобныя часткі тых або іншых кніг, якія ўключаюць падборкі афарызмаў або нават напісаныя ў жанры своеасаблівых афарызмаў-тлумачэнняў, як, напрыклад, азбукі тлумачальныя з кірылічнай «Азбукі», надрукаванай Мамонічамі ў сярэдзіне 1590-х гг.⁸. Мастацкімі з'яўляюцца і ўсе паэтычныя тэксты, уключаючы гімнаграфію, у тым ліку і творы Ф. Скарыпбы. Паэзія ўвогуле развівалася на Беларусі XVI ст. падзвычай хутка і побач з перакладной літаратурай запяляла адно з важнейшых месцаў у яе культурным жыцці. Зрэшты, паэзія ўсходняй традыцыі — гімнаграфія заўсёды спадарожнічала беларусу ў яго жыцці. Шырэня ё распаўсюджання ў часе і сярод самых розных пластоў грамадства была такая вялікая, што трэба прызнаць — ніводзін, нават самы вядомы паэтычны твор новых часоў ніколі не меў такога прызнання.

У XVI ст. добра заўважаюцца і новыя значныя з'явы ў беларускай гімнаграфіі — на пачатку стагоддзя з'яўляюцца гімны Скарыны, нараджаецца паэт-гімнограф сусветнага прызначэння, ідзе напруженая праца ў пайбуйнейшых беларускіх асяродках гімнаграфіі, вынікам чаго сталася выданне дзесяткаў спецыяльных кніг, якія зрабілі велізарны ўплыў на развіццё яе жанраў у розных краінах Еўропы. Нягледзячы па певзычайні ўзлёт беларускай новалацінскай, польскамоўнай і старабеларускамоўнай паэзіі, даступшай у аспоўным толькі інтэлектуалам таго часу, паўсюдна папавала, у тым ліку і сярод іх, вядома ж, гімнаграфія з яе тысячамі разнастайных твораў, што складаліся ў адмысловую сістэму, якая літаральна зраслася са штодзённым і гадавым жыццёвымі цыкламі. У цэлым на паэтычныя творы тады глядзелі не больш чым па забаву, тым часам як гімнаграфічныя творы былі тою іспінай і святыніяй, вышэй, значней за якія было цалкам немагчыма пешта сабе ўявіць. У гімнаграфічны збор магло трапіць толькі найболыш зночнае з усяго папісанага не толькі асобным вялікім паэтам, але і цэлым народам. Амаль кожны гімнаграфічны твор — гэта бездакорны ўзор, закопчаная даска папаласць, у стварэнні якое ўдзельнічаў не толькі капкрэты аўтар, але і цэлый пакаленіі невядомых перакладчыкаў і выкананіццаў, нават літаратурныя школы. Гімнаграфічныя творы адзначаюцца глубокай лірычніцай, інтимніцай, агульпачалавечніцай, у іх закладзены велізарны ўнутраны эмоцыйныя зарад, уздзеянне іх на чытчика і слухача не можа пават параўнанца з тым, што ад-

чуваш, калі знаёмішся з беларускімі паэтычнымі творамі XVI ст. заходній традыцыі. Давесці гэта вельмі проста, дастаткова паставіць побач вершы Ф. Скарыны і яго гімнаграфію, вывучэнне якой бліжэйшымі часамі дасцьмагчымасць адкрыць новы панрамак ва ўсіх усходне-славянскіх літаратурах.

Сярод паэтычных твораў заходній традыцыі заслухоўваюць ўвагу ў першую чаргу тыя паэмы, лацішка- і польскамоўныя, якія могуць быць аднесены да эшчых. Напісаны яны рознымі шамерамі, але з цягам часу ці не самым пераважным ва ўсіх выдачках стаўся трыванцаціскладовік. Гэта было хараектэрна не толькі для Беларусі, але і для Украіны⁹, якія сталіся «цэнтрам, трансфарматарам, перадатчыкам заходній літаратуры на працягу доўгага часу» для Расіі, «лабараторыяй расійскага верша»¹⁰. Асабліва даспадобы трыванцаціскладовік быў А. Рымшу, бадай, самому плённаму і прызнанаму паэту з тых, хто друкаваў свае творы па старабеларускай літаратурнай мове. Калі бярэш у руکі беларускія кнігі, набраныя кірыліцай, у якіх змешчаны і вершы А. Рымши, навочна пераконваецца, як блізка ў гэтых выдачнях паяднаны даве найголоўнейшыя традыцыі ёўрапейскіх літаратур — усходнія і заходнія. Уступныя артыкулы і асабліва «епікраммы» піра А. Рымши палежаць да апошніх, якія пасля пра-кладзе сабе шлях праз беларускае насрэдніцтва і далей на ўсход Еўропы — у Расію.

Здольным паэтам, чые вершы змяшчаліся ў друкаваных выдачнях, быў і Лявон Мамоніч, а таксама Стэфан і Лаўрэнцій Зізаніі, якіх можна назваць і аднымі з першых ва ўсходніх славян тэарэтыкаў вершаскладання. Пра ўсіх іх у пас пакуль напісаны пяшмат, асабліва мала вершашыўчых прац, хоць зацікаўленне ўсходнеславянскай паэзіі старожытнае пары, якую часам традыцыі паэвагаюць «штучнай», з кожным годам расце і за мяжою¹¹. Зрэшты, працы па ўсходнеславянскай гімнаграфіі ўвогуле адзінкавыя, а даследаванні па гімнаграфіі беларускай німа практычна ўвогуле. Амаль нічога невядома пам і пра самую рагнію гісторыю гімнаграфічных жанраў, калі дыны толькі пачалі пранікаць у славянскі свет. На ўсім ляжыць адбітак нейкай вялікай таямніцы, разгадваць якую пачалі спрабаваць толькі цяпер і нават выявілі падабенства стараславянскіх псалмоў з ведыйскімі гімнамі. На гэтым фоне польска- і лацішкамоўная паэзія Беларусі здаецца даўно адкрытым мацерыком, у асвячэнне якога

пайболей сілы ўклалі польскія навукоўцы. Аднак не трэба забывацца, што для самой Беларусі шмат ле паэтаў дагэтуль не адкрыта. У лепшым выпадку, як гэта было да самага апошняга часу з Мікалаем Гусоўскім, яны «прыпісаны» да польскай літаратуры, у горшым — зусім певядомыя ў павуцы і даўпо забытыя, хоць пекалі іх імёны часта згадваліся не толькі сярод блізкіх сяброў.

У сваіх шматлікіх кнігах ураджэнец Берасцейшчыны Сымон Стараўольскі, здавён «прапісаны» таксама толькі ў польскай літаратуры — ён лічыцца нават пачыпалынікам польскага літаратуразнаўства, — называе пам вялікую колькасць такіх забытых беларускіх паэтаў, а таксама апапімных вершаваных твораў, звязаных паходжаннем і тэматычна з беларускай зямллёй. Вельмі часта бывае так, што імя паэта ўвогуле вядомае, яно колькі разоў прыгадвалася ў даследаваннях павукоўцаў, амаль выключна замежных, але і ён цалкам страчаны для беларускай літаратуры, бо ўсё ўпіраецца ў вельмі складаныя, а часам і певырашальныя крыптызізаўчыя праблемы. Прыклад таму — А. Ражнітоўскі, гадаванец віленскай Езуіцкай акадэміі ў тыя самыя гады, калі з ёй гэтак паспяхова спаборнічала Віленская «руская Акадэмія», гэта значыць беларуская брацкая праваслаўная акадэмія, нядоўпі чатырохсотгадовы юбілей якое, у адрозненне ад апалагічнага юбілею першай, у пасцік не быў адзначаны. А. Ражнітоўскі — загадкавы аўтар, які, магчыма, мае дачыненне да напісання пайцікавейшых дзёшпікаў перыяду Ліхіх часоў у Речі (пачатак XVII ст.)¹², і неардынарны паэт, чый першы друкаваны твор быў выдадзены друкарняй віленскай Езуіцкай акадэміі ў складзе певялікага лаціскамоўнага зборніка ў 1595 г.¹³. Да такіх беларускіх паэтаў палежаў і ўжо згадваны С. Кулакоўскі, які пакінуў значную паэтычную спадчыну, якая пабачыла свет у розных віленскіх друкарнях, а таксама ў Кракаве. Сёняня беззваротна забыты, ён у свой час, гэтаксама, як і А. Захарэўскі, праславіўся як перакладчык антычных аўтараў, у прыватнасці Феагніда з Мегары, выбраныя творы якога выйшлі ў свет у Вільні ў 1592 г.¹⁴.

У адrozненне ад дзейнасці Ф. Скарыны, якая мела выключна гуманістичны ішывідуальны характар, амаль пазбаўлены хоць бы якога капкрэтнага адцення капфесійнасці, беларуская друкаваная літаратура перыяду ле стала більнасці, гэта значыць у другой палове XVI ст., параджалася ў атмасферы вострай упутранай і зневіннай ба-

рацьбы і ў сваёй большасці яна ў той або іншай ступені палемічная. Палемічнасць гэтая, нягледзячы па даволі розны яе ўзоровеч, у аспоўным дваістая, зводзіца да двух пайважнейшых напрамкаў — палітычнага і канфесійнага, які быў амаль заўсёды па сваёй сутнасці і палітычным, пасуперак, здавалася б, чиста рэлігійнаму харектару асобных спрэчак.

У беларускай друкаванай літаратуре мепавіта як палемісты выступалі вельмі многія, напрыклад славуты аптытрыштаратый, доктар Падуапскага ўніверсітэта Пётр Кошцінскі Літвін, больш вядомы ў навуковай літаратуре як Пётр з Гапёндза, прыдворны віленскага біскупа Паўла Гальшанскага, а пазней Мікалая Радзівіла Чорнага, аўтар шэрагу лацінска- і польскамоўных твораў¹⁵, большасць якіх, у тым ліку і тыя, што, па пашу думку, былі падрукаваны ў Бярэсці, не захавалася¹⁶; польскі паэт Ян Кахапоўскі, які сябраваў з пайвыдатнейшымі беларускімі пратэстантамі і публікаваў у іх выдашнях свае творы¹⁷. Палемічны харектар шмат у чым мелі і творы гістарычныя, пават тыя з іх, якія зместам сваім былі, здавалася б, чиста свецкія. У пейкай ступені палёт палемічнасці ляжыць і на эпічных паэмах, дзе яна часцей выступае пе проста, а апасродкована, часам не праз аспоўны тэкст выдання, а праз дапаможныя, уводныя тэксты ад выдаўцу і эдытараў.

У значнейшай ступені паводле агульпаканфесійнага або этнаканфесійнага прышыпнай, а зношыць, паводле прыпадлежнасці да таго або іншага лагера ў палітычнай і рэлігійнай палеміцы фарміравалася і беларускае літаратурнае асяроддзе. У яго сталаўленні велізарную ролю адыгралі такія беларускія выдаўцы, як Я. Карцап, Мамонічы, а таксама берасцейскія друкары, заблудаўскія, пісвіжскія, лоскія і ішыя. Уласна кожучы, тады ўжо склалася кола аўтараў, якія стабільна ў іх друкаваліся, у аспоўным мясцовых, тутэйших: А. Рымша, Я. Казаковіч і ішыя, колькасць якіх складае некалькі дзесяткаў чалавек.

Асаблівае зношэнне ў XVI ст., дый пазней, адыгрывала мяшчанскае асяроддзе. Так было ад часоў Ф. Скарыны, і хоць не ўтварылася пейкай асобнай мяшчанская літаратуры, што адбылося, напрыклад, у Польшчы, яе важныя харектэрныя рысы ўласцівыя шмат якім беларускім выданням XVI ст., уключаючы скарынаўскія, карцанаўскія, брацкай друкарні і ішыя. Нараджэнню ўласнай, нібы асобнай мяшчанская літаратуры па Беларусі ў зношнай

стумені перапікаджала дамінанта канфесійных інтарэсаў, што спарадпялі і збліжалі мяшчан з прадстаўшкімі іншых сацыяльных асяроддзяў.

Ва ўнутрапым жыцці беларускага літаратурпага асяроддзя ўсіх яго бакоў, напрамкаў, груп і груповак істотнае ззначэнне мелі ёўрапейскія літаратурныя тэорыі, пачышаючы ад старажытных, перасеных і ў эпоху Адраджэння, папрыклад тэорыя трох функцый і трох стыляў літаратуры Цыцэrona, і да сучасных, а таксама візаўтыйскіх. У канцы XVI ст. з'яўляюцца і ўласныя беларускія літаратурна-тэарэтычныя друкаваныя працы, якія зрабілі вялікі ўплыў на становішча літаратурнай тэорыі ва ўсходніх славянаў у XVI — першай палове XVII стст.

Беларуская друкаваная літаратура XVI ст. у цэлым мела даволі выразна расстаўленыя палітычныя акцэнты. Літаратура і палітыка выступалі, як правіла, у цесным адзінстве пават у тых выпадках, калі выданне было пісці і вельмі далёка па сваіх мэтах і задачах ад апошніх. Аднак калі паставіць тое або іншае з іх у канкрэтныя гісторычныя кантексты, прыгадаць, у якім лагеры быў іх аўтар, да якой партыі палежаў выдавец, такая сувязь зробіцца больш чым відавочнай. Не трэба забывацца і пра тое, што некаторыя быццам бы чиста канфесійныя рухі і партыі былі на самой справе чиста палітычныя. Гэта датычыла і праваслаўных, і католікаў, і пратэстантаў. Бо ж, марачы пра адзіную для яго радзімы новую рэлігію, кальвініст Мікалай Радзівіл Чорны, як найбуйнейшы магнат у краіне, меў і чиста палітычныя мэты. Не выключаю, што ён імкнуўся стварыць абсолютна незалежную ад бліжэйшых праваслаўных і каталіцкіх суседзяў дзяржаву. Вось чаму і ў Польшчы, і ў Расіі амаль адпачасова пачалі стварацца адпаведныя літаратурныя творы, што давалі адпор усім гэткім пачышашчям. Палітычнае гучанне такіх твораў сталася асабліва відавочным у перыяд сеймавых дэбатаў і войнаў, пры гэтым яны ўжо пярэдка выкарыстоўваліся для дасягнення зусім канкрэтных палітычных вынікаў як стратэгічнага, гэтак і тактычнага плана. У гэтай сувязі вядомая савецкая даследчыца Н. А. Казакова піша: «Распавяджанне ў рускай літаратуры сярэдзіны і другой паловы XVI ст. антиратэстанцкіх пастроў... было абумоўлена шэрагам прычын... Расія вяла вайну супраць Лівоніі... і супраць Літвы. Тому асуджэнне «люторскай ересі» (зайважым, што ў летапісах асуджаецца не лютеранства ўвогуле, а яго праявы ў Лівоніі і Літве) павінна было

спрыяць умацаванню прэстыжу ў вачах рускага праваслаўнага грамадства і пераканаць яго ў справядлівасці вайны з боку Расіі¹⁸, а вайна гэтая «супраць Лівоніі і Літвы абвяшчалася» вайной за праваслаўную веру супраць «люторскай ересі»¹⁹. Палітычны харктар у рэшце рэшт мела і уніяцкая друкаваная літаратура, і антыуніяцкая²⁰. Вельмі рэзкай палітычнай накіраванасцю адзначаліся друкаваныя творы, у якіх сцвярджалася ідэя абсалютнай дзяржаўнай самастойнасці Вялікага княства Літоўскага — ад вядомай «Размовы Паляка з Літвінам» А. Мілецкага²¹ да Статута 1588 г., у стварэнні якога ён прымаў самы дзейны ўдзел.

Да канца XVI ст. у беларускай друкаванай літаратуре з'яўляюцца новыя мастацка-стылевыя прыкметы. З позніга Адраджэння яна ўступае ў новы, праўда, вельмі не-працяглы перыяд маньерызму. Апошні харктарызуецца амаль поўным сінкрэтызмам самых розных формаў і з'яў, пошукамі кампрамісаў пават сярод абсалютных, здавалася б, супрацьлегласцяў і ў пэўнай ступені кампрамісаў канфесійных, зліццём антычнага і славянскага язычніцтва з рознымі напрамкамі ў хрысціянстве, што часткова заўажаецца і на прыкладзе пачатковага этапу ў развіцці палемічнай уніяцкай і антыуніяцкай літаратуры, рубіконам у гісторыі якой стаўся той самы 1596 г. Проблема маньерызму ва ўсходнеславянскіх літаратурах па-сапраўднаму яшчэ не ставілася, больш за ўсё пра яе пісалі ў нас мастацтвазнаўцы, гісторыкі літаратуры ў лепшым выпадку самымі апошнімі часамі абмежоўваюцца канстатацияй факта²² або аглядам некаторых меркаванняў, што існуюць за мяжою²³. Для нас вельмі важна тое, што прыкметы новага стылю ў беларускай друкаванай літаратуре канца XVI — пачатку XVII стст. існуюць паяўна і што яны цалкам падобныя да тых, што ўжо даўно адзначаны ў літаратуры Польшчы, дзе вядучыя павукоўцы ўсё больш скіляюцца да прызнання за маньерызмам правоў напрамку або стылю²⁴. Варта, аднак, улічваць, што ступень выразнасці гэтых прыкмет у творчасці паасобных аўтараў далёка не аднолькавая, тое самае можна сказаць і ў дачыненні да розных літаратурных жанраў. Тым не меней неўкую агульную піжнюю храпалагічную мяжу маньерызму ў беларускай літаратуре правесці можна — гэта 1596 г., які фактычна выключыў шлях развіцця беларускамоўнай літаратуры, запрапанаваны В. Цяпінскім. Но выя пакаленні беларускіх пісьменнікаў у асноўным пі-

штуць з таго часу па польскай і лацінскай мовах, хоць
шмат хто з іх у пэўнай ступені валодае і старабеларускай
літаратурнай мовай, на якой да сярэдзіны XVII ст. дру-
куюцца дзесяткі выданняў, якія ўжо вельмі слаба су-
працьстаяць польска- і лацінскамоўнай беларускай дру-
каванай літаратуры, што развіваецца незраўнана больш ін-
тэнсіўна. Моўная пераарыентацыя згубна адбілася на
ўсіх сферах беларускага жыцця, перадусім на
лёсе беларускай культуры, калі нават пра-
васлаўныя беларусы пачынаюць час-
цей пісаць па-латыні, чым адкука-
ваныя беларусы-католікі
ў часы Ф. Скарыны²⁵.





Слова для ўсіх народаў

Да совершен будет человек...
Францыск Скарына

Вывучэнне культур славянскіх народаў апошнім часам набыло незвычайны размах. У 1970 г. быў зацверджаны адмысловы Славянскі праект ЮНЕСКО, рэалізацыя якога спрыяла стварэнню Міжнароднай асацыяцыі вывучэння і распаўсяджання славянскіх культур, якая арганізавала ў 1982 г. у Мінску прадстаўнічую канферэнцыю «Славянскія культуры і сусветныя культурныя працэсы», канферэнцыя прыцягнула ўвагу соценъ навукоўцаў з розных краін. Працы ў рамках Славянскага праекта ЮНЕСКО, агульных і рэгіянальных праграм Асацыяціі паказалі, што далёка не ўсе бакі культурнай гісторыі славян аднолькава добра вывучаны, пямала белых плям выявілася і ў гісторыі шэрагу славянскіх літаратур. Адной з найменш даследаваных літаратур і падалей засталеца найбагацейшая тысячагадовая беларуская літаратура, XVI ст. у гісторыі якой — перыяд яе незвычайнага колькаснага і якаснага ўзлёту, абумоўленага шэрагам фактараў, у тым ліку выкарыстаннем упершыню ў нашай краіне друкарскага варштата, стварэннем уласнай друкаванай літаратуры. Прымняючы рознабаковыя метады ў вырашэнні гэтай надзвычай важнай праблемы ў гісторыі беларускай літаратуры, мы імкнуліся не абмяжоўваць

даследаваппе рамкамі толькі ўсходнеславянскіх літаратур, упісаць яго ў сусветны гісторыка-літаратурны канцэкт, што было ўхвалена навукоўцамі на розных узроўнях¹, уключаючы і найвышэйшыя: міжнародныя канферэнцыі² і З'езд славістаў³.

У выніку зробленай працы ўдалося паказаць вядучую ролю беларускай друкаванай літаратуры XVI ст. сярод літаратур шэрагу пародаў усходу і поўдня Еўропы, у тым ліку рускага, украінскага, балгарскага, сербскага і іншых, неабвержна даказаць, што беларуская кірылічная друкаваная літаратура была тады пайбуйнейшая ў свеце, найбагацейшая як па колькасці выданняў, гэтак і па іх змесце. У XV — першай палове XVI стст. ва ўсёй працуць друкарня ю кірылічнага шрыфту беларускія выданні складалі больш за палову⁴, прычым найбуйнейшымі асяродкамі кірылічнага кнігадрукавання былі Прага і сталіца Вялікага княства Літоўскага — Вільпя, дзе выдаваў свае кнігі Францыск Скарына. У другой палове XVI ст. Вільня працягвае захоўваць абсалютнае лідарства ў выпуску выдання ю кірылічнага шрыфту ў свеце, беларускія друкарні выдаюць тут больш за трэць ўсёй гэткай працуць, а ў цэлым Беларусь дае яе каля сарака працэптаў⁵. Гэта ставіць беларускую друкаваную літаратуру ў шэрагі вядучых у Еўропе, што распаўсюджваюць свой уплыў ва ўсе канцы мацерыка. Выкарыстоўваючы комплексны падыход, аналізуючы фармальны і зместавы бакі кожнага выдання ва ўсіх даступных асобніках, што паспяхова зарэкамендавала сябе дзякуючы вядомым працам Я. Л. Неміроўскага, Я. Д. Ісаевіча і А. С. Дзёміна, які да таго ж лічыць кнігу своеасаблівай гісторыка-культурнай адзінкай⁶, вырашаючы ўсе пытанні ў еўрапейскім гісторыка-культурным канцэпце тых часоў, удаецца намаліваць не толькі яскравую карціну ўнутранага жыцця беларускай літаратуры скарынаўскага стагоддзя, але і жыцця земляніга. У прывастпасці, прасачыць рэпэптыю беларускай культуры і літаратуры ў іншых пародаў, славянскіх і неславянскіх.

Асабліва моцны беларускі літаратурны ўплыў быў у Расіі XVI—XVII стст., прычым асноўным пасрэднікам у гэтым, заўсёды выступала друкаваная кніга. Беларускія друкаваннія кнігі да канца XVI ст. літаральна затапілі амаль сямімільённую Расію, для якой Мамонічы пачалі выдаваць пават спецыяльна, нібы на своеасаблівы сацыяльны заказ, выкарыстоўваючы маскоўскія арыгіналы.

Мамонічы мелі поўнае права ўвесь час падкрэсліваць у сваіх выданнях, што выпускаюць іх для распаўсяджвання «в краях Московскіх, Волошскіх, Сербскіх и Булгарскіх». Асобнікі гэтых выдаўніяў, што дайшлі да нас, сведчаць пра зацікаўленне беларускай друкаванай літаратурай у шмат якіх краінах Еўропы: ад пагоркаў туманнага Альбіёна да каменнага пояса Уральскіх гор, ад Скандинавіі да земляў балканскіх нароўд. Выданні на старабеларускай літаратурпай мове ў аднолькавай ступені служылі і літоўцам, для якіх таксама прызначаліся шматлікія польска- і лацінскамоўныя выданні беларускіх друкарняў.

Нашыя падлікі паказваюць, што на сёняшні дзень у свеце захавалася каля чатырох тысяч асобнікаў усіх выдаўніяў кірылічнага шрыфту XV—XVI стст., сярод якіх палова — беларускіх. Абсалютная большасць беларускіх кірылічных выдаўніяў XVI ст. сёння захоўваецца за межамі Беларусі, у аспоўным у Расіі; куды яны траплялі рознымі шляхамі, аж да XIX ст., часу зліквідавання і разрабавання пайбагацейшых беларускіх кнігасховішчаў па патрабаванні і з патурання царскай адміністрацыі. На большасці ацалелых асобнікаў гэтых выдаўніяў чытаюцца рускія запісы XVI—XX стст., якія часам раскрываюць іх няпросты лёс?

Беларускія выданні лацінскага шрыфту пайболыш шматлікія ў Польшчы, Літве, на Украіне, ушікалъпія іх асобнікі ёсць у Швецыі, Вялікабрытаніі, Францыі і іншых краінах. Аднак менш за ўсё іх цяпер на самой Беларусі, друкарні якое ў далёкім XVI ст. экспартавалі ў «пныя землі» не толькі кніжную прадукцыю, але і друкарскае абсталяванне, дапамагалі там у стварэнні ўласных выдавецкіх асяродкаў.

Беларускія друкары, відаць, бралі ўдзел і ў адраджэнні рускага кнігадрукавання ў XVI ст., а таксама падтрымлівалі яго на працягу ўсяго XVII і на пачатку XVIII стст., калі на карысць Расіі з даручэннем Пятра I за мяжою распачаў сваю дзеянісць Ілля Капіеўскі, літаратар і выдавец, які шмат узяў ад спадчыны Ф. Скарыны. Баючыся «опаснага вольномыслія» ў Расіі, царскі ўрад, пасля таго як прымінулі падзеі Ліхіх часоў, ужо ў першай трэці XVII ст. робіць шэраг заходаў, каб перашкодзіць увозу беларускіх друкаваных кніг і пават патрабуе запішыць тывя з іх, якія знаходзяцца тут паўстагоддзя і болей. Уводзіцца і суровы «Указ како изысквати, и о самех бело-

русцех, о яже приходящих от Польского и от Литовского государства в пашу державу Московскую»⁸. Аднак усе гэтыя абмежаванні мелі толькі часовы эффект, беларуская друкаваная літаратура і надалей паступала ў Расію, робячы заўважны ўплыў на літаратурны працэс і нават канфесійную пераарыентацыю асобных пісьменнікаў, як гэта, відаць, было з вядомым рускім пісьменнікам-мемуарыстам, пасля і палемістам Іванам Хварасціным, магчыма, таемным арыяніпам⁹. У далейшым урад неаднаразова ўжывае абмежавальныя заходы, вядзе актыўную контрпропаганду, поспех якой аказваецца адносным яшчэ і таму, што ў найгaloўнейшых гарадах Расіі з'яўляюцца цэлыя слабоды, населенныя выхадцамі з Беларусі¹⁰, якія бралі самы чынны ўдзел у развіцці тагачаснай рускай культуры, у збліжэнні яе з культурай заходнёеўрапейскай. Эстафету беларускай старадрукаванай кніжнасці ў Расіі XVI ст. у XVII ст. прынялі наступныя пакаленні беларускіх друкароў і выдаўцоў, у тым ліку і тыя, хто ўнёс свой непасрэдны ўклад у рускую старадрукаваную літаратуру — майстры Күцеінскай друкарні, цалкам вывезенай у Расію, Сімляоп Полацкі і створаная спецыяльна для яго Верхняя друкарня ў Москве¹¹.

Асабліва значная ролія беларускай друкаванай літаратуры XVI ст. у лёссе культуры самой Беларусі. Літаратура гэтая сталася ўзорам і нейкім эмаксыянальным пунктам адліку ўсяго, што адбывалася ў беларускай культуры і адбываецца дагэтуль. Уплыў беларускіх друкаваных выдашняў скарынаўскага стагоддзя на айчынныя славянскія літаратуры быў велізарны, ні з чым не параўнальны, та-кога ў гісторыі Беларусі болей не паўтаралася. Можна з усёй пэўнасцю сказаць, што гэта быў адзін з найадказнейшых і найискравейшых перыядоў у гісторыі культуры Беларусі, у гісторыі яе літаратуры. Беларуская друкаваная літаратура XVI ст. зрабіла вызначальны ўплыў на ўсю пайпоўшую беларускую літаратуру, пачынаючы з першых прыліскаў яе адраджэння. Зусім нядаўна выйшлі з друку працы вядомых савецкіх навукоўцаў У. Калесніка¹² і А. Каўкі¹³, дзе пераканаўча паказваецца, чым быў Ф. Скарына і яго кнігі для літаратуры маладой Беларусі. Мы цалкам згодныя і са словамі А. Каўкі пра тое, што ў канчатковым выбары паміж грамадзянскім шрыфтам і лацінскім па Беларусі XX ст. не апошнюю ролю адыграла традыцыйная беларуская кірылічнай кніжнасці, пра што так пратікпёна пісаў у «Нашай ніве» Янка Купала, зазнача-

ючы, што кірыліцай «суджана было друкавацца першай беларускай свецкай кніжцы — Статуту Літоўскаму»¹⁴.

Хочацца яшчэ раз падкрэсліць — беларускае літара-
турнае адраджэнне найноўшых часоў і зацікаўленне спад-
чынай Ф. Скарыны ўзніклі на самым пачатку XIX ст. Ся-
род тагачасных піянераў адраджэння роднай літаратуры,
адраджэння ле слаўнае мінуўшчыны дзеля сённяшняга
дня і бліжэйшае будучыні найперш трэба пазваць прафе-
сара Міхаіла Баброўскага, якому лёс наканаваў стацца і
першым беларускім скрыназнаўцам, чые рукапісныя пра-
цы ў большасці былі загубленыя¹⁵. Праследаваны цар-
скімі ўладамі, прафесар, лёс якога нібы ўвасабляў тагача-
сную гісторыю культуры Беларусі, лічыў, што Скарына і
яго паслядоўнікі працавалі дзеля ўсяго славянства, дзеля
духоўнага і маральнага адраджэння людзей, дзеля
іх збліжэння. Гэтае меркаванне Баброўскага не-
магчыма абергнуць — пачатае Скарынам
сталася арганічнай часткай не толь-
кі беларускай культуры, але і ру-
скай, украінскай, літоў-
ской і іншых народаў.





Кароткая анталогія

...кождому не есть закрыта,
и к выражению нетрудна,
и к читанию полезна.

Грыгорый Хадкевіч

Публікаўаныя тут тэксты з твораў беларускай друкаванай літаратуры XVI ст., вядома ж, не могуць даць чытачу поўнага ўяўлення пра ёсё яе багацце. З-за невялікага аб'ёму кнігі давялося абмежавацца толькі пайболыш характэрнымі прыкладамі: вытрымкамі з твораў і перакладаў Францыска Скарыны, вершамі Андрэя Рымшы і Лявона Мамопіча, фрагментам Статута 1588 г. Правілы падачы іх ва ўсіх выпадках маюць дзве агульныя асаблівасці: максімальнае выкарыстанне магчымасцяў сучаснага алфавіта і ўжо выпрацаваных традыцый у публікацыі тых або іншых тэкстаў. Натуральная, традыційная гэтыя літаратуразнаўчыя, заснаваныя па больш спрошчаным граматыка-кадыкалагічным падыходзе да тэксту, а не лінгвістычныя або іншыя, што патрабавалі б тэксталагічна вельмі складанай публікацыі, перадачы пайдрабнейшых графічных і друкарскіх асаблівасцяў арыгінала, як гэта зроблена, напрыклад, у нашым інструкцыйным дапаможніку «Іздания кирилловского шрифта XV — первой половины XVI вв.» (М., 1984) у адносінах да твораў Францыска Скарыны і іншых. У дадзеным выпадку аспоўтваторным было імкненне магчыма больш поўнай замены знакаў старабеларускай графічнай сістэмы цяперашнімі, за выключэннем «Ў».

Прадмова Францыска Скарыны
да кнігі Эклезіяст і першы раздзел
гэтай кнігі ў яго перакладзе

Еклесиасть или Соборникъ
премудраго царя саломона.

зупольне выложеный на рускій языку,
доктором францискомъ Скорининымъ сыномъ. с полоцька

Предословие доктора франциска скорины
въ книгу премудраго царя саломона
рекомую еклесиасть

Тroe Книги Написалъ естъ Премудрыи Саломонъ Царь Израйлевъ. Первые рекомые Еврейскимъ языкомъ Маслотгъ: По грѣческимъ Параболе, По латине Провербіа А по рускымъ Притчи Саломоновы. Вторые Книги написалъ естъ Еже зовутся Еврейскимъ языкомъ Коелефъ, По грѣческимъ Екклесиаствъ, По латине Конционаторъ, А по рускымъ Соборникъ. Третий же Книги Царя Саломоновы нарицаються Сира сиримъ, По латине Кантикумъ Кантыкорумъ: Еже по рускымъ исказуецца Пѣснь пѣснямъ.

У первыхъ книгахъ своихъ, еже словутъ Притчи, пишеть о науце людеи младыхъ. Якобы отецъ сына научаючи единаго каждого особно. Яко о семь написалъ есми ширеи, въ предословии еже естъ Въ книгу Притчей Царя Саломона. Въ сей же Кнізе рекомои Екклесиасть или Соборникъ, пишет О науце всехъ людеи послопите сущихъ въ летехъ мужства. Приводячи имъ на памет Суету Беду и працу сего света. Понеже въ размаityхъ речахъ люди на свете покладаютъ мысли и кохания своя. Едины въ царствахъ и въ пановании, Друзии въ богатестве и въ скарбохъ, Инии въ мудрости и въ науце, А ини Въ здравии въ красоте и въ крѣпости телесной; Неции же во множестве имения и статку, А неции въ роскошномъ ядении и питии и въ любодеяніи, Инии теже Въ детехъ въ приятелехъ во служахъ и во иныхъ различныхъ многихъ речахъ. А тако единии каждыйи человѣкъ иматъ некоторую речь предъ собою въ ней же ся наболеи кохаетъ и о неи мыслитъ. Разумея же сия речи премудрыи Саломонъ, краткими е словами въ сей книзе якобы во зерцале намъ написалъ глаголя: Суета над суетами и все суетно и утиснение духово. А съ сеи книги можемы досконале поразумети иже Царь Саломонъ о мыс-

ляхъ и о коханияхъ людъскихъ говорить. На некоемъ бо
месте пишеть, иже несть лепшего толико ясти и пити и
чинити добро души своеи. А на другомъ месте пишеть, ле-
пей есть поити в домъ плачу нежели в домъ пированіа. Та-
кожъ на иномъ месте кажеть, Ничтоже имат злишку муд-
рьи надъ глупаго, Понеже единаковыи есть конецъ обою
их. Во ином же месте кажет глаголя, Яко светъ превы-
шаєт надъ темности, тако и мудрый надъ глупаго. Мудрьи
имать очи во главе своеи, А глупыи во тме ходить. Такожъ
и о иныхъ речахъ в сей книзе пишет, они же видятся собѣ
быти противны. Яко и людская кохания и мысли суть собѣ
противна, единъ бо в том ся кохаетъ тое хвалить и о томъ
мыслит: А другии другое А иныи иное, И во всихъ тыхъ
коханияхъ и мысляхъ людъскихъ знашолъ есть Царь Са-
ломонъ. Суету И утиспение души. На конци же Книги сея
явилъ есть разумъ мысли своея глаголя: Конецъ молове-
ния вси вкупе послухайте, бога бойся и заповеди его соб-
люди, тои есть воистину совершенныи человѣкъ. Нарича-
ется же сия Книга Соборникъ, понеже не ко единому
человѣку в неи пишеть, но ко всему собору людей. А не
единаго человѣка мысль и кохание являеть но всего со-
бора, И того ради зовѣтся сия Книга Соборникъ.

Конецъ Прѣдословия.

ПОЧИНАЕТСЯ КНИГА РЕКОМАЯ ЕКЛЕСИАСТЕСЬ
ЕЖЕ ПО РУСКИИ ИСКАЗУЕТСЯ СОБОРНИКЪ
ЮЖЕ НАПИСАЛ ЕСТЬ ПРЕМУДРЫИ ЦАРЬ САЛОМОН.
А ИМАТЬ В СОВЕ ГЛАВЪ 12

Глава 7

О Суете и о неуставичности сего света,
И о праздныхъ людъскихъ пытанияхъ,
вся сия кажет быти суетна И утиспение духовно

Слова Соборникова Сына Давида Царя Ерусалимскаго.
Суета надъ суетами, рече Соборникъ. Суета надъ суетами
и все суетно, что имать более человекъ со всего тружания
своего он же трудится подъ солнцемъ. Родъ поминуетъ и
род иныхъ наставает, земля же во вѣки стоить. Въсходить
Солнце и заходит, и на место свое навращается и ту ся об-

новит, и точится черезъ полудне, и хилится к полunoщи. Освещаетъ веи речи воколь, выходить духъ и паки во своя колѣса обращается: Вси реки плынуть в морѣ и морѣ не пребываетъ, до того же места плынуть реки воспять, и з него же вышли сут дабы опят плынули. Вси речи трудные не можетъ ихъ человѣкъ вымолвiti словы. Не насыщается око видениемъ, и ни ухо наполняется слышаниемъ. Что ест еже было, едино тое жъ еже будущее будетъ. Что ест еже ся стало едино тое жъ еже ся еще имать стати. Ничто же ест новаго подъ солнцемъ, иниже можетъ кто реши се тое, то ново есть. Понеже и тое уже ест предошло в тыхъ вецахъ еже беша пред нами. Не будеть первыхъ речеи памяти, иниже тыхъ которые потомъ станутся будеть воспоминание, въ тыхъ они же будуть во наипослѣднейшие веки. Азъ Соборникъ былъ есми Царемъ надъ Израилемъ Во Ерусалиме. И умыслилъ есмъ въ сердци моемъ, Абыхъ согледалъ и выпытался мудре, о всехъ речахъ они же ся деють подъ солнцемъ. Тоe занепразнение вели злое даль естъ богъ сыномъ человѣческымъ, Абы працевали в томъ. Соглѣдалъ есми вся дела еже ся деють подъ солнцемъ, и се все суeta и утишнение души. Превращенные людие с тяжкостию направлены бывають. А шаленыхъ тыхъ есть безъ числа. Розъмышилялъ есми во сердци своемъ глаголя се великии учиненъ есмъ, и пресягнулъ есмъ всехъ мудростю они же беша предо мною Во Ерусалиме: и Разумъ мои согледалъ естъ многие речи мудре, и позналъ есмъ е. Выдалъ есми сердце мое абыхъ умел опареность и научение, блуды теже и глуповѣство: И позналъ есми иже и в тыхъ речахъ есть праца, и утишнение духовно. Про то иже во многой мудрости есть многое разгневаніе, и кто придаваетъ умения придаваетъ и працы.

Верши Андрэя Рымши

«ЕПИКГРАММА» СА СТАТУТА
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 1588 г.

На преславные А старовечные клейноты,
или гербы ясневелможного пана, пана лва сапеги,
подканцлерего великого князства литовского,
слошинского, мяделского, марковского и прочих
старости Епикграмма

Въсе можемъ своимъ окомъ, лацно обачити,
Должыню и шырокость, шнуромъ позначити.
И человека можемъ, познати по твары,
Если въ собе не маеть, лишнее привары.
Але где цнота собе, обрала оселость,
Тамъ ростропъ есть до всего, и мужыськая смелость.
Которая зацные, завжды домы буди,
И клейноты роздаеть, тыми слынуть люди.
Бо такие николи, зъ света не изъходеть,
Але одинъ по другомъ, во веки славу плодеть.
Хочешъ же ся присмотреть, гербомъ праве значымъ,
заразъ можешъ познати, ижъ суть в дому зацнымъ.
Здавна славныхъ сапеговъ, тые з предковъ своихъ,
заквивали въ цнотахъ, знать во лилияхъ троихъ.
Пры которыхъ зъ оружьемъ, конъный воинъ стоить,
знакомъ того иж ся з нихъ, ни одинъ не боить.
Служить своимъ сподаремъ, ку кождои потребе.
Не литуючи скарбовъ, ни самого себе.
Къ тому видишъ якъ в локоть, пострелена рука,
Видишь ижъ вскrozъ, изъ туга, з пострелного лука.
Таки пострелъ никого, дома не потъкаеть,
одно хто поганьские, полъки разрываетъ.
Въ тыхъ же гербъехъ посердку, есть стрела зъ крестами,
Двема, а третий близко, осажономъ лунами.
Тые знакомъ ижъ они, болшъ для хрестиянъства,
Кълали здоровье свое, не смотречы паньства.
Смотри жъ вышие узришъ тамъ, надъ гельмомъ коруну,
Которая даеть знать ижъ тамъ богъ фортуну.
И цноту зъ сильнымъ мужыствомъ сполне коронуетъ,
Чого у нихъ а ни моль, ни ржча не попсуеть.
Живете жъ сапегове, вси въ многие лета,
Ваша слава слыть будеть, покуль станеть света.

Подаваите же потомъкомъ, что маеете въ предъковъ,
Ведже и ваших цныхъ спрвъ, въ весь светъ полонъ
светъковъ.
А нъ дреи рымъша

«ЕПИКГРАММА» З АПОСТАЛА 1591 г.

На гербы ясневелможного пана, пана теодора скумина,
воеводы новгородского епикграмма

Не простымъ людемъ гербы зъ неба посылаютъ.
яковый скуминове въ своимъ дому маютъ.
Якъ звезды над луною хорошо ся блищить.
А светла месечного бы на мне не нищить.
Такъ обое светятся, ровъно окромъ хмары
якъ слава у скуминовъ маеть свои дары.
Бо нимъ далеи тымъ яснеи въ славу ся подносять
урядами зацными под небо выносить.
Могъ бы въместо месеца. со цнотамъ отдать,
И въсе небо зъ знаменми до него придати.
Бо такъ тотъ дом скуминовъ въ литве ясне слынетъ.
И будеть завжды слынут, поки светъ не минет.
Смотри же якъ реки текутъ, а въсе три зъгодливе,
веръ иж было где смотреть а непохлебливе.
Бо не по одной реце плаваль из делами,
Служечы господару разумомъ силами.
Не чужому, своему, и отчyzне мило;
Трафлающи недруга. по шыи отылои.
Тот гербъ здавна въ его дому зъ матки назначено.
Бо такие прыметы у немъ обачено.
Ижъ водные послуги мелъ отправовати,
Тым ся господарови и въсимъ подобати.
К тому еще два гербы видишъ быть на споде.
Тыхъ достали предкове его на свободе.
Будучи, а цнотою оныхъ доставали.
Веру зъ мужествомъ отчyzне своей заховали.
Вер ми гербовъ не даютъ въ дому седящому.
Але зъ татарми въ полу часто гулящому.
Не зъ голою рукою. зъ шаблею острюю,
Завжды будучы готовъ до смертного бою
Жыви же зъ тыми гербами ты зацный скумине
Абуяи въ своей славе навеки и ныне.

А Р Литвинъ

Вершы Лявона Мамоніча

НА ГЕРБ ДОМА ЛУКАША ІВАНАВІЧА МАМОНІЧА,
СКАРБНАГА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА —
З ПСАЛТЫРА З ПАСЛЕДАВАННЕМ 1593 г.

На гербъ зацнаго дому его милости
пана лукаша івановича мамонича,
старосты диспенськаго и скарбного великого князства
литовскаго и прочая

*Никое ино добро, не величить тако
мужа, благородству подобящася всяко.
Срам убо молитися въ них же побѣждати.
срамнѣе жъ побѣждати, въ них же ся малити.
Ниже въ похваленіи есть ино любезнѣе,
яко же егда имать что рещи полезнѣе.
Не преподобно убо о благихъ молчати,
яко же и не таяжде, воспоминати.
Стрѣла убо воздухъ прерѣзуе wysoko
туголучно испущена летить широко.
Крестъ же паче сея, небеси ся касаетъ
сего носяй свѣтлѣе паче всѣхъ бывает.
Ты же ми богомыслыне взираи на обое:
велико бо едино, много паче двое.
Сильно пачествовати мертвена человека.
добродѣтелми сокровища онога ёїка.*

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года

РАЗДЗЕЛ III, АРТЫКУЛ 35

О мещанехъ места нашего Віленскаго
и о инъшихъ местахъ нашихъ,
яко шляхъте справедливость з нихъ чинъна быти маеть

Тежъ уставуемъ, ижъ, где бы се трафило жаловати ко-
торому шляхтичу на мещанъ нашихъ віленскіхъ о збитье,
о раны и о забойство и о кождое обелъженье, тогда о то
врядъ местскіи справедливость чинити маеть правомъ

ихъ майдеборскимъ, водлугъ привильевъ ихъ, тому месту
Виленскому и мещаномъ нашимъ, подъ местскими пра-
вомъ мешкающимъ, отъ продѣковъ наших и отъ насть гос-
подара наданыхъ, одынакъ же и мещане наши места
Виленскаго, кгды о бой альбо раны шляхетские
правомъ будуть переконани, тогды тымъ винамъ
подлегати повинни, которое въ семъ статуте описаны
о головъщинахъ и о ранахъ шляхетскихъ. Ведь-
же хто бы з мещанъ нашихъ Виленскихъ кому что
записомъ своимъ доброволнымъ отступивъши права свое-
го выполънити обовезалъ се, то симъ статутомъ сужено и
сказано быти маеть подле обовязъковъ каждого. Тымъ
же способомъ и о збеги шляхетские водлугъ артыкулу
тритцать осмого сего жъ розъделу справедливость урядъ
местскій чинити повиненъ, только бы отъ принятая пра-
ва местскаго давности десѧти летъ не заседялъ. А где бы
тежъ мещанину нашему Виленскому въ чомъ отъ шлях-
тича кривда деяла се, о то передъ судомъ належнымъ вод-
лугъ сего жъ статуту земскаго мещанинъ право собе зъ
шляхтичомъ доводити маеть. А вънъшихъ местехъ нашихъ
по всеми земли того паньства нашего Великого Князества
Литовскаго вряды местскіе, хотя где и права майдебур-
скаго уживають и привилья продковъ нашихъ або и наши
на вольности таковыя, яко и място Виленское, або инакъ-
шие собе бы наданье мели, предъ се не майдебурскими
альбо собе наданными и упривильеванными правомъ, але
симъ статутомъ шляхъте зъ мещанъ судъ и справе-
дливость вшелякую чинити повинни будуть,
кгды же только мещане наши места Ви-
ленскаго подъ местскими правомъ
мешкающие статутомъ первшимъ
и теперешнимъ до такого
права суть припущенны.





Заўвагі

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

- ¹ Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.
- ² Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии // Указ. соч. Т. 7. С. 346.
- ³ Пра С. Рапалёніса гл. пайгоштую працу літоўскіх даследчыкаў: Stanislovas Rapolionis. Vilnius, 1986.
- ⁴ Гл.: Лабынцев Ю. А. Об одной белорусско-польской драматической и графической интерпретации XVII в. сюжета о Борисе и Глебе // ТОДРЛ, 1985. Т. 38. С. 267—280.
- ⁵ Маецца па ўвазе перадусім творчасць такога выдатнага агіографа позней пары, якім быў Іосіф Пяткевіч — асоба ў гісторыі беларускай літаратуры падзвычай выдатная, але абсалютна не вядомая даследчыкам.
- ⁶ Гл.: Василев В. П. Первый международный симпозиум, посвященный Супрасльской рукописи // Археографический ежегодник 1977. М., 1978. С. 376—377. Нядаўна гэтая кніга была выдадзена ў Балгарыі факсімільна. Гл.: Супрасълски или Ретков сборник. София, 1982—1983. Т. 1, 2. І мепавіта яе, гэтае факсіміле, Балгарыя выбрала ў якасці падарунка пісьменніцкай арганізацыі г. Мурманск, якая ўпершыню арганізавала ў 1986 г. на савецкай зямлі Свята славянскай пісьменнасці.
- ⁷ Лабынцев Ю. А. Издания Франциска Скорины и других славянских первопечатников в библиотеке Супрасльского монастыря // Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгоиздания в Белоруссии и Литве. М., 1979. С. 186—187; яго ж. Михаил Бобровский — первый исследователь болгарского «Абагара» 1651 г. // Русско-болгарские связи в области книжного дела. М., 1981. С. 79—83; яго ж. Первая книга, напечатанная глаголицей, и ее исследователь Михаил Бобровский // Сов. славяноведение. 1983. № 4. С. 86—93. Пра гэтую

абагульплючую працу М. Баброўскага сярод павукоўцаў доўгія гады хадзілі сапраўдныя легенды. Відаць, першы ў друку пра яе згадаў К. Эстрайхер (Bibliografia polska XIX stulecia. Kraków, 1870. Т. 1. С. 121).

- ⁸ У гэтай сувязі неабходна згадаць пра тое, што яшчэ ў 1972 г. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКО прыняла «Кашвецьню аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны», якая ўступіла ў дзеяние са спекнія 1975 г. Адна з асноватворчых ідэй Кашвецьнай — узаемазалежнасць, адзінства культурпага і прыродпага набытку.
- ⁹ Рабочы дэвіз і назва гэтай сесіі: «Славянскія культуры і сусветныя культурыныя працэсы». Сярод дакладаў сесіі быў і наш, прысвечаны ўсходне-і паўднёваславянскай друкаванай літаратуры першага яе стагоддзя, месецу гэтай літаратуры ў агульным шэрагу каштоўнасцяў сусветнай культуры. Адно з аспоўных палажэнняў даклада — выспова пра вядучую ролю беларускай друкаванай кніжнасці эпохі Рэнесансу ў асяроддзі іншых славянскіх кірылічных друкаваных літаратур таго часу. Гл.: Лабыцев Ю. А. Славянская кирилловская печатная книжность XV—XVI вв. и мировая культура // Славянские культуры и мировой культурный процесс. Мн., 1982. С. 31—33.
- ¹⁰ Скорина Ф. Предословие... // Кніга Иудиф. Прага, 1519. Арк. 2 адв.
- ¹¹ Скорина Ф. Сказание... // Вторый закон. Прага, 1519. Арк. 1 адв.
- ¹² Скорина Ф. Предъсловие... // Псалтырь. Прага, 1517. Арк. 2.
- ¹³ Скорина Ф. Предъсловие... // Кніга Иова. Прага, 1517. Арк. 2 адв.
- ¹⁴ Скорина Ф. Коринфом первого послания светого апостола Павла сказание... // Апостол. Вильна, 1525. Арк. 36 трэцяга лічэння.
- ¹⁵ Скорина Ф. Предъсловие... // Кніга Иова. Арк. 2 адв.
- ¹⁶ Скорина Ф. Предъсловие... // Леувіт. Прага (каля 1519). Арк. 2 адв.—3.
- ¹⁷ Скорина Ф. Иаковлева соборъпаго послания сказание... // Апостол. Арк. 1 другога лічэння.
- ¹⁸ Тамсама.
- ¹⁹ Скорина Ф. Предсловие... // Притчи Саломона. Прага, 1517. Арк. 4.
- ²⁰ Симеон Полоцкий. Избр. соч. М.; Л., 1953 С. 159.
- ²¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 304—305.
- ²² Тамсама. Т. 36. С. 46.

ВОБРАЗ ЯГО ЭПОХІ

- ¹ Энгельс Ф. Диалектика природы. С. 346.
- ² Гл.: Рутенберг В. И. Возрождение и Реформация в советской литературе // Культура эпохи Возрождения и Реформации. Л., 1981. С. 5.
- ³ Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. Киев, 1981. С. 59.
- ⁴ Гл.: Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. СПб., 1906. Т. 2. С. 25.
- ⁵ Гл: Голенищев-Кутузов И. Н. Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия). М., 1963.
- ⁶ Гл., напр.: Дорошевич Э., Копоп В. Очерк истории эстетической мысли Белоруссии. М., 1972; Подокшпин С. А. Скорина и Будский: Очерк философских взглядов. Мн., 1974; Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии (дооктябрьский период). Мн., 1977; Копоп В. М. От Ренессанса к классицизму: Становление эстетической мысли Белоруссии в XVI—XVIII вв. Мн., 1978; Подокшпин С. А. Франциск Скорина. М., 1981; яго ж. Проблема восточноевропейского Ренессанса и гуманизма // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. Мн., 1984. С. 30—48 і інш.
- ⁷ Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 16.
- ⁸ Гл.: Нуцубидзе Ш. И. Руставели и Восточный Ренессанс. Тбилиси, 1967. С. 93—95.
- ⁹ Чалоян В. К. Армянский Ренессанс. М., 1963. С. 158.
- ¹⁰ Тамсама.
- ¹¹ Гл.: Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972.
- ¹² Берисоп Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965. С. 155.
- ¹³ Гл.: Черняк И. Х. Возрождение ренессансной критики Библии // Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. Л., 1979. С. 77—89.
- ¹⁴ Горфункель А. Х. Гуманизм — Реформация — контреформация // Культура эпохи Возрождения и Реформации. С. 8.
- ¹⁵ Тамсама. С. 11.
- ¹⁶ Тамсама. С. 12.
- ¹⁷ Тамсама. С. 13.
- ¹⁸ Наливайко Д. С. Указ соч. С. 105.
- ¹⁹ Лабынцев Ю. А. Об одной белорусско-польской драматической

- и графической интерпретации XVII ст. сюжета о Борисе и Глебе. С. 273—276.
- ²⁰ Гл.: Смирина М. М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М., 1978. С. 34—110.
- ²¹ Гл.: Caccamo D. Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558—1611). Firenze, 1970.
- ²² Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. С. 364.
- ²³ Маркс К. Кааптал // Указ. соч. Т. 25. Ч. 1. С. 365.
- ²⁴ Энгельс Ф. Введение к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке» // Указ. соч. Т. 22. С. 308.
- ²⁵ Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. С. 361.
- ²⁶ Адносна гэтага пытания існуе вялікая літаратура. Гл., напр.: Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. 2-е відн. Київ, 1981 і інш.
- ²⁷ Гл.: Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатания. М., 1971. С. 28—29.
- ²⁸ Гл.: Каган Ю. М. Поэт-гуманист Конрад Целльпис // Учен. записки Моск. гос. пед. ин-та ил. яз. М., 1958. Т. 21. С. 25—42.
- ²⁹ Гл.: Рогов А. И. Древнерусские переводы «Хроники» Стрыйковского // Археографический ежегодник. 1962. М., 1963. С. 206—214; яго ж. «Хроника» Стрыйковского как исторический источник по истории России, Украины, Белоруссии и Литвы / Автореф. канд. дис. М., 1964; яго ж. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения. М., 1966.
- ³⁰ Гл.: Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985. С. 87.
- ³¹ Тамсама. С. 88—90.
- ³² Маркс К. Секретная дипломатия XVIII века // Цыт. паводле кн.: Лебедев В. И. История СССР до XIX в. М., 1945. С. 144.
- ³³ Тамсама.
- ³⁴ Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI—начале XVII вв. М., 1978. С. 3.
- ³⁵ Гл.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI вв. М.; Л., 1955. С. 126.
- ³⁶ Адзпачым толькі адно: Максім Грек. О крестном запаменії. [Вільпя: друк. Мамонічаў, каля 1588—1595].
- ³⁷ На пачатку XX ст. Максім Грэк як пісьменнік быў усё яшчэ папулярыні ў стараабрадпіцкім асяроддзі. Стараабрадпікі ахвотна перапісвалі і перадрукоўвалі яго творы. Больш таго, па-

сля 1905 г. певерагодна праследаваныя дагэтуль стараверы пачыпаюць рыхтаваць да друку свой уласны збор твораў Максіма Грэка, які з-за цяжкасці ўваепных часоў так і не пабачыў свету. Гэтым пытанням быў прысвечаны адзін з нашых дакладаў на штогадовых Малышаўскіх чытаниях у Пушкінскім Доме: «Два «спорных» сочиненія Максіма Грека в старообрядческом издании 1909 г.» (Ленінград, 6 мая 1987).

- ³⁸ Гл.: Зиміп А. А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958.
- ³⁹ Пра тое, што Іван Фёдараў меў на ўвазе старца Арцемія, мы даведаліся парабаўнайца пядына. Гл.: Rozemond K. Marginalia: Ivan Fedorov and Starets Artemy // The Slavonic and East European Review. Vol. 63. No. 3. July 1985. P. 417—421; Русская пістроўская бібліотека. СПб., 1878. Т. IV. Стб. 1201—1448.
- ⁴⁰ Гл.: Лабынцев Ю. А. Распространение польских произведений Яна Кохаповского на фоне общей рецепции польской книги и литературы в России XVII века // Сов. славяноведение. 1980. № 6. С. 74—78.
- ⁴¹ Энгельс Ф. Внешняя политика русского царизма // Указ. соч. Т. 22. С. 19.
- ⁴² Гл.: Лаппо И. И. Западная Россия и ее соединение с Польшой в их историческом прошлом: Исторические очерки. Прага, 1924. С. 126—128.
- ⁴³ Конысский З. Ю. Социальнополитическое развитие городов Белоруссии в XVI—первой половине XVII вв. Мн., 1975. С. 168.
- ⁴⁴ Флоря Б. Н.. Указ. соч. С. 286.
- ⁴⁵ Лаппо И. И. Указ. соч. С. 154—155.
- ⁴⁶ Тамсама. С. 165—166.
- ⁴⁷ Гл.: Kosman M. Historia Białorusi. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1979. С. 108.
- ⁴⁸ Гл.: Статут Великого Князтва Літвіскага от наяспейшага господара короля его милости Жигімонта Третага на коронацыи в Кракове, выдапшы року 1588. Вільна, 1588. Арк. 49 другога лічэння і інш.
- ⁴⁹ Тамсама. Арк. 121 другога лічэння.
- ⁵⁰ Тамсама. Арк. 179 другога лічэння.
- ⁵¹ Пра гэта сведчыць вялікая колькасць дакументаў тых гадоў.
- ⁵² Гл., напр.: Kosman M. Zmierzch Peirkuna czyli ostatni poganie nad Bałtykiem. Warszawa, 1981. S. 103.
- ⁵³ Ibid. S. 144.
- ⁵⁴ Гл.: Зубрицкій Д. И. Летопись Львовскага братства. СПб., 1850. С. 46.

- ⁵⁵ Гл.: Kojalowicz W. A. *Miscellanea rerum ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium Collecta ab. Vilnae*, 1650. P. 65—67.
- ⁵⁶ Гл.: Friese Chr. *De episcopatu Kijoviensi*. Warszawa, 1763. P. 22—24; Okolski Sz. *Cijoviensium episcoporū ordo*. Leopoli, 1646; *Statuta synodalia dioecesis Kijoviensis*. Culmae, 1764.
- ⁵⁷ Цыт. паводле: Макарий, архиеп. История русской церкви. Т. IX. Кн. IV. История западно-русской или литовской митрополии. СПб., 1879. С. 98—99.
- ⁵⁸ Гл.: *Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae edita ex tabulariis Vaticanis*. Romae, 1860. Т. 2. Р. 293—295.
- ⁵⁹ Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1848. Т. 2. № 61.
- ⁶⁰ Тамсама, № 71.
- ⁶¹ Гл.: Макарий. Указ. соч. С. 289.
- ⁶² Тамсама. С. 467 і ішш.
- ⁶³ Гл.: Lebedys J. Mikalojus Daukša. Vilnius, 1986. Р. 8—62.
- ⁶⁴ Postilla catholicka. Vilnae, 1599. Р. IX.
- ⁶⁵ Ibid. Р. X.
- ⁶⁶ Гл.: Stanislovas Rapolionis. Р. 8—62.
- ⁶⁷ Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lithuaniae. Romae, 1971. Р. 39.
- ⁶⁸ Гл.: Kosman M. Zmierzch Perkuna... S. 271.
- ⁶⁹ Маецца па ўвазе кн.: Подокшып С. А. Реформация п общест- венная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI — начало XVII вв.). Мн., 1970.
- ⁷⁰ Маецца па ўвазе кн.: Łukaszewicz J. *Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie*. Poznań, 1842—1843. Т. 1—2.
- ⁷¹ Маюцца па ўвазе кн.: Kosman M. Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej. Wrocław, 1973; ten że. Protestanci i kontrreformacja: Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI—XVIII wieku. Wrocław, 1970.
- ⁷² Маецца па ўвазе кн.: Lukšaitė I. *Radikalioji reformacijos kryptis Lietuvoje*. Vilnius, 1980.
- ⁷³ Иванова Л. С. Монографические исследования по истории Реформации в Белоруссии // История книги, книжного дела и библиографии в Белоруссии. Мн., 1986. С. 178.
- ⁷⁴ Гл.: Kosman M. Zmierzch Perkuna... S. 285.
- ⁷⁵ Гл., напр.: Kotłubaj E. *Galeria nieświeska portretów Radziwiłłow-*

skich opisana historycznie. Wilno, 1857. S. 305—321; Sajkowski A. Od Sierotki do Rybeńki: W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań, 1965. S. 25—39.

⁷⁶ Kosman M. Zmierzch Perkuna... S. 290.

⁷⁷ Гл.: Макарий. Указ. соч. С. 433.

⁷⁸ Гл.: Skarga P. O jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu. Wilno, 1577; або тую саму книгу, видавену ў 1590 г. у Кракаве пад назвай «O rządzie i jedności Kościoła Bożego».

⁷⁹ Розныя крыніцы далёка не адполькава асвятляюць ход падзеі па саборы і шмат у чым супярэчаць адпа адпой. Дастаткова саслацца на вядомыя творы сучаснікаў, напр. «Synod brzeski» П. Скагі (Кракаў, 1597) і яго аптыпод «Апокрисис» (Лстрог, 1598). Няма адпадушпасці і ў меркаваннях позніх гісторыкаў сабора, напр. такіх аўтарытэтных, як М. Баптыш-Каменскі (Історическое известие о возникшем в Польше унии. М., 1805), М. О. Каляловіч (Литовская церковная уния. СПб., 1859—1861. Т. 1—2), Э. Лікоўскі (Unia brzeska. Poznań, 1896).

⁸⁰ Акты, относящіеся к истории Западной России. СПб., 1851. Т. 4. № 107—109.

⁸¹ Цыт. паводле: Макарий. Указ. соч. С. 673.

⁸² Флоря Б. Н. Указ. соч. 258.

⁸³ Гл.: Судзебнік Казіміра 1468 г.: Kazimiero Teisynas. Vilnius, 1967. Р. 26—32 (пайпоўшае выдапне тэксту кірылічнага арыгінала па старабеларускай мове).

⁸⁴ Статут... Арк. 122 другога лічэння.

⁸⁵ Отд. рукописей науч. б-ки Вильнюс. гос. ун-та. F 7 — U TK, 4/15193, арк. 57—60.

⁸⁶ Статут... Арк. VIII адв.

⁸⁷ Гл.: Statut... Wilno, 1614.

⁸⁸ Лаппо И. И. Литовский Статут 1588 года. Каунас, 1934—1938. Т. 1. Ч. 2. С. 414.

⁸⁹ Скорына Ф. Предъсловие... // Псалтырь. Арк. 3.

⁹⁰ Путешествие киевского иеродиакона Иоакима в Москву за книгами и представление его царю Грозному в присутствии Боярской думы в 1582 году // ЧОИДР, 1883. Кн. 1. Отд. 5. С. 1—3.

⁹¹ Kiaupa Z. Rapolionių giminė XVI a. pirmojoje pusėje // Stanislovas Rapolionis. P. 148, 154.

⁹² Гл.: Wielhorski W. Litwini, Białorusini i Polacy w dziejach kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego. Londyn, 1951.

- ⁹³ Kraszewski J. I. Wilno od poczatkow jego do roku 1750. Wilno, 1842. T. 4. S. 391.
- ⁹⁴ Гл.: Антонович А. К. Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система. Вильнюс, 1968.
- ⁹⁵ Да підаўніга часу лічылася, што бібліятэка гэтая была ўласнасцю караля Жыгімonta I Старога. Гл., напр.: Пташицкий С. Бібліотека Великого князя Литовского в Вильне в 1510 году // Біблиограф. 1888. № 1. С. 4—7. Адпак па самай справе яна хутчэй за ёсё належала Альбрэхту Гаштольду. Гл.: Jablonskis K. 1510 m. Albrechto Goštauto biblioteka // Mokslinei bibliotekos metraštis 1958—1959. Vilnius, 1961. P. 21—25. У далейшым цалкам верагодна, што збор гэты ўліўся ў вядомую ва ўсім свеце бібліятэку караля Жыгімonta Аўгуста, што палічвала больш за чатыры тысячи тамоў.
- ⁹⁶ Гл.: Улащик Н. Н. Указ. соч. С. 82—129.
- ⁹⁷ Гл.: Лимонов Ю. А. Культурные связи России с европейскими странами в XV—XVII вв. Л., 1978. С. 6—96, 97—109, 110—148 і іш.; яго ж. Польский хронист Ян Дlugosz о России // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972. С. 264—266; яго ж. Русские летописи и польская историография XV—XVI вв. // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976. С. 157—165.
- ⁹⁸ Надлік не ўключае кніг Ф. Скарыны, надрукаваных за межамі Вялікага княства Літоўскага, калі ж сюды ўключыць і пражскія выданні Скарыны, дык агульная іх колькасць будзе болей за сто.
- ⁹⁹ Гл.: Topolska M. B. Książka na Litwie i Białorusi w latach 1553—1660 (analiza statystyczna) // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. Wroclaw, 1976. T. 21. Tab. 1; Lukšaitė I. Religiniai kovai įtaka Lietuvos spaudai (XVI a. antroji ir XVII a. pirmoji pusė) // Religinių kovos ir erezijos Lietuvoje. Vilnius, 1977. P. 41—67.
- ¹⁰⁰ Гл.: Лабыщев Ю. А. Распространение польских произведений Яна Кохановского.. С. 74—75.
- ¹⁰¹ Гл.: Brückner A. Dzieje kultury polskiej. Warszawa, 1958. Wyd. 3. Т. 1. S. 644.
- ¹⁰² Гл.: Богоявлепский С. К. Научное наследие: О Москве XVII века. М., 1980. С. 9—170.
- ¹⁰³ Гл., напр., найбольш цікавую працу, прысвечаную гэтаму пытанню: Голенченко Г. Я. Студенты Великого княжества Литовского в Krakовском университете XV—XVI вв. // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. С. 228—240.

- ¹⁰⁴ Гл.: Kovács E. Universytet Krakowski a kultura węgierska: Przyczynki do historii węgiersko-polskich stosunków kulturalnych wieków XV i XVI. Budapest, 1965.
- ¹⁰⁵ Гл., напр.: Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы: Первая половина XVI в. Минск, 1979. С. 33—48; Нудьга Г. Перші магістри і доктори // Жыветель. 1982. № 3. С. 89—101.
- ¹⁰⁶ Толькі крыху болей за адну пятую гэтых выданняў надрукавана кірылічным шрыфтам на царкоўнаславянскай, беларускай і рускай мовах, астатнія — лацінкаю ў аспоўным на польскай і лацінскай мовах. Гл.: Лабынцев Ю. А. Кирилловские издания Супрасльской типографии. М., 1978; яго ж. Памятники древнерусской литературы в старообрядческих изданиях Супрасльской типографии // ТОДРЛ, 1981. Т. 36. С. 209—215; яго ж. Некоторые вопросы кирилловского книгопечатания в Супрасле // Федоровские чтения 1978. М., 1981. С. 168—179 і інш.
- ¹⁰⁷ Гл.: Кніга Беларусі: 1517—1917: Зводны каталог. Минск, 1986.
- ¹⁰⁸ Гл.: Лабынцев Ю. А. Первый славяно-польский печатный «Лексикон» (1722) и его переиздания // Русско-польские связи в области книжного дела. М., 1980. С. 35—44.
- ¹⁰⁹ Гл.: Лексикон сиреч Словесник славенский. Супрасль, 1722. Адв. тыт. арк.
- ¹¹⁰ Уяўная шматтайнасць прац аб старажытнарускай традыцыі, яе візантыйскіх каранях напачатку можа збіць з тропу. Адпак, наступова праглядаючы іх, можна выявіць, што жыццё самой традыцыі, яе гістарычны лёс у канкрэтнай культуры пе разглядаецца ў іх па працягу больш-менш працяглага перыяду.

СПАДЧЫНА СТАРАЖЫТНАЙ РУСІ

- ¹ Гл.: Пащута В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. Минск, 1982.
- ² Лихачев Д. С. Избр. работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 2. С. 4.
- ³ Чамярыцкі В. А., Коршунав А. Ф., Лойка А. А. Традыцыі літаратуры Старожытнай Русі ў беларускай літаратуре: Да какастрычніцкі перыяд. Минск, 1982. С. 5—6.
- ⁴ Тамсама. С. 3.
- ⁵ Гл.: Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры. Т. I. З старажытных часоў да канца XVIII ст. Минск, 1968; История беларусской дооктябрьской литературы. Минск, 1977.

- ⁶ Гл., напр.: Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания и язык. СПб. 1888. Тут па с. 18—21 падаецца певялічкі спіс тых кніг, пачынаючы ад канца XIV да сярэдзіны XVI стст. Аднак і гэтая кароткія згадкі пра 23 рукапісы поўныя памылак. Узяць, напр., датаванне славутых «Четий» 1489 г. (С. 18, № 2), якія фігуруюць у спісе пад 1397 г., гэта значыць былі церапісаны па стагоддзе пазней, калі Ф. Скарына ўжо з'явіўся па свет; Карский Е. Ф. Белорусы. Т. I. Введение в изучение языка и пародной словесности (Варшава; Пг., М., 1903—1922) — у гэтым сэнсе значна больш грунтуючая праца, у якой па с. 370—397 зафіксавана 116 старабеларускіх помнікаў пісьменнасці канца XIII — пачатку XVIII стст., але і ёй не абышлося без прыкрытых памылак, якія тлумачацца тым, што Я. Ф. Карскі шмат якія з рукапісаў сам шкодзе не бачыў, або спрэчнасцю іх атрыбуцыі.
- ⁷ Кшігу гэтую было б слушней называць пе гісторыяй, а некаторымі бібліяграфічнымі матэрыяламі да будучай гісторыі беларускай кнігі. Праца В. Ластоўскага, у якой часам трапляюцца пайгребейшыя памылкі і якая, вядома ж, далёка не поўная, тым це мешч шмат у чым захоўвае сваё значэнне і безумоўна заслугоўвае дадатпай ацэнкі ў беларускай гісторыі-графії.
- ⁸ Праца пад зводным каталогам беларускіх рукапісных кніг, гэта значыць кодыкалагічнае вывучэнне ўсіх рукапіснае спадчыны народа, бяспрэчна, патрабуе выпрацоўкі адмысловых прыпішыаў іх апісання, якія б улічвалі патрабаванні сучаснае павукі, праагацдысці і папулярызатарскія характеристар будучага выдання, а таксама яго міжнародпае ахоўнае значэнне. Па сутнасці, дадзеная праца — гэта пе што іншае, як паглыблены, скрупулёзны і працаёмкі працяг выдатпай серыі, што выходзіць ад 1984 г. у выдавецтве «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» — «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі», а таксама напярэддзіца такога выдання, як «Кніга Беларусі», падрукаванага тамсама ў 1986 г.
- ⁹ Гл., напр.: Лабынцев Ю. А. Мир, открываемый заново // Неман. 1982. № 8. С. 153—155.
- ¹⁰ Гл.: Карский Е. Ф. Белорусы. Т. I. С. 370—397.
- ¹¹ Тут захоўваюцца рукапісы па розных мовах, напісаныя, відаць, у асноўным на Беларусі. Рукапісы гэтая доўгі час не мелі неабходнага апісання, якое цяпер складаецца супрацоўнікамі бібліятэкі на чале з загадчыцай аддзела рэдкіх кніг Т. I. Рошчынай.
- ¹² У 1982 г. Дзярж. б-кай БССР імя У. І. Леніна (Мінск) быў вы-

дадзены бібліяграфічны паказальнік «Бібліотечное дело в Беларуссии (XVI ст.—1917)», складзены яе супрацоўніцай Л. М. Навіцкай. У паказальніку зарэгістравана звыш 800 розных прац.

¹³ Гл.: Мальдзіс А. Вярпуць законнаму ўладальніку // Літ. і мастацтва. 1987, 6 сак. С. 12.

¹⁴ Heidensteinii R. De bello Moscovitico commentariorum libri sex. Cracoviae, 1584. Р. 67.

¹⁵ Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы XIV—XV веков. Л., 1987. С. 5.

¹⁶ Тамсама.

¹⁷ Гл., напр.: Плешанова И. И. Два резных деревянных образка в собрании Государственного Русского музея // Памятники культуры: Новые открытия. 1979. Л., 1980. С. 209—217.

¹⁸ Гл.: Topolska M. B. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. Wrocław, 1984.

¹⁹ Ibid. S. 81.

²⁰ Гл.: Лабыщев Ю. А. Улица 25 Октября, 15. М., 1986. С. 22.

²¹ Гл.: Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 1—3. Гл. таксама ішыяя працы Я. Ф. Карскага: Западнорусские переводы псалтыри в XV—XVII веках. Варшава, 1896; Славянская кирилловская палеография. М., 1979 і іш.

²² Альфа и Омега. Вильна, 1786. Арк. 269.

²³ Тамсама. Арк. 265 адв.

²⁴ Тамсама.

²⁵ Гл., напр.: Памятники византийской литературы IV—IX веков. М., 1968.

²⁶ Проложное сказание о Кирилле Туровском // Кирилл Туровский. Творения. Киев, 1880. С. 296.

²⁷ Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л., 1980. С. 57.

²⁸ Гл. публікацию, яе жыццяшыу ў кн.: Хрестаматыя па стара-жытпай беларускай літаратуры. Мн., 1959. С. 68—81.

²⁹ Гл., напр.: Данилевич В. Е. К вопросу о Параскеве Пракседис, княжне полоцкой // Сборник статей в честь проф. М. С. Дрипова. Харьков, 1905. С. 97—99.

³⁰ Гл.: Полоцкие грамоты XIII — начала XVI вв. / Сост. А. Л. Хорошкевич. М., 1977.

³¹ Запіс гэты пагадвае тыя, што рабіліся на кнігах, і без сумнення можа быць пазваны ўкладным. Тэкст яго гл.: Алексеев

- Л. В. Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. // Сов. археология. 1957. № 3. С. 224—244.
- ³² У старожытнай Тураўскай устаўшой грамаце гаворыцца пра «пастаўленне» гэтай епіскапіі кіеўскім князем Уладзімірам «в лето 6513», гэта значыць у 1005 г. Тады ж Тураўскай епіскапіі быў прайдадзеныя «в послушанне» «городы с погосты», у лік якіх трапілі Бярэсце, Піпск, Навагрудак, Ваўкаўск, Смядыш і шмат іншых. Гл.: Щапов Я. Н. Туровские уставы XIV века о десятине // Археографический ежегодник 1964. М., 1965. С. 271—273.
- ³³ Лихачев Д. С. От покаяния к действию // Лит. газета. 1987, 9 септ. С. 2.
- ³⁴ Гл.: Нежпый А. Века истории и чудо красоты: Троице-Сергиевой лавре — 650 лет // Лит. газета. 1987. 2 септ. С. 12.
- ³⁵ Николай (Далматов). Супрасльский Благовещенский монастырь: Историко-статистическое описание. СПб., 1892. С. 51.
- ³⁶ Гл.: Памяшкі Супрасльскага манастира, што захоўваецца ў Аддз. рукапісаў Цэнтр. б-кі АН ЛітССР. Вільнюс. F 19-89, арк. 38—39.
- ³⁷ Тамсама.
- ³⁸ Гл.: Зборнік сярэдзіны XVII ст. са збораў Аддз. рукапісаў Дзярж. гіст. музея ў Маскве — Сп. 734, арк. 190 адв.
- ³⁹ Гл.: Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа. Вильна, 1870. Т. 9. С. 42.
- ⁴⁰ Гл.: Николай (Далматов). Указ. соч. С. 78. Некаторыя з гэтых дакументаў знаходзяцца цяпер у складзе збораў Аддз. рукапісаў Навук. б-кі Вільнюс. дзярж. уп-та. Ф. 4-А-3902.
- ⁴¹ Гл.: Николай (Далматов). Указ. соч. С. 155—156.
- ⁴² Тамсама. С. 160.
- ⁴³ Па колькасці ацалелых старожытных рукапісаў, што з яго паходзяць, Супрасльскі манастыр займае адно з перших месцаў сярод хрысціянскіх манаstryоў увогуле. Сярод рускіх манаstryоў з ім могуць парадзяцца зусім пампогія, пашырый Троіца-Сергіева лаўра, старожытныя рукапісы якіх цяпер знаходзяцца ў Аддз. рукапісаў Цэнтр. б-кі АН ЛітССР. Свайго часу апісанне гэтае калекцыі, тады больш пойдай, увайшло ў вядомы каталог Ф. Дабрапскага «Описание рукописей Виленской Пуб-

личной библиотеки церковнославянских и русских» (Вильна, 1882). Тут змешчаны звесткі пра 109 рукапісаў, што заходзілі з бібліятэкі Супрасльскага манастыра.

⁴⁵ Гл.: Лабыцев Ю. А. Издания Франциска Скорины и других славянских первопечатников в библиотеке Супрасльского монастыря. С. 181—188.

⁴⁶ Гл.: Конотоп А. В. Древнейший памятник украинского пото-липейного письма супрасльский Ирмологион 1598—1601 гг. // Памятники культуры: Новые открытия. 1974. М., 1975. С. 285—293.

⁴⁷ Гл.: Лабыцев Ю. А., Лукьяненко В. И., Немировский Е. Л. Описание изданий Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского. М., 1985. С. 7—8, 22 і інш.

⁴⁸ Гэта Ірмалогій, што цяпер захоўваецца ў Аддз. рукапісаў Цэнтр. павук. б-кі АН УССР (Кіеў). Апошнім часам украінскія павукоўцы выявілі шэраг рагініх ноталіпейных рукапісных помікаў, тым не менш дакладнае датаванне Супрасльскага Ірмалагіёпа — самы капец XVI ст.— дазваляе пакуль лічыць менавіта яго самым першым гэткім помнікам. Гл.: Лабыцев Ю. Каталог — «пам'ять архіву» // Музика. 1983. № 4. С. 31.

⁴⁹ Параўш., напр., колькасны склад кніг у рускіх бібліятэках XVI—XVII стст. у кп.: Сапунов Б. В. Изменение соотношений рукописных и печатных книг в русских библиотеках XVI—XVII вв. // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 40—43 і інш.

⁵⁰ Гл.: Зарубин Н. Н. Библиотека Ивана Грозного: Реконструкция и библиографическое описание. Л., 1982.

⁵¹ Гл.: Археографический сборник документов... Т. 9. С. 52—55, 202—205, 230, 241—243. Кнігі з Супрасльской бібліятэкі, якія цяпер знаходзяцца ў зборах розных гарадоў нашай краіны і за мяжою, былі вывезены адсюль у асноўным у XIX—пачатку XX стст.

⁵² Щапов Я. Н. Библиотека Полоцкого Софийского собора и библиотека Академии Замойской // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. С. 271.

⁵³ Гл.: Соболевский А. И. Указ. соч. С. 67.

⁵⁴ Гл.: Лабыцев Ю. А. Издания Франциска Скорины... С. 181—186.

⁵⁵ Параўш., напр., з дадзенымі, што падаюцца ў працах М. И. Слу-хойскага «Библиотечное дело в России до XVIII в.»: Из истории

книжного просвіщення» (М., 1968) і «Русская библиотека XVI—XVII вв.» (М., 1973).

- ⁵⁶ Першы з іх апошнім часам пачалі называць Валыскім кароткім летапісам. Ён захоўваецца ў Цэнтр. дзярж. архіве старожытных актаў у Маскве (далей — ЦДАСЛ) — Ф. 181, вол. 1, ч. 1, № 21/26. У яго тэксле ёсць пямала старабеларускіх слоў, напр., па арк. 14 — «бискупу». Цікавы і старабеларускія маргіналіі і адзнакі на паліях, зробленыя лацінкаю і кірыліцай у XVI—XVII стст., напр., па арк. 14 — «w moskwie»; арк. 66 — «naszem ułodzimirzu» (таворка ідзе пра Уладзіміра Валынскага) і інш. Валыскі кароткі летапіс трапіў на пачатку XIX ст. у б-ку Дзяржаўнай калегіі Замежных спраў у Маскве праз пасрэдніцтва мітрапаліта Яўгепія, два лісты якога, датаваныя 1829 г., уклесены ў пачатак рукапісу, Супрасльскі спіс беларуска-літоўскага летапісу, ішчай праста Супрасльскі летапіс, захоўваецца цяпер у зборах Ленінград. аддэлленія Ін-та гіст. АН СССР — Ф. 115, № 143. Ён прыйшоў сюды пяростымі шляхамі, прычым, відаць, пэўную ролю ў руху гэтага рукапісу на розных сховішчах адыгралі прафесары М. Баброўскі і І. Дацюковіч, пакуль ён, парапце, не трапіў у Археографічную камісію ў Пецярбург. Гл.: Архіў АН СССР у Ленінградзе — Ф. 133, вол. 1, № 194. Усе гэтыя летапісы — першаднія поміж іх беларускай і ўсёй усходнеславянскай кніжнай культуры — пеаднаразова публіковаліся ў XIX—XX стст. Найлепшая іх публікацыя належыць М. М. Улашчыку. Гл.: Полное собрание русских летописей. М., 1980. Т. 35. С. 36—67, 118—127.
- ⁵⁷ Гл.: Лабынцев Ю. А. Некоторые вопросы кирилловского книгоиздания в Супрасле. С. 168—179; яго ж. Неизвестный памятник потной печати // Сов. музыка. 1983. № 3. С. 76—78.
- ⁵⁸ Археографический сборник документов... Т. 9. С. 52.
- ⁵⁹ Гл. падрабязпае апісанне гэтага рукапісу: Бубнов Н. Ю., Лихачева О. П., Покровская В. Ф. Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук. Л., 1976. С. 25—26.
- ⁶⁰ Гл.: Цэнтр. дзярж. гіст. архіў ЛітССР (далей — ЦДГА). Ф. 634, вол. 3, № 606, арк. 5.
- ⁶¹ Гл.: Археографический сборник документов... Т. 9. С. 242.
- ⁶² Тамсама. С. 215—216.
- ⁶³ Цяпер захоўваецца ў Аддз. рукапісаў Б-кі АН СССР у Ленінградзе. № 34.5.30. Гл. яго публікацыю, ажыццёўленую А. А. Шахматавым: Радзівілловская или Кенігсбергская летопись. I. Фотомеханическое воспроизведение рукописи. II. Статьи о тексте и мишиатюрах рукописи. СПб., 1902. Ч. 1—2. Уладальпіцкая запісі, зробленыя па ім, не пакідаюць сум-

пеппя ў тым, што аж да сярэдзіпы XVII ст. гэты славуты лепапіс зпаходзіўся ў кнігаборах беларускіх чытачоў, а пасля праз Багуслава Радзівіла, які праўбываў у 1660-я гг. у Кёпіг-сбергу, трапіла ў тамтэйшую галоўную бібліятэку.

⁶⁴ Прохоров Г. М. Указ. соч. С. 3.

⁶⁵ Розов И. Н. Книга в России в XV веке. Л., 1981. С. 28.

⁶⁶ У бібліятэцы сербскага манастыра Хілапдара па Афоне над № 339 дагэтуль захоўваецца адзін супрасльскі рукапіс, які сведчыць таксама пра вельмі цесныя ўзаемасувязі Супрасля з сербскаю культурай. Гэта Лествіца, перапісаная ў Супраслі ў 1530 г. манахам Арсепіем. На арк. 275 рукапісу чытаецца паступы запіс: «В лето 7038 [г. эп. 1530 г.—Ю. Л.] ишикта 3. списана бысть сия книга Лествичник у монастыри общом в обители Благовещения пресвятая Богородица и святаго Иоапна Богослова пже па реци Супрыасле, желалием и рукою мно-гогрешнаго ипока Арсения, бывшаго в мирском житии Алексея педостоинаго попа». Гл. пайпоўшае апісанне рукапісу: Богдановіч Д. Каталог Іоанілскіх рукопісаў манастира Хілапдара. Београд, 1978. С. 104. Шэраг кодыкалагічных асаблівасцяў рукапісу дазваляе меркаваць, што ён трапіў на Афон у хуткім часе пасля напісання. Прыблізна ў той самы час адтуль, з Афона, у Супрасль прывозіцца пямала твораў тамтэйшага кніж-пасці, якія пасля доўга жывуць тут новым жыццём, ахвотна перапісваюцца. Адзін з такіх твораў, прынесеных у Супрасль з далёкага Афона ў першай палове XVI ст., пазней нават выкарыстоўваўся ў літаратурнай барацьбе супраць лацінін, на чале якой заўсёды стаяў гэты беларускі манастыр. Гл.: Зборнік твораў супраць лацінін капца XVI — пачатку XVII стст., па арк. 21 адв.—26 якога змешчана «аповесць», што «принесена бе ис святой горы калугеры у монастыр Супрасльский в лето от создания мира 7054 [г. зн. 1546 г.—Ю. Л.] и в тож лето и в книгу сплю вписаная». (Цэнтр. павук. б-ка АН УССР. Адда. рукапісаў, Пяцроў, № 475 (1656)).

⁶⁷ Гл.: Ніколай (Далматов). Указ. соч. С. 97.

⁶⁸ Напр., вялікі зборнік разнастайнага складу з Супрасльскага манастыра быў напісаны дзячком з Корца Мацяшам. На арк. 734 гэтага рукапісу ёп пакінуў такі свой запіс: «Списана быс сия книга глаголемая съборник повелением и накладом благочестиваго и христолюбиваго князя Богуна в святом крещении паречепнаго Ефимия в гради богоспасаемом Корци рукою мно-гогрешнаго и пепотребнаго Матьыша дячка. По спасителю парожненню Господу Бога и спаса пашего Иисуса Христа року 1569 месяца декабря 9 па зачатье святая Аппы». Апі-

сание рукапісу гл.: Добрыйский Ф. Н. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки церковнославянских и русских. Вильна, 1882. С. 205—219.

⁶⁹ Гл.: Супрасльскі зборнік 1507 г. Аддз. рукапісаў Б-кі АН СССР у Ленінградзе. № 24.4.28, арк. 476 адв.—477, дзе змешчана не-вялікая аўтабіографічная аповесць «О паписавшем кніги сея», якая ўяўляе сабой адзін з найцікавейшых рапіх твораў гэтага тыпу. Цікавая таксама сваім жанрам запіска-загадка на арк. 477 адв. «О имени писавшем книгу сию», з якой мы да-ведаемся імя і мяпушку кніжніка — Мацей Дзесяты. У сваёй кароткай аповесці Мацей з асаблівай удзяльнісцю згадвае свайго мецэпата-апекуна, пісара Вялікага княства Літоўскага Феадора, асобу даволі вядомую ў гісторыі. Феадор удзельнічал у дыпламатычных зносінах з Маскоўскай Руссю; куды ён ездзіў у 1495 г. з мэтаю заключэння шлюбу вялікага князя літоўскага Аляксандра з маскоўскаю вялікаю княжною Аленаю. Гл.: Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1848. Т. 2. С. 46 і інш.

⁷⁰ Філарэт (Гумилевский). Біблейские книги 1507 г. // Известия ОРЯС. 1859. Т. 8. Ч. 2. Сл. 144—150. Павел Дабрахутаў быў рэкторам Літоўскай духоўнай семінарыі ў Жыровіцах, пасля Полацкай і Рыжскай.

⁷¹ Напр., П. У. Уладзіміраў, працуочы пад сваёй вядомай кнігай «Доктор Франциск Скорина», не ведаў, дзе ён зпаходзіцца (с. 18, 21—24). Прынцыпова важная для нас яго заўвага на с. 23: «На жаль, мы не ведаем, дзе зпаходзіцца цяпер гэты зборнік «Дзесяtagлаў», які пагадвае часткова сваім складам шэраг выдашні, распечаты Скарынам». Запісы і адзнакі па рукапісе, а таксама ішыя сведчанні яго жыцця ў часе даючы магчымасць упесці пекаторыя карэктывы ў гісторыю яго ўвядзення ў павуковы ўжытак. У рукі славістаў ён трапіў ад тых асоб дзяржаўнай і царкоўнай адміністрацыі, якія, пачынаючы з 1840-х гг. і пават крыху рабей, началі ў масавым парадку вывозіць каштоўнасці з беларускіх базыльянскіх манастироў, у тым ліку і з Супрасльскага. Кнігі і розныя прадметы пры гэтым далёка не заўсёды траплялі ў дзяржаўныя або царкоўныя сковішчы сталічных гарадоў, у тым ліку і ў сталіцы былога Вялікага княства Літоўскага — Вільню. Шмат што і прытым пайболыш каштоўнае асядала ў прыватных руках, пераважна ў тых вышэйшых і сярэдніх чыноўнікаў розных ведамстваў, якія, здавалася, і мусілі клапаціцца пра захаванне гэтих каштоўнасцяў. Штосьці падобнае адбылося і з Супрасльскім зборнікам 1507 г., а таксама ішымі супрасльскімі рукапісамі.

шісамі, напр., Супрасльскім летапісам. У красавіку 1854 г. зборнік трапляе ў Рыгу ва ўласнасць рэктара семінары Павла Дабрахотова, а пасля ў прыватныя зборы вядомага навукоўца І. І. Сразнёўскага.

⁷² Гл.: Археографический сборник документов... Т. 9. С. 52—55.

⁷³ Тамсама. С. 187, 202—205.

⁷⁴ Тамсама. С. 230, 241—243.

⁷⁵ Гл.: Лабынцев Ю. А. Кирилловские издания Супрасльской типографии; яго ж. Читатели супрасльских старообрядческих изданий и их записи на экземплярах собрания отдела редких книг Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Федоровские чтения 1976. М., 1978. С. 77—82; яго ж. Супрасльские типографы // В мире книг. 1978. № 6. С. 90—91; яго ж. Памятники древнерусской письменности в изданиях старообрядческих типографий XVIII—XX вв. // Книга: Исследования и материалы. 1979. Т. 39. С. 173—178; яго ж. Первый славяно-польский печатный «Лексикон» (1722) и его переиздания. С. 35—44; яго ж. Некоторые вопросы кирилловского книгопечатания в Супрасле. С. 168—179; яго ж. Памятники древнерусской литературы в старообрядческих изданиях Супрасльской типографии. С. 209—215; яго ж. Графіка беларускіх выдачнілі Супрасля // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1983. № 2. С. 28—32 і інш.

⁷⁶ Напр., сюжэт першай п'есы мінскага тэатра «Трыумфальная брама», якая пабачыла свет трэх стагоддзі таму, цесна звязаны з падзеямі айчыннай гісторыі часоў Кіеўскай Русі, праявілі яе аўтары даведаліся не з пашых старажытных летапісаў, а з «Хронікі» М. Стрыйкоўскага. Гл.: Лабынцев Ю. А. Об одной белорусско-польской драматической и графической интерпретации XVII в. сюжета о Борисе и Глебе. С. 267—280; яго ж. Агні той рампы // Беларусь. 1986. № 12. С. 19.

⁷⁷ История белорусской дооктябрьской литературы. С. 385.

⁷⁸ Не падлягае сумненню, што менавіта яны сталі пе толькі ля вытокаў айчыннага славяназнаўства і нават былі першыя ў даследаванні шэрагу важнейшых праблем сусветнай славяназнаўчай науکі, але і сталіся піянерамі беларускага падыпольнага адраджэння. Гл.: Лабынцев Ю. А. Михаил Бобровский — первый исследователь болгарского «Абагара». 1651 г. С. 79—83; яго ж. Первая книга, напечатанная глаголицей, и ее исследователь Михаил Бобровский. С. 86—93.

⁷⁹ Старадауні воніс кніг гэтага манастыра, датаваны 1494 г., апублікованы ў кн.: Акты, относящиеся к истории Западной Рос-

- сии. СПб., 1846. Т. I. С. 136—137. Апісанні рукапісаў і старадрукаў: Карский Е. Ф. Отчет ординарного профессора Ефима Карского о научных занятиях в библиотеках Москвы, Троице-Сергиевой лавры и Слуцка в течение летних месяцев 1898 г. // Варшавские университетские известия. 1898. Т. 9. Кн. 9. С. 12—18; Снітко А. К. Описание рукописей и старопечатных книг в Слуцком (Минской губернии) Троїчапском монастыре // Мінскіе епархиальныя ведомосты. 1910. № 12. С. 159—162; № 15. С. 163—169; тое самае: Известия ОРЯС. 1911. Т. 16. Кп. 1. С. 210—231 і асобны адбітак, а таксама: Мінская ста-рина. Мн., 1911. Вып. 2. С. 159—169.
- ⁸⁰ Мы маєм па ўвазе перадусім Іпацьеўскі летапіс, Хроніку Быхаўца і «Хроніку» М. Стрыйкоўскага, у якіх найболыш падра-бязла апавядваецца пра Войпалка.
- ⁸¹ Эгадаем пра унікальную падборку кошт дакументаў, якія ма-юць дачыненне да гісторыі пеіспуточага ўжо ў мінулым ста-годдзі Лаўрышаўскага манаства, які зрабіў такі заўважны ўплыў на развіццё беларускай і арабліва літоўскай кніжнай культуры ў традыцыях кірылічнай пісьменнасці. Падборка гэтая захоўваецца ў Аддз. рукапісаў і рэдкіх кп. Дзярж. публ. б-кі імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына ў Ленінградзе (далей — ДІБ). Ф. XVII.161.
- ⁸² Гл., напр.: Зверинский В. В. Материал для историко-топогра-фического исследования о православных монастырях в Рос-сийской империи с библиографическим указателем. СПб., 1890. Т. I. № 402; Денисов Л. И. Православные монастыри Россий-ской империи. М., 1908. № 438.
- ⁸³ Чарт. 2097.IV. Найбольш поўпае і аўтарытэтнае апісанне гэ-тага выдатнага поміка кніжнай культуры палежыць украіп-скому славісту I. Свянціцкаму — Лавришевское евангелие на-чала XIV века: Палеографическое и грамматическое описание // Известия ОРЯС. 1913. Т. 18. Кн. 1. С. 206—228 і іл.; а, за апошні час — Я. М. Шчапаву — Восточнославянские и южно-славянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. М., 1976. Т. I. С. 78—85.
- ⁸⁴ Гл.: Улащик Н. Н. Указ. соч. С. 87—91 і іш.
- ⁸⁵ Лёс гэтага падзвычай цікавага рукапісу загадкавы. Цяпер ён захоўваецца ў Аддз. рукапісаў Дзярж. публ. навук.-тэхп. б-кі Сіб. аддз-ния АН СССР у складзе калекцыі акадэміка М. М. Ці-хамірава пад № 1.
- ⁸⁶ Гл. апісанне рукапісу і перадачу тэкстаў запісаў на ім: Тихо-миров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968. С. 9—11.

- ⁸⁷ Евангелие учительное. Заблудов, 1569. Арк. 1.
- ⁸⁸ Тамсама. Арк. 4.
- ⁸⁹ Фонд МАМИД, № 442.
- ⁹⁰ Гл.: Klonowic S. F. Roxolania. Kraków, 1584.
- ⁹¹ Гл.: Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатания; яго ж. Описание изданий типографии Швайшольта Фиоля. М., 1979; Feigelmanas N. K. Lietuvos inkunabulai. Vilnius, 1975. N. 221, 427. Пададзея тут звесткі можна дапоўпіць шмат якім ішымі. Напр., асобнік Трыёдзі каляровай са збораў бібліятэкі Каталіцкага універсітэта ў Любліне (XV.206) рабей, відаць, зноходзіўся пейкі час па беларускіх землях, хоць па працягу двух апошніх стагоддзяў ён бытаваў ва ўкраінскім чытацкім асяроддзі, у тым ліку і сярод выдатных прадстаўнікоў культуры і царквы. У вельмі далёкія часы, яшчэ ў XVI ст., у склад рукапіснага зборніка быў уключаны некім з беларусаў вялікі фрагмент з Трыёдзі поспай Ш. Фіёля. Гл.: Яраслаўскі музей-запаведнік, збор рукапісаў, 15172, арк. 338—508. Усе асобнікі і фрагменты кніг Ш. Фіёля, што належалі прафесару М. Баброўскаму, былі набыты ім у беларускім асяроддзі. На радзіме Ф. Скарыны, у Палацку, таксама захоўваліся кнігі Ш. Фіёля. Гл.: Каўко А. К. Што чытаў Скарына? // История книги, книжного дела и библиографии в Белоруссии. С. 138; яго ж. Каўка А. Тут мой парод. Мн., 1989.
- ⁹² Гл.: Лабыщаў Ю. Віцебскі запіс па першай рускай кнізе // Літ. і мастацтва. 1986, 12 верас. С. 16.
- ⁹³ Гл., напр., беларускае рукапіснае Евангелле XVI ст. са збораў Аддз. рэдкіх кніг Дзярж. б-кі БССР імя У. I. Леніча (⁰⁹¹₄₂₁₆-К) Гэты рукапісны помнік змяшчае некалькі заставак гэтак званих старадрукаванага стылю, а таксама ішыя элементы арнаментыкі: ішцыялы, маргінальныя ўпрыгожанні, вельмі падобныя да таго іх тыпу, які ў літаратуры атрымаў пайменне «маскоўскай стародрукаванай арнаментыкі». Варта таксама адзначыць, што ламбарды, паасонныя ішцыялы, вязь, а галоўнае — пісьмо рукапісу маюць падзвычай шмат агульнага са шрыфтамі апанімных выдашняў. Паказальныя ў гэтай сувязі застаўкі перад зачаламі ўсіх чатырох Евангелляў — ад Матфея, Марка, Лукі і Іаана, асабліва перад першым і апошнім Евангеллямі. Яны выдатна захаваліся і могуць быць без перабольшапнія называны класічным узорам выкарыстання арнаментыкі стародрукаванага стылю ў рукапіснай практицы. Вельмі цікавыя размешчаныя там ішцыялы «К» і «В». У іх дастатковая складаныя малюнкі, і яны гэтак жа цалкам могуць быць адпесены

да арцаментыкі старадрукаванага стылю, прычым «К» відавочна пагадвае аналагічныя ініцыялы з ашапімных выданняў, а таксама выданнію Івана Фёдарава, Пятра Мсціслаўца і іх паслядоўнікаў. У канцы рукапісу чытаецца певлікая прыпіска, выкананая беларускім пісьмом канца XVI — пачатку XVII стст. «Новагородка літовъскаго».

⁹⁴ Евангеліе учительное. Евье, 1616. Арк. 4 першага лічэння.

⁹⁵ Гл.: Карский Е. Ф. Западпорусские переводы псалтыри в XV—XVII веках. С. 7.

⁹⁶ Евангеліе учительное. Заблудов, 1569. Арк. 4 першага лічэння.

⁹⁷ Надзвычай багаты матэрыял для гэткага сцверджання даюць старабеларускія граматы. Яны захаваліся ў даволі вялікай колькасці, і тут пяма магчымасці пералічыць хоць бы аспоўненія з іх. Частка іх, а таксама іншыя важныя для гісторыі беларускай літаратурнай мовы дакументальныя помнікі падаюцца ў «Спісе крыпіц», эмешчаным у 1-м томе вядомага пайпоўшага выдання беларускіх мовазнаўцаў — Гістарычны слоўцік беларускай мовы. Т. 1. Мн., 1982. С. 45—49.

⁹⁸ Пра гэтую літаратуру ў нас напісаны педастатковая. Апопісімі гадамі гэтай праблемаю пачаў займацца вядомы беларускі гісторык Г. Я. Галепчанка. Гл., напр., яго працу: Литературная полемика XVI — первой половины XVII вв. Ч. 1. Общий обзор // Из истории книги, библиотечного дела и библиографии в Белоруссии. Мн., 1972. Вып. 2. С. 164—199.

⁹⁹ Цэнтр навук. б-ка АН УССР. Адз. рукапісаў, Пятроў, № 219 (87), арк. 307.

¹⁰⁰ Гл.: Мальдзіс А. І. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII — XVIII стст.). Мн., 1980.

БЕЛАРУСКІ ПАРНАС

¹ Гл.: Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Мн., 1987. Т. 4.

² Гл.; напр.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы XI—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 6, 7, 30, 35, 36 і шмат якія інш.; Демин А. С. Писатель и общество в России XVI—XVII веков. М., 1985 і інш.

³ Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Słownik terminów literackich. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1976. S. 219.

- ⁴ Гл., напр.: Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 200.
- ⁵ Гл.: Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 146.
- ⁶ Гл.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1.
- ⁷ Гл., напр., рускі сніс капца XV ст. Тлумачальпага исалтыра, зроблены ў Валагодскім краі з беларускага рукапісу — Аддз. рукапісаў ДПБ. Q.I.37.
- ⁸ Цікавы карэктурны асобнік гэтае «Граматыкі» (Её, 1619), які, магчыма, паслужыў арыгіналам для маскоўскага выдання. Ён захоўваецца ў ЦДАСА. Ф. БМСТ, № 139.
- ⁹ Гл.: ЧОИДР, 1891. Кн. I. Отд. 1. С. 17—72.
- ¹⁰ Гл.: Карский Е. Ф. Западнорусские переводы псалтыри в XV—XVII веках. С. 7 і інш.
- ¹¹ Гл.: Павловец Д. Д. Основные тенденции развития и взаимодействия белорусского и книжно-славянского языков в XVI—XVII вв.: На материале грамматик Л. Зизания, М. Смотрицкого, И. Ужевича / Автореф. канд. дис. Мин., 1985.
- ¹² Гл.: Золтап А. Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV в.: К вопросу о западнорусской традиции в деловой письменности Московской Руси / Автореф. канд. дис. Мин., 1984.
- ¹³ Нягледзячы на тое, что «Песня пра зубра» была выдадзена ў 1523 г. у Кракаве тыражом усяго ў 100 асобнікаў, яна была заўважана ў пешматлікіх тады колах шаравальшікаў паэзіі. З беларускіх прац пра М. Гусоўскага гл.: Дорошкевіч В. И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы.
- ¹⁴ Hussoliani N. Carmen de statura, feritate ac venatione Bisontis. Cracoviae, 1523. Р. 3.
- ¹⁵ Гл.: Orichoviana: Opera inedita et epistulæ S. Orzechowski. 1543—1566. Kraków, 1891. Т. 1. С. 587—604.
- ¹⁶ Гл.: История Литовской ССР. Вильнюс, 1978. С. 104.
- ¹⁷ Забулис Г. Вильнюсский университет в истории Литвы. Вильнюс, 1979. С. 19.
- ¹⁸ Гл.: Гісторыя Беларускай ССР. Мінск, 1972. Т. I. С. 239—242.
- ¹⁹ Гл.: Piechnik L. Początki Akademii Wileńskiej. Kraków, 1973. S. 16.
- ²⁰ Гл.: Щербицкий О. В. Виленский Свято-Троицкий монастырь. Вильна, 1885.
- ²¹ Гл.: Улащик Н. Н. Указ. соч. С. 90.
- ²² Гл., напр.: Sajkowski A. Od Sierotki do Rybeńki: W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu. S. 9—22.

- ²³ Гл.: Stryjkowski M. Kronika polska, Królewiec, 1582; ten że. O poczatkach... slawnego narodu litewskiego, zemojdzkiego, ruskiego... Warszawa, 1978.
- ²⁴ Гл.: Улащик Н. Н. Указ. соч. С. 49. Вядомы і кшігі традыцыйнага зместу, напісаныя пры двары князёў Слуцкіх, напр., Чацвераевагелле XVI ст. са збораў Цэптр. павук. б-кі АН УССР (Пятроў, 28).
- ²⁵ Імі былі, напр., Мікалаі Радзівіл Чорны, вядомы кальвініст, выдавец Брасцкай бібліі, і яго сыны Юрый і асабліва Мікалаі Крыштоф, аўтар славутага «Падарожжа ў Святую Зямлю», пе- ракладзенага на шматлікія мовы.
- ²⁶ Гл., напр.: Sajkowski A. Op. cit.
- ²⁷ Гл.: Юзефович Л. А. Миссия Исаии (1561 г.) и Остафий Воло- вич // Сов. славяноведение. 1975. № 12. С. 73—81.
- ²⁸ F 21, № 2306.
- ²⁹ Čepienė K., Petrauskienė I. Vilniaus akademijos spaustuvės leidi- niai 1576—1805: Bibliografija. Vilnius, 1979.
- ³⁰ Гл.: Крапивин П. К вопросу о времени появления «Речи Ивана Мелешки» // Известия АН БССР. 1955. № 5. С. 65—76; Гісторыя беларускай дакастрычнай літаратуры. Т. 1. С. 345.
- ³¹ Пераклады А. Курбскага ўсё яшчэ друкаваліся і амаль праз стагоддзе пасля смерці іх аўтара. Гл., напр.: Иоанн Златоуст. Беседы. М., 1665. На цяперашні момант зроблены толькі першыя спробы больш-менш поўна выявіць перакладчыцкую спадчыну А. Курбскага. Гл.: Беляева Н. Н. Материалы к указа- телю переводных трудов А. М. Курбского // Древнерусская ли- тература: Источниковедение. Л., 1984. С. 115—136.
- ³² Гл.: Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатания: Опыт критического пересмотра вопроса в связи с историей по- льского Возрождения / Автореф. докт. дис. М., 1969; яго ж. Начало славянского книгопечатания.
- ³³ Гл., напр.: Озолин А. И. О международном значении чешской крестьянской войны XV ст. // Вопр. истории. 1955. № 8. С. 57—71.
- ³⁴ Флоровский А. В. Чешские струи в русском литературном раз- витии // IV Международный съезд славистов. Славянская фи- лология. Сб. статей. III. М., 1958. С. 233.
- ³⁵ Тамсама. С. 232.
- ³⁶ Гл.: Лабыцев Ю. А., Лукьяненко В. И., Немировский Е. Л. Описание издания Несвижской типографии и типографии Ба- силия Тапинского. С. 5.

- ³⁷ Гл.: Пасляні капстанціопальскага патрыярха Іераміі. [Астрог, 1583—1584]. С. 7.
- ³⁸ Тамсама. С. 7—12.

ПІСЬМО І ШРЫФТ

- ¹ Цыт. паводле: Мыльников А. С. Книга и культура. М., 1977. С. 10.
- ² Гулыга А. Искусство истории. М., 1980. С. 9.
- ³ Гл.: Жуковская Л. П. Развитие славяно-русской палеографии: В дореволюционной России и СССР. М., 1963. С. 6—7.
- ⁴ Гл., напр.: Ісаєвич Я. Д. Слов'янські стародруки в історії слов'янської і світової культури // Історія культури, фольклор та етнографія слов'янських народів. Київ, 1983. С. 146—164.
- ⁵ Гл., напр.: Gębarowicz M. Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569—1583 na tle epoki. Wrocław, 1970. S. 88—89.
- ⁶ Соболевский А. И. История русского литературного языка. С. 66.
- ⁷ Псалтырь. М., 1568. Пасляслоёе.
- ⁸ Псалтырь. Александрова Слобода, 1576. Пасляслоёе.
- ⁹ Симеон Полоцкий. Избр. соч. С. 159.
- ¹⁰ Лихачев Д. С. Текстология: Кратский очерк. М.; Л., 1964. С. 31.
- ¹¹ Гл., напр.: Buch und Text im 15. Jahrhundert. Hamburg, 1981; Горский В. С. Историко-философское истолкование текста. Киев, 1981.
- ¹² Гл.: Kosman M. Kancelaria wielkiego księcia Witolda // Studia Źródłoznawcze. 1969. T. 14. S. 91—120.
- ¹³ Гл., напр.: Szymbański J. Nauki pomocnicze historii: Od schyłu IV do końca XVIII w. Warszawa, 1978. S. 268.
- ¹⁴ Неабходна падкрэсліць, што ў нашай краіне за апошнія гады створаны цэлы шэраг значных прац па лацінскай палеаграфіі. Яны ў асноўным належаць прафесару А. Д. Люблінскай, аўтару вядомага падручніка «Латынская палеография» (М., 1969) і яе вучням. Гл.: Киселева Л. И. Готический курсив XIII—XV вв. Л., 1974; Малов В. Н. Происхождение современного письма. М., 1975; Романова В. Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII—XIV вв. М., 1975.
- ¹⁵ Гл.: Радасловец рускіх князёў — рукапіс XVII ст., папісаны не-кім з усходніх славян — украінцаў або беларусаў — тыповым лаціна-польскім скоропісам, які слушней было б называць лаціна-беларускім або лаціна-ўкраінскім (Кракаў, Б-ка Чартарыйскіх, № 2211).
- ¹⁶ Гл., напр.: Ecphonemata. Wilno, 1671.

- ¹⁷ Гл., напр., такія запісы на асобніку «De priscorum proprietate verborum» (Treviso, 1477), які захоўваецца ў зборах Ягелонскай б-кі ў Кракаве (Jag. 1620).
- ¹⁸ Карский Е. Ф. Белорусы: Язык белорусского народа. М., 1955. Вып. 1. С. 76.
- ¹⁹ Тамсама. Я. Ф. Карскі лічыў беларускі і ўкраіскі скорацісі канца XVI—XVII стст. падобнымі. Гэты пункт гляджання группаваўся па асабістых пазіраппях вучопага, а таксама на думцы некаторых даследчыкаў-практыкаў, таких, напр., як І. М. Каманін, які падрыхтаваў вядомы «Палеографический изборник: Материалы по истории южнопорусского письма в XV—XVIII вв.» (Киев, 1899). Працягам такой працы ў сучаснай савецкай украінскай павуцы можна служыць, на жаль, бадай, адзіная сур'ёзная публікацыя такога роду, што належыць В. В. Папацэнку — «Палеографія украінського скоропису другої половіны XVII ст.» (Кіїв, 1974).
- ²⁰ Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967. С. 142.
- ²¹ Гл., напр.: Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. Kraków, 1885; Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku. Warszawa, 1887; Бапеніс Э. Д. Писари дипломатической службы в канцелярии Великого княжества Литовского в начале XVI века // Материалы межреспубликанской научной конференции по источниковедению и историографии пародов Прибалтийских республик Союза ССР. Вильнюс, 1978. С. 30—35.
- ²² Гл., напр., збор актаў каралеўскае канцылярыі, называны Acta Tomiciana (першы звод — у 19 тамах — захоўваецца ў Ягелонскай б-цы ў Кракаве, другі, або Сапегіскі звод, які атрымаў пазну ад прозвішча беларускіх магнатаў Сапегаў, у 17 тамах — захоўваецца ў Куршцукай б-цы Польскай АН педалёка ад Познані). Дарэчы, мепавіта рукапіспая італіка мае апаплогію ў малюпку шрыфтоў з прыжыццёвых выдаеппяў М. Гусоўскага.
- ²³ Неабходна памятаць, што, як і паўсядна ў дзяржаўных канцылярыях Еўропы, у Вільші і Кракаве іспавалі розныя тыпы і віды пісьма для складання і перапіскі дакументаў у межах любой з графік, што ў іх выкарыстоўваліся: лацінскай, кірылічнай ці ўсходніх. Для кожнага ці амаль кожнага тыпу дакументаў іспаваў свой тып і від пісьма.
- ²⁴ Некаторыя павукоўцы, у тым ліку і В. М. Шчэпкін (гл.: Указ. соч. С. 142—143), цалкам адвольна называюць такі беларускі і ўкраіскі скорацісі «кіеўскім». Ведаючы сапраўдную гісторыю гэтага пісьма, было б слушней называць яго, як і паўсяль у Еўропе, канцылярскім.

- ²⁵ Гл.: Ф. 823, асабліва дакументы ад 1470 да' 1600 гг.
- ²⁶ Указ. соч. С. 53.
- ²⁷ Тамсама. С. 56.
- ²⁸ Тамсама.
- ²⁹ Таксама. С. 57, 67.
- ³⁰ Гл.: Соболевский А. И. Указ. соч. С. 60.
- ³¹ Гл., напр., малюнкі асобных літар у альбоме «Образцы древней письменности» [Б. м., б. г.], табл. XIX.
- ³² Указ. соч. С. 73.
- ³³ Гл.: Улащик Н. Н. Указ. соч. С. 90.
- ³⁴ Пра інтэрпраця пальпую ролю рускай кніжнасці гл.: Лабынцев Ю. А. Русское кнігопечатанне XVI — пачала XVII вв. и межславянское культурное общение // Книга и социальный прогресс. М., 1986. С. 175—179.
- ³⁵ Гл., напр.: Служебник. Вильпа; Супрасль, 1692—1695.
- ³⁶ Указ. соч. С. 73.
- ³⁷ Ф. 19. Змяшчае 329 адзінак захавання XI—XIX стст., сярод якіх і шэраг пайстара жытпейшых славянскіх кніг, уключаючы славутае пергаміннае Тураўскае евангелле XI ст.
- ³⁸ Большая іх частка напісана ў Супраслі. Гл.: Добрянский Ф. Описание рукописей Вилепской публичной библиотеки церковнославянских и русских.
- ³⁹ Ф. 19—27 і 28.
- ⁴⁰ Маєм перадусім па ўвазе вядомае Перасопніцкае евангелле сярэдзіны XVI ст., напісаное па ўкраінскім Пагарыши. Шмат якія яго графічныя рысы выяўляюць сляды другога наўднёва-славянскага ўплыву, які ў значчай ступені адбіўся на пісьме кніг традыцыйнага складу.
- ⁴¹ Гл., напр., наступныя рукапісы са збораў ДБЛ: Ф. 173.1.11, 48, 50; Ф. 304.1.47; Ф. 178.3657.
- ⁴² Ф. 19—5. Мае падабенства і з друкарскімі элементамі ў выдашнях Ф. Скарыны і Мамонічаў. Гл., напр., ламбард «М» на адв. 5 арк. Увогуле, пісьмо, ламбарды і ініцыялы гэтага рукапісу, а таксама яго вязь шмат у чым аналагічны рускім.
- ⁴³ Ф. 19—24. Архітэкtonіка, пісьмо, ламбарды, ініцыялы, вязь і іншыя графічныя элементы рукапісу цалкам падобныя да рускіх.
- ⁴⁴ Ф. 19—29. Свайм пісьмом рукапіс пагадвае Евангеллі Ф. 19—27 і 28. Ен цалкам падобны да аналагічных рускіх рукапісаў, почырк яго пісца часткова пагадвае шрыфты маскоўскіх анатім-

ных выдашняў, да якіх ёп вельмі блізкі ў часе стварэння (паводле дадзеных паперы — 1550-я гг.).

⁴⁵ Ф. 19—33. Пісьмо рукапісу вельмі падобнае да рускага, хоць яго архітэктонаіка крыху іншая.

⁴⁶ Ф. 19—36. Пісьмо рукапісу падобнае да шрыфтоў маскоўскіх ашанімных выдашняў і па рускае паўустаўшае кніжнае пісьмо. Тоё самае можна сказаць пра застаўкі, ініцыялы і вязь.

⁴⁷ Ф. 19—40. Пісьмо гэтага рукапісу асабліва выразнае ў сэнсе падабенства з маскоўскімі анатымі выдашнямі і рускім кніжным паўуставам. Паходзіць ёп з ваколіц Бярэсця.

⁴⁸ Ф. 19—35. Архітэктонаіка, пісьмо і іншыя графічныя элементы рукапісу цалкам падобныя да рускіх.

⁴⁹ Ф. 21. Налічвае 2306 адзінак захаванія XV—XX стст.

⁵⁰ Гл., напр.: Ф. 21—802, 803, 804, 808, 809 (апошні рукапіс, Евангелле, асабліва падобны да рускіх паводле графічных прыкмет).

⁵¹ Ф. 21—807.

⁵² Гл. запіс па першым чыстым аркушы, выкананы ўсходнебеларускім скоропісам XVI ст.: «...купил сию книгу... Козма священник с товарищи... дал денег четыре рубли московских».

⁵³ Гл. на першых аркушах кнігі рукапісную хроніку сям'і Бушакоў з-пад Рачіёнаў на Жмудзі (сям'я была кальвінісцкая) і запісы віленскага каноніка Бжастоўскага.

⁵⁴ Гл., напр., Трыёдзь поспою са збораў ДПБ (F.1.125), перапісаную у Гародні ў XV ст.

⁵⁵ Большаясць беларускіх рукапісаў у Кіеве захоўваецца ў Цэнтр. павук. б-цы АН УССР. Гл., напр., Евангелле першай наловы XVI ст. (Пятроў, № 28).

⁵⁶ Аддз. рэдкіх кніг, $\frac{091}{4216}$ К.

⁵⁷ Асабліва харектэрныя застаўкі старадрукаванага стылю перад Евангеллем паводле Матфея і Евангеллем паводле Іаана.

⁵⁸ Апроч пададзеных вышэй прыкладаў адзначым падабенства пісьма беларускага рукапісу пачатка XVI ст. са збораў Яраслаўскага музея-запаведніка (ЯМЗ, 15172) са шрыфтамі выдашняў III. Фіёля.

⁵⁹ Апроч падаваных ужо прыкладаў адзначым падабенства тыхіх графічных элементаў, як ламбарды. Гэтак ламбард «М» з маскоўскага анатымнага Вузкашрыфтовага евангелля мае аналагі ў шмат якіх беларускіх рукапісах і ў выдашнях Мамонічаў. Гл., напр.: Цэнтр. б-ка АН ЛітССР. Ф. 19—5 (арк. 5 адв.). Падобны ён і да ініцыяла «М» Дзялынскага спісу Статута Вя-

лікага княства Літоўскага 1529 г., які захоўваецца ў Б-цы Народовай у Варшаве (ВК, 804).

⁶⁰ Гл., напр.: Апостал XVI ст. са збораў Цэптр. б-кі АН ЛітССР (Ф. 19—24). Тут пават лігатуры цалкам падобныя да ўжытых у маскоўскіх выдашнях Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца.

⁶¹ Вядомы, прыпамсі, каля дзесяці кірылічных выдашняў Прымуса Трубера і ў паўтара раза болей глагалічных, якія пабачылі свет паміж 1560—1564 гг., г. зп. у той самы час, калі працавала і Нясвіжская друкарня. Славенскі дзеяч Рэфармациі Прымус Трубер прызначаў гэтыя кнігі для распаўсяджвання спрод падпёлаславянскіх народаў, перадусім харватаў-глагалішаў. Магчыма, намеры ў яго былі значна шырэйшы, ва ўсякім разе шэраг дадзеных сведчыць пра тое, што Прымус Трубер меў бласцірчыя контакты з усходнеўрапейскімі пратэстантамі, добра ведаў, у прыватнасці, беларускую пратэстанцкую кнігнасць. У сваіх кнігах ён згадвае і ўсходніх славян, напр., у прадмове да кнігі «Едны кратки разумци пауци» (Цюбінген, 1562), а прадмова гэтая — твор цаплечніка Марціна Лютера Філіпа Меланхтона «Агульныя месцы тэалогіі», вядзе размову і пра «русаў», у тым ліку і маскоўскіх.

⁶² Харлампьевич К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 96—97.

⁶³ Гл.: Лауцявічюс Э. Бумага в Літве в XV—XVIII веках. Вильнюс, 1979. С. 69.

⁶⁴ Тамсама. С. 70.

⁶⁵ Тамсама.

⁶⁶ Тамсама. С. 74.

⁶⁷ Тамсама. С. 76.

⁶⁸ Гл., напр.: Moxon J. Mechanick Exercices. London, 1685. Т. 1—2; F. Z. Teoria sztuki drukarskiej. Warszawa, 1832; Немировский Е. Л. Полиграфическая техника русских первопечатников // Полиграф. производство. 1963. № 10. С. 33—36; Голепченко Г. Я. Техника белорусского книгопечатания XVI—XVIII веков // Материалы научной конференции Фундаментальной библиотеки АН БССР им. Я. Коласа. Минск, 1965. С. 148—169 і інш.

«ІЗБРАЛ ОСТАВИТИ... В КНИГАХ...»

¹ Некаторыя павукоўцы лічаць, што Ф. Скарына выдаў не 42 кнігі, а 45. Розніца ў падліку тлумачыцца тым, што чатыры кнігі Царстваў (Прага, 1518), аформленыя як адно-адзінае выданне, часам лічаць за чатыры — паводле колькасці кніг.

² Гл.: [Немировский Е. Л.] В помощь составителям Сводного

каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов. М., 1976. Вып. 1. С. 32—39.

³ Тамсама. С. 32—41.

⁴ Гл.: Немировский Е. Л. Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве: Жизнь и деятельность Франциска Скорины: Описание изданий и указатель литературы. М., 1978.

⁵ У сувязі з гэтым заўсёды ўзпікала і ўзпікае пямала непарашумешняй. Таму да самага апошнігага часу не была вызначана і дата святкавання 500-гадовага юбілею з дні парадажэння Ф. Скарыны, што прыводзіла да пемалое блытапіны. Гл., напр.: Дышыневіч В. Юбілей Скарыны. Калі ён будзе?.. // Літ. і мастацтва. 1986, 10 кастрыч. С. 12.

⁶ Гл., напр.: Казбярук У. Як усё ж звалі беларускага першадрука? // Літ. і мастацтва. 1987, 13 лістап., С. 16; Жураўскі А. Ён зваўся Францыскам // Тамсама. 1987, 24 ліп., С. 6—7; Дышыневіч В. Пытанне зусім не простае... // Тамсама.

⁷ Тут перадусім неабходна пазнаць працы У. М. Конопа «От Ренессанса к классицизму: Стаповление эстетической мысли Белоруссии в XVI—XVIII вв.» і С. А. Падокшыпа «Франциск Скорина» (М., 1981).

⁸ Гл., напр., працы Л. И. Уладзімірава, Г. Я. Галепчанкі і Я. Л. Неміроўскага, большая частка якіх адлюстроўваецца ў вядомым паказальнику апошніга (гл. спасылку № 4).

⁹ Гл.: Шматоў В. Ф. Беларуская кніжная гравюра XVI—XVIII стагоддзяў. Мн., 1984.

¹⁰ Большая частка лігвістычных прац адлюстроўваецца ў паказальніку Я. Л. Неміроўскага (гл. спасылку № 4). Дадамо, што ў 1984 г. у Мінску выйшаў у свет другі том «Слоўніка мовы Скарыны» (П—Я), складзены У. В. Апічэнкам.

¹¹ Выдадзены дзесяццю гадамі рагей за гэтую працу нарыс В. К. Зайцева «Францыск Скарына» (Гісторыя беларускай да-кастрычніцкай літаратуры. Т. 1. С. 160—190), па сутнасці, не змянчае піякай літаратуразнаўчай характарыстыкі папісанага Скарынам. Аўтар бясспрэчна захоплены тэмай, звяртаеца да скарынаўскіх арыгіналаў, але пры гэтым часта выяўляе проста абуральнае піведанне асноў літаратуразнаўчае медыя-вістыкі.

¹² Гл., напр.: Горфункель А. Х. Гуманизм — Реформация — коптреформация. С. 10—11 і ішл.

¹³ Коноп В. М. Франциск Скорина и Иван Федоров: Преемственность просветительских и эстетических традиций // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. С. 17.

- ¹⁴ Тамсама. С. 24.
- ¹⁵ Гл., напр.: Література Древнега Востока. М., 1962. С. 77—93; Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир: Ветхий завет как памятник литературы и общественной мысли древней Передней Азии. М., 1987.
- ¹⁶ Гл., напр.: Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. 1. Стб. 606—612; Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 1. С. 434—435 і інш.
- ¹⁷ Гл.: Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973.
- ¹⁸ Словы з ліста А. М. Горкага да А. Н. Мірашпічэлкі ад сакавіка 1929 г. Цыт. паводле: Наука и религия. 1979. № 2. С. 54.
- ¹⁹ Гл., напр.: Kugel J. L. The idea of Biblical poetry: Parallelism and Its History. New Haven and London, 1984.
- ²⁰ Цэнтр. б-ка АН ЛітССР. Ф. 19—147. Паходзіць з Супрасля.
- ²¹ Тамсама. № 262.
- ²² Б-ка АН СССР у Лепінградзе. 24.4.28. Паходзіць з Супрасля.
- ²³ Скорина Ф. Предъсловие... // Бытие. Прага, 1519. Арк. 2.
- ²⁴ Данте Алигьери. Малые произведения. М., 1968. С. 135—136.
- ²⁵ Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 675. Параўн. у Ф. Скарыны: Цыт. тв. Арк. 2—6 і інш.
- ²⁶ Гл., напр., тытульны аркуш у кн.: Erasmi Roterodami. Epigramata. Besileam, 1518.
- ²⁷ Варбапец Н. В. Издания на пародных языках в XV веке // V Всесоюзная научная конференция по проблемам книжоведения: Секция истории книги. М., 1984. С. 25—27.
- ²⁸ Тут была прароблена велізарная археографічная, тэксталагічная, перакладчыцкая, лігвістычная і каментатарская праца, якая закопчылася выдацнем у 1514—1520 гг. шматмоўлай Бібліі, да якой прылучалася некалькі граматык і слоўнікаў старажытных моў, а таксама разнастайныя даведачныя матэрыялы.
- ²⁹ Флоровский А. В. Чешские струи в русском литературном развитии // IV Международный съезд славистов. Славянская филология. Сб. статей. III. С. 236.
- ³⁰ Гл., напр.: Чистович И. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1875. Т. 1. С. 13 і інш.
- ³¹ Гл., напр.: Скорина Ф. Предословие... // Книга Даниила пророка. Прага, 1519. Арк. 1 адв.—4 і інш.
- ³² Адзначым толькі адно з першых на часе ў пайпоўшай науцы невядомае крытычнае даследаванне пад называю «Доктора Пон-

лоцкаго Франциска Скорины пераводы і издания», датаванае прыблізна 1815 г. Тут проста сцвярджаецца, што «Біблія руская... перакладзена з Вульгаты», а «Псалтыр пераклад з грэчскай». Гл.: ДБЛ. Адз. рукапісаў, Р. А. 14.27.

³³ Пра гэты рукапіс, што паходзіць з Супрасля, гл. спецыяльнае даследаванне буйнога знаўцы славянскіх старажытнасцяў М. Альтбаўера: Altbauer M. Some Methodological Problems in Research of the East Slavic Bible Translations (Vilnius Codex n. 262). Jerusalem, 1968.

³⁴ Гл.: Rost H. Die Bibel im Mittelalter: Beiträge zur Geschichte und Bibliographie der Bibel. Augsburg, 1939.

³⁵ Нягледзячы па даволі зважчую колькасць пайцікавейшых даследаванняў, надзвычай багатая гісторыя чэцкага пісьменства і старачэцкага літаратурны, што мела такі заўважны ўплыв на польскую, беларускую, украінскую і рускую, вядома памяшчэ абсолютна недастатковая. Велізарная колькасць літаратурных крыніц пакуль застаецца недаследаваная. Уяўлэнне пра памеры гэтага мала або зусім не вывучанага літаратурнага масіву дае, напр., М. Копецкі: Korecký M. Uvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha, 1978.

³⁶ Ф. Скарыпа рабіць гэта ў прадмовах да шмат якіх сваіх выдаўніцтваў: Бытье, Исход, Кніга Даниила пророка і інш.

³⁷ Гл., напр.: Скорыпа Ф. Предъсловие... // Псалтирь. Арк. 2—4.

³⁸ Гл.: Турілов А. А. Гімнографическое паследнєе Франциска Скорыпы в рукописной традиции (к вопросу о научном описании и изучении рукописей традиционного содержания) // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности: Материалы Всесоюзной конференции. Л., 1981. С. 241—247.

³⁹ Скорыпа Ф. Предъсловие... // Псалтирь. Вильпя, [каля 1522]. Арк. 1. адв.—3.

⁴⁰ Гл., напр., чатырохрадкоўе Францыска Скарыпы па арк. 1. Кніга Іова і інш.

⁴¹ Гл., напр.: Скорыпа Ф. Сказание... // Второй закон. Арк. 2 (развагі пра тое, які павінен быць закон: «почтывый», «можный», «потребный», «пожиточный» і г. д.); яго ж. Предъслование... // Книга Иова. Арк. 2. (параўпашце: «Яко бо злато искушаётся огнем, тако и святыи божии терпением») і інш.

⁴² Гл., напр.: Скорыпа Ф. Предисловие к Соборнику // Апостол. Арк. 4 чацвёртага лічэння; яго ж. Писаны речи в сей Малой подорожной книжце // Соборник. Вильпя, [каля 1522]. Арк. 21 і інш.

⁴³ Гл., напр.: *Biblia. Köln, 1479. Р. 6—7.*

⁴⁴ Нам з пэўнасцю неўядома піводнага радыка, папісанага яго рукою. Аднак аналіз карэктарскіх і рэдактарскіх выпраўленняў тэксту ў асобніках выданняў Скарыны і надпісаў на шмат якіх з іх, што сведчаць пра ўдзел у справе Багдана Онкава, які пазвалы таксама Багдан Онкавіч, дазваляе меркаваць, што ўсе яны зроблены рукою Скарыны. Пісьмо гэтых надпісаў у аспоўным стылізаванае пад шрыфты Скарыпавых кніг, а ў пекаторых выпадках яно блізкае да тышовага беларускага кніжнага паўустава, вельмі характэрнага для помпікаў пісьменнасці, створаных у буйных беларускіх гарадах таго часу. Часткова ж фрагменты гэтых надпісаў пабліжаюцца да дзялавога пісьма, выяўляюць руку вельмі здатную, спрактыкаваную ў перапісцы вялікіх колькасці кірылічных тэкстаў, відаць, пісаў чалавек, які мае відавочныя каліграфічныя здольнасці. Гл., напр., асобнікі кнігі Іова са збораў ДБЛ, № 6518 («А то ся стало накладом Богдана Онкова, сына радца места Віленскаго»). У надпісе выкарыстаныя пават вынасныя запакі, падрадковыя літары з цітламі і без, лігатуры; № 6334 («А пакладом Богдановым Онкович з віленскага места») — выкарыстаная ўсяго толькі адна надрадковая літара «ч» пад цітлам.

⁴⁵ Агульная іх колькасць перавышае дзвесце.

⁴⁶ Гл., напр.: пергаміны Шаstadtneў, пісьмо якога вельмі нагадвае малюнкам скарынаўскія шрыфты, у тым ліку і прыгаданыя «ш» і «щ» — ДБЛ. Аддз. рукапісаў, ф. 205, № 290.

⁴⁷ Гл., напр.: *Бытье. Арк. 93—94; Книга Иесуса Сирахова. Прага, 1517. Арк. 81 адв.; Апостол. Арк. 33 адв., 86 адв. і інш.*

⁴⁸ Інв. № 6334.

⁴⁹ Гл. спасылку № 44.

⁵⁰ Драўляныя дошкі пераплёту ўпораваны з блокам кнігі.

⁵¹ Пераплёт і ціспепі па ім выдатна захаваліся. Добра відны адбіткі з пакатаў рознага малюнка, штэмпеляў, дарожніка. Кампазіцыя ціспепі часткова пагадвае паўгародскую і полацкую, часткова, але ў меншай ступені, нямецкую або польскую. Буйны зпаўца мастацтва ўсходнеславянскага пераплёту С. А. Клесікаў, відаць, заічваў гэткі яго тып да граўядапскіх пераплётав (гл.: Клесіков С. А. Описания древних русских обычных переплетов // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 61), хоць яго класіфікацыя мела чыста напярэдні, а хутчэй пават умоўныя характеристары. Асаблівую цікавасць па гэтым пераплётце скла-

- даюць малюнкі пакатак і штэмпеляў, яны відавочна набліжаюцца да ўсходнеславянскай традыцыі.
- ⁵² Гл., напр., працы піскага майстра другой паловы XV — пачатку XVI стст. Ашаніі.
- ⁵³ Гл.: Суворова К. И. Рукой Александра Блока // Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 89.
- ⁵⁴ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е. М., 1979. С. 57.
- ⁵⁵ Тамсама.
- ⁵⁶ Гл.: Скорина Ф. Предъсловие... // Бытье. Арк. 3.
- ⁵⁷ Тамсама. Арк. 3—4.
- ⁵⁸ Тамсама. Арк. 3.
- ⁵⁹ Гл., напр.: Аверинцев С. С. Византийская риторика: Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986. С. 19—90.
- ⁶⁰ Гл., напр.: Гаспаров М. Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. С. 91—169.
- ⁶¹ Скорина Ф. Предословие... в книги первъви Царств // Книги Царств. Прага, 1518. Арк. 3.
- ⁶² Владимиров П. В. Доктор Фрациск Скорина: Его переводы, печатные издания и язык. С. 100—101 і інш.
- ⁶³ Сярод іх дастаткова пазваць Арыстоцеля, Аляксандра Македонскага, выдатнага пісьменніка Іаана Дамаскіна. У пісаннях Скарыны згадваюцца тыя самыя асобы, што і ў творах яго вядомых заходнеўрапейскіх сучаснікаў, напр. Эразма Ратэрдамскага.
- ⁶⁴ Гл., напр.: Скорина Ф. Предъсловие... // Книга Иова. Арк. 2—3.
- ⁶⁵ Гл.: Владимиров П. В. Указ. соч. С. 102.
- ⁶⁶ Гл., напр.: Скорина Ф. Предъсловие... // Псалтирь. Арк. 2.
- ⁶⁷ Гаспаров М. Л. Указ. соч. С. 97.
- ⁶⁸ Пра «краспомовность» Скарына пісаў у «Предъсловии... во всю Библию»: Бытье. Арк. 3.
- ⁶⁹ Гл., напр.: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364—1764. Kraków, 1964. S. 189—220.
- ⁷⁰ Гл., напр.: Czerniatowicz J. Początki grecystyki i walka o język grecki w Polsce doby Odrodzenia // Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Ser. A. 1959. Z. 3. S. 27—55.

- ⁷¹ Гл., напр.: Dargan E. A Story of Preaching. New York, 1905. Р. 539—552; Brzozowski M. Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI—XVIII) // Dzieje teologii katolickiej w Polsce. Lublin, 1975. Т. 2. Cz. 1. S. 363—391.
- ⁷² Гл.: Гаспаров М. Л. Указ. соч. С. 102—103.
- ⁷³ Гл.: Artes praedicandi. Paris; Ottava, 1936.
- ⁷⁴ Скорипа Ф. Предъсловие... // Книга Иова. Арк. 3.
- ⁷⁵ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. С. 23.
- ⁷⁶ Горфункель А. Х. Историко-культурное значение первопечатных библей // Федоровские чтения 1981. М., 1985. С. 71.
- ⁷⁷ Гэта кніга, што называлася «Adagiorum collectanea», упершыню пабачыла свет у 1500 г. і адразу ж сталася пэзвычайна па-пулярней сярод чытачоў, якія лічылі яе найлепшай апталогіяй чалавече мудрасці, прыкладным дацаможнікам у павучанні культуры мовы. Эразм пеадара зова дашаўняў гэты зборнік, так што яго абёём у рэпцыі рэшт павялічыўся амаль у пяць разоў. Пра выдашні Эразма Ратэрдамскага гл.: Bezzel I. Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts in bayerischen Bibliotheken. Stuttgart, 1979 і нашу рэцензію на гэту кнігу ў зб.: Федоровские чтения 1980. М., 1984. С. 248.
- ⁷⁸ Гуманісты пагаджаліся з аптычнаю тэорыяй пра тры функцыі літаратуры і тры стылі — пізкі, сярэдні і высокі.
- ⁷⁹ Гл., напр.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. Стб. 63—64; Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 4. С. 407—408.
- ⁸⁰ Гл., напр.: Білодід І. К. Вчення М. В. Ломоносова пра тры стылі і юго значэння в історіі російскай і украінскай літаратурных мов. Київ, 1961.
- ⁸¹ Гл.: Владимиров П. В. Указ. соч. С. 82 і іш.
- ⁸² Скорипа Ф. Деяния святых апостол книг предмова // Апостол. Арк. 1 адв.
- ⁸³ Гл., напр.: Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII вв.): Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981.
- ⁸⁴ Гл., напр.: Лабыццев Ю. А. Список издательских предисловий и послесловий к русским старопечатным книгам XVI—XVII вв. // Русская старопечатная литература. С. 276—290.
- ⁸⁵ Первольф И. Славянская взаимность с древнейшими временем до XVII века. СПб., 1874. С. 253.
- ⁸⁶ Владимиров П. В. Указ. соч. С. 127—128.

- ⁸⁷ Гл.: Флоровский А. В. Чешская библия в истории русской культуры и письменности (Франциск Скорина и продолжатели его дела) // *Sborník filologický*. Vyd. III. Tř. Ces. věd a umění. 1940—1946. S. 184.
- ⁸⁸ Ні гэты, што ішыя подобныя тэксты не трапілі ў вядомую антологію Скарынавых твораў «Прадмовы і пасляслоўі» (Мн., 1969). Зрэшты, ёсьць і выключчэпі, напр. тэкст пасля слова «Конец предисловия» па арк. 4 адв. Прытчаў Саламона: «Сия книга, рекомая...» (с. 21).
- ⁸⁹ Пра герменэўтыку як науку ў пас з усёй сур'ёзласцю началі гаварыць толькі самым апошнім часам. Гл., напр.: Герменевтика: История и современность: Критические очерки. М., 1985. За мяжою атрымала вельмі шырокое самастойнае развіццё і чиста літаратуразпаўчая герменэўтыка, Гэта дастатковая добра распрацаваная дысцыпліна, якая ўваходзіць разам з паэтыкай пібы ў адзіны цыкл.
- ⁹⁰ Гл.: *Biblij Czeská w Benátkach tisstená*. 1506.
- ⁹¹ Гэта пераважна выдапні Бібліі ішкунабульлага і постікунабульлага перыяду, у тым ліку два чэшскія: *Bible. V starém městě pražském*. 1488; *Bible. Kutná Hora*. 1489. Як і чэшскія Бібліі, амаль усе яны надрукаваны ў самых вялікіх фарматах, пераважна ў гэтак званую ²⁰.
- ⁹² Асобнік са збораў ДБЛ.
- ⁹³ Гл.: Курбский А. М. Сочинения. СПб., 1914. Т. 1. Стб. 401—403. Андрэй Курбскі пават сцвярджаў: «...аз сам видел библии Лютеров перепод, согласующ по всему Скориным библием» (там-сама).
- ⁹⁴ Гл., напр.: «Есьферъ Царица пришла пред Альвера Царя» (Книга Есфера. Прага, 1519. Арк. 1, 18); «Даниилу седящему со львы припесе Аввакум обед» (Книга Даниила пророка. Арк. 1) і інш.
- ⁹⁵ У дадзеным выпадку меркавашце П. У. Уладзімірава (Указ. соч. С. 87 і інш.) пра значны ўплыў Чэшскай бібліі 1506 г. па гэту частку літаратурнае працы Скарыны пам здаецца абсолютна слушным.
- ⁹⁶ Апошняя праглядаецца ўсё ж злачна выразней, чым першая. Цалкам у духу старажытнарускіх кніжнікаў Скарыны, бадай, піша ўсяго толькі адзін раз: «А в чем бывся омылих, разумнейшие поправьте прошу вас» (Предъсловие... во всю Библию // Бытье. Арк. 6 адв.).
- ⁹⁷ Владимицов П. В. Указ. соч. С. 127.
- ⁹⁸ Беркаў П. П.. Ф. Скарына і начатак усходнеславянскага верша-

- складання // 450 год беларускага кнігадрукавання. Мн., 1968. С. 245—261.
- ⁹⁹ Турилов А. А. Указ. соч.
- ¹⁰⁰ Скорина Ф. Предъсловие... // Псалтирь. Арк. 2 адв.—3. Разбійка па радкі паша.
- ¹⁰¹ Владимиров П. В. Указ. соч. С. 115.
- ¹⁰² Скорина Ф. Предъсловие... во всю Библию // Бытье. Арк. 3.
- ¹⁰³ Гл., напр.: Kugel J. L. Op cit.
- ¹⁰⁴ Спашлемся ўсяго толькі па адріп, блізкі пашай тэме прыклад — творчасць Я. Кахапоўскага, які пісаў па польскай і лацінскай мовах, а таксама гімны.
- ¹⁰⁵ Гл., напр.: A Dictionary of Hymnology. New York, 1957. V. 1—2.
- ¹⁰⁶ Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические проблемы. М., 1977. С. 63.
- ¹⁰⁷ Гл.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 103—104, 317—318; яго ж. Византийская риторика. С. 21 і інш.
- ¹⁰⁸ Гл., напр.: Лихачев Д. С. Капоп и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфенію Юрдивого (Ивана Грозного) // Рукописное наследие Древней Руси: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1972. С. 10—27. Цікава, што ў першы том «Словаря книжников і книжности Древней Руси: XI—первая половина XIV вв.» творы гімнаграфічных жанраў не ўключачы.
- ¹⁰⁹ Гл., напр.: Скорина Ф. Предъсловие... во всю Библию // Бытье. Арк. 2. Грыгорый Вялікі асабліва вядомы і як рэфарматар царкоўных спеваў.
- ¹¹⁰ Гл., напр.: Скорина Ф. Писалы речи в сей Малой подорожной книжце // Соборник. Арк. 21.
- ¹¹¹ Историческое обозрение богослужебных книг греко-российской церкви. Киев, 1836. С. 187.
- ¹¹² Гл.: Турилов А. А. Указ. соч.
- ¹¹³ Гл.: Скорина Ф. Акафист имени Исусову. Вильна, [каля 1522].
- ¹¹⁴ Гл.: Скорина Ф. Акафист Иоанну Предтече. Вильна, [каля 1522].
- ¹¹⁵ Гл., напр.: Грычык М. М. Шляхі беларускага вершаскладання. Мн., 1973. С. 33—38.
- ¹¹⁶ Владимиров П. В. Указ. соч. С. 127.
- ¹¹⁷ Гэты тэкст змешчаны на арк. 1 (з гравюрай) кнігі Іова ў першым яе варыянце і на арк. 2 (з застаўкай) у другім варыянце. У абодвух выпадках тэксты абсалютна ідэнтычны:

Богу в троици единому ко чти и Ко славе.

Матери его пречистой Марии к похвале.

Всем небесным силам и святым его к весселю.

Людем посполитым к доброму научению,

- ¹¹⁸ Тут адчуваецца цяга да сілабікі, сэнсавыя і інтанацыйныя часткі вершавага рада выдзяляючца паўзамі, рады злучаючца царпаю рыфмай. Гл.: Беркаў П. И. Паказ тв.; Грычык М. М. Цыт. тв. і інш.
- ¹¹⁹ На факультэце мастацтваў, або артыстычным, ва ўніверсітэтах Еўропы, у тым ліку і ў Кракаве, вершаскладанню павучалі ў розных курсах, напр., у *ars dictaminis*. Пры гэтым некаторыя выкладчыкі выкладалі думкі славутых сучаснікаў-італьянцаў, перадусім Калуча Салютаті і Леанарда Бруні, які лічыў пазэю асповай усіх навук.
- ¹²⁰ Іспуе некалькі варыянтаў гэтай песні, найбольш старажытны гэтак званы «Кракаўскі I» датуецца пачаткам XV ст. Арыгінал захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы ў Кракаве (іпв. № 1619).
- ¹²¹ Гэткай думкі прытрымліваецца вялікая колькасць павукоўцаў, хоць існуе і мноства іншых меркаванняў. Выданні тэксту «Багародзіцы» і літаратура пра яе ў аспоўым пералічаны ў: *Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut»: Piśmiennictwo staropolskie*. [Warszawa], 1963. Т. 1. С. 189—197.
- ¹²² Пра шмат якія з іх гл.: *Surzyński J. Cantionale ecclesiasticum ad normam Ritualis sacramentorum Petricoviensis nec non aliorum antiquorum librorum, Gradualis scilicet, Antiphonarii, Processionalis et Psalterii, cura synodorum provinciae Gnesnensis*. Poznań, 1892.
- ¹²³ Назавем толькі двух найбольш верагодных, па нашу думку, прэтэндэнтаў: славутага Рамана Сладкапеўца, якога параўноўвалі з Піндарам, і патрыярха Сергія.
- ¹²⁴ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. С. 23.
- ¹²⁵ Гл.: Владимиров П. В. Указ. соч. С. 195—196 і інш.
- ¹²⁶ Гл.: Скорина Ф. Послесловие // Капоп Богоявленіе. Вільна, [каля 1522]. Арк. 8 адв. («Доконап ест капоп... выложенный из греческого на руски язык доктором Фрацциском с Полоцька»). Пад час павучаппя ў Кракаве Скарына мог займацца грэчаскай мовай у вядомага італьянскага гуманіста Дж. Сільвіо дэ Маціо, лёс якога найцяснейшым чынам быў звязаны з Беларуссю.
- ¹²⁷ Владимиров П. В. Указ. соч. С. 196.
- ¹²⁸ Гл.: Апічэнка У. В. Слоўнік мовы Скарыны. Мн., 1977—1984. Т. 1—2.

- ¹²⁹ Гл., напр.: Часословец. Krakow, 1491, асабліва арк. 24—29 і ішн.; Триодь постпая. Krakow, [каля 1493]; Псалтырь с восследованием. Цетинье, 1495. Апроч агульнага складу і асобных тэкстаў тут асабліва цікавыя акафіст Багародзіцы на арк. 114—127 адв., акафіст Іаану Прадцечу на арк. 127 адв.—137 і «Пасхалия, с луповпым и синаксаром» на арк. 184—192 адв.; Псалтырь с восследованием. Венеция, 1520; Молитвослов. Венеция, 1520 і ішн.
- ¹³⁰ Тэкст гл. у спасылцы № 126.
- ¹³¹ Акафіст Богородице. Вильна, [каля 1522]. Арк. 11. Разбіўка па радкі наша.
- ¹³² Гл., напр.: Кніга Дапіила пророка. Арк. 29 і ішн.
- ¹³³ Гл., напр.: Песнь песней. Прага, 1518. Арк. 9 і ішн.
- ¹³⁴ Пра беларускія выданиі твораў Кірыла Тураўскага гл. піжэй.
- ¹³⁵ Скорина Ф. Акафіст Іоанну Предтече. Арк. 12 адв. Поўны тэкст маленія змяшчае старабеларусізмы, напрыклад, «парожнение», «закону».
- ¹³⁶ Што зноў жа тлумачылася традыцыяй. Праўда, гэтым разам не жадашлем наследаваць ёй, а неабходнасцю — дзёля імкнепня быць максімальца зразумелым чытачамі.
- ¹³⁷ Акафіст кресту Господню. Вильна, [каля 1522]. Арк. 16 адв.
- ¹³⁸ Скорина Ф. Акафіст имени Исусову. Арк. 11 адв.
- ¹³⁹ Акраверш — своеасаблівы паэтычны твор, сума пачатковых літар кожнага радка або раздзела якога ўтворае туго або ішшую сэнсавую фразу. У ёй часам чытаецца імя стваральніка дадзенага твора. Сусветная літаратура, прысвечаная грэчаскім і балгарскім акравершам, даволі значная. Падамо толькі дзве працы: класічнае даследаванне К. Крумбахера «Die Akrostichis in der griechischen Kirchenpoesie» (Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse. 1903: S. 551—691) і найноўшую працу — П. Матейч: Българският химноописец Ефрем от XIV в.: Дело и значение (София, 1982). Усходнеславянскія акравершы, асабліва ж беларускія, практычна нявывучаныя.
- ¹⁴⁰ Гл.: Максима Грека мниха толкование предписуемому к некоему каноном краегранесию // Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1862. Ч. III. С. 251—254.
- ¹⁴¹ Гл., напр.: Канон Богородице. Арк. 1.
- ¹⁴² Гл., напр.: Канон св. Николе. Вильна, [каля 1522]. Арк. 1 адв.
- ¹⁴³ Гл., напр.: Канон апостолом Петру и Павлу. Вильна, [каля 1522]. Арк. 1.

- ¹⁴⁴ Гл.: Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 1985. Т. 1. С. 59.
- ¹⁴⁵ Там ім, у прыватнасці, напісаны канон Іаану Прадзечу з малітваю да яго. Гл.: Denissoff E. Maxime le Grec et l'Occident. Paris; Louvain, 1943. Р. 416—420.
- ¹⁴⁶ Гл., напр.: Псалтырь с Часословцем. Заблудов, 1570.
- ¹⁴⁷ Гл.: Владимиров П. В. Указ. соч. С. 208 і іш.
- ¹⁴⁸ У Аддэ. рукапісаў ДПБ захоўваецца Апостал на грэчаскай мове, перапісаны Максімам Грэкам (Кірыла-Белазерскія зборы, № 120/125). У ім, у прыватнасці, змяшчаюцца шматлікія прадмовы і тлумачэнні да ўсіх раздзелаў кнігі, вельмі падобныя паводле задумы да ўступных тэкстаў Скарыны.
- ¹⁴⁹ Гл.: Скабаллапович М. Толковый типикоп. Киев, 1910. Т. 1. С. 113.
- ¹⁵⁰ Гл., напр.: Gerling R. Schriftwort und lyrisches Wort. Meisenheim am Glan, 1969.
- ¹⁵¹ Намі непасрэдна вывучаны амаль усе іх асобнікі, за выключэннем некалькіх, прагледжаных у мікрафільмах.
- ¹⁵² Так, напр., у асобніках кнігі Юдзіф па арк. 2 ёп выпраўляе памылку «триста» па «тридцать».
- ¹⁵³ Гэта церадусім рукапісныя спісы гэтых тэкстаў (гл., напр.: Владимиров П. В. Указ. соч. С. 221 і іш.). Прыйгадаем яшчэ ўжо памінаную рукапісную анталогію прадмоў і падпіснія раздзелаў са збораў ДВЛ (зпаходзіцца ў складзе Астрожскай бібліі, служыць уводзінамі да яе), па арк. 25 якой зменшчаны два «сказанні», магчыма, таксама напісаныя Скарышам.
- ¹⁵⁴ Гл., напр.: Молітва Манасіи царя ерусалимскага пісана на концы Паралипоменап // Часословец. Вильпа, [каля 1522]. Арк. 14—15 другога лічэння.
- ¹⁵⁵ Гл., напр.: Головацкий Я. Ф. Дополнение к очерку славяно-русской библиографии В. М. Ундорского. СПб., 1874. С. 18 і іш.
- ¹⁵⁶ Гл., напр.: Wiszniowski M. Historija literatury polskiej. Kraków, 1851. Т. 8. С. 474.
- ¹⁵⁷ Гл. пра яго: Лабыццев Ю. А. Новый экземпляр Акафистника Франциска Скорины // Тр. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1978. Т. 14. С. 203—206.
- ¹⁵⁸ Гл. першае паведамленне пра яго: Crone H. Gamle Slaviske Tryk i det Kongelige Bibliotek // Fund og Forskning. 1957. Т. 4. Р. 61.
- ¹⁵⁹ Сim. 561.
- ¹⁶⁰ Гл., напр., спіс службоўцаў Віленскага гарадскага магістрата,

- пачынаючы з 1516 г.—ЦДГА ЛітССР. Ф. ДА, адз. зах. 5324, арк. 1 і інш.
- ¹⁶¹ Гл., напр.: *Theseus Ambrosius. Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas. Papiae, 1539.* Р. 53.
- ¹⁶² Ад'езд Скарыны ў Прагу адбыўся прыблізна ў 1534—1535 гг.
- ¹⁶³ Важна адзапчаць, што ўсё гэта заходнеўрапейскія выданні першай паловы XVI ст. (пачынаючы з 1525 г.), у аспоўным з сілезскімі правіленцыямі, а таксама Вроцлаўская актавая кніга (пачынаючы з 1535 г.).
- ¹⁶⁴ Гл., напр.: *Karge P. Slavische Denkmäler aus älterer Zeit in Breslau // Archiv für slavische Philologie.* 1890. Bd. 12. S. 133—135.
- ¹⁶⁵ Гл., напр.: *Balent B. Prekonali nepriazeň storočí // Práca.* 1978, S. 6.
- ¹⁶⁶ Гл., напр.: Лукьяненко В. И. Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особенности // ТОДРЛ, 1960. Т. 16. С. 223—224.
- ¹⁶⁷ Гл., напр.: Алексеев А. А. Песнь песней в Острожской библии: Состав и источники текста // Федоровские чтения 1981. С. 117 і інш.
- ¹⁶⁸ Гл., напр.: Горский А. В. Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. I. Священное писание. М., 1855. С. 2—3 і інш.
- ¹⁶⁹ Гл., напр.: Погорелов В. А. Библиотека Московской Синодальной типографии. Ч. 1. Рукописи. Вып. 3. Псалтири. М., 1901. С. 34 і інш.
- ¹⁷⁰ Захоўваецца ў ДПБ (Пагодзіскі збор. 84).
- ¹⁷¹ Гл. іпіцыял «С» па адв. тыт. арк. Акафиста гробу Господню. Вільпа, [каля 1522].
- ¹⁷² Гл.: Киселев Н. П. Пропехождение московского старопечатного орнамента // Книга: Исследования и материалы. 1965. Т. 2. С. 167—198.
- ¹⁷³ Гл.: Angermann N. Einwirkungen des frühen deutschen Kupferstichs auf den russischen Buchschmuck // Israhel van Meckenem und der deutsch Kupferstich des 15. Jahrhundert. Bocholt, 1971. S. 126.
- ¹⁷⁴ Гл.: Псалтырь. М., 1602. Першая з заставак знаходзіцца на арк. 3, 35, 113, 148; другая — па арк. 23 адв., 127; трэцяя — па арк. 45 адв., 90 адв., 207; чацвёртая — па арк. 55 адв., 101, 196; пятая — па арк. 80 адв.; шостая — па арк. 138, 188, 330; сё мая — па арк. 167 адв.; восьмая — па арк. 175 адв.

- ¹⁷⁵ Гл.: Зернова А. С. Орнаментика кніг московской печати XVI—XVII веков. М., 1952. С. 16 і іш.
- ¹⁷⁶ Гл., напр.: літара «а» ў зачале ў слове «спісапа» з маскоўскага Апостала 1564 г. (арк. 7), тая самая літара ў слове «капон» з маскоўскага Часоўпіка, падрукаванага ў 1565 г. (арк. 127). Сваім малюнкам яны вельмі падобныя да аднаведных літар са скрыпаўскіх выдаццяў і ў меншай ступені — з выдаццяў ІІІ. Фіёлі.
- ¹⁷⁷ Напр., арыгіналы скрынаўскіх ініцыялаў з «Малой падарожнай кніжкі» і Апостала выкарыстоўваліся ў асноўным у выдаццях Святадухаўскага брацтва, у яго друкарнях, што дзейнічалі ў Вільпі і Еўі. Напр., маленькі ініцыял «Е» з віленскіх выдаццяў мы сустракаем далей у «Азбуке» (Вильпа, 1596), «Полууставе» (Евье, 1644) і іш.; маленькі ініцыял «К» — у «Молітвах повседневных» (Вильпа, 1596), «Апфологиопе» (Евье, 1613), «Евангелии учительном» (Евье, 1616), «Молитвослове» (Вильпа, 1652) і іш.; сярэдні ініцыял «Г» — у «Молітвах повседневных» (Вильпа, 1596), «Новом заповете с Псалтырью» (Евье, 1611) і іш.; буйны ініцыял «К» — у «Молітвах повседневных» (Вильна, 1596), «Акафистах и капонах» (Вильна, 1628), «Новом заповете с Псалтырью» (Вильна или Евье, 1644) і іш. Агульная ж колькасць адбіткаў з арыгінальных скрынаўскіх ксілаграфічных дошак ініцыялаў у беларускіх выдаццях XVI—XVII стст. складае некалькі сотняў.
- ¹⁷⁸ Перайманні гэтых пры пэўнай павычы цастота проста адразніць ад арыгіналаў, з якіх яны выкапаныя, хоць у асабістых выпадках адразненні нагэтулькі пязпачныя, што зафіксаваць іх удаецца толькі пасля вельмі падрабязнага парашуцця. Не здаўляюць таму і памылкі пават дасведчаных даследчыкаў, якія лічылі копіі са скрынаўскіх ініцыялаў за арыгіналы.
- ¹⁷⁹ Выкарыстанне скрынаўскіх заставак і ініцыялаў, а таксама выпадкі непасрэднага пераймання яго шрыфтоў дазваляюць яшчэ больш пэўна гаварыць пра такую традыцыю, тым болей што, як наказваюць пазірапі, уплыў Скрыны закрануў і беларускую рукапісную кнігу XVI—XVII стст.
- ¹⁸⁰ Гл., напр., пляцёнку з ініцыяла «С» пражскіх выдаццяў Скрыны, малюнак якой пасля быў запазычаны шмат кім з выдаўцоў, у тым ліку Мамонічамі.
- ¹⁸¹ Гл., напр., гравюру з выявай цара Давіда з віленскага «Букваря» 1652 г. (арк. 8 адв.).
- ¹⁸² Выдацці ІІІ. Фіёлі і іншых друкароў, што выдавалі кнігі кірылічным шрыфтам, яшчэ не мелі гэтак відавочных слядоў уплыў

ву эпохі Рэнесансу, як гэта мы бачым у выданнях Скарыны. У Фіёля ўсё звязана з ранній, класічнай рукапіснай сярэднявечнай традыцыяй.

- ¹⁸³ Демін А. С. Писатель и общество в России XVI—XVII веков. С. 247.
- ¹⁸⁴ Тамсама.
- ¹⁸⁵ Горфушкель А. Х. Гуманизм — Реформация — контреформация. С. 18.
- ¹⁸⁶ Гл., напр.: Ginzburg C. Il nicodemismo. Torino, 1970.
- ¹⁸⁷ Горфушкель А. Х. Указ. соч. С. 18—19.
- ¹⁸⁸ Лютэр працаў пад перакладам Бібліі ў 1522—1542 гг.
- ¹⁸⁹ Эпгельс Ф. Диалектика природы. С. 346—347.
- ¹⁹⁰ У якасці прыкладу мы бярэ аду з і проблемных прац вядомага польскага літаратуразнаўцы Ю. Лявашскага — Старое и новое в польской литературе XVI в. // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. С. 12—31.
- ¹⁹¹ Тамсама. С. 13.
- ¹⁹² Тамсама. С. 12—13.
- ¹⁹³ Гл., напр., што пісаў пра Скарыну вядомы польскі філолаг С.-Б. Ліндэ па пачатку XIX ст.: Linde S. B. O literaturze rosyjskiej // Pamiętnik Warszawski. 1815. T. 3. S. 277—296.
- ¹⁹⁴ Гл.: Wiszniewski M. Historija literatury polskiej. T. 8. S. 460—480.
- ¹⁹⁵ Цікава адзінчыць падабенства, праўда, даволі далёкае, у афармленні выдапніяў Скарыны і шэрагу кніг Я. Кахапоўскага. Гл., напр.: тыт. арк. кнігі «Zgoda» (Kraków, 1564); гравюру на тыт. арк. «Pieśni o potopie» (Kraków, 1558) і іш.
- ¹⁹⁶ Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 178.
- ¹⁹⁷ Гл., напр.: Скорына Ф. Пред словие... // Книга Дашила пророка. Арк. 4.
- ¹⁹⁸ Тамсама.
- ¹⁹⁹ Скорына Ф. Починается другая предъмольва... // Книга Иисуса Спрахова. Арк. 3.

У БЯРЭСЦІ, НЯСВІЖЫ, ЗАСЛАЎІ...

- ¹ Юргініс Ю. М. Литовские книги XVI в. и проявление в них идей гуманизма // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. С. 66.
- ² Rhegius U. Sposoby a obyczaje niektóre. Brześć, 1554. Гл. таксама: Pułaski F. Wiadomości o najdawniejszych i nieznanych dru-

- 1 kach brzeskich 1553—1554 // Przegląd biblioteczny. 1908. Nr. 1. S. 121—126.
- ³ Яны выдадзены Ф. Пуласкім: Katechizm brzeski 1553/1554 r. // Collectanea Bibl. Ordynacji Krasińskich, 1908. Nr. 1. S. V—XXI.
- ⁴ Imler K. Summariusz dziesięciorga przykazania Bożego. Brześć, 1553.
- ⁵ Гл.: Kawecka-Gryczowa A., Korotajowa K., Krajewski W. Drukarnie dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Wrocław; Kraków, 1959. Z. 5. S. 252.
- ⁶ Гл.: Piekarski K. Książka w Polsce XV i XVI wieku// Kultura staropolska. Kraków, 1932. S. 358.
- ⁷ Historia o papieżu Janie VIII. Brześć, 1560.
- ⁸ Гл.: Kot S. Kancionał brzeski Jana Zaręby z 1558 r. // Reformacja w Polsce, 1937—1939. T. 9—10. S. 445—452. Унікальны асобнік канцыянала, што захоўваўся да вайны ў Кёнігсбергу, відаць, не збярогся.
- ⁹ Krótkie wypisanie sprawy przy śmierci i pogrzebie... Pani Hal-žbiety z Szydłowca Radziwiłłowej, wojewódziny wileńskiej. [Brześć], 1562. Перадрукавана ў: Kot S. Nieznany poeta polski XVI wieku // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1956. Bd. 25. H. 1. S. 127—145.
- ¹⁰ Гл.: Proteus abo Odmieniec. [Brześć], 1564.
- ¹¹ Гл., напр.: Kot S. Neiznany poeta polski... S. 114—150. Гл. таксама працу беларускага павукоўца Я. Парэцкага: Альтэрлігійная сатыра Брасцкага друкарскага двара ў XVI ст. // Бел. літаратура. 1979. № 7. С. 177—187.
- ¹² Гл.: [Kochanowski J.] Pamiątka wszystkimi cnotami hojnie obdarzonymu Janowi Baptisicie hrabi na Tęczynie, biełskiemu wojewodzie i lubelskiemu staroście. [Brześć, ok. 1570].
- ¹³ Rozmowa Polaka z Litwinem. [Brześć, ok. 1565].
- ¹⁴ Гл., напр.: ЦДГА БССР. Ф. 694, воп. 1, адз. зах. 450, 454.
- ¹⁵ Гл.: Węgierski A. Systema historico-chronologicum ecclesiarum Slavonicarum per provincias varias. Utrecht, 1652. Р. 485.
- ¹⁶ Гл., напр., шосты яе асобнік, які знаходзіцца ў дублетным фондае Музея кнігі ДБЛ.
- ¹⁷ Гл., напр.: Исаевич Я. Д. Острожская библия как памятник межславянских культурных связей // Федоровские чтения 1981. С. 19.
- ¹⁸ Гл.: Szeruda J. Geneza i charakter Biblii gdańskiej. Warszawa, 1932.
- ¹⁹ Biblia. Brześć, 1563. А. 4v.

- ²⁰ Ibid. A. 2—3 («Naiasnieyszemu Panu Panu Zygmutowi Augustowi... Zyczliwy służebnik posłuszny poddany y wierna Rada Mikołay Radziwil...»).
- ²¹ Ibid. A. 2.
- ²² Ibid. A. 3v — 6 («O Pozytku Pisma świętego... ku... Czythelnikowi Przedmowa»).
- ²³ Ibid. A. 6v — 13 («Summa abo Krotkie opisanie wszystkiego Pisma świętego», а таксама ішпныя артыкулы).
- ²⁴ Ibid. A. 1—579 («Księgi Starego Testamentu»). A. 1—143 («Księgi Nowego Testamentu»).
- ²⁵ Ibid. A. 1—7 («Rzeczy... wedle liter abiecadla...»). На адвароце апошняга аркуша кнігі, арк. 7 чацвёртага лічэння, калафон: «Ty Księgi... Drukowano w Brześciu Litewskim z roszkazania a nakladem... Pańa Mikolaia Radziwila... Roku...» 1563 месяца ве-распия дnia чацвёртага.
- ²⁶ Асабліва паказальныя ў гэтых адпосінах гравюры «Патон», «Фаптан», «Узор стала», «Ахвярпік» з Брасцкай бібліі.
- ²⁷ Неабходна падкрэсліць, што зацікаўленне ёю, як і выдапніямі Скарэпы, звичча ўзрасло ў XIX ст. Цікава, што для дэфектных яе асобікаў тады ж друкаваліся з дапамогаю літаграфіі адсутныя аркушы, якія пасля ўпляталіся замест страчаных. Гл., напр., літаграфаваны арк. 2. Брасцкай бібліі ў асобніку ДБЛ за № VII — 124496.
- ²⁸ Найлепшай з іх і дагэтуль застаецца даследаванне: Merczyng H. Szymon Budny jako krytyk tekstów biblijnych. Kraków, 1913.
- ²⁹ Гэта было сказана С. Будным у 1563 г. у лісце да вядомага швейцарскага пратэстанта Г. Булінгера. Гл.: Halecki O. Zgoda sandomierska 1570 r. Warszawa, 1915. S. 22.
- ³⁰ Гл.: Лабыцев Ю. А., Лукьяненко В. И., Немировский Е. Л. Описание изданий Несвижской типографии и типографии Василия Тяплинского.
- ³¹ Тамсама. С. 29. Гл. таксама апісанне В. С. Сопікава, які калісьці бачыў гэтую кнігу: Опыт российской библиографии. СПб., 1813. Ч. 1. С. 51—52, 168.
- ³² Гл.: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709). СПб., 1899. Приложения. С. 5.
- ³³ Тамсама.
- ³⁴ Гл.: Цветаев Д. Из истории иностранных исповеданий в России. М., 1886. С. 215—236.
- ³⁵ Гл., напр., спіс са збораў Сафійскай Наўгародскай б-кі, які захоўваецца цяпер у ДПБ (Саф. 1184).

- ³⁶ Гл. асобнік ДБЛ (інв. № 2816) з запісам XVII ст.: «Книга Катихисис печатной Лютерской на славянском языце в нем же многия ереси лютерский и Церкви противные Написаны. И за сие сея книги всякому Православному христианишу читати не достоинт, а зде она лежит для обличения их лютерских ересей, чтоб ведал о них».
- ³⁷ Гл.: Ластоўскі В. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Коўна, 1926. С. 383.
- ³⁸ Гл., напр.: Голенчепко Г. Я. Симон Будны: Книгоиздательская деятельность в Белоруссии // Из. истории книги, библиотечного дела и библиографии в Белоруссии. Мн., 1970. С. 169.
- ³⁹ Канцыянал быў састаўлены часткай Катэхізіса 1563—1564 гг. Гл.: Kawecka A. Kancjonały protestanckie na Litwie. w wieku XVI // Reformacja w Polsce. 1926. Т. 4. S. 128—139. У склад канцыянала ўвайшла і «Pieśń. Czego chcesz od nas Panie» Я. Каҳаноўскага, упершыню падрукаваная менавіта ў Нясвіжы.
- ⁴⁰ Усяго было падрукавана калі дваццаці выданняў, тры з іх па старабеларускай мове, адно па лацінскай, астатнія па польскай. Гл.: Kawecka-Gryczowa A., Korotajowa K., Krajewski W. Drukarnie... S. 77—79.
- ⁴¹ Гл. пра гэты бок дзеянасці С. Будлага: Парэцкі Я. І. Вершаваныя творы Сымона Будлага // Бел. літаратура. 1977. № 5. С. 138—144.
- ⁴² Гл.: Frycz Modrzewski A. O poprawie Rzeczypospolitej. Łosk, 1577.
- ⁴³ Гл.: Licinius J. Sententiae ad communem vitae usum... Łosk, 1569.
- ⁴⁴ Гл. найноўшыя пераклады некаторых з іх, зробленыя Я. І. Па-рэцкім, у кн.: Аптологія педагогіческой мысли Белорусской ССР. М., 1986. С. 78—88.
- ⁴⁵ Гл.: Nowy Testament. Łosk, 1574. S. 38—39.
- ⁴⁶ Пра гэтыя каптакты гл., напр.: Немировский Е. Л. Иван Федоров в Белоруссии. М., 1979. С. 48—49 і ішл.
- ⁴⁷ Пералік асноўных прац пра В. Цяпінскага гл.: Лабыцев Ю. А., Лукьяненка В. И., Немировский Е. Л. Описание изданий Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского. С. 6—7.
- ⁴⁸ Гл.: Martel A. La langue polonaise dans les pays ruthènes. Lille, 1938. Р. 208.
- ⁴⁹ Гл., напр.: Budny S. O przedniejszych wiary chrystiańskoj artykulech. Łosk, 1576. S. 2.
- ⁵⁰ Гл.: Тяпінскій В. Предмова (к Четвероевангелию) // Супрасльский сборник. Арк. 267 адв.—270 адв. Аддз. рукапіснай і рэдкай кн. ДПБ, інв. № 83.

- ⁵¹ Пра гэта сведчаць фрагменты запісаў на асобніку, які цяпер захоўваецца ў Архангельскім краязнаўчым музеі (інв. № 3531).
- ⁵² З выдашнямі Ф. Скарыны П. Трубера ненасредна маглі назнаёмыць і ішыя асобы, напр., таямнічы манах Іван Аляксандраў, які склаў у 1560 г. у Цюбіненскім універсітэце слоўнік лацінскай і рускай моў. Гл.: ЧОИДР, 1862. № 2. С. 45.
- ⁵³ Гл.: Лабыщаў Ю. Віцебскі запіс на першай рускай кнізе // Літ. і мастацтва. 1986, 12 верас. С. 16.
- ⁵⁴ Пэўпае зцешніе падабенства, пават пераважнае або сталае ўжыванне польскай мовы іштоту разе яшчэ по сведчыць пра капірэтную нацыянальную прыналежнасць таго або ішага пісьменніка XVI—XVII і пазнейшых стст. Напр., графічны партрэт В. Цяшпскага мас вялікую колькасць чиста польскіх рыс, ён падобны да славутасці гравюры — партрэта М. Рэя 1555 г., але ж перад намі беларус, патрыёт роднай культуры і мовы.
- ⁵⁵ Гл.: Gesangbuch zum Gebrauch der Reformierten Gemeinde in Lissa. Lissa, 1639.
- ⁵⁶ Ен быў выдадзены ў Амстэрдаме ў 1661 г., яшчэ раз у Лешне ў 1694 г., у Берліне ў 1731 г.
- ⁵⁷ Дзеіпасць друкарі Я. Кішкі ў Венграве па Падляшшы была эпізадычнай. Магчыма, гэта друкарня была створана для выдания твораў беларускага літаратара-палеміста Пятра Капіскага. Вядомы ўсяго толькі чатыры ле выдашні, што пабачылі свет у 1570 г. Гл.: Bibliografia literatury polskiej «Nowy Kogut». [Warsawa], 1964. Т. 2. С. 203—206.

ДАРОГІ РУСКІХ ПЕРШАДРУКАРОЎ

- ¹ Пра гісторыю заблудаўскіх цэркваў гл. падзвычай цікавую працу вядомага даследчыка лёсу беларускай культуры па Падляшшы Г. Сосны: Sosna G. Prawosławne dzieje miasteczka Zabłudów // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1976. №р. 1—2. С. 146—163.
- ² Гл., напр.: Krass J. Ikony // Gazeta Współczesna. 1980. 17 września. S. 4; tenże. Złodzieje ikon przed sądem // Ibid. 1980. 7—9 listop. Hryniewicki B. Zabytki bez ceny // Ibid. 1982. 12—14 listop. S. 6.
- ³ Гл.: Muzeum Iwana Fiodorowa // Gazeta Współczesna. 1983. 4 listop. S. 5.
- ⁴ Гл., напр., вельмі інфармацыйны артыкул польскага аўтара М. Біль «Заблудовская печатня Ивана Федорова» // Церковный вестник (Варшава), 1964. № 3. С. 9—14.

- ⁵ Гл., напр., адну з шэрагу гэткіх пататак: Krasko R. Dzieje Suprasliskiej oficyny // Kamena, 1962. №. 14. S. 8. У ёй падаўца праста «сенсацыйны» звесткі пра тое, што Супрасльская друкарня — гэта не што іншас, як Заблудаўская друкарня Івана Фёдарава, якая адпавіла сваю працу ў канцы XVII ст. Абсурднасць такіх звестак робіцца відавочнай ужо пры самым павярхойным параштыванні супрасльскіх і заблудаўскіх выдач. Самі гэтыя звесткі аўтар пазычаў, відаць, у выд.: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Warszawa, 1890. Т. 11. S. 590.
- ⁶ Назавем толькі самае аўтарытэтнае з гэтых даследаванняў — кнігу Я. Л. Неміроўскага «Іван Федоров в Беларуссии».
- ⁷ Цяпер паперы гэтых раскіданы па розных сковішчах. Напр., адзін з камплектаў гэтых папер знаходзіцца ў зборах Цэнтр. б-кі АН ЛітССР. F. 16—116. Аднак большасць дакументаў да нас не дайшла.
- ⁸ Гл., напр.: Кравченко В. Соратнік першодрукарня // Жовтень. 1985. № 4. С. 94.
- ⁹ Слушней было б называць Нестара «шратапам Падляшскім», пазней ён зробіцца нават патрыярхым экзархам у Кіеўскай мітраполії, сабор якое прызначыць яго адною з трох пайбольш аўтарытэтных асоб, абвязаных сачыць за выпраўленнем тэকстаў кніг перад іх публікацыяй. Гл.: Gębarowicz M. Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569—1583 na tle epoki. Wrocław, 1970.
- ¹⁰ Гл.: Немировский Е. Л. Иван Федоров в Белоруссии. С. 86—87.
- ¹¹ Гл.: Лабыщев Ю. А. Издания Франциска Скорины и других славянских первопечатников в библиотеке Супрасльского монастыря. С. 181—188.
- ¹² Гл.: Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1870. Т. 9. С. 52—55.
- ¹³ Гл., напр., выдатна захаваны багаты рукапіс Евангелля вучыцельшага са збораў Б-кі Нарадовай у Варшаве (№ 85), датаваны сярэдзінай XVI ст. На першым яго аркушы чытаем пра тое, што «преложена с гречаскага языка на рускыя кнігы в лето 6915», гэта значыць у 1407 г.
- ¹⁴ Гл., напр., фрагмент Евангелля апракос XIII ст. са збораў Б-кі АН СССР у Ленінградзе з падпісам «Евстафии архидиакон монастыря Супрасльского». Апісанне фрагмента: Бубнов Н. Ю., Лихачева О. П., Покровская В. Ф. Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук. С. 25—26.
- ¹⁵ Гл., напр.: ЦДГА БССР. Ф. 1828, воп. 1, адз. зах. 1, арк. 45 і інш.

- ¹⁶ Адзіначым пайцікавейшы асобнік Вузкашрыфтавага евангелля — першай маскоўскай друкаванай кнігі, якая належала не-
калі старажытпаму Ляшчынскаму манастыру каля Пінска, а
цяпер захоўваецца ў Дзярж. публ. гіст. б-цы ў Маскве. Гл.:
Лабыщев Ю. А. Издания Франциска Скорыны...
- ¹⁷ Щепкин В. Н. Русская палеография. С. 127—128. Беларусь, у
прыватнасці Падляшша з Супраслем, тады была цеспа звяза-
на з паўднёваславянскаю культурай, тут працавалі, напр., сув-
юлкі сербскіх майстроў, актыўна перакладаліся помнікі паў-
днёваславянскага пісьменства, якое было добра вядома на
беларускіх землях і ў арыгінале.
- ¹⁸ Гл.: Тиховский Ю. И. Малорусские и западпорусские Учитель-
ные евангелия XVI—XVII веков и их место среди южнорус-
ских и западнорусских переводов священного писания // Тру-
ды XII Археологического съезда в Харькове в 1902 г. М., 1905.
Т. 3. С. 355—356.
- ¹⁹ Евангелие учительное. Заблудов, 1569. Арк. 4.
- ²⁰ Тамсама.
- ²¹ Гл., напр., наш пераклад гэтай аповесці па сучасную рускую
мову ў кн.: Русское историческое повествование XVI—XVII
веков. М., 1984. С. 25—28.
- ²² Евангелие учительное. Заблудов, 1569. Арк. 4.
- ²³ Тамсама. Арк. 107—110 другога лічэння.
- ²⁴ Гл., напр.: Евангелле вучыцельнае XVI ст. са збораў ДПБ (Па-
год., № 185, арк. 107—111), апалағічныя зборнікі з Дзярж. гіст.
музей ў Маскве (XV ст.—Увараў, № 55 і XVI ст.—Сіп. 76,
апошні набываў у руках Сімёона Полацкага).
- ²⁵ Гл.: Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 3. Ч. 2. С. 165—168.
- ²⁶ Лихачева О. П. Служебная Псалтырь как особого рода сбор-
ник // Проблемы научного описания рукописей и факсимиль-
ного издания памятников письменности. Л., 1981. С. 223.
- ²⁷ Гл.: Погорелов В. О редакциях славяńskiego перевода Псалты-
ри // Библиотека Московской синодальной типографии. М.,
1901. Ч. I. Вып. 3. С. V—XIV.
- ²⁸ Гл.: Карский Е. Ф. Западпорусские переводы псалтыри в XV—
XVII веках. С. 89—105.
- ²⁹ Елеопская А. С. Русские старопечатные предисловия и после-
словия второй половины XVI—первой половины XVII вв.
(патристические и панегирические темы) // Русская старопе-
чатая литература (XVI—первая четверть XVIII вв.): Тема-
тика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981. С. 74.

- ³⁰ Гл., напр.: Конон В. М. Франциск Скорина и Иван Федоров как мыслители: Соотношение средневекового и ренессансного типов мышления в их мировоззрении // Федоровские чтения 1983. М., 1987. С. 64—69.
- ³¹ Тамсама. С. 69.
- ³² Гл., напр., застаўкі, падобныя паводле тыпу да ўжываных у кнігах Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца ў шэрагу віленскіх беларускіх выданняў XVIII ст.: Echo... przy pożądanej zaś prezençy... Jerzego Radziwiłła. [Wilno], 1744; Radosc powszechna serc żywczliwych... pani Antoninie z Oginskich Sołłhubowey woje-wodzinie Witebskiej, przy Tryumfalnym... Jey Małzonka na woje-wodztwo witebskie wjezdzie Wierszem Polskim ogłoszona od kollegium Witebskiego. Wilno, [ok. połowy XVIII w.]; Skarga z Parnasu... po ześciu... Mikołaja Radziwiłła. Wilno, 1760.
- ³³ Архетып усходнеславянскай кірылічнай друкаванай кнігі, які стварылі Іван Фёдарава і Пётр Мсціславец, настля пяспынна дапаўняўся тымі або іншымі нацыянальнымі асаблівасцямі: у Маскве дзялкуючы Нікіфару Тарасіеву, Нявеjkам, Фофапаву і іншым; на Беларусі старапіямі Васілем Гарабурды, друкароў, што працавалі ў Мамонічаў і ў брацкай друкарпі; па Украіне праваднікамі іх сталіся супрацоўнікі львоўскай брацкай друкарні, друкарні Кіева-Пячэрской лаўры і іншых. Пазней да гэтых нацыянальных рыс і асаблівасцяў дадалося сёётое з дасягненняў суседніх народаў, напр., у Маскве быў ахвот-па выкарыстаны багаты досвед Астрожскай друкарпі, дасягненні беларускіх друкароў, такога, прыкладам, інтэрнацыяна-ліста, як Спрыдон Собаль, які напрацаваў і па Украіне, і па Беларусі, і часам прыезджаў у сталіцу Расіі для контактаў з тамтэйшымі друкарамі, перадусім са славутым Васілем Бур-цовым, па якога ён зрабіў вялікі ўплыў.
- ³⁴ Гл., напр., балгарскі зборнік 1626 г., перапісаны ў Тырнаве — Сафія, Нацыянальная б-ка імя Кірыла і Мяфодзія, № 304.
- ³⁵ Заблудаўскае Евангелле вучыцельнае было вельмі жаданым трафеем пад час войнаў. Дарэчы, вялікая колькасць беларус-кіх кніг трапіла ў Расію ўжо ў XVII ст. у якасці трафеяў. Гл., напр., трэці асобнік са збораў ДБЛ (інв. № 1646), па яго аркушах ёсць такі хараکтэрыны запіс: «...165 году генваря [г. зі. 1657 г.—Ю. Л.]... сию книгу... па Туле... продал Федор Богдан-пов священнику Ивану, а взята ся книга... ис под Люблинa града...» Прыйклады гэтых можна доўжыць і доўжыць, гл. рус-кі запіс 1650-х гг. па асобніку Чачвераевангелля Пятра Мсці-слаўца (Вільня, 1575) з тых самых збораў (інв. № 6280), які сведчыць, што ў падмаскоўпую Кашыру «сие Евангелие при-

везено из Литвы». Падрабязней гл.: Лабынцев Ю. А. Виленские издания Петра Мстиславца в собрании Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. С. 175—176.

СТАЛІЧНЫЯ ДРУКАРНІ

- ¹ Надзвычай буйны пажар у Вільні быў у 1530 г., тады згарэў ледзь пе ўвесь горад. Меншыя пажары здараўліся часта, але шкода ад іх была куды як драбнейшая, чым, напрыклад, ад пажару 1530 г., калі горад адбudoвалі панова.
- ² У тым самым 1530 г. у Вільні была страшная пошасць, якая паўтарылася праз чвэрць стагоддзя, калі са сталіцы, паводле слоў М. Стрыйкоўскага, уцяклі практычна ўсе ле жыхары. Пошасці лютавалі і ў 1570-я, і ў 1580-я гг., і ў самым канцы стагоддзя.
- ³ У 1540-я гг., а таксама ў 1550-я і ў канцы 1560-х гг. у Вільні быў катастрофічны голад, які паўтарыўся ў 1571 і 1589 гг.
- ⁴ Цікавай асаблівасцю з'яўляецца тое, што Іван Фёдарап і Пётр Мсціславец у сваіх пісаціях цытуюць старца Арцемія. Пра гэтую цытату Мсціслаўца гл.: Немировскій Е. Л. Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров. М., 1964. С. 50. Цікава і тое, што выданні Мсціслаўца трапляюць у маёнткі не менш вядомага рускага кніжніка, які жыў на Беларусі і Украіне — А. Курбскага. Гл.: Поместья князя Курбского // Сборник мелких трудов: Издан ко дню 25-летия со дnia кончины (графа А. С. Уварова). СПб., 1910. Т. 2. С. 176. Як паказваюць пашыраныя нацыянальныя, неаднаразова спасылаючыся на «московское недавно друкованое» Евангелле, В. Цяшінскі хутчэй за ўсё меў па ўзвaze мешавіта віленскае Евангелле 1575 г. Пятра Мсціслаўца, а пе пейкае іншае. Тэкстуальна яно цалкам «маскоўскае», зусім падобнае, дарэчы, і да апанімных Евангелляў. Выданні, падобныя да гэтага, пават калі яны былі надрукаваныя не ў Москве і мелі адпаведныя выхадныя дадзенія, доўгі час пазывалі «маскоўскім» не толькі на Беларусі, але і на Украіне. Гл., напр., запіс на асобніку Евангелля вучыцельнага 1595 г., выдадзенага Мамонічамі ў Вільні: «Року 1642... сия книга... Евангелие учительное друкованое московское надал... Василии Андреевич писарь... до монастыря паненіскага Капевскаго...» (ДБЛ, інв. № 2260, асобнік поўны, без дэфектаў, з выхаднымі звесткамі).
- ⁵ Гл.: Illustrum aliquot Germanorum carminum liber de... Christianorum laniena ab... Galliae Tyrannis Lutetiae Parisiorum... patrata. Anno Salutis 1572. Vilnae, 1573.

- ⁶ Гл.: Анушкин А. На заре книгопечатания в Литве. Вильнюс, 1970. С. 14, 134—135.
- ⁷ Тамсама. С. 134.
- ⁸ Гл.: Piekarski K. Polonica XVI-go wieku. Kórnik, 1929. Nr. 184.
- ⁹ Гл., напр.: Kawecka-Gryczowa A., Korotajowa K., Krajewski W. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Wrocław; Kraków, 1959. Z. 5. S. 244.
- ¹⁰ Гэтцы падрыхтоўчыя матэрыялы А. І. Апушкіна цяпер захоўваюцца ў Аддз. літуаністыкі Дзярж. б-кі ЛітССР у Вільплюсе.
- ¹¹ Анушкин А. Указ. соч. С. 135.
- ¹² Skarga P. Pro sacratissima eucharistia. Vilnae, 1576.
- ¹³ Гл.: Petruskienė I. Vilniaus akademijos spaustuvė: 1575—1773. Vilnius, 1976. Р. 14—16.
- ¹⁴ Кавечинский М., Будный С., Крышковский Л. (Прысвячэнне Радзівілам) // Катехизис. Несвіж, 1562. Арк. 4.
- ¹⁵ Тамсама.
- ¹⁶ Гл.: Skarga P. Żywoty świętych. Wilno, 1579. Cz. 1—2.
- ¹⁷ Krzyżanowski J. Historia literatury polskiej. Warszawa, 1979. S. 167.
- ¹⁸ Гл.: Skarga P. O jedności Kościoła Bożego pod iednym pasterzem. Wilno, 1577.
- ¹⁹ Падрабязную бібліографію гэтых выдаńняў гл.: Čepienė K., Petruskienė I. Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai 1576—1805: Bibliografija. Vilnius, 1979. Р. 12—29.
- ²⁰ Гл.: Карский Е. Ф. Два памятника старого западнорусского паречия // Журнал Министерства пародного просвещения. 1893. № 8. С. 406—430.
- ²¹ Захоўваецца ў б-цы Упсальскага ун-та.
- ²² Гл.: Čepienė K., Petruskienė I. Vilniaus... Р. 16—18.
- ²³ Гл.: Alvarez E. De institutione grammatica. Vilnae, 1592.
- ²⁴ Гл., напр., асобнік яго «De pio et in sancta Ecclesia» [Vilnae, 1586] са збораў ЦДАСА — БМСТ, 739.
- ²⁵ Гл.: Wilkowski K. Przyczyny nawrócenia. Wilno, 1583.
- ²⁶ Гл., напр.: Колас Г. «Чы гараст, сподару?» // Літ. і мастацтва. 1988, 1 студз. С. 14—15.
- ²⁷ Анушкин А. На заре... С. 81.
- ²⁸ Гл.: Cicero M. T. O powinnościach. Wilno, 1593.
- ²⁹ Гл.: Nowy Testament. Wilno, 1593.

- ³⁰ Гэта было свайго рода «юбілейнае» выданне, якім «адзначала-ся» трыццацігоддзе з днія выхаду ў свет кальвінісцкай Брэсц-кай бібліі ў 1563 г.
- ³¹ Гл.: Короткий В. Г. Традиции Ивана Федорова в белорусской литературе конца XVI — первой половине XVII вв. // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. С. 184, 186.
- ³² Тым не меней сувязь з друкарскімі традыцыямі Івана Фёдара-рава ў Карцапа ў печым заўважаеца — ёп неаднаразова вы-карыстовас арнаментыку рускага першадрукара, прычым ро-біць гэта ўжо ў ранніх сваіх выдашнях. Не выкалючана, што Карцап пяблага ведаў фёдараўскія кнігі, бо ў яго выдашнях з'яўляліся і паследавашні іх гравіраваным упрыгожэнням.
- ³³ Выдапті 1596 г. неўядомыя.
- ³⁴ Гл.: Radvanus J. Radivilias. Vilnae, 1588.
- ³⁵ Radvanus J. Epithalamium in nuptias... Christophori Monvidi Do-rohostajski. Vilnae, 1590.
- ³⁶ Гл., напр., яго вершы ў зборніку «Radivilias», пазней Карцап выдаў яго паэму «Orzech wloski» (Wilno, 1603).
- ³⁷ Гл.: Protasowicz J. Paranimphus. Wilno, 1595 і інш.
- ³⁸ Гл.: Apologia pro illustrissimo ac celsissimo principe Janussio duce Radivilio. [Vilnae, 1582].
- ³⁹ Шыфр JG 71. Пераплецені разам з яшчэ адным выданнем Я. Карцана, прысвечаным Крыштофу Радзівілу.
- ⁴⁰ Мяркуеца, што гэта адбылося каля 1560 г.
- ⁴¹ Гл.: Cicero M. T. Księgi o starości. Wilno, 1595.
- ⁴² Гл.: Erasmus Roterodamus. Rycerstwo chrześciańskie. Wilno, 1585.
- ⁴³ Гл.: Эразм Роттердамский. Філософские произведения. С. 90—217.
- ⁴⁴ Гл.: Heliodori. Historia Aethiopica. [Vilnae, 1589] — Б-ка імя Чар-тарыйскіх у Кракаве. Сім. 2197.
- ⁴⁵ Упершыню з грэчаскай мовы па лацінскую гэты раман быў перакладзены адным з блізкіх сяброў Яна Хадкевіча, аргані-затарам Віленскага калегіума Станіславам Варшэўскім у ся-рэдзіне XVI ст. Тады ж ён быў выдадзены ў Базелі. Гл.: Ne-liodori. Aethiopicae historiae libri X. Bazylea, 1552. Гэта пера-клад С. Варшэўскага, ухвалены самім Філіпам Меланхтонаам, паслужыў пасля асноваю для перакладаў на пародныя мовы, у тым ліку і пямецкую, з якое, у сваю чаргу, перакладаў на польскую А. Захарэўскі.
- ⁴⁶ Historyja krotofilna o kupsu, który się z drugim o cnotę swej żony założył. [Wilno, 1582].

- ⁴⁷ Гл.: Flawiusz J. Historia wojny żydowskiej. Wilno, 1595.
- ⁴⁸ Ціпер захоўваецца ў Цэнтр. б-цы АН ЛітССР. F. 19. № 109.
- ⁴⁹ Гл.: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 21—30, 167—467.
- ⁵⁰ Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV веков. Л., 1978. С. 106.
- ⁵¹ Гл.: Anzelm Polak. Chorographia albo topographia, to jest osobliwe a okolne opisanie Ziemi Świętej. Wilno, 1595.
- ⁵² Былі выдадзены ў Супраслі ў 1725 г.
- ⁵³ Гл.: Possevino A. Moscovia. Vilnae, 1586.
- ⁵⁴ Гл.: Possevino A. Atheismi Lutheri, Melanchtonis, Calvini. Vilnae, 1586.
- ⁵⁵ Ibid. P. 33.
- ⁵⁶ Possevino A. Bibliotheca selecta. Roma, 1593.
- ⁵⁷ Гл.: Łukaszewicz J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. Poznań, 1842. T. 1. S. 54—55, 92, 97, 104, 139—140, 145—147; 1843. T. 2. S. 198—204.
- ⁵⁸ Гл.: Skarga P. Listy... z lat 1566—1610. Kraków, 1912, Nr. 70 (ліст ад 7 сакавіка 1581 г.).
- ⁵⁹ Гл.: Rymsza A. ...Dziesięcioroczne powieści wojennych spraw... Krzysztofa Radziwiłła... Wilno, 1585.
- ⁶⁰ Гл.: Gradovio F. Hodoeporicon Moschicum Christophori Radivilonis. Vilnae, 1582. Гэта было першае выдашне Лэнчыцкага ў віленскай кальвінісцкай друкарні. Дакладна гэткае самае выданне, але ішшага фармату, выдаў тады Я. Карцан.
- ⁶¹ Гл.: Libri quinque contra Scargae jesuitae vilnensis. Vilnae, 1584.
- ⁶² Пра гэта сведчыць, як відаць з саміх пісаніяў Я. Ласіцкага, і яго добрае веданне ўсходнеславянскіх звычаяў і моў.
- ⁶³ Гл.: Canisium P. Catechismus Catholicorum. Vilnae, 1585. Мяркуюць, што адпачасова з латышскім і старабеларускім перакладамі гэтае кнігі пабачыў свет і літоўскамоўны пераклад, выкананы М. Гедройцам.
- ⁶⁴ Наўрад ці выпадкова тое, што адзіны асобнік гэтай кнігі захаваўся толькі ў той самай Усальскай уп-кай б-цы, дзе захоўваюцца і два пайлешшыя асобнікі беларускамоўнага выдання «Катэхізіса» Пятра Кашізія.
- ⁶⁵ Гл.: Mora D. Il cavaliere in riposta del gentilhuomo del Mutio Justinopolitano, nella precedenza del armi et delle lettere. Vilnae, 1589.
- ⁶⁶ Пераклад С. Кулакоўскага Феагпіда з Могары не збярогся. Яго

- фрагмент падаецца ў кн.: Juszyński H. Dykcjonarz poetów polskich. Kraków, 1820. T. 1. S. 197.
- ⁶⁷ Гл., напр.: Vladimirovas L. Knygos istorija. Vilnius, 1979. P. 473—476.
- ⁶⁸ Гл., напр.: Volanus A. Meditatio in epistolam divi Pauli apostoli ad Ephesios. Vilnae, 1592.
- ⁶⁹ Гл.: Chrastovius A. Psychotopia abo czyściec X. St. Grodzickiego. Vilnae, 1592.
- ⁷⁰ Гл.: Turnowski S. Zwierciadło nabożeństwa krześciańskiego w Polszcze i w Litwie. Wilno, 1594.
- ⁷¹ Гл.: Volanus A. De vita beata sive de summo hominis bono dialogus. Vilnae, 1596.
- ⁷² Гл.: Wołodkiewicz K. Cnotliwy Litwin. [Wilno, 1592].
- ⁷³ Гл.: Немировский Е. Л. Новый документ о Петре Тимофееве Мстиславце // Федоровские чтения 1982. М., 1987. С. 40.
- ⁷⁴ Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиесю. Вильна, 1871. Т. 5. С. 11—12.
- ⁷⁵ Гл.: Родосский А. С. Описание старонечатных и церковнославянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1891. Вып. 1. № 13.
- ⁷⁶ Гл., напр., запис 1589 г. пра знаходжанне асобніка кнігі на са-май поўначы Расіі — Музей гісторыі, рэлігіі і атэізму ў Ленінградзе (Н-416, № 429).
- ⁷⁷ Гл. асобнік Евангелля вучыцельшага В. Гарабурды са збораў ДБЛ (№ 6467), да якога прыплесцены Памятнік піжагародска-га друку 1613 г. Асобнік рацей палежаў вядомаму збіральні-ку-стараству Я. Я. Ягораву.
- ⁷⁸ Гл.: ДБЛ, № 9078; Бадлеанская б-ка, MS. Laud misc. 34.
- ⁷⁹ Ініцыялы гэтых наступных: Б, В, Г, Д, Ж, И, К, М, О, П, Х. Для некаторых з іх, напр. Г, Х і іншых, было выразана не-калькі дошак рознага мадюнка — гэтаксама, як і ў выдапнях Ф. Скарыны.
- ⁸⁰ Гл.: Гарабурда В. Послесловие // Октоих. Вильна, 1582. Арк. 65 апошняга лічэння.
- ⁸¹ Тамсама.
- ⁸² Лауцявичус Э. Бумага в Литве в XV—XVIII веках. Вильнюс, 1979. С. 70.
- ⁸³ Гэты дом размешчаны на вуліцы Вялікай (Didžioji), на яго фа-садзе прымацавана памятная дошка ў гонар першадрукара на-шей краіны — Ф. Скарыны.

- ⁸⁴ Петраускене И. С. Типография Вильнюсской академии — центр литовской печати в XVI — XVIII веках // Кнуготура. 1979. № (7) 14. С. 65.
- ⁸⁵ Topolska M. B. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. Wrocław, 1984. S. 109.
- ⁸⁶ Документ пеаднаразова публікаваўся. Арыгінал цяпер захоўдзіцца ў фондае Літоўскай метрыкі ў ЦДАСА. Ф. 389, вол. 3, кн. 71, арк. 72 адв.— 73 адв.
- ⁸⁷ Служебник. Вильна, 1583. Арк. 296—297 апошняга лічэння.
- ⁸⁸ Гл.: Леонид (Кавелип). Библиографическая заметка о Служебниках виленской печати XVI века. СПб., 1882 (Памятники древней письменности. IX).
- ⁸⁹ Зернова А. С. Типографии Мамоничей в Вильне (XVII век) // Книга: Исследования и материалы. 1959. Т. I. С. 177.
- ⁹⁰ Інв. № 76/81.
- ⁹¹ Гл.: Лабынцев Ю. А. Предварительный список старопечатных изданий кирилловского шрифта второй половины XVI века. М., 1979. С. 30.
- ⁹² Гл., напр.: Пташицкий С. Л. Деспоты Зеповичи в конце XVI и в начале XVII веков // Русская старина. 1878. Т. 21. С. 125—138.
- ⁹³ Гл.: Сборник. Вильпя, [1585].
- ⁹⁴ Тамсама. Арк. 3.
- ⁹⁵ Тамсама. Арк. 2.
- ⁹⁶ Тамсама. Арк. 2 адв.— 4 адв.
- ⁹⁷ Тамсама. Арк. 5—8.
- ⁹⁸ Тамсама. Арк. 35—48.
- ⁹⁹ Такой думкі прытрымліваліся А. В. Горскі і К. І. Неваструеў. Гл.: Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1859. Т. 2. Ч. 2. С. 566—519.
- ¹⁰⁰ Зернова А. С. Указ. соч. С. 181.
- ¹⁰¹ ЦДАСА. БМСТ, № 2777.
- ¹⁰² Гл.: Грамматика. Вильна, 1586.
- ¹⁰³ Гл.: Псалтырь с восследованием. Вильна, 1586. Асобікі гэтага выдання ў вялікай колькасці траплялі ў стараадаўнія рускія бібліятэкі. Гл., напр., запісы па самым поўным з вядомых цяпер асобнікаў, які захоўваецца ў ДБЛ (№ 2725), на конці прыналежнасці кнігі ўжо ў XVI ст. славутаму «Нилову скіту Сорскія пустыні» па поўначы Расіі. Цікава, што пазней мясцовы бібліятэкар, апісваючы кнігу, зрабіў у яе канцы такую

- прыпіску — «Печать Киевская», гэта зпачыць «выданне кіеўскас», пягледзячы на выхадныя звесткі.
- ¹⁰⁴ Літаратура пра Статут 1588 г. і ўвогуле пра Статуты Вялікага княства Літоўскага — помнікі гісторыі права — даволі значная, пералічыць пават асноўныя працы з-за пястачы месца не ўяўляеца магчымым, адзінчым толькі асобныя працы сучасных савецкіх павукоўцаў, напр. цудоўна выдадзеную кнігу. С. Лазуткі і Э. Гудавічуса «Pirmasis Lietuvos Statutas» (Vilnius, 1983—1985. Т. 1—2) і мапаграфію польскага даследчыка Ю. Бардаха «Studio z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego» (Warszawa, 1970).
- ¹⁰⁵ Гл.: Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 3. Ч. 2. С. 118—127.
- ¹⁰⁶ Тамсама. С. 117.
- ¹⁰⁷ Змешчана ў кн.: Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976. С. 71—93.
- ¹⁰⁸ Гл.: Linde S. B. O Statucie Litewskim, Ruskim językiem i drukiem wydanym wiadomość. Warszawa, 1816.
- ¹⁰⁹ Гл.: Rakowiecki I. B. Prawda Ruska. Warszawa, 1820—1822. Т. 1—2.
- ¹¹⁰ Факт гэты падзвычай зшамяшальны. Ён сведчыць пра самую пепасрэдную пераемнасць жывой традыцыі стварэння старабеларускіх літаратурных помнікаў і іх павуковым вывучэннем, што начынала параджацца, паміж якімі нейкім злучальным звязком у дадзеным выпадку сталіся кірылічныя шрыфты з пядаша перад тым зачыпай пайбуйпейшай беларускай друкарші — Супрасльскай, якая выдала, дарэчы, вялікую колькасць кніг для рускіх старавераў.
- ¹¹¹ Maciejowski W. A. Historia prawodawstw słowiańskich. Warszawa, 1856. Т. 1. С. 207.
- ¹¹² Юхно И. А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. Мн., 1978. С. 67—68.
- ¹¹³ Первый Литовский Статут 1529 года. Вільнюс, 1982. С. 8.
- ¹¹⁴ Старостина И. П. О месте Судебника Казимира 1468 г. в праве Великого княжества Литовского // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. С. 95.
- ¹¹⁵ Лазутка С. Академическое издание I Литовского Статута // Первый Литовский Статут 1529 года. С. 152—153.
- ¹¹⁶ Тамсама.
- ¹¹⁷ Нам уяўляеца таксама цалкам са старэлым падзел Статутаў па першы, другі і трэці. Правільней — Статут 1529 г., Статут 1566 г. і Статут 1588 г. Гл.: Бардах Ю. Указ. соч. С. 71—72.

- ¹¹⁸ Гл., напр.: Копон В. М. Гуманістичні підходи Статута Великого князівства Литовського 1529 року // Перший Литовський Статут 1529 року. С. 94—103.
- ¹¹⁹ Тамсама. С. 103. Гл. таксама: Юхно Я. Грамадскія і прававыя погляды Скарыны // Польмія. 1967. № 6. С. 175—180.
- ¹²⁰ Гл.: Linde S. B. Op. cit. S. 11—19.
- ¹²¹ Гл.: Лаппо И. И. Литовский Статут 1588 года. Т. 1. Ч. 1—2 (Исследование). Т. 2 (Текст Статута 1588 г.).
- ¹²² Тамсама. Т. 1. Ч. 2. С. 329—335 і ішн.
- ¹²³ Тамсама. С. 345.
- ¹²⁴ Тамсама. С. 357.
- ¹²⁵ Лазутка С. Указ. соч. С. 149.
- ¹²⁶ Тамсама.
- ¹²⁷ Іпв. № 6448.
- ¹²⁸ Гл.: Лаппо И. И. Указ. соч. Т. 1. Ч. 1. С. 40—90 і ішн.
- ¹²⁹ Гл.: Бардах Ю. Указ. соч. С. 82—83.
- ¹³⁰ Тамсама. С. 78.
- ¹³¹ Гл.: Лаппо И. И. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 257—309.
- ¹³² Гл.: Зернова А. С. Указ. соч. С. 188—196.
- ¹³³ Гл., напр.: Лауцявічюс Э. Указ. соч. С. 151—157.
- ¹³⁴ Гл.: Ptaszycki S. Pierwsze wydanie trzeciego Statutu Litewskiego i jego przeróbki // Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu Litewskiego. Wilno, 1935. S. 164—165.
- ¹³⁵ Гл.: Лабынцев Ю. А. Предварительный список... С. 32, 34, 36.
- ¹³⁶ Каропы гэтая выразаліся асобна ад аспоўпай гравюры, якая ва ўсіх выдапиях была адполькавая, а каропы друкаваліся з розных домак.
- ¹³⁷ «Епікграмма» А. Рымшы зменшчана ў капцы гэтай кнігі ў специяльным дадатку.
- ¹³⁸ Ючас М. Применение Статута 1588 г. в судебной практике XVII—XVIII веков // Первый Литовский Статут 1529 года. С. 79.
- ¹³⁹ Тамсама.
- ¹⁴⁰ Гл., напр., украіскі спіс Статута 1588 г., зроблены недзе на Левабярэжнай Украіне ў першай палове XVIII ст.— Рукапісы аддз. Іп-та літ-ры імя Т. Р. Шаўчэнкі ў Кіеве. Ф. 20, № 40; апаплагічны спіс кашца XVIII ст. са збораў Дзярж. гіст. музея УССР у Кіеве — СТД-75.

- ¹⁴¹ Інв. № 3170.
- ¹⁴² Гл.: ЧОИДР, 1864. Кп. 2. С. 45.
- ¹⁴³ Тамсама. С. 46.
- ¹⁴⁴ Гл.: Kułakowski S. Cathemerinon Xięstwa Śląckiego. Wilno, 1593.
- ¹⁴⁵ Дзяржаўны гістарычны музей у Маскве. Син. 790, арк. 137 адв.
- ¹⁴⁶ Гл.: Навук. б-ка Вільнюс. дзярж. ун-та. Ф. 5 — В 16, № 2081.
- ¹⁴⁷ Гл.: Гісторыя Беларускай ССР. Т. 1. С. 239—242.
- ¹⁴⁸ Гл.: Акты, относящеся к истории Западной России. СПб., 1848. Т. 2. № 55.
- ¹⁴⁹ З пайпоўшай літаратуры адзінчым грунтоўнае даследаванне В. В. Німчука «Староукраіпська лексикографія ў ёй звязках з російскім і беларускім» (Кіев, 1980), дзе падаецца і шырокая бібліографія.
- ¹⁵⁰ Еремік И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ, 1955. Т. XI. С. 364.
- ¹⁵¹ Гл., напр.: Кирилл Туровский. Творения. С. XCVII.
- ¹⁵² Гл.: ΔΙΑΛΟΓΟΣ. ΕΝ ΒΥΛΙΝΗ, 1596.
- ¹⁵³ Зберагліся ўсяго толькі два асобнікі гэтага выдання — у ДБЛ і ў б-цы Апгеліка ў Рыме.

ШМАТМОЎНЫ СПЕЎ БЕЛАРУСІ

- ¹ Агульным, пайболыш поўпым пералікам гэтых выданняў з'яўляецца шматтамовая «Bibliografia polska» K. Estreichera (Kraków, 1891—1951. Т. 12—34). Беларускія кірылічныя выданні падрабязна апісаны Г. Я. Галепчакам у яго зводным каталогу «Кніга Беларусі 1517—1917: Зводны каталог» (с. 37—77). Паасобнікавы ўлік гэтых выданняў і часткова іх паасобнікавае апісанне ажыццёўлена Ю. А. Лабынцевым — «Предварительный список старопечатных изданий кирилловского шрифта второй половины XVI века», «Славянская кирилловская печатная книжность XV — первой четверти XVII вв.» (М., 1982). Іспуе падрабязнае паасобнікавае апісанне кірылічных выданняў пясэцкай друкарні і друкарні В. Цяпінскага: «Описание изданий Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского». У 1979 г. літоўскімі даследчыцамі І. Петраускене і К. Чапене выдадзена зводная бібліографія выданняў друкарні Езуіцкай акадэміі і яе віленскай папярэдніцы, якая належала Мікалаю Радзівілу Сиротку: «Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai 1576—1805: Bibliografija» (Vilnius, 1979). Нельга не адзначыць і бібліографічны паказальнік, складзены М. А. Ва-

сілеўскай «Белоруссия в печати XVI столетия: Библиографический указатель на иностранных языках» (Мн., 1985), што выйшаў у серыі апалағічных прац даследчыцы, па жаль, як след пакуль не адэпеных, пягледзячы па іх асаблівае месца не толькі ў беларускай бібліяграфіі, але і ў комплексе гуманітарных павук Беларусі ў цэлым. М. А. Васілеўская заклала добры пачатак, які патрабуе працягнуць, і будзе шкада, калі яе праца ў хуткім часе не будзе развіта далей. На падставе сабрапых даследчыцай матэрыялаў, звесткі пра якія часцей запазычаныя з іншых дапаможнікаў, што прыводзіць да частых вельмі прыкryх памылак, напр., па с. 35 адзначана кнігі знаходзім «Rymsza A. Chronologia. Ostrog, 1581», па самай справе выдапненне было надрукавана кірыліцаю, пеабходна паступова ствараць фонд літаратуры пра Беларусь усіх часоў, працуячы з якім пасля можна будзе падрыхтаваць капітальны яе звод.

- ² Гл.: Лабынцев Ю. А. Славянская кирилловская печатная книжность... С. 58.
- ³ Агульны тыраж выдапнія ў для беларусаў да 1596 г. у дзесяць разоў перавышае агульны тыраж рускіх друкаваных кніг XVI — пачатку XVII стст. Гл.: Лабынцев Ю. А. Улица 25 Октября, 15. С. 22.
- ⁴ Да 1596 г. па тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага была надрукавана таксама адна літоўская кніга і адна латышская, абедзве ў Вільні.
- ⁵ Толстой Л. Н. Полп. собр. соч.: В 90 т. М., 1958. Т. 90. С. 180.
- ⁶ Гл., напр.: Larousse encyclopedia of Byzantine and Medieval art. London, 1981.
- ⁷ Цыт. паводле: O silogizme vytolkovano. Wiesbaden, 1972. S. 80.
- ⁸ Адзіны асобнік гэтага выдання захоўваецца ў Бадлеапскай б-цы ў Оксфардзе.
- ⁹ Гл. падзвычай цікавую кнігу ўкраінскага даследчыка М. М. Суляімы «Украінське віршування кінця XVI — початку XVII ст. Кіїв, 1985.
- ¹⁰ Гл.: Голепищев-Кутузов И. Славянские литературы. М., 1973. С. 216.
- ¹¹ Хочацца перадусім адзначыць серую прац вядомага заходнерманскага славіста Ханса Ротэ і выдадзеную пад яго кіраўніцтвам паэтычную анталогію. Гл., напр.: Rothe H. Zum Reim in der ältesten ostslavischen Kunstdichtung // Ost und West. Wiesbaden, 1977. Bd. 2. S. 176—204; Die syllabische Metrik nach ihrem ältesten ostslavischen Quellen // Studien zu Literatur und Auf-

- klärung in Osteuropa. Gissen, 1978. S. 41—60; Die älteste ostslavische Kunstdichtung 1575—1647. Gissen, 1976. I. Halbbd.
- ¹² У свой час пам удалося распушкаць адзіп з пайцікавейшых спісаў гэтых дзёпнікаў, які ўяўляе свайго роду кампіляцыю. Лёс гэтага спіса, які параўпаўца пілдаўпа трапіў у аборы Асаліпэум ва Вроцлаве, быў звязаны з Вільняй. Гл.: Лабыцев Ю. А. Памятник старопольской письменности // Сов. славяноведение. 1978. № 4. С. 97—100.
- ¹³ Funebris laudatio et threnodiae in exequiis. Vilnae, 1595.
- ¹⁴ Гл.: Juszyński H. Dykcjonarz poetów polskich. Kraków, 1820. S. 197.
- ¹⁵ Гл., напр.: Górska K. Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI wieku. Kraków, 1949. S. 52—100.
- ¹⁶ Да пас дайшлі толькі ушіканьнія асобнікі, трох яго польскамоўных выдапніяў і адпаго лацінскамоўнага. Усе яны былі падрукаваны ў 1570 г. на Падляшшы ў Венграве, дзе вядомы ўжо пам Я. Кішка ва ўласным маёнтку заснаваў свою першую друкарню, якая дзейнічала, відаць, усяго адзін год.
- ¹⁷ У кантактах Яна Кахапоўскага з беларускім літаратурным асяроддзем піспасрэдны ўдзел браў і яго прыяцель Лука Гурніцкі — каралеўскі сакратар і захавальнік каралеўскай бібліятэкі ў Вільпі, зпаўца старабеларускай мовы, вядомы пісьменнік, чый уклад у беларускую літаратуру яшчэ зусім не вывучаны.
- ¹⁸ Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV—XVI веков. Л., 1980. С. 214.
- ¹⁹ Тамсама. С. 227.
- ²⁰ Архіўныя матэрыялы, што датычаць розных абставін яе з'яўлення, велізарныя. Захоўваюцца яны не толькі ў шматлікіх гарадах, але і краінах. Асабліва шмат іх у сковішчах Лепінграда, Кракава, Ватыкана, Львова, Кіева, Варшавы, Масквы, Вільпюса, у прыватнасці ў Аддз. рукапісаў Навук. б-кі Вільпюс. дзяярж. уп-та захоўваецца амаль певядомая даследчыкам частка пайбагацейшага Архіва уніяцкіх мітрапалітаў.
- ²¹ Гл.: Rotundus A. Rozmowa Polaka z Litwinem.
- ²² Гл., напр.: Яременко В. Украінська поезія XVI століття // Украінська поезія XVI століття. Київ, 1987. С. 27.
- ²³ Гл., напр.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. С. 180—181 і інш.
- ²⁴ Гл., напр.: Ziomek J. Renesans. Warszawa, 1976. S. 341—342.
- ²⁵ Вельмі паказальнны ў гэтых адносінах падпісы беларусаў, зро-

бленыя па лацінскіх кнігах па сваёй роднай мове ў часы Ф. Скарыны і рапей, і лацінскамоўныя падпісы праваслаўных беларусаў, выкананыя прац паўтара стагоддзя па такіх самых выданнях. Гл., напр.: Maius Junianus. De priscorum proprietate verborum. Treviso, 1477 — старабеларускія запісы кірыліцаю «Адама Якубовича с Котыри... с волости Городенское» канца XVI ст. (Ягелонская б-ка ў Кракаве, Jag. 1620); Hyginus. Poeticum astronomicon. Venezia, 1485 — правенеццыі першай паловы XVII ст. вядомага беларускага паэта, ураджэнца Магілёва Фамы Іяўлевіча, рабтара Кіеўскай брацкай школы: «Ex libris Thomae Jewlewicz» (ЦДАСЛ, ф. БМСТ). Праз Іяўлевічаў і Сімёна Понацкага гэтая кніга трапіла да Сільвестра Мядзведзея.

СЛОВА ДЛЯ ўСІХ НАРОДАЎ

- ¹ Гл., напр.: The Library. 1984. Vol. VI. No 1. P. 104—105.
- ² Гл., напр.: Лабынцев Ю. А. Славянская кирилловская печатная книжность XV—XVI вв. и мировая культура. С. 31—33.
- ³ Апроч даклада па IX Міжпародным з'ездзе славістаў (Кіеў, 1983) да гэтага найвышэйшага форуму славяназнаўцаў памі было падрыхтавана спецыяльнае даследаванне, прысвечанае яму,— «Славянская кирилловская печатная книжность XV—первой четверти XVII вв.», якое атрымала ўхвалу савецкіх і замежных навукоўцаў.
- ⁴ Гл.: [Немировский Е. Л.] В помощь составителям Сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов: Метод. указания. С. 32—41; а таксама працы, адзначаныя ў спасылках 2 і 3.
- ⁵ Гл.: Лабынцев Ю. А. Предварительный список старопечатных изданий кирилловского шрифта второй половины XVI века.
- ⁶ Гл.: Демин А. С. Писатель и общество в России XVI—XVII веков. С. 247.
- ⁷ Гл., напр., асобнік Скарыпавай кнігі Царстваў са збораў ЦДАСЛ (Ф. 1250, № 1). На яго аркушах ёсьць рускі запіс XVII ст., які апавядвае пра тое, як кніга сталася ваенным трафеем: «... взята сия книга в Литовской земли в городе Гродне лета 7163», г. зп. у 1655 г.
- ⁸ Гл.: Требник. М., 1639. Арк. 242—246.
- ⁹ Гл.: Папчепко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973. С. 28.
- ¹⁰ Найбуйнейшая з гэткіх слабод запаходзілася ў сталіцы Расіі — Москве, дзе жыло некалькі сотняў розных беларускіх май-

- строў, уключаючы жывапісцаў, разьбяроў, кніжнікаў і іншых.
- ¹¹ Голенченко Г. Я. Белорусы в русском книгопечатании // Книга: Исследования и материалы. 1966. Т. 13. С. 106—119.
- ¹² Гл.: Калеснік У. Тварэнне легенды. Мп., 1987, а таксама рэцэнзію У. Конана «Запрашэнне да роздуму» (Літ. і мастацтва. 1988, 19 лістап. С. 5—6), якая істотна дапаўняе гэтую кнігу.
- ¹³ Гл.: Каўко А. Паходня абуджанай памяці // Літ. і мастацтва. 1987, 4 снеж. С. 14—15; яго ж. Каўка А. Тут мой народ.
- ¹⁴ Таксама.
- ¹⁵ Нам удалося сабраць і вывучыць практична ўсё, што збераглося ў савецкіх і замежных сховішчах з архіва М. Баброўскага, а таксама значную частку кніг яго надзвычай багатае бібліятэкі, якая сталася пекалі і першым спецыяльным павуковым зборам помішкаў беларускай старадрукаванай літаратуры.



Змест

Повязь часоў	7
Вобраз яго эпохі	25
Спадчына Старажытнай Русі	79
Беларускі Парнас	98
Пісьмо і шрыфт	114
«Ізбрал оставити... в книгах...»	125
У Бярэсці, Нясвіжы, Заслаўі...	166
Дарогі рускіх першадрукароў	179
Сталічныя друкарні	192
Шматмоўны спеў Беларусі	246
Слова для ўсіх народаў	259
Кароткая антalogія	264
Заўагі	272



Литературно-художественное издание
ЛАБЫНЦЕВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Начатое Скориной

*Белорусская
печатная литература
эпохи Ренессанса*

Минск, издательство «Мастацкая літаратура»
На белорусском языке

Літаратурна-мастацкае выданне
ЛАБЫНЦАЎ ЮРЫЙ АНДРЭЕВІЧ

Пачатае Скаршыпам
*Беларуская
друкаваная літаратура
эпохі Рэнесансу*



Рэдактар *Н. А. Давыдзэнка*

Мастак *М. Р. Казлоў*

Мастацкі рэдактар *А. І. Дроўд*

Тэхнічны рэдактар *Л. М. Шлапо*

Карэктар *К. А. Крукоўская*

ІВ № 3285

Здадзена ў набор 26.12.89. Падп. да друку 31.07.90. Фармат
84×108 $\frac{1}{32}$. Папера друк. № 1. Гарнітура звычайная пісан. Вы-
сокі друк. Ум. друк. арк. 17,64. Ум. фарб.-адб. 19,74. Ул.-выд.
арк. 18,65. Тыраж 3900 экз. Зак. 16. Цана 1 р. 10 к.

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» Дзяржаўнага камітэта
БССР па друку. 220600, Мінск, праспект Машэрава, 11.

Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга паліграфкамбі-
нат МВПА імя Я. Коласа. 220005, Мінск, Чырвоная, 23.

Лабыця ю.

Л 12 Пачатае Скарыпам: Беларус. друк. літ. эпохі Рэнесансу/Пер. з рускамоўн. арыг. С. Шупы.— Мн.: Mast. літ., 1990.— 333 с., іл.

ISBN 5-340-00490-2.

Лабыцев Ю. Начатое Скоропой: Белорус. печат. літ. эпохи Ренессанса.

У кнізе ўпершыню падрабязна расказваецца пра беларускую друкаваную літаратуру эпохі Рэнесансу, пачыналь-
нікам якой быў вядомы гуманіст, пісьменнік і асветнік Ф. Скарына. Аўтар апавідае пра многих малавядомых і зу-
сім невядомых беларускіх літаратарах скарынінскага веку,
пераканаўча паказвае вядучую ролю беларускай друкаванай
літаратуры XVI ст. сярод літаратур шэрагу єўрапейскіх
краін. Вялікая ўвага надаецца праblemам міжнародных
літаратурных сувязяў, перадусім міжславянскіх.

Л 4603020102—154 90—90
М 302(03)—90

ББК 83.3Бел7





